

Більярд а палове дзесятай
Генрых Бёль

Бібліятэка замежнай прозы
У першую кнігу, выдадзеную на беларускай мове, сусветна вядомага
нямецкага пісьмённіка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі Г. Бёля (1917 – 1986)
увайшлі раман «Більярд а палове дзесятай» і найлепшыя яго апавяданні.

Генрых Бёль

Більярд а палове дзесятай

Бёль Г. Більярд а налове дзесятай: Раман, апавяданні / Пер. з ням. мовы
і прадм. Л. Баршчэўскага.— Мн.: Мает, літ., 1993.— 366 с.— (Б-ка замеж.
прозы).

Більярд а палове дзесятай

Раман

1

Тае раніцы Фэмель першы раз быў з ёй няветлівы, амаль што грубы. Ён пазваніў ёй каля паловы дванаццатай, і ўжо сам голас яго абяцаў нешта нядобрае; гэты тон быў ёй нязвыклы і рабіў моцнае ўражанне якраз таму, што слова былі такія самыя карэктныя, як і раней; у голасе Фэмеля ўся ветлівасць была зведзена да сухой формулы – быццам ён прапаноўваў ёй не ваду, а Н

О.

— Калі ласка, — сказаў ён, — пашукайце, там у Вас у шуфлядзе ляжыць чырвоная картка — тая, што я Вам даваў чатыры гады назад.

Яна выцягнула праваю рукой тую шуфляду, адсунула ўбок плітку шакаладу, ваўнянную анучку, бутэлечку з вадкасцю для чысткі металу і ўзяла ў руکі чырвоную картку.

— Калі ласка, прачытайце, што там напісана.

І яна прачытала дрыготкім голасам: "Гэты нумар дазваляеца паведаміць маёй маци, бацьку, дачцэ, сыну і пану Шрэле. Болей нікому".

— Калі ласка, паўтарыще апошнія два слова. Яна паўтарыла: "Болей нікому".

— Дарэчы, адкуль Вам было вядома, што гэта нумар тэлефона гатэля "Прынц Генрых"?

Яна не адказвала.

— Звяртаю Вашую ўвагу на тое, што Вы павінны выконваць мае ўказанні, нават калі я даваў іх чатыры гады назад.

Яна не адказвала.

— Проста няведама што...

"Хіба ён гэтым разам забыў дадаць сваё "калі ласка"?"

Ёй пачулася, быццам недзе далёка некта гаворыць, потым да вушэй даляцей голас, які клікаў: "Таксі! Таксі!"; потым — кароткія гудкі. Яна паклала трубку, пасунула чырвоную картку на сярэдзіну стала, адчуваючи нібы нейкую палёгкую. Тая няветлівасць, з якою яна сутыкнулася ўпершыню за апошнія чатыры гады, падалася ёй мала што не пяшчотаю.

Калі яе што-небудзь выбівала з раўнавагі або моцна надакучваў дакладна распісаны парадак працы, яна выходзіла за дзвёры, каб пашараваць масянжовую шыльдачку: "Д-р Роберт Фэмель. Бюро статычных разлікаў. Працуе да абеду". Паравозны дым, вільготны смог аўтамабільных газаў, вулічны пыл — усё гэта штодня давала ёй падставу даставаць са стала ваўнянную анучку і металамыйны сродак; і яна любіла расцягваць гэтую працу на пятнаццаць — дваццаць хвілін, а то і на паўгадзіны. Праз запыленыя шыбы дома на другім баку — Модэстгасэ, 8 — яна бачыла вялікія і шумныя друкарскія машыны, якія настомна друкавалі на белай паперы дакументы для будоўляў; яна адчувала роўны ляскат, і часам ёй здавалася, што яна — на борце карабля, які плыве ў моры альбо яшчэ толькі збіраецца адплысці. Грузавікі, практыканты, манашкі; вулічны рух; у скрынках крамаў гародніны — апельсіны, памідоры, капуста. А побач, перад Грэцавай лаўкай, якраз падвешваюць вялізнага дзіка; цёмная кроў яго кропля за кропляй сцякала на асфальт. Ёй былі даспадобы гоман і бруд гэтай вуліцы. Нязгода і ўпартасць заварушыліся ў яе свядомасці, яна падумала пра магчымасць звалънення... пайсці працаваць у якой-небудзь бруднаватай крамцы, дзе ўваход з двара, дзе прадаюць электракабель, прыправы да супоў або цыбулю, дзе неахайнія гаспадары з абвіслымі шлейкамі і з галовамі, запоўненымі штораз новымі турботамі, маюць схільнасць да заліцання, ад якіх, прынамсі, можна адбівацца; дзе трэба змагацца за гадзіну ў прыёмнай зубнога ўрача; дзе збіраюцца гроши на заручыны каліжанкі, на адпяванне нябожчыка ў сваёй кватэры або на кніжку пра каханне; дзе брудныя жарты калегаў нагадваюць табе пра тваю цноту. Жыццё. Абы не гэты бездакорны парадак, не гэты шэф, бездакорна апрануты і бездакорна ветлівы, — з якім пачываеш сябе несамавіта; яна нюхам ветрыла за гэтай ветлівасцю пагарду, якую ён даваў адчуць кожнаму, з кім меў дачыненне. Але ж з кім, апроч яе, ён увогуле мог мець

дачыненне? Колькі яна памятала, ён ніколі ні з кім не размаўляў, акрамя як са сваім бацькам, сынам і дачкой. Яна ні разу не бачыла яго маци, што дажывала свой век недзе ў санаторыі для псіхічнахворых; ну а той пан Шрэла, пра якога таксама згадвалася на чырвонай картцы, ніколі пра Фэмеля не пытаўся. Шэф не прызначаў прыёмных гадзін, а кліентаў, якія хацелі гаварыць з ім па тэлефоне, яна мусіла прасіць звязтца да яго ў пісьмовай форме.

Злавіўшы яе на якой-небудзь памылцы, ён заўсёды толькі дараўальна махаў рукою, гаворачы: "Нічога, нічога. Перараўбіце гэта, калі ласка". Такое здаралася нячаста, бо свае нешматлікія памылкі яна звычайна зауважала сама. Дадаваць сваё "калі ласка" ён, аднак, не забываў ніколі. Калі ёй было трэба, ён адпускаў яе з працы на некалькі гадзін або нават дзён; калі памерла яе маци, ён сказаў: "Зачынім бюро на чатыры дні... а можа, Вы б хацелі на тыдзень?" Але ёй не трэба было вольнага тыдня, нават тых чатырох дзён: хапіла і трох, дый тыя тры дні здаліся ёй у апусцелай кватэрэ вечнасцю. На жалобную імшу і на хаўтуры Фэмель, вядома ж, з'явіўся ў бездакорна чорным гарнітуры; прыйшлі таксама яго бацька, сын і дачка з велізарнымі вянкамі, якія яны сваімі рукамі ўсклалі на магілу; потым усе слухалі набажэнства, а стары Фэмель, шэфаў бацька, які ёй падабаўся, шапнуў ёй на вуха: "Мы, Фэмелі, ведаем, што такое смерць, мы, дарагое дзіцяцка, з ёй запанібрата".

Фэмель ніколі не казаў нічога супраць яе і ішоў насустроч ва ўсім, пра што б яна ў яго ні прасіла; таму з цягам часу ёй становілася ўсё цяжэй прасіць у яго якіх-небудзь ільготаў; ён паступова скарочваў яе працоўны дзень: першы год яна працавала яшчэ з восьмі да шаснаццаці, але ўжо два гады прайшло з тae пары, як яе чыннасці былі арганізаваныя так рацыянальна, што яна добра паспявала зрабіць усё з восьмі да трынаццаці, і ў яе было яшчэ досьць часу на тое, каб панудзьгаваць і аддаваць цэлыя паўгадзіны на чыстку масяняжовай шыльдачкі. На ёй немагчыма было ўжо згледзець ніводнай, нават самай маленъкай плямкі!...Уздыхнуўшы, яна закруціла корак на бутэлечцы, акуратна згарнула ануручку; па-ранейшаму грукаталі друкарскія машыны, бязлітасна друкуючы на белай паперы дакументацыю; па-ранейшаму цякла на асфальт кроў з дзіка. Практыканты, грузавікі, манашкі, вулічны рух.

Чырвоная картка ляжала на пісьмовым стале: яго бездакорны чарцёжны шрыфт: "Болей нікому". Нумар тэлефона, які яна ў гадзіны нуды, саромеючыся свае дапытлівасці, пасля напружаных пошукаў здолела высветліць: гатэль "Прынц Генрых". Назва гэтая яшчэ больш распальвала яе цікаўнасць: што ён рабіў кожнае раніцы паміж паловай на дзесятую і адзінаццацю ў гатэлі "Прынц Генрых"? Халодны голас у трубцы: "Няведама што..." Ці ён напраўду гэтым разам не дадаў свайго "калі ласка"? Тоё парушэнне прынятага стылю абнадзейвала яе, рабілася нейкай уzechай у працы, якую б таксама добра мог выконваць і аўтамат.

Лісты паводле двух узораў, якія за чатыры гады не змяніліся ані трохі іх яна была знайшла яшчэ ў паперах сваёй папярэдніцы.

Першы ўзор – да кліентаў-заказчыкаў: "Шчыра дзякуем за выказаны нам давер. Будзем прыкладаць усе намаганні, каб адказаць на яго своечасовым і дакладным выкананнем Вашага даручэння. З глыбокай павагай..." Другі ўзор, паводле якога яна павінна была пісаць лісты, дасылаючы кліентам гатовыя статычныя разлікі: "Гэтым дасылаем Вам неабходную дакumentацыю да будоўлі X. Ганарап у суме Y просім пералічыць на наш рахунак у банку. З глыбокай павагай..." Зразумела, яна павінна была падстаўляць замест X:

"дом для выдаўца на ўскраіне лесу", "дом для настаўніка на беразе ракі", "чыгуначны віядук над Голлебэнштрасэ". Замест У яна ўпісвала суму ганаара, якую яна сама вылічвала з дапамогай простага ключа.

Апроч гэтага, была яшчэ перапіска з трymа Фэмелевымі супрацоўнікамі: Кандэрсам, Шрытам і Гохбрэтам. Яна была абавязана надсылаць ім даручэнні па чарзе, у парадку іх паступлення. Як сказаў Фэмель, "гэтак спрэвядлівасць будзе дзейнічаць аўтаматычна, і лёс можа заўсёды быць на баку кожнага". Калі прыходзіла гатовая дакументацыя, яе трэба было перасылаць на праверку Шрыту, Гохбрэтавы – Кандэрсу, Шрытавы – Гохбрэту. Да абавязкаў належала таксама весці картатэку, запісваць у кнігу рахункі, рабіць фотакопіі рыsunкаў і фотакопіі кожнага праекта ў прыватны архіў Фэмеля, памерам з двойную паштоўку. Найбольш працы было, аднак, з наклейваннем марак на канверты: раз за разам яна праводзіла адваротным бокам зялёнаага, чырвонага, блакітнага «хойса» па вільготнай губцы, старанна наклейвала марку на правым верхнім рагу жоўтага канверта; трохі ўразнастайвала яе працу тое, што сярод марак раз-пораз трапляліся карычневыя, фіялетавыя або жоўтая «хойсы».

Фэмель узяў сабе за прынцып не заставацца ў бюро штодня даўжэй, як на адну гадзіну; ён ставіў свой подпіс пад шматлікімі "з глыбокай павагай...", пад ганаарнымі рахункамі. Калі ў бюро паступала даручэння больш, чым ён мог апрацаваць за адну гадзіну, Фэмель іх не прымаў. На гэты выпадак у бюро меліся адбіткі на гектографе карткі з тэкстам: "У сувязі з перагружанасцю мы, на жаль, вымушаны адмовіцца ад Вашага шаноўнага даручэння. Подпіс Ф.".

Ніводнага разу, седзячы насупраць яго ўранку, ад паловы дзесятага да паловы дзесятага, яна не бачыла, каб ён займаўся чым-небудзь іншым, спраўляў звычайнія чалавечыя патрэбы: еў або піў; у яго ніколі не было нават катару; чырванеючы, яна думала пра больш інтэнсіўныя рэчы. Тоё, што ён курыў, не магло ўсяго гэтага кампенсаваць: занадта бездакорна выглядала бялюткая цыгарэта, адно попел і недапалак на дне папяльнічкі давалі ёй пэўную ўцеху: прынамсі, гэта былі нейкія адкіды; яны даводзілі, што нешта было спажыта. Раней яна працавала ў розных упльвовых шэфай, пісьмовыя сталы іх нагадвалі камандзірскія масткі, абліччы якіх будзілі сполах; але нават гэтыя вялікія людзі калі-нікалі выпівалі кубак гарбаты або філіжанку кавы ці з'ядалі які бутэрброд; яе моцна ўражвала, калі яна бачыла, што гэткія магутныя людзі ядуць або п'юць: на стале заставаліся хлебныя крошкі, каўбасныя шкуркі ці рэшткі тлушчу ад з'едзенай вяндліны; гэтыя вялікія людзі мусілі мыць руки, выцягваць з кішэнняў насоўкі. Штосьці дэмагратычна-прымірэнчае выглядала з-пад гранітных ілбоў тых, што камандавалі цэлымі арміямі; яны выціралі сабе губы, што былі часткай тых абліччаў, якія калі-небудзь, адлітыя ў бронзе і ўстаноўленыя на п'едэсталах, будуць сведчыць пра іх веліч перад будучымі пакаленнямі. Фэмель жа, сыходзячы а палове дзесятага з кватэры ў бюро, ніколі не даваў падстаў заўважыць, што ён толькі што паснедаў; ён ніводнага разу не быў ні занадта нервовы, ні занадта сканцэнтраваны, як гэта часцяком бывае ў такіх людзей; яго подпіс, нават калі ён саракавы раз ставіў яго пад словамі "з глыбокай павагай...", быў аднолькава чытэльны і акуратны. Фэмель курыў, падпісваў паперы, вельмі рэдка зазіраючы ў планы праектаў, і дакладна а палове дзесятага насоўваў каплялю, апранаў плашч, гаварыў "ну, да заўтрага" і выходзіў. Паміж паловай на дзесятую і адзінаццатую яго можна было знайсці ў гатэлі "Прынц Генрых", з адзінаццаті да дванаццаті – у Цонавай кавярні, інфармацыя тычылася толькі яго "маткі, бацькі, дачкі, сына і пана

"Шрэлы"; пасля дванаццаці ён выходзіў на шпацыр, а першай гадзіне ён прыходзіў у рэстаран "Пад ільвом" – каб папалуднаваць разам з дачкой.

Яна не ведала, як ён праводзіў увесь астатні час пасля абеду і ўвечары; ёй было вядома толькі, што кожнае раніцы а сёмай ён ходзіць слухаць імшу, ад паловы восьмай да восьмі сядзіць з дачкой, а восьмі да паловы дзесятай снедае, сам з сабой. Неспадзяянай кожны раз для яе была тая радасць, з якой Фэмель успрымаў вестку пра сынаў прыезд; тады ён раз-пораз расчыняў акно, выглядаў на вуліцу, узіраючыся ўдалеч аж да Мадэставай брамы; у кватэры паяўляліся кветкі, на час сынавага побыту наймалася пакаёўка; ад узбуджанасці ў яго чырванеў рубчык на пераносci; у пакоях змрачнаватага дома было поўна жанчын-прыбіральшчиц, яны збіralі парожнія пляшкі з-пад віна і выстаўлялі іх у калідоры – для гандляра старызнаю; бутэлек тых збіralася ўсё болей; спачатку іх ставілі ў радкі па пяць, потым – па дзесяць штук, бо даўжыні калідора ўжо не хапала: гэта быў цёмна-зялёны мёртвы лес-штыкетнік, вяршыні якога яна, чырванеючы ад сваёй непрыстойнай цікаўнасці, пералічыла: дзвесце дзесяць бутэлек, апарожненых за час ад пачатку мая да пачатку верасня – больш як адна штодня.

Ад Фэмеля ніколі не пахла алкаголем, руکі ў яго ані не дрыжалі. Цёмна-зялёны мёртвы лес рабіўся нерэальны... Ці яна сапраўды яго бачыла альбо ён існаваў толькі ў снах? Яна ніколі на свае вочы не бачыла ні Шрыта, ні Гохбрэта, ні Кандэрса; усе яны жылі паасобку, далёка адзін ад аднаго, у невялікіх каморках. За увесь час толькі два разы здарылася, што адзін з іх знайшоў памылку ў другога: калі Шрыт няправільна разлічыў падмурак гарадскога басейна і Гохбрэт убачыў памылку. Яна была вельмі ўсхваляваная праз гэта, але Фэмель адно папрасіў яе вызначыць, якія лічбы з пазначаных на палях чырвоным алоўкам – былі напісаныя Шрытавай рукой, а якія – Гохбрэтавай; тады яна ўпершыню ўсвядоміла, што Фэмель – таксама добры спецыяліст у гэтай галіне: паўгадзіны ён праседзеў за сталом з лагарыфмічнай лінейкай і навостранымі алоўкамі, а пасля сказаў: "Гохбрэт мае рацыю, басейн абваліўся б самае позняе праз тры месяцы". І – ні словам не папракнуў Шрыта, ні словам не пахваліў Гохбрэта. Падпісваючы ўласнаручна – гэты адзін-адзіны раз – дакументацю на будоўлю, Фэмель засмаяўся, і ад смеху гэтага ёй зрабілася гэтаксама несамавіта, як і ад яго штодзённай ветлівасці.

Другі раз памылка здарылася ў Гохбрэта: калі ён рабіў разлікі статычных нагрузкак віядука над чыгункай каля Вільгельмавага рова, і памылку гэтую тады знайшоў Кандэрс; яна другі раз за чатыры гады ўбачыла, як Фэмель скіліўся над паперамі за пісьмовым сталом. Ёй зноў прыйшлося ідэнтыфікаўца нанесеныя чырвоным алоўкам Гохбрэтавы і Кандэрсавы лічбы; пасля гэтага здарэння Фэмелю прыйшла ў галаву ідэя прызначыць кожнаму супрацоўніку свой колер алоўка: Кандэрсу – чырвоны, Гохбрэту – зялёны, Шрыту – жоўты.

Трымаючы ў роце кавалачак шакаладу, яна ўпісвала: "Дача кінаактрысы", смокучы другі кавалачак – "Пераробка будынка грамадскага прызначэння "Сас'етас". Як бы там ні было, кліенты розніліся прозвішчамі і адресамі, а атрыманыя планы праектаў будзілі ў ёй адчуванне, што яна ўдзельнічае ў чымсьці сапраўдным: цэглу, пліты з штучных матэрыялаў, сталёвия бэлькі, клінкер, мяшкі з цэментам – гэта ўсё можна было сабе ўяўіць, але ablічы Shryta, Kanderrs, Goхbrэta – хоць яна штодня пісала іх адресы на канвертах заставаліся для яе нерэальныя. Яна ніколі не бачыла гэтых людзей у буро, яны ніводнага разу не тэлефанавалі, не пісалі. Пры разліках і рысунках, што яны дасылалі ў буро, не было ніякіх каментараў.

"Навошта нам лісты? — сказаў неяк Фэмель. — Не будзем жа мы тут займацца збіраннем споведзяў".

Часам яна брала з паліцы энцыклапедью і шукала назвы мясцовасцей, якія кожны дзень пісала на канвертах: "Шыльгенаўэль. 87 жыхароў, у тым ліку 83 катол., парафіяльная царква XII ст. са знакамітым алтаром". У Шыльгенаўэлі жыў Кандэрс, звесткі пра яго асобу яна ведала з страхавой карткі: "37 гадоў, нежанаты, катал. веравызн.". Шрыт жыў на поўначы, у Глудуме: "1988 жыхароў, у тым л. 1812 пратэст., 176 катол., фабрика марынадаў, місіянерская школа". Шрыту было 48 гадоў, жанаты, пратэст., двое дзяцей, адно — ва ўзросце зв. 18 г. Месца жыхарства Гохбрэта ёй не трэба было спраўджаць у энцыклапедыі: ён кватараўваў у прадмесці Блесэнфэльд — адгэтуль усяго 35 хвілін аўтобусам; часцяком ёй у галаву прыходзіла дурнаватая думка: наведаць яго дома, упэўніцца ў ягоным існаванні, пачуць голас, пачіснуць руку. Зрабіць гэткі нахабны ўчынак ёй не даваў толькі яго малады ўзрост — яму было толькі трыццаць два — і тая акалічнасць, што ён быў нежанаты. Хоць мясцовасці, дзе жылі Кандэрс і Шрыт, былі апісаны ў энцыклапедыі гэтаксама, як у пашпарце пазначаюцца звесткі пра асобу чалавека, а Блесэнфэльд яна добра ведала, нягледзячы на гэта, ніводнага з тых трох чалавек яна не магла сабе колькі-небудзь рэальна ўявіць; пры тым, што кожны месяц ёй даводзілася пераводзіць за іх страхавыя ўзносы, рабіць розныя паштовыя аперациі, перасылаць ім часопісы і табліцы; яны заставаліся такія самыя нерэальнія, як той пан Шрэла, прозвішча якога стаяла на чырвонай картцы, і якога Фэмель быў гатовы бачыць у любы час, і які, аднак, за апошнія чатыры гады не зрабіў ніякай спробы з ім сустрэцца.

Яна пакінула на пісьмовым стале чырвоную картку, што стала прычынай першай грубасці з шэфавага боку. Як гэта было прозвішча таго пана, які каля дзесяці прыйшоў у бюро і сказаў, што яму трэба бачыць Фэмеля ў вельмі, вельмі пільнай справе? Ён быў высокі, меў светлаватыя валасы і трохі пачырванелы твар, ад яго ішоў пах самых дарагіх рэстарацыйных далікатэсаў, а надчывчайна высокая якасць гарнітура адчувалася проста носам; уладарнасць, годнасць, прыцягальнасць моцнага спалучаліся ў ім гэткім чынам, што яму немагчыма было ў чым-небудзь адмовіць; тытул, які госьць з усмешкай прамармытаў, меў нешта агульнае з міністрам — міністэрскі радца, кіраўнік спраў ці намеснік міністра; калі ж яна рашуча была адмовілася гаварыць пра шэфава месца побыту, ён нечакана пайшоў проста на штурм, спытаўшыся адразу: "Ну, цудоўная паненка, скажыце мне тады, калі ласка, дзе яго можна знайсці", і яна... здрадзіла, сама не ведаючы, як гэта магло здарыцца, бо таямніцу, што так прыцягвала яе цікаўнасць, яна хавала глыбока на дне сваёй свядомасці: "Гатэль "Прынц Генрых". Тут госьць прамармытаў нешта наконт "былога школьнага таварыша", штосьці пра "пільную, вельмі, вельмі пільную справу", пра "інтэрэсы абароны", пра зброю; а пасля таго як ён пайшоў, у прыёмнай застаўся пах дыму ад цыгары, да якога гадзіну пазней з захапленнем прынюхваўся Фэмелеў бацька.

— Божа ж мой, божа, які гэта, відаць, быў гатунак!

Стары Фэмель абнюхай сцены, амаль даткнуўся носам да стала, потым насунуў на галаву каплялюш. Праз некалькі хвілін ён вярнуўся разам з кіраўніком тытунёвай крамы, у якой вось ужо пяцьдзесят год ён купляў цыгары; яны абодва стаялі якую хвіліну ў дзвярах, уцягваючы носам паветра; пасля хадзілі ўзад і ўперад па пакоі, нібы патрываражаныя сабакі; крамнік залез пад стол, дзе відавочна вісела яшчэ цэлая хмара дыму;

нарэшце ён падняўся, абцёр адна аб адну руки, пераможна ўсміхнуўся і сказаў:

- Ну, пане радца, гэта былі «Партагас-Эмінэнтэс».
- І Вы б маглі знайсці такія мне?
- Вядома ж, у мяне на складзе яны ёсць.
- Гора Вам, калі ў іх будзе іншы пах, чым той, што я тут сёння ўнюхаў.

Крамнік яшчэ раз прынюхаўся і сказаў:

— "Партагас-Эмінэнтэс". Даю галаву на адсячэнне, калі памыляюся, пане радца. Чатыры маркі за штуку — колькі Вы жадаецце?

— Адну, шаноўны Кольбэ, адну. Чатыры маркі — гэта столькі, колькі зарабляў мой дзед за тыдзень, а я шаную нябожчыкаў, я сэнтыментальны, Вы ведаецце. Божа мой, гэтая цыгара перабіла пах тых дваццаті тысячачаў цыгарэц, што тут выкурыў раней мой сын.

Яна ўспрыняла як вялікі гонар для сябе тое, што стары Фэмель выкурыў сваю цыгару пры ёй; ён сядзеў, адкінуўшыся ў сынавым фатэлі, які быў яму завялікі; яна падсунула яму пад плечы падушку і служала ягоную гаворку, выконваючи найболыш адтрэніраваны свой абавязак: наклейванне марак на канверты. Яна павольна праводзіла адваротным бокам зялёна, чырвона, блакітна «хойса» па губцы, наклейвала яго акуратна на правым верхнім рагу лістоў, якія чакала падарожжа ў Шыльгенаўэль, Глудум або Блесэнфэльд. Яна рабіла гэта рупна і дакладна, а ў гэты час стары Фэмель у фатэлі аддаваўся асалодзе і раскошы, якіх ён дарэмна шукаў апошнія пяцьдзесят гадоў.

— Божа мой! — ускрыкнуў ён. — Дарагое дзіцяцка, я нарэшце ведаю, што такое цыгара! Так доўга я мусіў чакаць гэтага — аж да самага дня, калі мне споўнілася восемдзесят год.. не трэба турбавацца, мілая мая, але напрайду мне сёння споўнілася восемдзесят — хіба гэта не Вы хадзілі сёння заказваць кветкі на даручэнне майго сына? Ну, хай сабе... Пра мой дзень нараджэння пагаворым пазней, добра? Ад сэрца хачу запрасіць Вас на святочную вячэрну, сёння а сёмай, у кавярні «Кронэр» — але ж скажыце мне, калі ласка, чаму за тыя пяцьдзесят, а дакладней — за той пяцьдзесят адзін год, што я купляю цыгары ў гэтай краме, такой вось мне не прапаноўвалі ні разу? Можа, яны думаюць, што я скнара? Ніколі ў жыцці ім не быў, даражэнская Леанора, Вы ведаецце гэта. Малады я курыў цыгары па дзесяць пфенігаў, калі пачаў зарабляць трохі болей, пачаў курыць цыгары па дваццаць, пасля — доўгія гады — па шэсцьдзесят. Мілае дзіцяцка, скажыце мне, што гэта за людзі — тыя, што з гэткай во штуках за чатыры маркі ў роце шпацыруюць па вуліцы, заходзяць у бюро і выходзяць з яго — як быццам гэта яны смаліць грашовую цыгарку? Што гэта за людзі, якія паміж снеданнем і абедам пускаюць дымам тры тыднёвыя заробкі майго дзеда і пакідаюць па сабе такі пах, што старому чалавеку займае дых і ён, не раўнуючы як ганчак, пачынае абнюхваць кожны закутак у кабінечце свайго сына? Як? Робертаў школыны таварыш? Міністэрскі дарадца, кіраунік спраў ці намеснік міністра; можа, нават міністр? Я яго павінен ведаць. Інтэрсы абароны? Зброя?

І раптам вочы ў яго заблішчалі, быццам з іх упала нейкая заслона: стары ў думках вяртаўся ў першае, трэцяе або шостае дзесяцігоддзе свайго

жыцця, праводзіў у апошнюю дарогу сваіх дзяцей. Каго? Ёганну ці Генрыха? На чью белую труну кідаў ён зараз жменьку зямлі і кветкі ўроссып? Ці тыя слёзы, што цяпер стаялі ў яго ўваччу, былі слязьмі з 1909 года, калі ён хаваў сваю Ёганну; ці з 1917 года, калі ён стаяў над Генрыхавай магілай? А можа, гэта былі слёзы з сорак другога года, калі ён атрымаў паведамленне аб смерці Оты? Альбо ён плакаў цяпер каля брамы псіхіяtryчнай бальніцы, за якой толькі што знікла яго жонка? Слёзы, што засцілі яму вочы, пакуль ад цыгары цягнуліся лёгкія воблачкі дыму, былі слязьмі з 1894 года; тады ён пахаваў сваю сястру Шарлоту, дзеля якой ён ашчаджаў залатоўкі, каб потым зрабіць лягчэйшым яе жыццё; труна ссоўвалася ў дол на рыпучых вяроўках пад спеў школьнага хору: "Вежы, скажыце, куды адляцела саколка?"; шчабятанне дзіцячых галасоў залятала ў вокны і ў дзвёры гэтага бездакорна абсталяванага бюро, а старэчы голас спяваў ту ю песню з далечыні мінулага пайстагоддзя; толькі гэты кастрычніцкі ранак 1894 года быў сапраўдны: смужнае мроіва над Ніжнім Рэйнам, палосы туману над бураковыми палеткамі, у вербах крумкаюць варанячыя зграі, нібы запусныя бразготкі; Леанора ў гэтую хвілю праводзіла чырвоным «хойсам» па вільготнай губцы. За трыццаць год перад тым, як яна нарадзілася, вясковая дзеци спявалі: "Вежы, скажыце, куды адляцела саколка?" Яна правяла па губцы зялёным «хойсам». Увага, лісты да Гохбрэта аплачваюцца паводле тарыфу для мясцовай карэспандэнцыі.

Калі такое находзіла на старога Фэмеля, ён быў падобны да сляпога; Леаноры вельмі хацелася збегаць па кветкі ў краму, купіць яму ладны букет, але яна баялася пакідаць яго самога. Стары распасцёр руکі ў паветры, яна асцярожна падсунула яму папяльнічку; ён, ізноў узяўшы цыгару ў рот, зірнуў на Леанору і прамовіў ціха:

— Не думай, дзіцятка, што я з'ехаў з глузду.

Леанора любіла яго. Ён часцяком заходзіў па яе ў бюро, прасіў злітавацца з яго бухгалтэрый, што нядайна вялася там, на другім баку вуліцы, высока над друкарнай, дзе ён кватараўваў у "атэлье сваёй маладосці"; стары Фэмель яшчэ захоўваў дакументы, якія рэвізавалі падаткавыя агенты, чые магілы былі забытыя, перш чым яна навучылася пісаць; акцыі ў ангельскіх фунтах, у долларах, пакеты на плантацыі ў Сальвадоры; там, уверсе, Леанора корпалася ў запыленых рахунках, расшыфровала запісаныя ад рукі выняткі з рахункаў у даўно ліквідаваных банках, чытала тэстаманты, дзе ён завяшчаў гроши альбо маёмасць сваім дзецям — тым, каго ён перажыў на сорак гадоў. "Сыну майму Генрыху аддаю ў неабмежаванае карыстанне абедзве сядзібы з зямлёю, Штэлінгер Гротэ і Гёрлінгер Штуль — бо прыкметні ў ім тыя спакой і радасць, якія надае яму бачанне развіцця тых рэчаў, што мне здаюцца неабходным варункам жыцця гаспадара на зямлі..."

— Тут, — ускрыкнуў стары, узмахнуўшы цыгараю, — тут я дыктаваў тэстамант майму цесцю, увечары, напярэдадні таго, як я адыходзіў у войска. Я дыктаваў, а мой хлопчык тады спаў наверсе; назаўтра ўранку ён яшчэ праводзіў мяне на вакзал... пацалаваў мне ў шчаку — вуснамі сямігадовага дзіцяці, але ніхто, чуеш, Леанора, ніхто не прыняў маіх дарункаў: усё вярнулася да мяне — маёнткі і рахункі ў банках, працэнты з рэнтаў і падаткаў. Я ніводнага разу не змог чаго-небудзь ахвяраваць; толькі мая жонка магла рабіць гэта, і яе дарункі прымаліся — але калі я ўночы ляжаў каля яе, я не раз чуў, як яна нешта мармытала: доўга, лагодна сплываў, як вада, шэпт: "навошта-навошта-навошта..."

І зноў плакаў стары чалавек, цяпер у вайсковай форме, капітан сапёрных войскай у запасе, радца Генрых Фэмель; адпушчаны на некалькі дзён дадому ў сувязі са смерцю сямігадовага сына; Кільбава фамільнае гробішча прыняло белую дамоўку: цёмны, вільготны мур і свежыя, нібы сонечныя прамяні, лічбы, год смерці 1917-ты. Роберт, у чорным аксамітавым касцюмчыку, чакаў на вуліцы ў карэце...

У Леаноры выпала з рук марка, гэтым разам фіялетавая; у яе не ставала адвагі наклеіць яе зараз на ліст да Шрыта; коні, запрэжаныя ў карэту, пырхалі ад нецярплівасці перад могілкавай брамаю, а двухгадоваму Роберту Фэмелю было дазволена патрымацца за лейцы: чорная скура, патрэсканая па краях, і свежае золата лічбаў, што зіхцела ярчэй ад сонечных прамянёў...

— Чым ён займаецца, што робіць мой сын — адзіны, які застаўся ў мяне, Леанора? Што ён робіць у гатэлі "Прынц Генрых" штораніцы, з паловы дзесятай да адзінаццаци... яму было дазволена зблізку паглядзець, як коням падвязываюцца торбы з аброкам; што ён робіць? Скажыце мне, прашу Вас, Леанора!

Вагаючыся, яна падняла фіялетавую марку і сказала ціха:

— Я не ведаю, што ён там робіць. Далібог, не ведаю.

Стары зноў засунуў цыгару ў рот; усміхаючыся, адкінуўся ў фатэлі — як быццам нічога не адбылося.

— Як Вы паглядзіце на тое, калі я запрашу Вас на пастаянную работу ў другой палавіне дня? Я б заходзіў па Вас сюды, у бюро, мы б разам палуднавалі, а з другой да чацвёртай або да пятай, як Вы жадаеце, Вы б дапамагалі мне ўпарадкоўваць паперы там, наверсе. Што Вы пра гэта думаеце, мілае дзіцяцка?

Леанора згодна кіўнула галавой:

— Добра.

Яна ўсё яшчэ не наважвалася правесці фіялетавым «хойсам» па губцы, наклеіць яго на канверт; паштовы чыноўнік выцягнё яго са скрынкі, машына праштэмпелюе ліст: "6.09.1958., 13.00.". А тут сядзіць стары чалавек, які зноў вярнуўся ў канец свайго восьмага — у пачатак свайго дзесятага дзесяцігоддзя.

— Добра, добра, — сказала яна.

— Можна, такім чынам, лічыць, што Вы ў мяне на рабоце?

— Вядома.

Яна ўглядзалаася ў яго вузкі твар, дзе яна на працягу гадоў дарэмна імкнулася адшукаць нейкае падабенства з яго сынам; толькі ветлівасць, здавалася, была спадчыннаю рысай Фэмеляў; але ў старога яна была больш фармальная, дзеля аздобы; гэта была ветлівасць старасвецкая, амаль што «грандэцца» — але не ветлівая матэматыка, як у сына, які культиваваў сухую гжэчнасць, і толькі бліск яго шэрых вачэй дазваляў здагадвацца, што ён здольны да меншай афіцыйнасці. Стары Фэмель напраўду карыстаўся насоўкай, жаваў канец цыгарэты, часам гаварыў Леаноры кампліменты пра

яе прычоску, колер твару; яго гарнітур быў паношаны, і не сказаць – каб трохі, гальштук быў заўсёды няроўна завязаны; пальцы – крыху заплямленыя тушшу, на абшлагах рукавоў – заўсёдныя сляды ад гумкі; алоўкі, цвёрдая і мяккія, кожны раз тырчалі з кішэні камізэлькі; часам ён выцягваў з сынавага стала аркуш паперы, хуткімі штыршкамі малюваў анёла, божае ягнятка, дрэва або партрэт такога, як сам, пажылога чалавека з вуліцы. Калі-нікалі ён даваў ёй гроши на пірожныя; аднаго разу папрасіў яе купіць другую філіжанку пад каву, і Леанора адчувала сябе шчасліваю, што нарэшце можа ўключыць электрычную кававарку камусьці яшчэ, не толькі сабе самой. Гэткае было жыццё ў бюро, з якім яна звыклася: гатаваць каву, купляць пірожныя і слухаць апавяданні, у якіх усё ішло натуральным парадкам: пра жыцці, пражытыя ў тыльной частцы дома, пра смерці, якімі там паміралі. Стагоддзямі Кільбы шукалі там продыху і святла, граху і збавення, былі скарбнікамі і натарыусамі, бургамістрамі і канонікамі; там, у тыльной частцы будынка, у паветры асталося яшчэ нешта ад суровых модлаў пазнейшых прэлатаў; цёмныя грахі Кільбічанак – тых, што засталіся ў дзеўках, і раскайныя практиканні пабожных маладзёнаў – у гэтым самым доме, дзе цяпер, штодня ў паабедзеннай цішы бледнатварая дзяўчына з цёмнымі валасамі рабіла школьнія заданні і чакала свайго бацьку. А можа, па абедзе ён сядзеў дома? Дзвесце дзесяць вінных пляшак, апарожненых ад пачатку мая да пачатку верасня... Ці ён выпіў іх сам, а можа, з дачкой, з прывідамі? Можа, з тым Шрэлам, які ніколі нават не пытаўся пра яго? Усё было нейкае нерэальнае, больш нават нерэальнае, як попельнага колеру валасы сакратаркі, што пяцьдзесят год таму сядзела тут, на Леанорыным месцы, на варце таямніц натарыяльной канторы.

– Я і кажу, яна сядзела якраз на tym самым месцы, дзе Вы, Леанора, седзіцё цяпер; імя яе было Жазэфіна...

Ці стары Фэмель і ёй таксама гаварыў кампліменты пра яе валасы і колер твару?

Стары засмаяўся і паказаў рукой на плакат над сынавым сталом – адзіная рэліквія мінульых часоў: сантэнцыя, выпісаная белымі літарамі на шыльдачцы з дрэва: "Правая рука іх поўная дарункаў". Дэвіз Кільбавай і Фэмелевай непадкупнасці.

– Абодва мае швагры, апошнія мужчыны ў родзе Кільбаў, не выказалі вялікай цягі да юрыспрудэнцыі; аднаго пацягнула ў кавалерью, да ўлану, другому не хацелася рабіць нічога; але абодва, улан і гультай, загінулі ў адзін дзень, у адным і tym палку, пад час аднаго штурму; пад Эрбі-ле-Юэт яны паскакалі проста ў кулямётны агонь, сцерлі прозвішча Кільб, панеслі свае грахі, што квітнелі ярка-чырвоным колерам, разам з сабой умагілу, там, пад Эрбі-ле-Юэт.

Стары Фэмель быў шчаслівы, калі раптам знаходзіў на калашынах сваіх нагавіц плямы ад бетоннага раствору і мог папрасіць Леанору адмыць іх. Ён часцяком прыходзіў з вялізнымі сувоямі рысункаў пад пахай. Леанора матла толькі здагадвацца, калі ён браў іх з свайго архіву ці сапраўды меў нейкія новыя замовы.

Ён паволі сёribaў каву, хвалячы яе; потым падсунуў да Леаноры сподачак з пірожнымі, зацягнуўся цыгарай. На яго твары зноў быў выраз задуменнасці.

– Робертаў школьні таварыш? У такім разе я павінен яго ведаць. Яго прозвішча часам было не Шрэла? Вы ўпэўнены?.. Не, не, ён не курыў бы

гэткай цыгары, глупства! І Вы накіравалі яго ў "Прынц Генрых"? Ну, даражэнькая Леанора, вядома, будзе вялікая лаянка, бойка будзе. Роберту не даспадобы, калі хто ўлазіць у ягоныя прыватныя справы. Ён яшчэ малы быў такі: гжэчны, ветлівы, інтэлігентны, карэктны; але калі нехта заступаў за вызначаную мяжу, ён не ведаў літасці. Нават забіць мог бы. Я заўсёды яго трохі баяўся. І Вы таксама? Ах, дзіцятка, але ж ён Вам нічога дрэннага не зробіць, будзьце разумныя. Хадзем, з'ямо чаго-небудзь разам, адсвяткуем гэткім чынам Вашу новую пасаду і мой дзень нараджэння. Не рабіце толькі ніякіх глупстваў. Калі ён ужо лаяўся па тэлефоне, дык нічога больш не будзе. Шкада, што Вы не запомнілі прозвішча. Я і не ведаў, што Роберт падтрымлівае зносіны з былымі школьнімі таварышамі. Ну, хадзем. Сёння субота, ён не будзе наракаць, калі Вы крыху раней скончыце работу. Адказнасць бяру на сябе.

Гадзіннік на вежы сабора Святога Севярына акурат адбіваў дванаццатую. Леанора хуценька пералічыла канверты, дваццаць тры, склада іх у стос, узяла ў руку. Няўжо стары пан Фэмель прабыў тут усяго паўгадзіны? Якраз бомкнуў дзесяты з дванаццаці ўдараў.

— Не, дзякую, — сказала яна. — Плашч не буду браць, і, калі ласка, толькі не ў "Пад ільвом".

Усяго толькі паўгадзіны; друкарскія мышныя больш не грукаталі, але з дэіка ўсё яшчэ цякла кроў.

2

Для парцье гэта зрабілася ўжо цырыманіялам, амаль што літургіяй, увайшло ў яго плоць і кроў. Кожны дзень дакладна а палове дзесятага зняць з цвіка ключ, адчуць лёгкі поціск дагледжанай сухаватай далоні, што прымала гэты ключ, убачыць строгі бледны твар з чырвонымі шнарамі калі пераносіць; потым задуменна, з лёгкаю ўсмешкай, якую здолела б заўважыць хіба толькі яго жонка, зірнуць наўздангон Фэмелю, які, не зважаючы на запрошальны жэст ліфцёра, падымаўся па лесвіцы да більярдавага пакоя, лёгка пастукваючы ключамі па масянжовых парэнчах: пяць, шэсць, сем разоў чуўся гэты гук — нібы гук ксілафона з адным-адзінм тонам; а праз паўхвіліны прыйдуці Гуга, старэйшы з двух гатэльных служак — і пытаўся: "Як заўсёды?", і парцье пацвярджальна ківаў галавою, ведаючы, што Гуга пойдзе зараз у рэстаран па двайны канъяк, графін вады, а пасля, да адзінаццаці, будзе, не выходзячы, наверсе ў більярдавым пакоі.

Парцье інстынктыўна адчуваў нядобрае ў гэтай звычы — штораніцы паміж паловай дзесятага і адзінаццацю гуляць у більярд у кампаніі аднаго і таго гатэльнага служкі. Нядобрае альбо заганнае, супраць заганнага быў адзін сродак: таемнасць; у яе была свая вартасць, свая крывая, таемнасць і гроши залежалі адно ад аднаго — як абсцыса і ардыната: хто браў у гэтым гатэлі пакой, той купляў сабе таемнае сумленне; вочы, якія бачылі і адначасна не бачылі, вушы, якія чулі і адначасна не чулі; але ад нядобрага абараніца не было як: не мог жа парцье не пускаць у дзвёры кожнага патэнцыяльнага самагубцу, бо патэнцыяльнімы самагубцамі былі яны ўсё; з'яўляўся, напрыклад, мужчына, загарэлы, з тварам кіназоркі і сямю валізамі, браў з усмешкай картку

госця, і толькі гатэльны служка паспяваў перанесці чамаданы ў пакой і выйсці з яго, як мужчына выцягваў з кішэні плашча зараджаны і ўжо з апушчаным засцерагальнікам рэвальвер і пускаў сабе кулю ў лоб; альбо з'яўлялася, нібы з таго свету, істота з залатымі зубамі, залатымі валасамі, у залатых чаравіках, ашчэрваючы зубы, нібы чэррап: здань, якая дарэмна ўдае за раскошаю; яна замаўляла сабе ў пакой снеданне на палову адзінаццатай, прычапляла звонку на дзвёры шыльдачу: "Прашу не турбаваць", забарыкадоўвала дзвёры знутры валізамі і глытала капсулу з атрутай; задоўга перад тым, як у напалоханай да смерці пакаёўкі падаў на падлогу паднос са снеданнем, па гатэлі ўжо кружлялі чуткі: "У дванаццатым пакой ляжыць мярцвяк"; кружлялі яшчэ ўночы, калі апошнія наведнікі бара навобмацак прабіраліся да сваіх пакояў, а цішыня за дзвярыма пакоя нумар 12 здавалася ім вусцішна; былі такія, што ўмелі адрозніць маўчанне сну ад маўчання смерці. Нядобрае парцье адчуваў яго, калі Гуга ў 10.31 падымаўся па лесвіцы з вялікім кілішкам канъяку ў більядавы пакой.

Якраз у гэтую хвіліну парцье вельмі даткліва адчуваў адсутнасць гатэльнага служкі: на адміністратарскім прылаўку перапляталіся рукі – рукі, што чакалі рахунку, рукі, што бралі праспекты, – і ён увесь час якраз у гэтую хвіліну – пару хвілін пасля паловы дзесятай – заўважаў, што робіцца нянетлівы: вось якраз да гэтай настаўніцы, восьмай ці дзесятай, калі палічыць, якая пыталася ў яго, як прайсці да рымскіх дзіцячых могілак; яе ружовы колер твару сведчыў пра тое, што яна паходзіць з вёскі, а рукавічки і плашч – не пра той узровень даходаў, які належала чакаць ад гасцей гатэля "Прынц Генрых", і парцье пытаўся ў сябе, якім гэта чынам яна магла трапіць у кампанію экзальтаваных асоб, ніводная з яких не лічыла патрэбным пытацца пра кошт нумароў; а можа, тая, што цяпер зблізілася скубе свае рукавічки, здзейсніць зараз "нямецкі цуд", за які Ёхэн вызначыў узнагароду: "Дам дзесяць марак таму, хто пакажа мне немца, які б спытаўся пра кошт ходы чаго-кольвечы". Не, і яна не здабудзе для яго Ёхэнавай прэміі, парцье прымусіў сябе паспакайнеч і ветліва растлумачыў ёй, як прайсці да рымскіх дзіцячых могілак.

Большасць гасцей патрабавала якраз таго гатэльнага служку, які цяпер на паўтары гадзіны знікаў у більядавым пакоі; усім хацелася, каб менавіта ён занёс іхнія валізы ў вестыбуль, да аўтобуса авіякампаніі, да таксі, адправіў на вакзал; незадаволеныя турысты-валадуці, што, чакаючы сваіх рахункаў, размаўлялі ў вестыбулі пра час прылёту і адлёту самалётаў, жадаючы менавіта ад Гугі лёду ў свае віскі, агню, каб прыпаліць цыгарэту, наўмысна трymалі гэтую цыгарэты ў роце незапаленымі, каб выпрабаваць Гугаву вымуштраванасць; толькі яму яны хацелі дзякаваць нядбалым жэстам далоні, толькі ў прысутнасці Гугі іхнія твары скучваліся ў таямнічыя грымасы; нецярплівасць была напісана на тварах, уладальнікі яких не маглі дачакацца, каб як найхутчэй завезці свой дрэнны настрой у найдалейшыя куткі свету; яны былі гатовыя да старту, каб у люстрах баварскіх альбо персідскіх гатэляў вызначыць, наколькі задубілася іх скура. Кабеты праніzlіва крычалі, успомніўшы пра нешта забытае альбо незнарок пакінутае: "Гуга! Мой пярсцёнак...", "Гуга! Мае пальчаткі...", "Гуга! Мая памада..."; і ўсе яны чакалі, што Гуга зараз маланкаю кінецца да ліфта, без аніякага шуму ўзляціць наверх і ў пакоі 9, у пакоі 32, у пакоі 46 будзе шукаць пярсцёнак, касметычку альбо памаду; а тая старая бабізна прыцягнула свайго дварняка, які ўжо выхлябтаў малако, зжэр мёд, грэбуючы смажанымі яйкамі, і вось цяпер яго трэба было абавязкова весці на вуліцу, каб ён мог справіць сваю натуральную сабачую патрэбу і аднавіць свой ужо зусім слабы нюх пад

сценамі вулічных кіёскаў, каля стаянак аўтамашын, трамвайных прыпынкаў; відавочна было, што толькі Гуга мог дагадзіць стану сабачае душы; а тут зноў тая старая бабуля Блезік, якая штогод прыязджае, каб пагасцяваць які месяц у дзяцей і наведаць унукаў, колькасць якіх няспынна большае; вось яна, ледзь пераступіўшы парог гатэля, пыталася ўжо пра Гугу: "Ці ж ён яшчэ ў вас, той хлапчына з тварам псаломшчыка, той хударльвы, бледны, рудавалосы, з такім сур'ёзным паглядам?" Гуга павінен быў пад час яе снедання, калі яна ела мёд, піла малако і не грэбавала смажанымі яйкамі, чытаць ёй уголас мясцовую газету: старая з захапленнем падымала вочы, калі пападаліся назвы вуліц, вядомыя ёй з маленства: няшчасны выпадак на Эрэнфельдскім Кальцы; напад з рабункам на Фрызенштрасэ. "У мяне былі гэткія доўгія косы, калі я гойсала там на роліковых каньках — гэткія доўгія, мой даражэнкі..." Бабуля была вельмі далікатная і ўпартая — хто ведае, можа, яна дзеля Гугі ляцела сюды праз вялікі акіян?

— Даўк што? — спыталася яна з расчараўаннем. — Гуга вызваліцца толькі пасля адзінацца?

Падняўшы руکі, просіачы гасцей да выходу, у дзвярах-круцёлцы стаяў шафёр аўтобуса авіякампаніі, а ў касе яшчэ падлічваліся рахункі за надта ж складаныя сняданкі: там сядзеў, напрыклад, нейкі тып, што замаўляў сабе палову смажанага яйка і вельмі абураўся, атрымаўшы да аплаты рахунак, у якім налічана было за цэлае; ён з яшчэ большым абурэннем зрэагаваў на прапанову метрдатэля адлічыць ад усіх сумы кошт паловы яйка, дамагаючыся таго, каб яму ў рахунку быў указаны кошт менавіта паловы яйка. "Прынцыпова настойваю!" казаў ён. Відаць, гэты госць рабіў сваё падарожжа вакол свету толькі дзеля таго, каб калекцыяніраваць рахункі, у якіх зазначана плата за палову смажанага яйка.

— Калі ласка, — сказаў парцье. — Першая вуліца налева, потым другая направа, трэцяя — зноў налева, а пасля, шаноўная пані, вы ўбачыце шыльду: "Да рымскіх дзіцячых магілак".

Нарэшце шафёр аўтобуса авіякампаніі здолеў сабраць усіх сваіх пасажыраў, нарэшце ўсе настаўніцы ведалі, кудою ім ісці, а ўсе тлустыя дварнякі былі выведзены на вуліцу, туды, дзе яны маглі справіць сваю патрэбу. Але госць у пакоі нумар адзінаццаць усё яшчэ спаў, ужо шаснаццаць гадзін, павесіўшы звонку на дзвярах шыльду "Прашу не турбаваць". Няшчасце ці то ў адзінаццатым, ці то ў більярдовым пакоі; звыклы цырыманіял сярод ідыёцкага вэрхалу, выкліканага ад'ездам гасцей; зняць ключ з дошкі, адчуць дотык далоні, зірнуць у бледны твар, на чырвоны шнар над пераносsem, пачуць Гугава: "Як заўсёды?", убачыць ківок галавы: більярд ад паловы дзесяткай да адзінаццаці. Але гатэльная ўнутраная інфармацыйная служба не магла яшчэ нічога паведаміць пра магчымое няшчасце альбо нейкі грэх: гэты чалавек напраўду ад паловы дзесяткай да адзінаццаці гуляў у більярд, сам з сабою, піў каньяк, ваду, казаў Гугу распавядаць пра сваё дзяцінства, не злаваў нават, калі пакаёўкі ці прыбіральшчыцы, ідуучы з бялізнаю да ліфта, спыняліся каля адчыненых дзвярэй, заглядвалі ў пакой; заўсёднік гатэля тады адрываваў позірк ад більярдовых шароў і ўсмешліва паглядаў на іх. Не, не, ён зусім бясшкодны.

Ёхэн, накульгваючы, выйшаў з ліфта, у руцэ ў яго быў ліст, які ён падняў угару, трасучы галавой. Той самы Ёхэн, які жыў пад самай галубятняю, побач са сваімі крылатымі дружбакамі, якія прыносілі яму пасланні з Парыжа і Рыма, Варшавы і Капенгагена; Ёхэн хадзіў у неверагодным мундзіры, што паказваў ранг прыблізна паміж кронпринцам і

унтэр-афіцерам, і гэты мундзір немагчыма было скласіфікаваць; ён быў трохі нечай правай рукою, трохі шэрым кардыналам; яму ўсе давяралі, ён разбіраўся ва ўсім, не парцье і не кельнер, не кіраўнік і не служка, і ўсё-ткі – і гэта перш за ўсё – нават гатаваць ён умей не абы-як; менавіта ён быў аўтарам сентэнцыі, якую вымаўляў заўсёды, калі ўзнікалі якія-кольвечы сумненні маральнага кшталту: "Навошта нам была б тая славутая гарантаванасць таямніц, калі б мараль была зусім непарушная якая карысць ад тых гарантый тайны, калі няма больш нічога, што павінна захоўвацца ў тайне?"; у ім было штосьці ад спавядальніка, штосьці ад асабістага сакратара і штосьці ад звадыяша; Ёхэн, зласліва ўсміхаючыся, пальцамі, пакручанымі рэўматызмам, разрывае канверт.

— Ты мог бы зберагчы тыя дзесяць марак; я б расказаў табе ў тысячу разоў болей — і задарма, — чым гэты плюгавы балбатун, Інфармацыйнае бюро «Аргус». "Гэтым падаём жаданую Вам інфармацыю, што датычыць пана архітэктара, д-ра Роберта Фэмеля, які жыве па Модэстгасэ, 7. Д-р Фэмель мае 42 гады, удавец, двое дзяцей. Сын: 22 гады, архітэктар, жыве ў іншай мясцовасці. Дачка: 19 год, навучэнка. Маёмасць д-ра Ф. значная. З боку маци мае роднаснае дачыненне да Кільбаў. Ніякіх адмоўных звестак наконт д-ра Фэмеля не знайдзена".

Ёхэн іранічна ўсміхнуўся:

— Ніякіх адмоўных звестак. Як быццам можна знайсці нешта адмоўнае пра маладога Фэмеля, ды ніколі пра яго не будзе ніякіх адмоўных звестак. Гэткіх людзей няшмат, і ён адзін з тых, за каго я гатовы ў любую хвіліну пакласці ў агонь, чуеш, во гэтую старую, прадажную, пакрученую раматусам руку. З ім ты можаш спакойна пакідаць хлопца сам-насам, ён не такі — а нават калі б ён быў такі, я не бачыў бы прычын не дазваляць яму рэчаў, якія дазваляюць педэрастам-міністрам; але ж ён не такі: калі яму было дваццаць, ён ужо меў дзіця з дачкою нашага калегі, магчыма, ты прыгадваеш — таго Шрэлы, які колісці адзін год тут працаваў. Не ўспомніў? Пэўна, цябе тут яшчэ не было. Хачу сказаць табе толькі адно: дай маладому Фэмелю спакойна гуляць у більярд. Гэта прыстойная сям'я. Сапраўды. Добраға роду. Я ведаў яшчэ яго бабулю, дзядулю, ягоных маци і дзядзькоў: яны яшчэ гадоў пяцьдзесят таму гулялі тут у більярд. Кільбы — ты, мусіць, гэтага не ведаеш — жывуць ужо трыста год на Модэстгасэ... жылі, бо цяпер ніводнага з іх не засталося. Маці звар'яцела, страціўшы двух братоў на вайне, і ў яе памёrla трое дзяцей. Яна не змагла стрываць усяго гэтага. А была цудоўная жанчына. Ведаеш, адна з ціхіх кабет. Яна не з'ела ні на грам больш за тое, што было вызначана ў прадуктовых картках, і дзесяцям больш не давала. З'ехала з глузду. Яна раздавала налева і направа ўсё, што ёй прыносілі і прывозілі, а гэтага было нямала: у іх былі сельскія маёнткі, і аbat sa Святога Антонія, што ў даліне Kisa, дасылаў ёй цэлыя бочки з маслам, слоікі з мёдам; але яна нічога таго не ела і не давала нічога таго сваім дзесяцям: яны мусілі есці хлеб з пілавіннем і з падфарбаваным мармеладам, у той час як маци раздавала ўсё налева і направа — нават залатыя манеты; я сам бачыў, як яна — гэта было ў шаснаццатым ці семнаццатым годзе — выходзіла з дому з булкамі і слоікамі мёду ў руках. Мёд у 1917 годзе! Ты можаш сабе гэта ўяўіць? Э-э, ды ў вас кароткая памяць, вы не можаце сабе ўяўіць, што гэта значыла: мёд у тысяча дзесяцьсот семнаццатым і мёд зімою сорак першага — сорак другога; альбо як яна пабегла на таварную станцыю і пачала там патрабаваць, каб яе вывезлі разам з жыдамі. Вар'ятка... Яны засадзілі яе ў псіхлякарню, ды я не веру, што яна звар'яцела. Гэта жанчына, якіх можна цяпер убачыць хіба што на святых абразах у музеях. За яе сына хай мяне парвуць на кавалкі, і, калі яго тут не будуць

абслугоўваць належным чынам, я тут учыню такое, чаго свет не бачыў; і няхай нават дзевяноста пяць старых баб будуць пытцаца пра Гугу, а ён будзе патрэбны Фэмелю, дык ён застанецца ў Фэмеля. Інфармацыйнае бюро «Аргус». Плаціць дзесяць марак гэтым ідыштам! Можа, яшчэ скажаш, што ты не ведаеш ягонага бацьку, старога Фэмеля, а? Віншую, ты ўсё-ткі ведаеш яго, і табе ніколі не прыходзіла ў галаву, што ён – бацька таго, хто гуляе там наверсе ў більярд? Ага, старога Фэмеля ведае, мусіць, кожнае дзіця. Ён прыехаў сюды пяцьдзесят год таму ў перанідаваным дзядзькам гарнітуры, маючи ў кішэні пару залатых манет – і гуляў тут у гэтym гатэлі ў більярд: ты яшчэ тады не ведаў, што такое гатэль. Во гэткія вы, парцье! Пакінь яго ў спакоі. Ён не зробіць ніякага глупства, не прычыніць шкоды, самае горшае, што ён можа ўчыніць, дык гэта таксама памалу з'ехаць з глудзу. Ён лепш за ўсіх гуляў у лапту, лепш за ўсіх бегаў на сто метраў за ўсю гісторыю нашага горада – быў цягавіты, а калі было трэба, і цвёрды як сталь; ён не мог трываць несправядлівасці; а таго, хто не трывае несправядлівасці, вельмі хутка зацягвае палітыка; яго палітыка зацягнула, калі яму было дзесяцьнаццаць; яму б адсклі галаву ці кінулі за краты гадоў на дваццаць, каб ён не выслізнуў у іх з рук. Так, так, не глядзі гэтак на мяне: ён уцёк і тры ці чатыры гады быў за мяжой – не ведаю дакладна, як і што там было; ніколі не ведаў; мне вядома толькі, што ў гэтую справу ўблытаўся стары Шрэла і яго дачка, з якой пасля ён нажыў дзіця; ён вярнуўся дамоў, і ніхто нічога яму не зрабіў; потым ён служыў у войску, у сапёраў; у мяне яшчэ стаіць перад вачыма, як ён прыехаў у адпачынак у мундзіры з чорнымі нашыўкамі. Не вылупрай на мяне вочы, як дурань... Ці ён быў камуністам? Не ведаю – але нават калі і быў, дык што з таго? Кожны прыстойны чалавек калі-небудзь быў з камуністамі. Ну, ідзі ўжо снедаць, я разбяруся тут з гэтымі бабулямі.

Нядобрае альбо заганнае – штосьці лунала ў паветры, але Ёхэн быў занадта дабрадушны; ніколі не прадчуваў самагубства і ніколі не верыў, калі занепакоеным гасцям здавалася, што за зачыненымі дзвярыма яны могуць адрозніць маўчанне смерці ад маўчання сну; ён удаваў з сябе падкупнага і хітрага чалавека, але ўсё-такі верыў у людзей.

– А, хай будзе як будзе, – сказаў парцье. – Я іду снедаць. Толькі нікога не прапускай да яго, яму гэта вельмі важна. Вось.

Ён паклаў Ёхэну на прылавак чырвоную картку: "Я ёсць толькі для маіх маці, бацькі, дачкі, сына і пана Шрэлы больш ні для кога".

"Шрэла? – падумаў спалохана Ёхэн. – Хіба ён яшчэ жывы? Яны ж яго забілі тады... а можа, у яго быў сын?"

Гэты водар перабіваў пахі ўсіх гатункаў тытунню, што курылі ў вестыбулі гатэля апошнія два тыдні; гэты водар ішоў наперадзе, як штандар: вось іду я, значны чалавек, пераможца, перад позіркам якога не вытрывае ніхто; метр восемдзесят дзевяць ростам, русыя валасы, год пад сорак пяць, гарнітур з матэрыялу, які носяць міністры; гэтак не апраналіся бізнесмены, прамыслоўцы, артысты; гэта была ўрадавая элегантнасць – Ёхэн адчуваў гэта нюхам: той пан выглядаў на міністра, пасла – кагосці, чый подпіс меў амаль заканадаўчую моц; гэты чалавек праходзіў, не затрымліваючыся, праз абабітъя скурай, сталёвыя, нікељаваныя дзвёры прыёмных, рассоўваў плячыма, нібы агромністымі снегарыйнымі плугамі, усе перашкоды, выпраменіваў вытанчаную ветлівасць, якая, тым не менш, як было відаць, не жыла ў ім ад нараджэння; ён саступіў дарогу старой, якая забірала свайго брыдкага дварняка з рук Эрыха, другога гатэльнага

служкі, і нават дапамог гэтай скелетападобнай істоце падысці да лесвіцы і ўзяцца за парэнчы."...Няма за што дзякаваць, шаноўная пані".

— Нэтлінгер.

— Чым магу быць карысны, пан доктар?

— Я павінен сустрэцца з панам доктарам Фемелем. Неадкладна. Зараз жа. Па службовай справе.

Ёхэн патрос галавою, ветліва адмаўляючы госцю, круцячы ў руках чырвоную картку. Маці, бацька, сын, дачка, Шрэла... Нэтлінгер не згадваўся.

— Але ж я ведаю, што ён тут.

Нэтлінгер? Я, мусіць, ужо чуў гэтае прозвішча? У яго твар, які павінен мне нагадваць пра штосьці, чаго б я не хацеў забыць. Я чуў гэтае прозвішча, шмат гадоў таму, і я сказаў тады сам сабе: гэтага фацэта ты павінен запомніць, не забудзься пра яго; але цяпер я ўжо не магу згадаць, што я павінен быў запомніць наконт яго. Ва ўсякім разе, аднак: увага! Ты б самлеў, каб ведаў, чаго гэты пан паспей ужо нарабіць; цябе да скону твойго б ванітавала, калі б ты мусіў глядзець фільм, які яму пакажуць у Судны Дзень фільм яго жыцця; гэта адзін з тых, што загадвалі выцягваць залатыя зубы ў нябожчыкаў і абразаць дзецыям валасы. Нядобрае ці заганнае? Не, тут пахне забойствам.

I гэткія людзі ніколі не ведалі і не ведаюць, калі трэба даць на чай; а толькі па гэтым можна пазнаць сапраўдны клас: цяпер, напрыклад, быў, можа, адпаведны момант, каб пачаставаць цыгарай, але не даваць "на чай", і ўжо ў ніякім разе не так шмат "на чай": зялёная дваццатка маркавая купюра, якую гэты пан, усміхаючыся, паклаў на прылавак. Якія ж яны дурні, гэтая людзі! Не ведаюць нават самых прымітыўных законаў абыходжання з людзьмі, найпрасцейшых правілаў абыходжання з партце; нібыта ў гатэлі "Прынц Генрых" увогуле можна было прадаваць таямніцы; быццам бы госця, які плаціць за нумар сорак або шэсцьдзесят марак, магчыма было прадаць за зялённую «дваццатку», за «дваццатку» ад незнаёмага чалавека, адзінае пасведчанне асобы якога — гэта яго цыгары і матэрыйл ягонага гарнітура. I вось такія робяцца міністрамі, дыпламатамі, хоць не маюць нават элементарнага ўяўлення пра найскладанейшае з усіх умельстваў — умельства падкупляць! Ёхэн змрочна страсянуў галавою і не дакрануўся да зялёнай купюры. "Правая рука іх поўная дарункаў..."

Неверагодна, але калі зялёнае купюры адразу ж з'явілася блакітная; сума пабольшала да трыццаці марак, а праста ў твар Ёхэну патыхнула моцным водарам ад хмары цыгар «Партагас-Эмінэнтэс».

Пыхай сабе колькі хочаш, дзъмухай мне ў твар дымам сваіх цыгараў па чатыры маркі штука і пакладзі яшчэ фіялетавую банкноту. Ёхена не падкупіш. Не пад сілу гэта табе, нават за тры тысячи; няшмат людзей у сваім жыцці я любіў, а вось гэтага хлопца люблю. Няўдала выйшла ў цябе, сябра з паважным тварам, з рукою, што прызвычайная падпісваць паперы; ты спазніўся на паўтары хвіліны. Ты ж павінен быў унохаць, што ў дачыненні да мяне купюры — гэта найменш прыдатная рэч. У мяне ў кішэні нават ёсць натарыяльна завераны дакумент, згодна з якім я да канца свайго жыцця маю права на маю каморку там, пад самым дахам, і на маіх галубоў; я магу замаўляць сабе на снеданне і на полудзень усё, чаго

душа пажадае, і, апроч таго, атрымліваю сто пяцьдзесят марак гатоўкаю — гэта ў тры разы больш, чым мне каштуе мой тытунъ; у мяне ёсць сябры ў Капенгагене, у Парыжы, у Варшаве і ў Рыме — а каб ведаць табе, як сябруюць між сабою ўладальнікі паштовых галубоў; але ж ты нічога не ведаеш, ты думаеш, што за гроши можна мець усё; гэта — ісціны, якія вы самі сабе ўбіваеце ў галовы. Ну і вядома, гатэльны парцье гатовы зрабіць за гроши ўсё, што хочаш, за фіялетавую купюру прадасць табе сваю родную бабулю. Толькі адной рэчы, мой сябра, мне не дазволена тут рабіць, адно-адзінае выключэнне абмяжоўвае маю свабоду: калі я на службе тут, унізе, мне не дазваляеца курыць маю люльку; і я першы раз шкадую, што ёсць гэтае выключэнне: інакш я насустроч дыму ад тваіх «Партагас-Эмінэнтэс» пусціў бы добрую чорную хмару... Можаш — кажучы ясна і выразна — пару сотняў ды яшчэ дваццаць сем разоў пацалаваць мяне ў...! Фэмеля я табе не прадам. Няхай ён спакойна гуляе ад паловы дзесятай да адзінаццаці ў більярд там, наверсе, хоць я прапанаваў бы яму іншы занятак, а менавіта: сядзець на тваім месцы ў міністэрстве. Альбо рабіць тое, што ён рабіў у маладыя гады: кідаць бомбы, каб гэткаму, як ты, мяшку з г... нагнаць страху. Але калі ён ужо хоча ад паловы дзесятай да адзінаццаці гуляць у більярд, дык няхай гуляе, а я тут дзеля таго і стаю, і гэта мой клопат, каб яму ніхто не замінаў. А цяпер ты можаш забраць свае гроши назад і выцерці пасля іх прылавак, а калі ты яшчэ зараз пакладзеш якую купюру, я не ведаю і не адказваю за тое, што тут будзе. Бестактоўнасцю я ўжо сыты па вушы і таксама безгустоўнасцю цярпліва вытрываў тысячи разоў; запісваў у свой спіс парушальнікаў і парушальніц шлюбнага закону і педэрастаў, адпэнджваў ашалелых жонак і рагатых мужоў — і ты не думай, што я дзеля гэтага прыйшоў на свет белы. Я заўсёды быў добрым хлопцам, прыслугоўваў да імшы — як і ты, напэўна, спісваў у харавым гуртку песні айца Кольпінга і святога Алаізія; тады мне было дваццаць, і я ўжо шэсць год як працаўваў у гэтай установе. І калі я не страціў дагэтуль веры ў чалавецтва, дык гэта толькі дзякуючы таму, што ёсць на свеце колькі такіх людзей, як малады Фэмель і яго маці. Схавай лепш свае гроши, вышыгні з рота цыгару і пакланіся ветліва мне, старому чалавеку, які бачыў грахоў і заганаў куды як больш, чым ты можаш нават сабе ўявіць, дазволь і вунь таму служаку прытрымаць для цябе дзвёры-круцёлку і — каціся адсюль.

— Ці я правільна пачуў? Ты хочаш размаўляць з метрдатэлем?

Тут ён пачырванеў, а потым пасінеў ад злосці. Д'ябал! Я, відаць, зноў падумаў уголос і, мажліва, нават голасна звярнуўся да цябе на «ты»? Гэта было б, вядома, вельмі прыкра, недараўальная памылка, бо такім, як вы, людзям я ніколі «ты» не кажу.

Што я сабе дазваляю? Я стары чалавек, маю амаль семдзесят — і вось, падумаў сабе ўголос; у мяне крыху склероз, не ўсё ў парадку з галавою, і мяне бароніць пяцьдзесят першы параграф; я ж тут на ласкавым хлебе.

Абароназдольнасць? Зброя? Толькі гэтага мне яшчэ не хапала. Да метрдатэля, калі ласка, налева па калідоры, потым другія дзвёры направа; кніжка скаргай у саф'янавай вокладцы. А калі б ты аднаго разу замовіў тут сабе яечню, а я ў той момант быў на кухні — дык я палічыў бы за гонар асабіста плюнучы ў патэльню тваёй высокай асобе. А пасля ты атрымаеш маё прызнанне ў любові ў натуральным выглядзе, змяшанае з распушчаным маслам. Калі ласка, шаноўны пане!

— Але ж я ўжо сказаў вам, пане. Вунь там налева, потым другія дзвёры направа, кабінет метрдатэля. Кніга скаргай у саф'янавай вокладцы. Вы

жадаецце палярэдняга паведамлення? Ахвотна зраблю. Камутатар... Калі ласка, пана дырэктара, гэта парцье. Пан дырэктар, тут адзін пан... як гэта яго прозвішча? Нэтлінгер... прашу прабачыць, доктар Нэтлінгер хацеў бы тэрмінова з Вамі пагаварыць. Якая прычына? Скардзіца на мяне. Добра, дзякую. Пан дырэктар вас чакае."...Так, ёсь, шаноўная пані, сёння ўвечары феерверк і шэсце, першая вуліца налева, потым другая направа, зноў трэцяя налева, і там Вы ўбачыце шыльдачку: "Да рымскіх дзіцячых магілак". Няма за што, заўсёды рады памагчы. Вялікі дзякую". Адна марка; гэтай манетай нельга грэбаваць, калі яе дае рука гэткай пачцівай старой настаўніцы. Паглядзі, паглядзі, як я з усмешкаю прымаю зусім маленькія гроши і не бяру вялікае сумы. Рымскія дзіцячыя могілкі – гэта ясная рэч. Удовіным грошам пагарджаць няможна. А граши "на чай" – гэта душа нашае прафесіі.

– Так-так, вось там, за рагом... слушна.

Яны яшчэ не паспеюць вылезці з таксі, а я ўжо ведаю, ці буду мець дачыненне з чыёйсьці нявернасцю ў шлюбе. Я гэта чую нюхам здалёк, арыентуюся ў самых заблытаных і складаных сітуацыях. Бываюць гэткія зусім нясмелыя каханкі, па якіх усё адразу відаць, і хочацца ім сказаць: дзеци, не засмучайцесь так: гэта ўсё ўжо было, я працую парцье ўжо пяцьдзесят гадоў і буду намагацца не рабіць вам прыкрасцей. Пакой на дзве асобы; усяго пяцьдзесят дзесяць марак восемдзесят – разам з дадаткам "на чай"; за гэта вы можаце разлічваць на крышачку зычлівасці; а калі вас ужо спапяляе юр, усё-ткі, калі магчыма, не пачынайце ўжо ў ліфце... У гатэлі "Прынц Генрых" людзі кахаюцца за падвойнымі дзвярыма... не будзьце такія сарамлівыя, не бойцесь; каб вы ведалі, хто толькі ў гэтих асвенчаных высокімі коштамі пакоях не задавальняў сваю сексуальную нецярплівасць: тут былі людзі набожныя і бязбожныя, дрэнныя і добрая. Пакой на дзве асобы з ваннаю, бутэлька шампанскага ў нумар. Цыгарэты. Снеданне а палове адзінаццатай. Усё як найлепш. Прашу, пане, падпішце тут... не, вось тут – і, спадзяюся, ты не такі дурань, каб напісаць сваё сапраўдане прозвішча. Гэтая папера сапраўды ідзе ў паліцью, там на ёй ставяць пячатку; яна робіцца дакументам і мае сілу доказу. Не давярай гарантывам таямніцы з боку ўладаў, дарагі мой хлопча. Чым іх болей, тым больш ім трэба корму. А можа, ты калі-небудзь быў камуністам, тады варта быць удвая пільнейшым. Я таксама колісъ быў камуністам, і католікам быў таксама. І гэта сядзіць глубока. Я і сёння не дам нікому і слова сказаць супраць пэўных людзей, а хто пры мне дазволіць сабе па-дурному пакпіць з Маці Боскай альбо з бацькі Кольпінга, таму я здолею паказаць, што да чаго.

– Гатэльны! Нумар 42. Вунь там ліфт, калі ласка, пане.

Такіх вось я якраз чакаў – такіх, што здраджваюць шлюбным повязям вераломна, нічога не хаваючы, і хочуць усяму свету прадэманстрываць, якія яны, маўляў, незалежныя. Але калі вам няма чаго хаваць, дык чаму вы робіце гэткія нахабныя міны і гэтак выстаўляеце сваё нежаданне-нічога-хаваць. Калі вам і праўда хаваць няма чаго, дык і не трэба хаваць. Калі ласка, пане, распішыцесь тут – не-не, вось тут. Ну, з гэтай дурнаватай гусыняю я нічога б не хацеў хаваць. Не-не! Каханне – гэта як гроши на чай. Пытанне аднаго інстынкту. Бо па жанчыне адразу відно, ці варта мець з ёю якую-небудзь супольную таямніцу. З гэтай не варта. Можаш, хлопча, мне паверыць. Тыя шэсцьдзесят марак за нач плюс шампанскага ў нумар, гроши на чай, плюс снеданне, і што ты там яшчэ мусіш ёй ахвяраваць, – не варта. То ад прыстойнай і сумленнай вулічнай

дзяўчыны, што ведае сваю работу, ты б за гэта атрымаў сёе-тое... Гатэльны! Пакой сорак тры для пана і пані. Божачка, якія людзі неразумныя!

— Слухаю, пан дырэктар, зараз іду... слухаю.

Вядома, гэткія людзі, як ты, створаныя, каб быць дырэктарамі гатэляў; гэта як у жанчын, што просьць выразаць сабе пэўныя ўнутраныя органы; тады ўжо ніякіх праблем ніяма, але што гэта было б за каханне без ніякіх праблем; а калі нехта выдаляе ў сябе сумленне, нават цыніка з яго не атрымаецца. Чалавек, які няздолъны засмучацца, перастае быць чалавекам. Я выхоўваў з цябе гатэльнага, чатыры гады трymаў у чорным целе; ты разгледзеўся ў свеце, наведваў школы, вывучаў мовы, прыслугоўваў у саюзніцкіх і несаюзніцкіх афіцэрскіх казіно пры варварскіх выкрыках п'яных пераможцаў і пераможаных; пасля гэтага ты адразу ж вярнуўся сюды, і першае, што ты — тлусты, гладкі і без усякага сумлення — спытаў, было: "Ці стары Ёхэн усё яшчэ тут?" Я тут, усё яшчэ тут, мой хлопча.

— Вы абразілі гэтага пана, Кульгамэ.

— Я ненаўмысна, пан дырэктар, і, калі казаць шчыра, то не было абразы. Я мог бы называць вам сотні людзей, якія б палічылі гонарам для сябе, каб я звяртаўся да іх на «ты».

Мяжа нахабнасці. Немагчыма ў гэта паверыць!

— У мяне неяк гэта проста вылецела, пан доктар Нэтлінгер. Я стары чалавек і жыву як бы пад аховай параграфа 51.

— Гэты пан жадае сатысфакцыі...

— ...І як мага хутчэйшай. Прабачце мне, але я не лічу за гонар, калі парцье ў гатэлі называе мяне на «ты».

— Папрасіце ў пана прабачэння.

— Прашу ў пана прабачэння.

— Не такім тонам.

— А якім? Я прашу ў пана прабачэння, я прашу ў пана прабачэння, я прашу ў пана прабачэння. Вось тры тоны, якімі я валодаю, і няхай пан доктар Нэтлінгер выбярэ сабе такі, які яму падыходзіць. Вы бачыце, я зусім не хачу нікога зняважыць. Магу ўкленчыць тут на дыване, біць сябе кулакамі ў грудзі, я, стары чалавек, які, між іншым, таксама чакае, што ў яго папросяць прабачэння. Спроба падкупіць мяне, пан дырэктар. На карту быў пастаўлены гонар нашага рэнамаванага гатэля. Прафесійную тайну за няшчасныя трыццаць марак? Я ўспрымаю гэта як абраузу майго асабістага гонару і гонару гэтай установы, у якой я служу ўжо больш за пяцьдзесят год, а калі дакладней пяцьдзесят шэсць год.

— Я прашу Вас скончыць гэтую прыкрую і смешную сцэну.

— Калі ласка, праводзьце гэтага пана ў більярдавы пакой, Кульгамэ.

— Не.

— Вы правядзеце яго ў більярдавы пакой.

— Не.

— Мне было б непрыемна, Кульгамэ, калі б такі даўні службовы стасунак, што звязвае Вас з гэтym гатэлем, быў спынены з прычыны Вашае адмовы выконваць звычайны загад.

— У гэтym гатэлі, пане дырэктар, ніколі яшчэ не ішлі насуперак жаданню госця, калі ён хацеў, каб яго ніхто не турбаваў. Вядома, за выключэннем тых выпадкаў, калі ўмешваліся найвышэйшыя сілы. Гестапа. Тады мы нічога зрабіць не маглі.

— Прашу лічыць гэты выпадак умяшаннем найвышэйших сіл.

— Хіба Вы з гестапа?

— На гэткія пытанні не адказваю.

— Прашу зараз адвесці пана ў більярдавы пакой, Кульгамэ.

— Ці Вы, пане дырэктар, першы хочаце запляміць наш штандар гарантаванай таямніцы?

— Тады, пане доктар, я сам праводжу Вас у більярдавы пакой.

— Толькі цераз мой труп, пан дырэктар.

Трэба быць такім прадажным, такім старым, як я, каб ведаць, што існуюць рэчы, якіх купіць немажліва; грэх перастае быць грахом, калі больш няма дабрадзеяства; а што такое дабрадзеяства — няможна ўведаць, калі ты не ведаеш, што ёсць нават вулічныя жанчыны, якія адмаўляюць пэўным клиентам. Але я павінен быў ведаць, што ты ёсць свіння. Колькі тыдняў у маім пакоі наверсе я вучыў цябе, як незаўважна браць "на чай": купюры і манеты; гэта трэба ўмесьці: непрыкметна браць гроши, бо граши "на чай" — гэта душа нашай прафесіі. Я займаўся з табою, і гэта была дурная праца — каб цябе навучыць сяму-таму, але ты захацеў надурыць мяне пры гэтым: пераконваў мяне, што ў нас былі для трэніровак трэйнеры аднамарковыя манеты, але ж іх было чатыры; на адну ты хацеў мяне ашукаць. Ты заўсёды быў такая вось свіння, ты ніколі не ведаў, што існуюць рэчы накшталт: "Гэтак не робіцца"; і цяпер ты робіш нешта такое, што не робіцца. Між тым ты навучыўся браць "на чай", і, напэўна, не раз то былі трывцаць срэбранікаў.

— Вяртайцеся зараз жа на сваё рабочае месца, Кульгамэ, я займуся гэтай справай. Дайце дарогу, я Вас папярэджваю...

Толькі цераз мой труп; а ўжо ж без дзесяці адзінаццатая, а праз дзесяць хвілін ён усё адно сыдзе сюды па сходах. Вам варта было толькі трошкі падумашы, і нікому не быў бы патрэбны гэты тэатр; але нават у гэтыя дзесяць хвілін — толькі цераз мой труп! Вам ніколі не было вядома, што такое гонар, бо вы не ведалі, што такое адсутнасць гонару. Вось стаю перад Вамі я, Ёхэн, гатэльны фактотум, прадажны, з ног да галавы абцяжараны заганнімі ведамі; але толькі цераз мой труп вы пройдзецце ў більярдны пакой.

Фэмель даўно ўжо не гуляў па правілах, не хацеў рабіць серый, збіраць ачкі; біў па шары, часам ціхенъка, часам рэзка і моцна; калі глядзець збоку, дык без мэты і сэнсу; кожны раз, калі шар стукаўся аб два іншыя, для яго з зялёнага Нічога ўтваралася новая геаметрычная фігура; зоркавае неба, дзе рухомыя былі толькі мала якія кропкі; шляхі камет, белае на зялёным, чырвонае на зялёным; сляды праблісквалі і адразу ж патухалі; лёгкія шолахі вызначалі рytм фігур, што паўставалі: пяць, шэсць разоў, калі шар пасля ўдару дакранаўся да борцікаў ці да іншых шароў; толькі паасобныя гукі выпучаліся сваёй вышынёю сярод манатоннасці, крывыя лініі былі прывязаныя да вуглоў, падпарадкоўваліся законам геаметрыі і фізікі; энергія штуршка, якую ён праз кій перадаваў шару, і крыху энергіі трэння; усё можна было памераць. Гэта замацоўвалася ў мазгах; імпульсы, што давалі ператварыць сябе ў фігуры; ніякага пастаяннага кшталту, а толькі мімалётнае; гэта ўсё знікала, калі шар каціўся; часцяком ён гуляў цэлыя паўгадзіны адным шарам: белым на зялёным фоне, толькі адна-аднюткая зорка на небасхіле; лёгка, ціха, музыка без мелодый, жывапіс без карціны, толькі ценъ колеру, адна формула.

Хлопец з бледным тварам стаяў на варце калі дэзвярэй, абалёршыся аб лакіравана-белую фрамугу: руکі, закладзеныя за спіну, нага – за нагу, у фіялетавай форме абслугі гатэля "Прынц Генрых".

– Нешта, пане доктар, вы сёння мне нічога не рассказываце.

Фэмель падняў галаву, адклаў кій убок, узяў цыгарэту, запаліў, потым выглянуў на вуліцу, над якой распасцёр свой ценъ сабор Святога Севярына. Практыканты, грузавікі, манашкі – вулічны рух; шэрае восенійскае свято, адбіваючыся ад фіялетавых аксамітных фіранак, рабілася амаль срэбраным; прыпозненныя госці снедалі, аздобленыя велюровымі фіранкамі; пры гэткім асвяленні нават яйкі, вараныя ўсмятку, выглядалі як нешта заганнае, а пачцівныя твары хатніх гаспадынь, калі на іх падала гэтае свято, здаваліся распусnymi; кельнеры ў фраках з вачымі, поўнымі разумення, былі падобныя да Вельзевулаў, пасланцаў самога Асмадэя; а гэта ж былі звычайні члены прафсаюзаў, якія захоплена чыталі пасля працы перадавіцы сваёй прафсаюзнай газеты; тут можна было падумаць, што яны хаваюць свае капыты пад умела сканструяванымі артапедычнымі апаратамі; хіба з іх белых, жоўтых і чырвоных ілбоў не павырасталі зграбныя рожкі? Здавалася, што і цукар у пазалочаных цукроўніцах – гэта не цукар; пераўтварэнні адбываліся тут: віно было ўжо не віно, хлеб – ужо не хлеб, усё пад уплывам свята рабілася складнікам таемных заганаў; тут рабілася святое дзеяства, а імя божышча не дазвалялася вымаўляць уголас, яго можна было толькі згадваць у думках.

– Што ж табе, хлопча, рассказываць?

Яго ўспаміны ніколі не лучыліся са словамі і вобразамі, а толькі з пэўнымі рухамі. Бацька – гэта была яго хада, гарэзлівая дуга, якую апісвала яго правая нага, робячы кожны крок, хутка – гэтак, што цёмна-блакітная стужка, падшытая ўнізе ў калашыне нагавіцаў, паказвалася на хвілю, калі ён раніцой праходзіў калі лаўкі Грэца да Кронэрвай кавярні; маці – гэта была складаная і пакорлівая фігура, якую выпісвалі яе рукі, калі яна сашчэплівала іх на грудзях, заўсёды перад тым, як яна

вымаўляла якое-небудзь глупства: "Які благі гэты свет", "як мала ў ім чыстых сэрцаў"; яна ўсё гэта крэсліла рукамі ў паветры, перш чым выказаць у словах, Ота — гэта былі яго ногі, што маршыруюць, калі ён праходзіць у ботах праз сенцы і далей, па вуліцы; "вораг-вораг", — рытмічна выступкалі на плітках тратуара яго ногі, тыя самыя ногі, што яшчэ не так даўно выступкалі іншы рытм: «брат-брат». Бабуля — рух, які яна рабіла ўсе семдзесят гадоў і які цяпер, як ён бачыў шмат разоў штодзень, дакладна пайтарала яго дачка; рух, якому больш як сто гадоў, які застаўся жыць у пакаленнях і які кожны раз абуджаў у ім страх; яго дачка Рут ніколі не бачыла сваёй пррабабкі, адкуль жа ўзяўся ў яе гэты рух? Нічога не ведаючы, яна адкідала валасы рукою з ілба тым самым жэстам, што і яе пррабабка.

Фэмель бачыў і сябе самога — як ён нахіляўся па біту для лапты, шукаючы сваю сярод іншых; як ён круціў у левай руцэ мячык, пакуль той не ляжаў далонь так, каб яго можна было дакладна кінуць туды, куды ён хоча, — так высока, каб час падзення мячыка супаў дакладна з тым часам, што быў яму патрэбны, каб зручна таксама і левай рукой перахапіць біту і стукнуць па мячыку з усёй сілы абедзвюх рук — каб мячык ляцеў як найдалей, аж за мету.

Ён бачыў сябе, як ён стаіць на прыбярэжным лузэ, у парку, у садзе, нахіляецца, выпростае, б'е. Усё залежала толькі ад разліку; іншыя былі дурні: не ведалі, што час падзення мячыка можна разлічыць, колькі часу трэба, каб зручна перахапіць біту, і што ўсё астатніе — гэта толькі пытанне каардынацыі і трэніроўкі; ён штодня па абедзе практикаваўся рабіць гэта на лузэ, у парку, у садзе; ім было невядома, што існуюць формулы, якія можна выкарыстаць, вагі, на якіх можна ўзважыць мячыкі. Толькі крыху фізікі, крыху матэматыкі і практикаванняў; але ж яны з пагардаю ставіліся да абодвух прадметаў, якія тут былі патрэбныя; яны з пагардаю ставіліся да трэніровак, гультаявалі, практикаваліся з дапамогай сумніцельных сентэнций, плавалі ў чоўне па каламутнай вадзе, нават Гёльдэрлін быў для іх невядома чым; нават такое слова, як «лот», ператваралася ў іх вуснах у нейкую неверагодную лухту: лот — гэта ж зусім ясна: леска, кавалак волава; яго закідалі ў ваду, фіксавалі, калі грузіла дакраналася да дна; потым леску выцягвалі і мералі па ёй глыбіню вады; але калі яны казалі "кінуць лот", гэта гучала як кепская ігра на аргане; яны не ўмелі ні гуляць у лапту, ні чытаць Гёльдэрліна. Цвёрдае Божае сэрца, нават калі спачувае.

Яны круціліся перад самай лініяй, хацелі не даць яму як след стукнуць, кryчалі: "Ну, Фэмель, давай, бі!"; іншая група неспакойна чакала калі меты, два хлопцы — ужо далёка за пляцоўкаю, там, дзе звычайна падалі пасланыя ім мячыкі, якіх усе баяліся; найчасцей іх знаходзілі ўжо на вуліцы — там, дзе акурат тады, у туу летнюю суботу 1935 года запенененая гнядяя коні выходзілі з брамы бровара; далей быў відзён чыгуначны насып, а манеўровы паравоз пускаў, нібы дзіця, белыя аблокі пары ў паўдзённае неба; справа калі моста на верфі шыпелі ацэтыленавыя газарэзкі; рабочыя ў звышурочныя гадзіны нешта зварвалі на параходзе, што будаваўся для "Сілы праз Радасць"; блакітнаватыя і срэбныя іскры сыкалі, а кляпальныя малаткі... малаткі выбівалі такт; у прыватных гародчыках пастаўленыя нядаўна пудзілы беспаспяхова супрацьстаялі вераб'ям; бледныя тварам пенсіянеры з пагаслымі піпкамі чакалі і не маглі дачакацца першага чысла наступнага месяца — толькі ўспаміны пра рухі, што Фэмель тады рабіў, выклікалі ў ягоным уяўленні тыя вобразы, слова і фарбы: "Ну, Фэмель, давай!" было скаванае за формуламі; і вось мячык ляжаў ужо ў

руцэ так, як трэба, пальцы і далонь лёгка прытрымлівалі яго: мячык павінен быў сустрэць як найменшае супраціўленне; біта была ўжо ў другой руцэ – самая доўгая ў параднанні з астатнімі (нікога не турбавалі законы рычага); яе верхняя частка была абкручаная лейкапластырам.

Хуцен'ка зірнуць на гадзіннік: тры хвіліны і трышаць секунд да свістка настаўніка гімнастыкі – і ён усё яшчэ не мог адказаць на пытанне – як гэта здарылася, што хлопцы з гімназіі Прынца Ота, не супраціўляючыся, згадзіліся, каб іх настаўнік гімнастыкі судзіў рашающую гульню?

Настаўніка звалі Бернгард Вакера, але яны клікалі яго Бен Вакс, з выгляду ён быў меланхалічны, трохі тлуставаты, пра яго казалі, нібыта ён платанічна кахае хлопцаў; яму вельмі даспадобы былі пірожныя з крэмам і фільмы-меладрамы, у якіх дужыя хлопцы-бландзіны пераплывалі рэкі, а потым ляжалі на лузе са сцяблінкаю ў роце, заглядаючы ў блакітнае неба і чакаючы прыгодаў; Бен Вакс больш за ўсё любіў копію галавы Антонія, што стаяла ў ягоным пакоі сярод фікусаў і паліц з літаратурай пра фізічную культуру; ён лашчыў гэтую галаву, удаючы, што абцірае пыл; Бен Вакс, які называў сваіх улюблёнцаў мілымі хлопчыкамі, астатніх жа – шыбенікамі.

– Ну, давай ужо, шыбенік, – сказаў Бен Вакс; ён быў успачэлы, у яго трэслася пуза, а ў роце тырчаў свісток.

Але да свістка заставаліся яшчэ тры хвіліны і тры секунды, на трынаццаць секунд раней, чым трэба; калі ён стукне зараз, у наступнага гульца яшчэ будзе мячымасць зрабіць свой удар, а Шрэла, які чакае свайго вызвалення на меце, будзе павінен яшчэ раз уцякаць; яны ж змогуць яшчэ раз шпурнуць мячыкам яму ў твар, у ногі альбо па нырках; Фэмель ужо тро разы бачыў, як яны гэта робяць: нехта з каманды праціўніка трапляў у Шрэлу, пасля мячык забіраў Нэтлінгер, які гуляў у адной з ім і Шрэлам камандзе, і кідаў мячык праціўніку проста ў рукі, а той шпурляў яго Шрэле проста ў твар, – Бен Вакс жа стаяў побач і свісцеў, калі траплялі ў Шрэлу, свісцеў, калі Нэтлінгер спакойна кідаў мячык праціўніку ў рукі, свісцеў, калі Шрэла, кульгаючы, спрабаваў ухіліцца; гульня была імклівая: мячык лётаў то ў адзін, то ў другі бок – ці толькі ён адзін заўважаў гэта? І не заўважаў ніхто з тых шматлікіх гледачоў у стракатых шапачках і са стракатымі сцяжкамі, што, разгарацаныя ад напружання, чакалі канца гульні? За дзве хвіліны і пяцьдзесят секунд да фінальнага свістка лік у гульні быў 34:29 на карысць гімназіі Прынца Оты – і, можа, у tym, што бачыў хіба што толькі ён адзін, была прычына, што каманда праціўніка згадзілася, каб судзіў гульню Бен Вакс, іхні настаўнік гімнастыкі.

– Ну давай, бі, шыбенік, праз дзве хвіліны дам свісток.

– Даруйце, але – праз дзве і пяцьдзесят секунд, – адказаў Фэмель, а пасля гэтых слоў падкінуў высока мячык, перахапіў імгненна біту і стукнуў; па сіле ўдару, па tym, як спружыніла рукаятка, ён адчуў: гэта будзе зноў адзін з яго легендарных удараў; ён прыжмурыўся, каб спраўней прасачыць за палётам мячыка, але так і не змог яго згледзець: пачулася глыбокае "а-а-ах!" з натоўпу гледачоў, і гэты вокліч шырыўся, рос, нібы воблака; ён убачыў, як да яго, кульгаючы, набліжаецца Шрэла – павольна, на твары жоўтая плямы, а пад носам крывавы пісяг; судзі падлічвалі: сем, восем, дзесяць; астатнія гульцы каманды наўмысна-павольна праходзілі паўз раз'юшанага Бена Вакса; гульня была выйграная, выйграная пераканаўча; Фэмель нават забыўся выбегчы ў поле, каб здабыць яшчэ і дзесяцатае ачко; "отаўцы" ўсё яшчэ шукалі мячык, поўзаючы на карачках далёка на другім баку вуліцы ў траве пад мурам бровара; у

фінальным свістку Бена Вакса выразна чулася яго раздражнёнасць. "38:34 на карысць гімназіі Людвіга!" – абвясцілі суддзі. Гучнае "а-а-ах!" перараасло ва "ўра!" і бушавала над пляцоўкай; ён жа ўзяў сваю біту, загнаў рукаяткай у траву, потым перамясціў рукаятку, надаўши біце патрэбны вугал нахілу, а пасля націснуў на яе нагой у тым, слабейшым, месцы ніжэй ад рукаяткі, дзе біта найвузейшая; таварышы па камандзе, здзіўленыя, абступілі яго і збянтэжана маўчалі; яны бачылі ў гэтым нейкі знак – што славуты Фэмельеў кій быў паламаны; мярцвяна-бела выглядалі трэскі ў месцы палому; і ўжо хлопцы пачалі тузаць адзін аднаго, каб займець памятку, кавалак таго дрэва альбо адарваць шматок таго лейкапластыру; Фэмель спалохана паглядзеў на гэтых разгарачаных, дурнаватых твары, у гэтых заварожаных вочы, што блішчалі ад хвалівання, – і ён адчуў танную гаркату славы, тут, летнім вечарам 14 ліпеня 1935 года, у суботу, на ўскрайку прадмесця, на патаптаным лужку, куды Бен Вакс між тым гнаў шасцікласнікаў гімназіі Людвіга – каб яны пазбіралі сцяжкі, што стаялі на кожным рагу пляцоўкі. Далёка на другім баку вуліцы, пад мурам бровара, усё яшчэ відны былі блакітна-жоўтыя футболькі: "Отаўцы" ніяк не маглі знайсці мячыка; вось яны марудна пасунуліся назад, сабраліся ў цэнтры пляцоўкі, выстрайліся ў шарэнгу, чакаючы яго, капітана каманды, каб услед за ім крикнуць "гіп-гіп-ура!"; Фэмель павольна наблізіўся да абедзвюх шарэнгаў; Шрэла і Нэтлінгер стаялі там поруч; здавалася, што нічога не адбылося, зусім нічога; а малодшыя вучні ўсё за яго спінай яшчэ змагаліся за «сувеніры»; ён прыйшоў далей, адчуваючы захапленне публікі, нібы фізічную пакуту, і тут ён тро разы крикнуў: "Гіп-гіп-ура!" "Отаўцы" зноў, як пабітыя сабакі, рушылі шукаць мячык; не знайсці мячыка лічылася за найстрашеннейшую ганьбу.

– Я ж ведаў, Гуга, як была патрэбная наша перамога Нэтлінгеру; ён сказаў: "Перамагчы любой цаной"; а менавіта ён рызыкаваў нашай перамогай толькі дзеля таго, каб у праціўніка была магчымасць раз за разам штурляць мячыкам у Шрэлу, а Бен Вакс, гледзячы па ўсім, быў з імі ў змове; я гэта заўважыў, адзін я.

Калі ён ішоў да распранальні, яго апанаваў страх перад Шрэлам і перад тым, што той яму скажа. На дварэ раптам пахаладала, вечаровая імгла цягнулася ад ракі, падымалася над лугамі, аблкладвала, нібы слоем ваты, будынак, у якім мясціліся распранальныя кабіны. Чаму, чаму яны гэтак абыходзіліся са Шрэлам? Падставілі яму падножку, калі ён у перапынку сыходзіў па лесвіцы, і ён выцяўся галавою аб жалезны кант прыступкі? Лапка акуляравай аправы прабіла тады яму мочку вуха, а Бен Вакс надта ўжо доўга хадзіў па аптэчку першай дапамогі ў настаўніцкі пакой. Нэтлінгер са здзеклівай усмешкаю нацягваў лейкапластыр, каб настаўнік мог адрэзаць ад яго кавалачак; яны нападалі на Шрэлу па дарозе дадому, зацягвалі яго ў пад'езды, білі яго – сярод сметніц і дзіцячых вазкоў, потым скінулі яго з цёмных падвальных сходаў, і ён доўга ляжаў з паламанай рукою там, дзе пахла капустай і прарослай бульбай, сярод запыленых слоікаў: ляжаў, аж пакуль нейкі хлопчык, пасланы ў падвал па яблыкі, не ўбачыў яго і не паклікаў жыхароў дома. Толькі некалькі іхніх таварышаў не бралі ў тым удзелу: Эндэрс, Дрышка, Швойгель і Гольтэн.

За пару год да таго Фэмель пасябраваў са Шрэлам, яны разам хадзілі ў гosci да Трышлера; Шрэлаў бацька быў кельнерам у шынку, які належал Трышлераваму бацьку; яны наладжвалі сабе забавы на старых чоўнах, на спісаных пантонах, вудзілі рыбу, забраўшыся ў лодку.

Ён спыніўся перад распранальнай, пачуў галасы, гаману: ахрыплыя ў міфічным запале хлопцы гаварылі пра легендарны палёт мячыка; нібыта мячык той знік у звышчалавечых сферах.

- Я ж бачыў, як ён ляцеў-ляцеў, нібы камень, пушчаны з волатавай праши.
- Бачыў яго, той мячык, што ўдарыў Роберт.
- Чуў яго, той мячык, што ўдарыў Роберт.
- Яны яго не знайдуць, таго мячыка, што ўдарыў Роберт.

Калі Фэмель зайшоў у распранальню, яны змоўклі; у гэтым раптоўным маўчані адчуваўся страх; яны амаль смяртэльна паважалі яго — які зрабіў тое, у што ніхто не здолеў бы паверыць, пра што ніхто не здолеў бы расказаць; хто з жывых сведкаў наважыўся б апісаць палёт таго мячыка?

Басанож, накінуўшы на плечы вялікія ручнікі, яны шпарка пабеглі ў душ; застаўся адзін Шрэла: ён быў ужо апрануты, бо пад душ не хадзіў; і толькі цяпер Роберту прыйшло ў галаву: Шрэла ніколі не прымаў душ пасля гульні, ніколі не здымалі з сябе футбольку; ён сядзеў на зэдліку, на твары была жоўтая і блакітная пляма, вакол вуснаў, з якіх ён ужо абцёр кроў, — вільготны след; на руках і пляцах былі відаць сінякі ад удараў мячыка, які "отаўцы" ўсё цяпер яшчэ недзе шукалі; седзячы так, Шрэла адкасаў рукавы сваёй шмат разоў мытай кашулі, надзеў куртку, выцягнуў з кішэні кніжку і пачаў чытаць: "Увечары, калі званы звястуюць мір..."

Было непрыемна вось гэтак застацца сам-насам са Шрэлам, прымаць падзяку гэтых халодных вачэй, занадта халодных нават каб ненавідзець — толькі ледзь прыкметны рух павекаў, няўлоўная ўсмешка як падзяка яму, выратавальніку, які нанёс той удар; Фэмель усміхнуўся ў адказ, таксама ледзь заўважна, потым павярнуўся да бляшанай шафкі, знайшоў там сваю адзежу і хацеў ужо як найхутчэй, не прыняўшы душ, вымкнуць з распранальні; на сцяне над ягонай шафкай нехта выбіў у тынку надпіс: "Фэмелеў удар, 14 ліпеня 1935 г.".

Пахла скурай — ад гімнастычных прыладаў, ссохлай зямлёю — што паабтрэслася з футбольных, гандбольных і бейсбольных мячоў і грудкамі пазабівалася ў шчыліны бетоннай падлогі; у куце стаялі брудныя белавязлённыя сцяжкі, сохлі развесаныя футбольныя сеткі, тырчала надламанае вясло; пад трэснутым шклом віднеўся пажоўкы дыплом: "Піянерам футбола, пачатковаму класу гімназіі святога Людвіга. 1903 г. Прэзідэнт зямельнага ўрада"; калектыўнае фота ў выдрукаваным лаўровым вянку; з гэтага фота на яго глядзелі васемнаццацігадовыя хлопцы 1885 года нараджэння з моцнымі цягліцамі; вусатыя, з жывёльным аптымізмам глядзелі яны ў будучыню, якую рыхтаваў ім лёс; ім было наканавана гнісці пад Вердэнам, сцякаць крывёю ў балотах Сомы альбо яшчэ праз пятнаццаць гадоў на могілках герояў Шато-Цьёры быць аб'ектам прымірэнчых выказванняў, якія ўпісваюць турысты па дарозе ў Парыж, паддаўшыся настрою гэтага месца, у размоклую ад дажджу кнігу наведнікаў; пахла жалезам, пахла высپываючай мужчынскасцю; звонку сюды пранікала вільготная імгла, што цягнулася лагоднымі воблакамі ўдоўжкі рачных берагоў; з карчмы, што паблізу, далятала пераднядзельная гамонка нізкіх мужчынскіх галасоў, хіхіканне афіцыянтак, бразгатанне піўных кухляў, а ў канцы калідора пачыналі рабіць сваё гульцы ў кеглі, каціліся шары, расстаўляліся кеглі, чулася трывумфальная "ах!" і "ох!" — як сведчанне расчаравання, гучала на ўвесь калідор, пранікала ў распранальню.

Прыжмураючыся ў паўзмроку, стуліўшы плечы ад прахалоды, Шрэла сядзеў перад ім, і ён не мог болей адцягваць тае хвілі; яшчэ раз праверыў, ці добра завязаны гальштук, расправіў апошнія складачкі на каўняры спартыўнай кашулі – ох, падцягнуты, заўсёды падцягнуты, – глыбей схаваў канцы шнуркоў на туфлях, спраўдзіў, ці ёсьць у партманенце грошы, каб даехаць дадому; а між тым з душа паявіліся першыя хлопцы, усё яшчэ гамонячы пра "Робертаў удар".

– Пойдзем разам?

– Пойдзем.

Яны падняліся патаптанымі бетоннымі сходнямі, на якіх ляжала непрыбранае смецце яшчэ ад мінулае вясны: паперкі ад цукерак, пачкі ад цыгарэт; яны ўзышлі на дамбу, дзе спацеляя весляры якраз усцягвалі лодку на зацементаваную прыстань; моўчкі ішлі яны разам па дамбе, што вяла сярод нізкай імглы быщам бы на другі бераг ракі; гудкі паraphодаў, чырвоныя ліхтары і зялёныя – на сігнальных рубках суднаў; каля верфі ў паветры ўспыхвалі чырвоныя іскры, вымалёўваючы на шэрым фоне адмысловыя фігуры; моўчкі яны дайшлі да моста, у паўзмроку падняліся ўгору па сходах, побач на сценах з пясчаніку былі ўвекавечаныя жаданні маладых людзей, што вярталіся тут пасля купання дамоў; грукат таварнага цягніка, што праімчайся па мосце, даў ім матчымасць памаўчаць лішнія пару хвілін: на заходні бераг везлі партью шлаку; чыгуначнікі сігналілі ліхтарамі, свісткі кіравалі цягніком, які пачаў заварочваць на правую каляю; унізе ў тумане ішлі на поўнач караблі, жалобнае дудзенне рагоў папярэджвала аб смяротнай небяспецы, разляталася, поўнае смутку, над вадою; гэты гоман, на шчасце, не даваў весці размову.

– І я тады спыніўся, Гуга, абапёрся аб парэнчы, тварам да ракі, выцягнуў з кішэні цыгарэты, даў адну Шрэле, ён прыкурыў мне, і мы курылі моўчкі, а за нашымі спінамі цягнік, грукоучы, ужо з'язджаў з моста; унізе пад намі ціха плылі на поўнач цугам грузавыя баркасы; з-пад покрыва імглы даносіўся іх мяккі плёскат; толькі зредку вочы ўлоўлівалі пабліскванне іскраў над карабельнымі камбузамі; на колькі хвілін усё сціхла, пакуль наступнае судна не прайшло пад мостам на поўнач – на поўнач, да туманаў Паўночнага мора, – а мяне ахапіў страх, Гуга, бо я мусіў зараз спытацца ў яго і ведаў, што калі зраблю гэта, мяне зацягне вір, з якога я ўжо не здолею выбрацца; гэта была, напэўна страшэнная таямніца, дзеля якой Нэтлінгер рызыкаваў выигрышам сваёй каманды, а "отаўцы" згадзіліся, каб гульню судзіў Бен Вакс; цяпер была амаль што непранікальная цішыня, і гэта надавала вялікую вагу пытанню, якое я павінен быў задаць і якім я мусіў абцяжарыць вечнасць; я ўжо развітваўся, Гуга, яшчэ не ведаючы, куды і ў імія чаго я збіраюся рушыць; я развітваўся з цёмнаю вежай Святога Севярына, што ўзвышалася над густым слоем імглы, з бацькоўскім домам, які стаяў недалёка ад гэтай вежы і ў якім мяя маці якраз заканчвала накрываць на стол да вячэры, папраўляла срэбранае начынне, асцярожна расстаўляла кветкі ў вазончыкі, адпіваючы з графінаў, каштавала віно: ці гэта белае ахалоджана добра, а чырвонае – не? Субота, якая святкавалася ўрачыста, як шабас; маці ўжо разгарнула імшал, каб паводле яго тлумачыць нам нядзельную літургію сваім пяшчотным голасам, што гучаў нібы вечны адVENT; голасам ад слоў "Пасві авечак маіх"; я развітваўся з сваім пакоем, вокны якога глядзелі ў сад, а ў тым садзе старажытныя дрэвы стаялі ў пышнай зеляніне; у тым садзе я заглыбліяўся аддана ў матэматычныя формулы, у строгую крывізу геаметрычных фігур, у празрыстыя, як зіма, стэрэаметрычныя пабудовы,

што ўзнікалі пад майм цыркулем, пад майм пёркам з тушшу – там я рысаваў кірхі, касцёлы, якія збіраўся калі-небудзь пабудаваць. Шрэла стрэліў недакуркам у туман, што сцяліўся ў нас у нагах; чырвоная крапка, круцячыся, паліцела долу; Шрэла з усмешкаю павярнуўся да мяне, чакаючы майго пытання, якога я яшчэ не задаў; ён страсянуў галавою. Ланцуг ліхтарняў на беразе ясна вылучаўся на фоне густога слоя імглы.

– Хадзем, – сказаў Шрэла. – Яны ўжо блізка, хіба не чуеш?

Я чуў, як яны ідуць, балюстрада ўжо дрыжала пад іхнімі нагамі: яны размаўлялі пра мясціны, куды яны неўзабаве збіраюцца выехаць на вакацыі Альгой, Вэстэрвальд, Бадгаштайн, Паўночнае мора, – яны гаварылі пра Робертаў удар. На хаду мне было лягчэй задаць яму тое пытанне.

– Чаму, – спытаў я, – чаму? Хіба ты жыд?

– Не.

– Даўкі хто тады?

– Мы – авечкі, – адказаў Шрэла, – і пакляліся, што ніколі не пакаштуем бычынага прычасця.

– Авечкі, – я баяўся гэтага слова. – Што гэта, нейкая секта? – спытаў я.

– Можа, і так.

– Але ж не партыя?

– Не.

– Я не здолею, – сказаў я, – я не змагу быць авечкаю.

– Ты хочаш пакаштаваць бычынага прычасця?

– Не, – адказаў я.

– Ёсьць такія пастыры, – сказаў ён, – што не пакідаюць свайго статка.

– Хутчэй, – сказаў я, – хутчэй. Яны ўжо блізка.

Мы спусціліся цёмнымі сходамі з заходняга боку, а калі мы апынуліся на вуліцы, я на хвіліну завагаўся; мне трэба было паварочваць дадому направа, а Шрэле – налева; але я пайшоў за ім, налева, дзе вуліца паварочвала да горада і вілася паміж дрываотняў, вугальных шупак і гародчыкаў. За першым паваротам мы спыніліся, ужо ў густой паласе туману, і сталі сачыць за ценямі хлопцаў з нашай каманды, што, нібы чорныя постаци, рухаліся на балюстрадзе моста. Мы чулі, як гулка адбіваюцца іх крокі, чулі гоман іх галасоў, калі яны сыходзілі ўніз, чулі гучнае рэха ад іх падкаваных боцікаў, чулі, як нечы голас крыкнуў: "Нэтлінгер, Нэтлінгер, пачакай!" Моцнае рэха ад гучнага Нэтлінгеравага голасу пераляцела цераз раку і, разбіўшыся аб быкі моста, вярнулася да нас, а пасля згубілася недзе за намі, у гародчыках і сховах крамаў – рэха Нэтлінгеравага крыку: "А дзе ж гэта падзелася наша авечка з ейным пастырам?" Залп смеху, адбіўшыся некалькі разоў, зваліўся на нас, нібы чарапкі разбітай пасудзіны.

— Ты чуў? — спытаў Шрэла.

— Чуў, — адказаў я. — Авечка і паstryр.

Мы глядзелі на цені тых, што ад нас адсталі і ішлі цяпер балюстра даю, глуха гучалі ў праходзе іх галасы, потым, калі яны выйшли на вуліцу, галасы пагучнелі, адбіваючыся ад выгібаў моста: "Робертаў удар..."

— Мне трэба, — сказаў я Шрэле, — ...мне трэба ведаць усё дакладна.

— Хадзем, — адказаў ён, — я табе пакажу.

Мы прабіralіся навобмацак праз туман, уздоўж агароджаў з калючага дроту, потым убачылі драўляны паркан, які пах яшчэ свежай драўнінай і свяціўся жаўтаватым колерам; лямпачка над замкнутай брамай асвятляла эмаліраваную шыльдачку: "Міхаэліс — вугаль, кокс, брыкеты".

— Ці пазнаёш гэтую дарогу? — спытаў Шрэла.

— Пазнаю, — адказаў я, — сем гадоў таму мы часта хадзілі тут разам і гулялі ўнізе ў Трышлераў. А дзе цяпер Алоіс?

— Ён шкіпер, як і даўней яго бацька.

— А твой бацька па-ранейшаму кельнер у прыбярэжнай карчме?

— Не, ён цяпер у Верхнім Порце.

— Ты хацеў нешта паказаць мне?

Шрэла выцягнуў цыгарэту з рота, сцягнуў з сябе куртку, ссунуў з плячэй помачы, падняў кашулю і павярнуўся спінай да слабай лямпачкі: уся спіна была ў дробных, велічынёю з фасоліну, чырванавата-сініх шнарах.

"Абсеяная шнарамі, — падумала мно, — вось як можна сказаць дакладней".

— Божа, — сказаў я, — што гэта?

— Гэта Нэтлінгер, — адказаў Шрэла. — Яны робяць гэта ўнізе, у казармах каля Вільгельмавага рова. Бен Вакс і Нэтлінгер. Яны называюць гэта дапаможнай паліцыянскай службай; мяне яны скапілі пад час аблавы на жабракоў у Партовым квартале; за дзень было арыштавана трыццаць восем жабракоў, адным з іх быў я. Дапытвалі нас з дапамогай пугі з калючага дроту. Яны сказалі: "Прызнайся, што ты — жабрак", а я пацвердзіў: "Сапраўды, я — жабрак".

Спазненая госці ўсё яшчэ снедалі: смакталі памаранчавы сок, нібы грахоўны трунак; бледнатвары хлопец, абапёршыся аб дэзвярную фрамугу, стаяў нерухома, як стод; ад фіялетавага колеру ліўрэі твар яго здаваўся амаль што зялёным.

— Гуга, Гуга, ты чуеш, што я кажу?

— Я, пане доктар... я чую кожнае слова.

— Калі ласка, прынясі мне кілішак канъяку, вялікі.

— Зараз, пане доктар.

Калі Гуга сыходзіў да рэстарана, востра бліснуў яму перад вачыма Час вялікі каляндар, які ён мусіў перагортваць штораніцы; ён перагарнуў ужо вялікі кардонны ліст з лічбай, што абазначала дзень, засунуў яго пад шыльдачки з назвамі месяца і года: 6 верасня 1958 года. У яго кружылася галава: усё, пра што ён пачуў, адбывалася задоўга перад тым, як ён нарадзіўся, — гэта адкідала яго назад на дзесяцігоддзі, на цэлых паўстагоддзі: 1885, 1903 і 1935 — гэта было недзе далёка ззаду, схаванае ў часе, але ж і прысутнае тут; яно пучала ў голасе Фэмеля, які стаяў, абапёршыся аб більядны стол, і глядзеў на плошчу перад саборам Святога Севярына. Гуга мацней ухапіўся за парэнchy, глубока ўдыхнуў паветра — як той, хто вынырваў з-пад вады, адплюшчыў широка вочы і адным скакком схаваўся за вялікай калонай.

Бо па сходах долу якраз ішла яна, басанож, у апратцы пастушкі, веючы пахам авечага гною, якім было прапахлае яе рызё, што спавівала яе ад грудзей да сцёгнаў. Зараз яна з'есць сваю прасяную кашу, з ёй — кавалак чорнага хлеба, пару арэхаў; вып'е авечага малака, якое дзеля яе трymаюць у лядоўні; яна прывозіла з сабою авечаге малако ў тэрмасах, прывозіла авечы гной у маленъкіх карабках і ўжывала яго як парфуму да сваёй грубай, вязанай на прутках з суроўнай бялізны; па снеданні яна гадзінамі праседжвала ў вестыбулю — вязала і вязала, час ад часу хадзіла ў бар па шклянку вады, паліла сваю кароткую піпку, сядзела на канапе, скрыжаваўши свае голыя ногі так, што была відаць яе грубая, зацвярдзелая скура на пятках; яна прымала сваіх вучняў і вучаніц, якія, апранутыя, як яна, і гэтаксама, як яна, пахнучыя, атачалі яе, седзячы са скрыжаванымі нагамі на канапе, вязалі пруткамі, раз-пораз адкрывалі карабкі, што ім давала іх майстрыня, і ўдыхалі пах авечага гною, як самы лепшы водар: праз пэўныя прамежкі часу яна адкашлівалася і пыталася сваім дзяячым голасам з канапы: "Як мы ўратуем свет?" А вучні і вучаніцы адказвалі: "Праз авечую воўну, авечую шкуру, авечаге малако — і праз вязанне на прутках". Дзынканне пруткоў, цішыня, адзін хлопец, ускочыўшы, пабег у бар, прынёс майстрыні свежай вады, і зноў мяккі дзяячы голас запытаўся з канапы: "Дзе хаваецца блаславенне свету?" І ўсе адказалі: "У авечцы!" Яны зноў адкрылі карабкі, пачалі з захапленнем нюхаць памёт, а ў гэты час бліскалі фотаўспышкі, алоўкі журналістаў хутка спісвалі лісткі рэпарцёрскіх нататнікаў.

Гуга павольна адступіў яшчэ далей назад, калі яна абыходзіла калону па дарозе ў залу для снедання; ён яе баяўся; надта часта ён бачыў, як яе лагодныя вочы рабіліся суроўні, калі яна заставалася з ім сам-насам: яна лавіла яго на сходах, заказвала яму прынесці малако ў нумар, дзе яна сустракала яго з цыгарэтай у роце, потым вырывала ў яго з рук шклянку з малаком, смеючыся вылівала малако ва ўнітаз, напаўняла шклянку каньяком і з гэтай шклянкай у руцэ пачынала наступаць на яго, у той час як ён задам адыходзіў да дзвярэй.

— Ці табе яшчэ ні адна жывая душа не казала, што ў цябе твар варты золата, чистага золата, ты, неразумны хлопча. Чаму ты не хочаш стаць божай авечкай маёй новай рэлігіі? Я зраблю цябе вялікім, багатым, і яны будуць укленчваць перад табою ў яшчэ больш раскошных, чым гэты, гатэлях! Хіба ты працуеш тут досьць доўга, каб ведаць, што іхню нуду можна запоўніць толькі новай рэлігіяй — і чым дурнейшай, тым лепш? Ідзі сабе — ты занадта дурны.

Ён глядзеў ёй услед, а яна з нерухомым тварам давала кельнеру магчымасць адчыніць ёй дзвёры ў залу для снедання; сэрца яго ўсё яшчэ

білася ненармальна хутка, калі ён выходзіў з-за калоны і павольна спускаўся ўніз да рэстарана.

- Кілішак канъяку ў більядную для пана доктара, вялікі.
- Тут нейкая сварка праз твойго пана доктара...
- Якая такая сварка?
- Не ведаю. Здаецца, яго тэрмінова шукаюць, твойго доктара. Вось, бяры свой канъяк і — змывайся хутчэй. Самае меншае семнаццаць старых і маладых баб ганяюща за табой; давай, бо ўжо нейкая зноў спускаеца сюды.

Яна выглядала так, быццам піла на сняданак чыстую жоўць; была апранутая ў залацістую сукенку, насіла залацістыя чаравікі, залацістую шапачку і муфту з ільвінае шкуры. Яе выгляд выклікаў агіду, а некаторыя госці з забабонамі нават закрывалі твар рукою, калі яна з'яўлялася. Пакаёўкі кідалі працу праз яе, кельнеры не хацелі яе абслугоўваць, але ён, Гуга, калі ёй удавалася яго злавіць, мусіў гадзінамі гуляць з ёю ў карты; пальцы ў яе былі нібы курыныя кіпці; па-людску выглядала толькі цыгарэта ў яе вуснах. "Каханне, мой хлопча... я ніколі не спазнала, што гэта такое; не было ніводнага чалавека, які здолеў бы не выказаць сваёй агіды перада мною; мая маці праклінала мяне сем разоў на дзень, выкryвала мне сваю агіду праста ў твар; у мяне была прыгожая і маладая маці, малады і прыгожы быў бацька, былі мае браты і сёстры; яны б атруцілі мяне, каб толькі здолелі набрацца смеласці на гэта; яны называлі мяне: Гэткае-што-не-павінна-было-нарадзіцца — мы жылі высока, у жоўтай віле пад сталеплавильняю; увечары тысячи рабочых выходзілі з заводскай брамы, іх чакалі з усмешкамі дзяўчата і жанкі; смеючыся, яны ішлі ўніз па гразкай вуліцы; я ж бачу, чую, маю адчуванні нюху, дотыку, як усе астатнія людзі, умею пісаць, чытаць, лічыць і адрозніваць на смак — ты першы чалавек, які вытрымлівае побач са мною больш як паўгадзіны, чуеш ты, першы!"

Следам за ёй цягнуўся страх, подых няшчасця; яна кінула ключ ад нумара на прылавак, крыкнула служжу, што стаяў там замест Ёхэна: "Гуга, дзе гэта Гуга?"; і калі хлопец паціснуў плячыма, яна рушыла да дзвярэй-круцёлкі; прыдзвернік, што адчыніў іх перад ёю, апусціў очы долу, а яна, апынуўшыся на вуліцы, адразу насынула на твар вэлюм.

"У гатэлі я яго не нашу, — казала яна Гугу, — няхай тут нешта ўбачаць за свае грошы, няхай глядзяць мне ў твар за мае грошы; але тыя, што на вуліцы, яны гэтага не заслужылі".

- Я прынёс канъяк, пане доктар.
- Дзякую табе, Гуга.

Гуга любіў гэтага чалавека; доктар Фэмель прыходзіў штораніцы а палове дзесятай і вызваляў яго да адзінаццаці, надаваў яму адчуванне вечнасці; хіба не было так заўсёды, хіба не стаяў ён ужо стагоддзі пры гэтых лакіравана-белых дзвярах, заклаўшы рукі за спіну, назіраючы за ціхай гульней, слухаючы аповяд, які пераносіў яго на шэсцьдесяц год назад, потым на дваццаць уперад, зноў на дзесяць назад, а пасля раптоўна перакідалі яго ў рэчаінасць таго лістка календара, што вісеў на сцяне? Белае на зялёным, чырвонае на зялёным, бела-чырвонае на зялёным, і

заўсёды ў прасторы, абмежаванай борцікамі, усяго на гэтых двух квадратных метрах зялёнага сукна; яно было чыстае, сухое, дакладнае, паміж паловай на дзесятую і адзінаццацю; два, тры разы сысці ўніз па вялікі кілішак канъяку; час не быў тут аніякай велічынёю, з якой можна было б што-небудзь прачытаць; ён усмоктваўся гэтай прастакутнай зялёнай прамакаткай; дарэмна білі гадзіннікі, дарэмна рухаліся стрэлкі, бессэнсоўна намагаючыся ўцячы адна ад адной; усё спынялася, пакідалася на месцы, калі прыходзіў Фэмель – якраз у той час, калі было найболей працы: старыя госці ад'язджаюць, прыезджаюць новыя; ён мусіў стаяць тут, аж пакуль гадзіннік на вежы сабора Святога Севярына не праб'е адзінаццацую? Прасторы, пазбаўленыя паветра; гадзіннікі, пазбаўленыя часу; ён апускаўся тут на дно акіянаў; рэчаіннасць сюды не даходзіла, прыціскалася звонку, нібы да шкла акварыума ці да вітрыны крамы; яна губляла свае вымярэнні, захоўваючи толькі адно-адзінае: была плоская, быццам выразаная з аркуша дзіцячых выцінанак, яны ўсе мелі часовае ўбранне, як тыя выразаныя папяровыя лялькі; яны бездапаможна біліся аб сцены, што былі таўсцейшыя за цэлыя стагоддзі са шкла; удалечыні быў цень сабора Святога Севярина, яшчэ далей – вакзал і нерэальныя цягнікі: "хутк." і "пас.", "прыг." і "баг."; чамаданы везліся да пагранічных станций; рэальныя былі толькі трывалыя шары, што каталіся па зялёнай прамакатцы, утвараючи штораз новую фігуру: Фэмель ударам кія ствараў бясконцасць, што ўтрымлівалася ў тысячах формул на двух квадратных метрах, а голас ягоны губляўся ў часе.

– Ці будзеце расказваць далей, пане доктар?

– Хочаш слухаць?

– Хачу.

Фэмель усміхнуўся, адпіў канъяку з кілішка, запаліў новую цыгарэту, узяў у руку кій і ўдарыў па чырвоным шары: чырвонае і белае пакаціліся па зялёным.

– Праз тыдзень пасля гэтага, Гуга...

– ... Пасля чаго?

Фэмель усміхнуўся зноў.

– ...Пасля той гульні 14 ліпеня 1935 года, якую хлопцы ўвекавечылі ў тынку над бляшанай шафкаю, праз тыдзень пасля той гульні я быў рады, што Шрэла напомніў мне дарогу, што вяла да Трышлеравага дома. Я стаяў на балюстрадзе старой вагоўні, у Ніжнім Порце; адтуль як на далоні была відаць уся дарога, што бегла паміж шупак з дровамі і вугалем, спускалася да крамы будматэрыйялаў, а адтуль ішла да порта, абароджанага ржавым жалезным бар'ерам; тут былі цяпер адно што карабельныя могілкі. Апошні раз я быў там за сем гадоў да таго, але гэтих гадоў магло быць і пяцьдзесят; калі мы разам з Шрэлам хадзілі ў госці да Трышлера, мне было трынаццаць; доўгія ланцугі баржаў кідалі ўвечары якар каля падножжа схілу; жонкі шкіпераў з кошыкамі для пакупак сыходзілі па хісткіх кладках на бераг; у жанчын былі свежыя твары, а ў позірках – упэўненасць; мужчыны, занудзіўшыся без піва і газет, сыходзілі на бераг услед за жанкамі; Трышлерава маці ўсхвалявана пераглядала свае тавары: капусту, памідоры, серабрыстую цыбулю, што ў пучках вісела на сцяне; а на дварэ аўчар даваў кароткія і рэзкія каманды сабакам, каб яны жвавей заганялі авечак у загарадку; на другім

баку – гэта значыць тут, Гуга, – свяціліся газавыя ліхтарні, жаўтлявае святло запаўняла белыя шары, якія ланцугом цягнуліся на поўнач у бясконцасць; Трышлераў бацька запальваў свяцільні ў карчме, а Шрэлаў бацька з ручніком пад пахаю прайшоў у глыб двара, у шынок для грузчыкаў, дзе мы, хлопцы – Трышлер, Шрэла і я, разбівалі на дробныя кавалкі камлыгі лёду і абкладвалі гэтымі кавалкамі скрыні з півам.

Цяпер жа, Гуга, праз сем год, у гэты дзень 21 ліпеня 1935 года, на ўсіх парканах злувалася фарба, і я заўважыў, што калі вугальных сковішчаў Міхаэліса абноўленая была толькі брама; за парканам гібелі зваленыя ў груду брыкеты; я раз-пораз аглядаў усе звіліны дарогі, каб пераканацца, што за мною ніхто не сочыць; я быў змораны, адчуваў, як пякуча балелі раны на спіне, як пульсаваў гэты боль; дзесяць хвілін на дарозе ніхто не паяўляўся; я глядзеў на вузкую рухому палоску чыстай вады, што злучала Ніжні Порт з Верхнім: ніводнай лодкі не было відно; я паглядзеў на неба: самалётаў там не было, і я падумаў: ты, здаецца, надаеш сабе занадта вялікае значэнне, калі мяркуеш, што яны вышлюць самалёты, каб цябе шукаць.

Я зрабіў тое, Гуга: я пайшоў разам са Шрэлам у маленькую кавярню Цона на вуліцы Буасэрэ, дзе збираліся авечкі; я паўшэптам сказаў гаспадару пароль "Пасві авечак маіх" і прыняў прысягу – гледзячы проста ў очы маладой дзяўчыне, якую звалі Эдыт, – што ніколі ў жыцці не пакаштую бычынага прычасця; пасля ў ѿмным пакойчыку ад чорнага ўвахода я сказаў прамову, поўную цьмянных выразаў, гучанне якіх не наводзіла на думку пра авечак: гэтыя слова мелі прысмак крыві, бунту і помсты, помсты за Фэрдзі Прогульске, якому яны адсеклі галаву раніцай таго дня; тыя, што сядзелі вакол стала і слухалі мяне, выглядалі так, нібы гэта ім адсеклі галовы; яны спалохаліся і зразумелі цяпер, што дзіцячая сур'ёзнасць не менш сур'ёзная, чым дарослая; у іх вачах былі страх і ўпэйненасць, што Фэрдзі ўжо сапраўды няма сярод жывых: яму было семнаццаць год, ён займаўся бегам на сто метраў, быў вучнем сталяра; я толькі чатыры разы бачыў яго – і не забуду яго да скону: два разы ў Цонавай кавярні і два разы ў нас дома; Фэрдзі прабраўся ў кватэру Бена Вакса і, калі той выходзіў са спальні, кінуў яму пад ногі бомбу; у Бена Вакса былі толькі апёкі ступняў ног; у калідоры разляцелася на кавалкі вялікае люстра, пахла спаленым чорным порахам; дурнота, што вынікала з дзіцячага шляхетнасці... чуеш, Гуга, ты праўда чуеш, што я кажу?

– Чую.

– Я чытаў Гёльдэрліна: "Цвёрдае Божае сэрца, нават калі спачувае...", а Фэрдзі чытаў толькі Карла Мая, і было падобна на тое, што мы абодва прапаведавалі адну і туую шляхетнасць; ён адпакутаваў за сваю дурноту пад катавай сякерай – на досвітку, калі царкоўныя званы клікалі на ютрань, у пякарнях хлопчыкі-разносчыкі булак пералічвалі іх, кладучы ў свае торбы, калі тут, у гатэлі "Прынц Генрых" падавалі сняданак першым гасцям, калі шчабяталі птушкі, дзяўчата-малочніцы ў пантфлях на гумовых падэшвах заходзілі ў ціхія пад'езды дамоў, каб паставіць бутэлькі з малаком на чистыя какосавыя ходнікі, ганцы на матацыках імчаліся па горадзе, ад слупа да слупа, наклейваючи паведамленні ў чырвонай рамцы: "Пакаранне смерцю! Вучань Фердынанд Прогульске", – і гэтыя афішкі чыталі тыя, хто рана ўстае: трамвайшчыкі, вучні і настаўнікі – усе тыя, хто ўранку, паклаўшы сняданак у сумку альбо кішэнь, спяшаліся да трамваяў, не паспеўшы яшчэ разгарнуць мясцовую газету, дзе вялікімі літарамі было набрана: "Навука ўсім іншым", і я

прачытаў гэта, Гуга, якраз тады, калі вось тут, на рагу вуліцы, чакаў «сямёрку».

Голас Фэрдзі ў тэлефоннай трубцы (калі гэта было, учора ці пазаўчора?): "Ну, дык прыйдзеш, як дамаўляліся, у Цонаву кавярню?" Хвіля маўчання. "Прыйдзеш ці не?" — «Прыйду».

Эндэрс паспрабаваў быў яшчэ зацягнуць мяне за рукаў у вагон, але я вырваўся, пачакаў, пакуль трамвай заверне за рог вуліцы, і пабег на супрацьлеглы прыпынак, з якога яшчэ сёння адпраўляеца шаснаццаты; праз ціхія прадмесці я паехаў да Рэйна, потым мы аддаліся ад яго, аж пакуль трамвай не зварнуў на пятлю паміж баракамі і кар'ерамі, дзе бяруць жвір. Каб зіма, холад, дажджы, зацягнутае хмарамі неба — тады б гэта было не так невыносна, думаў я, але тут, дзе я гадзінамі блукаў сярод маленькіх гародчыкаў, глядзеў на абрыкосы і гарошак, памідоры і капусту, дзе чуў звон піўных пляшак, званочак прадаўца марожанага, што стаяў на скрыжаванні вуліц і накладаў ванільнае марожанае ў крохкія вафельныя вядзерцы... Яны не могуць рабіць гэтага, думаў я, не могуць есці марожанае, піць піва, абмацваць рукой абрыкосы, калі Фэрдзі... Недзе апоўдні я пакрышыў свой хлеб маркотным курам, што выкрэслівалі няўмелыя геаметрычныя фігуры ў пыле і памёце на двары гандляра старызною; аднекуль з акна данёсся жаночы голас: "Гэтага хлопца яны... Ты чытаў?", а мужчынскі голас адказаў: "Да д'ябла, сціхні! Я ж ведаю..." Я выкінуў рэшткі хлеба курам і пабег далей; заблудзіўся сярод грэблі і артэзіянскіх крыніц, потым зноў апінуўся на нейкім канцавым прыпынку, праехаў цераз незнаймыя мне прадмесці, вылез з трамвая, вывернуў кішэні сваіх штаноў: на пыльную дарогу пасыпаўся чорныя порах, я пабег далей, зноў праз грэблі, двары, паміж склоў, фабрык, гародчыкаў, хат, калі кінатэатра, дзе касірка якраз падымала акенца касы. Трэцяя гадзіна? Якраз трэцяя. Пяцьдзесят пфенігаў. На tym сеансе я быў адзіны глядач; спёка пасялілася на бляшаным даху; каханне, кроў, ашуканы каханак вышыгвае нож; я заснуў і прачнуўся толькі, калі месцы ў зале займалі гаманлівыя гледачы сеанса на шэсць гадзін; хістаючыся, я выйшаў на двор. Дзе ж гэта падзеўся мой партфель з кніжкамі? Ці я забыў яго ў кіно? Ці калі кар'ера са жвірам, дзе я доўга сядзеў, гледзячы на грузавікі, з якіх сцякала кроплямі вада; а можа, там, дзе я крышыў хлеб маркотным курам? Голас Фэрдзі ў тэлефоннай трубцы — ці гэта было ўчора, ці пазаўчора? "Ну, дык прыйдзеш, як дамаўляліся, у Цонаву кавярню?" Хвіля маўчання. "Прыйдзеш ці не?" «Прыйду».

Спатканне з чалавекам з адсечанай галавой. Дурнота, якая мне ўжо дорага абышлася, бо цана была занадта высокая; Нэтлінгер чакаў мяне перад Цонавай кавярняй; яны зацягнулі мяне ў Вільгельмаў роў, білі пугай з калючага дроту, паслужлівия нарогі аралі маё цела; праз іржавыя краты ў акне я бачыў адхон пагорка, на якім я гуляў дзіцёнкам; мячык увесь час скочваўся ўніз, я падбіраў яго; калі я трывожна паглядаў на ржавыя краты, мне здавалася, што за бруднымі шыбамі тоіцца нядобрае; Нэтлінгер ударыў зноў.

У камеры я паспрабаваў сцягнуць з сябе кашулю, але яна была гэтаксама парваная на шматкі, як і мая скура; яны пашчапляліся паміж сабою, і калі я цягнуў кашулю за каўнер альбо за рукаў, мне здавалася, што я праз галаву сцягваю з сябе скуру.

Кепскія былі хвілі, падобныя да той, калі я, стомлены, стаяў на балюстрадзе вагоўні, мая гордасць за тое, што паярпей ад ворагаў, была слабейшая за боль; мая галава ўпала на парэнчы, губамі я дакранаўся да

ржавага прэнта, і горыч зniшchanага надвор'ем жалеза здавалася мне прыемнаю на смак; яшчэ адну хвіліну хады да Трышлеравага дома, і я даведаюся, ці яны мяне там чакаюць; я спалохаўся: рабочы з бідонам пад пахай ішоў угору па вуліцы, потым знік у дзвярах крамы будаўнічых матэрываляў. Спускаючыся сходамі, я так моцна абшчаперваў парэнchy, што ад іх вялікімі кавалкамі адвалвалася ржа.

Вясёлы рытм молатаў, які я чую тут сем гадоў таму, аддаваўся цяпер адно змораным рэхам у груканні малатка на пантоне, дзе пажылы мужчына разбіраў паром; закруткі-гайкі з глухім стукам падалі ў картонную скрынку, дошкі ўдараліся аб зямлю так, што было адразу чуваць, наколькі яны паспелі згніць; а пажылы мужчына абстукваў рухавік, слухаў яго вуркатанне, як біщё сэрца найдаражэйшай істоты, нахіляўся нізка над брухам парома, выцягваў наверх паасобныя часткі: шрубкі, закруткі, насадкі, цылінды; разглядаў іх пры святле, нюхаў іх, першымі кінуць у скрынку з гайкамі; за паромам стаяла старая лябёдка, на ёй віселі рэшткі сталёвага троса, разлезлага, як збуцвелая панчоха.

Успаміны пра людзей і падзеі заўсёды звязваліся з успамінамі пра рух, адбітак якога замацаваўся ў маёй памяці. Калі я, перавесіўшыся праз парэнchy балюстрады, падымаў і апускаў галаву, падымаў і зноў апускаў яе, назіраючи за вуліцай, — успамін пра гэты рух абуджаў у маёй свядомасці слова і колеры, вобразы і настроі. Не тое, як выглядаў Фэрдзі, а тое, як ён падпальваў запалку, як лёгка ўскідваў галаву, кажучы "але, але" — "не, не"; зморшчыны на Шрэлавым ілбе, яго пацісканні плячыма, бацькава хада, матчыны жэсты, рух бабулінай далоні, калі яна адкідала пасму валасоў з ілба, — а той стary чалавек, там, унізе, што якраз ачышчаў вялікую шрубу ад гнілых рэшткаў дрэва, то быў Трышлерай бацька; гэтая рука рабіла рухі, якія магла зрабіць толькі гэтая рука: я прыглядаяўся да яе, калі яна адчыняла скрыні і зноў забівала іх цвікамі; кантрабандны тавар, што скаваны ў цёмных вантробах судна, вандраваў цераз мяжу: ром і разынкі, цыгарэты і шакалад; у шынку для грузчыкаў на прыстані гэтая рука рабіла рухі, якія яна адна магла зрабіць; стary падняў галаву, падміргнуў мне і сказаў: "Але ж тая, уверсе, дарога, сынку, нікуды не вядзе".

— Яна вядзе да Вашага дома, — адказаў я.

— Той, хто хоча прыйсці да мяне, з'яўляецца з боку вады, нават паліцыя; і мой сын прыплывае сюды на лодцы, але рэдка, вельмі рэдка.

— Ці паліцыя ўжо там?

— Чаму ты пытаешся, сынку?

— Бо яны мяне шукаюць.

— Што-небудзь спёр?

— Не, — адказаў я. — Толькі і ўсяго, што я адмовіўся частавацца бычыным прычасцем.

Судны, падумаў я, судны, цёмныя ўнутры, з капітанамі, спрактыкованымі ў адшукванні мытнікаў; мне не спатрэбіцца многа месца — не больш як скатанаму дывану; скаваны ў скатаным парусе я хачу пераплысці мяжу.

— Хадзі сюды ўніз, — сказаў Трышлер. — Там уверсе цябе могуць убачыць з другога берага.

Я павярнуўся да яго спінай і пачаў паволі ссоўвацца долу, трymаючыся за купкі травы.

— Ах, гэта ты, — сказаў стary. — Ты... я ведаю цябе, але прозвішча твойго не памятаю.

— Фэмель, — адказаў я.

— Ну вядома ж, цябе шукаюць; пра гэта казалі ў ранішніх навінах, і я павінен быў адразу здагадацца, калі яны перадавалі апісанне тваёй зневісці: чырвоны шнар на пераносцы; гэта здарылася тады, калі мы пад час паводкі перапраўляліся на той бераг і ўрэзаліся ў апору моста, бо я не разлічыў хуткасці плыні; ты выцяўся галавою аб жалезны кант на лодцы.

— Вось акурат пасля гэтага мне не дазвалялі прыходзіць сюды.

— Але ж ты прыходзіў.

— Ужо нядоўга — потым мы пасварыліся з Алоісам.

— Хадзем, але прыгінайся, калі мы будзем ісці пад перасоўным мостам, бо наб'еш сабе гузак, і табе не дазволяць прыходзіць сюды. Як табе ўдалося ўцячы ад іх?

— Нэтлінгер на досвітку прыйшоў у маю каморку і вывеў мяне да чорнага ўвахода — туды, дзе пачынаюцца падземныя пераходы, што вядуць да чыгуначнага насыпу поблізу Вільгельмавага рова. Ён сказаў мне: "Змывайся — але я могу табе даць толькі адну гадзіну форы: праз гадзіну я павінен буду паведаміць у паліцыю; я пятляў па ўсім горадзе, перш чым прыйшоў сюды да цябе".

— Так-так, — сказаў стary. — Значыць, вы збираліся кідаць бомбы! Збираліся рабіць змовы і... учора я ўжо аднаго перапраўляў за мяжу.

— Учора? — спытаўся я. — Каго ж гэта?

— Шрэлу, — адказаў ён. — Ён хаваўся тут, і я ледзьвye яго ўгаварыў адплысці на «Ганне-Катарыне».

— Гэта ж Алоіс заўсёды марыў быць штурманам на «Ганне-Катарыне»!

— ...І зрабіўся ім. А цяпер — пайшлі.

Спатаючыся, я ішоў за Трышлерам да яго дома, уздоўж пахіленага набярэжнага мура каля падножжа ўзгорка; я падымаяўся і падаў зноў, падымаяўся, і пры гэтых рэзкіх рухах кашуля то адрывалася ад скury, то зноў прыляплялася да яе; ад няспыннага болю я амаль знепрытомней; у гэтым стане рухі, колеры, пахі з тысячаў успамінаў перапляталіся, накладваліся адно на адно; боль выцясняў размаітых таемных знакі зменных колераў, зменных накірункаў, зменных нахілаў.

Паводка, думалася мне, паводка: мяне заўсёды цягнула кінуцца ў ваду каб яна панесла мяне да шэрых даляглядаў.

У паўсонных лятунках мяне доўга турбавала пытанне, ці можна ў збане схаваць пугу з калючага дроту; у маіх успамінах рухі ператвараліся ў лініі, якія складваліся ў фігуры: зялёныя, чорныя, чырвоныя фігуры былі падобныя да кардыяграм, у якіх адлюстроўваюцца жыщёвыя рытмы пэўнага чалавека; рэзкі рух, якім Алоіс Трышлер вышыгваў вудачку з вады, калі мы лавілі рыбу ў Старым Порце; рух, якім ён закідваў леску з прынадай; яго рука, што плыве ў паветры, паказваючы хуткасць плыні; зялёным па шэрым дакладна вымаляваная рука; тое, як Нэтлінгер падымаў руку, каб шпурнуць мячык Шрэле ў твар; држанне ягоных вуснаў, раздзіманне ноздраў; ён ператвараўся ў шэрую постаць, што сваёй формай нагадвала павучыны след; нібыта з дапамогай тэлеграфаў, якія я не здолеў прывязаць да пэўнага месца, у маёй памяці адбіваліся вобразы: Эдты увечары пасля той гульні, калі я пайшоў да Шрэлі; твар Эдты пада мною на траве, у Блесэнфэльдскім парку; калі мы ляжалі там, яе твар быў вільготны ад летняга дажджу; на яе светлых валасах бляшчэлі кропелькі вады, сцякалі па яе брывах: вяночак серабрыстых кропляў, што падымаўся і апускаўся ў рытме яе дыхання; гэты вяночак зафіксаваўся ў маёй памяці як шкілет марской жывёліны, знайдзены на ржавым пляжным пяску і памножаны да незлічоных хмарак адноўкавай велічыні; лінія яе рота, калі яна сказала мне: "Яны цябе заб'юць". Эдты.

У тых лятунках дратаваў мяне згублены школьні партфель — я ж заўсёды быў такі прыкладны, — я выхапіў з-пад дзюбы худой курыцы свой зялёна-шэры том Авідзія; я таргаваўся з касіркаю ў кінатэатры за верш Гёльдэрліна, якія яна вырвала з майго падручніка па літаратуры, бо верш надта ёй спадабаўся: "Цвёрдае Божае сэрца, нават калі спачувае".

Фраў Трышлер прынесла вячэру: малако, яйка, хлеб, яблык; яе руки зрабіліся маладымі, калі яна прамывала раны на маёй спіне віном; боль выбухай полыменем, калі яна выціскала губку, а віно сцякала па баразёнках ран; потым яна палівала іх алеем, і я спытаў: "Адкуль Вы ведаецце, як гэта трэба лячыць?"

— Як гэта робіцца, ты можаш прачытаць у Бібліі, — адказала яна, — і я ўжо гэтаксама лячыла твойго дружбака Шрэлу! Алоіс вернецца паслязаўтра, а ў нядзелю адправіцца з Рурортна на Ротэрдам! Табе не трэба баяцца, — дадала яна, — яны ўсё зробяць як мае быць, бо пачуваюць сябе на рацэ як на гэтай вуліцы. Яшчэ крыху малака, хлопча?

— Не, дзякую.

— Не хвалюйся. У панядзелак альбо ў аўторак ты будзеш у Ротэрдаме. Што здарылася, што з табою?

Нічога. Нічога. Усё яшчэ перадавалі паведамленні, што шукаецца: чырвоны шнар на пераносці... Бацька, маци, Эдты — я не хацеў вылічваць дыферэнцыялы пяшчотнасці, не хацеў надакучваць болю модламі; вясёла выглядала рака і белыя прагулачныя парады з каляровымі сцяжкамі; вясёла выглядалі таксама фрахтавыя судны — чырвоныя, зялёныя і блакітныя, — што перавозілі вугаль і драўніну адсюль туды і адтуль сюды; на другім беразе зялёная алея, снежна-белая тэрраса кавярні «Бэльвю», а яшчэ далей за імі вежа сабора Святога Севярына, ярка-чырвоная пасма святла каля гатэля "Прынц Генрых", за сто кроакаў ад дома маіх бацькоў; там усе якраз вячэралі, мелі грандыёзнную імпрэзу, якой, нібы патрыярх, кіраваў бацька; субота, якую святковалі як шабас; ці чырвонае віно не занадта ахалоджанае, а белае — не занадта цёплае?

— Яшчэ не хочаш малака, хлопча?

— Не, дзякую, фраў Трышлер, напраўду не хачу.

Ганцы на матацыклях імчалі па горадзе з плакатамі ў чырвонай рамцы, ад слупа да слупа: "Пакаранне смерцю! Вучань Роберт Фэмель..." Бацька маліўся перад вячэраю: "...Ён адпакутаваў за нас", маці пакорліва накрэсліла ў паветры перад сабою крыж і сказала потым: "Свет благі, так мала чистых сэрцаў у ім", а Отавы боты ўсё яшчэ выбівалі рytm: «брат-брат» на зямлі, на плітках тратуара, па вуліцы ўніз — да Мадэставай брамы. Гэта «Штыльтэ» загучала сірэнай на рацэ, высокія гукі прарывалі вечарове неба, белымі маланкамі рабілі барозны ў цёмным блакіце. Я ляжаў ужо на парусным палатне, як чалавек, які сканаў у адкрытым моры і чыё цела павінна быць яму аддадзена; Алоіс падымаў ужо край палатна, каб укруціць мяне ў яго; мне быў відзён выразны, вытканы белым па шэрым, надпіс "Морыен. Эймейдэн". Фраў Трышлер схілілася нада мной, заплакала, пацалавала мяне, а Алоіс пачаў павольна скручваць палатно, як быццам мой труп быў асабліва каштоўны; ён ускінуў мяне сабе на плячо.

"Сынку, — крикнуў стары, — сынку, не забывайся на нас!"

Вячэрні брыз; яшчэ раз загула сірэна «Штыльтэ» з лёгкім напамінам, у загарадцы бэкалі авечкі, марожаншчык крычаў: "Марожанае! Марожанае!"; потым змоўк: напэўна якраз клаў ванільнае марозіва ў крохкія вафлі. Памост, па якім нёс мяне Алоіс, лёгка прагінаўся пад майі нагамі; нечы ціхі голас спытаўся: "Гэта ён?" І Алоіс таксама ціха адказаў: «Ён». На развітанне ён шапнунуў мне: "Думай пра тое, што вечарам у аўторак будзеш у Ротэрдаме". Мяне неслі іншыя рукі, па сходах уніз; там пахла машынным маслам, вугалем, пасля — драўнінай; здалёк чуўся спеў сірэны, «Штыльтэ» здрыганулася, глухое вуркатанне рухавіка пачало мацнець, і я адчуў, што мы плывём, плывём уніз па Рэйне, усё далей і далей ад вежы Святога Севярына.

Цень ад сабора Святога Севярына падпоўз бліжэй, запоўніў ужо левае акно більярднага пакоя, закрануў правае; час, які сонца гнала перад сабою, набліжаўся, нібы пагроза, запаўняў вялікі гадзіннік, які неўзабаве мусіць выпрастасцца ад яго, выдаўшы з сябе жахлівый гукі; белая на зялёнym, чырвоная на зялёнym каціліся шары; гады, рассечаныя напалову, гады, узваленыя адзін на адзін — і секунды, секунды, што падающца спакойным голасам, нібы вечнасці; каб толькі не трэба было зараз бегчы зноў па каньяк, не сустракацца з календаром, з гадзіннікам, з авечай пралаведніцай, з Гэткім-што-не-павінна-было-нарадзіцца; каб толькі яшчэ раз пачуць наказ: "Пасві авечак маіх", пачуць пра жанчыну, што ляжала ў траве пад летнім дажджом; баркасы на якарах, жанчыны, што ішлі па кладках, і мячык, які ўдарыў Роберт — Роберт, які ніколі не каштаваў бычынага прычасця, які моўчкі гуляў далей, выбіваючы сваім кіем на тых двух квадратных метрах усё новыя і новыя фігуры.

— А ты, Гуга, — спытаў ён прыщішана, — ці ты не хочаш мне сёння нічога расказаць?

— Не ведаю, колькі часу гэта доўжылася, але мне здаецца, што цэлую вечнасць: пасля ўрокаў у школе мяне заўсёды білі. Часам я заставаўся чакаць, пакуль не ўпэўніваўся, што ўсе яны пайшлі палуднаваць, а жанчына, што прыходзіць прыбіраць у школе, сустракала мяне ўнізе ў калідоры і пыталася: "Што ты тут яшчэ робіш, хлопчык? Маці дома, напэўна, чакае цябе".

Але мне было боязно, і я чакаў, пакуль гэтая жанчына пойдзе і зачыніць мяне на замок у школе; гэта мне ўдавалася не заўсёды, бо часцей за ўсё яна выганяла мяне, перш чым зачыніць школу, але, калі ў мяне атрымлівалася застацца сядзець зачыненым, я быў рады: ежу я знаходзіў у партах і ў віварках для адкідаў, якія прыбіральшчыца выстаўляла ўнізе ў вестыбулю для машын, што вывозяць смецце: удосталь бутэрбродаў, яблыкаў, рэшткі бісквітаў. Вось так я заставаўся ў школе адзін, і ніхто мне нічога не мог зрабіць. Сагнуўшыся, я сядзеў у настаўніцкім гардэробе, за дзвярыма, што вялі ў падвал, бо баяўся, што яны могуць зазірнуць у акно і ўбачыць мяне; але прайшло нямала часу, пакуль яны дапетрылі, што я хаваюся ў школе. Нярэдка я сядзеў там гадзінамі, да самага вечара, калі я мог спакойна адчыніць акно і вылезці на вуліцу. Я глядзеў доўга на апусцэлы школьні двор: ці можна знайсці што-небудзь больш бязлюднае, чым гэткі школьні двор надвячоркам? Гэта была цудоўная часіна, пакуль яны скемілі, што я застаўся сядзець зачынены ў школе. Я сядзеў, сагнуўшыся, у настаўніцкім гардэробе альбо пад самым акном і чакаў чагосці, што мне было вядома толькі як слова: нянавісці. Я так хацеў бы ненавідзець іх, але я не ўмее гэтага, пане доктар. Я адчуваў толькі страх. Былі дні, калі я чакаў толькі да трэцяй альбо чацвёртай гадзіны, думаў, што яны ўжо ўсе пайшли і я здолею хутка перабегчы цераз вуліцу, калі Майдавай стайні, і паўз могілкі даляцець да свайго дома, каб замкніцца ў ім. Але яны падмняялі адзін аднаго, хадзілі палуднаваць па чарзе – бо адмовіцца ад ежы, гэтага яны не маглі, – і калі яны беглі да мяне, я ўжо здалёк унюхваў, што яны елі на абед: бульбу з падліўкай, смажанае мяса альбо зеляніну са скваркамі; і калі яны мяне лупцавалі, я ўсё думаў: у імя чаго сканаў Хрыстос, якая мне карысць ад яго смерці, якая мне карысць ад таго, што яны кожнае раніцы чытаюць малітву, штонядзелі прымаюць прычасце, і ад таго, што ў іх на кухнях вісяць распяці – над тымі сталамі, за якімі яны ядуць сваю бульбу з падліўкаю, смажанае мяса альбо зеляніну са скваркамі? Ніякай карысці. Што мне з усяго гэтага, калі яны кожны дзень падпільноўваюць мяне і збіваюць на горкі яблык? Пяцьсот ці шэсцьсот год ужо – яны нават ганаўліся, што ў іх такі старажытны сабор, – можа, нават тысяччу год яны хавалі сваіх продкаў на могілках, тысяччу год маліліся і елі пад распяццем бульбу з падліўкай і скваркі з зелянінай. Дзеля чаго? І ці ведаеце, што яны выкryвалі, калі лупцавалі мяне? – "Авечка божая". Гэта была мая мянушка.

Чырвоныя на зялённым, белыя на зялёным – новыя фігуры паўставалі, нібы знакі, і хутка знікалі: нічога ад іх не заставалася; музыка без мелодыі, жываліс без вобразу, шары звінелі, адскокваючы ад чорнага борціка.

– Пазней я паспрабаваў іншы спосаб: зачыніў на ключ дзвёры ў дому, заставіў іх мэбляю, усім, што папалася пад руку: скрынямі, розным хломаздам, матрацамі; тады яны выклікалі паліцыю, і паліцыяны прыйшлі, каб вывесці вучня-гультяя; яны атачылі дом, крычалі: "Гэй ты, вісус! Выходзь!"; але я не выйшаў; тады яны ўзламалі дзвёры, адсунулі мэблю і выцягнулі мяне, завялі ў школу – я зноў быў адлупцаваны, кінуты ў прыдарожную канаву, абазваны "авечкай божай". Ён сказаў: "Пасві авечак маіх"; але яны не пасвілі яго авечак, калі гэта ўвогуле былі яго авечкі. Усё марна, пане доктар: марна дзъме вецер, марна падае снег, марна квітнеюць дрэвы і ападае лісце – яны ядуць сваю бульбу з падліўкай альбо свае скваркі з зелянінай.

Часам нават мая маці была дома, п'яная і брудная, пахнучы смерцю, трупнымі выпарэннямі; яна крычала: "навошта-навошта-навошта-навошта"; выкryвала гэта часцей, чым усялякія "злітуйся з нас" ва ўсіх магчымых

модлах; я траціў розум, калі яна гэтак цэлымі гадзінамі крычала: навошта-навошта-навошта-навошта; і я ўцякаў з дому, бег па дажды, галодны, да ботаў, да ўсяго цела прыляплялася гліна; я ўвесь быў аблеплены мокраю гліну; я хаваўся на бурачных градках, але ахвотней ляжаў у суглінковых барознах: хай лепш на мяне ліецца дождж – адно каб не чуць таго жахлівага «навошта-навошта»; і здаралася, што часам хтосьці меў літасць да мяне, адводзіў мяне дахаты, у школу, у тую багадзельню, што называлася Дэнклінген; і яны зноў лупцавалі мяне, абзвывалі "авечкай божай", а маци зноў мармытала сваю бясконную жахлівую малітву: "навошта-навошта-навошта-навошта"; і я зноў уцякаў, і зноў да мяне мелі літасць, але гэтым разам мяне заявілі ў прытулак. Там мяне ніхто не ведаў – ніхто з дзяцей і ніхто з дарослых, – ды не прайшло і двух дзён, там, у прытулку, як яны таксама пачалі называць мяне авечкай божай – і я спужаўся, хоць яны мяне не білі: яны толькі смяяліся з мяне, бо я не ведаў гэтулькі слоў; я не ведаў слова «снедаць», я ведаў толькі «есці» – у любы час дня, калі толькі было што есці альбо я што-небудзь знаходзіў; але калі я прачытаў на дошцы: "Снеданне: 30 г масла, 200 г хлеба, 50 г мармеладу, кава з малаком", – я спытаўся ў аднаго хлопца: "Што гэта значыць, "снеданне"?" І ўсе яны абступілі мяне, дарослыя прыйшлі таксама; яны смяяліся і пытали: "Снеданне, хіба ты не ведаеш, што гэта такое, хіба ты ні разу не снедаў?" "Не", – адказаў я. Тады нехта з дарослых спытаўся: "А ў Бібліі хіба ты ніколі не сустракаў слова "снеданне"?" А яшчэ адзін дарослы спытаў у таго першага: "А Вы ўпэўненыя, што ў Бібліі можна сустрэць слова "снеданне"?" "Не, – адказаў першы, – але дзесяці, у нейкай чытанцы ці дома, павінен жа ён быў пачуць слова «снеданне», яму ж хутка будзе трынаццаць; гэта ж горш, як у дзікуноў; можна цяпер уяўіць сабе ступень заняпаду яго мовы". Я не ведаў таксама пра тое, што нядайна была вайна, і яны пытаўся ў мяне, ці я таксама ніколі не бываў на могілках, дзе на надмагільных камянях было напісана "Паў смерцю...", і я адказаў ім, што, вядома, бачыў гэткія надпісы; а калі яны спыталіся, як я гэта разумею, я сказаў, што я ўяўляю гэта так: тыя, што там пахаваныя, упалі, бо былі мёртвыя; тады яны пачалі смяяцца яшчэ больш, чым тады, калі пытаўся ў мяне пра слова «снеданне», а потым вучылі нас гісторыі ад найстаражытнейшага часу; але хутка мне спойнілася чатырнаццаць, пане доктар, і ў наш прытулак прыйшоў дырэктар гатэля; мы, чатырнаццацігадовыя хлопчыкі, мусілі выстраіцца ў шарэнгу перад кабінетам кіраўніка нашага прытулку; ён выйшаў адтуль разам з дырэктарам гатэля. Яны абодва прайшліся перад намі, заглядваючы кожнаму ў очы і кажучы адно і тое ж: "Да службы; мы падбіраем хлапцоў, прыдатных да службы"; але выбраў яны аднаго мяне. Я мусіў зараз жа ўпакаваць у кардонную каробку свае рэчы і адправіцца разам з дырэктарам сюды; у машыне ён сказаў мне: "Спадзяюся, што ты ніколі не даведаешься, чаго сапраўды варты твой твар. Ты ж сапраўдная "авечка божая", а я пачаў баяцца, пане доктар, і дагэтуль усё яшчэ баюся, чакаючы ўвесь час, што яны будуць мяне лупцаваць".

– Цябе б'юць?

– Не, ні разу не білі. Я толькі вось вельмі хацеў бы даведацца, што такое – вайна, бо школу ж я мусіў пакінуць, перш чым мне тое растлумачылі. А Вы ведаецце, што такое вайна?

– Ведаю.

– Вы былі на вайне?

– Быў.

— А што Вы там рабілі?

— Мая спецыяльнасьць была — выбухі, Гуга. Ці гэта табе што-небудзь гаворыць?

— Ну, бачыў, як падрывалі каменяломні за Дэнклінгенам.

— Якраз тое самае, Гуга, рабіў і я; адно што я падрываў не скалы, а дамы і цэрквы. Пра гэта я нікому не расказваў, апрач маёй жонкі, але яна ўжо даўно памерла; таму цяпер ніхто пра гэта не ведае — ні мае бацькі, ні мае дзеци. Табе вядома, што я архітэктар і, уласна, я быў бы павінен будаваць дамы, але ніколі іх не будаваў, а толькі падрываў, і таксама цэрквы, якія я яшчэ ў дзяцінстве рысаваў на добрай рысавальняй паперы, бо я марыў будаваць іх, ды ніколі не будаваў. Калі мяне забралі ў войска, у маіх дакументах яны знайшлі звесткі, што я пісаў сваю дыпломну працу па адной з праблем статыкі. Статыка, Гуга, — гэта навука, якая даследуе раўнавагу сіл, навука аб стане напружанняў і перамяшчэнні элементаў-носібітаў пад уздзеяннем пэўных сіл; не вedaючи статыкі, не пабудуеш нават негрыцянскай хаціны; а супрацьлегласць статыкі ёсьць дынаміка, гэта назва нагадвае дынаміт, які выкарыстоўваецца для падрываў і мае сёе-тое агульнае з ім. Усю вайну я меў дачыненне толькі з дынамітам. Я трохі разбіраўся ў статыцы, Гуга, меў пэўнае ўяўленне пра дынаміку і добра разбіраўся ў дынаміце: "праглынуў" усе кнігі, што закраналі гэтую тэму. Калі нешта хочаце падарваць, трэба толькі ведаць, куды памясціць ладунак і якая павінна быць сіла выбуху. Я ўсё гэта ведаў, Гуга, і гэтак вось падрываў: падрываў масты і шматпавярховыя гмахі, цэрквы і чыгуначныя віядукі, раскошныя вілы і скрыжаванні шасэйных дарог; за гэта мяне ўзнагароджвалі ордэнамі і падвышалі ў званні: з лейтэнанта на обер-лейтэнанта, з обер-лейтэнанта на гаўптмана; мне давалі таксама дадатковыя адпачынкі і выносілі падзякі — бо я так добра ведаў, як трэба падрываць. А напрыканцы вайны я быў падначалены ў пэўнага генерала, у якога ў галаве сядзелі толькі два слова: сектар абстрэлу. Ці ведаеш ты, што такое — сектар абстрэлу? Не?

Фэмель падняў більярдны кій вышэй ад пляча і пачаў цэліць ім, нібы карабінам, у напрамку вежы сабора Святога Севярына.

— Бачыш, — сказаў ён, — калі б я зараз захацеў абстраляць мост там, за Святым Севярынам, дык сабор знаходзіўся б у сектары абстрэлу і яго трэба было б падарваць — хутка, як найхутчэй, каб я мог пацэліць у мост; і я скажу табе, Гуга, я падарваў бы гэты сабор, хоць і ведаў добра, што мой генерал вар'ят і што сектар абстрэлу — гэта таксама вар'яцтва; бо, разумееш, зверху не трэба мець ніякага сектара абстрэлу; зрешты, кожны самы нават тупагаловы генерал павінен быў ведаць, што пэўны час таму былі вынайдзеныя самалёты; ды мой генерал быў вар'ят і ўмеў толькі таўчы адно: "сектар абстрэлу" — і я забяспечваў яму гэты сектар абстрэлу; у мяне была добрая каманда: фізікі і архітэктары, і мы падрывалі ўсё, што паўставала на нашым шляху; апошні аб'ект быў асабліва вялікі; нешта такое агромністое і магутнае, цэлы комплекс вялізных і вельмі салідных будынкаў: царква, стайні, манаскія цэлі, адміністрацыйны будынак, фальварак — цэлае абацтва, Гуга; яно апынулася якраз паміж дзвюма арміямі, нямецкай і амерыканскай, і я забяспечваў нямецкай арміі сектар абстрэлу, які ёй, уласна, не быў патрэбны; муры ўкленчвалі перада мною, у хвалях і кароўніках раўло быдла, мніхі пракліналі мяне, але нішто не магло мяне стрымаць; я пусціў у паветра

цэлае абацтва Святога Антонія ў даліне Кіса, падарваў яго за тры дні перад канцом вайны. Узорна, заўсёды як трэба – ты ж ведаеш мяне, хлопча.

Ён апусціў кій, якім дагэтуль усё яшчэ цэліў ва ўяўную мішэнь, паклаў яго зноў на сагнуты палец і ўдарыў па більядным шары; белае пакацілася па зялёным, вострым зігзагам адбілася раз і другі ад чорных борцікаў.

Званы сабора Святога Севярына глуха выціскалі з сябе час, але калі, калі пррабіла адзінаццатую?

– Зірні, хлопча, што гэта за шум там, за дзвярыма?

Ён яшчэ раз ударыў па шары: чырвонае пакацілася па зялёным; вычакаўшы, пакуль шары спыняцца, адклаў кій.

– Гэр дырэктар просіць Вас прыняць нейкага гэра Нэтлінгера.

– Ці прыняў бы ты кагосьці, хто носіць прозвішча Нэтлінгер?

– Не.

– Пакажы мне, як выйсці адсюль не праз тыя дзвёры.

– Вы можаце прыйсці цераз рэстаранную залу, пане доктар, і адтуль – на Модэстгасэ.

– Да пабачэння, Гуга, да заўтра.

– Да пабачэння, пане доктар.

Балет кельнераў, балет гатэльных служак: яны збіралі на сталы да абеду, перасоўвалі, у дакладна вызначаным парадку, чайны столік ад стала да другога, раскладвалі срэбранае начынне, мянялі вазончыкі з кветкамі, замест белых гваздзікоў у высокіх вузкіх вазах – сціплыя фіялкі ў круглых вазонах; забіралі са стала мармеладавыя сподачкі, ставілі кілішкі пад віно: нізкія пад чырвонае, высокія – пад белае; з адным-адзіным выключэннем: малако для авечай пастыркі; у крышталёвым графінчыку малако мела шараватае адценне.

Фэмель лёгкай хадою прайшоў паміж радамі столікаў, рассунуў фіялетавыя фіранкі і – апынуўся насупраць вежы сабора Севярина.

Крокі Леаноры супакойвалі яго; яна асцярожна хадзіла па кабінече, адчыняючи шафы, падымаючи вечкі скрыняў, развязваючи шнуркі на пасылках, разгортваючи эскізы; яна толькі зредку адрывала яго ад думак, падыходзячы да акна – толькі калі на якім-небудзь дакуменце не стаяла дата альбо эскіз не быў падпісаны. Стары Фэмель любіў парадак і ніколі не падтрымліваў яго. Леанора зробіць гэта за яго; на падлозе вялікага кабінeta яна раскладвала ў стосы дакументы і эскізы, лісты і рахункі, упараткованыя па гадах; і сёння, як і пяцьдзесят год таму, падлога дрыжала ад грукату друкарскіх машын; тысяча дзвеяцьсот сёмы, восьмы,

дзеяты, дзеяты — па ўкладзеных Леанораю стосах ужо было відаць, што яны з цягам гадоў стагоддзя большаюць: тысяча дзеяцьсот дзеяты быў вышэйши за тысяча дзеяцьсот восьмы, дзеяты вышэйши за дзеяты. Леанора выведзе крывую яго працы: яна прывучаная да дакладнасці.

— Слухаю? — сказаў ён. — Вы можаце перашкаджаць мне, калі захочаце, маё дэіцятка. Гэта? Гэта — лякарня ў Вайдэнхамеры; я пабудаваў яе ў 1924 годзе: у верасні яе адчынілі.

Леанора напісала сваім добра чытэльным почыркам на палях эскіза: "1924.09".

Зусім тонкія стосікі ўтварылі ваенныя гады, з чатырнаццатага па вясеннаццаты: тры, чатыры эскізы: лецішча для генерала, паляўнічая хатка для бургамістра, капліца пад апекаю Святога Себасц'яна — для брацтва стралкоў; адпукныя паперы, ганаары, выплачаныя такімі каштоўнымі адпукнімі днямі; каб магчы пабыць з сваімі дзецьмі, ён бы задарма будаваў генералам замкі.

— Не, Леанора. Гэта было ў трыццаць пятым годзе. Кляштар францысканак. Сучасны стыль? Вядома, сучасныя гмахі я таксама будаваў.

Фрамуга вялікага акна ў кабінцы заўсёды здавалася яму рамаю, якую запаўнялі кожны раз іншыя вобразы; мяняліся колеры неба, дрэвы на падворках шарэлі, чарнелі, зелянелі; цвілі, адцвіталі кветкі на тэррасах, што на дахах дамоў. На гэтых бляшаных дахах дзеци бавіліся, рабіліся дарослымі, становіліся бацькамі, а іх бацькі — дзядулямі і бабулямі; толькі профіль ліній дахаў заставаўся нязменны, заставаўся мост, заставаліся горы, што ў ясныя дні віднеліся на даляглядзе — аж пакуль другая сусветная вайна не змяніла профіль ліній дахаў, не зрабіла ў ёй пярэрваў, у якіх відзён быў серабрысты ў пагодныя дні і шэры — у пахмурныя Рэйн, а таксама перасоўны мост у Старым Порце; пярэрвы былі даўно ўжо зноў запоўненыя, дзеци бавіліся на бляшаных дахах, на процілеглым баку вуліцы на Кільбавай тэррасе з падручнікамі ў руцэ хадзіла туды і сюды яго ўнучка — гэтаксама як пяцьдзесят год назад там хадзіла туды і сюды ягоная жонка... ці гэта, можа, не Ёганна чытала там у сонечныя дні, па абедзе, "Падступнасць і каханне"?

Зазваніў тэлефон; як гэта прыемна, што Леанора падняла слухаўку, што яе голас адказаў незнаёмаму чалавеку на другім канцы дроту:

— Гэта з кавярні Кронэра? Я спытаўся ў пана радцы.

— Колькі асоб я чакаю ўвечары? На вечары ў гонар дня нараджэння? Мусіць, досьць будзе пальцаў аднае рукі, каб палічыць усіх?.. Два ўнуکі, сын, я і — Вы. Леанора, Вы зробіце мне такую ласку? Значыць, пяць асоб. Хапіла пальцаў аднае рукі.

— Не, шампанскага не трэба. Усё, як дамаўляліся. Дзякую, Леанора.

Пэўна, яна ўважае мяне за вар'ята; але калі я вар'ят, значыць, я быў ім заўсёды; я ўсё мог прадбачыць, ведаў дакладна, чаго я хачу, — і ведаў, што я дасягну таго; толькі аднаго я ніколі не ведаў, не ведаю дагэтуль: дзеля чаго я гэта рабіў? Дзеля грошай, дзеля славы альбо толькі дзеля прыемнасці самому сабе? Да чаго я імкнуўся, калі тады, ранкам у пятніцу 6 верасня 1907 года, пяцьдзесят год таму, выходзіў вунь там, з будынка вакзала? Я перадвызначыў свае ўчынкі, рухі, дакладны распарадак дня, ад

той самай хвілі, калі зрабіў першы крок у гэтым горадзе; я стварыў складаную харэаграфічную кампазіцыю, у якой збіраўся быць і салістам, і балетмайстрам у адной асобе; статыстаў і дэкарацыі я меў задарма.

У мяне было толькі дзесяць хвілін, перад тым як зрабіць першае па: усяго толькі каб прайсці цераз вакзальную плошчу, потым паўз гатэль "Прынц Генрых", перайсці Модэстгасэ і пераступіць парог у кавярні Кронэра. Я паявіўся ў гэтым горадзе ў дзень, калі мне споўнілася дваццаць дзесяць год; гэта была вераснёвая раніца. Рамізніцкія кляchy пільнавалі сваіх дрымотных гаспадароў; гатэльныя служжкі ў фіялетавых ліўрэях гатэля "Прынц Генрых" валачылі валізы ўслед за гасцямі на вакзал; падымаліся салідныя краты на вокнах банкаў, укручваючыся з паважным бразгатаннем у адмысловыя барабаны; галубы, прадаўцы газет; уланы — цэлы эскадрон якраз праезджаў перад вокнамі гатэля; ротмістр памахаў рукой жанчыне ў ружова-чырвоным капелюшы; яна стаяла на балконе з тварам, прыкрытым вэлюмам; паветраны пацалунак быў пасланы ў адказ; плямканне падковаў па брукаванцы; гукі арганаў з адчыненых дзвярэй сабора Святога Севярына.

Я моцна хваліваўся; выцягнуўшы з кішэні план горада, я разгарнуў яго і пачаў разглядзець чырвоны паўкруг, які я намаляваў алоўкам вакол вакзала; пяць чорных крыжыкаў паказвалі сабор і чатыры меншыя касцёлы; я падняў вочы, выглядзеў у ранішній імгле чатыры вежы: пятай, сабора Святога Севярина, мне шукаць было не трэба, яна стаяла якраз перада мною; вялізны ценъ, што падаў ад яе, прымусіў мяне задрыжаць; я зноў апусціў вочы да плана: усё супадала; жоўты крыжык абазначаў дом, дзе я наняў кватэру і кабінет, заплаціўшы за паўгода наперад: Модэстгасэ, 7 — паміж Святым Севярынам і Мадэставай брамай; гэта, мусіць, было там, справа, дзе якраз група царкоўных служжкаў пераходзіла на другі бок вуліцы. Ён меў адзін кіламетр радыуса — паўкруг, што я накрэсліў вакол вакзала: унутры гэтага паўкуруга жыла жанчына, з якой я збіраўся ажаніцца; я яе не знаю, не ведаў, як яе завуць; я ведаў толькі, што яна — з сям'і патрыцыяў, пра якіх мне расказваў мой бацька: ён служыў тут тры гады ва ўланскім палку і вярнуўся з нянявісцю ў сэрцы, з нянявісцю да коней і афіцэрэй; да гэтай нянявісці я ставіўся з павагай, хоць і не падзяляў яе; я быў рады, што бацька не дажыў да таго дня, калі я сам зрабіўся афіцэрам: лейтэнантам-сапёрам у запасе; я смяяўся, я не раз смяяўся тae раніцы, пяцьдзесят адзін год таму; я ведаў, што вазьму сабе жонку з аднаго з тых дамоў, што ў яе будзе прозвішча Бродэм альбо Кузэніус, Кільб альбо Фэрфэ; ёй павінна было споўніцца дзесятнаццаць, і якраз цяпер, менавіта цяпер яна вярталася з ранішніе імши дадому; пакінуўшы малітоўнік у пярэднім пакоі, яна заходзіла да бацькі якраз у адпаведную хвілю, каб атрымаць ад яго пацалунак у лоб — першым ягоны грымотны бас пачне аддаляцца праз калідор і сенцы ў напрамку канторы; яна снедала кавалкам хлеба з мёдам, выпівала філіжанку кавы; "Не, не, мама, дзякую. Яйка не трэба!" — і яна чытала мацеры пра дні чарговых баляў. Ці дазволяць ёй пайсці на ўніверсітэцкі баль? Дазволяць.

Самае позняе пад час універсітэцкага балю 6 студзеня я буду ведаць, з каторай я захачу ажаніцца, я буду танцеваць з ёю; я хацеў быць з ёю добры, какаць яе, а яна мела нарадзіць мне дзяцей: пяць, шэсць, сем; дзеци будуць жаніцца, выходзіць замуж, падораць мне ўнукаў: пяць, шэсць, сем разоў па сем; і, прыслухоўваючыся да плямкання падковаў, што ўсё аддалялася ад мяне, я ўжо бачыў грамаду сваіх унукаў, бачыў сябе восьмідзесяцігадовым патрыярхам, што верхаводзіць запачаткованым сабою родам, — святы дня нараджэння, хаўтуры, срэбраныя і залатыя вяселлі, хрысціны; немаўляты, якіх кладуць у мае старэчыя руکі, праўнуکі, я буду

любіць іх, як і маіх маладых і прыгожых нявестак, якіх буду запрашаць на сняданні, якім буду дарыць кветкі і цукеркі, адэкалоны і карціны; я ведаў пра ўсё гэта, калі стаяў там, і быў гатовы выйсці на танец.

Я паглядзеў услед служку, які вёз на вазку мае рэчы ў дом нумар 7 па Модэстгасэ: кош з замком, у якім ляжалі мая бялізна і мае эскізы; а таксама скураны чамаданчык з паперамі, документы і гроши: чатырыста залатых манет, чисты заробак пасля дванаццацігадовай працы на будоўлях у вясковых прадпрымальнікаў, у бюро сярэдненікіх архітэктараў; я рысаваў, праектаваў і будаваў рабочыя пасёлкі, прамысловыя будынкі, цэрквы, школы, прафсаюзныя сядзібы, пералапачваў каштарысы, прабіваўся праз напышлівія моўныя звароты ў асобных пунктах – а драўляны паркет у рызніцы павінен быць выкананы з найлепшай, без адзінага сучка, драўніны; на выраб ліштваў мае быць выбраны найлепшы матэрыял.

Я ведаю, што, стоячы там, каля вакзала, я смяяўся, але дагэтуль не ведаю, з чаго ці з якой прычыны; упэйнены я быў у адным: смех мой вынікаў не з адной радасці; былі ў ім кіны, здзек – можа, нават зласлівасць; але я ніколі не ведаў, колькі чаго было ў гэтым смеху; я думаў пра мулкія лаўкі, на якіх сядзеў на занятках вячэрніх курсаў, дзе я працягваў адукавацца: вучыў арыфметыку, матэматыку, вывучаў рысунак, навуку рамёстваў, танцы, плаванне; у якасці лейтэнанта-сапёра запасу восьмага Кобленцкага батальёна я сядзеў на мысе Дойчес-Эк, а воды Рэйна здаваліся мне гэткімі ж пратухлымі, як воды Мозэля; я жыў па чарзе ў дваццаці трох мэбліванных пакоях, спакушаў дачок гаспадароў кватэр, і яны мяне спакушалі; басанож я шмыгаў па калідорах з застаялым пахам, каб прымаць і аддаваць пяшчоту – і тую, што за апошнім мяжою, таксама; хоць яна заўсёды аказвалася фальшывай манетай; прыгадваліся вада з лавандую і распушчаныя валасы; а ў жахлівых каморках, дзе на пазелянелых шклянных сподках псоваліся плады, якія ніколі нельга было чапаць, гучалі суровыя слова: «нягоднік», "гонар", «цнатлівасць», і там ужо лавандаю не пахла; з жахам я прачытваў сваю будучыню не ў тварах пазбаўленых цнатлівасці дачок, а ў тварах матаў, на якіх было напісаны тое, што мяне чакала. Я не быў нягоднікам: шлюбу ніводнай не абязцаў і не хацеў правесці сваё жыццё ў каморках, дзе на пазелянелых шклянных сподках псоваліся плады, якія ніколі нельга было чапаць.

Па вяртанні з вячэрніх курсаў я працягваў рысаваць, лічыць і рысаваць ад паловы на дзвеяную да дванаццатай, маліваць анёлаў і дрэвы, аблогі хмар і цэрквы, капліцы – у гатычным, раманскім, барочным, бідэрмаераўскім стылі, у стылі ракако – і, калі ласка, у сучасным стылі таксама: доўгавалосыя жанкі, чые адхойленыя твары луналі над дзвярамі дамоў, а распушчаныя валасы ападалі з абодвух бакоў уважа, нібы заслоны; дакладна над сярэдзінай дзвярэй быў строгі прабор; калі ласка: у тыя запоўненыя працай гадзіны гаспадарскія дочки, знуджаныя без кахання, прыносілі мне слабую гарбату альбо слабы ліманад, правакавалі мяне да любошчаў, якія ім здаваліся смельмі; а я рысаваў далей, перш за ўсё дэталі, бо ведаў, што яны – хто былі гэтыя "яны"? – найлягчэй давалі сябе падкупіць дэталямі: клямкамі, дэкаратыўнымі кратамі, божымі авечкамі, пеліканамі, якарамі і крыжамі, па якіх з шыпеннем, звіваючыся, паўзлі ўгору – і не маглі ўзпаўзі вышэй змеі.

Захавалася таксама ў маёй памяці хітрасць, якую занадта часта ўжываў мой апошні шэф Домгрэве: у найважнейшай хвілі ён нібы знарок выпускаў з рук ружанец; калі пад час агледзін месца набожныя сяляне горда паказвалі ўчастак, што быў вызначаны ім пад будоўлю царквы, калі поўныя прастадушнай цноты члены ўправы царкоўнай абшчыны абвяшчалі пра намер

пабудаваць новую святыню – трэба было разам з дробнымі грашымі, гадзінікам альбо цыгарэставымі абцужкамі выцягнуць з кішэні ружанець, даць яму ўпасці, а потым са збянтэжаным выглядам падняць з зямлі; гэта ніколі не магло рассмяшыць мяне.

– Не, Леанора. Вялікае «А» на папках, скрутках з планамі і каштарысах не абазначае «атрымана». Гэта значыць «Антоні»: абацтва Святога Антонія.

Ціха ступаючы па падлозе, яна рабіла сваімі далікатнымі рукамі парадак, які стары Фэмель заўсёды любіў, але ніколі не ўмей падтрымліваць.

Занадта шмат было ўсяго: зашмат даручэнняў, зашмат грошей.

Калі я вар'ят, дык я ім быў ужо тады, калі там, на вакзальнай плошчы, правяраў, ці ёсьць у кішэнях дробныя гроши, маленькі нататнік, зялёны футаральчык з алоўкамі, ці добра завязаны мой аксамітны гальштук; калі я абмацваў брылі свайго чорнага мастакоўскага капелюша, абмацваў адно і другое крысо пінжака ў майм гарнітуры – адзінай, якую я меў, прыстойнай вонратцы, што засталася мне ў спадчыну ад дзядзькі Марзіля, настаўніка, які памёр яшчэ малады ад сухотаў; ужо аброс мохам надмагільны камень у Мэзе, дзе ён, дваццацігадовы, стаяў з дырыжорскай палачкай перад касцельным хорам, дзе ўбіваў у галовы сялянскім дзецям патройнае правіла, дзе вечарамі ў сутонні рабіў пракодкі па сцежках уздоўж багністага балота, марачы пра дзявочыя губы, пра хлеб, віно і пра славу, якую яму павінны былі здабыць удалыя вершы; мары на сцежках каля балота доўжыліся два гады, аж пакуль паток крыві не заліў іх і не панёс да цёмных берагоў; засталіся па ім вершы ў сыштку на чвэрць аркуша, чорны гарнітур, у спадчыну хроснаму, дзве залатыя манеты і на зялёной фіранцы ў школъным класе крывавая пляма, якую не здолела вывесці жонка ягонага настаўніка; песня, якую праспявалі дзіцячыя вусны над магілай галоднага настаўніка: "Вежы, скажыце, куды адляцела саколка?"

Я зноў азірнуўся ў бок вакзала; яшчэ раз убачыў плакат, што вісеў над білетнаю касай, каб яго маглі лепш разгледзець навабранцы: "Тым, хто служыць у войску, раім набыць правераную ва ўжытку на працягу доўгага часу натуральную споднюю бялізну сістэмы доктара Густава Егера, бялізну з натуральнай тканіны «Палас», запатэнтаваную ва ўсіх цывілізаваных краінах, і арыгінальную рэфармаваную споднюю бялізну сістэмы доктара Лямана". Надышоў час пачынаць свой танец.

Я перайшоў цераз трамвайныя рэйкі, прамінуў гатэль "Прынц Генрых" і Модэстгасэ і на хвілю завагаўся, перш чым пераступіць парог кавярні Кронэра: шкляныя дзвёры, знутры занавешаныя зялёным шоўкам, паказалі мне маё ablіcha: я быў драбнаваты, малаваты ростам, выглядаў як нешта сярэдняе паміж равінам і акторам-цыганам – чорнавалосы і апрануты ў чорнае, з неакрэсленым адценнем вясковасці на твары; я зноў засмяяўся і адчыніў дзвёры; афіцыянты якраз пачыналі расстаўляць на сталах вазоны з белымі гваздзікамі; яны папраўлялі карткі з меню ў зялёных вокладках; кельнеры ў зялёных хвартухах, чорных жылетах, белых кашулях з белымі гальштукамі; дзве маладыя дзяўчыны, адна бландзінка з ружовым тварам, другая – цёмнавалосая і бледная, раскладалі ў буфеце печыва, бісквіты, падпраўлялі крэмавыя фігуркі, адчышчалі да бляску срэбраныя лапаткі для пірожных. Гасцей не было, а чысціня панавала, як у лякарні перад візітам галоўурача; балет кельнераў, сярод якога я рухаўся лёгкімі крокамі, нібы саліст; статысты і дэкарацыі чакалі мяне; гэта была дрэсіроўка, прытым дасканалая, і мне падабалася тое, як тры кельнеры ішлі да століка, робячы строга акрэсленыя рухі: сальнічка, вазон, лёгкім жэстам папраўленая картка, якая відавочна павінна была ляжаць

пад пэўным вуглом адносна сальніцы; папяльнічка, снежна-белая парцаляна з залатой аблядоўкаю; добра; гэта мне падабалася; я быў прыемна ўражаны; гэта быў сапраўдны горад, ні ў адным закутку, дзе мне дагэтуль даводзілася тырчаць, нічога такога не было.

Я пайшоў да крайняга левага кута залы, кінуў на крэсла капялюш, побач з ім – нататнік і футаральчык з алоўкамі; потым сеў; кельнеры між тым вярталіся з кухні, бясшумна падпіхваючи перад сабою чайнія столікі, пачалі расстаўляць бутэлечкі з прыправамі, прычапляючы газетатрымальнікі; я разгарнуў свой нататнік, перачытаў – які ўжо раз? – газетную выразку, наклееную на франтыспісе вокладкі: "Адкрыты конкурс на пабудову новага абацтва бенедыктынцаў, у даліне Кіса, паміж паселішчамі Штэлінгер-Гротэ і Гёрлінгер-Штуль, на адлегласці прыкладна 2 км ад сяла Кіслінген; у конкурсе можа ўзяць удзел кожны архітэктар, які адчувае, што здольны да гэтага. Умовы конкурсу можна атрымаць пасля ўнісення сумы 50 (пяцьдзесят) марак у натарыяльную канцылярию доктара Кільба; Модэстгасэ, 8. Апошні тэрмін надаслання праектаў: панядзелак, 30 верасня 1907 г., 12-я гадзіна дня".

Я пералазіў цераз гурбы сухога муравальнага раствору, паміж прызмамі навюткай цэглы, правяраў яе на якасць абпалівання, абмінаў цэльныя горы базальтавых камлыгай, з якіх рабіліся дзвярныя і аконныя каробкі; на калашыны маіх штаноў паналіпалі камякі гразі, на жылеце былі плямы вапны; тут, на будоўлі, раз-пораз чуліся моцныя слоўцы; ці камяні для мазаікі, якая мне была патрэбная для выявы божае авечкі, усё яшчэ ніяк не прывезлі? Выбух гневу, сварка; крэдыты былі спыненыя, а потым зноў пачалі паступаць; майстры стаялі ў чацвер па абедзе ў чарзе каля маёй будкі, выдаваліся гроши за пятніцу; а ўвечары, змораны, я сядаваў у Кіслінгене ў праз меру напалены вагон другога класа пасажырскага цягніка, валіўся ў мяккае крэсла; цягнік валачыўся ў цемры праз сумныя абшары сялянскіх бурачных палёў, праваднік сонным голасам выкryквав назвы станцый: «Дэнклінген», «Додрынген», «Кольбінген», «Шаклінген»; бурты буракоў, у цемры шэрыя, нібы горы чалавечых чарапоў, ляжалі на пагрузачных пляцоўках, гатовыя пад пагрузку; і далей цягнуліся і цягнуліся бурачныя палі; на вакзале я валіўся ў каламажку, а дома – у абдымкі жонкі, якая цалавала мяне і пяшчотна праводзіла пальцамі па маіх стомленых павеках, з гордасцю дакраналася да слядоў раствору, што ўпрыгожвалі мае рукавы; я піў каву; паклаўшы галаву ёй на калені, курыў доўгачаканую цыгару – шэсцьдзесят фенігаў штука – і апавядаў ёй пра муляраў ды іх моцныя слоўцы; з імі трэба было толькі бліжэй пазнаёміцца, яны не былі злыя: можа, крыху грубаватыя, крыху занадта чырвоныя; але я ўмеў абыходзіцца з імі; час ад часу ім трэба было паставіць скрыню піва, расказаць ім на дыялекце адну-другую показку; і толькі ніколі не ныць, бо тады яны вывернуць табе пад ногі цэлую скрыню раствору – гэтак, як яны падстроілі, калі прыехаў упаўнаважаны па будаўніцтве ад архібіскупа; альбо скінуць з высокага рыштавання бэльку – так, як яны ўчынілі пад час візіту ўрадавага прадстаўніка: агромністая бэлька разляцелася на кавалкі перад самымі яго нагамі. "Ты думаеш, любая, я не ведаю, што гэта я залежу ад іх, а не яны ад мяне; цяпер, калі гэтулькі ўсяго будуецца паўсяды? І, вядома, яны чырвоныя, чаму ім не быць такімі? Сamaе галоўнае, што яны ўмеюць мураваць, дапамагаюць мне ўкладвацца ў мае тэрміны; калі я з камісіямі падымаюся на рыштаванні, досьць аднаго разу падміргнуць ім – і дзівосы робяцца".

– Дзень добры пану. Вам снеданне?

— Калі ласка, — адказаў я і адмоўна затрос галавой, калі кельнер падсунуў мне бліжэй картку з меню; я падняў угому аловак і гучна вымавіў усе па чарзе пункты майго заказу — так, нібы я ўсё сваё жыццё ніяк іначай не снедаў: — Кубак кавы, але, калі ласка, не менш як трох філіжанкі, падсмажаны хлеб, два кавалкі жытняга, масла, апельсінавы мармелад, варанае яйка і сыр з папрыкаю.

— Сыр з папрыкаю?

— Але. Смятанкавы сыр, прыпраўлены папрыкаю.

— Вельмі добра.

Зялёная кельнерава постаць бясшумна паплыла па зялёнym дыване, паўз засланыя зялёнymi абрусамі сталы — і прагучала першая рэпліка: статысты былі добра вымуштраваныя, а я быў добрым рэжысёрам.

— Сыр з папрыкаю? — спытаў кухар з-за акенца.

— Менавіта, — адказаў кельнер, — смятанкавы сыр.

— Спытай у гэтага пана, колькі папрыкі яму трэба да сыру?

Я якраз пачаў рабіць накід вакзальнага фасада, упэўненымі штрыхамі рысаваў на цнатліва-чыстай паперы абрывы вокнаў, калі вярнуўся афіцыянт. Ён вычакаў, пакуль я падняў галаву, і, здзіўлены, адараў аловак ад паперы.

— Дазвольце запытатца, у якой прапорцыі змешваець сыр з папрыкаю?

— Сорак пяць грамаў сыру, напарстак папрыкі — добра перамяшаць... і, паслухайце, пане кельнер, я буду снедаць тут і заўтра, і паслязаўтра, і праз трох дні, праз трох тыдні, праз трох месяцы і трох гады — вы чуеце мяне? І заўсёды ў гэтую пару, каля дзесятак.

— Слухаю пана.

Гэта было тое, чаго я дамагаўся, — і спрацавала ўсё дакладна. Пазней мяне нярэдка нават браў страх, бо мае намеры здзяйсняліся гэтак дакладна і ніколі не адбывалася нічога непрадбачанага; праз два дні я ўжо быў "пан, які есць сыр з папрыкаю", праз тыдзень — "той малады мастак, што заўсёды каля дзесятак прыходзіць снедаць", а праз трох тыдні — "пан Фэмель, малады архітэктар, які працуе над вялікім праектам".

— Так, так, дзіцятка, усё гэта датычыць абацтва Святога Антонія; гэта цягнецца шмат гадоў, Леанора, — дзесяцігоддзі, аж да сённяшняга дня; рамонты, пашырэнне забудовы, а пасля тысяча дзесяцьсот сорак пятага адбудова паводле старых планаў; абацтва Святога Антонія адно зойме цэлую паліцу. Ваша праўда, тут бы не пашкодзіў вентылятар; сёння горача; не, дзякую, не хачу сядаць.

У рамах з пераменнымі малюнкамі відаць блакітнае паўднёвае неба дня 6 верасня 1958 года, профіль лініі дахаў; цяпер зноў без пярэрваў; вялікія кубкі з чаем на рознакаляровых сталах на тэрасах; жанчыны ў шэзлонгах, што лена выцягнуліся на сонцы; вакзал, што віруе адпачынкоўцамі — можа, праз гэта стары Фэмель дарэмна чакаў сваю ўнучку Рут? Мажліва, яна з'ехала, адклаўшы ўбок "Падступнасць і каханне"? Ён

асцярожна прамакнуў насоўкаю пот на лбे, ніколі яго надта не дапякалі ні спёка, ні сцюжа; паблізу ад правага рога зменнай рамы Гоэнцолерны ўсё яшчэ імчалі на бронзавых клячах у напрамку захаду, неадменна, ужо сорак восем гадоў – і той, найвышэйшы ваявода, таксама; і нахіл ягонай галавы па-ранейшаму сведчыў пра яго фатальную пыху; тады, пры століку кавярні Кронэра, калі кельнер нёс мне сыр з папрыкаю, я, усміхаючыся, рысаваў цокаль, на якім яшчэ не было помніка; я заўсёды быў такі ўпэўнены ў будучыні, што сучаснасць здавалася мне закончанай мінуўшчынай – было гэта першае маё снеданне ў Кронэравай кавярні ці ўжо трохтысячнае? Дзень пры дні ў кавярні Кронэра а дзеятай пры снеданні; толькі адно магло перашкодзіць у гэтым – вышэйшая ўлада: калі мой найвышэйшы ваявода паклікаў мяне пад свае баявыя харугвы – гэты прыдурак, што ўсё яшчэ імчыць на заход на бронзавай клячы. Сыр з папрыкаю? Ці еў я гэтую своеасаблівую чырвона-белую масу, якая была нават досьць смачная, першы раз у жыцці, бо прыдумаў яе толькі за гадзіну перад тым, у хуткім цягніку, што ляцеў з поўначы да гэтага горада, – каб надаць свайму цяпер штодзённаму сняданку непаўторны кшталт; ці я ўжо трыццаты раз намазваў гэтую масу на чорны хлеб, пад час, калі кельнер забіраў са стала кілішак для яйка і адсоўваў сподачак з мармеладам?

Увага! Я выцягнуў з кішэні пінжака адзіны надзейны прыбор, які дазваляў мне беспамылкова разбірацца ў гэткіх нечаканых і дакладных мроях: кішэнны каляндарык, абавязкам якога было ў ілжэкраіне фантазіі нагадваць мне пра месца, дзёнь і час; а тады была пятніца, 6 верасня 1907 года, і тое снеданне было майм першым тут; да таго дня я ніколі не снедаў з сапраўднай каваю піў толькі каву са збожжам; ніколі не еў яйка – а толькі аўсянную кашу, прости хлеб з маслам і кавалачак свежага гурка; але міф, які я хацеў стварыць, нарадзіўся ўжо ў хвілі, калі кельнер перапытаў: "Сыр з папрыкаю?"; гэты міф быў адразу зразуметы і пачаў шырыцца там, дзе я хацеў: сярод шырокай публікі. Мне ўжо больш нічога не трэба было рабіць, толькі чакаць, сядзець там да дзесяттай, да паловы на адзінаццатую, пакуль кавярня павольна запаўнялася людзьмі; выпіць бутэльку мінеральнай вады, да яе – кілішак канъяку; сядзець з нататнікам на каленях, з цыгараю ў роце, з алоўкам у руцэ; рысаваць, рысаваць – а тым часам банкіры ў кампаніі паважных кліентаў праходзілі паўз мяне ў канферэнц-залу, кельнеры неслі за імі ўслед на зялёных падносах бутэлькі з віном; заходзілі слугі царквы з замежнымі калегамі, якіх яны вадзілі па саборы Святога Севярына, услайляючы на ламанай лаціне, на ламанай ангельскай альбо італьянской пякноты горада; чыноўнікі з урадавай канцылярыі пацвярджалі свой высокі ранг тым, што могуць дазволіць сабе выпіць тут днём, калі паловы адзінаццатай, філіжанку чорнай кавы і кілішак вішнёўкі; жанчыны, што вярталіся з гародніннага базару з плеценымі скураннымі торбамі, поўнымі капусты, морквы, гарошку і сліў, імкнуліся давесці ўсім яшчэ раз, што яны выхаваныя на добрых гаспадыняў, бо здолелі вытаргаваць у стомленых сялянак свае пакупкі за танна: яны праглыналі тут пірожныя, выпівалі каву, выдаткоўваючы на гэта ў сто разоў болей, чым вытаргавалі; размахваючы лыжачкамі, нібы шаблямі, яны абураўліся ротмістрам, які – "на службе, але ж, на службе!" – зрабіў паветраны пацалунак пэўнай какотцы, што стаяла на балконе – той, з якой – "гэта бачылі, бачылі!" – ён развітаўся толькі а палове шостай раніцы, выйшаўшы з гатэля праз падвазныя дзвёры. Ротмістр ды праз падвазныя дзвёры! Ганьба!

Я разглядаў іх, сваіх статыстаў, і прыслухоўваўся да іхніх слоў; я рысаваў шэрагі крэслаў, шэрагі столікаў і кельнерскі балет; без дваццаті адзінаццаць я запатрабаваў рахунак; сума была меншая, чым я

думаў; я вырашыў паказаць сябе "шчодрым, але ў меру" – пра гэта я недзе вычытаў і падумаў сабе, што гэта добрая формула. Я адчуваў стому, калі выходзіў з кавярні, і мяне праводзілі паклонамі кельнер і служкі; я ўзнагародзіў кельнеравы вусны, ад якіх пачаў існаваць мой міф, дадатковымі пяццюдзесяццю пфенігамі "на чай"; а тыя ўсе вывучалі мяне з ног да галавы, калі я пакідаў кавярню; яны не падазравалі, што я саліст: стройнаю хадою, эластычнымі крокамі я ішоў паміж тых шэрагаў столікаў і крэслай, паказваў ім сваю асобу такою, якою яны хацелі мяне бачыць: мастаком у вялікім чорным капелюшы, чалавекам малога росту, зграбным, якому на выгляд не дасі больш за дваццаць пяць, з неакрэсленым адбіткам вясковасці на твары, але ўпэўненым у сабе. Яшчэ дзесяць пфенігаў хлопцу, які адчыніў перада мною дзвёры.

Усяго паўтары хвіліны дарогі адтуль да гэтага дома – Модэстгасэ, 7. Практыканты, грузавікі, манашкі: рух на вуліцы; ці ў браме дома нумар сем напраўду пахла друкарскай фарбаю? Машыны, нібы карабельныя механізмы, рухалі сваімі жалезнымі часткамі туды-сюды, сюды-туды; будаўнічыя паперы друкаваліся на белай паперы; парцье зняў перада мною шапку: "Пан архітэктар? Рэчы ўжо наверсе". Грошы "на чай", увалхнутыя ў чырвоную лапу. "Заўсёды гатовы служыць вам, пане лейтэнант". Грымаса. "Ага, тут ужо было двое паноў, якія хочуць далучыць Вас да тутэйшага клуба афіцэраў-рэзервістаў".

Я зноў убачыў будучыню выразней за сённяшні дзень, які знікаў недзе ў змроку ў ту самую хвілю, калі ён здзяйсняўся; у мяне перад вачыма паявіўся неахайны парцье, якога абступалі рэпарцёры; буйныя загалоўкі ў газетах: "Малады архітэктар перамог у конкурсে карыфеяў гэтай прафесіі!" Парцье з ахвотай тлумачыць рэпарцёрам: "Ён? Паверце, панове, для яго не існуе нічога, апроч працы. Раніцой а восьмай ходзіць да ціхай імшы ў Святы Севярын, снедае ў Кронэравай кавярні, недзе да паловы адзінаццатай; ад паловы адзінаццатай да пяці выходзіць з рабочага кабінета; нікога не прымае; жыве там наверсе ў сябе – можаце смяяцца, панове – на адным гарохавым супе, які ён сам сабе гатуе; старая маці дасылае яму гарох і сала, нават цыбулю. Ад пятай да шостай праходка па горадзе; з паловы сёмай да паловы восьмай партыя ў більяд у гатэлі "Прынц Генрых", у клубе афіцэраў-рэзервістаў. Дзяўчата? Пра гэта нічога не ведаю. Штопятніцы ўвечары бярэ ўдзел у рэпетыцыях хору "Нямецкай Суполкі Аматараў Спеваў". Кронэравы кельнеры таксама кладуць у кішэнь "на чай" – за інфармацыю.

– Сыр з папрыкай? Вельмі цікава. Нават за снеданнем рысуе як апантаны?

Пазней у думках я часцяком вяртаўся да дня майго прыезду, чуў пошчак капытоў па бруку, бачыў гатэльных служак, як яны перасоўваюць валізы, бачыў жанчыну ў вэлюме і ружовым капелюшы, чытаў плакат: "Тым, хто ідзе ў войска, раю...", слухаў свой смех; з каго я смяяўся, з чаго складаўся гэты смех? Я бачыў іх штораніцы, калі пасля імшы выходзіў па карэспандэнцыю і газеты; бачыў уланаў, што ехалі на пляц да практиканняў у паўночную частку горада; штораніцы прыгадваў няnavісць свайго бацькі да коней і афіцэраў, калі аддаляўся пошчак падковаў: эскадрон уланаў рыхтаваўся да рэпетыцый кавалерыйскіх атак альбо да разведвальных вылазак – імчаў, уздымаючы вялікае воблака пылу; гукі трубы выцікалі слёзы з вачэй ветэранаў, якія спыняліся на вуліцы; але я думай пра бацьку; сэрцы кавалерыстаў, і сэрца парцье таксама, тахкалі часцей; дзяўчата з хустачкамі ператвараліся ў жывыя вобразы, ахалоджалі ў ранішнім паветры грудзі, гатовыя несці суцяшэнне; а ў тую хвілю парцье ўручай мне пасылку ад маці: гарох, сала, цыбулю і

блаславенне; маё сэрца не білася часцей, калі ў мяне перад вачыма праязджаў кавалерыйскі эскадрон.

Я пісаў маці лісты, у якіх заклікаў яе не прыязджаць; я не хацеў далучаць яе да грона статыстаў; пазней, пазней, калі гульня набыла размах, я дазволіў ёй прыехаць; яна была невысокага росту, зграбная і цёмнавалосая, як я; жыщё яе праходзіла паміж могілкамі і касцёлам, а твар і ўся яе посташь падышлі занадта добра да гэтай гульні; яна ніколі не хацела браць у мяне грошай; аднае залатой манеты ў месяц ёй хапала на суп і на хлеб, на дзесяціфенігавае ахвяраванне царкве штонядзелі і аднапфенігавае – у звычайнія дні; "приязджай пазней", пісаў я – але пазней стала запозна: яе магіла з'явілася побач з магіламі бацькі, Шарлоты, Маўрыцыя – ніколі больш не ўбачыла яна таго, чый адрес штотыдзень надпісвала на канверце: "Модэстгасэ, 7. Генрых Фэмель"; мне было боязна перад мудрасцю яе пагляду, перад tym непрадбачаным, што маглі вымавіць яе вусны: "Дзеля чаго? Дзеля грошай ці пашаны; каб служыць Госпаду ці людзям?" Мне было боязна перад катэхізісам яе пытанняў, адказы на якія вымагалі адно што іх пераутварэння ў сцвярджальныя сказы, дзе на канцы стаіцу кропка, а не пытальнік. Я не ведаў, дзеля чаго... Тоё, што я хадзіў у царкву, не было аблюдай, не належала да маёй гульні, хоць магло быць прыпісана ёй; мая гульня пачыналася толькі ў кавярні Кронэра, доўжылася да паловы адзінаццатай, а пасля пятай вечара працягвалася зноў, каб скончыцца а дзесяттай; пра бацьку мне было думаць лягчэй, калі ўланы ўжо зніклі за Мадэставай брамай, а шарманшчыкі пачыкалі ў бок прадмесця; яны хацелі быць там досьць рана, каб зайграць самотным хатнім гаспадыням і пакаёўкам на суцеху: "Дзянніца, дзянніца..."; пад вечар яны вярталіся ў горад, каб вячэрнюю меланхолію размяніць на звонкую манету: "Ганнамарыя, Розмарыя", а на другім баку вуліцы Грэц якраз падвешваў дзіка перад дзвярыма ў краму, свежая кроў цёмнымі кроплямі сцякала на асфальт; абапал дзіка віселі фазаны, курапаткі, зайцы; мяккае пер'е, пакорлівая заячая поўсць аздаблялі вялізнае цела дзіка; штораніцы Грэц вывешваў сваю забітую жывёлу – заўсёды так, каб публіка бачыла іх раны; заечасе бруха, галубіныя грудзі, распаласаваны бок дзіка; кроў павінны былі бачыць усе; фраў Грэц сваімі ружовымя далонямі раскладвала кавалкі пячонкі сярод грудак грыбоў; ікра, пакладзеная на кускі лёду, паблісквала на фоне вялізных скрынак; лангусты, фіялетавыя, як добра абпаленая цэгла, звіваліся, рухаліся, аслеплыя, натыкаючыся на шкло ў широкіх і нізкіх акварыумах, чакалі ўмелых рук гаспадыняў, чакалі сёмага, дзевятага, дзесятага, адзінаццатага верасня 1907 года; толькі восьмага, пятнаццатага і дваццаць другога верасня, у нядзелю, фасад Грэцавай крамы не быў у крыві, бачыў я забітую жывёлу і ў 1908, і ў 1909 гадах – толькі ў гадах, калі панавала найвышэйшая сіла, яе не было, – а так я бачыў яе заўсёды, пяцьдзесят адзін год запар; бачу яе цяпер, калі апоўдні ў суботу ўмелыя руکі гаспадыняў вышукваюць астатнія прысмакі да нядзельнага абеду.

— Слушна, Леанора, Вы прачыталі слушна: першы мой ганарап быў сто пяцьдзесят тысяч марак. Няма даты? Гэта было, напэўна, у жніўні 1908 года. Безумоўна, так, гэта быў жнівень 1908 года. Вы яшчэ ніколі не елі дзіковага мяса? І нічога не страцілі, калі Вы давяраеце майму густу. Я ніколі яго не любіў. Згатуйце, Леанора, крыху кавы, калі ласка; змахніце гэты пыл зверху ды купіце сабе пірожнае, якое Вам падабаецца. Лухта, ад гэтага не таўсцеюць, не верце ўсякім балбатунам. Сапраўды, гэта было ў 1913 годзе – дамок для пана Кольгера, кельнера з Кронэравай кавярні. Не, ганарапу я не браў.

Колькі разоў я снедаў у Кронэрэвай кавярні? Дзесяць тысяч, дваццаць тысяч? Я ніколі не лічыў; кожны дзень хадзіў туды, апрач тых дзён, калі гэтаму перашкаджала найвышэйшая сіла.

Я бачыў, як насоўвалася найвышэйшая сіла; стоячи на tym баку вуліцы, на тэрасе дома нумар восем, скаваўшыся за альтанкаю, я глядзеў уніз на вуліцу, бачыў, як яны рушылі ў напрамку вакзала, чуў, як незлічоныя глоткі співаюць "Варту на Рэйне", выкрываюць імя прыдурка, які і сёння там на бронзавай клячы імчыць на заход; да іхніх шапак, цыліндраў, капелюшоў былі прышпіленыя кветкі, кветкі віднеліся і ў пятліцах; у маленъкіх скрутках гэтая людзі неслі пад пахаю нармальную споднюю бялізну сістэмы прафесара Густава Егера; іхняя гамонка ўзнімалася, даходзіла аж сюды, дзе стаяў я; і нават прастыуткі з гандлёвых радоў паадсылалі сваіх кліентаў на мабілізацыйныя пункты — са скруткамі асабліва якаснай цёплай бялізны пад пахаю, — а я дарэмна чакаў, што ўва мне абудзіцца хвала ячуцца, якія я мог бы падзяліць з tymі, што ўнізе, я адчуваў сябе пустым, самотным, нічога не вартым, няздолным да энтузіязму і не ведаў, чаму я няздолны да яго; я ніколі над гэтым не задумваўся, успамінаў пра сваю сапёрскую форму, прапахлую нафталінам, якая была на мне ўсё яшчэ добрая, хоць шылі яе, калі мне было дваццаць, а я між tym дажыў да трыццяці шасці; у мяне была толькі надзея, што не спатрэбіцца надзяваць яе; хацелася заставацца салістам, а не пераходзіць у статысты; яны ўсе з'ехалі з глузду — тыя, што ішлі там, гарлаучы песні, да вакзала; на тых, хто не мог выйсці разам з імі, глядзелі са шкадобай, і яны адчувалі сябе ахвярамі, бо не маглі там ісці, я быў гатовы лічыць сябе ахвярай і не стаў бы праз гэта шкадаваць. Дома, унізе, у хаце, плакала мая цешча, бо яе сыны ўжо з першай партыяй паехалі на таварную станцыю, дзе грузілі коней; гордыя ўланы, якіх мая цешча аплаквала гордымі слязамі; я стаяў за альтанкаю, яшчэ цвілі гліцыні, чуў, як унізе мой чатырохгадовы сын напявае: "Мне патрэбны карабін, мне патрэбны карабін...", і я павінен быў бы сысці ўнізе і адлупцаваць яго ў прысутнасці маёй гордай цешчы; але я дазволіў яму співаць, гуляць з уланскім ківерам, што яму падарылі ягоныя дзядзькі, дазволіў яму цягаць за сабою шаблю і выкрываць: "Француз капут! Інглішмэн капут! Рус капут!" І я ўспрыняў зусім спакойна слова каменданта гарнізона:

— Мне вельмі прыкра, Фэмель, што мы гэтым разам не можам абысціся без Вас, што Вы не можаце ўзяць удзел ва ўсім, але радзімэ таксама патрэбныя людзі, патрэбныя якраз такія людзі, як Вы.

Я займаўся будаўніцтвам казармаў, фартоў, лазарэтаў; ноччу ў сваім лейтэнантскім мундзіры я кантраляваў пасты на мосце; немаладыя ўжо камерсанты ў яфрэйтарскім рангу, банкіры — простыя салдаты — рупліва аддавалі мне чэсць, калі я падымалася на мост па сходах і ў святле кішэннага ліхтарыка бачыў непрыстойныя малюнкі, накрэмзаныя на пясчаніку падлеткамі, што вярталіся дамоў пасля купання; каля ўвахода на мост пахла мужчынскасцю ў самым яе пачатку. Дзесьці вісела шыльда: "Міхаэліс — вугаль, кокс, брыкеты", а намаліваная рука паказвала дарогу да сховішча тавару Міхаэліса; і я цешыўся са сваёй іроніі, сваёй вышэйшасці, калі унтэр-афіцэр Грэц дакладваў мне: "Пост пры мосце: унтэр-афіцэр і шэсць чалавек; ніякіх здарэнняў..." і рабіў жэст рукою, які, здаецца, я бачыў у тэатральных камедыях; я казаў: "Вольна!", распісваўся ў каравульной кнізе, ішоў дадому, пакідаў на вешаку каску і шаблю, ішоў у пакой, дзе сядзела Ёганна, клаў галаву ёй на калені, выкурваў цыгару і нічога не казаў; яна таксама не казала нічога, толькі вяртала Грэцу паштэты з гусінае пячонкі; калі ж абат Святога Антонія

дасылаў нам хлеб, масла і мёд, яна раздавала іх іншым; я нічога на гэта не казаў і ўсё яшчэ атрымліваў сняданак у Кронэравай кавярні: сыр з папрыкай дзве тысячи чатырохсоты раз; я па-ранейшаму даваў кельнеру пяцьдзесят пфенігаў на чай, хоць ён не хацеў браць грошай і настойваў на тым, каб заплаціць мне ганарап за праект ягонага дома.

Ёганна вымавіла тое, пра што я думаў; яна не піла шампанскага пад час прыёму ў каменданта гарнізона, не ела паштэту з заечага мяса і адмаўляла ўсім, хто запрашаў яе да танцаў; яна вымавіла ўголос:

"Найяснейшы дурань..." – і здарылася так, як быццам у казіно каля Вільгельмавага рова запанавала ледніковая эпоха; у поўной цішы Ёганна паўтарыла: "Найяснейшы дурань..." Там былі генерал, палкоўнік, маёры – усе з жонкамі, я – толькі што выпечаны обер-лейтэнант, упаўнаважаны па будаўніцтве ўмацаванняў; ледніковая эпоха запанавала ў казіно каля Вільгельмавага рова; аднаму маладзенькаму харунжаму прыйшла ў галаву думка натхніць аркестр на вальс; я ўзяў Ёганну пад руку, павёў да каламажкі; была цудоўная восеньская ноч; шэрыя калоны маршыравалі да прыгарадных станцый; ніякіх здарэнняў.

Суд гонару. Ніхто не наважваўся паўтарыць слова Ёганны; гэткіх блузнерстваў не фіксавалі нават у пратаколах: яго вялікасць – найяснейшы дурань... ніхто б не наважыўся напісаць такога; яны казалі толькі: "Тое, што сказала Вашая малジョンка..." – а я казаў: "Тое, што сказала мая жонка..." – і не казаў тое, што я павінен быў бы казаць, што я згодзен з ёю; я гаварыў толькі: "Яна цяжарная, панове; два месяцы засталося; страціла двух братоў ротмістра Кільба і харунжага Кільба – абодвух у той самы дзень; у яе памерла дачушка ў 1909 годзе" – а я ж ведаў, што павінен быў сказаць: "Я, паны, згодзен з ёй", мне было вядома, што кпіць – гэта замала, што гэтага заўсёды будзе замала.

– Не, Леанора, гэтага скрутка распакоўваць не трэба; тое, што ў ім ёсьць, мае толькі пачуццёвую вартасць; ён лёгкі, але каштоўны: гэта корак ад бутэлькі. Дзякую за каву; калі ласка, пастаўце філіжанку на падваконне; я дарэмна чакаю, чакаю сваю ўнучку, якая звычайна ў гэты час робіць хатнія заданні там, на тэррасе; я забываўся, што канікулы яшчэ не скончыліся; паглядзіце, адсюль можна зазірнуць у вокны Вашага рабочага пакоя, Вас таксама я часам бачу за вашым пісьмовым столом... і Вашыя прыгожыя валасы. Чаму раптам задрыжала філіжанка, зазвінела, нібы ад грукату друкавальных машин; ці ўжо скончыўся перапынак на абед, ці былі ўжо звышурочныя гадзіны, ці будаўнічыя дакументы на белай паперы і пасля полуудню друкаваліся і ў суботу?

Немагчыма злічыць тыя раніцы, калі я чуў тое дрыжанне, калі, абапёршыся локцямі аб падваконне, глядзеў я з гэтага месца на вуліцу, на светлыя валасы, пах якіх я ведаў ад ранішняе імшы; занадта моцнае сваім пахам мыла заглушыла б прыгожыя валасы; правільнасць тут замяніла парфумы. Я ішоў следам за ёю, калі яна пасля імшы без чвэрці дзвесяць ішла каля Грэцавай крамы, а пасля ўваходзіла ў дом нумар восем. У жоўты дном з надпісам: "Д-р Кільб, натарыус". Я назіраў за ёю, чакаючы ў дворніцкім пакоі сваіх газет; святло спадала на яе, на яе мілы твар, крыху спанатраны ў службе справядлівасці: яна адчыняла дзвёры канторы, аканіцы, пасля выстаўляла шыфры сейфаў, адчыняла сталёвые дзвёры, якія, здавалася, маглі расціснуць яе; яна правярала змесціва сейфа, а я мог праз вузкі завулак Модэстгасэ заглядаць у сейф і бачыць на верхній паліцы старанна выведзены на кардоннай шыльдачцы надпіс: "Праект абацтва Святога Антонія". Там ляжалі ўжо трох вялікія пакеты з пячаткамі, што выглядалі, нібы раны. Толькі трох пакеты, і кожнае дзіця ведала

прозвішчы тых, хто дасылаў паперы да іх: Брэмокель, Грумпэтэр і Волерзайн. Брэмокель, дойлід трышаці сямі неагатычніх цэркваў, семнаццаці капліц і дваццаці аднаго будынка кляштараў і лякарняў; Грумпэтэр, стваральнік толькі трышаці трох неараманскіх касцёлаў, толькі дванаццаці капліц і васемнаццаці лякарняў; трэці пакет, дасланы Волерзайнам, які пабудаваў толькі дзесятнаццаць цэркваў, толькі дзве капліцы, толькі чатыры бальніцы, але затое меў у сваім актыве сапраўдны сабор.

— Ці чыталі Вы, пан лейтэнант, абвестку ў "Ды Вахт"? — спытаў парцье, і я прачытаў над ягоным зарагавелым пальцам радкі, якія ён мне паказаў: "Сёння апошні тэрмін надаслання праектаў абацтва Святога Антонія. Ці ў нашых маладых архітэктараў бракуе адвалі?" Я засмяяўся, згарнуў газету ў трубку і пайшоў на сняданне ў Кронэраву кавярню; кельнеравы слова, сказанныя кухару праз аkenца кухні, прагучалі нібы старажытная, завучаная на працягу стагоддзяў літургіі: "Снеданне пану архітэктару Фэмелю, як звычайна". Хатнія гаспадыні, божыя служкі, банкіры — гоман галасоў каля паловы на адзінаццатую. Нататнік з выявамі авечак, змеяў, пеліканоў; пяцьдзесят фенігаў кельнеру на чай; дзесяць — гатэльнаму служкі, усмешка прыдзверніка, калі я даваў яму ў руку шторанішнюю цыгару, прымяючи ад яго пошту. Потым я стаяў тут, адчуваючи локцямі дрыжанне друкарскіх машын, бачыў унізе, у Кільбавай канторы, вучня, які пад самым акном вадзіў нажом для паперы. Я ўскрыў допіс, уручаны мне прыдзвернікам: "...У нас ёсьць магчымасць ад сённяшняга дня прапанаваць Вам месца галоўнага праекціроўшчыка; калі гэта будзе адпавядыць Вашаму жаданню. Мы будзем ставіцца да Вас як да члена сям'і; гарантуюм зычлівия адносіны з боку тутэйшага грамадства. Шырокія магчымасці кантактаў і адпачынку..." Гэтак мяне прываблівалі кампаніяй мілых дачок архітэктара, ладнымі бяседамі за горадам, пад час якіх маладыя людзі ў круглых капелюшах на ўскрайку лесу наліваюць сабе піва з бочак, а маладзенькія дзяўчата распакоўваюць бутэрброды і частуюць усіх; пасля можна рызыкнуць запрасіць якую-небудзь з іх патанцеваць на свежаскошаным лузе, калі маткі, што са страхам пералічваюць гады сваіх дачок, пляскаюць у ладкі, захопленыя гэткай грацыёзнасцю; а калі ўсе выпраўляюцца на праходку па лесе, праводзіць паненак пад рукі, бо яны любяць спатыкацца аб карані дрэваў; а калі надарыщца выпадак — бо адлегласці ў лясной цемры неўпрымет павялічваюцца, — дык пацалаваць паненку ў ручку, у шчаку, у плячо; а па дарозе дадому, у сутонні, праз ціхія лугі, на якія выбягаюць з лесу сарны, як бы наўмысна дзеля гэтага замоўленыя, калі пачынаюць гучаць спевы, пералітаючы ад брычкі да брычкі, — тады ўжо можна шэптам прызначыцца, што ў цябе трапіла Амурава страла. І несліся дадому спакутаваныя сэрцы, параненія душы.

І я напісаў ветлівы адказ: "...дазволю сабе вярнуцца да Вашай ласкавай прапановы пасля заканчэння маёй прыватнай вучобы, якая змушае мяне яшчэ пэўны час заставацца ў горадзе...", заклеіў канверт, прыляпіў марку, вярнуўся да свайго акна і зірнуў уніз, на Модэстгасэ; ножык для паперы пабліскваў, нібы штык; калі хлопец-вучань пачынаў рабіць усё хутчэй, два гатэльныя служкі грузілі дзіка на рачны вазок; я пакаштую ягонага мяса ўвечары, пад час супольнай вячэры "Нямецкіхamatараў спеваў", буду змушаны слухаць іх жарты, а яны не будуць цяміць, што я смяяўся зусім не ад іхніх жартаў, а з іх саміх; іх жарты былі мне гэтаксама агідныя, як падліўкі, што падаваліся да страваў; і я смяяўся сваім смехам тут, наверсе, каля свайго акна, і ўсё яшчэ не ведаў, ці я смяяўся ад нянявісці альбо ад пагарды? Я ведаў толькі адно: гэты смех не быў выкліканы радасцю.

Дзяўчата-практыканткі ў Кільбавай краме паставілі грыбы ў белых кошыках побач з забітым дзіком; у гатэлі "Прынц Генрых" кухар ужо ўзважваў прыправы, а ягоныя памочнікі вастрылі нажы; маладыя кельнеры ўсіхалівана папраўлялі перад люстэркамі вузлы на гальштуках, завязаныя дзеля практикі, і пыталіся ў жонак, якія стаялі, скіліўшыся над прасавальнай дошкай – пара, што ўздымалася над пераніцаўанымі штанамі, запаўняла кухню: "Ці павінен я цалаваць біскупаў пярсцёнак, калі надарыща няшчасце яго абслугоўваць?" Хлопец-вучань па-ранейшаму ўзмахваў ножыкам для паперы.

Гадзіна адзінаццатая і пятнаццаць хвілін: я вычысціў свой чорны гарнітур, праверыў вузел аксамітнага шыявіза, насынуў на галаву капялюш, выцягнуў кішэнны каляндaryк, які быў велічынёю не больш за плоскі запалкавы карабок, адгарнуў яго і прачытаў: "30 верасня 1907 г. у 11.30 уручыць Кільбу праект. Запатрабаваць распіску".

Увага! Занадта часта я, складаючы планы на будучыню, выконваў у сваім уяўленні гэту працэдуру: спускаюся долу, пераходжу цераз вуліцу, траляю ў пярэдні пакой канторы:

- Я хацеў асабіста сустрэцца з панам натарыусам.
- У якой справе?
- Я б хацеў перадаць пану натарыусу праект: Конкурс "Абацтва Святога Антонія".

Толькі хлопец-вучань выкажа здзіўленне, перастане вымахваць ножыкам для паперы; пасля, аднак, засаромеўшыся, павернецца зноў тварам да акна, да сваіх фармуляраў, памятаючы наказ: "Сакрэтнасць, найперш сакрэтнасць!" У гэтым доме, дзе ўбоства лічылася за добры густ, дзе на сценах віселі партрэты продкаў, рунных у правасуддзі, дзе чарніліцам было па восемдзесят, а ножыкам для паперы – па сто пяцьдзесят год, – тут пры поўным маўчанні ажыццяўляліся велічэзныя па маштабах гешэфты, тут цэлья гарадскія кварталы мянілі сваіх уладальнікаў, тут заключаліся шлюбныя контракты, у якіх прадугледжваліся штогадовыя сумы на дробныя выдаткі, якія перавышалі пяцігадовы заробак канторскага чыноўніка; але таксама тут натарыяльна пацвярджаўся закладны акт сумленнага шаўца на дзве тысячы марак; захоўваўся тастамент нямоглага пенсіянера, згодна з якім яго ўлюблёны ўнук павінен атрымаць у спадчыну начны столік; тут пад пячаткай таемнасці вяліся справы ўдоў і сіротаў, рабочых і мільянераў – у абліччы лозунга, што вісеў на сцяне: "Правая рука іх поўная дарункаў". Не было прычыны зважаць, калі малады мастак у атрыманым ад дзядзькі ў спадчыну пераніцаўаным чорным гарнітуры прынёс абгорнуты канцылярскай папераю скрутак з эскізамі, мяркуючы, што праз гэта ён можа патурбаваць асабіста пана натарыуса. Кіраўнік канцыляры запячатаў скрутак з планамі, выціснуў на сургучы герб Кільбаў – авечку, у якой з грудзей пырскае струмень крыві; тым часам светлавалосая зграбная з выглядзу дзяўчына пісала распіску: "У панядзелак, 30 верасня 1907 г., у 11.30 раніцы архітэктар пан Генрых Фэмель перадаў..." Ці ў ту ю хвілю, калі яна ўручала мне распіску, яе бледны твар не быў азораны бліскам спазнання? Я быў шчаслівы, што адбылося тое, чаго я не прадбачыў, бо яно даводзіла мне, што час – гэта нешта рэальнае, існае; напраўду ж існаваў гэты дзень, гэта хвіля; тое было даведзена не мною: я і сапраўды спусціўся ўніз па сходах, пасля перайшоў на другі бок вуліцы, зайшоў у пярэдні пакой канторы; тое было даведзена не хлопцам-вучнем, які падняў галаву, а пасля, засаромеўшыся, адварнуўся, памятаючы пра захаванне сакрэтнасці,

тое даведзена было не крывава-чырвонымі ранамі пячатак — тое было даведзена нечаканай мілай усмешкаю дзяўчыны з канцыляры, якая выпрабавальна агледзела мой пераніцаваны гарнітур, а потым, калі я браў з яе рук распіску, шапнула: "Зычу вам шчасця, пане Фэмель". За апошнія чатыры з паловаю тыдні то былі першыя слова, якія нанеслі рану часу, нагадалі мне, што ў гульні, якая ішла пад маёй рэжысурай, былі сляды рэчаіснасці; а значыць, час рэгуляваўся не толькі ў кабінетах сонных летуценняў, дзе будучыня здавалася мне цяперашнім часам, а сённяшні дзень — старадаўнім мінуўшчынай, мінулае рабілася будучыняй, як дзяцінства, да якога я кінуўся бегчы, нібы колісъ, яшчэ дзіцём, я кідаўся бегчы да свайго бацькі. Ён быў ціхманы чалавек, гады вырасталі вакол яго, нібы алавянныя шыкты цішыні: ён выцягваў арганныя рэгістры, спяваў на літургіях, шмат — на пахаваннях першага рангу, мала — на пахаваннях другога рангу, на пахаваннях трэцяга рангу не спяваў зусім; быў такі ціхі, што цяпер, калі я думаю пра гэта, сэрца сціскаецца ў мяне; ён даіў кароў, касіў траву, малациў збожжа, пакуль яго потны твар не пакрываўся мякінай, нібы жамяроу; ён узмахваў дырыжорскай палачкай перад Гуртом Моладзі, перад Гуртом Стралкоў, перад Гуртом Падмайстраў, перад хорам пад эгідай святой Цэцыліі; ніколі не гаварыў, ніколі не лаяўся, а толькі спяваў, рэзаў буракі, варыў бульбу свінням, граў на аргане, насіў рэгенцкую вопратку, на ёй зверху — белы сціхар; нікога ў вёсцы не здзіўляла тое, што ён ніколі не гаварыў, бо ўсе бачылі яго толькі за працаю; з чацвярых яго дзяцей двое памерла ад сухотаў, мы засталіся толькі ўдваіх: Шарлота ды я. Маці мая была далікатная жанчына, адна з тых, што любаць кветкі, прыгожыя фіранкі, спяваюць песні, прасуячыя бялізну, і ўвечары пры агмені рассказываюць аповеды; бацька ўпіраўся ў працы, строіў ложкі, напіхваў саломаю сеннікі, рэзаў курэй — пакуль не памерла Шарлота: анёльская імша па дзіцячай душы, касцёл, аздоблены белым; пробашч спяваў, а рэгент яму не падпяваў, не выцягваў арганных рэгістраў; не чуваць было хору: спяваў толькі пробашч.

Панавала маўчанне, калі збіралася жалобная працэсія, каб рушыць да могілак; збянтэжаны пробашч спытаў: "Але ж, даражэнкі, мілы мой Фэмель, чаму ж гэта Вы не спявалі?" І тады я першы раз пачуў голас свайго бацькі, і я быў здзіўлены тым, як хрыпла гучаў голас таго, хто так мякка і прыгожа спяваў з хораў у касцёле; ён ціха прамарытаў: "Пахаванні трэцяга рангу адбываюцца без спеву". З-над Рэйну ўздымалася імгла, клубы туману вытанцоўвалі над палямі буракоў, вароны на вербах крумкалі, як запусныя бразготкі, калі збянтэжаны пробашч вычытваў літургію; бацька перастаў вымахваць дырыжорскай палачкай у Гурце Моладзі, Гурце Падмайстраў, Гурце Стралкоў і ў хоры пад эгідай святой Цэцыліі; і мне здавалася, што дзяякуючы тым першым словам, якія я пачуў ад бацькі — мне было шаснаццаць, калі памерла дванаццацігадовая Шарлота, — дзяякуючы тым першым словам, ён адкрыў свой голас; ён стаў гаварыць больш: гаварыў пра коней ды афіцэраў, якіх ён ненавідзеў; ён казаў з пагрозай у голасе: "Бяда будзе вам, калі зробіце мне пахаванне першага рангу!"

— Праўда, — паўтарыла светлавалосая дзяўчына, — я зычу вам шчасця, як найбольш.

Мажліва, мне трэба было вярнуць ёй распіску, забраць назад запячатаны скрутак з эскізамі, вярнуцца дамоў; потым ажаніца з дачкою бургамістра альбо ўладальніка будаўнічага прадпрыемства, ставіць пажарныя вежы, школы, цэрквы, капліцы; на святах па сканчэнні будаўніцтва таньчыць з гаспадыніяй дома, а тым часам мая жонка б таньчыла з гаспадаром новага дома; навошта гэта мне трэба было рабіць выклік Брэмокелю, Грумпэтэру і Волерзайну, прызнаным фахоўцам царкоўнага будаўніцтва, навошта? У мяне

не было вялікіх амбіцый, грошы мяне не вабілі; мне ніколі не пагражала галоднае жыщё; я б гуляў сабе ў скат з пробашчам, аптэкам, карчмаром ды бургамістрам, ездзіў бы на ловы, будаваў бы разбагацелым сялянам "што-небудзь сучаснае" – але ўжо хлопец-вучань, што сядзеў каля акна, кінуўся да дзвярэй, адчыніў іх мне і прытрымаў; я сказаў «дзякую», выйшаў з канторы праз пярэдні пакой, перайшоў вуліцу, падняўся па сходах у свой кабінет, абалёрся локцямі аб падаконне, што дрыжала ад грукату друкарскіх машын; гэта было 30 верасня 1907 года каля 11 гадзін 45 хвілін.

— Ага, Леанора. Гэтыя друкарскія машыны даюцца ў знакі; колькі філіжанак пабілася тут у мяне, калі я быў не надта ўважлівы. Не спяшайцца гэтак, маё дзіця. Калі Вы і надалей будзецце так працеваць, дык праз тыдзень запануе найлепшы парадак у тым, што я не мог упарадкаваць за пяцьдзесят адзін год. Не, дзякую за пірожнае. Вы дазваляеце мне называць вас «дзіцяя»? Не трэба чырванець, калі гэткі стары чалавек кажа вам кампліменты. Я, Леанора, – толькі помнік, а помнікі не могуць нікому чым-небудзь пашкодзіць; я, стары дурань, і цяпер хаджу снедаць у Кронэраву кавярню, з'ядаю там свой сыр з папрыкаю, хоць ён мне даўно ўжо нясмачны; але ў гэтым я вінаваты сваім сучаснікам: не павінен разбураць сваёй легенды; я зраблюся фундатарам сірочага прытулку – школы; буду прызначаць стыпендыі, і калі-небудзь і дзенебудзь мяне, напэўна, адліюць у бронзе і адкрыюць мне помнік; я б хацеў, каб вы ўзялі ў тым удзел і смяяліся там, Леанора. Вы ўмееце гэтак прыгожа смяяцца, ці Вы ведаеце пра гэта? Я ўжо не ўмей, развучыўся, а заўсёды ж лічыў смех добрай зброяй; а ён не быў зброяй: тут я крыху памыляўся. Калі ў Вас ёсць ахвота, я запрашу Вас на баль вучняў, прадстаўлю Вас як сваю пляменніцу; там Вы павінны будзецце піць шампанскае, танчыць і пазнаёміцца з маладымі хлопцам, які паставіцца да Вас добра і пакахае Вас; я набуду Вам добры пасаг... ага, паглядзіце на гэта як след: трох метры на два, агульны выгляд абацтва Святога Антонія; гэта вісіць пяцьдзесят адзін год у майм кабінечце – вісела ўжо тады, калі абвалілася столь; з тae пары – гэтыя плямы цвілі, што Вы тут бачыце; то быў першы мой вялікі праект, величэзны праект, і тады, маючи няпоўныя трыццаць год, я зрабіў кар'еру.

Але ў 1917 годзе я не наважыўся зрабіць таго, што за мяне зрабіла Ёганна: там, на тэрасе, каля альтанкі, яна вырвала з Генрыхавых рук верш, які ён павінен быў вывучыць на памяць; ён паўтараў гэты верш сур'ёзным дзіцячым галаском:

Сказаў святы Пётр, ключнік Брамы Нябёс:
"Ва ўлад найвышэйших твой высветлю лёс".
Вярнуўся – нядоўга яго не было:
"Ягомасць Блюхер, вам шчасце прыйшло:
Вам водпуск далі на вечныя дні".
(Сказаўшы так, браму Пётр адчыніў.)
"Выходзь, о ваяр, супраць злыдняў на бой
Хай Госпад будзе заўсёды з табой..."

Роберту яшчэ не споўнілася двух гадоў, а Оты яшчэ не было на свеце; я меў якраз адпачынак, і мне даўно ўжо зрабілася відавочным тое, што я раней няясна прадчуваў: адной іроніі замала, і яе заўсёды будзе замала; яна ўсяго толькі наркотык для тых, хто мае прывілеі; і мне трэба было зрабіць, што зрабіла за мяне Ёганна: я павінен быў у мундзіры гаўптмана пагаварыць з сынам; але толькі прыслухоўваўся да Робертаўай далейшай дэкламацыі:

I Блюхер тады на зямлю сышоў,
Да новых вікторыяў нас павёў.
Збавіцель Прусіі Ўсходній наш
Заве Гіндэнбург нас: "Наперад! Марш!"
Пакуль нямецкім лясам стаяць,
Пакуль нямецкім сцягам лунаць...
Пакуль нямецкая мова гучыць
Датуль яго імені ў сэрцах жыць.
У бронзе, у камені – вобраз твой:
Мы верым табе, наш нязломны герой
Гіндэнбург! Наперад! На бой!

Ёганна выхапіла з хлопчыковых рук паперку, парвала яе, а шматкі выкінула на вуліцу: нібы сняжынкі, падалі яны каля дэзвярэй Грэцавай крамы, дзе ў той час не вывешвалі дзікоў, бо панавала найвышэйшая сіла.

– Смеху будзе замала, Леанора, калі яны будуць адкрываць мой помнік; наплюй на яго, маё дзіця – ад імя майго сына Генрыха, ад імя Оты, які быў такі добры хлопец і ўдалы, а праз тое, што ён быў такі добры і ўдалы, такі паслухмяны – ён стаў мне чужы, як нікто больш на свеце; і ад імя Эдыт, адзінае авечкі, якую я сустрэў у жыцці; я любіў яе, маци маіх унукаў, і не мог ёй дапамагчы, як не мог памагчы ні вучню сталяра, якога я бачыў усяго два разы, ні таму хлопцу, якога я ніколі не бачыў; хлопцу, які ўкідаў у нашую паштовую скрынку весткі ад Роберта, велічынёю з цукерачныя абгорткі, і за гэтае злачынства загінуў у лагеры. Роберт быў заўсёды разумны, халодны, і ніколі ў ім не было нізвання іроніі; Ота быў іншы, меў адкрытае сэрца, але раптам пакаштаваў бычынага прычасця і зрабіўся нам чужы; абплюй мой помнік, Леанора, скажы ім, што гэта я прасіў цябে так зрабіць; я могу засведчыць табе пісьмова і заверыць мой подпіс у натарыуса; шкада, што ты не бачыла таго хлопца, дзякуючы якому я зразумеў сказ: "Анёлы спусціліся з неба і служылі яму"; ён быў вучнем сталяра; яны адсеклі яму галаву; шкада, што ты не бачыла Эдыт і яе брата, якога я змог убачыць адзін-адзіны раз – калі ён ішоў праз наш двор, а потым падымаўся да Роберта; я стаяў каля акна ў спальню, бачыў яго адно паўхвіліны і спужаўся; гэты хлопец нёс на сваіх плячах і шчасце, і ліха; Шрэла – яго імя я так і не ўведаў – быў нібы судовым выканаўцам Бога, за нясплочаныя рахункі ставіў на дамах невідочныя пячаткі; я ведаў, што ён выкліча майго сына, і дазволіў яму, гэтamu хлопцу з вузкімі плячымі, ісці праз мой двор; на старэйшым майм сыне, што застаўся жыць, здольным хлопцы, брат Эдыт паставіў таўро; Эдыт была не такая: яе біблейная сур'ёзнасць была гэткая вялікая, што яна магла дазволіць сабе таксама біблійны гумар; яна смяялася са сваімі дзецьмі ў часе бамбардзіровак; яна дала ім біблійныя імёны: Ёсіф і Руф – Ёзэф і Рут, у смерці яна не бачыла нічога страшнага; Эдыт ніколі не магла зразумець, чаму я так моцна аплакваў сваіх дзяцей, Ёганну і Генрыха, – ёй ужо не выпала даведацца, што памёр таксама Ота, той чужы чалавек, які быў мне бліжэйшы за іншых; ён любіў мой працоўны кабінет, мае эскізы, ездзіў разам са мною на будоўлі, піў піва пад час інаўгурацыйных святаў, быў улюблёнцам будаўнікоў; сёння яго не будзе на маёй урачыстай вячэры: колькі гасцей я запрасіў? На пальцах аднае рукі можна пералічыць усіх з роду, што я заснаваў: Роберт, Ёзэф, Рут, Ёганна і я; на месцы Ёганны будзе сядзець Леанора, а што я скажу Ёзэфу, калі ён з маладым запалам будзе апавяданцъ мне пра ход работ на будаўніцтве абацтва Святога Антонія; інаўгурацыя адбудзецца ў канцы кастрычніка; манахі хацелі б адпраўляць набажэнствы да перадкалянднага паста ўжо ў новым касцёле. "Дрыжаць спаражнелыя косці", [1 – Словы з

нацысцкай песні. (Заўв. перакладчыка.)] Леанора; яны не выпасвілі маіх авечак.

Я павінен быў вярнуць распіску, паламаць і знішчыць чырвоную пячатку, тады б я не мусіў стаяць тут і чакаць сваю ўнучку – прыгожую, цёмнавалосую, дзевятыннцацігадовую дзяўчыну, якой цяпер якраз столькі, колькі было Ёганне, калі я пяцьдзесят адзін год таму стаяў тут, наверсе, і глядзеў, як яна сядзіць там, на тэрасе; я мог адсюль нават прачытаць назыву кніжкі "Падступнасць і каханне" – ці, можа, гэта Ёганна чытае там цяпер "Падступнасць і каханне"? Ці гэта ў сапраўднасці не яна ўсё яшчэ палуднue ў кавярні "Пад ільвом"? Ці гэта я не паклаў калія прыдзверніка абавязковай ранішняй цыгарэты, не ўхіліўся ад абавязковай размовы паміж-намі-мужчынамі-пане-лейтэнант, каб сядзець тут, уверсе, ад паловы на адзінаццатую да пятай – папросту быць тут? Ці я не праміну тых стосаў толькі што выдрукаваных епархіяльных брашурак? Што будуць яшчэ ў той суботні надвячорак друкаваць на белай паперы: будаўнічыя дакументы ці выбарчыя плакаты для тых, што пакаштавалі бычынага прычасця?

Калоцяцца сцены, дрыжаць прыступкі, работніцы выносяць усё новыя стосы, укладваюць іх перад дзвярыма кабінетаў. Я ляжаў тут наверсе, практикаваўся ва ўмельстве існавання, я адчуваў сябе так, нібы мяне ўсмоктвала сіла цёманага аэрадынамічнага тунэлю, каб праз хвілю выкінуць мяне – куды? Мяне нёс вір старажытнае горычы, мяне перанасычала старажытная дарэмнасць; я бачыў дзяцей, што народзяцца ад мяне, віны, якія я буду піць, лякарні і касцёлы, якія я буду ставіць – і ўвесь час я чуў, як грудкі зямлі падаюць на маю труну, мяне пераследавалі іх глухія барабанныя гукі; я чуў спеў накладчыц, фальцоўшчыц і ўпакоўшчыц – ніzkія і высокія, салодкія і грубыя; яны апявалі простыя ўцехі суботняга вечара; спеў гэты даходзіў да мяне, як жалобныя песні над маёй магілай; каханне ў танцавальнай зале, балеснае шчасце над могілками мурам, у асеннім водары травы – слёзы старых мачярок, звязтункі радасцей маладых мачі, меланхолія сірочага прытулку, дзе самавітая маладая дзяўчына вырашыла захаваць цнатлівасць; але яе таксама спаткала гэтае, спаткала пад час танцаў; балеснае шчасце над могілками мурам, у траве з асеннім водарам – галасы работніц, нібы водачарпальная каўши, без супыну апускаліся ў зайды тую самую ваду, яны спявалі мне надмагільны спеў, а грудкі зямлі грукаталі аб маю труну.

З-пад прыплюшчаных павекаў я глядзеў на сцены майго кабінета, паклеенныя маймі эскізамі: усярэдзіне – велічны чырванаваты адбітак плана абацтва Святога Антонія ў маштабе 1:200; на пярэднім плане – вёска Штэлінгер-Гротэ, пасвяцца каровы, бульбянішча, над якім узносіцца дым ад вогнішча; далей абацтва, агромністae, у стылі базылікі; без усяго-ўсякага я скаліраваў раманская кафедральная саборы, строгія, ніzkія і цёмныя галерэі-скляпенні, клаўзура, рэфектарый, бібліятэка; у сярэдзіне галерэі фігура святога Антонія, вялікі чатырохкутнік з сельскагаспадарчымі будынкамі; стадолы, хлявы, вазоўні, уласны млын з пякарняю, ладны дамок для аканома, які павінен быў таксама апеквацца пілігрымамі; над высокімі дрэвамі стаялі простыя сталы і крэслы – там можна было з'есці ўзяты з сабою на дарогу харч, запіваючи маладым віном альбо півам; на даляглядзе – абрывы другога паселішча, пад называю Гёрлінгер-Штуль; капліца, могілкі, чатыры сялянскія двары, каровы на пашы; з правага боку ланцуг таполяў аддзяляў вытраляваныя кавалкі зямлі, на якіх манахі вырошчвалі вінаград, дзе раслі капуста і бульба, гародніна і збожжа; на пасеках збіраўся цудоўны мёд.

Аддадзены дваццаць хвілін таму, узамен за распіску, праект з эскізамі дэталяў і калькуляцыяй; тонкім пяром я паўпісваў усе лічбы і пазіцыі; вачыма, поўнымі бліску, як быццам перада мною стаялі ўжо гатовыя

будынкі, я глядзеў на праект – нібы заглядаў у акно: там стаялі, сагнуўшыся, манахі; пілігрымы пілі маладое вінаграднае віно, а тым часам работніцы спявалі ўнізе галасамі высокімі і нізкімі, прагна чакаючы вячэрняга адпачынку; пасыпалі мне свае жалобныя спевы; я заплюшчыў вочы, адчуў халадок, які я меў адчуваць толькі праз пяцьдзесят гадоў – як чалавек са зробленай кар'ерай, вакол якога пульсует жыццё.

Гэтыя чатыры з паловаю тыдні цягнуліся бясконца доўга; усё, што я рабіў, было адпрацавана мною загадзя ў кабінечце сноў; заставалася толькі ранішняя імша, заставаліся гадзіны ад паловы адзінаццатай да пятай; я прагнуў непрадбачанага, нечаканага, якое падарыла мне лёгкую ўсмешку і два разы слова: "Жадаю Вам шчасця, пан Фэмель". Калі я заплюшчваў вочы, час расшчапляўся, рабіўся нібы спектрам: мінуўшчына, цяпершчына, будучыня; праз пяцьдзесят год май старэйшым унукам будзе ўжо дваццаць пяць, мае сыны будуць ва ўзросце тых шаноўных паноў, якім я ўручыў толькі што свой лёс, перадаўши свой праект. Я абмацаў кішэнь: распіска была на месцы, рэальна; заўтра ўранні збярэцца журы і вызначыць, што становішча змянілася: з'явіўся чацвёрты праект; сярод членаў журы ўжо ўтварыліся партыі: двое – за Грумпэтэра, двое – за Брэмокеля і адзін, самы галоўны, самы малады і меншы за ўсіх ростам, абац – за Волерзайна; абац любіў рамантыку; пачнецца гарачая дыскусія, бо абодва прагнены да хабару члены журы будуць высоўваць самыя важкія аргументы – з пункту гледжання мастацтва; прыняцце рашэння будзе адкладзена; "гэты маладэён, што ўзяўся немаведама адкуль, паблытаў нам усё"; занепакоенія члены журы ўбачаць, што мой праект відавочна падабаецца абацу; ён раз-пораз затрымліваўся каля маіх эскізаў, адпіваў з келіха віно; усё арганічна ўпісвалася ў краявід, а функцыянальнасць чатырохкунтніка гаспадарчай забудовы так выразна вылучалася на фоне строгага чатырохкунтніка галерэяў-скляпенняў і клаўзуры; студня, карчма для пілігрымаў – усё яму было даспадобы; абац усміхнуўся: там ён будзе Primus inter pares; [2 – Першы сярод роўных (лац.).] ён ужо ўвайшоў у гэты праект, нібы ў сваю ўласнасць, старшыняваў у рэфекторыі, сядзеў з хорам, наведваў хворых братоў-манахаў, завітваў да аканома, каб пакаштаваць віно, адчуць, як скроў пальцы сиплюцца хлебныя зярніты – хлеб для яго манахаў і для бедных, зярніты, што выраслі на яго палетках; калі ласка, малады архітэктар прадугледзеў невялікае, з дахам, памяшканне для жабракоў, адразу каля брамы; на двары – лаўкі на лета, унутры – крэслы, стол, печка на зіму. "Шаноўныя панове, у мяне няма аніякіх сумненняў, я галасую, без усякага, за гэты – яе гэта яго прозвішча? – ... за фэмелеўскі праект. І прашу звярнуць увагу на кошт будаўніцтва: на трыста тысяч марак менш за самы танны з трох астатніх праектаў"; крошкі сургучу з адкрытых ран засыпалі стол, па якім грукалі кулакамі фахоўцы, распацынаючы спрэчкі: "Паверце нам, вялебны ойча, вельмі часта нехта заніжае суму ў каштарысе, а што Вы будзеце рабіць, калі гэты чалавек за чатыры тыдні перад інаўгурацыяй прыйдзе да Вас і скажа, што ў яго не хапіла імпэту? У гэткіх праектах перавышэнне кошту будаўніцтва на паўмільёна здараецца нярэдка; паверце дасведчаным людзям. Які банк паверыць нікому не вядомаму архітэктару-пачаткоўцу, хто выкладзе за яго гарантыйную суму? Ці ёсць у яго хоць якая маёмасць?" На маладога абата набягае хвала гучнага смеху: "Маёмасць, згодна з уласным сведчаннем, – восем тысяч марак". Спрэчкі. Разыходзіліся ўсе раздражнёныя. Приняцце рашэння было адкладзена на месяц. Хто гэта даў, замацаваўши ў статуце, гэтamu абстрыжанаму дагала, ледзьве трываліці гадоваму сялянскаму сыну права рашаючага голасу – гэта, што справа можа быць вырашана толькі не насуперак яго волі, а згодна з ёй.

Званілі тэлефоны, успацелыя лістаношы імчаліся з экспрэс-поштаю ад старшыні зямельнага ўрада да архібіскупа, ад архібіскупа да духоўнай семінарыі, дзе давераная асоба якраз усхваляла вартасці неаготыкі; давераная асоба з пурпуровым тварам села ў дыліжанс, што чакаў побач; грукат капытуў па простым бруку пачаў аддаляцца; колы скрыгаталі на адважна крутых паваротах; спешна, спешна, паведамленне! Фэмель? Ніколі не чуў пра такога. Яго праект? З тэхнічнага пункту гледжання выдатны, калі браць пад увагу калькуляцыю – трэба прызнаць, Ваша прывялебнасць, – наколькі можна меркаваць на першы погляд, пераконвае, аднак жа стыль? Жахлівы; толькі цераз мой труп. Труп? Архібіскуп усміхаецца; прафесар, творчая натура, поўны агню, пачуццяў, зашмат сівых, крыху кучараўых валасоў; цераз труп, ну-ну; курсуюць шыфраваныя запыты паміж Грумпэтэрам і Брэмокелем, паміж Брэмокелем і Волерзайнам: карыфеі, што былі ворагамі да смерці, на некалькі дзён зрабілі перамір'е, пыталіся адзін у аднаго ў шыфраваных лістах і тэлефанаграмах: "Ці кветкавая капуста псуеца?" – гэта павінна было значыць: "Ці можна адклікаць абатаў з пасады?" І прыходзілі адказы, што забівалі ва ўпор: "Кветкавая капуста не псуеца".

Я ж на чатыры тыдні знік; якою ціхамірнаю была мая магіла; зямля абсоўвалася на яе паволі, мякка насыпалася зверху і побач са мною; мяне аглушаў спеў работніц; лепш за ўсё было нічога не рабіць, але цяпер я пачну дзейнічаць, мушу дзейнічаць, калі яны раскапаюць маю магілу, здымуць накрыўку з труны і адкінуць мяне назад, у час, дзе кожны дзень мае найменне, а кожная гадзіна – нейкі абавязак; гульня стане сур'ёзнаю; я не прыносіў ужо прыкладна а другой гадзіне талерку гарохавага супу з маёй маленъкай кухні; я яго ўжо не падаграваў, а еў халодны; мяне не вабілі ні стравы, ні гроши, ні слава; я любіў гульню, меў патрэбу ў сваёй цыгары і тужыў па жанчыне, па жонцы. Ці стане ёю тая цёмнавалосая зграбная і гожая дзяўчына з тэррасы дома, што насупраць – Ёганна Кільб? Заўтра яна будзе ведаць маё імя; ці я знудзіўся проста па якой-небудзь дзяўчыне, альбо – менавіта па ёй? Мне зрабілася невыносна кантактаваць увесе час з аднымі мужчынамі – усе яны здаваліся мне смешныя: вернікі і бязбожнікі, тыя, што расказвалі непрыстойныя показкі, і тыя, якія дазвалялі сабе слухаць іх, більядсты, лейтэнанты-рэзвісты, спевакі, прыдзвернік і кельнеры; я меў іх задосцьць, радаваўся хвілінам паміж пятай і шостай, тварам работніц, у адной грамадзе з якімі я выходзіў праз браму; я любіў пачуццёвасць, напісаную на іх тварах, што нязломна плацілі даніну плыннасці часу; я з найбольшай ахвотаю пайшоў бы з адною з іх на танцы, ляжаў бы з ёю ў асенняй водарнай траве – парваў бы распіску, спыніў бы сваю вялікую гульню – гэтыя дзяўчата смяяліся, спявалі, ахвотна елі і пілі, плакалі і не былі падобныя да тых фальшовых козак, што правакавалі мяне, кватэрнаймальніка, на любошчы, якія здаваліся ім смелымі. Гэта ўсё яшчэ належала мне – постаці і рэквізіт; яшчэ мяне слухаліся статысты – у гэты апошні дзень, калі мне не хацелася халоднага гарохавага супу, а я занадта быў лянівы, каб яго сабе пагрэць; я хацеў давесці да канца гульню, якою я выдумаў у нудоце mestachковых надвячоркаў, калі я спраўдзіўшы дастатковую колькасць муравальнага раствору, якасць цэглы, вертыкальнасць муроў і аддаўшы перавагу нудоце карчмы перад нудотай канцылярыі – пачаў на маленъкіх картках рабіць накіды праекта абацтва.

Гульня мяне ўжо не адпусціла; рысункі рабіліся буйнейшымі, уяўленні дакладнейшымі, і амаль незаўважна для сябе я ўлез у калькуляцыі; вучыўся лічыць, вучыўся рысаваць; калі ласка; я паслаў Кільбу пяцьдзесят залатых марак і атрымаў умовы конкурсу; аднаго разу ў нядзелю я выбраўся ў Кіслінген; квітнеючыя збожжавыя палеткі, цёмна-

зялёныя бурачныя палі, лес, у якім калі-небудзь павінна было стаяць абацтва; я вёў сваю гульню далей, збіраў інфармацыю пра сваіх праціўнікаў, чые прозвішчы калегі вымаўлялі з пабожнай нянавісцю: Брэмокель, Грумпэтэр, Волерзайн; я аглядаў спраектаваныя імі будынкі: цэрквы, лякарні, капліцы, Волерзайнаў сабор; я адчуваў, ветрыў носам, бачачы гэтыя безнадзейныя збудаванні: будучыня ляжыць перада мною і чакае, што я вазьму яе – нібы зямля, якую трэба было засвоіць; невядомая зямля, у якой закапаныя залатыя манеты для таго, хто здолее ўжыць хоць трохі стратэгіі; і я ўзяў будучыню ў руку, мне трэба было яе толькі моцна скапіць; час раптоўна зрабіўся магутнай сілай, я недаацаніў яго; ён праходзіў навыкарыстаны, у той час калі я за некалькі залатых манет аддаў няздарам і лісліўцам умеласць сваіх рук і матэматыку свайго розуму; я купляў паперу, табліцы, алоўкі і падручнікі; гульня, за якую я плаціў толькі адным: часам. Але ў мяне быў час, ён быў мне падораны; нядзелі былі майі разведвальными днімі; я вывучаў мясцовасць, хадзіў па вуліцах: Модэстгасэ, у дому нумар 7 можна было наняць рабочы кабінет; насупраць, у дому нумар 8, жыў натарыус, у якога пад пячаткай захоўваліся праекты; межы былі адкрытыя, мне трэба было толькі пераступіць іх; і толькі цяпер, заглыбіўшыся ў тэрыторыю краіны, якую я павінен быў заваяваць, адчуваю сябе ўжо напалову яе ўладальнікам, толькі цяпер, калі вораг яшчэ спаў, я абвясціў вайну; я зноў праверыў, ці на месцы распіска; яна была на месцы.

Праз дзень першы госьць павінен быў пераступіць парог майго рабочага кабінета – абат, малады, цемнавокі, спраўны; які хоць яшчэ і не панаваў, а ўжо быў звыкся з панаваннем.

– Адкуль Вам было вядома, што наш святы айцец Бенедыкт не рэкамендаваў раздзяляць братоў-законнікаў і айцоў святароў у рэфекторы?

Ён хадзіў сюды-туды па рабочым кабінечке, паглядаў раз-пораз на праект, потым спытаўся:

– Ці Вы здолееце вытрываць, не апусціць рукі, не паддасцёся гэтым крумкачам?

А мне было боязна перад гэтай вялікай гульнёй, якая падымалася з папераў і павінна была завалодаць мною; я гуляў у гэтую гульню, але ніколі сабе не ўсведамляў, што я мог бы ў ёй таксама выйграць; мне было б досыць славы, што я не атрымаў перамогі ў змаганні супраць Брэмокеля, Грумпэтэра і Волерзайна, але – каб перамагчы іх? Мне было вусцішна, ды я сказаў:

– Вытрываю, не паддамся, вялебны ойча.

Ён згодна кіўнуў галавою, усміхнуўся і пайшоў.

А пятай я разам з грамадою работніц выйшаў праз браму, каб зрабіць запланаваную вячэрнюю праходку па горадзе; я бачыў скаваныя пад вэлюмам пякноты, што ехалі ў каламажках на спатканні; лейтэнантай, якія ў кавярні Фуля пілі моцныя трункі пад слабую музыку; штодня я рабіў чатырохкіламетровы шпацир – заўсёды адной дарогай і ў адзін час; усе павінны былі бачыць мяне, бачыць у адзін і той самы час, у адных і тых самых месцах – гаспадыні крамаў, банкіры і ювеліры; вулічныя жанчыны і кандуктары, экспедытары крамаў, кельнеры і хатнія гаспадыні; яны павінны былі бачыць і бачылі мяне паміж пятаю і шостаю, з цыгараю ў руцэ; гэта не было прынята – я ведаю, але ж я мастак: вызнаваць нон-

канфармізм – мой абавязак; мне можна таксама спыняцца каля катрыншчыкаў, якія разменьваюць на гроши меланхолію канца рабочага дня; вуліца летуценняў-сноў, што вяла праз кабінет летуценняў-сноў: мае статысты мелі добра нашмараваныя суставы, невідочныя ніткі рухалі імі; яны адкрывалі раты, каб вымавіць прадугледжаныя мною дзеля іх штатмпы; халодная мелодыя більярдавых шароў у гатэлі "Прынц Генрых" – белае на зялёным, чырвонае на зялёным; манекены згіналі руکі, каб ударыць па шары, каб паднесці да рота куфаль з півам; яны набіралі ачкі, гулялі серыі, па-каляжанску ляпалі мне па плячы; ах, гэтак! ах, не! о, бліскучы! вам не пашэнціла; а я чую, як камякі зямлі падаюць на маю труну, перадсмяротны крык Эдты і апошні позірк светлавалосага вучня столяра – позірк, якім ён павінен быў акінць каменныя муры вязніцы, былі ўжо напагатове.

Я паехаў з жонкаю і дзецьмі ў даліну Кіса, паказаў ім з гордасцю вынік працы маёй маладосці, наведаў пастарэлага ўжо абата і прачытаў на яго твары гады, якіх не мог убачыць на сваім; кава ў гасцёўні, пірог, выпечаны са сваёй муکі, са слівамі, што выраслі ў сваім садзе, і са смятанкаю, знятаю з малака ад сваіх кароў; майм сынам было дазволена зайсці ў клаўзуру, жонка з дочкамі, што ўвесь час хіхікалі, павінны былі чакаць на вуліцы: чацвёра сыноў, троє дачок – сямёра дзяцей, якія падорашы мне сем разоў па сем унукай; абат жа сказаў мне з усмешкаю: "Мы ўжо цяпер нават суседзямі зрабіліся". Сапраўды, я купіў абедзве вёсачкі: Штэлінгер-Гротэ і Гёрлінгерс-Штуль.

– Ах, Леанора, зноў – з Кронэрвай кавярні? Не, я ж сказаў выразна: шампанскага не трэба. Цярпець не магу шампанскага. А зараз – працы канец, маё дзіця. Калі ласка. І ці не маглі б Вы замовіць мне таксі, на чатырнаццатую? Няхай чакае мяне каля брамы; можа, падвягу і Вас трохі. Не, праз Блесэнфельд я не еду. Добра, калі жадаецце, можам гэта яшчэ ўдакладніць.

Ён адварнуўся ад сваёй рамы са зменнымі малюнкамі, разгледзеў сцэны кабінета, дзе на сцяне вісеў вялікі праект абацтва, а ў паветры было поўна пылу, які, нягледзячы на ўсю асцярожнасць, падымайся з-пад рук Леаноры; яна з ахвотаю прыбрала ў сталёвой шафе, падала яму вялікі пачак банкнотаў, якія страцілі сваю вартасць яшчэ трыццаць пяць год таму; потым, патросышы галавою, выцягнула на свет божы іншы пачак грошай, якія не мелі вартасці ўжо дзесяць год; яна дбайна пералічыла на рысавальным стале ўсе чужыя купюры: дзесяць, дваццаць, восемдзесят, сто – тысяча дзвесце марак.

– Кіньце гэта ў агонь, Леанора, ці аддайце іх, можа, дзецям з вуліцы гэтыя задуманыя з вялікім размахам цэтлікі ашуканства, якое пачалося трыццаць пяць, а паглыбілася дзесяць год таму. Я ніколі не надаваў увагі грашам, а, нягледзячы на гэта, усе былі перакананыя, што я прагнены грошай; яны зрабілі памылку: я не прагнушы грошай, распачынаючи вялікую гульню; і толькі калі я выйграў і зрабіўся вядомы – толькі тады я ўсвядоміў сабе, што ўва мне ёсць два варункі вядомасці і папулярнасці: я быў рупны, гжэчны, прости, быў мастаком, афіцэрам-рэзервістам; чагосці дасягнуў, зрабіўся багатым, аднак... аднак быў усё ж "чалавекам з народа" і ніколі таго не адмаўляў; не дзеля грошай, славы, жанчын я ўкладаў алгебру будучыні ў формулы, ператвараў X, Y і Z у рэальныя велічыні – у сялянскія гаспадаркі, банкаўскія раҳункі, у магутнасць, якую я ўвесь раздаваў і якая вярталася да мяне ўдвая большая; Давід з усмешкаю, мяккі, вага якога не большала і не меншала ні на адзін фунт; моцна закранулі мяне непрадбачаныя абставіны, якіх я гэтак спрагнёна

жадаў: то былі каханне маёй жонкі і смерць дачкі Ёганны сапраўднай прадстаўніцы роду Кільбаў: ёй было толькі паўтара года, а я ў тых дзіцячых вачах, як і ў вачах майго маўклівага бацькі, бачыў старажытную мудрасць, на цёмным дне гэтых вачэй, якія, здавалася, ужо ведалі, што такое смерць; шкарлятына расцвіла на гэтым цельцы, нібы жахлівае пустазелле, падымалася ўверх па сцёгнах, ішла ўніз да самых ступняў, сеяла гарачку, і белая, нібы снег, смерць вырастала з усяго таго, вырастала, нібы цвіль, на чырвонай квецені, уядалася ў цела, выходзіла чарнотай з ноздраў; непрадбачаныя абставіны, якіх я прагнуў, — яны прыйшлі, як праклён, стайліся ў гэтым жахлівым доме; выбухнула спрэчка, раптоўная перапалка з пробашчам сабора Святога Севярына, з цесцем і цешчаю, з шваграмі, бо я забараняў спяваць на жалобнай імши; і ўсё ж я настоящу на сваім і дамогся свайго; я страшэнна спалохаўся, калі пад час набажэнства пачуў шэпт Ёганны: «Ісусе».

Я ніколі не вымаўляў гэтага імя, ледзьве дазваляў сабе падумаць пра яго і ўсё ж ведаў: я ў ягонай уладзе; ані ружанец Домгрэве, ані салодка-кіслыя даброты поўных мараў пра замужжа гаспадарскіх дачок, ані гешэфты са спавядальнямі шаснаццатага стагоддзя, прадаванымі на патаемых аўкцыёнах за вялікія грошы, якія Домгрэве потым у Лакарна выменьваў на танныя грахі; ані жорсткія махлярствы аблудных пастыраў, сведкам якіх мне давялося быць; ані вартыя жалю спакушэнні нас克разь грэшных дзяўчат; ані маўклівая бацькава суровасць — нішто не магло забіць ува мне таго слова, якое Ёганна прашаптала, стоячы каля мяне: «Ісусе»; ані бясконцыя вандроўкі ў прадзымуваных наскразь тунелях старажытнае горычы і роспачы — калі я на ледавітых акіянах прышласці, аточаны самотнасцю, як агромністым ратавальнym кругам, смехам дадаваў сабе сілы — гэтае слова не было ўва мне забітае: я быў малым Давідам з прашчаю і малым Данілам у пячоры льва і быў гатовы ўспрыніць непрадбачанае здарэнне, якога я так прагнуў: смерць малой Ёганны 3 верасня 1909 года. Таксама тae раніцы ўланы ехалі па простай брукаванцы, дзяўчаты-разносчыцы малака, хлопцы з пякарні, служкі божыя ў сутанах, якія раздзімаліся ад ветру; раніца; дзік перад Грэцавай крамай, ліпкі смутак хатняга лекара, які сорак гадоў сведчыў пра нараджэнні і смерці ў доме Кільбаў; у старэнкай скураной папцы ён насіў набор непатрэбных інструментаў, якія дапамагалі яму ўводзіць усіх у зман адносна дарэмнасці яго намаганняў; ён накрыў знявечанае цела, а я зноў зняў покрыва; я хацеў убачыць цела Лазара, вочы майго бацькі, якімі гэтае дзіця не захацела глядзець больш як паўтара года; а побач, у спальні, крычаў Генрых; званы на вежы Святога Севярина разбівалі час на чарапкі, званілі а дзеяцтвай да ютрані; цяпер Ёганне было б пяцьдзесят год.

— Білеты ваенай пазыкі, Леанора? Я не падпісваўся на іх, гэта спадчына па маім цесцю. У агонь іх — гэтак, як і банкноты. Два ордэны? Вядома, я ж будаваў мінныя галерэі, цягнуў лініі траншэяў, умацоўваў артылерыйскія пазіцыі, трапляў пад шалёны абстрэл, вышытваў параненых з-пад агню: другога рангу, першага рангу... дай мне іх сюды, Леанора; мы выкінем іх у вулічны равок — хай валаюцца ў гразі на дне таго раўка. Аднаго разу Ота выгледзеў іх у шафе; я стаяў за рысавальным сталом і запозна прыкметіў фатальны бліск у яго вачах; ён убачыў іх, і пачцівасць яго да мяне пабольшала; запозна. Дык выкінь іх хоць бы цяпер, каб Ёзэф калі-небудзь не знайшоў іх у спадчыне па мне.

Пачуўся ціхі звон, калі ордэны, кінутыя ім, зваліліся са стромага даху ў вулічны равок; яны ўпалі туды матавым бокам дагары.

— Чаму Вы так спалохаліся, дзіця маё? Яны ж належаць мне, і я могу зрабіць з імі ўсё, што захачу; запозна, але ўсё ж, напэўна, і своечасова. Будзем спадзявацца, што неўзабаве пойдзе дождж, які знясе ўсю гразь з даху ў равок; позна раблю я гэтую ахвяру памяці па мaim бацьку. Далоў гонар бацькоў, дзядоў і прадзедаў.

Я адчуваў сябе досыць моцным і быў гэткім, з маіх формулаў вычытваў алгебру будучыні, і формулы гэтых ператвараліся ў фігуры; абаты і архібіскупы, генералы і кельнеры — усе былі мне за статыстаў; толькі я адзін выступаў як саліст. Нават тады, калі штовечара ў пятніцу ў Нямецкім Гурце Аматараў Спеваў разаўляў рот і спяваў разам з іншымі хорам: "Што ў промнях сонца там зіхаціць?" Я спяваў добра, навучыўся спевам ад свайго бацькі; з лёгкай усмешкаю дэмантраваў сваю барытонавую палітру; дырыжор, размахваючы палачкай, нават не ўсведамляў, што ён падпрадкоўваецца маёй палачцы; і яны запрашалі мяне да свайго абавязковага хаўрусу; мне давалі даручэнні; смеючыся, паляпвалі па плячи. "Таварыскія сувязі, малады дружа, гэта — соль жыцця". Сіавалосыя калегі з кіслаю мінаю пыталіся: "адкуль?" "куды?", але я адно спяваў: "Том, вершавальнік..." — ад восьмай да дзесятай, ні хвіліны больш. Мой міф павінен быў стварыцца, перш чым выбухне скандал. "Кветкавая капуста не псуецца".

Я вандраваў з жонкаю і з дзецьмі ўверх па даліне Кіса, хлопчыкі спрабавалі лавіць стронгу; мы ішлі паміж вінаграднымі плантацыямі і палеткамі з пшаніцай, палямі буракоў і кавалкамі лесу; на вакзале ў Дэнклінгене пілі піва і ліманад — а я ж ведаў, што толькі гадзіну таму я аддаў эскізы, узяў распіску, самотнасць ахінала мяне, як вялікі ратавальны круг: я ўсё яшчэ плыў па часе, апускаючыся ў даліны хваляў, перасякаючы акіяны мінуўшчыны і цяпершчыны, і, ратаваны самотнасцю, я не патанаў, а глубока ўцінаўся ў ледзяны холад будучыні; пры мне была жалезная порцыя майго смеху, якую я скарыстоўваў вельмі ашчадна — я праціраў вочы, вынырнуўши на паверхню, выпіваў шклянку вады, з'ядаў кавалак хлеба і з цыгараю ў зубах падыходзіў да акна: там, на другім баку вуліцы, яна шпацыравала па тэррасе, з'яўлялася раз-пораз у адкрытым месцы альтанкі; скіліўшыся над бар'ерам, выглядвала на вуліцу, дзе яна бачыла тое ж самае, што бачыў я — практыкантаў, грузавыя вазы, манашак, вулічны рух; яна мела дзесятнаццаць год, звалася Ёганна, чытала "Падступнасць і каханне"; я ведаў яе бацьку — у гурце спеваў то быў магутны бас, які, на маю думку, не надта падыходзіў да бездакорнага выгляду ягонай канторы: у ім не было нізвання таемнасці, духу, у якім выхоўвалі практыкантаў; гэты голас быў створаны дзеля таго, каб наводзіць на каго-небудзь жах, меў у сваім гучанні таямнічы грэх. Ці ён ужо ведаў, што яго адзінай дачка стане маёй жонкай? Што мы ціхімі надвячоркамі раз-пораз дорым адно аднаму ўсмешкі? Што я ужо думаю пра яе з палкасцю законнага жаніха? Яна была цёмнавалосая, бледнатварая, і я не дазволіў бы ёй насіць сукенак колеру рэзеды; ёй будзе пасаваць усё зялёнае; выходзячы каля пятай на свой штодзённы шпацыр, я падбіраў ужо ёй сукенкі, капелюшы ў вітрынах крамы Гэрміны Горушкі, каля якой я праходзіў штодня а шаснаццатай сорак — і ў дождж, і ў ветраныя, і ў сонечныя дні; я вызвалю Ёганну з тae прастадушнасці, што ніяк не дапасоўвалася да голасу бацькі, і буду купляць ёй цудоўныя капелюшы — велічынёю з кола павозкі, сплеценае з грубай зялёной саломкі; я не хацеў быць яе ўладаром, я прагнушы яе кахаць і не хацеў чакаць болей. Раніцай у нядзелю, узброены кветкамі, я пад'еду ў дыліжанс — прыкладна гэтак каля паловы на дванаццатую, калі яны скончаць снедаць па вяртанні ад ютрані, і мужчыны пяройдуць у кабінет, каб выпіць кілішак гарэлкі... — "Прашу руکі Вашае дачкі". Штодня па абедзе, калі я вынырваў са сваіх

акіянаў, я паказваўся тут, у акне майго кабінета, рабіў ёй паклон; мы слалі адно аднаму ўсмешкі, і я зноў адступаў у паўзмрок; я паказваўся ў акне таксама, каб пазбавіць Ёганну ўпэўненасці, што за ёю ніхто не сочыць; я не дазваляў сабе хавацца, нібы павук у сетцы; не мог трываць, каб глядзець на яе і каб яна мяне не бачыла: ёсць рэчы, якіх не робяць.

Назаўтра я даведаўся, хто я такі. Скандал. Яна будзе смяяцца, а праз год будзе чысціць мае нагавіцы, запэцканыя вапнаю; і яна будзе рабіць тое самае, калі мне будзе сорак, пяцьдзесят, шэсцьдзесят; яна будзе прывабнай старой жанчынаю побач са мною; я прыняў канчатковое рашэнне 30 верасня 1907 года каля паловы чацвёртай дня.

— Заплаціце, Леанора, заплаціце; вазьміце гроши з маёй шкатулкі, там вунь, і дайце дзяяўчынцы дзве маркі на чай, так, дзве маркі; світэр і спадніца ад Гэрміны Горушкі для маёй унучкі Рут, якая сёння павінна была вярнуцца з вакацыі; зялёнае ёй да твару; шкада, што цяпер маладыя дзяяўчатаў ўжо не носяць капелюшоў: я заўсёды любіў купляць капелюшы. Такі ўжо заказанае? Дзякую, Леанора. Ці не досышь працы на сёння? Як самі захочаце; вядома, тут ёсць крыху цікаўнасці, праўда? Ну, чырванець зусім не варта. Кавы яшчэ, вядома, вып'ю з ахвотаю. Я павінен быў даведацца, калі канчаюцца вакацыі; але Рут ужо вярнулася? Мой сын Вам нічога не казаў? Пэўна, ён не забыўся на маё запрашэнне да ўрачыстасці вячэры? Я распарадзіўся, каб прыдзвернік унізе прымай кветкі і тэлеграмы, падарункі і візітоўкі, даючы ад мяне кожнаму пасланцу па дзве маркі на чай, і каб ён казаў усім, што я з'ехаў; калі маецце ахвоту, можаце выбраць сабе самы прыгожы букет альбо два букеты і ўзяць іх сабе дамоў; а калі гэта Вам сапраўды будзе даспадобы, можаце правесці тут рэшту часу да вечара.

Філіжанка, толькі што зноў напоўненая каваю, болей не дрыжалася; відавочна было спынена друкаванне будаўнічых дакументаў альбо выбарчых плакатаў на белай паперы; у раме малюнак не змяніўся: насупраць — пустая тэрраса Кільбавага дома; каля альтанкі — стомленая квецень настурцый; профіль лініі дахаў, на даляглядзе — горы пад прамяністым небам: у гэтай раме са зменнымі малюнкамі мне даводзілася бачыць сваю жонку, пазней — сваіх дзяцей; даводзілася бачыць цесця і цешчу, калі я часам падымаўся ў рабочы кабінет, каб калі-небудзь зазірнуць цераз плячо руплівым маладым архітэктарам, што дапамагалі мне, і спраўдзіць іх калькуляцыі, вызначыць тэрміны; праца закранала мяне гэтаксама мала, як і слова «мастацтва»; іншыя маглі выконваць яе так, як і я; я добра ім плаціў ды ніколі не разумеў фанатыкаў, што ахвяравалі сябе словам «мастацтва»; я дапамагаў ім, пасмейваўся з іх, даваў ім працу, але зразумець іх? Не, я не мог гэтага: я разумеў толькі, што ёсць рамяство, хоць лічыўся мастаком, і мяне шанавалі як мастака; хіба віла, якую я пабудаваў для Гральдуке, не была сапраўды арыгінальнай, сучаснай? Была, вядома: і нават мае па-мастацку здольныя калегі захапляліся ёю і хвалілі; я ж падрыхтаваў праект, пабудаваў вілу, не ведаючы нават увогуле, што такое мастацтва; яны ўспрымалі гэта занадта сур'ёзна — мажліва, таму, што яны добра разбіralіся ў гэтым, аднак будавалі брыдкія скрыні, якія — я ведаў гэта добра ўжо тады — праз дзесяць год будуць выклікаць ва ўсіх толькі пачуццё агіды; а я ўмееў часам закасаць рукавы, стаць пры гэтым рысавальнym стале і спраектаваць, напрыклад, адміністрацыйны будынак для фірмы "Сас'етас" — "самай карыснай з усіх карысных грамадству"; тады гэтыя прыдуркі, што лічылі мяне за прагнага да багацця і славы вясковага лапця, разяўлялі раты ад здзіўлення, і мне да сённяшняга дня не сорамна за гэту скрыню, збудаваную мною сорак шэсць год таму; ці гэта мастацтва? Няхай сабе гэта будзе мастацтва, але

я ніколі таго не ведаў, хоць, магчыма, несвядома і ствараў яго; але гэтага слова я ніколі сур'ёзна не ўспрымаў – гэтаксама як не мог зразумець шалёнай злосці, якую мелі на мяне тыя тры карыфеі архітэктуры; Божа мой, ці можна было не дазволіць гэткай маленъкай гульні, ці Галіяфы былі цалкам пазбаўленыя пачуцця гумару? Яны верылі ў мастацтва, а я – не; іх пачуццё гонару было абражанае якімсьці прыблудам. Але ж кожны павінен быў аднекуль прыблудзіцца! Я адкрыта смяяўся, бо ўцягнуў іх у сітуацыю, дзе нават маё паражэнне магло зрабіцца перамогаю, а перамога трывмфам.

Я амаль спачуваў ім, калі мы падымаліся па сходах у музеі; мне было цяжка надаць майм крокам гэты паважна-ўрачысты рytm, да якога тыя, пакрыўджаныя, былі прызычаны; гэты рytm кроکаў, якія ўжываюць, ідуучы па сходах кафедральных сабораў услед за караліямі і біскупамі; рytm кроکаў пры ўрачыстасцях з нагоды адкрыцця помніка, рytm кроکаў, напоўнены ўмеркаваным хваляваннем, не занадта хуткі і не занадта павольны; я гэтага не ведаў і куды б ахвотней узбег па сходах, нібы шчанюк – па тых каменных прыступках, калі стодаў рымскіх легіянероў, чые паламаныя мячы, дзіды або жмуты розаг можна было ўважаць за паходні; калі бюстаў кесараў, злепкаў дэіцячых магіл на другі паверх, дзе паміж нідэрландцамі і назарэянамі [3 – Назарэянне – група німецкіх мастакоў-рамантыкаў пачатку XIX стагоддзя.] мясцілася канферэнц-зала;

грамадзянская сур'ёзнасць; недзе ў глыбі памяшкання павінны былі зараз загрукаты барабаны – менавіта гэтак узыходзяць па прыступках алтара і па прыступках эшафота, гэтак узыходзяць на трыбуну, каб прыняць ордэн альбо выслушаты смяротны прысуд; гэтак ставяцца ўрачыстасці ў аматарскіх спектаклях, але тыя, што крочылі побач са мною, не былі аматарамі, то былі Брэмокель, Грумпэтэр і Волерзайн.

Музейныя служкі ў гала-ліўрэях стаялі збянтэжана перад творамі Рэмбранта, Ван Дэйка і Овэрбека; у паўзмроку перад канферэнц-залай стаяў Мэйзер, трymаючы срэбранны спод з кілішкамі, каб перад абвяшчэннем прысуду падаць нам канъяк; Мэйзер усміхнуўся мне, ашчэрыйшы зубы; у нас не было ніякай папярэдняй дамовы, але хіба ён не мог тым не менш падаць мне якога-небудзь знака? Кіунуць альбо патрэсці галавою – перамога ці не? Нічога не было. Брэмокель шаптаў нешта Волерзайну, Грумпэтэр загаварыў з Мэйзерам, упіхнуў срэбрannу манету ў Мэйзераву абыякавую далонь, якую я ненавідзеў яшчэ дзіцём; цэлы год мы разам з ім слугавалі пры ютрані; старыя сялянкі мармыталі недзе калі сцен, упарты маліліся на свой ружанец, парушаючы прадпісаны парадак літургіі. Да нас даносіўся пах сена, пах малака, цяпло хлява, калі мы з Мэйзерам нахіляліся ўперад, каб, мармычучы: "тea culpa, тea culpa, тea maxima culpa", [4 – Мая віна, мая віна, мая найвялікшая віна (лац.).] біць сябе ў грудзі за віну нявыказаных грахой; а калі пробашч узыходзіў прыступкамі да алтара, Мэйзеравы руки, што цяпер моцна ахапілі Волерзайнаў срэбраник, рабілі непрыстойныя рухі – то былі руки, якім сёння давяраліся ключы ад гарадскога музея, ключы ад Гольбайна і Гальса, Лохнера і Лайбля.

Са мною ніхто не размаўляў; мне засталася адна халодная мармуровая балюстрада, на якую я абапіраўся; я глядзеў долу, на ўнутраны двор, дзе бронзавы бургамістр з няўмольнай паважнасцю выстаўляў сваё пузо насустрач стагоддзям, а мармуроў мецэнат мастацтва апусціў павекі на свае, падобныя да жабіных, вочы, дарэмна спрабуючы выклікаць гэткім чынам уражанне глыбокай задуменнасці; вочы помніка былі пустыя – нібы вочы рымскіх мармуровых матронаў, што сведчаць пра пакуты, якія нясуць з сабой больш познія культуры. Мэйзер пачыкільгікаў да сваіх калегаў;

Брэмокель, Грумпэтэр і Волерзайн стаялі шчыльна адзін каля аднаго; снежаньскае неба над унутраным дваром было яснае і халоднае; з вуліцы чуліся галасы першых у гэты вечар п'яных мужчынаў; дыліжансы каціліся ў бок тэатра; пяшчотныя жаночыя твары пад вэлюмамі рэзедовага колеру былі асветлены радасцю чакання «Травіаты»; я стаяў паміж Мэйзерам і тымі трymа пакрыўдженымі, як карослівы хворы на праказу, дотык якога нясе смерць; я нудзіўся па строгай літургіі майго дзённага распарадку, калі я адзін яшчэ трymаў у сваіх руках ніткі гульні, калі я мог яшчэ рэгуляваць існаванне і не-існаванне, дазіраваць свой міф; я перастаў быць гаспадаром гэтае гульні; скандал; пагалоскі; абатавы крокі ў мaim кабінечце; падрадчыкі-будаўнічыя дасылалі мне ў працоўны кабінет кашы з харчамі, залатыя гадзіннікі ў чырвоных аксамітных карабочках; адзін напісаў мне: "...і, вядома ж, я не адмовіў бы Вам, калі б Вы прасілі руки маёй дачкі..." "Правая рука іх поўная дарункаў".

Я б не ўзяў ад іх нічога – нават цагліны; я палюбіў абата. Ці з'яўлялася ў мяне хоць на кароткае імгненне думка паспрабаваць ужыць прыём Домгрэве ў дачыненні да яго? Я чырванеў ад сораму, калі ў мяне ўзнікала думка, што я мог якую кароткую хвілю мець такі намер; непрадбачанае адбылося: я пакахаў Ёганну, Кільбаву дачку, і палюбіў абата; я ўжо мог а палове дванаццатай пад'ехаць да Кільбавага дома, уручыць букет і сказаць: "Прашу руکі Вашае дачкі", а Ёганна падышла б пазней і не шапнула б, падміргнуўши мне, ціхутка: "Я згодная", а вымавіла б гэта голасна і выразна. Я па-ранейшаму паміж пятай і шостай выходзіў на шпацыр, па-ранейшаму гуляў у більярд у клубе афіцэраў-рэзервістаў, а мой смех, якім я цяпер карыстаўся больш шчодра, набыў моцы, дзякуючы падміргванню Ёганны; я па-ранейшаму співаў па пятніцах у сваім хоры: "Том-вершавальнік..."

Уздоўж халоднай мармуровай балюстрады я павольна падсунуўся бліжэй да траіх пакрыўджаных, паставіў парожні кілішак на спод: ці адхінуцца яны ад карослівага? Яны не адхінуліся; можа, чакалі ад мяне пакорлівасці? "Дазвольце прадставіцца – Фэмель". Божа мой, хіба кожны з іх аднекуль не прыблудзіў, хіба Грумпэтэр, швейцарац, у маладосці не дайў кароў у графа фон Тэльма, не раскідаў каровінага гною на пауччай зямлі, перш чым ён адкрыў у сабе цагу да архітэктуры? Праказа вылечваеца, вылечваеца на берагах Лага-Маджорэ, у садах Мінузія; ці вылечная праказа поўных цноты падрадчыкаў-будаўнічых, што куплялі на злом раманскія касцёлы, разам з іх вартым павагі рыштункам, са старымі мадоннамі і касцельнымі лавамі, і аздаблялі гэтым вартым павагі рыштункам салоны Новага і Старога свету? Тыя, што прадавалі салонам какотак спавядальні, у якіх пакорлівія сяляне трыста год запар шэптам замольвалі свае грахі? Праказу можна вылечыць у паляўнічых хатках і ў Бад-Эмзе.

Да смерці сур'ёзныя твары пакрыўдженых застылі, калі адчыніліся дзвёры ў канферэнц-залу; паявілася цёмная постаць, набыла абрывы, колеры; першы член журы зайшоў у галерэю – Губрых, прафесар гісторыі мастацтва тэалагічнага факультэта; "толькі цераз мой труп"; яго чорны сурдут выглядаў пры гэтым асвятленні нібы мантыя рэмбрантаўскага члена Рады; Губрых падышоў да спода, узяў кілішак з канъяком, і я пачуў глыбокі ўздых, што вырваўся з ягоных грудзей; паўз траіх пакрыўджаных, якія памкнуліся былі да яго, ён адышоў у самы далёкі кут галерэі; строгасць яго святаровага строю злагоджвалася белым шалікам, а светлыя завіткі валос, якія па-дзіцячаму спадалі на каўнер, узмацнялі ўражанне, якое Губрых хацеў рабіць на прысутных; ён выглядаў падобным да мастака. Можна было сабе ўявіць, як ён з разъярскім долатам над кавалкам дрэва,

з танюткім, у вадкім золаце пэндзлікам працуе: малюе валасы мадонны, бароды прарокаў альбо гарэзлівы завіток Табіяшаваму сабаку на канцы хваста. Ціха ступаў Губрых па лінолеуме, стомленым кіўком адказаў на паклоны пакрыўджаных і скіраваўся ў паўзмрок галерэі да Рэмбранта і Ван Дэйка: на гэтых вузкіх плячах ляжала адказнасць за цэрквы, лякарні, прытулкі, у якіх яшчэ праз сто гадоў манашкі і ўдовы, сіроты і пацыенты бальнічных прыёмных пакояў, цяжкія падлеткі і распусныя дзяявоткі будуць павінны цярпець кухонныя пахі адмерлых пакаленняў; цёмныя калідоры, бязрадасныя тыльныя фасады, што дзяякуючы мёртвым мазаікам былі яшчэ больш бязрадасныя, чым гэта прадугледжвалася архітэктараўмы планамі; і вось крочыў ён, *praesceptor et arbiter architecturae ecclesiasticae*, [5 - Апякун і суддзя царкоўнай архітэктуры (лац.)]. які ўжо сорак год з патэтычным запалам і сляпой экзальтаванасцю перакананага ўсяляк пралагандаваў неаготыку; несумненна, яшчэ хлопчыкам, топчучы сцежкі пустэльных прадмесцяў, несучы з трывумфам дадому атрыманыя пяцёркі, ён перад абліччам курадымных комінаў і цёмных фасадаў дамоў вырашыў ашчаслівіць чалавецтва і пакінуць след на гэтай зямлі – і ён пакінуў яго: чырванаватыя, а з кожным годам усё шарэйшыя і змрачнейшыя цагляныя фасады, з нишаў якіх глядзелі ў будучыню поўныя невынішчальнай меланхоліі панурыя святыя.

Мэйзер паслужліва падсунуў спод другому члену журы – канъяк для Кrolя, жыццярадаснага, з тварам колеру чырвонага віна курца цыгараў, мясажэра; нягледзячы на ўзрост, ён быў хударльвы – гэты нязменны рэстаўратар сабора Святога Севярына: голубіны памёт, пара ад лакаматываў, атручаныя хімікатамі хмары з боку ўсходніх і рэдкія вільготныя вятры з боку заходніх прадмесцяў; паўднёвае сонца, паўночныя халады, усе індустрыяльныя і ўсе натуральныя ўплывы на клімат гарантавалі яму і яго наступнікам працу з пасадаю да канца жыцця; яму было сорак пяць, і, гэткім чынам, у яго заставалася яшчэ дваццаць год на забавы, якія ён па-сапраўднаму любіў, – на выпіўкі, цыгары, на коней і дзяячат таго асаблівага гатунку, якія сустракаюцца паблізу стайніяў, пад час палявання на лісаў – амазонкі з развітымі цягліцамі і мужчынскім пахам. Я добра вывучаў сваіх праціўнікаў; Кrolь хаваў сваю абсалютную абыякаvasць да праблем архітэктуры за вытанчанай, амаль усходнай ветлівасцю, якую ён падгледзеў у біскупаў і пераняў ад іх; рухі Кrolя ідэальна адпавядалі ўрачыстасцям адкрыцця помнікаў; ён ведаў таксама некалькі вельмі добрых показак, якія ўвесь час расказваў у пэўнай паслядоўнасці; маючи дваццаць два гады, Кrolь вывучыў на памяць "Падручнік архітэктуры" Хандке і ўжо тады вырашыў да канца жыцця выцягваць карысць з гэтага высілку: заўсёды, калі наспявала пільная патрэба ўжыць архітектурныя тэрміны, ён цытаваў "неўміручага Хандке"; на пасяджэннях журы Кrolь бессаромнага агітаваў за праект, аўтар якога абяцаў яму найбольшы хабар, а калі бачыў, што ў праекта няма ніякіх шанцаў на перамогу, імгненна мяняў сваю пазіцыю на карысць фаварыта з тae прычыны, што любіў казаць «падтрымліваю» і не любіў – "не падтрымліваю", бо казаць «падтрымліваю» карацей, а, па-за тым, для вымаўлення часціцы «не» выплывае самая галоўная загана – яго не вымавіш толькі адным языком ды зубамі, а трэба падключыць яшчэ і нос; да таго ж тут патрэбны яшчэ і рашучы выраз твару, між тым як, даючы становічы адказ, яго мець зусім не трэба. Кrolь таксама ўздыхнуў, страсянуў галавою і, аблінаючы траіх пакрыўджаных, паклыпаў у іншы кут галерэі, да назарэцянаў.

Нейкую хвілю ў светлым чатырохкутніку дзвярэй быў відзён толькі стол, накрыты зялёным сукном, графін з вадою, папяльнічка, клубы блакітнага дыму ад Кролевай цыгары; а ўнутры – ціша, не чуваць нават шэпту; у

паветры віселі выракі смерці; нараджалася вечная варожасць; для Губрыха гэтая гульня магла мець сваім вынікам пашану альбо ганьбу; нібы зацяты пяцікласнік, ён пакляўся сабе не дапусціць, каб калі-небудзь яго напаткала ганьба, гэтая гульня магла мець вынікам тую страшэнную прыніжанасць, якая б вынікала з прызнання свайго пройгрышу перад архібіскупам. "Ну, дык дзе Ваш труп, Губрых?" – спытаеца схільная да гумару Яго прывялебнасць; для Кrolя ішла гульня за вілу на возеры Кома, якую яму абяцаў Брэмокель.

Сярод служак пачуліся шэпты: Мэйзер, сыкнуўши, супакоіў іх. У дзвярах залы з'явіўся Швэбрыйнер; ён быў малога росту, дробны; ён не проста лічыўся непадкупным, але і сапраўды быў такі; насіў патрапаныя брыджы, зацыраваныя панчохі; галава ў яго была абстрыжаная дагала і мела чарнаватае адценне; у вачах-разынках тайлася ўсмешка; Швэбрыйнер прадстаўляў гроши, кіраваў фундацыяй, створанай нацыяй; ён быў прадстаўніком прамыслоўцаў і караля, але таксама і малодшага экспедыента, які ўнёс дзесяць марак, і старую бабульку, што ахвяравала трышцаць пфенігаў; Швэбрыйнер меў адкрываць банкаўскія рахункі, выпісваць чэкі, кантраліваць рахункі, з кіславатай мінаю прымаш задаткі; ён быў выхрыстам, яго патаемнай архітэктурнай прыхільнасцю было барока; даспадобы яму былі анёлы, што ляцяць у паветры, залачоныя крэслы ў ганаровых касцельных ложах, величныя амбоны, белыя лакіраваныя казальніцы; ён любіў пах кадзіла, харавыя спевы хлопчыкаў. Швэбрыйнер быў моцай: банкаўскія кансорцыумы падпарадкоўваліся яму, нібы шлагбаўмы машыністу; ён уплываў на курсы грашовых адзінак, даваў загады сталёвым путам; са сваімі цвёрдымі цёмнымі вачамі-разынкамі ён выглядаў так, нібыта ім ужо былі без усякага выніку выпрабаваныя ўсе даступныя яму абліягчальныя сродкі, і ён чакаў, калі будзе вынайдзены напраўду эфектыўны сродак: Швэбрыйнер узяў кілішак, не паклаўши на спод грошай "на чай"; усяго за два крокі ад мяне стаяў ён, у сваіх брыджах і зацыраваных панчохах, падобны да прафесійнага велагоншчыка, што выбыў з гонкі; раптам ён паглядзеў на мяне, усміхнуўся, адставіў парожні кілішак і адышоў у кут нідэрландцаў, дзе яшчэ раней знік Губрых; і Швэбрыйнер не абдарыў пакрыўджаных ніводным словам.

З канферэнц-залы быў чуцён шэпт: відавочна, гэта аbat размаўляў з Гральдуке; відны былі толькі зялёны стол, папяльнічка, графін з вадою; пакаранне смерцю было адкладзена; у паветры луналі спрэчкі: здавалася, што ў судзейскай калегіі ўсё яшчэ не было поўнай згоды.

Вось паявіўся Гральдуке, узяў два кілішкі з Мэйзера вага спода, нейкую хвілю стаяў, вагаючыся, і паглядаў у бок Кrolя; ён быў высокі, меў салідныя памеры і больш прыстойнасці, чым пра гэта можна было меркаваць па яго падпухлых вачах; Гральдуке быў прадстаўніком закона, назіраў за юрыдычнай правамоцнасцю галасавання, вёў пратакол. Гральдуке сам ледзьве не стаў манахам: два гады запар співаў у грэгарыянскім хоры, які і цяпер любіў; потым ён вярнуўся ў свецкае жыццё, каб ажаніцца з вельмі пекнай дзяяўчынай, з якою ён даў жыццё пяці вельмі пекным дочкам; цяпер ён, будучы обер-прэзідэнтам, кіраваў зямлёю; дзяякуючы яму, зямельныя надзелы аддаваліся фундацыям, пасля напружанай працы ад заблытах кадастраў вызваліліся палеткі, лугі і лясы; ён апрацоўваў упартых старастаў і бургамістраў, скасаваў права на рыбалоўства ў кволых сажалках, установы, дзе закладалася нерухомасць, выкупляў за срэбра, супакойваў банкі і страхавыя кампаніі.

Усе паволі вярталіся ў канферэнц-залу; аbat махнуў вузкай даланёю Мэйзеру, які тут жа знік на паўхвіліны, потым паявіўся зноў і гучна

абвясціў на ўсю галерэю: "Мне даручана паведаміца членам журы, што перапынак скончаны". Першы вярнуўся з кута назарэцянаў Кроль, на яго твары можна было прачытаць «за»; Швэбрыйгер выйшаў, адзін, з кута нідэрландцаў і хутка прайшоў у залу; Губрых, апошні, са спалатнелым тварам, смяртэльна абражаны, прайшоў паўзу трох пакрыўджаных, трасучы галавою; Мэйзер зачыніў за ім дзвёры, зірнуў на свой спод, на дзевяць парожніх кілішкай, пагардліва пазвякаў нешматлікім манетамі "на чай"; я падышоў да яго і кінуў на спод талер: ён упаў звонка і цвёрда; тры пакрыўджаныя спуджана паднялі галовы; Мэйзер скрыў вусны ва ўсмешцы, на знак удзячнасці падняў руку да шапачкі і шапнуў: "Гэта ж трэба, ты – усяго толькі сын крыху глузданутага рэгента!"

Даўно ўжо з вуліцы не было чуваць бразгатання каламажак: «Травіята» пачалася; нерухома ў дзвюх шарэнгах стаялі служкі, паміж рымскіх легіянероў і матронай, паміж рэшткаў калон былых святыняў; гоман, нібы гарачая хвала, уварваўся ў халодны вечар; людзі з прэсы пераадолелі супраціўленне першага служкі, вось ужо і другі бязрадна падняў руку, а трэці пазіраў на Мэйзера, які, сыкаючы, усталёўваў цішу; маладзенъкі журналіст, праціснуўшыся паўзу Мэйзера, падбег да мяне, выцер нос рукавом і ціха сказаў мне: "Упэўненая перамога – за Вамі". Крыху ў глыбі памяшкання ўжо чакалі два шаноўныя рэдактары-нарысісты, у чорных капелюшах, з бародамі, выпетраныя пафасам натхнёных радкоў; яны трымалі на патрэбнай адлегласці менш шаноўную публіку – дзяўчыну ў акулярах, хударлявага сацыяліста; да тae хвілі, пакуль адчыніліся дзвёры і абат, задыхаўшыся, шпарка, нібы маленькі хлапчук, падбег да мяне, абняў, і я пачаў голас, які кричаў: "Фэмель! Фэмель!"

Гоман быў ужо чуцён аж наверсе; праз дзесяць хвілін пасля таго, як перастала дрыжаць падаконне, работніцы з усмешкамі выходзілі з брамы, несучы сваю годную пачуццёвасць у вольны ад працы вечар; то быў адзін з тых восеніскіх вечароў, калі трава пад мурам асабліва пахкая; Грэцу не ўдалося сёння прадаць свайго дзіка, на рыле якога застыгла пацямнелая кроў; у зменнай раме была відна тэрраса на процілеглым даху: белы стол, зялёная драўляная лаўка, альтанка са стомленай квеценню настурцый; ці Ёзэфавы дзеци і дзеци Рут калі-небудзь будуць прагульвацца там, па тэррасе, чытаць "Падступнасць і каханне"; ці бачыў ён там калі Роберта? Не, ніколі: Роберт сядзеў у сваім пакой, трэніраваўся ў садзе; тэррасы былі занадта малыя, каб магчы там займацца яго відамі спорту: лаптою і бегам на сто метраў.

Я заўсёды трохі яго баяўся, чакаў ад яго чагосьці нязвыклага, не здзівіўся нават, калі той хлопец з апушчанымі плячыма наклаў на яго секвестр; каб я толькі ведаў, як звалі таго, другога, які кідаў у нашу паштовую скрынку маленькія цыдулкі з весткамі ад Роберта; я так і не даведаўся пра гэта; і Ёганна нічога не здолела выцягнуць з Фрэшэра; гэтamu хлопцу належыць помнік, які вы захочаце паставіць мне; я не наважыўся тады паказаць на дзвёры Нэтлінгеру і забараніць гэтamu Вакеры заходзіць у Отая пакой; гэта яны прынеслі бычынае прычасце ў мой дом, ператварылі хлопца, якога я так любіў, у нейкага чужаніцу... майго маленькага хлопчыка, якога я браў з сабою на будоўлю, на рыштаванні. Таксі? Таксі? Ці гэта было таксі з 1936 года, на якім мы з Ёганнай ехалі ў «Якар», у Верхні Порт? Ці, можа, таксі з 1942 года, на якім я вёз яе ў Дэнклінген, у псіхіятрычную лякарню? Альбо таксі з 1956 года, на якім мы з Ёзэфам паехалі ў Кіслінген; я хацеў паказаць яму будоўлю, дзе ён, мой унук, сын Роберта і Эдыт, павінен быў заняць маё месца; абацтва разбуранае, груда камення, пылу і друзу; Брэмокель, Грумпэтэр і Волерзайн, напэўна б, трывумфавалі, убачыўшы гэта; а я не трывумфаваў,

убачыўшы ў 1945 годзе ўпершыню гэтых груды руінаў; у задуменні я абышоў іх, пэўна, спакайнейшы, чым яны маглі ад мяне чакаць; ці яны чакалі ад мяне слёз, абурэння?

— Мы знойдзем віаватага.

— Навошта? — спытаўся я. — Пакіньце яго ў спакоі.

Я аддаў бы дзвесце абацтваў, калі б за іх мне вярнулі Эдты, Оту ці таго чужога хлопца, што кідаў цыдулкі ў нашу паштовую скрыню і мусіў так дорага заплаціць за гэта; і хоць гэты абмен не адбыўся, не быў прынятых, мяне цешыла, што я заплаціў хоць бы гэтым — грудаю камення, майм "учынкам маладосці". Я ахвяраваў гэта Оце і Эдты, таму хлопцу і сталароваму вучню, хоць ведаў, што ім гэта будзе ні да чога: яны загінулі; ці, можа, гэтая груда руінаў належала да таго непрадбачанага, якога я гэтак моцна прагнуш? Манаҳаў здзіўляла мая ўсмешка, а мяне здзіўляла іхнє абурэнне.

— Таксі? Я ўжо іду, Леанора. Не забудзьцеся, што я запрасіў Вас: а дзевяятай, у кавярні Кронэра — вячэра з нагоды дня нараджэння. Шампанскага не будзе. Ненавіджу шампанскагае. Забярыце там унізе ў прыдзверніка кветкі, цыгары, віншавальныя тэлеграмы і, калі ласка, маё дзіця, не забудзьце апляваць мой помнік.

То былі выбарчыя плакаты — тое, што друкавалася цяпер, у звышурочныя гадзіны, на белай паперы; іх стосы завальвалі калідоры, лесвічныя каморы аж пад самы яго кабінет; на кожнай пачцы быў наклеены плакат-узор: усе гэтых добра апранутыя ўзоры ўсміхаліся яму, нават на плакатах можна было разгледзець гарусныя ніткі ў іх гарнітурах; грамадзянская паважнасць і грамадзянская ўсмешлівасць патрабавалі даверу і алтымізму; там былі маладыя і пажылыя, але маладыя работілі на яго яшчэ страшнейшае ўражанне, чым пажылыя; ён знакам, зробленым рукою, паслаў прыдзверніка, які хацеў запрасіць яго ў свой пакойчык — паглядзець раскошу кветак, разгарнуць тэлеграмы, ацаніць падарункі; ён сеў у таксі; дзвёры мышыны перад ім адчыніў шафёр.

— Калі ласка, у Дэнклінген, у психіяtryчную лякарню, — ціха сказаў стары Фэмель.

Блакітнае неба, пафарбаваная сцяна, уздоўж якой таполі, нібы перакладзіны драбінаў, вялі ўгору і ўніз на дзядзінец, дзе прыдзвернік змятаў ліске ў равок з кампостам; сцяна была занадта высокая, прамежкі паміж перакладзінамі — занадта вялікія; трох, чатыры крокі трэба было яму зрабіць, каб з адной трапіць на другую. Памалу! Чаму жоўты аўтобус павінен ехаць гэтак высока ўздоўж сцяны, паўзі каля яе, не раўнуючы як жук? Ён прывёз сёння толькі аднаго чалавека — яго. Ці гэта быў ён? Хто? Каб гэта ён караскаўся сюды, ледзьве дацягваючыся да чарговага прыступкі! Ды не: ён заўсёды хадзіў выпрастаўшыся, не згінаючыся, не прыніжаючы сябе — адно што ўкленчваючы ў касцёле ці на стартавай дарожцы ён мяняў сваю паставу. Ці гэта быў ён? Хто?

На дрэвах у садзе, у Блесэнфэльдскім парку – старанна намаляваныя шыльдачкі: 25, 50, 75, 100; ён укленчыў пры стартавых ямках, прамармытаў сам сабе: "На старт... увага... марш!" – і пабег; часам ён запавольваў свой бег, вяртаўся, глядзеў час на секундамеры, запісваў яго ў сыштак мармуровага колеру, што ляжаў на каменным століку ў садзе – і зноў укленчваў пры стартавых ямках, мармытаў сабе каманду, бег, адно зусім крыху павялічваючы тэмп на выпрабаванай дыстанцыі; часцяком праходзіла нямала часу, пакуль ён пачынаў выбягашь за 25 метраў і яшчэ больш – пакуль ён пралягашь пяцьдзесят; на заканчэнне ён бег усю дыстанцыю, 100 метраў, і запісваў дасягнуты час у сыштак – 11,2. Гэта нагадвала фугу – дакладна, хвалююча: а ўсё ж мела ў сабе адцінкі вялікай нуды, падобную да прорвы вечнасць у летнія адвячоркі, у садзе альбо ў Блесэнфэльдскім парку; старт – вяртанне; старт – малое паскарэнне – вяртанне; таксама яго тлумачэнні, калі ён сядашь каля яе, аналізаваў і вытлумачваў запісаныя ў сыштку лічбы, хваліў перавагі сваёй сістэмы – усё гэта было адначасна хвалюючае і нуднае; яго трэніроўкі папахвалі фанатызмам; гэтае дужае і зграбнае юначае цела пахла потам сур'ёзных высілкаў маладых людзей, што яшчэ не зведалі кахання; гэтаксама пахлі яе браты, Бруна і Фрыдрых, калі злазілі са сваіх спартыўных ровараў, з галовамі, поўнымі лічбамі кіламетраў, хвілін і секундаў, а пасля ў садзе давалі паслабу сваім фанатычным цягліцам ног з даламогаю фанатычных выраўнальных практикаванняў; гэткі пах ішоў ад бацькі, калі ён пад час рэпетыцый хору паважна напінаў грудзі, калі дыханне рабілася спартам, спей не быў прыемнай забаваю, а складнікам грамадзянскай павагі, аблямаванай саліднымі вусамі; яны сур'ёзна спявалі, сур'ёзна ездзілі на роварах, мелі вартыя сур'ёзнай увагі цягліцы на нагах, на грудной клетцы, каля губ; сутаргі прарысоўвалі брыдкія фіялетавыя маланкі на скуры ног і шчок; яны гадзінамі выстойвалі сярод халодных восеньскіх начэй, каб пастралаць па зайцах, якія хаваліся за галоўкамі капусты, а ўрэшце на досвітку выказвалі літасць да занямелых цягліцаў, наважваліся даць ім палёгку і беглі зігзагамі сярод дробнага, як шрот, дажджу: "навошта-навошта-навошта?" Дзе быў ён той, хто насіў у сабе таямнічы смех, схаваную ў схаваным гадзіннікам механізме спружыну, што памяншала невыносны ўціск, знімала напружанасць; ён, той адзіны, хто не пакаштаваў бычынага прычасця? Усмешка ў альтанцы, "Падступнасць і каханне"; яна нажілілася над балюстрадаю, бачыла, як ён выходзіў з брамы друкарні; ён лёгка пашыбаваў да Кронэрвай кавярні, маючи ў сабе таемны смех, нібы спружыну; ці быў ён яе здабычай, ці яна была ягонай?

Памалу, памалу! Чаму заўсёды ты ідзеш гэтак выпрастайшыся, не згінаючыся? Адзін неасцярожны крок – і ты звалішся ў блакітную прорву і разаб'ешся тут, унізе, аб бетонныя сцены раўка з кампостам; звялае лісце не паменшиць сілы ўдару; гранітны падмурак сходаў – не падушка; ці быў гэта ён? Хто? Наглядчык Гупэрц сцішана стаяў у дзвярях: гарбату, каву, піва, віно альбо канъяк для госця? Хвілінчуку, калі ласка, Фрыдрых прыехаў бы сюды конна: ён ніколі не палез бы ў той жоўты аўтобус, што, нібы жук, поўз там уверсе ўздоўж сцяны; а Бруна ніколі не хадзіў без кійка: забіваў, рассякаў ім час; разбіваў яго на часткі кійком альбо картамі, якія ён начамі, днямі шпурляў, нібы штылеты; Фрыдрых прыехаў бы сюды конна, а Бруна ніколі б не паявіўся без клінка; не трэба ні канъяку для Фрыдрыха, ні віна для Бруна; яны загінулі; ашалелыя ўланы папёрлі пад Эрбі-ле-Юэт праста пад кулямёты; яны думалі, што бургерскія заганы вызваліць іх ад бургерскіх цнотаў, непрыстойнымі показкамі яны хацелі вынішчыць неабходнасць практикавацца ў ціхманасці, голыя балерынкі, што танцевалі на сталах у клубе, не зневажалі памяці шаноўных продкаў, бо гэтыя продкі зусім не былі гэткія шаноўныя, як яны

выглядываюць у партрэтнай галерэі; канъяк і віно выкрэслены назаўжды з карты напояў, дарагі Гупэрц. Можа, піва? Отава хада была не такая эластычная, гэта было падобна да маршыроўкі: яго боты выстуквалі варожасць на плітках калідора, на бруку, на ўсёй вуліцы Модэстгасэ; Ота рана пакаштаваў бычынага прычасця, а можа, гэта яго брат, паміраючы, пакінуў яму ў спадчыну тое прозвішча – Гіндэнбург? Праз два тыдні пасля Генрыхавай смерці нарадзіўся Ота; ён загінуў пад Кіевам; я не хачу больш ні ў чым сабе маніць, Гупэрц: Бруна і Фрыдрых, Ота і Эдыт, Ёганна і Генрых – усе яны больш не жывуць.

Кава таксама не будзе патрэбна; гэта не тая асоба, чью прытоеную ўсмешку я чула ў кожным кроку: той старэйшы; а гэтаму прынясі гарбаты, Гупэрц, – свежай, моцнай, але без цукру; гарбаты майму сыну Роберту, непахіснаму, выпрастанаму, які заўсёды жыв таямніцамі, і цяпер у ягоных грудзях жыве таямніца; яны білі яго, панявечылі яму ўсю спіну, але ён не паддаўся, не выдаў сваёй таямніцы, не выдаў Георга, майго стрыечнага брата, які прыгатаваў яму чорны порах у "Аптэцы пад Гунамі"; павіснуўшы паміж дзвюма драбінамі, ён спускаецца цяпер сюды, з перакладзіны на перакладзіну; лунае ў паветры, распасцёршы руکі, нібы Ікар; спускаецца да ўвахода; ён не ўпадзе ў равок з кампостам, не разаб'еца аб граніт. Гарбаты, дарагі Гупэрц, – свежай і моцнай, з малаком, але без цукру; і цыгарэты, калі ласка, для майго архангела: ён прыносіць мне змроchnыя весткі, якія пахнуць крывёю, бунтам і помстаю: яны забілі таго светлавалосага хлопца; ён бегаў сто метраў за 10,9; колькі разоў я яго бачыла, ён усё смяяўся; а бачыла я яго толькі трох разы; сваімі зграбнымі рукамі ён направіў маленькі замочек у шкатулцы, у якой я захоўвала біжуутэryю, чаго за сорак год не здолеў зрабіць ніводзін майстар-слесар; ён адно дакрануўся да замочка – і ўсё было ў парадку; ён не быў архангел, а ўсяго толькі анёлак; хлопца звалі Фэрдзі, у яго былі светлыя валасы; неразумны, ён думаў, што можна, узбройўшыся адно хлопаўкаю, выходзіць на іх – тых, што пакаштавалі бычынага прычасця; ён не піў ні гарбаты, ні віна, ні піва, ні кавы, канъяку, а проста падстаўляў рот пад струмень вады з крана і смяяўся; каб быў жывы, ён бы здабыў мне стрэльбу; альбо той, другі, цёмнавалосы анёлак, якому было забаронена смяяцца, брат Эдыт; яны звалі яго Шрэла, і ён быў з тых, каго ніколі не называюць па імю, Фэрдзі б зрабіў гэта... ён бы заплатіў за мяне выкуп і выцягнуў бы мяне можа, з дапамогаю стрэльбы – з гэтага замка, у якім я жыву нібы заклятая; а так вось гэтае закляцце застаецца на мяне; толькі па агромністых драбінах можна выбрацца на свет Божы; вось мой сын спускаецца да мяне.

– Добры дзень, Роберт, ты ж вып'еш гарбаты? Не сцінайся, калі я цалую цябе ў шчаку; ты выглядаеш на саракагадовага мужчыну; сівізна на скронях, вузкія нагавіцы і нябесна-блакітная безрукаўка; ці не залішне ўсё гэта кідаецца ў вочы? Мажліва, гэта і добра – хавацца пад маскаю пана сярэдняга веку; ты цяпер падобны да вялікага начальніка; усім хацелася б пачуць, як ён кашляе, ды ён мае ў сабе занадта шмат вытанчанасці, каб дазволіць сабе кашляць пры людзяx; даруй мне за мой смех; якія спрытныя цяпер цырульнікі; твая сівізна нібы сапраўдная, а гэтыя сляды на падбародку – зусім як у чалавека, які павінен быў бы галіцца два разы на дзень, але робіць гэта толькі адзін раз; спрытна зроблена; толькі чырвоны шнар застаўся такі самы, як і быў; па ім яны цябе, вядома, пазнаюць; ці няма і тут якога-кольвечы сродка?

Не, табе не трэба палохацца: яны да мяне не дакраналіся; бізун застаўся вісেць на сцяне; яны толькі спыталіся:

— Калі Вы бачылі яго апошні раз?

І я сказала ім праўду:

— Уранні, калі ён пайшоў на трамвайны прыпынак, каб ехаць у школу.

— Але ж у школу ён так і не прыйшоў?

Я маўчала.

— Ці не спрабаваў ён наладзіць з Вамі сувязь?

І я зноў сказала праўду:

— Не, не спрабаваў.

Ты пакінуў зашмат слядоў, Роберт; нейкая жанчына з тых баракаў, што каля кар'ера, прынесла мне кніжку, падпісаную тваім прозвішчам, і з адрасам: то быў Авідзій у шэра-зялёны кардоннай вокладцы, запэцканай курыным памётам; за пяць кіламетраў адтуль знайшлі тваю хрестаматью, у якой не было аднаго ліста; яе прынесла мне касірка з кінатэатра; яна прыйшла ў бюро, назвалася кліенткай, і Ёзэф прывёў яе да мяне наверх.

Праз тыдзень яны зноў пыталіся ў мяне: "Ці быў у Вас з ім контакт?", і я адказала: "Не было". Пазней паявіўся яшчэ адзін, Нэтлінгер, які шмат разоў карыстаўся маёй гасціннасцю; ён сказаў: "Дзеля Вашага ж інтэрэсу скажыце праўду". Але ж я ім і казала праўду, ды цяпер ведала, што ты ўмыкнуў з іх рук.

Некалькі месяцаў нічога новага, а потым прыйшла Эдыт і сказала:

— Я чакаю дзіця.

Я служалася, калі яна прамовіла:

— Госпад блаславіў мяне.

Яе голас наганяў на мяне страх; даруй, але я ніколі не любіла сектантаў; дзяўчына была цяжарная і засталася зусім адна: бацька арыштаваны, родны брат знік, цябе не было — яны два тыдні пратрымалі яе ў вязніцы і рабілі допыты; яны не кранулі яе; як проста было паразганаць тых некалькіх авечак; толькі адна авечка засталася — Эдыт; я забрала яе да сябе. Дзеци, вашую неразумнасць, вядома, упадабаў пан бог, але, прынамсі, Вакеру вы павінны былі забіць; барані нас божа ад пакутнікаў, якія засталіся жыць; настаўнік гімнастыкі — паліцай-прэзідэнт: гойсае на сваім белым кані па горадзе і асабіста кіруе аблавамі на жабракоў; чаму хоць бы яго вы не забілі, але чым — порахам у кардонным карабку? Хлопаўкамі нікога не заб'еш, хлопча; вам трэба было спытацца пра гэта ў мяне: смерць зроблена з металу гільза з медзі, свінец, жалеза; смерць нясыць асколкі металу — яны свішчуць і выюць, унаучы спадаюць дажджом на дах, з грукатам б'юцца аб алтытанку, лётаюць у паветры, нібы дзікія птахі: "Дзікія гусі шумяць унаучы"; яны кідаюцца на авечак; Эдыт памерла; я перад тым дамаглася, каб яе абвясцілі вар'яткай: тры медыцынскія аўтарытэты напісалі заключэнне сваімі па-арыстакраццукамі нечытэльнymi почыркамі на белых лістах са штампамі, што выклікаюць павагу — гэта ўратавала яе, Эдыт. Даруй, што я смяяўся; гэтая во авечка: у семнаццаць год нарадзіла першае дзіця, у дзесятнаццаць — другое, прытым заўсёды ад

яе можна было пачуць слова накшталт: "Пан Бог зрабіў тое", "Пан Бог даў", "Пан Бог узяў", "Пан Бог...", "Пан Бог..." Яна не ведала, што пан Бог – наш брат: з братамі ты можаш смяяцца сабе колькі хочаш, з панамі не заўсёды; я не ведала, што дзікія гусі рвуць авечак, думаючи, што яны міралюбныя траваежныя птушкі; Эдты ляжала тут, і здавалася, што ажыў наш родавы герб – авечка, з грудзей у якой пырскае струмень крыві; але вакол яе не стаялі ні пакутнікі, ні кардыналы, ні пустэльнікі, ні рыцары, ні святыя, каб маліцца на яе; там стаяла я адна. Яна памерла; хлопча, паспрабуй усміхнуцца; я спрабавала, ды ў мяне гэта не атрымлівалася: асабліва з Генрыхам; ён забаўляўся з табою, чапляў табе шаблю, насоўваў на галаву шалом, рабіў з цябе «француза», ды «руса», ды «інглішмана»; гэты ціхманы хлопчык; і ён спяваў: "Мне патрэбны карабін, мне патрэбны карабін"; а калі ён паміраў, ён шапнунуў мне той жахлівы пароль, імя свяшчэннага буйвала" Гіндэнбург". Ён хацеў вывучыць верш на памяць, быў такі ветлівы і паслухмяны, а я парвала цыдулку з вершам на дробныя шматкі, выкінула іх, і яны пасыпаліся, нібы камякі снегу, на Модэстгасэ.

Пі, Роберт, гарбата стыне; вось цыгарэты; падыдзі сюды бліжэй: я мушу гаварыць зусім ціха; ніхто не павінен нас чуць, а перадусім не павінен нас чуць твой бацька; ён – дзіця, не ведае, колькі ліха ў гэтым свеце, як мала ў ім ёсць чистых сэрцаў; а ён мае такое; ціха, нельга запляміць гэткае чыстае сэрца; паслухай, ты можаш мяне вызваліць: "мне патрэбны карабін, мне патрэбны карабін", і ты павінен здабыць яго мне; з тэрасы, што на даху, я б магла яго ладна падстрэліць; у нашай алтанцы трыста пяцьдзесят дзірак; калі ён будзе набліжацца на сваім белым кані, заверне за рог вуліцы калія гатэля "Прынц Генрых", у мяне будзе досыць часу, каб добра пацэліць; трэба глыбока ўдыхнуць паветра – я чытала пра гэта, – нацэліцца і націснуць у патрэбны момант на курок; я выпрабавала гэта з Брунавым кійком: калі ён заверне за рог, у мяне будзе дзве з паловай хвіліны часу, але ці ўдасца мне таксама падстрэліць і таго другога – я не ведаю; будзе сумятня, калі ён зваліцца з каня, і я не здолею другі раз спакойна ўдыхнуць паветра, навесці і націснуць своечасова на курок; мне трэба толькі вырашыць, па кім страліць: па настаўніку гімнастыкі ці па тым Нэтлінгеры; ён еў мой хлеб, піў маю гарбату, і бацька заўсёды называў яго "жававым хлопцам". Паглядзі, які жававы гэты хлопец: ірваў авечак, лупцаваў цябе і Шрэлу бізуном з калючага дроту; Фэрдзі заплаціў занадта дорага за гэты сціплы вынік – апёкі на назе настаўніка гімнастыкі, разбітае люстэрка ў пярэднім пакоі; не порах з кардонным карабком патрэбны, а порах з металам...

Выпі нарэшце сваю гарбату, хлопча; ці яна табе не смачная? Што, тытунь у цыгарэтах перасох? Выбачай, але я ніколі не разбіралася ў гэтих рэчах; ты добра выглядаеш, табе да твару знешнасць саракагадовага мужчыны з сівымі скронямі, можна падумашь, што ты нарадзіўся натарыусам; мяне разбірае смех, калі я сабе ўяўляю, што ты напраўду калі-небудзь будзеш гэтак выглядаць; якія ўсё ж спрытныя цяпер цырульнікі!

Не будзь такі сур'ёзны: усё мінецца, мы зноў пачнем ездзіць за горад, у Кіслінген: бабуля і дзед, дзеци, унукі, увесь наш род; твой сын будзе спрабаваць лавіць рукамі стронгу; мы будзем есці цудоўны манаскі хлеб, піць іхняе віно, слухаць вячэрніяе набажэнства: "Rorate coeli decuperet et nubes plurant justum"; [6 – Акрыляйце, нябёсы, зверху, а воблакі хай праліваюць праўду (лац.).] урачыстую перадкаляндную службу; у гарах выпадзе снег, замерзнуць ручай – выберы сабе пару года, хлопча, – каляды будуць найбольш даспадобы Эдты; яна пахне калядамі: дзяўчына яшчэ не зразумела, што Госпад прыйшоў да нас як брат; манаскі спеў

уздадуе яе адвентысцкае сэрца; і таксама ўздадуе яе цёмны касцёл, пабудаваны калісъці тваім бацькам; абацтва Святога Антонія ў даліне Kica, паміж паселішчамі Штэлінгера-Гротэ і Гёрлінгера-Штуль.

Мне не было яшчэ і дваццаці двух гадоў, калі асвячалі абацтва; я яшчэ зусім нядаўна прачытала "Падступнасьць і каҳанне"; у мяне ў горле ўсё яшчэ сядзеў і лёгка вырываўся з яго падлеткаў смех; у зялёнай аксамітавай сукенцы, купленай у краме Гэрміны Горушкі, я выглядала так, быццам бы толькі што вярнулася з танцаў; ужо не дзяўчына, але яшчэ і не жанчына — не замужняя жанчына, а дзяўчына, якую спакусілі; белы каўнерык, чорны каплялюш; я была ўжо цяжарная і кожную хвілю гатовая заплакаць; кардынал шапнью мне: "Вам трэба было засташа дома; спадзяюся, што Вы вытрымаце ўсё гэта". Я вытрымала, я хацела быць пры ўсім; калі адчынілі касцёл і пачалася цырымонія асвячэння, мне зрабілася непамысна; ён зусім спалатнеў, мой малы Давід, а я падумала сабе: цяпер яго смех прапаў; яны заб'юць яго сваімі ўрачыстасцямі; ён на тое занадта малы і занадта малады; у яго замала мужчынскай паважнасці ў мускулах; я ведала, што маю пекны выгляд — у зялёнай сукні, чарнавокая, з белым, нібы снег, каўняром; я вырашыла ніколі не забывацца, што ўсё гэта толькі гульня. Я смяялася яшчэ, калі згадвала, як настаўнік нямецкай мовы казаў мне: "Буду пытаць Вас на пяцёрку", але я не здолела адказаць на пяцёрку; я думала ўвесь час толькі пра яго, называла яго Давідам, малым з прашчаю, журботнымі вачымі і глыбока скаваным смехам; я каҳала яго і штодня чакала хвіліны, калі ён з'явіца ў вялікім акне кабінета; я глядзела яму ўслед, калі ён выходзіў з брамы друкарні, употайкі прыходзіла на спеўкі іхняга хору, уважліва ўглядзалася, ці ягоныя грудзі таксама ўздымаюцца і апускаюцца ў гэтym сур'ёзным мужчынскім спорце, ды пазнавала па яго твары, што ён не належай да іх; я прасіла Бруну непрыкметна для іншых прыводзіць мяне ў клуб афіцэраў-рэзервістаў, што збіраўся ў гатэлі "Прынц Генрых", каб згуляць у більярд; я прыглядалася да таго, як ён згінаў і разгінаў руکі, як белыя шары каціліся па зялёным і чырвоныя каціліся на зялёнym, і там я адчула яго смех, скаваны глыбока ў ім унутры; не, ён ніколі не каштаваў бычынага прычасця, але было боязна, ці вытрымае ён апошняе, саме апошняе і саме цяжкое выпрабаванне — выпрабаванне вайсковой формай, у дзень нараджэння таго прыдурка, у студзені: маршыроўка перад помнікам каля моста, удзел ва ўрачыстым парадзе перад гатэлем, на балконе якога стаяў генерал; я пыталася ў сябе, як гэта будзе выглядаць, калі ён будзе шыбаваць там, унізе, напампаваны гісторыяй і балбатнёй пра "цяжар лёсу", у такт грукату барабанаў і літаўраў, пад гукі баявых ражкоў. Мне было боязна, вусцішна, што ён будзе выглядаць смешна; я не хацела, каб ён быў смешны; я не хацела, каб яны калі-небудзь смяяліся з яго, хацела, каб ён смяяўся з іх; і я ўбачыла, як ён маршыраваў; мой Божухна, каб ты бачыў яго тады! Ён, здавалася, кожным сваім крокам пераступаў праз кайзераву галаву.

Пасля мне часцяком даводзілася бачыць яго ў форме; гады лічыліся цяпер павышэннямі ў званні: праз два гады — обер-лейтэнант, яшчэ праз два гаўлтман; я брала ў руکі яго шаблю і ўсяляк імкнулася яе зганьбіць, алаганіць, саскрабала ёю бруд з жалезных завіткоў на парэнчах сходаў, іржу з жалезных лавак у садзе, капала ёю ямкі пад флянсы; толькі чысціць бульбу ёй было занадта нязручна.

Шаблі трэба кідаць на зямлю і таптаць нагамі, як і ўсе прывілеі; толькі дзеля таго яны існуюць — гэта хабарніцтва: Правая рука іх поўная дарункаў. Еш тое, што ядуць іншыя; чытай тое, што чытаюць усе, наси вонратку, якую носяць усе; тады ты найшчыльней наблізішся да праўды;

шляхоцкасць абавязвае, яна абавязвае цябе есці мякіну, калі яе ядуць астатнія, чытаць ура-патрыятычны памёт на старонках мясцовых газет, а не выданні для адукаваных людзей – Дэмеля[7 – Рыкард Дэмель (1863-1920) – нямецкі паэт-імпрэсіяніст.] і іншых; не, Роберт, не прымай нічога ад іх – ні паштэтаў ад Грэца, ні масла ад абата, ні мёду, ні залатых манет, ні рагу з заечага мяса: навошта-навошта-навошта, калі ў іншых таго няма; простыя людзі могуць спакойна есці мёд і масла, ён не сапсуе ім ні страўніка, ні мазгоў, але ты, Роберт, гэтага рабіць не можаш – ты павінен есці гэты брыдкі хлеб: вочы твае напоўняцца ад праўды слязьмі, і ты павінен насіць вопратку з убогай тканіны – тады будзеш свабодны.

Я толькі адзін раз пакарысталася сваёй прывілеяй, адзінадзіны раз – ты павінен дараваць мне гэта; я не магла больш вытрываць і пайшла да Дрэшэра, каб дамагчыся табе амністы; мы не маглі болей трываць: бацька, я і Эдyt; у цябе ўжо тады нарадзіўся сын; мы знаходзілі ў паштовай скрыні вестачкі ад цябе, зусім маленькія, як паперкі ад парашкоў супраць кашлю; першы раз мы атрымалі вестачку ад цябе праз чатыры месяцы пасля таго, як ты знік: "Не турбуйцесь наконт мяне, я старанна вучуся ў Амстэрдаме. Цалую маму. Роберт". Праз тыдзень мы прачыталі другую цыдулку: "Мне патрэбны гроши, загарніце ў газету і перадайце чалавеку, прозвішча якога Гроль – кельнеру ў «Якары», Верхні Порт. Цалую маму. Роберт".

Мы аднеслі гроши туды: кельнер Гроль моўчкі паставіў нам піва і ліманад, моўчкі ўзяў скрутак, моўчкі адмовіўся ад грошай "на чай"; здавалася, ён нас зусім не бачыць і не чуе нашых пытанняў.

Мы паўклейвалі твае маленькія вестачкі ў нататнік; новых доўга не было, потым яны пачалі надыходзіць часцей. "Гроши атрымаў усе: 2-га, 4-га і 6-га. Цалую маму. Роберт". А Ота раптам стаў зусім не Ота, а нехта іншы; ён прывёў у дом Нэтлінгера і настаўніка гімнастыкі; Ота... я зразумела, што гэта значыць, калі кажуць, што ад чалавека засталася адна абалонка; Ота быў цяпер толькі Отавай абалонкаю, якая хутка напоўнілася іншым змесцівам: ён не праста пакаштаваў бычынага прычасця, яно было яму прышчэплена; з яго выссалі былу кроў і ўлілі яму новую: Отаў пагляд зрабіўся паглядам забойцы, і я са страхам хавала ад яго твае цыдулкі.

Колькі месяцаў вестак ад цябе не было; я поўзала на каленях у сенцах, па падлозе, выкладзенай пліткамі, аглядала кожную шчыліну, кожную цалю халоднай падлогі, зняла завіткі з парэнчай, пасаскрабала з іх увесе бруд, баючыся, што папяровыя скрутакі могуць куды-небудзь заваліцца, што іх можа здзымухнучь скразняком; па начах я адкручвала паштовую скрыню і разбірала яе, а Ота вяртаўся, прыціскаў мяне дзвярыма да сцяны, наступаў мне на пальцы, смяяўся: доўгія месяцы я не магла нічога знайсці, прастойвала ночы за фіранкаю ў спальні, чакала світання, пільnavала за вуліцай і за дзвярыма ў дом, злятала ўніз па сходах, калі паяўляўся паштар з газетамі; нічога не было; я абшуквала папяровыя торбачкі з булачкамі, асцярожна пералівала малако ў рондаль, адляпляла этыкетку ад бутэлькі; нічога не было. Ад вечара мы хадзілі ў «Якар», праціскаліся паміж мундзіраў у самы далёкі куток, за столік, які абслугоўваўся Гролем, але Гроль маўчаў, рабіў выгляд, нібыта нас не ведае; толькі праз некалькі тыдняў, калі мы чарговы раз, чакаючы, сядзелі там, ён напісаў на беражку кардоннай падстаўкі пад піва: "Будзьце асцярожны! Я нічога не ведаю!", а пасля перакулі ю кухаль з півам, размазаў разлітае піва так, што на месцы надпісу засталася

вялікая чарнільная пляма, прынёс нам новы кухаль, за які не хацеў браць грошай, — Гроль, кельнер з «Яка», малады чалавек з вузкім тварам.

Мы ж, натуральна, не ведалі, што хлопец, які кідаў нам у паштовую скрыню вестачкі ад цябе, даўно быў арыштаваны, што за намі сачылі, а Гроль заставаўся на волі толькі з аднае прычыны — яны спадзяваліся, што ён загаворыць з намі; хто можа разабрацца ў гэтай вышэйшай матэматыцы забойцаў? І Гроль, і хлопец з вестачкамі ад цябе — абодва зніклі, Роберт; а ты ж не даеш мне карабіна, не вызваляеш мяне з гэтага заклятага замка.

Мы перасталі хадзіць у «Якар», пяць месяцаў нічога не чулі пра цябе; я першы раз скарысталася з прывілеем: пайшла к доктару Эмілю Дрэшэру, старшыні зямельнага ўрада; колісъ я разам з яго сястрою хадзіла ў школу, а з ім — на ўрокі танцаў; мы рабілі разам паездкі за горад, ставілі ў каламажкі бочачкі з півам, на лясным ускрайку выцягвалі бутэрброды з вяндліна; таньчылі «лендлер» на свежапакошаных палянках; мой бацька дапамог Дрэшэрому бацьку ўступіць у Навуковае згуртаванне, хоць у таго не было вышэйшай адукацыі але ўсё гэта лухта, Роберт: не веру гэткія рэчы, калі справа датычыць чагосьці сур'ёзнага; я называла колісъ Дрэшера «Эм» — гэта было скарачэнне ад «Эміль», скарачэнне, якое ў тых часы лічылася асабліва шыкоўным; а во цяпер, праз трыццаць год, я папрасіла далажыць яму пра мяне; я надзела шэры касцюм з фіялетавым вэлюмам, чорныя, са шнуркамі, чаравікі; Дрэшэр сам сустрэў мяне ў пярэднім пакоі, пацалаваў мне руку і сказаў:

— Ах, Ёганна, называй мяне, як і раней, «Эм»!

І я сказала яму:

— Эм, мне трэба ведаць, дзе мой хлопец. Вам жа вядома, дзе ён!

У гэтую хвілю, Роберт, мне здалося, што пачаўся ледавіковы перыяд. Я адразу пазнала па ім, што ён ведаў усё, і адчула, як ён пасуровеў, зрабіўся афіцыйны, яго тоўстыя губы заўзятага аматара чырвонага віна ад перапуду сталі падобныя да танюсенькай нітачкі; ён азірнуўся, патрос галавою і шапнуў мне:

— Учынак твойго сына быў не толькі заганы, але і надзвычай неразважлівы з палітычнага боку.

А я адказала яму:

— Куды вядзе палітычная разважлівасць — відаць па табе.

Я хацела пайсці, але ён затрымаў мяне і сказаў:

— Божа мой, ці ж нам трэба ўсім павесіцца?

На што я адказала:

— Вам — трэба.

— Будзь усё ж разумнаю, — сказаў ён, — гэткімі справамі займаецца паліцай-прэзідэнт, а ты ж ведаеш, што твой сын прычыніў яму.

— Ведаю, — адказала я. — Нічога. На жаль, нічога. Калі не лічыць, што ён пяць гадоў запар выиграваў у яго ў лапту.

Тут гэты баязлівец прыкусіў губу і сказаў:

— Спорт... спорт заўсёды да нечага прыводзіць.

Тады, Роберт, мы не ўяўлялі сабе, што за адзін жэст руکі можна заплаціць жыццём: Вакера аддаў пад расстрэл польскага ваеннапалоннага, бо той падняў на яго руку; толькі падняў руку — нават не ўдарыў Вакера.

Пасля аднаго ранку я знайшла пад час снядання ў сябе на талерцы цыдулку, напісаную Отам: "Мне таксама патрэбны гроши — 12. Можаце аддаць мне іх праста ў руکі". І я пайшла ў бацькаў кабінет, узяла з сейфа дванаццаць тысяч марак — яны ляжалі там на той выпадак, калі ад цябе зноў пачнуць прыходзіць цыдулкі — і кінула ўвесь пачак на стол перад Отам; я хацела ўжо ехаць у Амстэрдам і сказаць табе, каб ты не дасылаў нам болей ніякіх цыдулак: яны каму-небудзь ды каштуюць жыцця. Але ты ўжо тут; я звар'яцела б, калі б яны не далі табе амністыі; заставайся тут, хіба не ўсё адно, дзе жыць у гэтым свеце, у якім за адзін жэст руکі можна заплаціць жыццём? Ты ведаеш варункі, якія табе вытаргаваў Дрэшэр: ніякай палітычнай дзейнасці, а пасля заканчэння вучобы — адразу ў войска; я загадзя падрыхтавала ўсё, каб ты змог здаць экстэрнам іспыты на атэстат сталасці, а пасля Клэм, прафесар статыкі, праверыць твае веды і залічыць табе ва ўніверсітэце столькі семестраў, колькі ў яго атрымаецца; ці ты абавязкова хочаш вучыцца ва ўніверсітэце? Добра, як сабе хочаш; Эдты вельмі радая. Падыміся да яе! Ну, ідзі! Хутчэй: хіба ты не хочаш убачыць свайго сына? Я аддала ёй твой пакой; яна чакае цябе наверсе; то ідзі ўжо.

Ён падняўся па сходах, прайшоў праз бурыя шафы, пракраўся па маўклівых калідорах пад самае гарышча, дзе апошняя прыступка сходаў замяняла перадпакой каморкі; тут чуцён быў пах цыгарэт, патаемна выкураных санітарамі. Пах вільготнай пасцельнай бялізны, развшанай на гарышчы; цішыня прыгнятала, запаўняючы сабой каморку, падымаячыся вышэй і вышэй, нібы дым у каміне. Праз акенца ў даху Роберт паглядзеў на тапалёвую алею, што вяла да аўтобуснага прыпынку: дагледжаныя градкі, цяпліца, мармуровы фантан, справа пад мурам капліца: усё гэта рабіла ўражанне ідyllіі, было ідyllіяй і пахла ёю; за агароджай, праз якую прапускаўся электраток, пасвіліся каровы, свінні капаліся ў адкідах, каб самім потым ператварыцца ў адкіды; работнік выліваў у карыта кублы тлустага булёну: чулася гучнае булькатанне; здавалася, што прасёлак вядзе ў бязмежжа цішыні...

Колькі ўжо разоў ён стаяў тут, на гэтай станцыі, куды яна зноў і зноў пасылала яго, каб не парушыць цэласнасці сваіх успамінаў? Ён зноў быў дваццацігадовы Роберт, які вярнуўся дадому, вырашыўшы маўчаць; ён павінен быў паздароўкацца з Эдты і са сваім сынам Ёзэфам; Эдты і Ёзэф — гэта быў сігнал тae станцыі; яны абое былі чужыя яму, маци і сын, і яны абое зблізіліся, калі ён зайшоў у іхні пакой — Эдты яшчэ больш за яго; ці ўвогуле яны калі-небудзь казалі адно аднаму «ты»?

Калі яны прыйшлі пасля той гульні ў лапту да Шрэлы, Эдты паставіла на стол ежу: бульбу з нейкай незразумелай падліўкаю і зялёную салату; пасля яна наліла слабай гарбаты, а Роберт не мог тады цярпець слабай гарбаты; ён ўяўляў сабе, што яго будучая жонка будзе ўмець запарваць добрую гарбату; Эдты відавочна таго не ўмела, і ўсё ж, калі яна ставіла

бульбу на стол, ён ужо ведаў, што пацягне яе ў кусты, у Блесэнфэльдскім парку, калі яны будуць вяртацца дамоў з Цонавай кавярні; Эдyt была светлавалосая, выглядала на шаснаццаць год; але яна ўжо не смяялася без дай прычыны, як смяюцца падлеткі; у яе вачах, позірк якіх цяпер адразу ж спыніўся на ім, не было фальшывага чакання щасця; яна прамовіла малітву, што чытаюць перад ежай: "Божа... Божа...", і ён падумаў: трэба есці пальцамі; відэлец, што быў у яго ў руцэ, здаваўся яму недарэчным, лыжка — чужою, і ён упершыню ў жыцці ўсвядоміў, што такое ежа — блаславенне заспакаення голаду — і нічога больш; толькі цары і беднякі ядуць пальцамі. Яны нібыта не казалі адно аднаму, калі ішлі Блесэнфэльдскім паркам да Цонавай кавярні, і ён баяўся, даючи на яе руцэ клятву ніколі не каштаваць бычынага прычасця; глупства: ён баяўся, як пад час канфірмацыі ў касцёле; калі ж яны вярталіся назад праз той самы парк, ён узяў Эдyt за руку, затрымаў яе, даў Шрэле адысціся далёка ўперад, глядзеў, як яго ѿмна-шэрэя постаць знікае на фоне вечаровага неба, і пацягнуў Эдyt у кусты; яна не барапілася і не смяялася, а спрадвечнае веданне, як гэта трэба рабіць, ажыло ў яго вуснах, яго руках і рамёнах; у яго памяці захаваліся толькі яе светлыя валасы, серабрыстыя ад летняга дажджу, вяночак срэбных кропляў на яе бровах — нібы шкілет нейкай мініяцюрнай марской жывёліны, знайдзены на ржавага колеру ўзбярэжным пяску, у памяці захаваліся абрывы яе вуснаў, што памнажаліся ў незлічоныя хмаркі аднолькавай велічыні, калі яна, прытуліўшыся да яго грудзей, прашаптала: "Яны цябе заб'юць!" Значыць, яны з Эдyt усё-ткі былі на «ты» там, у кустах, у парку, і назаўтра, пасля паўдня, у таннай мэблеванай кватэры; ён цягнуў Эдyt за сабою, трymаючи за запяцце: ішоў па горадзе, нібы сляпы, нібы яго вяла чароўная палачка; інстынктыўна ён знайшоў патрэбны дом, пад пахай у яго быў скрутак з порахам для Фэрдзі, з якім яны павінны былі спаткацца ўвечары. Тады ён зрабіў адкрышцё: яна ўмее ўсміхацца; яна ўсміхнулася, паглядзеўшыся ў люстэрка — самае таннае, якое здолела купіць у краме са стандартнымі цэнамі гаспадыня дома; Эдyt усміхнулася, адкрыўшы і ў сабе тое спрадвечнае веданне; а ён ужо тады дапяў, што скрутак з порахам, які ляжаў на падаконні, — дурасць, якую трэба было зрабіць; розум не быў прыдатны ні да чога ў гэтым свеце, у якім за жэст рукі можна было заплаціць жыццём; усмешка Эдyt на твары, нязвычным да ўсмешак, здавалася яму цудам, а калі яны потым сышлі ў пакой гаспадыні, Роберт здзівіўся, як танна ім абышоўся пакой: ён заплаціў за ўсё марку і пяцьдзесят пфенігаў, а гаспадыня адмовілася ўзяць пяцьдзесят пфенігаў, якія ён хацеў пакласці ёй "на чай":

— Не, шаноўны пане, на чай не бяру, бо не хачу ні ад кога залежаць.

Значыць, ён усё ж быў на «ты» з тою жанчынай, што сядзела тут, трymаючи на каленях дзіця — Ёзэфа: Роберт узяў хлопчыка, нязграбна патрымаў яго якую хвіліну, паклаў дзіця на ложак, і спрадвечнае веданне зноў вярнулася да яго — у яго рукі, рамёны, губы. Яна так і не навучылася запарваць гарбату нават пасля таго, як яны займелі сваю кватэру з мэбллю, нібы лялечнай, калі ён вяртаўся дамоў з універсітэта альбо ў водпуск як унтэр-афіцэр сапёрных войскав; ён вывучыўся на спецыяліста па выбухах, пазней сам рыхтаваў каманды выбухоўцаў, сеяў формулы, у якіх было якраз тое, чаго хацеў — руіны і прах, помсту за Фэрдзі Прогульскіе, за кельнера Гроля, за хлопца, што ўкідаў яго цыдулкі ў паштовую скрыню. Эдyt з сеткаю на пакупкі, з кніжачкай ільготных талонаў; Эдyt, якая гартае кухарскую кнігу; яна давала хлопчыку бутэлочку з малаком, карміла грудзьмі Рут; малады бацька, маладая маці; яна прыходзіла з дзіцячым вазком па яго, пад браму казармы; яны разам прагулюваліся берагам ракі, ішлі праз футбольныя палі і палі для лапты;

яны сядзелі каля запруды, на дамбах, пакуль Ёзэф забаўляўся на рачным пяску, а Рут вучылася рабіць першыя крокі; два гады яны гулялі ў гэтую гульню, што называлася «шлюб»: ён ніколі не здаваўся самому сабе жанатым мужчынам, хоць разоў семсот, калі не болей, зайшоўшы дамоў, вешаў у пярэднім пакой фуражку і шынель, знімаў кіцель, сядаваў да стала; Ёзэф на каленях, а Эдты тым часам чытала малітву: "Божа... Божа..."; толькі ніякіх прывілеяў, ніякай звышарыгінальнасці; фельдфебель сапёрных войскай д-р Роберт Фэмель, з выдатнымі матэматычнымі здольнасцямі; ён еў гарохавы суп, калі суседзі прымалі з радыёпрыёмніка бычынае прычасце; яго водпуск з часці доўжыўся да пабудкі; першым трамваем ён вяртаўся ў казарму; пацалунак Эдты каля дзвярэй і дзіўнае адчуванне, нібыта ён зноў яе зганьбаваў – гэтую маленъкую светлавалосую жанчыну ў чырвоным шлафроку; Ёзэф трymаўся за яе руку, Рут ляжала ў вазку; ніякай палітычнай дзейнасці – хіба ён калі-небудзь займаўся палітычнай дзейнасцю? Амнісціравалі, даравалі яму ягоную юначу дурноту; ён належаў да найбольш здольных кандыдатаў на афіцэра; тупасць заварожвала яго, бо яна несла ў сабе формулы; ён сеяў наўкол прах і разбурэнне, убіваў у галовы формулы выбухаў. "Ад Альфрэда нічога няма?" – Ён не ведаў, пра каго яна пыталася, забыўши, што яе дзяячоae прозвішча было Шрэла. Час вымяраўся падвышэннямі ў званні: праз паўгода яфрэйтар, яшчэ праз паўгода унтэр-афіцэр, праз паўгода фельдфебель, а яшчэ праз паўгода лейтэнант; потым атупелая, шэрая, зусім бязрадасная маса пацягнулася да вакзала; ні кветак, ні смеху на ўзбочынах вуліц, ні кайзеравай усмешкі па-над імі, ні пыхі пасля доўгага цікамірнага жыцця; раздражнёная, але тупа-пакорлівая маса; ён пакінуў свой лялечны пакой, дзе яны бавіліся ў шлюб, і на вакзале зноў паўтарыў клятву ніколі не прымаць бычынага прычасця.

Ад чаго ён мерзнуў – ад вільготнай пасцельнай бялізны ці ад вільгаці муроў? Цяпер ён ужо мог пакінуць станцыю – пост, які яму вызначыла маці. Пароль – "Эдты, Ёзэф". Ён прытаптаў на падлозе цыгарэту, зноў сышоў уніз па сходах; павагаўшыся хвілю, націснуў на клямку, убачыў, як яго маці гаварыла па тэлефоне; яна рукой паказала яму маўчачь, гаворачы адначасна ў тэлефонную трубку: "Я вельмі цешуся, святы айцец, што вы можаце абвянчаны іх у нядзелю; мы сабралі ўсе палеры; цывільная цырымонія ўзяцца шлюбу адбудзецца заўтра".

Ці ён сапраўды пачуў адказ пробашча, ці гэта ён прысніў – "шаноўная пані, я буду надзвычай рады, калі гэтая крыўдная недарэчнасць будзе нарэшце ліквідаваная".

Эдты не схацела ўбірацца ў белыя строі і адмовілася пакінуць Ёзэфа дома; яна трymала яго на руках у тую хвілю, калі святар запатрабаваў ад іх абаіх слова згоды на шлюб; граў арган; Роберт таксама не быў у чорным гарнітуры; няма чаго перапранацца – час ісці; шампанскага не было: бацька не любіць шампанскага, а бацька нявесты, якога ён бачыў толькі адзін раз у жыцці, бяssследна знік, ад швагра ўсё яшчэ аніякіх вестак; яго шукалі за спробу забойства, хоць ён пагарджаў порахам у скрутку і хацеў не даць адбыцца замаху.

Яна павесіла трубку, падышла да Роберта, паклала яму руکі на плечы, спыталася:

– Які цудоўны ў цябе сыночак, праўда? Пасля вяселля ты павінен усынавіць яго, а я ўжо адпісала ў тастаменце ўсё на яго карысць. Выпі яшчэ гарбаты; у Галандыі ж п'юць добрую гарбату; не бойсяся: Эдты будзе добраі жонкаю; ты хутка здасі іспыты на атэстат, я абстаўлю вам кватэру,

а ты не забывайся патаемна ўсміхацца, калі пойдзеш у войска; паводзь сябе ціха і памятай, што на свеце, дзе за адзін толькі жэст руکі можна заплациць жыщём, гэткія пачуцці нічога ўжо не значаць; я аbstайлю вам кватэру, бацька будзе рады; ён паехаў у абацтва – бышцам там можна неяк сябе сучешышь. "Дрыжаць спарахнелыя косці"; ах, мой хлопчык, яны забілі таемную бацькаву ўсмешку; у ёй паламалася спружына – яна не магла вытрываць гэткага ціску; і тут ужо не дапаможа ладнае слоўца «тыраны»; бацька не здолее больш вытрываць у сваім кабінцы, а Отава абалонка страшыць яго; ты павінен замірыцца з Отам; прашу, паспрабуй зрабіць гэта; ну, калі ласка, ідзі ўжо.

Спробы замірыцца з Отам; ён шмат разоў рабіў іх, падымаўся наверх, стукаўся ў дзвёры; гэты маларослы хлопец не быў яму чужы; вочы нават не глядзелі на яго як на чужака; за широкім бледным Отавым ілбом была ўлада, увасобленая ў найпрасцейшай формуле, улада над палахлівымі школьнімі таварышамі, над прахожымі, што не віталі іхняга штандара; улада, якая магла б нават кагосьці ўзрушваць, калі б яна выяўлялася толькі ў прыгарадных спартыўных залах альбо на рагу вуліцы, калі б Отава хацеў атрымаць трох маркі за выйграны баксёрскі паядынак альбо – як пераможца – схадзіць у кіно з дзяўчынаю ў стракатай сукенцы і па дарозе цалаваць яе ў пад'ездзе; але ў Отава не было нічога, што б каго-небудзь магло ўзрушыць – таго, што ён часам знаходзіў у Нэтлінгеры; мэтай ягонай улады быў не выйграны баксёрскі бой і не дзяўчына ў стракатай сукенцы; нават у яго мазгу ўлада ўжо зрабілася формулай, пазбаўленай карысці, вызваленай ад інстынктаў; у ёй амаль не было нянявісці, улада ажыщцяўлялася механічна: удар за ўдарами.

Брат; вялікае слова, Гёльдэрлінава слова – гэткае агромністae, што, здаецца, нават смерць не можа напоўніць яго, калі гэта была Отава смерць; нават вестка пра смерць не прынесла замірэння: "Загінуў пад Кіевам!" – у гэтых словах маглі прагучаць трагізм, веліч, братэрства; гэтыя слова ў спалучэнні з Отавым узростам маглі б узрушваць, як слова надмагільнага надпісу: дваццаць пяць год, загінуў пад Кіевам; але нічога ў тых словах не прагучала для яго, і ён дарэмна спрабаваў памірыцца з Отам пасля яго смерці; "вы ўсё-ткі браты..." – казалі яму; сапраўды, яны былі братамі, згодна з запісам у кнізе актаў цывільнага стану і паводле сведчання акушэркі; мажліва, ён бы хутчэй адчуў ўзрушацца, калі б яны напраўду былі чужыя адзін аднаму, ды яны не былі чужыя; ён бачыў, як Отава есць, п'е каву, гарбату, піва; але Отава еў не такі хлеб, піў не тое самае малако і каву, што ён; яшчэ горш было са словамі, якія яны казалі адзін аднаму: калі Отава гаварыў «хлеб», гэтае слова гучала яшчэ чужэй, чым слова "pain", [8 - Хлеб (франц.).] пачутае першы раз, калі ён яшчэ не ведаў, што гэта значыць – «хлеб»; сыны аднае маткі і аднаго бацькі, якія нарадзіліся і гадаваліся ў адным і tym доме, у адным доме елі, пілі, плакалі, дыхалі адным паветрам, хадзілі адной дарогай у школу; і разам смяяліся, гулялі; ён называў Отава «браткам», адчуваў, як братава рука абдымае яго за шию; ён даведаўся, што Отава баіцца матэматыкі, дапамагаў яму, цэлымі днямі зубрыў з ім, каб пазбавіць таго страху, і тут ён здолеў вызваліць братку ад страху – ды раптам, праз два гады, пакуль яго не было, ад Отава засталася адна абалонка; не быў яму нават чужы, не адчуваўся нават пафас гэтага слова; яно не прыходзіла на язык, не было праўдзівым, не гучала, калі ён думаў пра Отава; і ён упершыню зразумеў тады, што сапраўды значылі слова Эдыта "пакаштаваць бычынага прычасця": Отава б выдаў катам родную маці, каб яна ім спатрэбілася.

А калі Роберт падымаўся наверх, каб яшчэ раз паспрабаваць замірыцца, калі ён адчыняў дзвёры ў Отаў пакой, той, паварочваючыся да яго, пытаяўся: "Ну што?" Ён меў тут рацыю – сапраўды: што Роберт мог сказаць яму. Яны ж не былі нават чужыя адзін аднаму, дасканала ведалі адзін аднаго: ведалі, напрыклад, што адзін не любіць апельсінаў, а другі аддае перавагу піву перад малаком; яны ведалі, што хтосьці з іх замест цыгарэт ахвотна курыць маленъкія цыгаркі, а хтосьці пакідае закладкі ў календары Шота.

Роберт зусім не здзіўляўся, калі бачыў, як Бен Вакс і Нэтлінгер падымаліся ў Отаў пакой, калі ён сустракаў іх у калідоры, усвядоміўшы, што тыя абодва былі яму менш незразумелыя, чым яго родны брат; нават забойцы не бываюць забойцамі ўвесь час, а любой гадзіне дня і ночы; нават забойцы маюць вольныя ад працы вечары – як, напрыклад, чыгуначнікі; тыя абодва вызначаліся паблажлівасцю: паляпвалі яго па плячы; Нэтлінгер казаў: "Ну, хіба гэта не я даў табе ўцячы?" Яны паслалі на смерць Фэрдзі, паслалі Гроля і бацьку Шрэлі туды, дзе людзі без следу знікаюць, але цяпер яны казалі: "Што было, тое было". Ніхто не хоча псаваць гульню. Не трэба прыпамінаць ім таго. Фельдфебель у сапёраў, спецыяліст па выбухах, жанаты, мае сваю кватэру, ільготную ашчадную кніжку і двах дзяцей. "Пра жонку можаш не турбавацца; пакуль я тут, з ёй нічога не здарыцца..."

Ну дык што? Ці гаварыў ты з Отам? Без выніку? Я ведала, што так будзе, але ж трэба спрабаваць зноў і зноў; падыдзі бліжэй, ціха: я хачу табе нешта сказаць! Мне здаецца, што на ім – праклён, чары – калі гэта табе больш даспадобы; і ёсьць толькі адзін способ вызваліць яго: мне патрэбны карабін, мне патрэбны карабін; Госпад кажа: "Помста мая", а чаму б гэта мне не быць сродкам помсты ў руцэ Госпадавай?

Яна падышла да акна, выцягнула з кута паміж фіранкаю і акном дарожны кій свайго брата, які памёр сорак тры гады таму; ускінула кій да пляча, нібы стрэльбу, і нацэлілася, узяла на мушку Бена Вакса і Нэтлінгера; яны ехалі па вуліцы конна – адзін на сівым, другі на гнедым жарабцы; кій рухаўся, паказваючи дакладна хуткасць конскага бегу – як быццам яе мерылі секундамерам; яны павярнулі за рог дома, праехалі паўз гатэль на Модэстгасэ, памчалі да Мадэставай брамы, якая засланіла коннікаў ад яе; апусціўшы кій, маці сказала: "У мяне ёсьць дзве з паловай хвіліны часу". Зрабіць глыбокі ўдых, нацэліцца, своечасова націснуць на курок; кожнае шво яе сноў трymала моцна, нідзе не было магчымы разарваць дасканала сплещеную хлусню; яна зноўку паставіла кій у кут.

– Я зраблю гэта, Роберт. Я зраблюся сродкам помсты ў руцэ Госпада; маю досьць цярплівасці, час мяне не бярэ: тут патрэбныя не хлопаўкі з порахам, да пораху патрэбны свінец: помста за апошняе слова, што вымавілі нявиныя вусны майго сына: «Гіндэнбург»; гэтае слова засталося пасля яго на гэтай зямлі; я павінна сцерці гэтае слова; хіба мы дзеля таго нараджаем дзяцей на свет Божы, каб яны паміралі, маючи сем год, і выдыхалі апошняе слова «Гіндэнбург»? Я парвала лісток з вершам і выкінула шматкі паперы на вуліцу, а ён быў дысцыплінаваны малы хлапчук ды прасіў мяне дастаць яму копію; але я адмовілася, не хочучы, каб тая лухта вымаўлялася яго вуснамі; у гарачцы ён спрабаваў аднавіць у памяці радкі верша; я заткнула сабе вушки, але ўсё-ткі адно чула: "...Хай Госпад заўсёды будзе з табой"; я спрабавала спыніць яго трызненне, трэслы яго, каб ён апрытомніў; я хацела, каб ён паглядзеў мне ў очы, адчуў дотык маіх далоняў, пачуў мой голас, але ён шаптаў далей: "...Пакуль нямецкім лясам стаяць, пакуль нямецкім сцягам лунаць; пакуль нямецкая мова

гучыць – датуль яго імені ў сэрцах жыць"; тое, з якім націскам ён нават у гарачцы вымаўляў слова «яго», амаль забіла мяне насмерть; я пазбірала ўсе цацкі ў хаце, забрала ў цябе твае – і, не зважаючи на твой лямант, склада іх усе на Генрыхавай коўдры; толькі ён ужо не вярнуўся, не паглядзеў на мяне... Генрых, Генрых! Я кричала, малілася і шаптала яму, ды ён ужо адышоў у краіну трызnenняў, у якой для яго застаўся адзіны радок верша: "Гіндэнбург! Наперад! На бой!"; толькі той адзін-адзіны радок верша жыў у ім; і апошнія слова, якое я пачула з ягоных вуснаў, было: «Гіндэнбург».

Я павінна адпомсціца за спанатраныя вусны майго сямігадовага сыночка; няўжо ты гэтага не разумееш, Роберт? Адпомсціца тым, што едуць конна паўз наш дом, да Гіндэнбургавага помніка; за імі нясуць гладкія вянкі з залатымі, чорнымі і фіялетавымі стужкамі; я ўвесь час думаю: няўжо ён ніколі не памрэ? Няўжо мы будзем вечна бачыць на паштовых марках гэтага састарэлага буйвала, чыё імя зрабілася дэвізам у сынавых вуснах? Ці ты цяпер дасі мне карабін?

Я злаўлю цябе на слове: гэта неабавязкова павінна адбыцца сёння ці заўтра, але гэта павінна адбыцца неўзабаве; я назапашвала ў сабе цярплівасць... Ці памятаеш ты свайго брата Генрыха? Табе было ўжо амаль два гады, калі ён памёр. У нас тады быў сабака з мянушкай Бром; ты наўрад ці прыгадаеш яго; ён быў такі стары і мудры, што боль, які вы абодва яму прычынялі, выклікаў у яго не злосць, а толькі смутак; вы хапаліся за ягоны хвост, і ён цягаў вас па пакоі; ці памятаеш ты пра гэта? Кветкі, якія ты павінен быў пакласці на Генрыхаву магілу, ты выкінуў у акно карэты; мы пакінулі цябе каля ўвахода на могілкі, дазволілі табе залезці на вазніцу месца і патримацца за лейцы: яны былі з чорнай патрэсканай скуры. Бачыш, Роберт, ты ўжо і прыгадваеш сабаку, лейцы, брата... і салдат, салдат, бясконцыя шыхты салдат – гэтага ты не памятаеш: яны ішлі ўверх па Мадэстгасэ, перад гатэлем збочылі да вакзала, цягнулі за сабою гарматы; бацька трymаў цябе на руках і сказаў: "Вайне канец".

Трыльён за маленькую плітку шакаладу, пасля два трывёны за цукерку, гармата за паўбохана хлеба, конь за адзін яблык; усё даражэй і даражэй; а потым у людзей не заставалася і пяці пфенігаў, каб купіць кавалачак самага таннага мыла; добра быць не магло, Роберт, яны і не хацелі, каб было добра; усё новыя і новыя людзі ішлі праз Мадэстставу браму, стомлена паварочвалі да вакзала: усё як мае быць, як мае быць; яны неслі перад сабою імя вялікага буйвала – Гіндэнбурга; Гіндэнбург да апошняга ўздыху рупіўся пра парадак; ці ён сапраўды памёр, Роберт? Не магу ў тое паверыць: "У бронзе, у камені вобраз твой; мы верым табе, наш нязломны герой – Гіндэнбург! Наперад! На бой!" На паштовых марках ён, са сваімі буйвалавымі шчакамі, здаецца мне сімвалам яднання; пабачыш, ён яшчэ прычыніць нам клопату, пакажа нам, куды вядзе палітычная разумнасць і разумнасць грошай: конь за адзін яблык, трывён за цукерку, а пасля няма нават пяці пфенігаў на кавалак мыла; і заўсёды ўсё як мае быць; я гэта ўсё бачыла і чула, як яны неслі гэтае імя перад сабою – ён быў дурны як бот, глухі як пень, але дбаў пра парадак; прыстойнасць, прыстойнасць; гонар і адданасць, жалеза і сталъ, гроши і ўбогая сельская гаспадарка; асцярожна, хлопчык – там, дзе над раллёю падымаецца пара, дзе гамоняць лясы, будзь асцярожны: там прымаюць бычынае прычасце.

Не думай, што я з'ехала з глузду; я дакладна ведаю, дзе мы цяпер – у Дэнклінгене; вось тут дарога, што вядзе паміж дрэваў, пад блакітным

мурам і падымаецца да таго месца, дзе жоўтыя аўтобусы поўзаюць, нібы хрушчы; мяне прывезлі сюды з тае прычыны, што я прымусіла галадаць тваіх дзяцей – пасля таго, як порсткія птахі забілі апошнюю авечку; вайна, час лічылі паводле падвышэння у званнях; ты пайшоў лейтэнантам, а праз два гады быў ужо обер-лейтэнантам. Ты ўсё яшчэ не гаўптман? Гэтым разам цябе падвысяць не раней як праз чатыры гады, а можа, і праз шэсць; потым ты станеш маёрам; прабач, што я смяюсь; не захапляйся занадта сваімі формуламі ў мазгу, не рабіся нецярплівы і не прымай ніякіх прывілеяў; мы не ямо нічога, апроч таго, што нам выдаюць па картках; Эдты пагаджаецца з гэтым; еш тое, што ядуць іншыя; апранайся так, як усе астатнія; чытай тое, што чытаюць іншыя; не прымай лішняга грама масла, дадатковай вопраткі, дадатковых радкоў вершаў – нічога, што табе паэлеганцкую прапаноўвае буйвал. Правая рука іх поўная дарункаў, гэта хабар, выдадзены разнастайнымі манетамі. Я не хацела, каб твае дзецы карысталіся з якіх-небудзь прывілеяў; яны павінны былі адчуць смак праўды на сваіх губах; але мяне разлучылі з дзецьмі; гэта называецца санаторый: ты можаш тут быць вар'ятам, і цябе за гэта не наб'юць; тут цябе не абальюць халоднай вадою і без згоды сям'і на цябе не надзенуць кашулю з доўгімі рукавамі; у мяне ёсьць надзея, што вы не дасцё на гэта сваёй згоды; мне нават дазволена выходзіць, калі я захачу, бо ад мяне няма ніякай небяспекі, ніякай, мой хлопчык; ды я не хачу выходзіць, не хачу бачыць часу і не хачу пастаянна адчуваць, што таемны смех забіты, што паламалася схаваная ў схаваным гадзіннікам механізме спружына; раптоўна бацька стаў успрымаць усё сур'ёзна; я сказала б, урачыста; бо замураваныя былі цэлыя горы цэглы, былі высечаныя цэлыя лясы будаўнічай драўніны, а бетонам... тым бетонам можна было б засыпаць Бодэнскае возера; такія людзі, будуючы, прагнучы адно забыцца; гэта – нібы опіум; ты не можаш сабе ўяўіць, чаго можа набудаваць такі архітэктар за сорак гадоў; я адчышчала яго нагавіцы ад бетоннага раствору, ягоны каплялю – ад гіпсавых плям; ён паліў цыгару, паклаўшы галаву мне на калені, і мы бясконца паўтаралі, нібы галашэнне: "ци памятаеш..." – ці памятаеш 1907, 1914, 1921, 1928, 1935 год; а ў адказ заўсёды была якая-небудзь пабудова альбо чыя-небудзь смерць; ці памятаеш ты, як памерла маці; ці памятаеш, як памёр бацька, памерлі Ёганна і Генрых? Ці памятаеш, як я будаваў абацтва Святога Антонія, касцёлы Святога Сэрвация, Святога Баніфация, Святога Мадэста, дамбу паміж Хайлігенфэльдам і Блесэнфэльдам; ці памятаеш, як я ставіў кляштры для белых і для карычневых братоў, дамы адпачынку для сёстраў міласэрнасці; кожны адказ гучаў у мяне ўвуашу, нібы "злітуйся з нас, Госпадзе!". Будова напластоўвалася на будову, смерць на смерць; ён пачаў хадзіць па слядах сваёй уласнай легенды, зрабіўся нявольнікам прыдуманага ім самім цырыманіялу: шторання сняданне ў кавярні Кронэра, хоць куды ахвотней ён бы снедаў з намі; выпіць сваёй кавы з малаком, з'есці свой хлеб; ён бы мог добра абысціся без яйка ўсмятку, без гэтага паскунднага сырУ з папрыкай, але ён пачаў ужо думаць, што без усяго гэтага яму нельга; я баялася: ён пачынаў злавацца, калі не атрымліваў доўга сур'ёзных заказаў; а раней жа ён заўсёды быў рады атрымаць любы заказ, ці разумееш ты? Гэта складаная матэматыка, калі ты набліжаешся да пляцідзесяці ці да шасцідзесяці і ў цябе ёсьць выбар: альбо выпускніць змесціва свайго мачавога пухіра калі свайго помніка, альбо, падняўшы вочы, пачціва аглядаць яго; тут не трэба больш прымружваць вочы; табе тады было васемнаццаць год, Ота меў шаснаццаць – а мне было боязна; як чуйны птах з быстрымі вачыма, я стаяла там, у альтанцы наверсе; трymала вас, калі вы былі немаўлятамі, на руках; калі вы былі малымі, за руکі, стаяла побач з вами – калі вы павырасталі вышэй за мяне; і я ўсё глядзела, як унізе праходзіць час, які віраваў, браў удзел у бойках, плаціў трыльён за цукерку, а пасля не меў трох пфенігаў на маленькую

булачку; я не хацела чуць прозвішча выратавальніка, але яны вынеслі быка на сваіх плячах, наляплялі яго ў выглядзе маркі на свае лісты і чыталі малітву: прыстойнасць, прыстойнасць, гонар, адданасць, пераможаны і ўсё ж непераможаны; парадак; ён быў дурны як бот, глухі як пень; унізе, у бацькавай канторы, Ёзэфіна дакраналася ім да вільготнай губкі і, у размайтых колерах, наляпляла яго на лісты; а ён, мой малы Давід, спаў; ён абудзіўся толькі тады, калі ты знік, калі ўбачыў, што можна заплаціць жыщём за тое, што перадасі з адных рук у другія скрутачак з грашым, сваімі грашым, загорнутымі ў газецыну; калі ад ягонага роднага сына раптам засталася толькі абалонка роднага сына. Адданасць, гонар, прыстойнасць – ён дапяў, чаго гэта ўсё вартae; я папярэджвала яго наконт Грэца, але ён сказаў:

– Ён не зробіць шкоды.

– Што ж, – адказала я, – ты яшчэ ўбачыш, на што здольныя гэтая бяшкодныя людзі; Грэц гатовы і родную маці прадаць.

Потым я жахнулася праз сваю празорлівасць, калі Грэц напраўду прадаў сваю маці; ён зрабіў гэта, Роберт, – выдаў сваю родную маці паліцыі толькі з тae прычыны, што старая жанчына раз-пораз паўтарала: "Гэта грэх і ганьба". Болей яна не казала нічога – толькі гэты самы сказ, аж пакуль аднаго разу яе сын не абвясціў: "Гэтага цярпець я больш не магу; гэта ідзе насуперак майму гонару". Яны скапілі старую, адvezлі яе ў прытулак для састарэлых, абвясцілі яе вар'яткай, каб уратаваць ёй жыщё; але менавіта гэта і сталася прычынай яе смерці: яны далі ёй нейкі ўкол. Хіба ты не памятаеш Грэцевай маці? Яна ўсё вам кідала цераз плот парожнія кошыкі з-пад грыбоў, а вы распляталі тყя кошыкі і будавалі трысняговыя хатінкі; калі, бывала, доўга ішоў дождь, яны рабіліся бураватыя ад бруду; тады вы высушвалі іх, і я дазваляла вам іх паліць; няўжо ты не памятаеш... тая старая жанчына, якую выдаў Грэц, яго родная маці? Вядома, Грэц да сённяшняга дня стаіць за сваім прылаўкам, пяшчотна пагладжаючы кавалкі сырой пячонкі. Яны прыйшли таксама па Эдты, але я не аддала яе, я скрыгатала зубамі, крычала гвалт, і яны адступіліся; я ўратавала Эдты да тae самае хвілі, калі яе забіў порсткі птах; я спрабавала затрымаць і яго; чула, як ён ляцеў да нас з шумам, як падаў долу, і ведала, што ён нясе смерць; з трымфам ён уварваўся да нас праз акно ў калідоры; я распасцерла руکі, каб злавіць яго, ды ён порстка шуснуў паўз мае рукі; даруй мне за тое, што не здолела ўратаваць авечку; і памятай, Роберт, што ты абяцаў прынесці мне стрэльбу. Не забудзься. Будзь уважлівы, хлопча, калі будзеш падымацца па драбінах; хадзі сюды, я цябе пачалую, і прабач мне, што я смяюся; якія спрытныя цяпер цырульнікі.

Выпрастаўшыся, ён падымаўся па драбінах, ступаючы ў шэрую бясконцасць паміж папярэчынамі, а ў той самы час насустрач яму спускаўся Давід, маларослы Давід; ўсё сваё жыщё ён мог насіць гарнітуры, якія купляў яшчэ зусім малады... памалу! Чаму вы спыняецеся паміж прыступак, чаму вам хоць бы не прысесці на іх, калі вам трэба пагаварыць адзін з адным; абодва выпрастаўшыся; ці напраўду яны абняліся, ці напраўду сын паклаў руку на плячу бацьку, а бацька – на плячу сыну?

Калі ласка, каву, Гупэрц: моцную, гарачую; і цукру як найбольш; па абедзе ён любіць моцную і салодкую каву, а з раніцы – слабую; ён, мой гаспадар; ён ідзе сюды з шэрай бясконцасці, у якую адыходзіць вялікімі крокамі другі, выпрастаны і нязломны; яны адважныя – мой муж і мой сын, яны спускаюцца да мяне, у закляты замак: сын два разы, а мой гаспадар

толькі адзін раз на тыдзень: ён прыносіць з сабою суботу, у ягоных вачах каляндар, вымэрэнне часу; і я не магу нават спадзявацца, што мне ўдасца растлумачыць яго аблічча спрытнасцю цырульнікаў: восемдзесят год яму, у яго сёння дзень нараджэння, які будзе ўрачыста адзначаны ў Кронэравай кавярні; але без шампанскага; ён заўсёды цярпець не мог шампанскага, і я так і не даведалася чаму.

Некалі ты марый пра тое, каб наладзіць у гэты дзень грандыёзную вечарыну: сем разоў па сем унукаў, праўнуکі, нявесткі, унуки з жонкамі, унучкі з мужыкамі; ты ж — колькі помню — здаваўся сабе Аўраамам, заснавальнікам вялізнага роду; ты бачыў сам сябе ў скляпеннях летуценню з дваццаць дзесятым праўнукам. Памнажацца, працягваць памнажацца... але гэта будуць сумныя радзіны: адзін-адзіны сын; светлавалосы ўнук і цёмнавалосая ўнучка, якіх табе падараўала Эдыт, а маці, заснавальніца сям'і, — у заклітым замку, куды спусціцца можна толькі па бясконца доўгіх драбінах з вялізнымі перакладзінамі.

— Заходзь, няхай з табою зойдзе шчасце, стары Давід, ты і цяпер гэткі самы хударлявы, як у маладосці; не цвялі мяне календаром у тваіх вачах; я адплываю на маленъкім каляндарным лістку з надпісам "31 траўня 1942 г."; не знішчай маёй лодачкі, злітуйся з мяне, каханы; не спіхвай мяне ў акіян тых мінулых шаснаццаці год. Ці памятаеш ты лозунг: "Перамога з неба не спадзе: яе трэба заваяваць", бяды тым людзям, што не прымаюць бычынага прычасця; ты таксама ведаеш, што прычасці маюць жахлівую ўласцівасць: яны існуюць бясконца; людзі былі галодныя, а хлеба для іх не пабольшала, рыбы не пабольшала; прычасце авечкі не наталяла іх голаду, а вось бычынае прычасце давала ежы ўдосталь; яны не навучыліся лічыць: трывою за цукерку, конь за адзін яблык, а потым няма і трох фенігаў, каб заплаціць за булачку; і заўсёды парадак, прыстойнасць, гонар, адданасць; прышчэплеяны бычыным прычасцем, яны неўміручыя; пакінь гэта, Давід, навошта цягнуць час за сабою; злітуйся, патуши час на календары ў тваіх вачах; гісторыю робяць іншыя; у цябе ёсць Кронэрава кавярня; калі-небудзь табе паставяць помнік — такі невялічкі з бронзы; цябе ўвекавечачь з рулонам эскізаў у руцэ: малы, шчуплы, з усмешкай на вуснах, штосьці сярэдняе паміж маладым равінам і прадстаўніком багемы; з неакрэсленай пячаццю вясковага паходжання; ты ж бачыў, куды вядзе палітычная разумнасць; няўжо ты хочаш пазбавіць мяне маёй палітычнай неразумнасці?

З акна свайго кабінета ты абяцаў мне: "Не бядуй, я буду цябе кахаць і пазбаўлю цябе ад тых жахаў, пра якія табе расказваюць твае школьнія сяброўкі — ад жахаў, што нібыта здараюцца ў першую шлюбную ноч; не вер нашэпванням гэтых ідыётак; калі прыйдзе тая хвіля, мы будзем смяяцца; абавязкова, клянуся табе; але ты яшчэ пачакай крыху: два тыдні, самае большае месяцы; я куплю букет кветак, вазьму дыліжанс і пад'еду да ваянага дома. Мы будзем рабіць падарожны, паглядзім свет, ты падорыш мне дзяцей пяцёра, шасцёра, сямёра; дзеці падораць мне ўнукаў — пяць, шэсць, сем разоў па сем; ты ніколі не будзеш заўважаць па мне, што я працую; я не дам табе адчуць, што такое мужчынскі пот, што такое сапраўдныя мускулы і сапраўдная вайсковая форма; мне ўсё даецца лёгка; я вучыўся, сёе-тое вывучаў сур'ёзна і загадзя заплаціў за пот, што прыйдзеца праліць; я не мастак, табе не трэба мець ніякіх ілюзій на гэты конт; я не здолею выявіць перад табою ні фальшивага, ні сапраўднага дэмантізу; тое, пра што твае сяброўкі расказваюць вусцішныя казкі, здарыцца не ў спальні, а пад адкрытым небам: ты павінна яго бачыць над сабою. Лісткі і травінкі будуць спадаць на твой твар, ты адчуеш пах восеньскага вечара, і табе не будзе здавацца, што ты бярэш удзел у брыдкіх

акрабатычных практыкаваннях, якія належала да тваіх абавязкаў; ты будзеш удыхаць пахі восеніцкай травы, лежачы на прыбярэжным пяску, паміж зараснікаў лазы – там, дзе вада пасля паводкі пакінула свой след-паласу; сцёблы чароту, коркі ад пляшак, бляшанкі ад гуталіну, пацерка з ружанца, што ўпала за борт у шкіперавай жонкі, і ліманадныя пляшкі з укладзенымі ў іх цыдулкамі; у паветры горкі дым ад паходных комінаў; грукат якарных ланцугоў; мы не будзем рабіць з гэтай справы крыавай і паважнай, хоць яна, натуральна, і крыавая, і паважная.

А той корак, які я ўхапіла пальцамі сваіх босых ног і падарыла табе на памятку? Я ўхапіла яго і падарыла табе, бо ты пазбавіў мяне ад спальні, гэтай змрочнай катоўні, пра якую я ведала з раманаў, нашэптванняў сябровак, з перасцярог манашак; галінкі лазы звісалі над майм ілбом, срэбна-зялёныя лісткі віселі ў мяне перад цёмнымі і поўнымі бляску вачыма; паходы раўлі ў мой гонар: абавяшчалі мне, што я зрабілася жанчынаю; сутонне, асенні вечар, усе якарныя ланцуgi былі ўжо даўно апушчаныя ў ваду, матросы і жонкі шкіпераў сыходзілі па хісткіх трапах на бераг, і я ўжо сама жадала таго, чаго яшчэ некалькі гадзін таму баялася; але ўваччу ў мяне ўсё ж паявілася некалькі слязінак, бо я адчувала сябе нявартай памяці сваіх продкаў, якім было сорамна рабіць уцеху з абавязку; ты прыляпіў мне тады вербавыя лісточки на лоб і на сляды ад слёз – там, унізе, на прыбярэжным пяску, дзе мае ногі краналіся сцёблай чароту, бутэлек з цыдулкамі, у якіх адпускоўцы пасылалі свае прывітанні гардзянам; адкуль узяліся тыя гуталінавыя бляшанкі: ці яны былі выкарыстаныя матросамі, каб да бляску начысціць свае боты, перад тым як выйсці на бераг? А можа – жонкамі шкіпераў, якія хадзілі рабіць пакупкі з чорнымі блішчаствымі сумкамі, альбо – хлопцамі, што насілі шапкі з чорнымі брылямі, якія блішчалі ў паўзмроку, калі мы потым сядзелі на чырвоных крэслах у кавярні Трышлера? Я з захапленнем глядзела на прыгожыя руکі маладой жанчыны, што падавала нам смажаную рыбу, салату, якая была такая зялёная, што балюча было вачам; віно; руکі гэтай маладой жанчыны, якая пазней, праз дваццаць восем гадоў, будзе прамываць віном раны на знявечанай спіне майго сына; ты не павінен быў крычаць на Трышлера, які нам затэлефанаваў і паведаміў пра няшчасны выпадак з Робертом; паводка, паводка.. мне заўсёды карцела кінуцца ў раку, што выйшла з берагоў, і дазволіць вадзе аднесці мяне да шэрых даляглядаў. Заходзь, няхай з табою зойдзе шчасце, але не цалуй мяне; не разбурай майго карабельчыка; вось табе кава, салодкая і гарачая; паабедзенная кава, моцная і без малака; вось тут цыгары, па шэсцьдзесят фенігаў штука; Гупэрц купіў іх па маёй просьбe. Памяняй аб'ектывы сваіх вачэй, стары; я ж не сляпая, а проста вар'ятка і, вядома ж, магу прачытаць дату на календары, што вісіць унізе ў вестыбюлі: "6 верасня 1958 года"; я не сляпая і ведаю, што я не магу растлумачыць твойго аблічча спрытнасцю цырульнікаў; вазьмі ўдзел у маёй гульні, падкруці аб'ектывы сваіх вачэй і не апавядай мне зноўку пра твойго прамяністага светлавалосага ўнука, у якога матчына сэрца і бацькаў розум і які цяпер твой упаўнаважаны пры адбудове абацтва; ці ён ужо здаў ісплыты на атэстат сталасці? Ці збіраецца ён вывучаць статыку? Ен цяпер на практыцы? Прабач мне за мой смех, але я ніколі сур'ёзна не ўспрымала будаўніцтва; пыл, шчыльна збіты і спечаны пыл, ператвораны ў элементы структуры; аптычны падман, фата-маргана, загадзя асуджаная на ператварэнне ў руіны; перамога з неба не спадзе: яе трэба заваяваць; я сёння ўранні прачытала гэта ў газеце – першым яны мяне забралі. "Усе трывумфавалі... поўныя пабожнай веры, яны прыслухоўваліся да слоў... радасць і трывумф зноў і зноў захаплялі ўсіх..." Хочаш, я прачытаю табе гэта з мясцовай газеты?

Грамада тваіх унукаў – не сем разоў па сем, а два разы па адным – не будзе карыстца з прывілеяў, я абязала гэта Эдты, авечцы; яны не будуць прыматацы бычынага прычасця, а хлопец не будзе вучыць верша, які яму задалі ў школе:

Удары ўсё ўскувай, што лёс нам пасылае,

Бо ліха душы блізкія злучае...

Ты чытаеш зашмат цэнтральных газет, дазваляеш, каб табе падавалі «быка» з кіслай, альбо салодкай, альбо бог ведае з якой падліўкаю; ты чытаеш зашмат газет, прызначаных для звышадукаванай эліты; зірні: тут, у мясцовых газетах ты можаш наесціся сапраўдных памяяў – чистых, без дамешак і падробак, што падаюцца з самymi лепшымі намерамі, якія толькімагчыма сабе ўяўіць: іншыя твае цэнтральныя – газеты не робяць таго з самыми лепшымі намерамі: яны праста палахлівыя; а вось гэтая маюць самыя лепшыя намеры; ніякіх прывілеяў, калі ласка; і ніякай шкадобы; вось што тут пішуць, звяртаючыся да мяне: "Мацяркі тых, што палеглі...":

I, хоць народ вас, як святых, шануе,
Ды сэрца ваша па сынах смуткуе.

Я – святая ў народа, і сэрца маё смуткуе: загінуў мой сын – Ота Фэмель; прыстойнасць, прыстойнасць, гонар, адданасць; ён выдаў нас паліцыі, зрабіўся раптам толькі вонкавай абалонкай нашага сына; ніякай шкадобы; ніякіх прывілеяў; абата яны, вядома, пашкадавалі, бо ён пакаштаваў бычынага прычасця; прыстойнасць, парадак, гонар; гэтую падзею святковалі манахі з паходнямі ў руках, уверсе, на пагорку, пазіраючы долу, у даліну Kіса; надыходзіла новая часіна, часіна ахвяр, часіна пакут, а ў іх зноў былі пфенігі на булачкі, пяць пфенігаў на кавалак мыла; абат здзвіўся, калі Роберт адмовіўся браць удзел ва ўрачыстасцях; манахі на запененых конях заехалі на вяршыню пагорка, расклалі вогнішча; свята сонцевароту; запаліць агонь дазволілі Оце; ён тыщнуў запаленай паходняй у сушняк; тыя самыя вусны, што гэтак цудоўна ўмелі спяваць "Rotate coeli", спявалі слова, ад якіх дай божа мне ўберагчы майго ўнука: "Дрыжаць спарахнелыя косці..."; ці не дрыжаць твае косці, стары?

Хадзі, стары, пакладзі сваю галаву мне на калені, запалі цыгару; філіжанку з кавай ты лёгка дастанеш рукой; заплюшчы вочы; апусци заслону; прэч; будзем паўтараць бясконца малітву: "Ці памятаеш?..", успамінаць пра гады, калі мы жылі за горадам, у Блесэнфэльдзе, дзе кожны вечар пахнуў адпачынкам, простым людам, які наядайся ў будках са смажанай рыбай, каля вазкоў з куханамі і марожаным; бласлаўлённыя, яны маглі есці рукамі; а мне гэтага не дазвалялася, пакуль я жыла дома; ты дазволіў мне рабіць гэта; дудзелі катрынкі, рыпелі каруселі, а я ўдыхала тыя пахі, чула, адчувала, што трывалае толькі тое, што прамінула; ты мяне выбавіў з таго жахлівага дома, у якім яны праседзелі чатырыста год і з якога яны марна спрабавалі выбрацца; летнімі надвячоркамі я сядзела на даху, на тэрасе, а яны тым часам пачягвалі віно ўнізе ў садзе; мужчынскія вечарыны, вечарыны для дамаў; а я ў пранізлівым смеху жанчын чула тое самае, што і ў гучным рагатанні мужчынаў роспач; калі віно развязвала языкі, здымала ўсялякія табу, калі водары летняга вечара вызвалялі іх з няволі ўласнае крывадушнасці – тады рабілася відавочным, што яны не былі ні досыць багатыя, ні досыць бедныя, каб адкрыць для сябе адзінную трывалую реч – тое, што прамінае: я тужыла па ім, хоць мяне і выхоўвалі вечнымі катэгорыямі: шлюб, адданасць, гонар, спальня, дзе быў толькі абавязак і не было

свабоды; і ў мяне ўвуашу звінела, нібы заклік булькатлівай вады ў час паводкі: "навошта-навошта-навошта?"; я не хацела далучашца да іхняй роспачы, не хацела браць у спадчыну тую змрочную спадчыну, што яны перадавалі з пакалення ў пакаленне; я сумавала па белым бязважкім прычасці авечкі і спрабавала пры "Mea culpa, mea maxima eulpa" выбіць у сябе з грудзей старажытны спадак змроку і гвалту; вяртаючыся ад імши, я пакідала ў сенцах свой малітоўнік, прыходзіла як найраней — каб атрымаць пацалунак ад бацькі; яго грымотны бас разносіўся па двары аж да саме канторы: мне споўнілася пятнаццаць, шаснаццаць, семнаццаць, вясемнаццаць, і ў матчыных вачах я згледзела напяту чуйнасць, з якою яна чакала майго паўналецця; калі яе свойчас кінулі на пакорм ваўкам, дык чаму б гэтая доля павінна была абмінуць мяне? Тыя ваўкі павырасталі ўжо — апівошы, уладальнікі форменных кепурак, прыгожы і не надта; я глядзела на іхнія рукі, у іхнія вочы, і на мне вісеў страшэнны праклён: я ведала, якія яны зробяцца, калі ім будзе сорак, шэсцьдзесят год: фіялетавыя жыліны на руках, якія ніколі не будуць пахнучь адпачынкам; паважнасць, мужчынскасць, адказнасць; ахоўваць законы, выкладаць дзесяці гісторыю; лічыць гроши, выказвацца за палітычную разумнасць; усе яны, гэтаксама як і мае браты, былі асуджаныя на бычынае прычасце; маладыя яны былі толькі сваім узростам, і толькі адно магло прынесці ім бліск і веліч, ахінуць іх міфалагічнай смугою — смерць; час быў адно сродкам, які набліжаў іх да яе; яны прынюхваліся да смерці, і іх вабіла да ўсяго, што пахла смерцю; яны самі пахлі трупным смуродам; гэты смурод прыцішана сядзеў у дому, у вачах тых, каму мяне хацелі аддаць на пакорм — уладальнікаў форменных кепурак, ахоўнікаў законаў; толькі адно было забаронена — прага да жыцця і гульня. Ці ты разумееш мяне, стары? Гульню лічылі за смяротны грэх; не спорт: яго яны цярпелі, бо спорт падтрымлівае жыццёвы тонус, узбадзёрвае, робіць прыгажэйшымі, узмацняе апетыт вайкоў; яны развіваюць інтынкты хатній гаспадыні і маці; танцы — таксама добра, бо павялічвае рыначную вартасць; але калі я ў сваім пакоі наверсе таньчыла сама для сябе, у начной кашулі гэта быў грэх, бо такі танец ужо не быў абавязкам; на вечарынах і ў цёмных калідорах уладальнікам форменных фуражак дазвалялася ціскаць мяне, ім дазвалялася таксама ў лясным пайзмроку, пад час паездак за горад, прыліпаць да мяне з не занадта рызыкоўнымі ласкамі; мы ж не надта ганарыстыя якія; я малілася, каб прыйшоў чалавек, які б выбавіў мяне ад смерці ў воўчым логвішчы; я малілася, прымала дзеля гэтага белае прычасце і бачыла цябе насупраць, у акне твайго працоўнага кабінета; каб ты ведаў, як я цябе кахала; каб ты мог толькі пра гэта здагадвацца, ты б цяпер не падымаў вачэй і не паказваў календара ў іх; ты б не спрабаваў расказваць мне, як павырасталі мае ўнукі, — яны ўвесь час пытаюцца, не забыліся пра мяне. Не, я не хачу іх бачыць; я ведаю, што яны любяць мяне, і ведаю, што ў мяне была адна магчымасць вырвацца з рук забойцаў: дазволіць абвясціць сябе вар'яткай; але калі б са мною зрабілі гэтак, як з Грэцавай маці — тады што? Мне пашанцевала, сапраўды пашанцевала на гэтым свеце, дзе за адзін жэст руки можна заплаціць жыщём, у якім абвяшчэнне цябе вар'ятам можа загубіць альбо ўратаваць цябе; не хачу аддаваць назад тых гадоў, што я праглынула, не хачу бачыць дванаццацігадовага Ёзэфа з плямамі ад муравальнага раствору: на калашынах штаноў, у пінжаку, перапэцканым гіпсам — маладога чалавека, які радасна махае лінейкаю альбо крочыць са скруткам планаў пад пахаю; я не хачу бачыць дванаццацігадовай Рут з книжкай "Падступнасць і каханне" ў руках; замруж павекі, стары Давід, загарні каляндар; вось твая кава.

Павер мне, я напраўду баюся; я не маню; дазволь плысці маёй лодачцы, не знішчай яе, нібы хлопчык-неслух; свет злы, і ў ім так мала чыстых сэрцаў; і Роберт таксама бярэ ўдзел у маёй гульні, паслухмяна ходзіць

на станцыі, на якія я яго пасылаю: з тысяча дзесяцьсот семнаццатага па тысяча дзесяцьсот сорак другі – ні на адзін крок далей; ён заўсёды выпрастаны, не гнецца, трymаецца як сапраўдны немец; я ведаю, што ён сумаваў па радзіме, што ні гульня ў більярд, ні завучванне формул на чужыне не рабілі яго шчаслівым, што не толькі Эдyt была прычынаю таго, што ён вярнуўся: ён – немец, чытае Гёльдэрліна, ніколі не каштаваў бычынага прычасця; Роберт належыць да блакітнай крыві, ён не авечка, а пастыр. Я толькі б хацела даведацца, што ён рабіў на вайне, але ён ніколі пра тое не апавядае; ён архітэктар, які дагэтуль не пабудаваў ніводнага дома, ніколі не меў слядоў раствору на калашынах; не, ён бездакорны, ветлівы кабінетны архітэктар, яго не вабяць святы з нагоды пабудовы новага дома. Але дзе наш другі сын, Ота? Загінуў пад Кіевам; ён – наш, крывёю і целам; адкуль прыйшоў ён і куды пайшоў? Ці ён напраўду быў падобны да твойго бацькі? Ці бачыў ты хоць раз Оту з дзеяўчынаю? Я вельмі б хацела што-небудзь даведацца пра яго; бо ведаю толькі, што ён з ахвотаю піў піва, што не любіў туркоў, і ведаю рухі яго рук, калі ён прычесваўся і калі апранаў паліто; ён выдаў нас паліцы, пайшоў у войска не скончышы нават вучобы ў школе; ён дасылаў нам паштоўкі з тэкстамі, поўнымі забойчай іроніі: "У мяне ўсё як мае быць, спадзяюся, што і ў вас таксама, мне трэба З". Ота... ён нават ніводнага адпачынку не правёў дома; дзе ён праводзіў іх? Які дэтэктыв здолеў бы нам расказаць пра гэта? Я ведаю нумары яго палкоў, нумары палявых поштаў, яго вайсковыя званні обер-лейтэнант, маёр, падпалкоўнік Фэмель... і апошні ўдар быў нам зноўку нанесены лічбамі: "...загінуў 12.01.42 г.". Я на свае вочы бачыла, як ён збіваў прахожых, што не віталі яго штандараў; падымаў руку і біў; ён бы ўдарыў і мяне, каб я хуценька не перабегла на другі бок вуліцы, дзе былі крамкі, што гандлявалі драбязой; як ён патрапіў у наш дом? У мяне нават ніякага аблюднага суцяшэння, накшталт таго, што яго маглі падмяніць пры нараджэнні; ён нарадзіўся ў нашым доме, у спальні наверсе, праз два тыдні пасля Генрыхавай смерці, змрочным каstryчніцкім днём 1917 года; і быў падобны да твойго бацькі.

Ціха, стары; нічога не кажы, не расплушчвай сваіх вачэй і не паказвай сваіх восьмідзесяці год. "Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris".[9 – Памятай: ты – прах і ў прах ператворышся зноў (лац.).] Яны гэта кажуць нам досыць выразна; усё прах – тое, што застаецца ад раствору, закладныя акты, дамы, сядзібы, помнік у ціхім прадмесці, дзе дзеці, гуляючы на вуліцы, будуць пытатца, хто гэта быў?

Яшчэ маладою маці, я, квітнеючы і радуючыся, хадзіла па Блесэнфельдскім парку і разумела ўжо тады, што адны буркатлівыя пенсіянеры, якія лаяліся на галаслівых дзяцей, лаюцца толькі на тых, хто калі-небудзь зробіцца таксама буркатлівым пенсіянерам і будзе сядзець на тым самым месцы ды лаяцца на галаслівых дзяцей, якія, у сваю чаргу, таксама калі-небудзь ператворацца ў буркатлівых пенсіянераў; я вадзіла за руکі двух хлопчыкаў: аднаму было чатыры, другому шэсць год; пасля першаму было шэсць, другому – восем, першаму – восем, другому – дзесяць год, а ў садзе віселі старанна намаляваныя шыльдачки: «25», «50», «75», «100» – чорныя лічбы на пафарбаванай белым лакам блісце; яны заўсёды нагадвалі мне лічбы на трамвайных прыпынках; увечары твая галава ў мяне на каленях, філіжанка кавы ў цябе пад рукою; мы дарэмна чакалі шчасця; не знаходзілі яго ні ў купэ чыгуначных вагонаў, ні ў гатэлях; чужы чалавек хадзіў па нашым доме, насыў нашае прозвішча, піў нашае малако, еў наш хлеб, купляў за нашыя гроши ў дзіцячым садзе какаву, а потым – школьнія сышткі. Занясі мяне назад на бераг ракі, дзе мае босья ногі будуць кранацца следу паводкі на пяску, дзе гудуць паraphоды і пахнє дымам;

завядзі мяне ў кавярню, дзе на стол падае жанчына з цудоўнымі рукамі; ціха, стары, не трэба плакаць; я жыла ва ўнутранай эміграцыі, а ў цябе ўвесь час былі сын, двое ўнукаў; мажліва, неўзабаве яны падорашь табе праўнукаў; не ў маёй уладзе маё вяртанне да цябе, штодзённае скручванне лодачкі з календарнага лістка і поўнае радасці веславанне на ёй да паўночы; 6 верасня 1958 года; гэта будучыня, будучыня Нямеччыны; я сама чытала пра гэта ў мясцовай газетцы:

"Абразок з нямецкай будучыні: дваццаціаднагадовы унтыэр-афіцэр Моргнэр зрабіўся трывцацішасцігадовым селянінам Моргнэрэм; вось ён стаіць на беразе Волгі; вечар, праца скончаная; ён паліць цыгару, якую добра заслужыў; на руцэ трymае адно з сваіх бляявых дзяяцей. Задумліва ён паглядае на жонку, якая канчае даіць апошнюю карову; нямецкае малако на волжскім беразе..."

Ты не хочаш слухаць далей? Добра, але дай мне задаволіцца будучынай; я не хачу ведаць, якая яна робіцца, ператвараючыся ў сучаснасць; хіба яны не стаяць на беразе Волгі? Не плач, стары; заплаці за мяне выкуп, і я вярнуся з заклятага замку: мне патрэбны карабін, мне патрэбны карабін.

Калі будзеш вылазіць адсюль па драбінах, рабі гэта памалу; выцягні цыгару з рота: табе ўжо не трывцаць год, і можа закружыцца ў галаве; сёння ўвечары сямейная ўрачыстасць у Кронэравай кавярні? Мажліва, я прыйду; зычу табе шчасця ў дзень нараджэння; даруй, што я смяяся; Ёганне было б ужо сорак восем, Генрыху – сорак сем; яны забралі сваю будучыню з сабою; не плач, стары; ты сам захацеў пачаць гэтую гульню. Падымаючыся па драбінах, рабі гэта памалу.

Жоўта-чорны аўтобус спыніўся перад ваколіцай вёскі, а пасля павярнуў з прасёлка ў напрамку Додрынгена; у воблаку пылу, што пакінуў за сабою аўтобус, Роберт убачыў бацьку; стары выйшаў на заліту сонцам прастору, нібы з густой імглы; ён быў усё яшчэ жававы і гнуткі, нават паўдзённы сквар амаль ніяк не адбіўся на ім; ён павярнуў на галоўную вуліцу, прайшоў паўз карчму «Лебедзь»; знуджаныя хлопцы-вязкоўцы паглядалі на яго са сходаў карчмы пятнаццаці-, шаснаццацігадовы юнакі; напэўна, тыя самыя, што падпільноўвалі Гугу, калі той вяртаўся са школы; у глухіх завулках, у цёмных стайніах яны білі яго, называючы божай авечкай. Стары Фэмель прамінуў управу бургамістра і помнік палеглым, дзе змораны самшыт, што вырас на кіслай глебе, узняў свае галіны ў гонар тых, што загінулі на трох войнах; стары спыніўся каля мура, якім былі агароджаныя могілкі; ён выцягнуў з кішэні насоўку, абцёр пот з ілба, зноў згарнуў і скаваў насоўку, абцягнуў на сабе пінжал і рушыў далей; Роберт бачыў, як пры кожным кроку правая калашына бацьковых штаноў апісвала гарэзную дугу; толькі на імгненніе рабілася відочнай цёмна-блакітная падшыўка штаноў, і нага старога апускалася на зямлю, каб тут жа зрабіць новую гарэзную дугу; Роберт зірнуў на станцыі гадзіннік: без дваццаці чацвёртая; цягнік прыбудзе толькі а чацвёртай гадзініе і дзесяць хвілін; паўгадзіны, значыць, – ніколі яшчэ, колькі ён сябе памятаў, яму не даводзілася гэтак доўга бываць сам-насам з бацькам; ён спадзяваўся, што бацька прабудзе ў лякарні даўжэй і яму не трэба будзе весці гэтую размову, размову сына з бацькам. Пачакальня на станцыі

Дэнклінген была не найлепшым месцам для гэтага спаткання, якога бацька чакаў, можа, дваццаць альбо трыццаць гадоў; размова з сынам, які ўжо цяпер сталы мужчына, якога не возьмеш ужо за руку, не павязеш да мора, не запросіш у кавярню з'есці кавалак пірага ці марожанае; пацалунак на дабранач, пацалунак на дабрыдзень, пытанне наконт хатніх заданняў ды колькі жыщёвых сентэнций накшталт "сумленне – сіла чалавека" альбо "Бог не ашукае"; штотыднёвая кішэнныя гроши сыну; усмешка, поўная гордасці за чарговы сынаў спартыўны дыплом і школьнія поспехі; нясмелыя размовы пра архітэктуру, пазадкі ў абацтва; ні слова, калі ён знік, і ні слова, калі ён паявіўся зноў; прыгнечанасць пад час снеданняў, абедаў і вячэраў, калі за столом сядзеў Ота: нават размовы пра надвор'е былі немагчымыя; мяса, парэзанае срэбранымі нажамі; падліўка, што налівалася срэбранымі лыжкамі; маці, здрандвеляя, нібы трус перад кобраю; бацька пазіраў у акно, крышы ў хлеб, машынальна падносіў лыжку да рота, рукі ў Эдты дрыжалі, а тым часам Ота з пагардаю клаў сабе ў талерку самая вялікая кавалкі мяса; ён адзін за столом мог як належыць ацаніць смак кожнае стравы; бацькаў улюблёнец, заўсёды гатовы да вандровак і падарожжаў, да незвычайнага; жыццярадасны хлопчык з радаснай будучынай; хлопчык, створаны дзеля таго, каб пад час кірмашоў абуджаць у бацьку пачуццё ўдалага і шчаслівага жыцця; час ад часу Ота казаў весела: "Вы ж можаце выперці мяне з дому"; ніхто яму не адказваў. Папалуднаваўшы, Роберт ішоў у бацькаў кабінет, сядзеў толькі там, рысаваў, маніпуляваў формуламі, пакуль Фэмель-старэйшы зморана нацягваў рабочы халат, корпаўся ў скрутках эскізаў, раз-пораз спыняўся перад планам абацтва Святога Антонія, пасля выходзіў – на шпацир, на каву, наведаць даўніх калегаў, даўніх ворагаў; у тых дамах, дзе бацька ўжо сорак год быў жаданы госць, пачалася ледавіковая эпоха – у адных дамах праз Роберта, у другіх – праз Оту; а ён жа быў жыццярадасны па сваёй натуры, створаны для жыцця, поўнага ўцех, дзеля таго, каб піць каву і віно, рабіць падарожжы і разглядаць кожную зграбную дзяўчыну, убачаную ім на вуліцы альбо ў вагоне цягніка, як на мажлівую нявестку; часцяком ён гадзінамі шпацираваў з Эдты, якая штурхала перад сабою дзіцячы вазок; у яго было тады мала працы, і ён вельмі цешыўся, калі яму даручалі спраектаваць у пабудаваных ім лякарнях невялікія прыбудовы і наглядаць за тым, як ідуць работы; альбо калі яго прасілі прыехаць у абацтва Святога Антонія, каб адрамантаваць там якую-небудзь сцяну; яму здавалася, што Роберт злее на яго, а Роберт меркаваў, што гэта бацька злы на яго. Але цяпер Роберт ужо сталы чалавек, сам бацька дарослых дзяцей, які мусіў перажыць цяжкі ўдар лёсу – смерць жонкі, які пабываў у эміграцыі, потым вярнуўся дамоў; ваяваў, перажыў і зраду, і катаванні; чалавек самастойны, з выразна акрэсленым месцам у жыцці: "Д-р Роберт Фэмель, бюро статычных разлікаў; пасля паўдня зачынена"; нарэшце яны сталі паўнапраўнымі суразмоўцамі.

– Яшчэ адно піва шаноўнаму пану? – спытаў карчмар з-за прылаўка, вышіраючы піўную пену на нікељаванай падстаўцы; пасля ён выцягнуў з вітрыны-халадзільніка дзве талеркі – тэфтэлі з гарчыщаю – і аднёс іх маладзенъкай парачцы, што сядзела ў куце, размораная і распараная вулічнай спёкай.

– Прашу, калі ласка, – адказаў Роберт, – яшчэ адзін кухаль.

Ён адсунуў фіранку і ўбачыў, што бацька павярнуў напраўа, абмінуў могілкавую браму, перайшоў вуліцу, спыніўся калі садочки начальніка станцыі, пачаў разглядаць фіялетавыя астры, якія толькі што пачыналі цвісці; ён, відавочна, адцягваў час.

— Не, — сказаў Роберт карчмару за прылаўкам. — Калі ласка, два піва і дзесяць цыгарэт «Вірджынія».

За столом, занятым цяпер маладзенькай паракай, тады сядзеў амерыканскі афіцэр, малады чалавек, які, дзякуючы сваім блявым каротка паstryжаным валасам, здаваўся яшчэ маладзейшы; яго блакітныя вочы прамяніліся верай, верай у будучыню, у якой усё будзе зразумелым; гэтая будучыня ляжала перад ім, нібы карта, падзеленая на квадраты; заставалася толькі высьветліць маштаб гэтай карты: 1:1 ці 1:3 000 000? На століку, побач з тонкім алоўкам, які афіцэр раз-пораз пакручваў у пальцах, ляжала тапаграфічная карта абшчыны Кіслінген.

За трынаццаць год, што прамінулі з тae пары, стол ані не змяніўся; на правай яго назе, у якую малады чалавек увесь час хацеў уперціся запыленымі сандалетамі, усё яшчэ былі відаць ініцыялы, выразаныя ў нудоце нейкім навучэнцам шафёрскіх курсаў: Ё. Д.; напэўна, хлопца звалі Ёзэф Додрынгер; і настольнікі былі такія самыя — з чырвонымі і белымі квадратамі; крэслы перажылі дзве сусветныя вайны — букавае дрэва без сукоў, ператворанае ў салідную мэбллю; ужо семдзесят год на іх узвалъваліся зады сялян, што чакалі цягнікоў; новая была толькі вітрына-халадзільнік побач з прылаўкам, у якой чакалі згаладальных альбо знуджаных пасажыраў сухаватыя тэфтэлі, халодныя катлеты, крута звараныя яйкі пад маянэмам.

— Калі ласка, шаноўнаму пану два піва і дзесяць цыгарэт.

— Дзякую.

Нават карціны на сцяне тыя самыя; абацтва Святога Антонія, сфатаграфаванае з вышыні — здаецца, з пагорка Казакен — старым добрым фотаапаратам з чорнай хусткаю яшчэ на фотапласціну; галерэя, рэфектарый, магутная царква, гаспадарчыя будынкі; побач вісеў вышвілы алеадрук; закаханыя ў полі на мяжы; каласы, валошкі, жоўта-бураватая ад высахлай гліны дарога; вясковая красуня гарэзна казыча каласком у вуху свайго каханка, які паклаў галаву ёй на калені.

— Вы не разумееце мяне, пан гаўптман; мы б хацелі даведацца, чаму Вы гэта зрабілі, чуеце? Мы, натуральна, ведаем "загад аб выпаленай зямлі" — каб пакінуць ворагу адно руіны і трупы, ці праўда? Але я не веру, што Вы зрабілі гэта з прычыны таго, што быў такі загад; Вы, прабачце мне, занадта інтэлігентны, каб рабіць гэткае. Але навошта, навошта Вы тады ўзарвалі абацтва? Яно ж было помнікам, пэўнай культурна-гістарычнай каштоўнасцю; цяпер, калі ваенных дзеянняў на гэтым участку больш няма, а Вы ў нас у палоне і Вам наўрад ці ўдасца расказаць сваім пра нашыя сумненні, цяпер я могу прызнацца, што наш камандзір ахвотней бы зацягнуў на два-тры дні пачатак наступу, чым нават пальцам зачапіць гэтае абацтва. Навошта Вы ўзарвалі яго, хоць і з пункту гледжання тактыкі і па стратэгічных меркаваннях гэта не мела ніякага сэнсу? Вы не затрымалі нашага наступу, наадварот, Вы прыспешылі яго. Вы курыце?

— Куру. Дзякую Вам.

Цыгарэта была добрая — моцная і мела прыемны смак.

— Я спадзяюся, што Вы разумееце, пра што ідзе гаворка. Прашу Вас, скажыце хоць слова; бачу, што мы амаль аднагодкі: Вам — дваццаць

дзевяць, мне — дваццаць сем. Разумееце, мне хочацца зразумець Вас. Альбо Вы байцёся вынікаў Вашага прызнання — з нашага боку ці з боку Вашых адназемцаў?

Калі б Роберт паспрабаваў растлумачыць усё словамі, яны б перасталі быць праўдзівымі, а, зафіксаваныя ў пратаколе, гэтыя слова былі б зусім далёкія ад праўды; як ён мог растлумачыць, што чакаў гэтай хвілі пяць з паловай гадоў — хвілі, калі абацтва стане яго здабычаю, будзе ляжаць перад ім, як дарунак Божы? Ён хацеў з пылу і руінаў паставіць помнік тым, хто не быў помнікам гісторыі і культуры і каго ніхто не шкадаваў, — Эдыт, забітай бомбавым асколкам; Фэрдзі, якому за спробу замаху законам быў вынесены вырак смерці; хлопчыку, які ўкідаў у паштовую скрынку цыдулкі з весткамі ад яго; Шрэлаваму бацьку, які знік невядома дзе; самому Шрэле, які мусіў жыць так далёка ад Гёльдэрлінавай радзімы; Гролю, кельнеру з «Якара», і шмат каму іншаму, хто рушыў на фронт, спяваючы: "Дрыжаць спаражнелыя косці"; за іх ні ў кога не патрабавалі справаўдачы, ні ў кога з тых, хто не навучыў іх нічаму лепшаму; дынаміт, колькі формул — гэта былі яго магчымасці ставіць помнікі; і падрыўная група была ў яго, вядомая сваёй дакладнасцю і кваліфікацыяй, Шрыт, Гохбрэт, Кандэрс...

— Нам дакладна вядома, што Вы немаглі ўспрымаць сур'ёзна загадаў Вашага непасрэднага шэфа, генерала Оту Кёстэрса; нашыя вайсковыя псіхіяtry аднадушна — а Вы не ведаце, як цяжка бывае дамагчыся аднадушнасці сярод амерыканскіх вайсковых псіхіятраў... яны аднадушна прызналі яго вар'ятам, які не адказвае за свае ўчынкі; гэтак вось уся адказнасць за выбух пераходзіць на Вас, пан гаўптман, бо Вы, бяспрэчна, — не вар'ят, і — я мушу прызнацца Вам — Вы моцна скампраметаваныя паказаннямі Вашых таварышаў. Я зусім не хачу пытацца ў Вас пра Вашыя палітычныя погляды: я прывык ужо да ўрачыстых запэўніванняў наконт невінаватасці; шчыра кажучы, гэта мне нават паспела надакучыць. Я ўжо казаў неяк сваім калегам, што мы ў гэтай прыгожай краіне здолеем знайсці пяць, можа, шэсць, самае большае дзевяць вінаватых, і будзем павінны пытацца ў саміх сябе, супраць каго мы ваявалі ў гэтай вайне: няўжо толькі супраць самых разумных, сімпатычных, інтэлігентных і нават высокінтэлігентных людзей? Прашу Вас, адкажыце ўсё ж на гэтае маё пытанне! Чаму, навошта Вы зрабілі гэта?

На месцы, дзе тады сядзеў амерыканскі афіцэр, маладая дзяўчына, хіхікаючы, ела цяпер тэфтэлі, маленъкімі глыткамі адпівала піва; на далаглядзе яму былі відны цёмна-шэрыя абрысы зграбнай вежы Святога Севярына, якая засталася цэлая.

Можа, яму трэба было сказаць, што шанаванне помнікаў культуры і гісторыі гэтаксама ўзрушвала яго, як і памылка, якую рабілі заходнія саюзнікі, лічачы, што тут яны сустрэнуть адных толькі злыдняў, замест сімпатычных і разумных людзей? Помнік у гонар Эдыт і Фэрдзі, Шрэлы і ягонага бацькі, Гроля і хлопчыка, які ўкідаў цыдулкі ў іх паштовую скрынку; у гонар паляка Антонія, які падняў руку на Вакеру і за гэта быў забіты, у гонар тых шматлікіх, што спявалі: "Дрыжаць спаражнелыя косці", бо іх не навучылі нічаму лепшаму; помнік у гонар авечак, якіх ніхто не пасвіў.

Калі яго дачка Рут яшчэ хоча паспець да цягніка, яна павінна якраз цяпер бегчы каля ўважа — у сабор Святога Севярина; у зялёнай шапачцы на цёмных валасах, у ружовым світэры, разгарачаная і щаслівая ад таго, што неўзабаве сустрэнецца з бацькам, братам і дзядулем; папаўдзённая

кава ў абацтве Святога Антонія перад вялікай сямейнай урачыстасцю ўвечары. Бацька стаяў у цяні перад будынкам станцыі і вывучаў расклад руху цягнікоў; яго хударлявы твар пачырванеў; ветлівы пажылы мужчына, шчодры і прыязны; ён ніколі не каштаваў бычынага прычасця, не зрабіўся зацята злы на старасці гадоў; ці ведаў ён усё? Альбо яшчэ павінен даведацца? А Ёзэф? Як Роберт змога растлумачыць гэта яму, свайму сыну? Лепей было маўчаць, чым выказваць думкі і пачуцці, даць занесці іх у пратакол, каб прачыталі психіяtry.

Роберт так і не здолеў нічога растлумачыць таму прыязнаму маладому чалавеку, што сядзеў, пахітваючы галавою, глядзеў на яго, потым падсунуў пачаты пачак цыгарэт; Роберт узяў пачак са стала, паклаў сабе ў кішэнь, сказаўшы «дзякую»; потым зняў з грудзей Жалезны крыж, паклаў на стол і падсунуў яго маладому чалавеку; настольнік з чырвонымі і белымі квадратамі крыху памяўся; ён паправіў яго і заўважыў, што малады амерыканец пачырванеў.

— Не, не, — сказаў Роберт, — даруйце, што гэта так нязграбна ў мяне атрымалася; я не хацеў Вас пакрыўдзіць; праста ў мяне раптам з'явілася вострая патрэба падараваць Вам на памяць Жалезны крыж, на памяць пра таго, хто ўзварваў абацтва Святога Антонія і атрымаў за гэта ордэн, хоць і ведаў, што генерал быў вар'ят, што выбух не меў сэнсу ні па тактычных, ні па стратэгічных меркаваннях. Я ахвотна вазьму Вашыя цыгарэты, толькі прашу Вас лічыць, што мы як равеснікі праста абмяняліся падарункамі.

Магчыма, ён зрабіў гэта з тae прычыны, што тады, у дзень сонцевароту, паўдзесяцка манахаў забраліся на пагорак Казакен і там, уверсе, калі агонь шугануў увысь, заспявалі: "Дрыжаць спаражнелыя косці"; Ота запальваў тое вогнішча, а ён стаяў побач, з малым Ёзэфам на руках — бялявым хлопчыкам, які, убачыўшы, як шуганула полымя, ад радасці запляскаў у ладкі; Эдты, стоячы праваруч ад Роберта, сціснула яму далонь; а можа, ён зрабіў гэта таму, што Ота не здаваўся яму нават чужым на гэтым свеце, дзе адзін жэст рукі мог каштаваць жыцця; вакол агню стаялі вясковыя хлопцы з Додэрнгена, Шлакрнгена, Кіслінгена і Дэнклінгена; разгарацаныя твары маладых людзей і дзяўчат зіхацелі дзікім бліскам каля святочнага вогнішча, якое далі падпаліць Оце; і ўсе спявалі песню, якую пачаў шаноўны законнік, загнаўшы свае шпоры ў бакі шаноўнаму рабочаму каню: "Дрыжаць спаражнелыя косці". Гарлаючы песню, з паходнямі ў руках, маладзь рушыла з пагорка долу; ці павінен ён быў сказаць таму маладому чалавеку, што зрабіў гэта, бо яны не паслухаліся наказу: "Пасві авечак маіх", а ён німала не раскайваўся; а толькі сказаў голасна:

— Можа, гэта быў толькі жарт, забава.

— Дзіўныя ў вас жарты, дзіўныя забавы. Вы ж — архітэктар.

— Не, я займаюся статыкай.

— Ну, гэта, пэўна, розніца невялікая.

— Падрыванне — гэта поўная процілегласць статыкі. Так бы мовіць, яе адваротны бок.

— Прашу мне прабачыць, — сказаў малады чалавек, — у матэматыцы я заўсёды быў слабаваты.

- А мне матэматыка заўсёды давала вялікае задавальненне.
- Ваш выпадак пачынае цікавіць мяне ўжо не па службе. Ці Вашае сведчанне пра любоў да матэматыкі павінна значыць, што выбух пэўным чынам цікавіў Вас як фахоўца?
- Мажліва. Таму, хто займаецца статыкай, надзвычай цікава даведацца, якія сілы патрэбныя, каб нейтралізаваць дзеянне законаў статыкі. Вы павінны прызнаць, што гэта быў узорны выбух.
- Але няўжо Вы сур'ёзна сцвярджаеце, што гэтая, так бы мовіць, абстрактная цікавасць магла мець пэўнае значэнне?
- Менавіта.

— Баюся, што я ўсё ж не змагу адмовіцца ад палітычнага допыту. Звяртаю Вашую ўвагу на тое, што падаванне якіх-небудзь фальшывых звестак не мае ніякага сэнсу; у нас ёсць усе дакументы і матэрыялы, з дапамогаю якіх мы можам спраўдзіць Вашыя паказанні.

Толькі ў гэтай хвілі Роберту прыйшло ў галаву, што абацтва трышаць пяць год таму пабудаваў яго бацька; яны гэтак часта чулі пра гэта і атрымлівалі доказы гэтага, што яно перастала быць праўдаю; ён баяўся, што малады амерыканец можа да ўсяго дакапацца і выдумаць сабе тлумачэнне таго выбуху — бацькоўскі комплекс; можа, лепей было б сказаць гэтаму чалавеку: я ўчыніў гэты выбух, бо яны пасвілі авечак; і гэткім чынам я мог бы даць ім сур'ёзныя падставы лічыць мяне вар'ятам; ды Роберт адно што паглядаў праз акно на зграбную вежу Святога Севярына як на здабычу, што ўцякла ад яго; tym часам малады чалавек задаваў яму пытанні, на якія ён, не задумваючыся, адказваў словам «не».

Дзяўчына адсунула ад сябе пустую ўжо талерку, пасля ўзяла талерку хлопца, нейкую хвілю трymала абодва відэльцы ў правай руцэ, ставячы ягоную талерку на сваю, потым паклала абодва відэльцы на талерку, што была зверху, а вольнай правай рукой сціснула хлопцаў локаць і, усміхаючыся, паглядзела яму ў очы.

— Значыць, Вы не ўваходзілі ў ніякую арганізацыю? Чытаеце Гёльдэрліна? Добра. Магчыма, заўтра я выклічу Вас яшчэ раз. Цвёрдае Божае сэрца, нават калі спачувае.

Калі бацька зайшоў у пачакальню, Роберт пачырванеў, тут жа падышоў да старога, узяў у яго з рук цяжкі капялюш і сказаў:

- Я зусім забыўся павіншаваць цябе з днём нараджэння, бацька. Даруй. Піва я табе ўжо замовіў; спадзяюся, што яно будзе свежае, але калі...
- Дзякуюй, — адказаў бацька, — дзякуюй за віншаванне, і не заказвай свежага піва, я не люблю надта халоднага...

Бацька паклаў яму руку на плячо. Роберт пачырванеў, згадаўшы пра той інтymны жэст, якім яны абмяняліся ў алеі перад лякарняй; там ён раптам адчуў патрэбу пакласці руку на бацькава плячо, і бацька адказаў на гэты жэст, калі яны дамаўляліся сустрэцца на станцыі Дэнклінген.

— Хадзем, — сказаў Роберт, — пасядзім; у нас ёсць яшчэ дваццаць пяць хвілін.

Яны паднялі келіхі, кіўнулі адзін аднаму і выпілі.

— Даць цыгару, бацька?

— Не, дзякую. Ці ведаеш ты, між іншым, што за апошнія пяцьдзесят год расклад руху цягнікоў амаль не памяняўся? Нават шыльдачкі з гадзінамі і хвілінамі ўсё яшчэ тыя самыя; толькі эмаль сям-там крыху аблузалася.

— Крэслы, сталы, карціны на сцяне, — сказаў Роберт, — усё як і было раней: калі мы пагоднымі летнімі вечарамі прыходзілі пехатою з Кіслінгена і чакалі тут цягніка.

— Напраўду, — пацвердзіў бацька, — нічога не памянялася. Ці званіў ты Рут? Яна прыедзе? Я так даўно не бачыў яе.

— Прыедзе; мяркую, яна ўжо сядзіць у вагоне.

— Недзе адразу па палове пятай мы будзем у Кіслінгене; вып'ем там кавы і да сёмай вернемся ўжо дамоў. Вы ж прыедзеце на ўрачыстую вячэрку ў кавярню?

— Вядома, бацька; хіба ты сумняваўся ў гэтым?

— Не, але я нешта быў падумаў, ці не адмовіцца ад усяго... можа, лепш не рабіць нічога — хоць дзеля дзяцей, пэўна, адмаўляцца не трэба, дый я шмат чаго падрыхтаваў да гэтага дня.

Стары апусціў вочы, стаў разглядваць настольнік з чырвонымі і белымі квадратамі, водзячы па ім укруга келіхам з півам; Роберта ўразіла гладкая скура на бацьковых руках: руکі дзіцяці, што захавалі сваю цноту; бацька падняў вочы, зірнуў Роберту ў твар.

— Я думаў пра Рут і Ёзэфа; ты ж ведаеш, у Ёзэфа ёсць дзяўчына?

— Не, не ведаю.

Стары зноў апусціў вочы да настольніка, зноў пачаў вадзіць келіхам.

— Я заўсёды меў надзею, што мае абедзве тутэйшыя сядзібы зробіцца для вас нечым накшталт вашага другога дома, але ўсім вам было больш даспадобы жыць у горадзе, нават Эдты... адзін Ёзэф, здаецца, здзейсніць мае мары; дзіўна, вы ўсе мяркуеце, што ён падобны на Эдты і ў ім нічога няма ад нашае радні; а ўсё ж ён гэтак моцна нагадвае Генрыха, што мне часам робіцца вусцішна, калі я бачу твойго хлопца; гэта — Генрых, такі, які ён мог вырасці... ці ты яшчэ памятаеш яго?

Нашага сабаку звалі Бром; а я трymаў лейцы, седзячы ў карэце; яны былі з чорнай скуры, патрэсканыя; мне патрэбны карабін, мне патрэбны карабін; Гіндэнбург.

— Ага, я памятаю яго.

— Ён вярнуў мене маёнтак, які я яму падараў; каму мне цяпер яго падараў? Ёзэфу альбо Рут? А можа, табе? Ці хочаш, каб ён быў твой? Каб ты валодаў скацінаю і паплавамі, цэнтрыфугамі і буракарэзнымі машынамі, трактарамі і сенасушылкамі? Ці, можа, мне аддаць гэта ўсё

кляштару? Абодва маёнткі я купіў з першага свайго ганарапу! Калі я будаваў абацтва, мне было дваццаць дзесяць год, і вы нават не можаце сабе ўяўіць, што значыць для маладога архітэктара атрымаць такі заказ. Скандал! Сенсацыя! Я езджу туды гэтак часта не толькі дзеля таго, каб згадваць будучыню, якая даўно ўжо стала мінуўшчынай. У мяне заўсёды была мара зрабіцца на старасці гадоў нечым накшталт селяніна. Я не зрабіўся селянінам, а толькі старым дурнем, які гуляе ў хованкі са сваёю жонкаю; мы па чарзе заплющваем вочы і мяняем даты, нібы малюнкі ў эпідіяскопе: калі ласка, вось 1928 год — маци трymае за руку двух сыночкаў-прыгажуноў; аднаму трынаццаць год, другому — адзінаццаць; побач усміхаецца бацька з цыгарай у роце; у глыбі відна Эйфелева вежа. Ці, можа, гэта Энгельсбург альбо Брандэнбургская брама? — выберы сабе якую трэба дэкарацыю; магчыма, гэта будуць: марскі прыбой каля Астэндэ, вежа Святога Севярына альбо кіёск па продажы ліманаду ў Блесэнфэльдскім парку? Не, гэта, напэўна, абацтва Святога Антонія: ты знайдзеш яго ў фотаальбоме са здымкамі з усіх пораў года; толькі адзенне, знешні выгляд мяняюцца адпаведна модзе; твая маци то ў вялікім, то ў малым капелюшы, то з кароткімі, то з доўгімі валасамі, то ў шырокай, то ў вузкай спадніцы; а дзесяцам тым часам тры і пяць, пяць і сем гадоў; потым з'яўляецца незнаёмая жанчына — светлаволосая, зусім маладая; адно дэіця яна нясе на руках, другое стаіць, трymаючыся за яе руку; малодшаму дзіцёнку адзін год, старэйшаму тры гады; ты ведаеш, што я любіў Эдыта так, як не здолеў бы палюбіць сваёй роднай дачкі; я ніколі не мог паверыць, што ў яе быў свой бацька, свая маци і свой брат. Яна была пасланніца вялікага Госпада; калі яна ў нас жыла, я мог зноў паўтараць у думках Яго імя, не чырванеючи, мог паўтараць гэтае імя ў малітвах; якую вестку яна прынесла, перадала табе? Помсту за авечак? Я спадзяюся, што ты дакладна выканаў даручэнне, не зважаючи на тыя фальшивыя аргументы, якія я заўсёды браў пад увагу; маю надзею, што ты не захаваў пачуццё вышэйшасці ў лядовым склепе іроніі — як гэта рабіў я. Ці Эдыт сапраўды мела брата? Ці ён жывы? Ці існуе?

Стары Фэмель па-ранейшаму вадзіў піўным келіхам укруга па століку, утаропіўшыся ў бела-чырвоны настольнік; потым ён, зусім крыху падняўшы галаву, спытаў:

— Скажы мне ўсё-ткі, ці ён сапраўды існуе? Ён жа быў твой сябар; я аднаго разу бачыў яго; стоячы каля акна ў спальні, я бачыў, як ён ішоў цераз двор да твойго пакоя; я не забыў яго і часта пра яго думаю, хоць бачыў яго тады не больш як дзесяць ці дваццаць секунд; ён наганяў на мяне страх, нібы анёл цёмнага царства. Ці ён сапраўды існуе?

— Існуе.

— І ён жывы?

— Жывы. Ты байшся яго?

— Баюся. І цябе — таксама баюся. Хіба ты гэтага не ведаў? Я не хачу ведаць, якую вестку табе перадала Эдыта; скажы толькі: ты выканаў яе наказ?

— Выканаў.

— Добра. Цябе здзіўляе, што ўва мне жыў страх перад табою — і цяпер трохі таго страху засталося. Я смяяўся з вашых дзіцячых гульняў у канспірацыю, але смех засеў у мяне ў горле, калі я даведаўся, што яны

забілі таго хлопчыка; ён бы мог быць братам Эдты, але пазней я зразумеў, што гэта была ледзь не гуманасць з іхняга боку – забіць хлопца, які ўсё-такі як-ніяк кінуў бомбу і прычыніў апёкі настаўніку гімнастыкі, а вось хлопчык, які кідаў твае цыдулкі нам у паштовую скрыню, паляк, што падняў руку на настаўніка гімнастыкі? Было досышь неадпаведнага руху павекаў, не таго колеру валасоў ці формы носа: дый таго потым не было трэба, а толькі бацькавай ці бабулінай метрыкі; доўгія гады я жывіўся са свайго смеху, але і ён вычарпаўся, не засталося запасаў, Роберт: і я адчыніў лядоўню, дазволіў пракіснуць маёй іроніі і высыпаў яе, нібы паскудныя адкіды чагосъці, што раней мела вартасць; я думаў, што люблю і разумею тваю мачі, ды толькі тады я па-сапраўднаму зразумеў і палюбіў яе, як зразумеў і палюбіў вас; толькі яшчэ пазней я добра ўсвядоміў гэта; калі скончылася вайна, я быў "на кані"; мяне прызначылі ўпаўнаважаным па будоўлі ва ўсёй акрузе; нарэшце надышоў мір, думаў я; самае дрэннае засталося ў мінульым; але аднаго разу ангельскі камендант вырашыў, так бы мовіць, папрасіць у мяне прабачэння за тое, што яны разбамбілі касцёл Святога Анупрыя, знішчыўши пры гэтым скульптурную групу дванаццатага стагоддзя «Распяцце»; ён не прасіў прабачэння за смерць Эдты, а толькі за знішчаную скульптурную групу дванаццатага стагоддзя; "Sorry", [10 - Мне шкада (англ.).] – казаў ён; а я засмяяўся, першы раз за апошнія дзесяць гадоў; але то быў нядобры смех, Роберт, – і я адмовіўся ад сваёй пасады; упаўнаважаны па будаўніцтву! Навошта? Я ж быў гатовы аддаць на знішчэнне ўсе скульптурныя групы з усіх стагоддзяў дзеля таго толькі, каб яшчэ раз убачыць усмешку Эдты, адчуць дотык яе рукі да майго пляча; што маглі значыць малюнкі вялікага Госпада ў парынні з сапраўднай усмешкай яго пасланніцы? А за хлопчыка, які прыносіў вестачкі ад цябе – я ніколі не бачыў яго твару, не ведаў яго імя, – за яго б я аддаў сабор Святога Севярына, хоць разумею, што гэта проста смешна нізкая цана – як, напрыклад, медаль таму, хто ўратаваў чалавече жыццё; ці бачыў ты ў каго-небудзь яшчэ усмешку Эдты ці ўсмешку сталяровага вучня? Ці хоць слабы водбліск тых усмешак? Роберт, Роберт!

Стары Фэмель адставіў келіх з півам, паклаў руکі на стол.

– Ці бачыў ты яшчэ хоць раз такія ўсмешкі? – прамармытаў ён, закрываючы твар рукамі.

– Бачыў, – адказаў Роберт. – На твары гатэльнага служкі, якога завуць Гуга. Я пакажу яго табе.

– Я падару гэтamu хлопцу маёntак, які не захацеў узяць Генрых; напішы мне яго імя ды адрес тут, на падстаўцы пад піва; на гэтых круглых кардонках пішуць самыя важныя рэчы; і паведамі мне, калі што-небудзь дазнаешся пра брата Эдты. Ці жывы ён?

– Жывы. Ты ўсё яшчэ баішся яго?

– Баюся. Самае жахлівае тое, што ў ім не было нічога, штб б магло ўзрушыць іншага; калі я глядзеў, як ён ідзе цераз двор, я ведаў: ён моцны і ўсё, што ён робіць, робіцца не з тых прычын, з якіх робяць пэўныя учынкі астатнія людзі: з прычыны, што нехта бедны, а нехта багаты, нехта брыдкі, а нехта прыгожы, што некага лупцуе мачі, а некага не лупцуе – прычыны, якія прымушаюць кагосъці штосьці рабіць: альбо будаваць цэрквы, альбо забіваць жанчын; альбо зрабіцца добрым настаўнікам, альбо – дрэнным арганістам; я ведаў, што ягоных учынкаў нельга растлумачыць ніводнай з названых тут прычын; у тыя часы я яшчэ

ўмеў смяяцца, але ў ім я не знайшоў нічога, ніводнай шчылінкі, якая б могла быць прычынай майго смеху; гэта палохала мяне: мне здавалася, нібыта цераз мой двор ішоў анёл цёмнага царства, божы экзекутар, які хоча накласці секвестр на цябе; ён зрабіў гэта, наклаў на цябе секвестр; нішто ў ім не ўзрушавала іншых; нават калі я пачуў, што яны зблілі яго і хацелі забіць, гэта мяне не ўзрушыла...

— Пане радца, я толькі цяпер пазнаў Вас. Вельмі ўсцешаны бачыць Вас жывога-здаровага. Колькі ж гэта гадоў прайшло з тае пары, як Вы былі тут апошні раз?

— Ах, Муль, гэта Вы? Ці жыве яшчэ Вашая маці?

— Не, пане радца: пахавалі яе. Гэта былі вялікія хаўтуры. Яна пражыла багатае жыццё — сямёра дзяцей, трыццаць шэсць унукаў і адзінаццаць праўнукаў... багатае жыццё. Вы зробіце мне гонар, спадары, калі вып'еце за памяць па маёй маці.

— Ахвотна, дарагі Муль; яна была сладкая кабета.

Стары Фэмель падняўся, Роберт устаў таксама; тым часам гаспадар пайшоў да прылаўка, каб напоўніць келіхі; станцыйны гадзіннік паказваў усяго толькі дзесяць на пятую; двое сялян стаялі каля прылаўка; яны, сумна паглядаючы, запіхвалі сабе ў рот памазаныя гарчыцу тэфтэлі; задаволена пакрэваючы, пілі піва; гаспадар вярнуўся з-за прылаўка з пачырванелым тварам, але вочы зрабіліся вільготныя; ён зняў з падноса келіх, паставіў на стол, потым узяў свой келіх У руку.

— За добрую памяць па Вашай матулі, Муль, — сказаў стары Фэмель. Яны паднялі келіхі, кіўнулі адзін аднаму і, адпіўши, адставілі іх.

— Ці ведаеце Вы, — сказаў стары, — што Вашая маці пяцьдзесят год таму дала мне крэдыт — калі я, сасмяглы і галодны, вяртаўся з Кіслінгена? Тады якраз быў рамонт гэтага ўчастка чыгункі, ды мне было яшчэ зусім няцяжкай адмахаць чатыры кіламетры пехатою; за Вашае здароўе, Муль, і за добрую памяць па Вашай матулі. Гэта вось мой сын, Вы яго яшчэ не ведаеце?

— Фэмель, вельмі прыемна.

— Муль, вельмі прыемна.

— Вас, пане радца, знае тут кожнае дзіцё; усім вядома, што Вы пабудавалі нашае абацтва, а старая бабулі яшчэ могуць расказаць пра Вас нямала розных гісторый — як Вы замаўлялі цэлыя вагоны піва для муляраў, як Вы давалі сола ў скоках на свяце з нагоды канца будаўніцтва. Гэты глыток за Вашае здароўе, пане радца.

Яны, стоячы, выпілі да дна; Роберт з парожнім келіхам у руцэ глядзеў на карчмара, які тым часам вярнуўся да прылаўка, забраўши апарожненыя талеркі са стала, дзе сядзела маладая пара, прасунуў іх у акенца на кухню; потым падышоў і атрымаў ад маладога чалавека плату. Стары Фэмель пацягнуў сына за крысо пінжака:

— Сядай, сядай жа; у нас яшчэ дзесяць хвілін часу. Гэта цудоўныя, добрыя людзі.

— І ты не байшся іх — праўда, бацька?

Стары паглядзеў сыну проста ў вочы; на яго хударлявым, усё яшчэ без адзінай зморшчыны твары не было ўсмешкі.

— Якраз гэтая людзі, — сказаў Роберт, — здзекаваліся з Гугі, і, мажліва, нехта з іх быў катам Фэрдзі!

— Калі цябе не было і мы чакалі ад цябе вестачкі, я баяўся кожнага чалавека... але каб баяцца Муля? Хіба ты яго байшся?

— Убачыўши кожнага новага чалавека, я пытаюся ў сябе, ці хацеў бы я апынуцца ў ягонай уладзе; і няшмат ёсць такіх, пра каго я мог бы сказаць: "Я гатовы на гэта".

— А ці быў ты ва ўладзе брата Эдыта?

— Не. Мы жылі ў Галандыі з ім у адным пакоі, дзяліліся ўсім, што ў нас было; палаўні дня мы гулялі ў більярд, а другую палаўніну вучыліся: ён нямецкай мове, я — матэматыцы; я не быў у ягонай уладзе, але заўсёды быў гатовы на гэта... І гатовы апынуцца ў тваёй уладзе, бацька...

Роберт выцягнуў цыгарэту з рота.

— Я вельмі хацеў бы падарыць табе што-небудзь да восьмідзесяцігоддзя, хацеў бы сказаць табе... ну, мажліва, ты і сам ведаеш, што я хацеў бы табе сказаць?

— Ведаю, — адказаў стары і паклаў руку сыну на плячо, — можаш мне гэтага не казаць.

Я ахвотна б ахвяраваў табе колькі слязінак скрухі, але не магу выціснуць іх з сябе: я ўсё яшчэ гляджу на вежу Святога Севярына як на здабычу, што выслізнула ў мяне з рук; шкада, што абацтва было справай тваёй маладосці, твайм вялікім лёсам, першай вялікай гульней; і ты добра пабудаваў яго: салідныя муры, выдатныя статычныя характеристыкі; мне давялося запатрабаваць два грузавікі выбуховага рэчыва; я абышоў будынкі, крэйдаю напісаў свае формулы ды знакі з лічбамі на сценах, калонах, апорах скляпенняў, напісаў іх таксама на вялікім роспісе — карціне "Таемнай вячэры", паміж нагой святога Яна і ступнёю святога Пятра; я ж дасканала ведаў абацтва; ты гэтак часта апавядаваў мне пра яго, калі я быў яшчэ хлопчыкам, падлеткам, юнаком — я ішоў і пісаў свае знакі з лічбамі на сцяне, а побач са мною бег абат, адзіны чалавек, які застаўся там, на месцы; ён апеляваў да майго розуму, да маіх рэлігійных пачуццяў; на шчасце, то быў новы абат, які мяне не ведаў. Ён апеляваў да майго сумлення; дарэмна; ён не бачыў, як я прыязджаў туды па суботах, еў стронгу, натуральны мёд, намазваў масла на вясковы хлеб; не бачыў мяне, архітэкторавага сына; і калі ён глядзеў на мяне, як на вар'ята, я шапнуў яму: "Дрыжаць спаражнелыя косці"; мне тады было дваццаць дзесяць год — якраз столькі, колькі табе, калі ты будаваў абацтва, — і я чакаў ужо новай здабычи, шараватая танклявая постаць якой віднелася на далаглядзе, — сабор Святога Севярина; але я трапіў у палон, і вось тут, на станцыі Дэнклінген, за тым сталом, дзе цяпер нікога няма, мяне дапытваў малады афіцэр.

— Пра што ты думаеш? — спытаўся бацька.

- Пра абацтва Святога Антонія: я гэтак даўно не быў там.
- Ты рады, што ўбачыш яго?
- Я рады сустрэчы з Ёзэфам, бо так даўно яго не бачыў.
- Я трохі ганаруся ім, — сказаў стary, — ён мае гэтулькі размаху ды свежых думак і калі-небудзь стане добрым архітэктарам; бывае трохі занадта суровы з рабочымі, трохі нецярплівы, але цяжка чакаць цярплівасці ад дваццацідвуухгадовага хлопца — зрэшты, цяпер на яго цісне тэрмін; манаҳам вельмі хочацца адслужыць імшу да дня Божага нараджэння ужо ў новым касцёле; вядома, нас усіх запросяць на фэст урачыстага адкрыцця.
- Ці ў іх яшчэ той самы аbat?
- Які?
- Айцец Грэгар.
- Не, ён памёр у сорак сёмым годзе; не здолеў перажыць разбурэння абацтва.
- А ты здолеў перажыць гэта?
- Калі я даведаўся, што абацтва ўзарванае, дык спачатку вельмі засмуціўся, але калі я пасля паехаў туды і ўбачыў руіны, а таксама абураных манаҳаў, што хацелі стварыць камісію, каб знайсці вінаватага, — я парай ім не рабіць гэтага; я не прагнуў помсты за знішчаныя пабудовы і баяўся, што яны знайдуць вінаватага, а ён будзе прасіць у мяне прабачэння; слова «*sorry*» ўсё яшчэ стаяла ў мяне ўвушшу, гэта было жахліва; і, зрэшты, кожны будынак можна адбудаваць нанова. Я здолеў, Роберт, — здолеў перажыць гэта. Ты не паверыш мне, але я ніколі не адчуваў вялікай цягі да будынкаў, якія я спраектаваў і будаўніцтвам якіх кіраваў; яны падабаліся мне на паперы, я працаваў над імі, можна сказаць, з захапленнем, але ж я ніколі не быў мастаком, разумееш, і ведаў, што я не мастак; у мяне былі яшчэ даўнія планы, калі мне даручылі адбудоўваць абацтва; для твойго хлопчыка гэта выдатная магчымасць папрактыкавацца, навучыцца каардынаваць працу і крыху ўтаймаваць сваю нецярплівасць... ці не пара нам выходзіць на пасадку?
- У нас яшчэ чатыры хвіліны, бацька. Але на перон ужо можна выходзіць.
- Роберт падняўся з месца, кіўнуў гаспадару карчмы, палез у кішэнь па кашалёк, але карчмар выйшаў з-за прылаўка, прамінуўшы Роберта, падышоў да старога Фэмеля і сказаў:
- Не, не, пане радца; я нічога ад Вас не вазьму, бо вы былі маймі гасцямі — на добрую памяць па маёй маці.
- Знадворку было яшчэ цёпла; над Додрынгенам ужо віднеліся белыя шматкі паравознага дыму.
- Ці ёсьць у цябе белеты? — спытаўся бацька.
- Ёсьць, — адказаў Роберт, выглядаючы на сустрач цягніку, што спускаўся з пагорка з-за Додрынгена, нібы вынырнуўшы проста з ярка-блакітных

нябёсаў; цягнік быў чорны, стары і выклікаў пачуццё ўзрушенасці; начальнік станцыі выйшаў са службовага пакоя з суботна-нядзельнай усмешкаю на твары.

— Сюды, тата, сюды! — крыкнула Рут; мільганулі яе зялёнай шапачка, яе зграбныя рукі, ружовы пух яе швэдара; яна працягнула рукі да дзядулі, дапамагла яму падняцца па прыступках вагона, абняла яго, потым асцярожна правяла да адчыненых дзвярэй купэ, пацягнула яго ўгору і пацалавала ў шчаку.

— Я страшэнна рада, — сказала яна, — сапраўды, страшэнна рада, што ўбачу абацтва і буду сёння на вечарыне разам з вами.

Начальнік станцыі дзьмухнуў у свісток і паказаў рукою цягніку, што можна адпраўляцца.

7

Калі яны падышлі да акенца, Нэтлінгер выцягнуў цыгару з рота і кіўком галавы падбадзёрыў Шрэлу; акенца адчынілася знутры, наглядчык з аркушам паперы ў руцэ высунуў галаву і спытаў:

— Вы — арыштант Шрэла?

— Я, — адказаў Шрэла.

Наглядчык голасна называў прадметы, выцягваючы іх адзін за адным з кардоннай скрынкі, і клаў перад Шрэлам.

— Кішэнны гадзіннік, нікељаваны, без ланцужка.

— Кашалёк, чорны, скураны; унутры пяць брытанскіх шылінгаў, трывцаць бельгійскіх франкаў, дзесяць нямецкіх марак і восемдзесят пфенігаў.

— Гальштук зялёнага колеру.

— Самапіска, без маркі, шэрага колеру.

— Дзве насоўкі — белыя.

— Плашч-макінтош, непрамакальны.

— Каплюш чорнага колеру.

— Брытва бяспечная маркі «Жылет».

— Шэсць цыгарэт маркі «Бельга».

— Кашуля, сподняя бялізна, мыла і зубная шчотка былі пры Вас, так? Калі ласка, распішыцца вось тут, засведчыце, што ўсе Вашыя асабістыя рэчы Вам вернуты.

Шрэла апрануў плашч, пазапіхваў у кішэні атрыманыя толькі што рэчы, падпісаў спіс, на якім стаяла дата: "6 верасня 1958 г., 15 гадзін 30 хвілін".

— Усё ў парадку, — сказаў наглядчык і зачыніў аckenца.

Нэтлінгер ізноў засунуў цыгару ў рот, дакрануўся да Шрэлавага пляча.

— Хадзем, — сказаў ён, — вось сюдой, альбо ты зноў хочаш за краты? Можа, усё-такі завяжы гальштук.

Шрэла сунуў у рот цыгарэту, паправіў акуляры, падняў каўнерык кашулі і надзеў гальштук; ён здрыгнуўся, калі Нэтлінгер раптам паднёс яму да носа запальнічку.

— Гэтак вось, — сказаў Нэтлінгер, — гэтак вось бывае з усімі вязнямі: хай ён будзе высокі ці маларослы, вінаваты ці невінаваты, бедны ці багаты, палітычны ці крымінальнік — усе найперш хочуць выкурыць цыгарэту.

Шрэла зрабіў глыбокую зацяжку; завязаўши гальштук, а пасля — апусціўши каўнерык, ён паглядаў праз верх акуляраў на Нэтлінгера.

— Ты ў гэтых пытаннях дужа дасведчаны, прайда?

— А ты што — не? — спытаў Нэтлінгер у адказ. — Хадзем; ад развітання з начальнікам, на жаль, я цябе вызваліць не магу.

Шрэла насунуў капялюш, выцягнуў з рота цыгарэту і пайшоў за Нэтлінгерам, які адчыніў дзвёры на двор; начальнік турмы стаяў каля аckenца, перад якім стаяла доўгая чарга: людзі стаялі па дазволы на нядзельныя спатканні; гэта быў высокі мужчына, не занадта модна, але салідна апрануты; калі ён набліжаўся да Нэтлінгера і Шрэлы, яго рухі былі падкрэслены цывільнымі.

— Спадзяюся, — сказаў ён Нэтлінгеру, — што ўсё было даведзена да ладу так, што ты застаўся задаволены — хутка і як мае быць.

— Дзякую, — адказаў Нэтлінгер, — усё сапраўды было зроблена хутка.

— Гэта добра, — сказаў начальнік турмы і зварнуўся да Шрэлы. — Прашу мне прабачыць за тое, што я Вам на развітанне скажу колькі слоў, хоць Вы ўсяго адзін дзень былі ў мяне пад... — ён засмяяўся, — ...апекаю і памылкова трапілі не ў следчую турму, а ў карнью. Бачыце, — сказаў ён і паказаў рукою на ўнутраную браму турмы, — за вунь тою брамаю Вас чакае другая брама, а за ёю Вас чакае штосьці грандыёзнае, тое, што мы лічым за сваё найвышэйшае дабро, — воля. Справядлівым ці несправядлівым было падазрэнне, але Вы спазналі... — ён засмяяўся яшчэ раз, — ...вы спазналі сярод маіх гасцінных муроў супрацьлегласць вольнасці. Карыстайцяся Вашай вольнасцю. Мы ўсе — адно што вязні, вязні нашага цела, аж да хвілі, калі душа вызваліцца ад путаў і ўзнясецца да свайго стваральніка; але быць вязнем сярод маіх гасцінных муроў — гэта не проста сімвал. Я выпускаю вас на волю, пане Шрэла...

Шрэла збянятэжана працягнуў руку, але тут жа рвануў яе назад, да сябе, бо па начальнікавым твары ён заўважыў: поціск яго далоні не належыць да

принятых тут фармальнасцей; Шрэла збянтэжана маўчаў, пераклаў цыгарэціну з правай рукі ў левую і крадком зірнуў на Нэтлінгера.

Муры вакол гэтага двара, неба па-над імі былі апошнімі рэчамі на гэтай зямлі, якія давялося бачыць Фэрдзі; матчыма, голас начальніка быў апошнім чалавечым голасам, які ён пачуў на гэтым дзядзінцы – досьць вузкім, каб дым з Нэтлінгера вай цыгара мог запоўніць яго ўвесь; прынюхваючыся, начальнік падумаў: "Божа мой, ты заўсёды добра разбіраўся ў цыгарах: тут табе трэба аддаць належнае".

Нэтлінгер не выцягваў цыгара з рота.

– Ты мог абысціся гэтым разам без развітальнае прамовы. Значыць, дзякуюй і – да пабачэння.

Ён схапіў Шрэлу за плечы і падпіхнуў яго ў напрамку да ўнутранай брамы, якая перад імі адчынілася; Нэтлінгер павольна павёў Шрэлу да знешняй брамы; Шрэла спыніўся, аддаў вартауніку свае паперы; той уважліва паглядзеў на іх, кіўнуў і адчыніў браму.

– Ну, вось яна тут, воля, – сказаў Нэтлінгер, смеючыся, – на тым баку вуліцы стаіць мая машина; скажы, куды цябе адвезці.

Шрэла перайшоў з ім цераз вуліцу і завагаўся, калі шафёр адчыніў яму дзверцы.

– Ну, – сказаў Нэтлінгер, – сядай.

Шрэла зняў свой капялюш, залез у машину; сеўшы, адкінуўся на спінку сядзення і паглядзеў на Нэтлінгера, які таксама залез у кабіну і падсунуўся бліжэй да яго.

– Куды ты хочаш ехаць?

– На вакзал, – адказаў Шрэла.

– У цябе там рэчы?

– Не.

– Дык што, ты ўжо зноў хочаш пакінуць наш гасцінны горад? – спытаў Нэтлінгер. Нахіліўшыся да шафёра, ён сказаў яму: – На галоўны вакзал.

– Не, – сказаў Шрэла, – я не хачу пакідаць гэтага гасціннага горада. Ты не знайшоў Роберта?

– Не, – адказаў Нэтлінгер, – ён рэдка паказваецца на людзях. Цэлы дзень я спрабаваў убачыцца з ім, ды ён усё выслізваў неяк; а калі я ўжо амаль накрыў яго ў гатэлі "Прынц Генрых", ён здолеў уцячы праз бакавыя дзвёры. Праз яго мне давялося мець вялікую прыкрасцу.

– І раней таксама ты яго не сустракаў?

– Не, – адказаў Нэтлінгер, – ніводнага разу; ён жыве зусім адасоблены.

Машина спынілася перад святлафорам. Шрэла зняў акуляры, выцер іх насоўкаю і падсунуўся бліжэй да акна.

— Відаць, — сказаў Нэтлінгер, — у цябе дзіўнаватае адчуванне: па гэткім доўгім часе і пры такіх акаличнасцях зноў апынуцца ў Германіі; ты яе ўжо не пазнаеш.

— Да не, пазнаю ўжо, — адказаў Шрэла, — накшталт таго, як звычайна пазнаеш жанчыну, якую зусім малады каҳаў, а цяпер праз дваццаць гадоў напаткаў: яна зрабілася тоўстая; затлусценне залозаў; відавочна, што яна выйшла за чалавека не толькі багатага, але і працавітага; віла за горадам, машына, пярсцёнкі на кожным пальцы; пры гэткіх акаличнасцях з даўнія любові застаецца адно што строіць кепікі.

— Натуральна, гэткія абразкі ўсё-такі досьць скажоныя, — сказаў Нэтлінгер.

— Гэта напраўду абразкі, — сказаў Шрэла, — і калі б іх было ў цябе трох тысячи, ты б, мажліва, спазнаў крыху праўды.

— Сумняваюся таксама наконт верагоднасці тваіх меркаванняў пра нашу краіну: ты прабыў толькі дваццаць чатыры гадзіны ў краіне, у тым ліку дваццаць трох — у турме.

— Табе цяжка ўявиць, як шмат можна даведацца пра краіну, седзячы ў турме; у вашых астрогах найбольш сядзяць за ашуканства; на жаль, самаашуканства не разглядаюць тут як крымінальнае злачынства; магчыма, ты не ведаеш, што я з апошніх дваццаці двух год чатыры правёў у турме?

Машына павольна ехала ў вялікім патоку, які ўтварыўся перад святлафорам на скрыжаванні.

— Не, — сказаў Нэтлінгер, — я гэтага не ведаў. Дзе ты сядзеў, у Галандыі?

— У Галандыі, — адказаў Шрэла, — і ў Англіі таксама.

— За што гэта?

— За дзеянні ў стане афекту, у выніку любоўнай тугі, але не з ідзялістычных памкненняў, а праз тое, што я змагаўся супраць цалкам рэальных з'яў.

— Ці нельга растлумачыць гэта больш падрабязна?

— Не, — адказаў Шрэла, — ты б усё адно нічога не зразумеў і ўспрыняў бы гэта як камплімент. Я пагражай аднаму галандскаму палітыку, які абвясціў, што трэба павынішчыць усіх немцаў; гэта быў дужа папулярны палітык; потым, калі немцы акупавалі Галандыю, яны вызвалілі мяне, мяркуючы, што я нейкім чынам пакутаваў за нямецкую справу; але пасля яны знайшлі маё імя ў спісе шуканых асоб, і мне давялося ўцякаць ад іх любові ў Англію; там я пагражай пэўнаму ангельскаму палітыку, які сказаў, што трэба павынішчыць ўсіх немцаў, уратаваўшы адно створаныя імі шэдэўры мастацтва; гэта быў надта папулярны палітык; але неўзабаве я атрымаў ад іх амністыйю, бо яны меркавалі, што трэба шанаваць мае пачуцці — пачуцці, якіх у мяне зусім не было, калі я пагражай гэтаму палітыку; гэта вось людзей спачатку памылкова кідаюць у астрог, а пасля гэтаксама памылкова адпускаюць на волю.

Нэтлінгер засмяяўся:

— Калі ты ўжо збіраеш карціны, я магу дазволіць дадаць да тваёй калекцыі яшчэ адну. Як табе, напрыклад, падабаецца гэткая карціна: непрыміральная палітычная варожасць паміж двума школьнімі таварышамі; праследаванні, допыты, уцёкі, смяртэльная нянявісць — але праз дваццаць два гады той самы праследавальнік, гэты жахлівы тып, вызвале з турмы ўзекача, які акурат вяртаецца дадому? Ці гэта не карціна, вартая таго, каб папоўніць тваю калекцыю?

— Гэта не карціна, — адказаў Шрэла, — а толькі гісторыя, у якой ёсьць адна хіба: яна, апроч усяго, яшчэ і праўдзівая; але калі я перакладу гэтую гісторыю на вобразна-абстрактную мову і адпаведна яе табе растлумачу — дык яна не будзе надта пахвальнаю для цябе.

— Гэта напраўду дзіўна, — сказаў няголасна Нэтлінгер і выцягнуў цыгару з рота, — калі я тут прашу зразумець мяне; але павер мне, калі я ўбачыў тваё прозвішча ў спісе шуканых асоб, прачытаў рапарт і даведаўся, што яны сапраўды затрымалі цябе на мяжы, — я без усялякіх ваганняў пачаў рабіць усе заходы, каб цябе вызваліць.

— Мне было б вельмі шкада, — сказаў Шрэла, — калі б ты падумаў, што я сумняваўся ў шчырасці тваіх матываў і пачуццяў. Нават тваё раскайнне не будзіць ува мне сумненняў, але ў кожнай карціне — а ты ж прасіў мяне ўзяць тую гісторыю як карціну ў маю калекцыю, — у кожнай карціне ёсьць пэўная абстракцыя, а менавіта — роля, якую ты выконваў тады і надалей выконваеш сёння; ролі, даруй мне, усё тыя ж самыя; бо тады, каб абыясшкодзіць мяне, трэба было пасадзіць мяне за краты, а сёння, каб зрабіць мяне бясшкодным, трэба выпусціць мяне з турмы; баюся, што Роберту, які мае куды болей абстрактнае мысленне, чым я, якраз з тae прычыны не карціць сустракацца з табою. Я спадзяюся, ты мяне разумееш: і тады таксама я ані не сумняваўся ў шчырасці тваіх матываў і пачуццяў, ты мяне не можаш зразумець і нават не спрабуй рабіць гэтага, бо ты выконваў свае ролі несвядома, — іначай ты быў бы цынік альбо злачынец; але ж ты не зрабіўся ні тым, ні другім.

— Цяпер я напраўду не ведаю, камплімент гэта ці нешта зусім адваротнае.

— І аднаго, і другога патроху.

— Магчыма, табе невядома, што я зрабіў для тваёй сястры?

— Ты абараняў Эдты?

— Ага. Вакера хацеў арыштаваць яе і кожны раз заносіў яе імя ў спісы, а я штораз выкрэсліваў.

— Вашыя дабрадзействы, — ціха прамовіў Шрэла, — яшчэ ці не страшнейшыя за вашыя злачынствы.

— А вы яшчэ больш бязлітасныя за самога Госпада Бога, які даруе грахі тым, хто пакаяўся.

— Мы — гэта не Госпад Бог і не прыпісваем сабе ні ягонай усяведнасці, ні ягонай літасцівасці.

Нэтлінгер адхінуўся, страсянуўшы галавою; Шрэла выцягнуў з кішэні цыгарэту, засунуў яе ў рот і зноў сплохаўся, калі Нэтлінгер нечакана пыхнуў запальнічкай у яго пад носам; чисты, светла-блакітны дым мала што не апаліў яму павекі. "А твая цяперашняя ветлівасць, — думаў ён, — горшая за тваю тагачасную няветлівасць. Твая апантанасць засталася такою, як і была: гэтаксама як ты тады шпурляў мне мячык у твар, цяпер ты назойліва даеш мне прыпаліць".

— Калі я змагу знайсці Роберта? — спытаў ён.

— Відаць, не раней як у панядзелак; я так і не здолеў высветліць, куды ён з'ехаў на выхадныя; няма таксама ні яго бацькі, ні дачкі; можа, заспееш яго дома сёння ўвечары альбо заўтра а палове дзесятай у гатэлі "Прынц Генрых"; ён ад паловы дзесятай да адзінаццатай гуляе там у більядр. Спадзяюся, у турме з табой не абыходзіліся груба?

— Не, — адказаў Шрэла, — усё было прыстойна.

— Калі табе спатрэбяцца гроши, скажы мне. З тымі, што ў цябе ёсць, не надта разгонішся.

— Мяркую, што да панядзелка хопіць, а пасля гроши ў мяне будуць.

Чым бліжэй яны пад'язджалі да вакзала, тым даўжэйши і шырэйши рабіўся ланцуг машын. Шрэла паспрабаваў быў адчыніць акно, але не разабраўся з ручкамі; Нэтлінгер перахіліўся цераз яго і апусціў шыбіну.

— Баюся, — сказаў ён, — што на вуліцы паветра не лепшае ад таго, што тут, у машыне.

— Дзякую, — сказаў Шрэла.

Ён паглядзеў на Нэтлінгера, пералажыў цыгарэту з правай рукі ў левую.

— Слухай, — сказаў ён пасля, — той мячык, які тады забіў Роберт.. ці знайшоўся ён? Памятаеш?

— Натуральна, памятаю, — адказаў Нэтлінгер, — я добра памятаю, бо потым столькі пра гэта гаварылася: яны так ніколі і не знайшлі мячыка; шукалі яго таго вечара аж да цемнаты, шукалі нават і назаўтра, хоць гэта была нядзеля; той мячык не даваў ім спакою; сёй-той пачаў пазней казаць, што гэта была ўсяго толькі Робертава штучка: ён, маўляў зусім не ўдарыў па мячыку, а толькі імітаваў гук удару, а мячык схаваў.

— Але ж яны ўсе бачылі мячык — як ён ляцеў. Хіба не?

— Вядома, ніхто той пагалосцы не паверыў; іншыя казалі, што мячык заляцеў у двор піварні і трапіў на павозку; мажліва, ты памятаеш, што неўзабаве адтуль выехала павозка.

— Гэта было раней, задоўга перад тым, як Роберт ударыў, — сказаў Шрэла.

— Здаецца мне, што ты памыляешься...

— Не, не, — настойваў на сваім Шрэла, — я ж стаяў там, чакаючы, і ўважліва глядзеў; павозка выехала, перш чым Роберт ударыў.

— Ну, хай сабе, — сказаў Нэтлінгер, — так ці іначай, а мячыка знайсці не змаглі. А вось і вакзал... ты і праўда не хочаш, каб я табе чым-небудзь дапамог?

— Не, дзякую, мне нічога не трэба.

— Ну, хоць папалуднаваць разам... магу цябе запрасіць?

— Добра, — адказаў Шрэла, — пойдзем палуднаваць.

Шафёр, адчыніўшы, прытрымаў дзверку машыны; Шрэла вылез першы і, засунуўшы рукі ў кішэні, чакаў Нэтлінгера, які, узяўшы з сядзення сваю папку, зашпіліў плашч і сказаў шафёру:

— Калі ласка, прыедвъце па мяне каля паловы шостай да гатэля "Прынц Генрых".

Шафёр прыклаў руку да шапкі, потым залез назад у машыну, сеў за руль.

Шрэлавы акуляры, адвіслыя плечы, рот з дзіўнаватай усмешкаю, бялявыя валасы — без прабору, а толькі з лёгкім пробліскам сівізны, усё яшчэ зачасаныя назад; жэст рукі, якім ён абцёр пот і схаваў насоўку ў кішэнь, здавалася, што ён зусім не памяняўся, толькі зрабіўся на некалькі год старэйшы.

— Навошта ты вярнуўся? — ціха спытаўся Нэтлінгер.

Шрэла паглядзеў на яго, прыжмураўчыся — як гэта ён заўсёды рабіў, — і, закусіўшы ніжнюю губу (у правай руцэ цыгарэта, у левай — капялюш), доўга глядзеў на Нэтлінгера і чакаў, усё яшчэ дарэмна чакаў таго, па чым сумаваў ужо больш як дваццаць гадоў, — нянявісці, звычайнай нянявісці, якой ён заўсёды прагнуш: каб можна было даць каму-небудзь па мордзе альбо кухталя пад зад і крыкнуць: "Свіння! Паскудная свіння!" Ён заўсёды зайдзросці ю людзям, здольным да гэткіх простых пачуццяў, але ён не мог зараз стукнуць у гэты круглы, са збянтэжанай усмешкаю твар, не мог даць кухталя пад гэты зад; на школьнай лесвіцы Нэтлінгер падставіў яму падножку, і ён гримнуўся вобзем, дужка акуляраў улезла яму ў мочку вуха; па дарозе дадому яго пераймалі, зацягвалі ў пад'езды дамоў і збівалі; белі пугаю з калючага дроту, Нэтлінгер біў яго і Роберта; вёў допыты; ён быў вінаваты, што загінуў Фэрдзі, але пашкадаваў Эдыт і даў уцячы Роберту.

Шрэла перавёў позірк з Нэтлінгера на прывакзальны пляц, дзе было надзвычай тлумна; сонечны выхадны, таксі, што чакаюць кліентаў, марожаншчыкі; гатэльныя служжкі ў фіялетавых ліўрэях валачылі ўслед за гасцямі валізы; шэры велічны фасад Святога Севярына, гатэль "Прынц Генрых", кавярня Кронэра; ён спалохаўся, калі Нэтлінгер раптоўна сарваўся з месца, кінуўся ўнатоўп, махаючи рукамі і крычучы: "Алё, фройляйн Рут!..."; праз хвілю ён вярнуўся, пахітваючы галавою.

— Ці бачыў ты дзяўчыну, — спытаўся ён, — тую, у зялёнай шапачцы і ружовым швэдарам? Вельмі гожая, праста загледзішся — Робертарва дачка. Я так яе і не дагнаў; яна магла падказаць нам, дзе яго знайсці. Шкада... Ты не бачыў яе?

— Не, — ціха адказаў Шрэла, — дачка Эдыт...

— Вядома ж, — сказаў Нэтлінгер, — твая пляменніца. Ах, д'ябал... Ну, хадзем — з'ямо чаго-небудзь.

Ён перайшоў цераз вакзальную плошчу, перасек вуліцу; Шрэла ішоў следам за ім да гатэля "Прынц Генрых"; служка ў фіялетавай ліўрэі адчыніў перад імі дзвёры, якія крутануліся, прапусціўшы іх, і неўзабаве сталі на месца, у абабітых лямцам пазы.

— Столік ля акна? — спытаў Ёхэн. — Калі ласка. Не занадта сонечна? Значыць, на ўсходнім баку. Гуга, прасачы, каб панам быў столік каля акна з усходняга боку. Няма за што.... Гроши на чай мы заўсёды бярэм ахвотна. Марка — гэта сумленная круглая манетка, а гроши "на чай" — гэта душа прафесіі; а я ўсё-ткі перамог, мой даражэнкі: ты яго так і не змог убачыць... Што Вас цікавіць, ці пан доктар Фэмель па нядзелях таксама гуляе тут у більярд? Шрэла? Мілы Божа! Тут можна нават і не заглядаць у чырвоную картку.

— Божа мой! Дазвольце старому чалавеку ў гэтую ціхую часіну сказаць колькі слоў не па службе, пане Шрэла! Я ж добра ведаў Вашага бацьку, добра, бо ён адзін год нават працаваў у нас — гэта было ў той год, калі праводзілася агульнанямецкае фізкультурна-спартыўнае свята. Вы нават памятаецце? Ну, вядома; Вам было тады ўжо, мусіць, дзесяць ці адзінаццаць; вось мая далонь, мне будзе дужа прыемна, калі Вы паціснеше яе; божа мой, даруйце мне за гэтыя мае пачуцці, што, так бы мовіць, не ўваходзяць у мае службовыя абавязкі; я досыць стары, каб дазволіць сабе рабіць гэта; Ваш бацька быў сур'ёзны чалавек — і поўны годнасці! Божа мой, ён не цярпеў нахабства, але з тымі, хто не быў нахабны, ён паводзіў сябе як божае ягнятка; я не адзін раз прыгадваў сябе Вашага бацьку... даруйце, калі я развязрэдзіў Вашыя старыя раны, крый божа... я зусім забыўся; дзякую Богу, што гэтыя свінні больш не маюць слова; але будзьце асцярожныя, пане Шрэла; раз-пораз мне здаецца, што яны ўсё-такі перамаглі. Будзьце асцярожныя. Надта не верце гэтamu міру — і даруйце старому чалавеку за пару неслужбовых пачуццяў і заўвагі. Гуга, самы лепшы столік з усходняга боку для гэтых паноў, самы лепшы. Не, пане Шрэла, па нядзелях пан доктар Фэмель гуляць у більярд не прыходзіць; не, па нядзелях не прыходзіць; ён будзе рады; вы ж былі ў маладосці сябрамі і аднадумцамі, праўда? Не думайце, што ва ўсіх людзей кароткая памяць. Калі пан Фэмель выпадкова зазірне сюды, я адпраўлю Вам чалавека, каб паведаміў, тэлеграму... пазваню, калі хочаце. Мы ж гатовыя зрабіць любую паслугу нашым кліентам.

Выраз Гугавага твару застаўся нязменны. Гасцей пазнаюць толькі, калі яны самі таго жадаюць; гэты во тып роў у більярднай зале? Захаванне тайнаў; пуга з калючага дроту? Недарэчнай фамільянрасці і непатрэбных высноў трэба пазбягнаць; захаванне тайнаў — гэта штандар прафесіі. Меню? Калі ласка, панове. Ці даспадобы шаноўным панам гэты столік? Усходні бок, каля акна, не задужа сонечна... Акно выходзіць на ўсходні неф Святога Севярына; даўні раманскі стыль, адзінаццатае альбо дванаццатае стагоддзе; дойлід — герцаг Святы Генрых, празваны Шалённым. Вядома, шаноўны пане, гарачыя стравы ў нас цэлы дзень; усе стравы, што пазначаны ў меню, Вы зможаце замовіць ад дванаццатай да дваццаць чацвёртай гадзіны. Што Вам параіць найлепш? Вы хочаце адзначыць сустрэчу... Трохі інтymная ўсмешка, што пасуе да пачутага інтymнага паведамлення; толькі не думаць: Шрэла, Нэтлінгер, Фэмель; ніякіх высноў; шнар на спіне?.. Але, кельнер зараз прыйдзе і возьме Ваш заказ.

— Ці вып'еш кілішак "марціні"? — спытаў Нэтлінгер.

— Добра, калі ласка, — адказаў Шрэла.

Ён падаў служку сваё паліто, капялюш, паправіў рукою валасы і сеў да стала; у зале было няшмат гасцей; толькі ў далёкім куце чулася прыцішанае мармытанне; лёгкі смех дапаўняўся слабым пазвоньваннем кілішкаў; шампанскага.

Шрэла ўзяў з падноса, які перад ім трymаў кельнер, кілішак «марціні», вычакаў, пакуль Нэтлінгер возьме свой; падняў кілішак, кіўнуў Нэтлінгеру і выпіў; Нэтлінгер, здалося яму, неяк гвалтоўна састарэў; у Шрэлавай памяці ён быў па-ранейшаму поўным бляску бляявым хлопцам, грубаватая лінія рота якога выглядала нават неяк дабрадушна; ён лёгка скакаў на метр шэсцьдзесят сем уышыню, прабягаў сто метраў за 11,5; пераможны, грубаваты, дабрадушны, але, думаў Шрэла, відавочна, гэтая людзі нават не навучыліся цешыцца са сваіх перамог; дрэннае выхаванне, дрэннае харчаванне і адсутніцца стылю; ён пэўна зашмат жарэ, ужо напалову аблысеў, у вільготных вачах старечая сэнтыментальнасць. Па-фахоўску падцяўшы губы, Нэтлінгер скіліўся над меню, белы манжэт ссунаўся ўверх, на руцэ можна было ўбачыць залаты гадзіннік, на пальцы — заручальны пярсцёнак; Божа мой, думаў Шрэла, нават калі б ён нічога таго не рабіў, Роберт усё адно наўрад ці захацеў бы піць з ім піва альбо вазіць сваіх дзяцей на Нэтлінгераву прыгарадную вілу, каб пагуляць у бадміnton і ўмацаваць сувязі паміж абедзвюма сем'ямі.

— Дазволь, я табе сёе-тое прапаную, — сказаў Нэтлінгер.

— Калі ласка, — адказаў Шрэла, — прапануй мне што-небудзь.

— Значыць, — пачаў Нэтлінгер, — на закуску можна было б узяць цудоўнага вэнджанага ласася, потым кураняты з бульбай фры і салатай; мяркую, што дэсерт мы выберам пасля; ведаеш, тут я давяраюся свайму інстынкту, які мне падкажа, пакуль мы будзем есці закуску і другую сістру, што ўзяць — сыр, пірожнае, марожанае ці амлет, але наконт аднаго я загадзя ўпэўнены — піць буду каву.

Голос Нэтлінгера гучай так, нібы ён браў удзел у курсах: "Як зрабіцца гурманам?"; ён яшчэ не хацеў перапыняць сваёй завучанай малітвы, веданнем якой ён вельмі ганарыўся, і мармытаў, звяртаючыся да Шрэлы:

— Entrecote a deux, [11 — Двойны антрэкот (франц.).] адвараная стронга, цялячыя медальёны.

Шрэла сачыў за Нэтлінгеравым пальцам, які пачціва-ўрачыста сунуўся па радках меню і затрымліваўся на некаторых сістерах; Нэтлінгер пры гэтым то прыцмокваў языком, то трос галавой, то сціхаў у нерашучасці.

— Калі я чытаю слова «пулярка», далібог, не могу ўтрымашца.

Шрэла прыкурыў цыгарэту, цешачыся, што гэтым разам яму ўдалося пазбегнуць Нэтлінгеравай запальнічкі; адпіваючы свой «марціні», ён увесь час сачыў за Нэтлінгеравым указальным пальцам, які дабраўся ўжо да трэціх сістераў. "Гэтая іх праклятая грунтоўнасць, — думаў ён, — можа сапсаваць апетыт нават да чагосьці разумнага і смачнага, як, напрыклад, смажаная курыца; яны папросту мусяць рабіць усё лепш за іншых і, відавочна, маюць ужо ўсё, каб пераплюнучы і італьянцаў, і французаў у майстэрстве ўрачыстага святадзейства вакол ежы".

- Калі дазволіш, мне ўсё-такі куранятаў.
- А вэнданага ласася?
- Не, дзякую.
- Ты ж адмаўляешся ад цудоўнай рэчы, а павінен жа быць галодны як воўк.
- Вядома, — прызнаўся Шрэла, — галодны, але я добра вазьмуся за дэсерт.
- Ну, як хочаш.

Кельнер прынёс яшчэ два кілішкі «марціні» на сподзе, які каштаваў больш за абстаноўку цэлай спальні; Нэтлінгер узяў адзін кілішак, перадаў яго Шрэле, потым узяў свой, нахіліўся ўперад і сказаў:

- Гэты — за тваё здароўе, менавіта за тваё.
- Дзякуй, — сказаў Шрэла, кіўнуў галавой і выпіў.
- Аднаго я не разумею, — дадаў ён, — як гэта атрымалася, што мяне арыштавалі адразу на мяжы?
- Ідыёцкая выпадковасць: тваё імя засталося ў спісах шуканых асоб, а, між іншым, спроба забойства мае тэрмін задаўненасці дваццаць год. Цябе павінны былі выкрэсліць са спісаў яшчэ два гады таму.
- Спраба забойства? — спытаў Шрэла.
- Ну, тое, што вы тады зрабілі з Вакерам, падпадае пад гэтае вызначэнне.
- Ты, пэўна, не ведаеш, што я ў тым удзелу не браў і нават не ўхваляў таго ўчынку?
- Тым лепей, — адказаў Нэтлінгер, — тады зусім лёгка будзе скрэсліць тваё імя ў спісах шуканых раз і назаўсёды; пакуль што мне ўдалося адно паручыцца за цябе і здабыць табе часовае вызваленне; але твойго імя выкрэсліць са спісаў я не мог; цяпер жа гэта будзе проста фармальнасць. Ці дазволіш, калі я пачну ўжо есці суп?
- Калі ласка, — адказаў Шрэла.

Ён павярнуўся і зірнуў у бок вакзала; Нэтлінгер тым часам еў свой суп з сярэбранай конаўкі; вядома ж, бледна-жоўтая клёцкі ў гэтым супе былі зробленыя з мазгоў самай чистай пароды скацыны, якая калі-небудзь пасвілася на нямецкіх лугах; ласось залаціўся на талерцы сярод свежай салатавай зеляніны; грэнкі былі падсмажаны да слаба-карыйневага адцення, на шарыках масла зіхцелі серабрыстыя кропелькі вады; бачачы, як Нэтлінгер есць, Шрэла змусіў сябе перамагчы непрыемнае пачуццё ўзрушацца; яда заўсёды была для яго ўзнёслым актам братэрства; ён прыгадаў сяброўскія абеды ва ўбогіх і ў добрых гатэлях; яда ў адзіноце была заўсёды яму як праклён; мужчыны, якія ў адзіноце харчаваліся ў пачакальнях і сталоўках, у незлічоных пансіёнах, дзе яму даводзілася жыць, былі для яго вартымі праклёнаў; ён заўсёды шукаў за столом кампаніі, найбольш любіў падсаджвацца да якой-небудзь жанчыны, абменьваўся з ёю некалькімі словамі, крышачы хлеб, усміхаўся з-па-над

талеркі з супам; толькі тады гэты чиста біялагічны працэс пераставаў быць невыносны, нават рабіўся прыемны; такія людзі, як Нэтлінгер – а іх ён бачыў безліч, – нагадвалі яму асуджаных; тое, як яны ядуць, здавалася ядзеннем катаў; яны елі, хоць і захоўваючы правілы паводзін за столом, але бесцырымонна, са смяротнай сур'ёзнасцю, якая вынішчала і гарохавы суп, і пуллярку; апроч таго, яны былі вымушаныя думаць пра кошт кожнага кавалка. Ён адварнуўся ад Нэтлінгера, зноў пачаў глядзець у бок вакзала, прачытаў вялікі плакат, што вісеў над уваходам: "Сардэчна вітаем землякоў, што вяртаюцца на радзіму".

– Слухай, – сказаў ён, – ці ты мог бы назваць мяне чалавекам, які вяртаецца на радзіму?

Нэтлінгер падняў вочы, нібы вяртаючыся да рэчаіснасці з прорвы жалобы, глянуў з-пад грэнак, якія ён у гэтую хвілю намазваў маслам.

– Гэта залежыць ад таго, – сказаў ён, – ці ў цябе па-ранейшаму германскае грамадзянства.

– Не, – адказаў Шрэла, – у мяне ніякага грамадзянства.

– Шкада, – сказаў Нэтлінгер.

Ён зноў схіліўся над грэнкамі, накалоў на відэлец кавалак вэнджанага ласася, паклаў яго сабе на талерку.

– Каб табе ўдалося давесці, што ты мусіў уцячы не з прычыны крымінальнага злачынства, а па выключна палітычных матывах, ты б мог атрымаць зусім нядрэнную суму як кампенсацыю. Хочаш, каб я высветліў юрыдычны аспект гэтай справы?

– Не, не трэба, – адказаў Шрэла і, калі Нэтлінгер адсунуў ад сябе талерку з ласасём, спытаў: – Няўжо ты дазволіш, каб такую цудоўную рыбіну панеслі назад?

– Натуральна, – сказаў Нэтлінгер, – але ж ты не можаш...

Ён спалохана азірнуўся, бо Шрэла ўзяў пальцамі са срэбнай талеркі кавалак хлеба і рэшту ласася і паклаў ласася на хлеб.

– ...Ты ж не можаш...

– Ты не паверыш нават, але якраз у гэткім люксовым гатэлі можна дазволіць сабе ўсё; мой бацька быў кельнерам; нават у гэтых святых харомах; ты не ўбачыш на іх тварах ні следу здзіўлення, калі будзеш есці пальцамі і гарохавы суп, хоць гэта ненатуральна і нязручна; але менавіта ненатуральнае і непрактичнае прыцягвае найменей увагі ў такіх рэстаранах; адсюль і высокія цэны – гэтыя цэны – ад кельнераў, якія не робяць здзіўленых фізіяномій; ну, а есці хлеб пальцамі і класці на яго пальцамі рыбу – гэта нельга лічыць чымсьці ненатуральным ці нязручным.

Усміхаючыся, ён узяў апошні кавалак ласася з талеркі і паклаў яго зноў паміж дзвюма грэнкамі. Нэтлінгер са злосцю паглядзеў на яго.

– Напэўна, – сказаў Шрэла, – ты б цяпер ахвотней за ўсё забіў мяне; не з тae прычыны, з якой хацеў забіць тады – гэта праўда, але мэта засталася б тая самая; паслухай, што скажа табе сын кельнера: па-

сапраўднаму шляхетны чалавек ніколі не схоча падпараткоўвацца тыраніі кельнераў; хоць, вядома, сярод іх ёсць і такія, што думаюць гэтаксама, як шляхетныя людзі.

Пакуль Шрэла ей свой бутэрброд, кельнер з дапамогаю служжкі, накрываў стол пад галоўную страву: на дапаможных століках ставіліся складаныя прылады — падагравальнікі яды, на абрус клалася начынне і талеркі, выкарыстаная пасуда прыбіралася; Нэтлінгеру было прынесена віно, Шрэле піва. Нэтлінгер адпіў з чаркі.

— Крышачку залішне цёплае, — сказаў ён.

Шрэла даў кельнеру магчымасць пакласці курянят, бульбы і салаты, кіўнуў галавой Нэтлінгеру і падняў келіх з півам, назіраючи, як кельнер палівае густою цёмна-бураю падлівай кавалак паляндвіцы на Нэтлінгеравай талерцы.

— А Вакера ці жывы яшчэ?

— Натуральна, — адказаў Нэтлінгер, — яму ж толькі пяцьдзесят восем, і ён — ад мяне пачуць гэтае слова табе будзе напэўна смешна, — ён належыць да непапраўных.

— Ды што ты? — спытаў Шрэла. — Ці такое напраўду мажліва — непапраўныя немцы?

— Ну, ён шануе тыя самыя традыцыі, якія шанаваў і ў 1935 годзе.

— Гіндэнбург і гэтак далей? Прыстойнасць, адданасць, гонар — ці так?

— Менавіта. Гіндэнбург бы і цяпер быў ягоным лозунгам.

— А які твой лозунг?

Нэтлінгер падняў вочы ад талеркі, затрымаў відэлец, уваткнуты ў кавалак мяса, які ён толькі што адрезаў.

— Калі ты ўсё ж здолееш мяне зразумець? — сказаў ён. — Я дэмакрат, дэмакрат паводле сваіх перакананняў.

Ён зноў нахіліўся над паляндвіцай, падняў відэлец з наколатым на яго кавалкам мяса, засунуў мясо ў рот, абцёр губы сурвэткаю і, пахітваючи галавою, працягнуў руку па чарку з віном.

— А што сталася з Трышлерам? — спытаў Шрэла.

— Трышлер? Не прыпамінаю нешта.

— Стары Трышлер жыў у Ніжнім Порце — там, дзе карабельныя могілкі! Хіба ты не памятаеш таксама Алоіса; ён вучыўся з намі ў адным класе?

— Ага, — адказаў Нэтлінгер, накладваючи сабе на талерку сельдэрэевай салаты, — цяпер прыгадваю: гэтага Алоіса мы шукалі колькі тыдняў запар і не здолелі знайсці, старога ж Трышлера дапытваў сам Вакера, але не выцягнуў з таго нічога, зусім нічога — гэтаксама як і з ягонай жонкі.

— Не ведаеш, ці яны яшчэ жывыя?

— Не ведаю. Але раён, дзе яны жылі, моцна бамбардзіравалі. Калі хочаш, я магу высветліць, дзе яны і што з імі. О Божа, — дадаў ён ціха, — што такое, што ты збіраешся рабіць?

— Я хачу пайсці, — адказаў Шрэла, — прабач, але я мушу ісці.

Ён падняўся; стоячы дапіў піва, махнуў рукой кельнеру і, калі той ціха падышоў да стала, паказаў на падагравальнік з срэбнай талеркай, дзе астатнія трывалкі курынага мяса скварчэлі ў распушчаным тлушчы.

— Калі ласка, — сказаў Шрэла, — ці не маглі б Вы запакаваць мне гэта, каб толькі тлушч не праходзіў?

— Ахвотна, — адказаў кельнер, узяў талерку з падагравальніка, крыху быў нахіліўся ўперад, каб ісці, але потым выпрастаўся і спытаў: — Бульбу Вам таксама запакаваць, шаноўны пане, — і, можа, крыху салаты?

— Не, дзякую, — адказаў Шрэла з усмешкай, — бульба фры зробіцца мяккай, а салата не будзе ўжо мець смаку.

Ён дарэмна намагаўся ўбачыць хоць след іроніі на дагледжаным твары сівога кельнера. Нэтлінгер, падняўшы вочы ад талеркі, зірнуў на Шрэлу са злосцю.

— Добра, — сказаў ён, — ты хочаш мне адпомсціць, я разумею; але хіба гэта трэба рабіць менавіта гэткім чынам?

— А што, было б лепш, каб я цябে забіў?

Нэтлінгер маўчаў.

— Зрэшты, гэта ніякая не помста, — сказаў Шрэла, — мне проста трэба пайсці адсюль; не магу больш трываць; ды я да канца жыцця рабіў бы сабе папрокі, калі б пакінуў тут гэтую страву; можа, ты наважыўся прыпісаць гэты ўчынак маёй гаспадарнасці: каб я цвёрда ведаў, што кельнерам і служкам дазваляецца даядаць рэшткі страваў, я яе не забіраў бы, — але мне вядома, што тут гэтага рабіць не дазволена.

Ён падзякаваў служку, што прынёс і дапамог яму апрануць паліто, узяў свой капялюш, яшчэ раз сеў і спытаў у служкі:

— Ці ведаеш ты пана Фэмеля?

— Ведаю, — адказаў Гуга.

— А яго нумар телефона?

— Ведаю.

— Тады зрабі мне ласку і тэлефануй яму праз кожныя паўгадзіны; калі ён адзавеца, скажы яму, што яго хоча бачыць пэўны спадар Шрэла.

— Добра.

— Я не ўпэўнены, што ў тым месцы, куды мне трэба, ёсць тэлефонныя кабіны, іначай я б паспрабаваў дазваніца сам. Ці запомніў ты маё прозвішча?

— Спадар Шрэла, — сказаў Гуга.

— Добра. Каля паловы сёмай я затэлефаную сюды і спытаю цябе. Як тваё імя?

— Гуга.

— Дзякуй, Гуга.

Ён падняўся і зірнуў зверху на Нэтлінгера, які акурат браў з талеркі чарговы кавалак паляндвіцы.

— Мне вельмі шкада, — сказаў Шрэла, — што ты глядзіш на мой бязвінны ўчынак як на акт помсты. Я ніводнай хвілі не думаў пра помсту, але ты павінен зразумець, што я зараз хачу пайсці адсюль; у мяне няма ахвоты занадта доўга заставацца ў гэтым гасцінным горадзе, а мне сёе-тое яшчэ трэба тут зрабіць. Але ж дазволь яшчэ раз нагадаць табе пра тыя спісы...

— Вядома ж, у любы час я гатовы прыняць цябе, дома ці на службе, як ты скочаш.

Шрэла ўзяў з кельнеравых рук акуратна абвязаны белы скрутак, даў кельнеру на чай.

— Тлушч не будзе праходзіць, шаноўны пане, — усё запакавана ў цэлафан і пакладзена ў нашу фіrmовую "кардонку на пікнікі".

— Да пабачэння, — прамовіў Шрэла.

Нэтлінгер, крыху падняўши галаву, адказаў:

— Да пабачэння.

— Вядома ж, — тлумачыў Ёхэн якраз у гэтай хвілі, — і потым вы ўбачыце шыльду: "Да рымскіх дзіцячых магілак", там адчынена да восьмай і, калі робіцца цёмна, уключаецца асвятленне, шаноўная пані. Няма за што... дзякуй.

Ён, накульгваючы, выйшаў з-за бар'ера і падышоў да Шрэлы, якому служка ўжо быў адчыніў дзвёры.

— Пане Шрэла, — сказаў ён, — я зраблю ўсё, каб даведацца, дзе можна знайсці пана доктара Фэмеля; сёе-тое я ўжо высветліў у Кронэрвай кавярні; а сёмай там адбудзецца сямейная ўрачыстасць у гонар старога пана Фэмеля; там вы яго напэўна ўбачыце.

— Дзякуй, — адказаў Шрэла, — вялікі дзякуй.

Ён ведаў, што даваць на чай тут было б не да месца; усміхнуўшыся старому, ён выйшаў праз дзвёры; яны кругануліся і неўзабаве сталі на месца, у абабітых лямцам пазы.

Аўтабан па ўсёй яго шырыні быў перагароджаны цяжкімі шчытамі; мост, які некалі злучаў у гэтым месцы абодва берагі ракі, быў разбураны: раўнютка адсечаны выбухам ад прычалкаў, іржавыя, разбэрсаныя на канцах кавалкі тросаў звисалі з пілонаў; шыльды трохметровай вышыні абвяшчалі тое, што хавалася за імі, – «СМЕРЦЬ»; скрыжаваныя косткі, у дзесяць разоў пагрозліва павялічаны чэрап, намаляваныя асляпляльна белай фарбай на густа-чорным фоне, перасцерагалі навочна тых, каму надпісу было замала.

На гэтай мёртвай дарозе руплівыя вучні аўташкол вучыліся пераключаць хуткасці, прывыкалі да імклівай язды, мучылі каробку перадач, даючы задні ход, рабілі павароты ўлева і ўправа, прывыкаючы да гэтых паваротаў; па тым насыпе, што цягнуўся ўздоўж пляцовак для гольфу паміж невялікімі гародчыкамі, шпациравалі таксама добра ўбраныя жанчыны і мужчыны, выраз твараў якіх сведчыў, што працоўны дзень скончыўся; яны ішлі наўпрост да берага, да пагрозлівых шыльдаў, за якімі хаваліся і, здавалася, пасміхаліся са смерці ціплыя баракі будаўнікоў; з-за слова «СМЕРЦЬ» цягнуўся ўвысь сіні дым ад пячурак, на якіх начныя вартайнікі падагравалі стравы ў рандэлках з вушкамі, падсмажвалі хлеб; ад жару гэтых пячурак яны скручанымі паперкамі прыпальвалі свае піпкі. Нязграбна-шыкоўныя сходы акалелі, не былі разбураныя, і цяпер, цёплымі летнімі вечарамі, іх выкарыстоўвалі пад сядзенне стомленыя падарожнікі; з дваццаціметровай вышыні яны маглі адсюль назіраць за тым, як ідуць работы: нырцы ў жоўтых камбінезонах павольна апускаліся ў ваду, падводзілі петлі кранавых тросаў да бетонных і жалезных абломкаў моста, і краны выцягвалі на паверхню сваю здабычу, з якой абцякала вада, грузілі гэтую здабычу на баржы. На высокіх рыштаваннях і хісткіх памостах, высока каля пілонаў у "бацяновых гнёздах" рабочыя зварвалі блакітнымі бліскавіцамі зварачных апаратуў трэнснутыя сталёвыя бэлькі, пагнутыя ніты, разразалі разбэрсаныя кавалкі тросаў; слупы-быкі з іх бакавымі апорамі стаялі ў паўнаводнай рацэ, нібы пустыя вароты, утваралі рамку пад гектар блакітнай пустэчы; сірэны падавалі сігнал: "Рэчышча свабоднае", "Рэчышча занятае"; чырвоныя, зялённыя агні; ланцугі баржаў везлі вугаль і драўніну адсюль туды і адтуль сюды.

Зялёная рака, весялосць, пакатыя берагі, парослыя лазою, блакітныя бліскавіцы каля зварачных апаратуў; натрэніраваныя мужчыны, натрэніраваныя жанчыны з сур'ёзнымі тварамі, паклаўшы на плечы гольфавыя кіі, хадзілі па бездакорным мурагу ўслед за мячыкамі – васемнаццаць ямак; з гародчыкаў падымаліся дым; лісцё бабоўніку, гарозу, старыя слупкі плота ператвараліся ў дым, на небе ён маляваў вясёлыя завітки, што былі падобныя да эльфаў у мадэрнавым стылі, па-барокаваму скручваліся, а потым у надвячоркавым небе рваліся, робячыся знявецанымі фігурамі – пакуль верхавы вецер не раздзіраў іх на шматкі і не зганяў іх да самага далягляду; дзеци, што гойсалі на самакатах, перакульваліся на пасыпаных трубым жвірам паркавых сцежках, разбівалі сабе да крыўі локці ды каленкі і паказвалі напалоханым матулям свае драпіны і раны, прымушаючы матуляў даваць абязцанні купіць ліманаду, купіць марожанага; парачкі закаханых, што трymаліся за рукі, цягнула да набярэжных хмызоў, дзе даўно ўжо зніклі сляды паводкі: чарапіны, коркі, бутэлькі і гуталінавыя бляшанкі; шкіперы сыходзілі па хісткіх трапах на бераг, у жанчын у руках былі гаспадарчыя торбы, а ў вачах – упэўненасць; бялізна лапатала над вышараванымі баржамі ад вячэрняга вятрыскі; зялённыя

нагавіцы, чырвоныя блузкі, асляпляльна-белая прасцірадлы па-над густою чарнатой свежай смалы, што блішчала, нібы японскі лак; кавалкі моста раз-пораз вынырвалі з вады, пакрытая глеем і багавіннем; за ўсім гэтym была відаць шэрая зграбная постаць Святога Севярына, а ў кавярні «Бэльвю» стомленая кельнерка, вымавіўшы: "Пірожных з крэмам болей няма", — абцерла пот з грубаватага твару і пачала мацаць у скураной сумцы, шукаючы дробных грошай.

— ...Ёсьць толькі яшчэ пясочныя... не, марожанага таксама болей няма.

Ёзэф выставіў далонь па дробныя гроши, засунуў манеткі ў кішэню штаноў, а купюру — у верхнюю кішэню кашулі; потым ён павярнуўся да Марыяны і расстайленымі пальцамі правёў па яе цёмных валасах, каб скінуць з іх рэшткі чарапінак, пасля гэтага абтрос пясок з яе зялёнага швэдара.

— Ты ж гэтак радаваўся сённяшняй урачыстасці, — сказала яна, — што такое здарылася?

— Нічога не здарылася, — адказаў ён.

— Я ж адчуваю: штосьці змянілася!

— Змянілася.

— І ты не хочаш мне пра гэта сказаць?

— Пазней скажу, — адказаў ён, — можа, праз колькі год, а можа, і неўзабаве. Не ведаю.

— Ці гэта мае дачыненне да нас абаіх?

— Не.

— Сапраўды не?

— Не.

— Да цябе аднаго?

— Ага.

— Значыць, да нас абаіх.

Ёзэф усміхнуўся:

— Натуральна, раз я маю дачыненне да цябе.

— Нешта дрэннае?

— Ага.

— Гэта неяк звязана з тваёй працай?

— Звязана. Дай мне твой грэбень, але не круці галавою; маленькіх пясчынак рукамі я не павымаю.

Марыяна выцягнула грэбень з сумачкі і падала яго Ёзэфу цераз плячо; ён на хвілю затрымаў яе руку.

— Я ж заўсёды глядзела, як ты вечарамі, калі рабочых ужо не было, хадзіў уздоўж высокіх штабеляў навюткай цэглы, абмацваў яе, толькі дакранаўся да цаглін... а ўчора і пазаўчора, бачыла, ты не рабіў гэтага; я ж ведаю твае рукі; і сёння ўранні ты гэтак рана ад'ехаў.

— Я купляў падарунак дзядулю.

— Ты паехаў не дзеля падарунка; дзе ты быў?

— У горадзе, — сказаў ён, — рама пад фота ўсё яшчэ не была гатовая; і я мусіў чакаць; ты ж памятаеш гэты здымак, дзе маці трymae мяне за руку, на другой руцэ сядзіць Рут, а дзядуля стаіць за намі? Я папрасіў яго павялічыць і ведаю, што дзядуля вельмі ўсцешыцца.

А потым я пайшоў на Модэстгасэ і дачакаўся, калі бацька — высокі і выпрастаны — выйшаў з канторы, і я пайшоў услед за ім да самага гатэля; паўгадзіны я прастаяў каля гатэля, але ён так і не выйшаў; а заходзіць і пытацца пра яго мне не хацелася; я хацеў адно бачыць яго — і ўбачыў: элегантнага пана ў росквітным узросце.

Ён адпусciў Марыяну, скаваў грэбень сабе ў кішэнь, паклаў руки дзяўчыне на плечы і сказаў:

— Калі ласка, не абарочвайся; гэтак мне зручней таварыщ.

— Зручней маніць?

— Магчыма, — адказаў ён, — ды лепш сказаць: замоўчваць.

Над яе вухам і цераз тэрасу кавярні ён мог бачыць сярэдзіну ракі, і ён зайдзросciў рабочаму, які амаль на шасцідзесяціметровай вышыні вісеў у жалезным кашы каля пілона і крэсліў зваркаю ў небе блакітныя бліскавіцы; скавыталі сірэны; унізе каля кавярні ўздоўж адхону хадзіў марожаншчык, выкryvkauchy: "Марожанае! Марожанае!", а потым змаўкаў, накладваючы порцыі ў крохкія вафлі; за ракою была відна шэрая постаць Святога Севярина.

— Гэта мусіць быць нешта вельмі дрэннае, — сказала Марыяна.

— Напэўна, — пацвердзіў ён, — гэта досьць дрэнна, а можа, і не — яшчэ не ведаю.

— Нейкія ўнутраныя ці зневажлівасці?

— Унутраныя, — адказаў ён. — Ва ўсякім разе я сёння апоўдні паведаміў Клубрынгеру, што адмаўляюся ад працы ў яго; не абарочвайся, інакш не скажу больш ніводнага слова.

Ён зняў далоні з Марыяніных плеч, абшчапіў рукамі галаву дзяўчыны і павярнуў яе ў бок моста.

— А што скажа твой дзядуля, калі даведаецца пра тваю адмову? Ён гэтак ганарыўся табою, кожная Клубрынгера пахвала была яму нібы мёд да вуснаў; і ён так прывязаны да абацтва; нельга яму сёння казаць пра гэта.

— Мабыць, яму скажуць, перш чым мы ўбачымся з ім; ты ж ведаеш, што яны з бацькам паедуць у абацтва піць каву перад урачыстай вечарынаю.

— Ведаю, — сказала яна.

— Мне шкада дзядулю; ты ведаеш, як я яго люблю; сёння пасля поўдня ён абавязкова пабывае там пасля таго, як наведае бабулю; а пакуль што я не могу болей бачыць цэглу і нюхаць муравальны раствор.

— Пакуль што?

— Ага.

— А што скажа твой бацька?

— О, — сказаў ён хутка, — яму будзе прыкравата толькі перад дзядулем; ён ніколі не цікавіўся стваральнym бокам архітэктуры, а толькі формуламі; стой, не абарочвайся.

— Значыць, гэта мае дачыненне да твайго бацькі — я адчуваю гэта; з вялікай цікаўнасцю чакаю, калі нарэшце ўбачу яго; па тэлефоне я з ім колькі разоў ужо размаўляла; гледзячы па ўсім, ён мне спадабаецца.

— Ён табе спадабаецца. І ты ўбачыш яго не пазней як сёння ўвечары.

— Мне таксама трэба ісці з табою на вечарыну?

— Абавязкова. Ты сабе не ўяўляеш, як узрадуеца дзядуля: ён жа недвухсэнсоўна запрасіў цябе.

Яна паспрабавала вызваліць галаву, але ён засмяяўся, ухапіўся за яе скроні яшчэ мацней і сказаў:

— Не варушыся. Гэтак мне куды зручней размаўляць з табою.

— І маніць.

— Замоўчваць, — сказаў ён.

— Ты любіш свайго бацьку?

— Люблю. Асабліва з той хвілі, калі даведаўся, які ён яшчэ малады.

— Ты не ведаў, колькі яму гадоў?

— Не ведаў. Я думаў, што яму пяцьдзесят, можа, нават пяцьдзесят пяць смешна, але я ніколі не цікавіўся, колькі яму дакладна, я папросту спужаўся, калі пазаўчора атрымаў сваю метрыку і прачытаў у ёй, што бацьку толькі сорак тры гады; малады, прайда?

— Прайда, — адказала яна. — А табе дваццаць два.

— Ага. І амаль да двух гадоў маё прозвішча было не Фэмель, а Шрэла; дзіўнаватае прозвішча, ты згодна?

— І праз гэта ты злуеш на яго?

- Я не злую на яго.
- І якое такое ліха ён зрабіў, што ў цябе зусім прапала ахвота будаваць?
- Я не разумею, пра што ты...
- Ну, добра... але чаму ён ніколі не наведваў цябе ў абацтве?
- Відавочна, яго зусім не цікавяць будаўнічыя пляцоўкі, і, магчыма, у маленстве яны зачаста ездзілі ў абацтва; можа, ён крыху дзікаваты; часам, калі я знянацку заяўляюся дадому, ён сядзіць у гасцёўні пры пісъмовым стале і крэмзае формулы на палях рысункаў-фотакопій — у яго іх цэлая калекцыя, але, думаю, бацька табе спадабаецца.
- Ты мне ніколі не паказваў ягонае фота.
- У мяне няма ніводнага новага; у яго вонратцы і паводзінах ёсьць нешта такое кранальна-старасвецкае, ён такі ветлівы, гжэчны — куды болей старасвецкі, чым дзядуля!
- Мне так карціць убачыць яго. Можна, я цяпер павярнуся?
- Можна.
- Ён адпусціў яе галаву, паспрабаваў усміхнуцца, калі Марыяна раптоўна павярнулася, але позірк яе круглых светла-шэрых вачэй патушыў яго вымушаную ўсмешку.
- Чаму ты не кажаш мне пра гэта?
- Бо сам таго яшчэ не разумею. Як зразумею — дык расскажу табе; але гэта можа цягнуцца доўга; што, паедзем?
- Паедзем, — адказала яна. — Твой дзядуля неўзабаве будзе на месцы, не трэба прымушаць яго чакаць; калі яму расскажуць пра ўсё, перш чым вы сустрэнеццеся, яму будзе прыкра; і, калі ласка, паабяцай мне, што ты зноў не памчыш на гэты жахлівы Ѿчыт, каб у апошній хвілі затармазіць.
- Толькі што, — сказаў ён, — я ўявіў сабе, нібыта пералятаю цераз бар'ер, змятаю з дарогі баракі і з насыпу, як з трампліна, скачу разам з машынай у ваду...
- Значыць, ты мяне не кахаеш.
- Ах, Божа мой, — сказаў ён, — гэта ўсяго толькі гульня.
- Ён пацягнуў Марыяну за сабою. Яны пайшли ўніз па сходах, што вялі да рачнога берага.
- Мне сапраўды вельмі прыкра, — сказаў Ёзэф, — што дзядуля мусіць даведацца пра гэта акурат у той дзень, калі яму споўнілася восемдзесят.
- А ты не можаш як-небудзь засцерагчы яго ад гэтага?
- Ад самога факта — не, але ад паведамлення можна, калі яму не расскажуць раней.

Ёзэф адчыніў дзверцы машыны, сеў за руль, адчыніў Марыяне другія дзверцы знутры; і калі яна села побач, ён абняў яе рукю.

— Цяпер паслухай, — сказаў ён, — гэта ж зусім проста: дыстанцыя — роўна чатыры з паловаю кіламетры; мне трэба трыста метраў, каб разагнацца да ста дваццаці на гадзіну, а на тое, каб затармазіць — яшчэ трыста метраў, прытым я лічу з вялікім запасам; значыць, усяго каля чатырох кіламетраў; ты павінна толькі глядзець на гадзіннік і сказаць мне, калі пройдуць дзве хвіліны, каб я пачаў тармазіць. Не разумееш? Я б хацеў проста даведацца, колькі можна выціснуць з гэтае калымагі.

— Гэта — жахлівая гульня, — сказала яна.

— Калі б я здолеў набраць сто восемдзесят, мне было б трэба толькі дваццаць секунд, тады б і тармазны шлях быў даўжэйшы.

— Калі ласка, не рабі гэтага.

— Ты баішся?

— Баюся.

— Добра, тады я не буду. Ці можна мне разагнацца хоць бы да восьмідзесяці?

— Няхай так, раз табе ўжо хочацца гэтага.

— Можаш нават не глядзець на гадзіннік; я магу ехаць "на вока", а потым вымераю адлегласць, на якой я тармазіў, разумееш? Хачу проста ведаць, ці не дураць нам галаву з гэтымі спідометрамі.

Ён завёў матор, праехаў паволі вузкімі вуліцкамі маліёнічай адпачынкавай зоны, праімчаўся паўз агароджу пляцоўкі для гольфа і спыніўся каля выезду на аўтабан.

— Паслухай, — сказаў ён, — едучы восемдзесят на гадзіну, мне спатрэбіцца роўна тры хвіліны; гэта сапраўды зусім бяспечна; калі табе боязна, можаш тут вылезці і чакаць мяне.

— Не, аднаго цябе я не пушчу.

— Гэта ж апошні раз, — пачаў ён тлумачыць. — Мажліва, зайдзі нарад ці атрымаеш.

— Але ж лепш паспрабаваць рабіць гэта на звычайнай шашы.

— Не. Мне ўласна карціць затармазіць перад самым шчытом.

Ён пацалаваў Марыяну ў шчаку.

— Ведаеш, што я зраблю?

— Не.

— Я паеду сорак кіламетраў на гадзіну.

Яна ўсміхнулася, калі Ёзэф рушыў, але ўсё-такі паглядзела на спідометр.

— Глядзі, — сказаў ён, калі машина праехала каля кіламетровага слупка з лічбаю "5", — цяпер глядзі на гадзіннік і падлічы, колькі часу нам будзе трэба да слупка «9»; я еду дакладна сорак.

Нібы засаўкі агромністых брамаў, далёка наперадзе перад яе вачыма паяўляліся шчыты; спачатку яны былі падобны да бар'ераў, потым рабіліся большыя і большыя з няўмольнай няспыннасцю; тое, што здалёк нагадвала чорнага павука, аказалася скрыжаванымі косткамі; а тое, што было нібы нейкі дзіўны гузік, ператварылася ў чэрап, павялічвалася, як павялічвалася, набліжаючыся да яе, і ўжо, здавалася, амаль дакранала да радытара вялізная літара «е» ў слове «смерць»; гэтая літара выглядала нібы разяўлены рот, які хацеў выкрыкнуць нешта страшнае; стрэлка спідометра дрыжала паміж лічбамі «90» і «100»; у вокнах машины прамільгвалі дзеци на самакатах, мужчыны і жанчыны, на тварах якіх ужо не было выразу "пасля працоўнага дня"; яны асцерагальна махалі рукамі, яны рэзка кричалі, і тыя крыкі нагадвалі крыкі чорных птахаў-вестуноў смерці.

— Слухай, — сказала ціха Марыяна, — ты яшчэ тут?

— Вядома ж; і дакладна ведаю, дзе я, — адказаў ён, углядаючыся ў літару «е» ў слове "смерць", — не хвалюйся.

Перад самым канцом працоўнага дня майстар з прадпрыемства, што займаецца разбірannем руін, павёў яго ў рэфектарый; там у куце на транспарцёр загружаўся, а з транспарцёра на грузавікі выгружаўся друж; ад вільгаці, якой ён увесь набрыняў, з рэшткаў цэглы, бетону і гразі невядомага паходжання ўтварыліся лепкія груды; вільгаць плямамі павыступала на сценах; гэтыя плямы, спачатку цёмныя, потым святлейшыя, павялічваліся па меры таго, як меншала гара друзу; з-пад плямаў прабівалася нешта чырвонае, блакітнае і залатое — сляды фрэсак, якія, як падалося майстру, былі каштоўнымі: сцэна таемнай вячэры, пакрытая цвіллю; залаты келіх, белая аблатка, твар Хрыста; светлая скура і цёмная барада, каштанавая валасы апостала Іаана; "зірніце, пане Фэмель, сюды; гэта цёмная скура Юдавага скуронога кашалька"; майстар, узяўшы ў руку сухую анучу, беражліва ачысціў частку роспісу ад цвілі; паркалёвы абрус, дванаццаць апосталаў; цяпер можна было добра разгледзець іх ногі, берагі абруса, падлогу залы таемнай вячэры, выкладзеную плітамі; ён, ўсміхнуўшыся, паклаў майстру руку на плячо і сказаў:

— Добра, што Вы мяне паклікалі; вядома ж, фрэску трэба захаваць; трэба ачысціць і прасушиць яе, пакуль яна яшчэ больш-менш цэлая.

І ён ужо хацеў быў ісці; на стале стаялі гарбата, хлеб, масла і селядцы; як звычайна, у пятніцу пасля працы была рыба; Марыяна ўжо выехала са Штэлінгерс-Гротэ, каб выправіцца разам з ім на шпацыр — і тут ён убачыў, перш чым паспей адварнуцца, у ніжнай частцы роспісу, справа, літары «XYZX»; ён сотні разоў бачыў тыя бацькавы «Х», «Y» і «Z», калі бацька дапамагаў яму рабіць хатнія заданні па матэматыцы; і цяпер яны зноў былі ў яго перад вачыма — над пррабоінай ад выбуху ў падвальнай столі паміж нагою святога Іаана і нагою святога Пятра; калоны рэфектарныя былі разбитыя на часткі, скляпенне разбуранае; застаўся толькі кавалак сцяны з "Таемнай вячэрай" ды літары «XYZX».

— Што здарылася, пане Фэмель? — спытаў майстар і паклаў руку яму на плячо. — Вы ж зусім спалатнелі... а можа, гэта ад Вашага кахання?

— Толькі ад кахання, — адказаў ён, — толькі ад яго. Вам няма чаго турбавацца, і вялікі дзякую за тое, што мяне паклікалі.

Ужо нясмачныя былі яму і гарбата, і хлеб, і масла, і селядцы; пятніца, рыбны дзень; нават цыгарэта была яму нясмачная; ён абышоў усе будынкі абацтва, пасля завярнуў за галоўны касцёл да прытулку пілігрымай, шукаючы ўсюды тых месцаў, якія бмаглі мець важнае значэнне з пункту гледжання статыкі; але ён знайшоў толькі адну, адну-адзіную маленьку літару «ікс» у піўніцы прытулку; немагчыма было зблытаць з якім іншым бацькаў почырк таксама як бацькаў твар, бацькову хаду, усмешку, строгую ветлівасць бацьковых рухаў тады, калі ён наліваў віно альбо перадаваў над сталом хлеб; яго маленькі «ікс»; доктар Роберт Фэмель, кантора статычных разлікаў.

— Прашу, прашу цябе, — вымавіла Марыяна, — апамятайся!

— Я ўжо апамятаўся, — адказаў ён, адпусціў педаль газу, паставіў левую ногу на педаль счаллення, а правай націснуў на тормаз; скрыгочучы, віхляючы ў абодва бакі, машина падсунулася да самай літары «е» ў слове «смерць», падняўшы пыл, тармазы завіскаталі, да машины, размахаючы рукамі, беглі спалоханыя пешаходы; паміж словам «смерць» і скрыгаванымі косткамі паявіўся стомлены начны вартайнік з кацялком кавы ў руках.

— О Божа! — сказала Марыяна. — Навошта было мяне так палохаць?

— Даруй, — сказаў ён ціха, — прашу цябе, даруй; мяне нешта панесла.

Ён хутка развярнуўся і паехаў назад, перш чым натоўп пешаходаў паспей абступіць машину; чатыры кіламетры ён, абняўшы адною рукой Марыяну, павольна ехаў паўз пляцоўкі для гольфу, на якіх трэніраваныя жанчыны, трэніраваныя мужчыны імкнуліся дабраца да шаснаццатай, семнаццатай, васемнаццатай ямкі.

— Даруй, — сказаў я, — я праўда — больш такога рабіць не буду.

Ён звярнуў з аўтабана і паехаў паўз малаяўнічыя палі, паўз ціхія лясныя ўскрайкі.

"XYZ" — гэта былі тыя самыя літары, якія ён бачыў на фотакопіях эскізаў велічынёю з дзве паштоўкі: вечарамі бацька ператасоўваў іх, ныбі карты для гульні; дом для выдаўца на ўскрайні лесу — «ХхХ»; разбудова гмаху таварыства "Сас'етас" — «ҮхҮ»; дом для настаўніка на беразе ракі — адзін «Ү»; тыя самыя літары паміж нагою святога Іаана і нагою святога Пятра.

Ён павольна ехаў сярод палеткаў, на якіх круглявыя буракі выглядалі ўжо з-пад буйнага зялёнага лісця; іржышчы, паплавы, за якімі быў ужо відзён узгорак Казакен.

— Чаму ты не хочаш мне пра ўсё расказаць? — спыталася Марыяна.

— Бо я сам яшчэ гэтага не разумею, бо не могу сам яшчэ паверыць у гэта; мажліва, гэта праста паскудны сон; мажліва, я змагу табе пазней гэта растлумачыць, а можа, і ніколі не здолею.

- Але быць архітэктарам ты ўжо не хочаш?
- Не, — адказаў ён.
- І з гэтае прычыны ты ляцеў на шчыты?
- Мажліва, — адказаў ён.
- Я заўсёды ненавідзела людзей, якія не ведаюць, што такое гроши, сказала Марыяна, — якія з шалёнай хуткасцю пруць на машынах проста на шчыты, дзе напісана «СМЕРЦЬ», якія ні за што ні пра што палохаюць пешаходаў, што выйшлі прайсціся і заслужылі адпачынак пасля працоўнага дня.
- У мяне была прычына імчацца проста на шчыты.
- Ён ехаў павольней, а на пясчанай дарозе каля падножжа ўзгорка Казакен спыніўся: машына стала пад разлапістымі галінамі хвоі.
- Навошта ты тут спыніўся? — спытала яна.
- Хадзем, пройдземся трошкі, — адказаў ён.
- Пазнавата ўжо, — запярэчыла яна, — твой дзядуля хутчэй за ўсё прыедзе цягніком а палове пятай, а ўжо дваццаць на пятую.
- Ёзэф вылез з машыны, прайшоў некалькі кроکаў угару і, прыклаўшы руку да лба, зірнуў у бок Дэнклінгена.
- Напраўду, — сказаў ён, — бачу, як цягнік выходзіць з Додрынгена; тая самая пыхкаўка, што і ў гады майго маленства: і прыбывае таксама, як і тады. Хадзем, чвэрць гадзіны яны, напэўна, пачакаюць.
- Ён вярнуўся да машыны, дапамог Марыяне вылезці, пацягнуў яе за сабою ўгору — пясчанаю дарогай; на палянцы яны селі; Ёзэф паказаў у бок раўніны, яго палец рухаўся разам з цягніком, які тым часам імчай цераз бурачныя палеткі паміж іржышчай і лугоў у напрамку Кіслінгена.
- Ты нават не можаш сабе ўяўіць, — сказаў ён, — як добра я ведаю гэтых вёскі; як часта мы прыязджалі менавіта гэтым цягніком; пасля таго як памерла мама, мы амаль увесь час жылі ў Штэлінгене альбо ў Гёрлінгене, а ў Кіслінгене я хадзіў у школу; вечарамі мы беглі да цягніка, на якім з горада прыязджаў дзядуля — бачыш, вунь з таго цягніка, што якраз цяпер выязджае з Дэнклінгена; дзіўна, але мне заўсёды здавалася, што мы бедныя; пакуль была жывая мама і з намі жыла бабуля, нам давалі есці менш, чым знаёмым дзецям, і мне ніколі не дазвалялі насіць добрага адзення, а толькі перашытае са старога — і мы мусілі быць сведкамі таго, як яна наlevа і направа дарыла добрая рэчы чужым людзям: хлеб, масла і мёд з кляштара і з маёнткаў; мы ж мусілі есці штучны мёд.
- І ў цябе не было нянавісці да яе, тваёй бабулі?
- Не, і я сам не ведаю, чаму я не стаў ненавідзець яе за гэтых бессэнсоўных дзівацтвы; можа, таму, што дзядуля забіраў нас у свой кабінет і крадком даваў усялякія ласункі; а яшчэ ён нас вадзіў у кавярню Кронэра і напіхваў нас усім; ён заўсёды казаў: "Тое, што робяць

вашыя мама і бабуля, гэта вялікая, вельмі вялікая рэч... але я не ведаю, ці вы ўжо досьць вялікія для гэткай вялікасці".

— Ён сапраўды казаў гэта?

— Казаў, — рассміяўся Ёзэф. — Калі мама памерла, а бабулю забралі, мы засталіся з дзядулем адны, і нам хапала ежы; апошня гады вайны мы амаль заўсёды былі ў Штэлінгене; я чуў, як аднаго разу ўнаучы было падарвана абацтва; мы сядзелі ў кухні ў Штэлінгене, а суседзі-сяляне пракліналі нямецкага генерала, які даў загад падарваць; яны мармыталі самі сабе: "навошта-навошта-навошта?" Праз пару дзён да нас завітаў бацька; ён прыехаў у амерыканскай машине, і яго суправаджаў амерыканскі афіцэр; яму дазволілі пабыць у нас тры гадзіны; ён прывёз з сабою шакалад, але мы баяліся гэтай ліпкай цёмна-карычневай рэчы, якой яшчэ ніколі ў жыцці не елі; мы пачалі есці яе толькі пасля таго, як фраў Клошграбэ, жонка кіраўніка маёнтка, адкусіла кавалачак; бацька прывёз фраў Клошграбэ каву, і яна сказала яму: "Не турбуйцесь, пане доктар; мы даглядаем Вашых дзяцей, як сваіх", — і яшчэ яна сказала: "Хіба гэта не ганьба, што яны перад самымі канцом падарвалі абацтва?"; а яе муж адказаў: "Напраўду, гэта ганьба, але, можа, на тое была Божая воля", а фраў Клошграбэ заўважыла: "Есць і такія, што выконваюць волю д'ябла", — бацька засміяўся, і амерыканскі афіцэр засміяўся таксама; бацька быў з намі ласкавы, і, калі ён мусіў развітвацца з намі, я першы раз бачыў, як ён плача; я ніколі не думаў, што ён умее плакаць; ён заўсёды быў ціхманы і не выказваў ніякіх пачуццяў — нават калі ён мусіў вяртатца з адпачынку і мы праводзілі яго на вакзал, ён ніколі не плакаў; усе плакалі: мама, бабуля, дзядуля і мы, а ён — не. Вунь, — сказаў ён, паказваючы на дым ад паравоза, што вісеў у паветры, нібы сцяг, — яны толькі што прыбылі ў Кіслінген.

— Зараз дзядуля пойдзе ў кляштар і даведаецца пра тое, што ты яму павінен быў бы сказаць сам.

Я сцёр напісаныя крэйдаю літары паміж нагою святога Іаана і нагою святога Пятра, маленьki «ікс» у падвале прытулку пілігримаў; ён іх ніколі не знайдзе, не ўбачыць і нічога не даведаецца ад мяне.

— Тры дні, — сказаў ён, — фронт праходзіў паміж Дэнклінгенам і горадам, і мы з фраў Клошграбэ вечарамі маліліся за дзядулю; потым ён прыехаў увечары з горада, быў бледны і сумны — такі, якім я яго ніколі да тae пары не бачыў; ён хадзіў разам з намі паміж руінай абацтва, мармычучы ўвесь час тое, што мармыталі сяляне, што бабуля ўвесь час мармытала ў бамбасковішчы: "Навошта-навошта, навошта?"

— Напэўна, ён быў шчаслівы ад того, што ты дапамагаеш пры адбудове абацтва?

— Што ж, — сказаў Ёзэф, — але цяпер я мушу пазбавіць яго гэтага шчасця; не пытайся — чаму, але мушу.

Ён пацалаваў Марыяну, зачасаў ёй валасы за вуха і, растапырыўшы пальцы, пачаў вычэсваць з іх хваёвую ігліцу і пясчынкі.

— Бацька хутка вярнуўся з палону і забраў нас у горад, хоць дзядуля быў супраць гэтага і казаў, што для нас было б лепей, каб мы гадаваліся не сярод адных руін; але бацька сказаў: "Я не могу жыць на сяле і хачу, каб дзеці былі са мною, бо іх жа зусім не ведаю". Мы яго таксама не

ведалі і спачатку пабойваліся, дый адчувалі, што і дзядуля яго таксама пабойваўся. У той час мы ўсе жылі ў бацькавым кабінече, бо наш дом быў непрыдатны, каб у ім жыць; а на сцяне ў кабінече вісей вялізны план горада; усё, што разбурана, было заштырхавана чорным; робячы ўрокі за дзядулевым рысавальным сталом, мы часта прыслухоўваліся да размоў бацькі і дзядулі, іншых людзей – як яны збіralіся разам каля карты.

Часта ўсе голасна спрачаліся, бо мой бацька заўсёды казаў: "Усё гэта – преч... узарваць!" і пісаў «ікс» каля чарговай чорнай плямы, а іншыя ўсё гаварылі: "Напрамілы божа, мы ж не можам гэтага рабіць"; тады бацька казаў: "Зрабіце гэта раней, чым людзі вернуцца ў горад... Цяпер ніхто тут не жыве, і вам німа чаго лішне забіваць сабе галаву: змяціце ўсё гэта з паверхні зямлі..." А яны зноў: "Гэта ж рэшткі аконнага проймішка з шаснаццатага стагоддзя, а там вунь частка капліцы з дванаццатага"; бацька кідаў грыфель і казаў: "Добра, рабіце як хочаце, але, паверце, вы яшчэ пашкадуецце... рабіце як хочаце, толькі без мяне". А яны казалі: "Ну што Вы, шаноўны пане доктар, Вы ж у нас самы лепшы спецыяліст па выбуках, Вы не можаце адмовіцца дапамагчы нам"; на што бацька адказваў: "Але ж адмоўлюся, калі мне давядзенца азірацца на кожную курасадню часоў Рыма; для мяне сцены – гэта ўсяго толькі сцены, і паверце мне, што сярод іх бываюць толькі дрэнныя і добрыя; да д'ябла гэтую дрэнь! Падарвіце ўсё і ўбачыце, колькі будзе вольнага месца". Калі яны пайшли, дзядуля, пасмейваючыся, сказаў: "Божа мой, ты ж павінен зразумець іх пачуцці", а бацька таксама засміяўся: "Я разумею іх пачуцці, але не паважаю"; а пасля ён сказаў нам: "Хадзем, дзеци, купім шакаладу". І ён выправіўся з намі на чорны кірмаш, купіў сабе цыгарэт, а нам – шакаладу, і мы праціскаліся з ім у цёмныя, напалову разбураныя пад'езды дамоў, падымаліся па сходах, бо яму хацелася яшчэ купіць цыгарэт дзядулю; ён заўсёды купляў і ніколі нічога не прадаваў; калі мы атрымлівалі хлеб альбо масла з Штэлінгена ці з Гёрлінгена, ён прымушаў нас забіраць ягоную частку ў школу, і мы маглі самі вызначаць, каму ахвяраваць яе; і аднаго разу мы купілі на чорным кірмашы масла, якое перад гэтым падарылі; у скрутку была яшчэ цыдулка, напісаная фраў Клошграбэ: "На гэтым тыдні, на жаль, толькі адзін кілаграм". Але бацька адно смяяўся і казаў: "Ну, што ж, людзям таксама патрэбны грошы на цыгарэты". Неяк да нас ізноў прыйшоў бургамістр, і бацька паведаміў яму: "У руінах кляштара францысканцаў я знойшоў бруд з-пад пазногцяў, што паходзіць з чатырнаццатага стагоддзя; не смейцеся; гэта даведзена: чатырнаццатае стагоддзе, бо ён перамяшаны з валаскамі ваўнянага прадзіва, якое, як дакладна вядома, выраблялася ў нашым горадзе толькі ў чатырнаццатым стагоддзі; гэта надзвычай рэдкае адкрыццё ў галіне гісторыі культуры, пане бургамістр"; той адказаў: "Гэта ўжо занадта, пане Фэмель", а бацька запэўніў яго: "О, будзе яшчэ больш занадта, пане бургамістр". Рут засміялася: яна якраз сядзела побач і пісала, робячы кляксы, хатняе заданне ў сыштак па арыфметыцы; яна гучна засміялася, а ён падышоў к дачцэ, пацалаваў яе ў лоб і сказаў: "Твая праўда; гэта ўсё смеху варта, маё дзіця"; мне зрабілася зайздросна, бо мяне бацька ў лоб яшчэ ніколі не цалаваў; мы любілі яго, Марыяна, але ўсё яшчэ крыху пабойваліся, калі, стоячы перад планам горада з крэйдай у руцэ, ён паўтараў: "усё преч... узарваць..." Бацька быў вельмі патрабавальны што да маёй вучобы; ён заўсёды казаў мне: "Ёсьць толькі дзве мажлівасці: альбо не ведаць нічога, альбо ведаць усё; твая маці не ведала нічога; здаецца, што яна не скончыла нават пачатковай школы, а ўсё ж я не ажаніўся б з ніякай іншай жанчынаю; таму – вырашай". Мы любілі яго, Марыяна, і калі я цяпер думаю, што яму тады было толькі крыху больш за трыццаць, дык не могу ў гэта паверыць, бо ён заўжды здаваўся мне нашмат старэйшым, хоць з выгляду гэткі ён не быў; часам ён бываў нават вясёлы, цяпер такога з ім не здарается; калі мы раніцай вылазілі са сваіх ложкаў, ён ужо стаяў каля

акна, голячыся, і крычаў нам: "Вайнэ – канец, дзеци", хоць вайна скончылася ўжо чатыры ці пяць год перад тым.

– Нам трэба ўжо ісці, – сказала Марыяна, – нельга, каб яны так доўга чакалі нас.

– Хай сабе крыху пачакаюць, – адказаў ён. – Мне яшчэ трэба даведацца, што яны зрабілі з табою, авечка. Я ж пра цябе амаль нічога не ведаю.

– Авечка... – сказала яна, – скуль ты гэта ўзяў?

– Дык так, проста нешта прыйшло ў галаву, – адказаў ён. – Раскажы, што яны выраблялі з табою. Мяне заўсёды смяшыць твой додэрынгенскі акцэнт: ён табе зусім не пасуе; мне вядома толькі, што ты хадзіла там у школу, але нарадзілася ў іншым месцы; ведаю, што ты дапамагаеш фраў Клошграбэ пячы пірагі, гатаўваець ежу і прасаваць бялізу.

Яна паклала Ёзэфаву галаву сабе на калені, заплюшчыла яму вочы і сказала:

– Са мною? Ты хочаш даведацца, што яны зрабілі са мною? Яны кідалі на мяне бомбы і не траплялі, хоць бомбы былі такія вялікія, а я – такая малая; людзі ў бамбасковішчы запіхвалі мне ў рот ласункі, а бомбы падалі і не траплялі ў мяне; я чула толькі, як яны рвуцца і як асколкі з шумам ляцяць праз ноч, нібы птушкі; нехта ў бамбасковішчы сказаў: "Дзікія гусі шумяць унаучы". Мой бацька быў высокі, цёмнавалосы, зграбны; ён насіў карычневы мундзір з мноствам залатых нашывак і нешта накшталт бліскуча-срэбнага штылета на рамяні; ён стрэліў сабе ў рот; не ведаю, ці бачыў ты калі-небудзь чалавека, які стрэліў сабе ў рот? Не, не бачыў? Тады дзякую Богу, што ён уратаваў цябе ад гэтага відовішча. Бацька ляжаў на дыване, кроў сцякала на смірнаўскія ўзоры – гэта быў сапраўдны смірнаўскі дыван, мой дарагі; а мая маці была бялявая высокая жанчына ў сіней уніформе, на галаве насыла шыкоўны капялюш; на рамяні ў яе не было штылета; і яшчэ ў мяне быў малы брат; ён быў нашмат меншы за мяне і светлавалосы; малы брат вісеў на дзвярах з пятлёю на шыі, матляючыся ўзад і ўперад, а я смяялася... і ўсё яшчэ смяялася, калі маці накінула мне зашмаргу на шыю, мармычучы сабе пад нос: "Ён даў такі загад", але раптам увайшоў нейкі чалавек без формы, без залатых нашывак і без штылета, толькі ў руцэ ў яго быў пісталет; ён нацэліў гэты пісталет у маці, а я заплакала, бо на шыі ў мяне была пятля і мне дужа хацелася пагуляць у тую гульню, у якую было дазволена гуляць майму малому брату – "ён даў такі загад", але чалавек заціснуў мне рот, сцягнуў мяне ўніз па сходах, зняў з шыі пятлю, пасадзіў мяне на грузавік...

Ёзэф паспрабаваў быў ссунуць яе рукі са сваіх вачэй, але яна трymала моцна, а праз хвілю спыталася:

– Не хочаш слухаць далей?

– Хачу, – адказаў ён.

– У такім разе хай вочы будуць закрытыя, і – дай мне цыгарэту.

– Тут, у лесе?

– Тут, у лесе.

— Вазьмі ў мяне ў кашулі, у кішэні.

Ён адчуў, як яна адшпіліла ў яго кашулі гузік на кішэні і, не адымаяучы правай рукі ад яго вачэй, выцягнула запалкі і цыгарэты.

— Давай і табе прыкуру, тут, у лесе, — сказала яна. — Я мела тады якраз пяць гадкоў і была такім мілым дзіцёнкам, што людзі лашчылі мяне нават на грузавіку: запіхвалі мне ў рот ласункі, мылі мяне з мылам, калі машына спынялася; грузавік абстрэльвалі з гармат і кулямётаў, але ў нас не патрапілі; мы ехалі доўга... не ведаю нават, як доўга, але не менш як два тыдні; а калі мы спыніліся, чалавек, які не дазволіў мне згуляць у гульню "Ён даў такі загад", узяў мяне да сябе, закручваў мяне ў коўдру і клаў побач на сена, на салому, часам — на ложак, кажучы: "Ану, скажы мне «тата»; я не ўмела казаць «тата»: да мужчыны ў прыгожай форме я заўсёды звярталася «папа»; але я навучылася казаць: «тата»; трынаццаць год запар я казала гэтае слова чалавеку, які не дазволіў мне згуляць у тую гульню; у мяне з'явіліся ложак, коўдра і маці, якая была строгая, але мяне любіла; і цэлля дзеяць гадоў я жыла ў чыстым доме; калі я першы раз прыйшла ў школу, пробашч сказаў: "Паглядзіце, паглядзіце, хто да нас прыйшоў — несапсаваная і самая чыстая ў свеце паганачка"; а іншыя дзеці, з якіх ніхто не быў паганцам, пачалі смяяцца, пробашч тым часам дадаў: "Давайце раз-два — і зробім з нашай малой паганачкі, з нашай добрай авечкі хрысціянскае дзіця"; і яны зрабілі з мяне хрысціянскае дзіця. І авечка расла, жывая і шчаслівая, гуляла ў карагоды і ў бэрка, забаўлялася з мячыкам, скакала цераз вяровачку і дужа любіла сваіх тату і маму; і надышоў дзень, калі ў школе было пралітае трохі слёз, сказана колькі прамоваў, узгадана колькі разоў пра "этап у жыцці" і я пайшла вучыцца да краўчыхі, неўзабаве ўжо ўмела добра абыходзіцца з іголкай і ніткамі, ад маці навучылася прыбіраць у хаце, пяча пірагі, гатаваць стравы, а ўсе людзі ў вёсцы казалі: "Яна яшчэ выйдзе за прынца, не ніжэй..."; але аднаго разу ўвечары ў вёску прыехала вельмі вялікая і вельмі чорная машына; барадаты шафёр спыніў машыну на дзядзінцы і з кабіны спытаўся ў людзей: "Дзе тут жывуць Шміцы?" А людзі адказалі: "У нас тут многа Шміцаў, якія вам патрэбныя?" Мужчына сказаў: "Тыя, што ўзялі дзіця на выхаванне". Тады людзі сказалі: "А, гэта Эдуард і яго жонка; яны жывуць там, у баку ад дарогі, за кузняй; перад іх хатаю расце самшыт". Мужчына сказаў: «Дзякую!»; машына паехала далей, і людзі рушылі за ёю ўслед, бо ад дзядзінца да Шміцавай хаты было самае больше пяцьдзесят крокоў; я сядзела на кухні і ачышчала салату; я вельмі любіла гэты занятак, надрэзваць лісце, потым дрэннае выкідаць, а добрае класці ў рэшата, дзе яна была такая зялёная і чысцютая; а мая маці якраз казала мне: "Не засмучайся, Марыяна; то не іх віна; калі хлопцам трынаццаць-чатыроццаць год — а ў некаторых гэта пачынаецца нават у дванаццаць, — яны робяць гэткія рэчы; гэта — прырода, Марыяна, а з прыродаю справіцца нялётка"; а я адказала: "Праз гэта я зусім не засмучаюся". "Тады праз што ўсё-ткі", — спыталася мая маці. Я сказала: "Я ўсё ўспамінаю свайго браціка — як ён вісеў на дзвярах, а я смяялася і не ведала, як гэта жахліва... а ён жа не быў нават хрышчоны". І не паспела мая маці адказаць на гэта, як дзвёры адчыніліся — а мы не чулі, каб хто-небудзь пастукаў, — і я яе адразу пазнала: яна ўсё яшчэ была светлаволосая, высокая, насіла шыкоўны капялюш, толькі блакітнай уніформы на ёй ужо не было; яна, не марудзячы, падышла да мяне, намерваючыся абняць, і сказала: "Ты, напэўна, і ёсьць мая Марыяна... табе нічога не падказвае голас крыві?" На хвілю ножык, што я трymала ў руцэ, застыў у паветры, а пасля я адказала, абрэзваючы наступны лісцік салаты: "Не, голас крыві мне нічога не падказвае". "Я — твая маці", — сказала яна. "Не, — запярэчыла я, — мая маці — вунь яна.

Мяне завуць Марыяна Шміц"; памаўчаўшы нейкую хвілю, я дадала: "Ён даў такі загад, і Вы накінулі мне на шыю пятлю, шаноўная фраў". Я навучылася ў краўчыхі казаць гэткім жанчынам "шаноўная фраў".

Яна крычала і плакала, спрабавала абняць мяне, але я трымала нож перад сабою, вастрыём наперад; яна гаварыла нешта пра школу, пра ўніверсітэты, крычала і плакала, а я выбегла праз заднія дзвёры ў сад, пабегла праз поле да айца пробашча і ўсё яму расказала. Ён сказаў мне: "Гэта – твая маці, а бацькоўскае права ёсць бацькоўскае права; пакуль ты не станеш паўнолетній, у яе застанецца права на цябе; гэта ўсё вельмі прыкра". А я адказала: "Хіба яна не страціла таго права, гуляючы ў гульню "ён даў такі загад"? – "Ты увішнае дзяўчо, запомні гэты аргумент як след". Я яго запомніла і паўтарала яго заўсёды, калі яны пачыналі гаварыць пра "голос крыўі"; я казала ўвеселі час: "Я не чую голасу крыўі, я проста не чую яго". Яны гаварылі: "Гэлага не можа быць, гэта ідзе насуперак прыродзе". "Праўда, – адказвала я, "ён даў такі загад" – гэта было насуперак прыродзе". Яны казалі: "Але ж тое было больш як дзесяць год таму, і цяпер яна раскайваецца ў гэтым"; а я пярэчыла ім: "Ёсць учынкі, якія нельга загладзіць раскайваннем". "Ты хочаш быць у сваім прысудзе суровейшай за Господа Бога?" – пыталіся яны. "Не, – адказвала я, – я не Бог, і таму не могу быць гэткаю міласэрнаю, як ён". Мяне пакінулі ў маіх бацькоў. Але аднаму я не магла ніяк перашкодзіць: мяне сталі зваць не Марыяна Шміц, а Марыяна Дростэ; я адчувала сябе, нібы чалавек, якому штосьці выразалі... Я ўсё яшчэ ўспамінаю, – працягвала яна, – свайго малога брата, якога змусілі гуляць у гульню "ён даў такі загад"... ты і надалей мяркуеш, што ёсць нешта горшае, такое дрэннае, што ты не наважваешься мне пра яго расказаць?

– Не, не, – адказаў ён. – Марыяна Шміц, я раскажу табе пра ўсё.

Яна адняла руку ад ягоных вачэй; ён выпрастаўся, паглядзеў на яе; яна намагалася не ўсміхацца.

– Чагосьці такога кепскага твой бацька, напэўна, зрабіць не змог бы, сказала Марыяна.

– Не, – адказаў Ёзэф, – то не было гэтак кепска, ды ўсё-ткі досьць кепска.

– Хадзем, – сказала яна, – раскажы мне пра ўсё ў машыне; ужо амаль пятая, і яны нас чакаюць; калі б у мяне быў дзядуля, я не прымушала б яго чакаць, а калі б у мяне быў такі, як у цябе, дзядуля, я рабіла б дзеля яго ўсё на свеце.

– А дзеля майго бацькі? – спытаўся ён.

– Я яшчэ не ведаю яго, – адказала яна. – Хадзем, і не круціся, скажы яму, як толькі надарыцца мажлівасць. Хадзем.

Яна падняла яго за руку; ён абняў яе за плячо, і яны пайшлі да машыны.

Малады банкаўскі служка спачувальна паглядзеў на Шрэлу, калі той падсунуў да яго па мarmurovым прылаўку пяць ангельскіх шылінгаў і трывцаць бельгійскіх франкаў.

— Гэта ўсё?

— Усё, — адказаў Шрэла.

Малады служка пачаў круціць ручку лічыльнай машынкі — у малой колькасці яе абаротаў ужо заключалася пагарда, — хутка напісаў дзве ці тры лічбы на бланку і падсунуў Шрэле пяцімаркавую купюру, чатыры манеты па дзесяць пфенігаў і тры пфенігавыя манеткі.

— Прашу, хто далей...

— А ў Блесэнфэльд, — ціха спытаў Шрэла, — ...ці яшчэ ходзіць туды адзінаццаты, не падкажаце мне?

— Ці ходзіць туды адзінаццаты? Я ж не трамвайная даведачная, — адказаў малады служка, — і, апроч таго, я і праўда не ведаю.

— Дзякую, — сказаў Шрэла, укінуў гроши ў кішэнь, саступіў месца калі аckenца наступнаму кліенту — мужчыне, які паклаў на прылавак тоўсты пачак швейцарскіх франкаў; ён пачаў, ужо выходзячы, як лічыльная машынка з павагаю накручвала абароты адзін за адным.

"Ветлівасць — гэта самая дзеясная форма, у якую можна заключыць пагарду", — падумаў ён.

Вакзальная пачакальня. Лета. Сонца. Вясёлы настрой. Канец тыдня. Гатэльныя служкі пхаютъ валізы да перона; маладая жанчына трymae высока падняты плакат "Тут збіраюцца тыя, хто ад'язджае ў Лурд". Прадаўцы газет, кіёскі кветак. Маладыя хлопцы і дзяўчата з каляровымі ручнікамі пад пахамі.

Шрэла перайшоў праз вакзальную плошчу, спыніўся на пешаходнай выспачцы і пачаў вывучаць трамвайнія маршруты; адзінаццаты па-ранейшаму хадзіў у Блесэнфэльд, і цяпер якраз чакаў пад святлафорам паміж гатэлем "Прынц Генрых" і саборам Святога Севярына; вось ён пад'ехаў да прыпінку, спыніўся, усе пасажыры павыходзілі; Шрэла стаў у чаргу перад кандуктаравым бар'ерам, потым прайшоў на месца, сеў, зняў капялюш, абцёр пот з ілба і брывей, працёр шкельцы акуляраў і, калі трамвай рушыў, дарэмна чакаў з'яўлення нейкіх пачуццяў; нічога такога; школьнікам ён чатыры тысячы разоў ездзіў адзінаццатым трамваем да школы і назад; запэцканыя чарнілам пальцы, дурнаватая балбатня хлопцаў, што ехалі ў школу на tym самым трамваі; гэтая балбатня заўсёды была яму прыкрою, яны балбаталі пра сячэнне шара, плюсквамперфект, умоўны лад, бараду Фрыдрыха Барбаросы, якая прарасла наскрозь цераз стол; "Падступнасць і каханне", Лівій, Авідзій у шэра-зялёнай каленкоравай вокладцы: і чым далей трамвай ад'язджаўся ад цэнтра горада, tym цішэйшаю рабілася балбатня; ужо ў канцы Старога горада сыходзілі тыя, хто ўмей надаваць свайму голасу самы нізкі тэмбр; яны расцякаліся па шырокіх вуліцах, на якіх стаялі салідныя дамы; у канцы Новага горада сыходзілі тыя, хто меў ужо не такі нізкі тэмбр голасу; яны расцякаліся па вузейшых вуліцах, дзе было менш салідных дамоў; заставалася толькі двое ці троє тых, хто ехаў да Блесэнфэльда, дзе было найменш салідных

дамоў; размова рабілася нармальнаю, калі трамвай, пагойдаючыся, ехаў паўз малая гародчыкі і жвіроўні, набліжаўся да Блесэнфэльда.

— Ці твой бацька таксама бастуе? У Грэсіхмана даюць ужо чатыры з паловай працэнты скідкі... маргарын стаў таннейшы на пяць пфенігаў.

Вось парк, у якім летняя зеляніна даўно ўжо вытаптаная, дзе пясчаны گрунт вакол невялікай сажалкі ўзараны тысячамі дзвіцячых ног, змяшаны з гразёю, смеццем, паперкамі, шклом ад бутэлек; Груфэльштрасэ, дзе сковы гандляроў старызнаю запаўняліся бляхай, старымі анучамі, макулатурай і разбітым шклом, дзе стаяў убогі ліманадны кіёск, у якім паспрабаваў выявіць свае гандлярскія здольнасці схуднелы беспрацоўны, а неўзабаве ён раз'еўся, аббіў сваю будыніну нержавейнай сталлю, аздобіў шклом, паставіў блішчастыя аўтаматы: ён нажэрся пфенігамі, набыв панскі выгляд, хоць яшчэ два месяцы таму прыніжана скідаў кошт шклянкі ліманаду на два пфенігі, спалохана шэпчулы кліенту:

— Ты ж глядзі, нікому больш не кажы.

Пачуці так і не з'яўляліся, хоць адзінаццаты трамвай, пагойдаючыся, праехаў ужо Стары горад, Новы горад, прамінуў гародчыкі і жвіроўні; чатыры тысячи разоў ён чуў, як кандуктар выкрываў тыя назвы прыпынкаў: «Буасэрэштрасэ», "Паўночны Парк", "Блесэнскі вакзал", "Унутранае Кальцо"; яны гучалі адчужана, гэтые назвы — нібы са сноў іншага чалавека, які беспаспяхова спрабуе пераказаць іх; яны гучалі як крыкі аб дапамозе з густой імглой, а тым часам амаль пусты трамвай тым сонечным летнім надвячоркам пад'язджаў да канцавога прыпынку. Там, на рагу Паркавай Лініі і Ўнутранага Кальца, калісь стаяла будка, дзе яго маці спрабавала гандляваць смажанай рыбаю; ёй не пашанцевала, бо мела занадта мяккае сэрца: "Як я магу не даць кавалка рыбы згаладалым дзесяцям, калі яны так прагна глядзяць, як я яе падсмажваю? Як гэта мажліва?" А бацька казаў: "Натуральна, ты не можаш не даць, але нам трэба спыніць гандаль: крэдыту больш няма; банкруцтва; гандляры не хочуць падвозіць там тавару". Выкачаныя ў сухарах кавалкі рыбнага філе смажыліся ў гарачым алеі, а маці тым часам клала адну, дзве, тры лыжкі бульбянай салаты на кардонную талерачку; сэрца маці, спачуваючы, цвёрдым не заставалася; слёзы цяклі з яе блакітных вачэй, суседкі перашэпталіся: "Яна выплача ўсю сваю душу"; маці больш нічога не ела і не піла; з мажнай, са здаровым колерам твару жанчыны яна ператварылася ў худую бледную кабецину; нічога ў ёй не засталося ад прывабнай буфетчыцы вакзальнага буфета; яна адно шаптала: "Госпадзе, Госпадзе", гартала пацёртыя сектанцкія малітоўнікі, якія абвяшчалі хуткі канец свету; а тым часам на вуліцы пыльны вецер развяваў чырвоныя сцягі, і тут жа неслі выявы Гіндэнбургавай галавы; крыкі, бойкі, страляніна, фанфары, біцце барабанаў. Калі маці памерла, яна выглядала зусім як слабенькая, бледная і хударлявая дзяўчынка; магіла такая ж, як дзесяткі іншых, на ёй некалькі астраў; тонкі драўляны крыж з надпісам: "Эдyt Шрэла. 1896-1932"; душа выплаканая, прака перамешаны з зямлёю Паўночных могілак.

— Канцавы прыпынак, шаноўны пане, — абвяsciў кандуктар, вылез са сваёй каморы і, прыкурываючы бычок ад цыгарэты, прайшоў у перад вагона. — На жаль, вагон далей не ідзе.

— Дзякую.

Чатыры тысячи разоў ён заходзіў і выходзіў з гэтага трамвая; канцавы прыпынак адзінаццата гады змяшчаліся сярод ямаў, што

засталіся пасля экскаватараў і баракаў, якія трышаць год таму павінны былі служыць будоўлі далейшага адrezку трамвайнай лініі; ліманадны кіёск: нержавейная сталь, шкляныя шары, блішчастыя аўтаматы; акуратна, паводле гатункаў раскладзенія пліткі шакаладу.

— Калі ласка, мне — шклянку ліманаду.

Зялёнай вадкасць у бездакорна чыстай шклянцы мела смак марзаны.

— Калі Вам, шаноўны пане, будзе няцяжка, укіньце рэшткі паперы ў сметніцу. Смачна?

— Дзякую.

Курыная ножка была яшчэ цёплая, як і мяккае мяса з-пад шыі, засмажаныя з корачкай у самым лепшым тлушчы, цэлафанавы пакуначак, зашпілены спецыяльнаю шпількаю ад набору для пікнікоў.

— Пахне знакаміта. Яшчэ шклянку ліманаду?

— Дзякую, не трэба. Дайце, калі ласка, шэсць цыгарэт.

У растаўцелай гаспадыні кіёска яшчэ можна было распазнаць прыгожую зграбную дзяўчыну, якой яна некалі была: блакітныя дэіцячыя очы, якія пад час першай канфірмацыі давалі нагоду летуценнаму каплану ўжываць эпітэты накшталт «анёлападобная», «нявінная», цяпер зрабіліся застылымі, жарсткаватымі вачымі гандляркі.

— За ўсё разам дзевяноста пфенігаў, калі ласка.

— Дзякую.

Адзінаццаты трамвай, на якім прыехаў Шрэла, якраз зазваніў да адыходу; ён занадта доўга раздумваў і цяпер мусіў на дванаццаць хвілін затрымашца ў Блесэнфельдзе; ён курыў цыгарэту і, павольна дапіваючы рэшту ліманаду, спрабаваў пад каменна-ружовым тварам адшукаць імя дзяўчыны, якой гаспадыня кіёска была даўней; распусціўшы свае бялявыя валасы, яна гойсала па парку, крычала, спявала і, калі яе анёлападобнасць ужо знікла, вабіла хлопцаў у цёмныя пад'езды; змушала іх ахрыплыя ад хвалівання горлы вымаўляць любоўныя клятвы; а яе брат, гэткі самы бялявы і гэтаксама, як яна, анёлападобны, марна заклікаў хлопцаў з вуліцы да вялікіх учынкаў; вучань стала яра, бягун на стометроўцы, за глупства пакараны смерцю на досвітку.

— Калі ласка, — сказаў Шрэла, — дайце ўсё ж яшчэ адну ліманаду.

Ён паглядзеў на бездакорны прабор у валасах маладой дзяўчыны, што якраз нахілілася наперад, падстаўляючы шклянку пад сіфон; яе брат быў Фэрдзі, анёлападобны, а яе імя ахрыплыя хлопцы-падлеткі перадавалі адно аднаму, як чароўнае слова, якое адкрывала дарогу ў рай; яна ратавала ад патаемых пакут, Эрыка Прогульске, і за гэта нічога не брала, бо ёй гэта было даспадобы.

— Мы ведаєм адно аднаго?

З усмешкай яна паставіла шклянку з ліманадам на прылавак.

— Не, — адказаў ён, усміхаючыся, — здаецца, не.

Толькі не трэба дазволіць, каб адталі ўспаміны, каб ільдзяныя кветкі не ператварыліся ў лянівую брудную ваду; толькі не трэба аднаўляць дауніх клятваў, чакаць вяртання сурowych дзіцячых пачуццяў з размяклых душ дарослых людзей, каб не даведацца, што цяпер яна за гэта штосьці бярэ; асцярожна, галоўнае не ўсчынаць размоваў.

— Трыццаць пфенігаў. Дзякую.

Сястра Фэрдзі Прогульске паглядзела на яго з дасведчанай прыязнасцю. І мяне таксама ты вызваліла ад пакут і за гэта нічога не ўзяла — нават плітку шакаладу, што размякла ў маёй кішэні; то ж не была плата, а падарунак; але ты яго не ўзяла; я быў уратаваны спачуваннем твойго рота і тваіх рук; спадзяюся, ты не расказала пра гэта Фэрдзі; спачуванне ідзе заўсёды разам з таемнасцю; таямніцы, ператвораныя ў слова, могуць несці з сабою смерць; маю надзею, што ён не ведаў пра гэта, калі тым ліпеньскім ранкам апошні раз бачыў неба; я быў адзін хлопец на Груфэльштрасэ, якога ён знайшоў здольным рабіць высакародныя ўчынкі; Эдты тады яшчэ не лічылася: ёй было ўсяго дванаццаць, і немагчыма было расшыфраваць мудрасць яе сэрца.

— Мы і праўда незнаёмыя?

— Не, гэта дакладна.

Сёння б ты прыняла ад мяне падарунак, тваё сэрца зрабілася цвёрдым ды ўжо не спачувае іншым; праз якія пару тыдняў тады ты ўжо страціла няўіннасць дзіцячага граху, вырашыўши, што будзе лепш забыцца на спачуванне; і табе было ўжо дакладна вядома, што ты ніколі не зробішся плаклівай бялявай цюхаю і не выплачаш дарэшты сваёй душы, — не, мы не ведаєм адно аднаго, напраўду не ведаєм; не будзем даваць раставаць ільдзяным кветкам. Дзякую, да пабачэння.

На другім баку вуліцы ўсё яшчэ тая самая карчма "Блесэнскі куток", дзе бацька працеваў кельнерам; піва, гарэлка, катлеты; піва, гарэлка, тэфтэлі ўсё падавалася з адным і тым жа выразам твару, у якім непаўторна спалучаліся лагоднасць і зацятая жорсткасць; твар летуценніка, якому было ўсё адно, ці падаё ён у "Блесенскім кутку" піва, гарэлку і тэфтэлі, ці ў "Прынцу Генрыху" амараў і шампанскæе, ці нявыспаным прастытуткам у Верхнім Порце — сняданак: піва, катлеты, шакалад і «чэры-брэндзі»: ліпкія сляды гэтых сняданкаў бацька прыносіў дамоў на сваіх манжэтах, прыносіў таксама нядрэнна "на чай", апроч таго — шакалад, цыгарэты; але ён не прыносіў з сабою таго, што прыносілі іншыя бацькі — вясёласць гадзін пасля працы, якая гэтак лёгка вылівалася ў крыкі і сваркі, у любоўныя клятвы і слёзы замірэння; заўсёды адна і тая ж зацятая лагоднасць у выразе твару; заблуканы анёл, які скаваў Фэрдзі пад піўной стойкаю; паліцэйскія выщыгвалі хлопца з-пад трубаў, па якіх падавалася піва, а Фэрдзі ўсё ўсміхаўся, нават ведаючы, што яго чакае смерць; тады, як звычайна, з бацьковых манжетаў яшчэ змылі ліпкія плямы, накрухмалі яго кельнерскую кашулю, каб яна зрабілася мулкай і асляпляльна белай; яны забралі яго толькі назаўтра ад раницы, калі ён выходзіў на працу, трymаючы пад пахаю загорнутыя ў паперу хлеб з маслам і чорныя лакіраваныя чаравікі; яго пасадзілі ў машыну, і ён назаўсёды знік; ані белага крыжа, ані астраў па кельнеры Альфрэдзе Шрэле. Яго нават не забілі пры спробе ўцячы ён проста назаўсёды знік.

Эдты перамешвала крухмаль, начышчала да бляску запасныя бацькавы чаравікі, мыла белыя гальштукі, а я тым часам вучыўся – вучыўся, нібы гуляў: Авідзій і сячэнне шару, справы і намеры Генрыха Першага і Генрыха Другога, справы і намеры Тацыта, Вільгельма Першага і Вільгельма Другога. Генрых фон Кляйст і стэрэаметрыя; здольны, здольны, надзвычай здольны; дзіця з простай сям'і, я мусіў пераадольваць тысячи перашкод, каб змагчы навучыцца таму самому, што і іншыя; апрач таго, я пакляўся аддаць сябе здзяйсненню высакародных учынкаў і мей нават сваё асабістое ўпадабанне – Гёльдэрліна.

Яшчэ сем хвілін да адыходу наступнага трамвая. Груфэльштрасэ, дом семнаццаць; свежаатынкаваны дом, перад ім на стаянцы – аўтамабіль зялёнага колеру, ровар чырвонага колеру; два брудныя самакаты. Васемнаццаць тысяч разоў ён націскаў на гэты званок, на гэты жаўтлявы масянжовы гузік; вялікі палец да гэтае пары памятае яго; там, дзе раней была шыльдачка «Шрэла», цяпер напісана «Трэсэль», а замест шыльдачкі «Шміц» цяпер таксама іншая – «Гуман»: новыя імёны, толькі адно засталося ранейшае: Фруль; у яго можна было пазычыць кубак цукру, кубак воцату, кілішак алею.. колькі было тых кубкаў, тых кілішкаў і пад які працэнт? Фраў Фруль заўсёды напаўняла кубкі і кілішки толькі да паловы, а пасля праводзіла рыску на дзвярным касяку, дзе было напісана "М.", "Ц.", "В." і "А."; яна сцірала рыску вялікім пальцам толькі тады, калі ёй вярталі поўны кубак альбо поўны кілішак; яна шаптала ў сенцах, у крамах і, сустрэўшыся з суседкамі, пад час размоваў пры яечным лікёры і бульбяной салаце на папулярна-гінекалагічныя тэмы: "Божухна, да чаго ж яны дурныя!"; фраў Фруль ужо даўно прыняла бычынае прычасце, прымусіла сваіх мужа і дачку таксама прыняць яго; яна спявала ў калідоры: "Дрыжаць спарахнелыя косці". Нічога, ніякіх пачуццяў, толькі скура на вялікім пальцы – калі ён дакранаўся да жаўтлявага гузіка – адчула нешта накшталт узрушэння.

– Ці Вы каго шукаеце?

– Шукаю, – адказаў ён, – Шрэлы.. ці яны тут не жывуць?

– Не, – сказала дзяўчынка, – мне б гэта было напэўна вядома, калі б яны тут жылі.

Яна была ружовашчокая, прывабная; трymаючыся рукой за сцяну, яна балансавала на самакаце, які ўсё нахіляўся то на адзін бок, то на другі.

– Не, яны ніколі тут не жылі.

Дзяўчынка рэзка сарвалася з месца, праімчалася на самакаце па тратуары, цераз рыншток і закрычала:

– Гэй! Ці хто тут ведае Шрэлаў?

Ён задрыжаў усім целам; хто-небудзь мог сказаць: «ведаю», і ён бы мусіў падысці, павітацца, пачаць успамінаць мінулае: "Ага, Фэрдзі, яны... і твойго бацьку яны таксама!.. а Эдты добра выйшла замуж..."; але ружовашчокая дзяўчынка дарэмна гойсала ад адной групкі людзей да другой, робячы смелыя павароты і выкryквачы: "Гэй! Ці хто тут ведае Шрэлаў?"

Расчырванелая, яна зноў пад'ехала да яго, зрабіла элегантны паварот, перш чым спынілася перад ім.

— Не, шаноўны пан, іх нікто тут не ведае.

— Дзякую, — адказаў ён усміхаючыся, — даць табе дзесячок?

— Ага, — і з тварам, асветленым радасцю, дзяўчынка з шумам паймала да ліманаднага кіёска.

— Я саграшыў, цяжка саграшыў, — мармытаў з усмешкаю Шрэла, вяртаючыся да трамвайнага прыпынку, — я запіў танным марзанавым ліманадам з Груфэльштрасэ курыш з гатэля "Прынц Генрых"; я пакінуў успаміны некранутымі, не дазволіў растаць ільдзянім кветкам; у вачах Эрыкі Прогульскі я не схацеў убачыць іскрынак; не даў ёй пазнаць мяне, не схацеў пачуць з яе вуснаў імя Фэрдзі; толькі скура на майм пальцы захавала ўспаміны, пазнала гузік званка з жаўтлявага мосенжу.

Ён ішоў, нібы цераз шэрагі салдат са шпіцрутэнамі: яго з абодвух бакоў праціналі позіркі параў вачэй, што сачылі за ім з тратуараў, з вокнаў і пад'ездаў пад летнім сонцам, атрымліваючи асалоду ад суботняга вечара; няўжо сярод іх не было нікога, хто б мог пазнаць яго акуляры, яго хаду, харектэрнае прыжмуранне вачэй, няўжо нікто не пазнае пад замежным палітом мішэнь бясконцых кпінаў — аматара паэзіі Гёльдэрліна, за якім услед ляцела насмешлівая песенька: "Шрэла, Шрэла, Шрэла вершыкі чытае...?"

Ён спалохана абцёр сабе пот з ілба, зняў з галавы капялюш, спыніўся на рагу Груфэльштрасэ і азірнуўся; нікто за ім не ішоў; маладыя хлопцы сядзелі на матацыклах, скіліўшыся ўперад, шапталі дзяўчатам пра сваё каханне; піўныя пляшкі на падаконнях адбівалі паўдзённае сонца; вунь там стаіць дом, у якім нарадзіўся і жыў анёл; можа, яшчэ існуе масянжовы гузік званка, да якога вялікі палец Фэрдзі дакранаўся пятнаццаць тысяч разоў; зялёны перад дома, блішчастыя аптэчныя вітрыны, рэклама зубной пасты адразу пад акном, з якога так часта выглядаў Фэрдзі.

Дарога цераз парк, адсюль ліпеньскім вечарам дваццаць трох гады таму Роберт пацягнуў Эдит у кусты; цяпер там на лаўках сядзелі пенсіянеры, расказвалі адзін аднаму показкі, нюхалі разнастайныя гатункі тытунню, скардзіліся на нявыхаванасць дзяцей, што гулялі тут побач; раздражнёныя матулі абрывали на галовы свайго непаслухмінага патомства праклёны і прадказвалі ім жахлівую будучыню: бадай цябе атам ухапіў! Юнакі з малітоўнікамі пад пахаю ішлі да споведзі ў нерашучасці, ці варта разганяць свой набожны настрой ужо сёння, альбо зрабіць гэта заўтра з раніцы.

Яшчэ адна хвіліна да адыходу адзінаццатага; ужо трывалаць год іржавыя рэйкі беглі ў пустэчу будучыні; сястра Фэрдзі цяпер налівала зялёны ліманад у чистую шклянку; кіроўца трамвая пазваніў, даючы знак ад'езду; стомленыя кандуктары тушилі цыгарэты, палпраўлялі сумкі, залазілі ў свае каморы, націскалі надзвычайны гузік, бо далёка ззаду, дзе канчаліся ржавыя рэйкі, нейкая старая жанчына раптам пачынала бегчы да прыпынку.

— Мне да галоўнага вакзала, — сказаў Шрэла, — з перасадкаю да порта.

— Сорак пяць.

Не вельмі салідныя дамы, саліднейшыя, вельмі салідныя дамы. Перасадка, ага: шаснаццаты, як і даўней, ідзе ў порт.

Вось крама будматэрыялаў, сховы вугалю, пагрузачныя прычалы, і ён з балюстрады старой вагоўні змог прачытаць: "Міхаэліс: вугаль, кокс, брыкеты".

Павярнуць толькі, дзве хвіліны прайсці, і кола ўспамінаў закруціцца; рукі фраў Трышлер, напэўна, вытрымалі выпрабаванне часам – як і вочы старога, як і Алоісава фота на сцяне; піўныя пляшкі, пучкі цыбулі, памідоры, хлеб і тытунь; караблі на якary, хісткія кладкі, па якіх нясуць згорнутыя ветразі: агромністыя коканы паплынуць уніз па Рэйне, насустрач туманам Паўночнага мора.

Ціша панавала тут: за Міхаэлісавым парканам ляжала гара толькі што прывезенага вугалю, у сковішчы будматэрыялаў – стосы ярка-чырвонай цэглы; шаргаценнне ног начнога вартайніка за агароджаю і баракамі будаўнікоў рабіла цішыню яшчэ выразнейшаю.

Шрэла ўсміхнуўся, абапёрся аб іржавыя парэнчы, потым павярнуўся і спалохаўся: ён не ведаў, што быў пабудаваны новы мост; Нэтлінгер таксама пра гэта нічога не казаў; мост разложыста навісаў над усім басейнам Старога Порта, цёмна-зялёныя падпоры стаялі дакладна там, дзе быў Трышлераў дом; ценъ ад моста накрываў усю набярэжную, дзе колісь стаяў шынок грузчыкаў; агромністыя пустыя сталёвыя вароты аблямоўвалі блакітную бездань.

У Трышлеравай карчме бацьку працавалася найлепш; ён абслугоўваў карабельшчыкаў ды іх сем'і: жонак, якія сядзелі ў садзе ў чырвоных крэслах доўгімі летнімі вечарамі, а тым часам Алоіс, Эдты і ён хадзілі вудзіць рыбу ў басейне Старога Порта. Вечнасць дзіцячага часазлічэння, бясконцасць – пра гэта ўсё ён раней ведаў толькі з радкоў вершаў; на другім баку званілі званы Святога Севярына, напаўняючы вечар мірам і спакоем, а Эдты сваімі рухлівымі рукамі паўтарала паторгванне паплаўкоў; яе сцётгны, яе рукі, усё цела таньчыла ў рытме паторгвання паплаўкоў; а ў іх на кручок не папалася ніводнай рыбіны.

Бацька падаваў жоўтае піва з белай пенай, яго твар прамяніўся лагоднасцю, і на ім амаль не было зацятасці; прыязна ўсміхаючыся, ён адмаўляўся ад грошай на чай, бо ўсе людзі – браты.

– Браты, браты! – выкрыкваў ён тымі летнімі вечарамі; на задуменных тварах шкіпераў паяўлялася ўсмешка, іх гожыя жанкі з вачыма, поўнымі ўпэўненасці ў сабе, пахітвалі галовамі – бацькаў пафас здаваўся ім зусім дзіцячым – і ўсё ж пляскалі ў ладкі; браты і сёстры.

Шрэла паволі спусціўся з балюстрады, прайшоўся каля партовага басейна, дзе ржавыя пантоны і баркі чакалі гандляроў металаломам; ён зайшоў у зялёны ценъ моста, убачыў на сярэдзіне ракі працавітыя краны, якія грузілі часткі моста на баржы; жалеза з грукатам плюшчылася пад цяжарам новага і новага грузу; ён знайшоў вялізныя пампезныя сходы, адчуў, як шырокія прыступкі змушаюць яго ступаць урачыста; з прывіднай упэўненасцю чысты і пусты аўтабан выбягай на рачны бераг, дзе ўпэўненасць гамавалі скрыжаваныя косткі, вялізныя чарапы, намаліваныя белым па чорным; шыльды з надпісам "смерць, смерць" перагароджвалі шлях на захад; затое зусім пустая дарога вяла ў бясконцасць блішчастай зеляніны бурачных палёў – на ўсход.

Шрэла пайшоў далей, пралез паміж словам «смерць» і скрыжаванымі косткамі, прамінуў барак будаўнікоў, супакоіў начнога вартаўніка, які ўжо быў пачаў, размахваючы рукамі, засцерагаць яго, але, убачыўши Шрэлаву ўсмешку, перастаў гэта рабіць; Шрэла прайшоў далей да самога абрыву, убачыў рэшткі ржавых бэлек, на якіх віселі бетонныя камлыгі; пятнаццацігадовае трыванне бэлек пераканаўча сведчыла аб якасці нямецкай сталі; на другім баку ракі, за пустымі сталёвымі брамамі, аўтабан бег далей, паўз гольфавыя пляцоўкі – і зноў у бясконцасць блішчастай зеляніны бурачных палёў.

Кавярня «Бэльвю». Набярэжная алея. Направа – спартыўныя травяныя пляцоўкі; лапта, лапта... Мячык, які ўдарыў Роберт, і шары, якія штурхалі кіямі ў галандскай карчме – чырвонае на зялёным, белае на зялёным, аднастайнай музыка шароў гучала амаль як грэгарыянская літургія; у фігурах, якія ўтвараліся, была суровая паэзія, вычараваная трyma шарамі на зялёным сукнe; яны ніколі не пакаштавалі бычынага прычасця, пакорліва-слепа зносілі ўсе пакуты; "пасві авечак маіх" на прыгарадных палянах, дзе гулялі ў лапту, на Груфэльштрасэ і на Модэстгасэ, у завулках ангельскіх прадмесцяў і за мурамі вязніцы: "пасві авечак маіх", дзе б ты іх ні спаткаў, – нават калі яны не ўмеюць рабіць нічога лепшага, акрамя як чытаць Гёльдэрліна і Тракля, нічога лепшага, акрамя як пятнаццаць год запар спрагаць на класнай дошцы: "Я вяжу, ты вяжаш, ён вяжа; я вязаў, яна вязала, яно вязала, я буду вязаць, ты будзеш вязаць..."; а ў той самы час Нэтлінгеравы дзеци на няблага падstryжаным мурагу – але ангельцы падstryгаюць яго ўсё-ткі лепш – гулялі ў бадміnton; і ў той самы час яго ладная жонка, дагледжаная, дагледжаная, вельмі дагледжаная, голасна пыталася з тэррасы ў мужа, які выцягнуўся на ладным лежаку: "Ці ўліць табе кропельку джыну ў цытрынавую ваду?", а ён адказваў: "Улі, але добрую кропельку!"; і ягоная жонка, хіхікаючы, захопленая пачутым ад яго жартам, уліла ў цытрынавую ваду добрую кроплю джыну, выйшла на двор, села побач з мужам, на другім лежаку, які быў гэткі самы ладны, як і першы; ацаніла, прыкінуўши вокам, рухі сваёй старэйшай дачкі: можа, яна крыху-крыху занадта хударлявая, крыху занадта кашчавая, а прыгожы твар – занадта сур'ёзны; вось яна, зусім стаміўшыся, кладзе ракетку, сядзе каля бацьковых і матчных ног на ўскрайку пляцоўкі – "але ж, даражэнъкая, глядзі, не прастынь" – і пытаетца, ах, заўсёды так сур'ёзна: "Татуля, што гэта значыць, што гэта значыць дакладна: дэмакратыя?"; бацьку здалося, што гэта самая адпаведная хвіля, каб зрабіцца ўрачыстым; ён адставіў шклянку з цытрынавай вадою, выняў з рота цыгарэту – гэта была ўжо сёння пятая, «Эрнст-Рудальф» – і пачаў ёй тлумачыць: "Дэмакратыя – гэта..." Не, не, ні прыватна, ні службова я не буду звязатца да цябе, каб высветліць свой прававы статус; за тое я не бяру нічога; калісці ў Цонавай кавярні я даў дзіцячую клятву, даў клятву бараніцу шляхетнасць безабароннасці; мой прававы статус застаецца нявысветлены; а можа, Роберт ужо высветліў яго, з дапамogaю дынаміту; цi навучыўся ён за гэты час смяяцца цi хоць бы ўсміхацца? Ён заўсёды быў сур'ёзны, не мог змірыцца са смерцю Фэрдзі, замарозіў у формулах свой план помсты, насыў яго, зусім лёгкі друз, у сваіх мазгах – дакладныя формулы; ён не расставаўся з імі ў універ-афіцэрскіх і афіцэрскіх кватэрах; цэлый шэсць год, і ніколі не засміяўся; хоць Фэрдзі, нават калі яго арыштоўвалі, усміхаўся – анёл з прадмесця, з кучы гною на Груфэльштрасэ, – толькі тры квадратныя сантиметры скуры вялікага пальца здзейснілі ўспамін; абпаленая ногі настаўніка гімнастыкі і апошняя авечка, забітая кавалкам бомбы; бацька назаўсёды знік, не быў нават расстряляны пры спробе ўцячы. І ніхто не здолеў знайсці ні следу ад мячыка, які ўдарыў Роберт.

Шрэла выкінуў недакурак пад абрыў, падняўся і павольна рушыў назад; зноў пралез паміж словам «смерць» і скрыжаванымі косткамі, кіўнуй патрывожанаму вартаўніку, яшчэ раз азірнуўся на кавярню «Бэльвю», пайшоў па чыстым пустым аўтабане проста да гарызонту, дзе ў сонечным звязані паблісквала бурачнае лісце; дзесяці гэтая вуліца павінна была скрыжавацца з лініяй шаснаццатага трамвая. Перасадка да вакзала, сорак пяць пфенігаў; яму захацелася ў гатэльны пакой; ён любіў выпадковасць гэтага жытла, ананімнасць гэтых убогіх пакояў, якія можна было мняць паміж сабой; ільдзянія кветкі ўспамінаў не раставалі ў гэтых пакоях; без грамадзянства, без радзімы; раніцой стандартны гатэльны сняданак з рук заспанага кельнера, у якога не зусім чыстыя манжеты, у якога перад кашулі не накрухмалены так, як гэта натхнёна рабіла маці; калі кельнеру за шэсцьдзесят, можна рызыкнучы спытацца ў яго: "Ці Вы не ведалі кельнера з прозвішчам Шрэла?"

Далей наперад, чыстым, пустым аўтабанам, да неба з блішчастага бурачнага лісця, маючи ўсяго багажу што руکі ў кішэнях; ён кінуў на дарогу некалькі дробных манет – як кажуць, для Гензэля і Грэтэль. Паштоўкі былі яго адзінай больш-менш трывалай сувяззю з жыццём, якое доўжылася пасля смерці Эдыт, бацькі, Фэрдзі. "У мяне ўсё як мае быць, дарагі Роберт; спадзяюся, што і ў цябе таксама; пераказвай прывітанне маёй незнаймай мне пляменніцы, майму пляменніку і твайму бацьку"; дваццаць пяць словаў, зашмат словаў; закрэсліць той тэкст: "У мяне ўсё добра, спадзяюся – і ў цябе; прывітанне Рут, Ёзэфу, твайму бацьку"; трынаццаць словаў; удвая меншай іх колькасцю можна было выказаць тое самае; навошта да іх прыязджаць, паціскаць рукі, цэлы тыдзень не спрагаць "я вяжу, ты вяжаш... яна вязала", пераканацца, што Нэтлінгер такі, як і быў, што Груфэльштрасэ такая, як і была, што няма толькі рук фраў Трышлер?

Неба з бурачнага лісця, нібы ў зялёна-срэбных пёрках; унізе, пагойдваючыся ў абодва бакі, прайшоў шаснаццаты. Сорак пяць пфенігаў; усё падаражэла. Відавочна, Нэтлінгер яшчэ не скончыў тлумачыць значэнне слова «дэмакратыя»; свято надвячорка; ягоны голас памякчэў; дачка прынесла з гасцёўні коўдру – югаслаўскую, дацкую ці фінскую? Ва ўсякім разе, цудоўныя колеры; яна накінула коўдру яму на плечы, укленчыла, каб засяроджана слухаць далей; маці тым часам – "...застаньцеся на дварэ, дзеци, такі гожы надвячорак, усё так файна!" – гатаўала на кухні смачныя, вострыя бутэрброды і розныя салаты.

Вобраз Нэтлінгера ў ягоным уяўленні быў больш выразны, чым той Нэтлінгер, з якім ён сёння сустрэўся – калі ён запіхваў сабе ў рот кавалкі паляндвіцы, запіваючы яе цудоўным, самым цудоўным, найцудоўнейшым віном, задумаўшыся, чым гэта сама лепш укаранаваць свой абед – сырам, марожаным, пірожаным ці амлетам? "Адно, шаноўныя спадары, – сказаў былы радца пасольства на заканчэнне курсу "Як зрабіцца гурманам", – адно толькі вы павінны да таго, чаму тут навучыліся, дадаць самі – трошкі, зусім трошкі арыгінальнасці".

У Англіі ён пісаў на дошцы: "Ён павінен быў быць забіты"; пятнаццаць год запар ён граў на ксілафоне нямецкай мовы: "Ich lebe, ich lebte, ich habe gelebt, ich hatte gelebt, ich werde leben". [12 – Розныя граматычныя формы часу ад нямецкага дзеяслова «leben» "жыць"]. Ці буду я жыць? Ён ніколі не мог уціміць, што ёсьць людзі, якія нудзяцца ад граматыкі. "Яго забіваюць, яго забівалі, яго забілі, яго заб'юць – хто яго заб'е?" "Помста – мая", – сказаў Госпад.

— Канцавы прыпынак, шаноўны пане. Галоўны вакзал.

Тлум на вакзале не паменеў: хто тут быў прыехаўши, хто ад'язджаў? Чаму яны ўсе не засталіся дома? Калі адыходзіць цягнік на Астэндэ? А можа, лепш у Італію, Францыю, бо там таксама хто-небудзь прагне вучыць". "Ich lebe, ich lebte, ich habe gelebt"... яго заб'юць, хто яго заб'е?

— Пакой у гатэлі? Якой катэгорыі? Танны?

Прыязнасць маладой дамы, якая праводзіла сваім прыгожым пальчыкам па спісе, выразна аслабла; відавочна, у гэтай краіне лічылася за грэх пытатца пра кошт чаго-небудзь. Заўсёды браць тое, што каштуе сама дорага; самае дарагое — яно і самае таннае; памыляемся, ладны дзвіцёнак, таннае — яно і таннейшае, напраўду; перасунь свой пальчык у самы ніз спісу. Пансіянат «Мадэрн». Сем марак. Без снедання. Не, дзякую; я ведаю, як прайсці да Модэстгасэ, сапраўды ведаю; нумар шаснаццаць — гэта каля самай брамы.

Звярнуўшы за рог вуліцы, ён амаль не ўпёрся носам у падвешанага дзіка і аж адхіснуўся ад цёмна-шэрай жывёліны; ледзь не праскочыў паўз Робертаў дом; тут успаміны яму не пагражалі: ён быў у гэтым доме ўсяго адзін раз; Модэстгасэ, дом нумар восем; ён спыніўся перад блішчастай масянжовай шыльдачкай, прачытаў: "Д-р Роберт Фэмель, бюро статычных разлікаў; пасля абеду зачынена"; націснуўшы на гузік званка, ён пачаў дрыжаць усім целам: тое, чаго ён не бачыў на свае вочы, дзе не было знаёмага яму рэквізіту, прабірала яго мацней; за гэтымі дзвярыма памерла Эдит, у гэтым доме нарадзіліся яе дзеци, тут жыў Роберт; ужо гучанне самога званка падказала яму, што зараз ніхто не адчыніць; прыдзверны званок зліўся з тэлефонным; служка з гатэля "Прынц Генрых" трymаў сваё слова; я дам яму добра на чай, калі мы будзем там гуляць на більядзе.

Усяго праз чатыры дамы — пансіянат «Мадэрн». Нарэшце дома; добра, што ў маленькім калідорчыку не чуваць было пахаў ад кухні. Свежая пасцельная бялізна пад стамлёнью галаву. "Дзякую, я ўжо неяк разбяруся сам". — "На трэцім паверсе трэція дзвёры налева; на сходах будзьце асцярожныя, шаноўны пане, прэнты, што трymаюць ходнік, сям-там паадставалі; бываюць госці, якія знішчаюць усё, што ім патрапіцца; будзіць Вас трэба? І яшчэ адна драбніца; калі можна, заплаціце наперад; цi, можа, прыбудзе багаж? Не? Значыць, восем марак, пяць фенігаў, калі ласка, разам з абслугоўваннем; на жаль, я мушу прыматы гэтыя меры перасцярогі, шаноўны пане, вы не можаце сабе ўявіць, колькі на свеце ёсць нягоднікаў; а потым мусіш ставіцца з недаверам да прыстойных людзей, так ужо бывае: сёй-той прымудраецца нават абкручвацца прасцінаю, а некаторыя робяць з навалочак насоўкі; каб Вы ведалі, чаго мы тут толькі не бачым; квітанцыя Вам не трэба? Тым лепей, падаткі і так абдзіраюць нас дагала. Вы, напэўна, чакаецце некага... Вашу жонку, праўда? Не турбуйцеся, я пакажу ёй, як прайсці да Вас наверх".

Ён баяўся дарма: успаміны не перайшлі ў пачуцці, засталіся формуламі, не расплыліся ў даброці альбо ў смутку, і ад іх не зашчымела сэрца; сэрца ў тым удзелу не брала: ён стаяў там, у вечаровым сутонні, паміж

домам паломнікаў і самім кляштарам, дзе цяпер ляжыць штабель фіялетавых, моцна-моцна аблапленых цаглін; побач — генерал Ота Кёстэрс, увесь слабы розум якога выліўся ў адну-адзіную формулу: "сектар абстрэлу"; гаўптман Фэмель, обер-лейтэнант Шрыт і два фэнрыхі, Кандэрс і Гохбрэт; з надзвычай сур'ёзнымі тварамі яны пераконвалі генерала з мянушкай Сектар Абстрэлу, што трэба быць паслядоўнымі нават у дачыненні да самых што ні ёсьць архітэктурна-каштоўных будынкаў; іншыя афіцэры пратэставалі: забойцы, праліваючы слёзы, баранілі помнікі культуры, якія, маўляў, можна было ўратаваць; нехта гаварыў пагрозліве слова "дзяржаўная здрада"; але ніхто не ўмей аргументаваць гэтак рэзка, гэтак вынаходліва і лагічна, як Шрыт, які пранікнёна даводзіў поўнаму ваганняў генералу, што аб'ект падрывацаў неабходна: "Трэба хоць бы паказаць, што мы яшчэ верым у перамогу, пан генерал; гэтая балесная ахвяра пераканае насельніцтва і салдат, што мы яшчэ верым у перамогу..." — і тут прагучала славутая генералава фраза: "Я прыняў рашэнне: падрывайце, панове. Калі гаворка ідзе пра перамогу, мы не маем права шкадаваць нават нашых культурных святыняў; да справы, панове".

Рукі каля брылёў фуражак, лясканне абцасаў. Ці яму сапраўды некалі было дваццаць дзевяць, ці быў ён гаўптманам і стаяў з генералам Сектар Абстрэлу на tym самым месцы, дзе цяпер стаіць абат і з усмешкаю вітае ягонаага бацьку:

— Мы вельмі рады, пане тайны радца, што Вы зноў зрабілі нам гонар сваім візітам; я дужа ўсцешаны, што магу пазнаёміцца з Вашым сынам; Ёзэф нам ужо амаль як найлепшы прыяцель, праўда, Ёзэф? Лёс нашага абацтва цесна звязаны з лёсам сям'і Фэмеляў... а што да Ёзэфа — дазвольце мне тут сказаць пра зусім прыватнае — яго менавіта тут дагнала Амурава страла; паглядзіце, пане доктар, сёння маладыя людзі нават не чырванеюць, калі пры іх гавораць пра такія рэчы; фройляйн Рут і фройляйн Марыяна, на жаль, я не магу зрабіць, каб Вы ўзялі ўдзел у агляданні кляштара.

Дзяўчаты пачалі хіхікаць; хіба ж маці, Ёзэфіна, а нават і Эдит таксама не хіхікалі тут, калі іх не дапускалі да мужчынскага хаўрусу? У сямейным фотаальбоме было б досьць памяняць толькі твары і фасоны адзення.

— Ага, клаўзуры ўжо заселеныя, — сказаў абат, — а вось — нашае ўлюбёнае дзіцё, бібліятэка... а вунь там, за паваротам ізалятар для хворых, на шчасце, у ім пакуль што нікога няма...

Ніколі не хадзіў ён тут з крэйдаю ў руцэ, ніколі не крэсліў на гэтых мурах таемныя спалучэнні літар «Х», «Y», «Z» — код знішчэння, якія ўмелі расшыфраваць толькі Шрыт, Гохбрэт і Кандэрс; пах раствору, пах свежай фарбы, свежагабляванага дрэва.

— Напраўду, гэтая фрэскі ўдалося захаваць дзякуючы ўважлівасці Вашага ўнука, а Вашага сына; ён уратаваў выяву "Таемнай вячэры" тут, у рэфекторыі; канешне, мы ведаем, што гэтая карціна не належыць да культурна-гістарычных помнікаў — даруйце мне гэтую заўвагу, пане тайны радца, — але творы нават гэтай школы жывапісу пачынаюць ужо цяпер рабіцца рэдкасцю, а мы заўсёды адчувалі свой абавязак падтрымліваць традыцыі; мушу прызнацца, што мяне і сёння захапляе тое, што ў гэтых творах так дакладна выпісаныя дэталі: зірніце вось сюды, з якой любоўю і рупнасцю намаляваныя тут ногі святога Іаана і святога Пятра, ногі чалавека пажылога і маладога чалавека; дакладнасць у дэталях.

Не, тут ніхто ніколі не спяваў "Дрыжаць спарахнелыя косці"; тут не адзначалася свята сонцевароту; гэта ўсё – толькі сон. Вытанчана-элегантны, крыху больш за сорак, сын вытанчана-элегантнага бацькі, бацькі поўнага свежасці, надзвычай інтэлігентнага сына, які, усміхаючыся, ходзіць цяпер разам з ім па абацтве, хоць, здаецца, яму надта сумна ад усёй гэтай імпрэзы; кожны раз, калі бацька паварочваўся да Ёзэфа, ён бачыў адно прыязную, крыху стомленую ўсмешку на сынавым твары.

– Як Вам вядома, не былі пашкадаваныя нават гаспадарчыя пабудовы; з іх мы і пачалі адбудоўваць усё нанова, бо на нашу думку, яны павінны ствараць матэрыяльны падмурак для ўдалага новага старту; вось кароўнік; вядома, у нас электрычная дойка; Вы ўсміхаецца, а я ўпэўнены, што наш айцец, Святы Бенядзікт, не меў бы нічога супраць электрадойкі. Ці можна праланаваць Вам крыху падсілкавацца? Прашу: наш славуты хлеб, нашае славутае масла і мёд; Вы не ведаецце, што кожны наш абат, паміраючы альбо пакідаючы сваю пасаду, перадае як запавет свайму наступніку: не забываць сям'і Фэмеляў; вы напраўду належыце да нашага кляштарнага брацтва... ах, вось і маладыя паненкі; натуральна, тут вы можаце далучыцца да нас.

Хлеб і масла, віно і мёд проста на гладкіх дошках стала; Ёзэф адной рукой абняў сваю сястру, другой – Марыяну; яго бляявая галава паміж дэвюма цёмнавалосымі дзяячымі.

– Ці зробіце Вы нам гонар і возьмече ўдзел ва ўрачыстасці асвячэння абацтва? Канцлер і міністры кабінета ўжо далі сваю згоду прыбыць на яе; будуць прысутнічаць таксама некалькі княскіх асобаў з-за мяжы; і мы былі б вельмі ўсцешаныя, калі б маглі прывітаць тут сям'ю Фэмеляў у поўным складзе; мая ўрачыстая казань адбудзецца не пад знакам абвінавачвання, а пад знакам замірэння і паяднання – замірэння і паяднання таксама з тымі сіламі, якія ў сляпой паслухмянасці разбурылі наша роднае прыстанішча, але не будзе замірэння з тымі зniшчальными сіламі, якія зноў нясуць пагрозу нашай культуры: дазвольце мне запрасіць вас на ўрачыстасць і выказаць ад усяе души просьбу Зрабіць нам гэты гонар.

"Я не паеду на асвячэнне, – падумаў Роберт, – бо я не замірыўся, не замірыўся з тымі сіламі, на якіх ляжыць віна за смерць Фэрдзі, якія, правінаваціўшыся ў смерці Эдыта, пашкадавалі Святога Севярына; я не замірыўся, не замірыўся ні з самім сабой, ні з самім духам замірэння, які Вы будзеце прапаведаваць у сваёй урачыстай казані; не сляпая паслухмянасць разбурила ваша роднае прыстанішча, а няnavісць, якая не была сляпою і якая так і не спарадзіла ўва мне раскаяння. Прызнацца, што гэта ўчыніў я? Я мусіў бы зрабіць балюча майму бацьку, хоць ён невінаваты, і, напэўна, майму сыну, хоць і ён таксама невінаваты, і Вам, вялебны ойча, хоць і Вы нізвання не вінаватыя, – хто ж тады вінаваты? Я не замірыўся са светам, у якім адзін жэст руکі альбо няслушна зразуметае слова можа каштаваць каму-небудзь жышця".

Уголас жа ён сказаў:

– Вялікі дзяякуй, вялебны ойча; гэта будзе мне вялікая радасць – узяць удзел у Вашай урачыстасці.

"Я не прыеду, вялебны ойча, думаў стары Фэмель, бо на тым фэсце мне давядзецца выконваць ролю свайго ўласнага помніка, а не таго, хто я

сапраўды – стары чалавек, які сёння ўранні даў даручэнне сакратарцы апляваць свой помнік; не пужайцеся, вялебны ойча, я не замірыўся са сваім сынам Отам, які не быў майм сынам, а толькі абалонкай майго сына; я таксама не могу святкаваць замірэнне з будынкамі, нават калі я сам іх ставіў. Таго, што нас не будзе на фэсце, ніхто не заўважыць: канцлер, міністры, замежныя княскія асобы і высокія царкоўнікі-дастойнікі, вядома ж, годна запоўняць гэтую пустату. Ты, Роберт, зрабіў гэта і пабаяўся сказаць мне? Твае позіркі, твае рухі пад час агляду абацтва выдалі цябе; што ж: цяпер гэта мяне не кранае... Мажліва, ты ў тую хвіліну думаў пра хлопца, імя якога я так і не даведаўся, пра хлопца, які ўкідаў цыбулкі ад цябе ў нашу паштовую скрыню, і пра кельнера, якога звалі Гроль; пра авечак, якіх ніхто не пасвіў, – і мы таксама; таму давайце не будзем святкаваць замірэння; sorry, [13 - Даруйце (англ.)].] вялебны ойча, неяк Вы перажывяце гэта, наша адсутнасць не будзе для Вас адчуvalънаю; загадайце павесіць на сцяну кляштара мемарыяльную дошку: "Пабудавана ў 1908 годзе Генрыхам Фэмелем ва ўзросце 29 гадоў; разбурана ў 1945 годзе Робертом Фэмелем ва ўзросце 29 гадоў"...а што ты, Ёзэф, будзеш рабіць, калі табе будзе трывалаць? Магчыма, ты заменіш бацьку ў канторы статычных разлікаў: будзеш будаваць альбо разбураць? Формулы, відавочна, больш дзейсныя, чым муравальны раствор.

Падмацуйце сваё сэрца харалам, вялебны ойча, падумайце як след, ці сапраўды Вы замірліся з тым духам, што разбурыў кляштар".

– Вялікі дзякую, вялебны ойча; гэта будзе нам вялікая радасць – узяць удзел у Вашым фэсце, – сказаў стары Фэмель уголас.

Ад лугоў і нізін ужо цягнула прахалодаю, сухое бурачнае лісце павільготнела, пацянмела, абяцаючи багаты ўраджай; злева, па-над рулём, блявая галава Ёзэфа, справа – абедзве цёмнавалосыя галовы дзяўчат; машина ціха імчалася ў напрамку горада; ці нехта дзесьці заспываў песню: "Мы жалі збожжа"? Яна здавалася гэткай самай несапраўднай, як і зграбная вежа Святога Севярына, расплывістая абрысы якой віднеліся на даляглядзе; Марыяна зноў загаварыла першая:

– Ты не паедзеш праз Додрынген?

– Не. Дзядуля хацеў ехаць праз Дэнклінген.

– Мне думалася, мы паедзем самай кароткай дарогай.

– Калі мы а шостай вернемся ў горад, – сказала Рут, – у нас будзе яшчэ досьць часу; за гадзіну мы добра паспеем пераапрануцца.

Размова маладых людзей, нібы ціхі шэпт з глыбокіх цёмных штолняў, дзе засыпаныя зямлём гарнякі імкнущыя падбадзёрыць адзін аднаго: "Бачу свято..." – "Ды не, ты памыляешся..." – "Але я і праўда бачу..." – "Дзе?" "Ці ты не чуеш стуку? Гэта ратавальная брыгада..." – "Я нічога не чую..."

Ці не занадта гучна мы гаварылі ў гасцёўні абацтва?

Нядобра вызваляць формулы з закасцяnelасці, надаваць формулам слоўную форму, а ўспаміны ператвараць у пачуцці; пачуццё можа забіць нават такія добрыя і суровыя рэчы, як любоў і нянявісць; ці праўда гэта, што на свеце некалі жыў адзін гаўптман, імя якога было Роберт Фэмель, які так добра валодаў жаргонам афіцэрскіх казіно, так дакладна прытрымліваўся тамтэйшых звычаяў, заўсёды, згодна з пратаколам,

запрашай да танца жонку самага старэйшага званнем афіцэра, умеў нягучна, але выразна абвяшчаець тасты "за славу нашага даррагога нямецкага народа"; шампанскае, ардынарцы, гульня ў більярд; чырвонае на зялёным, белае на зялёным; і аднаго вечара перад ім апынуўся з кіем у руцэ пэўны чалавек, які, усміхнуўшыся, сказаў яму: "Лейтэнант Шрыт; як бачыце, таксама, як і Вы, спецыяліст па выбухах; з дапамогаю дынаміту бараню заходнюю культуру". Ён не ведаў, што такое душэўныя пакуты, умеў чакаць і эканоміць; яму не трэба было зноў і зноў мабілізоўваць сэрца і пачуцці, ён не ўпіваўся трагедыяй, даўши клятву, што будзе падрываць толькі нямецкія масты, толькі нямецкія дамы, што ад яго рук нават ніводная шыбіна не пацерпіць у расейскай хаце; чакаць, гуляць у більярд, не казаць ніводнага лішняга слова... І, нарэшце, у святле веснавога сонца мы ўбачылі яе, нашу вялікую здабычу, якой мы так доўга мусілі чакаць, — абацтва Святога Антонія; а на даліглядзе віднелася і іншая здабыча, якая потым выслізнула з нашых рук, — Святы Севярын.

— Не едзь так хутка, — ціха сказала Марыяна.

— Прабач, — адказаў Ёзэф.

— А навошта мы едзем у Дэнклінген?

— Дзядулі туды трэба, — растлумачыў Ёзэф.

— Ёзэф, — сказала Рут, — на машине ў гэтую алею заязджаць няможна; хіба ты не бачыш шыльдачкі: "Толькі для мясцовых чыноўнікаў"? Ты што, таксама мясцовы служачы?

Вялікая дэлегацыя — гаспадар, сын, унук і будучая ўнуchkава жонка спускалася да заchaраванага замка.

— Не, не, — сказала Рут, — я лепей пачакаю тут. Пакіньце мяне тут, калі ласка.

Вечарамі, калі я сяджу разам з бацькам у гасцёўні, бабуля бмагла быць з намі: я чытаю, ён папівае віно, корпаецца ў скрынках сваёй картатэкі; раскладае перад сабою, нібы пасъянс, фотакопіі памерам з дзве паштоўкі; заўсёды карэктны, ягоны гальштук добра завязаны, на камізэльцы ніколі ніводзін гузік не расшпілены: ніколі не ператвараючыся ў добранькага татуся; ён стрыманы і заклапочаны; "Ці патрэбны табе кнігі, сукенкі, гроши на паездкі; ты не сумуеш, мая дзетка? Можа, хочаш куды сходзіць? У тэатр, у кіно, на танцы? Я ахвотна пайду з табою; а можа, табе хочацца яшчэ раз запрасіць сваіх школьніх сябровак выпіць кавы ў нас на тэрасе — бо пагода стаіць, і гэткая цудоўная?" Вячэрняя праходка перад тым, як ісці спаць: паблізу шматпавярховых дамоў, па Модэстгасэ, аж да самай брамы, пасля па Вакзальнай вуліцы да самага вакзала. "Ці чуеш ты пах далячыняў, дзетачка?" потым цераз падземны пераход, паўз сабор Святога Севярина, паўз гатэль "Прынц Генрых"; "Грэц забыўся змыць з тратуару плямы крыві"; кроў дзіка засохла і пачарнела; "дзіцятка, палова дзесятай ужо; зараз табе трэба класціся спаць, дабранач"; пацалунак у лоб; заўсёды прыязны, заўсёды карэктны; "...Калі хочаш, возьмем служанку; ці табе яшчэ не надакучыла харчавацца ў рэстаране? Шчыра кажучы, я не люблю чужых людзей у хаце". Сняданак: гарбата, булкі, малако; пацалунак у лоб і часам сказаныя зусім ціха слова: "Дачушка, дачушка..."

— Што, тата?

- Давай паедзэм.
- Зараз, вось так адразу ж?
- Ага. Не хадзі ў школу сёння і заўтра; мы паедзем недалёка, толькі да Амстэрдама; цудоўны горад, дзіцятка; цішыня, вельмі дружалюбныя людзі... трэба толькі ведаць іх.
- Ты ведаеш іх?
- Ведаю, дачушка; я ведаю іх. Цудоўна гэта: гуляць вечарамі ўздоўж каналаў... Вада, нібы шкло... Шкло. Цішыня. Ты чуеш, якія тут ціхія людзі? Нідзе на свеце гэтак не шумяць, як у нас: усё нешта крычаць, лямантуюць, голасна выхваляюцца. Табе не будзе сумна, калі я схаджу і пагуляю яшчэ ў більярд? Давай пойдзем разам, калі гэта можа цябе пацешыць.
- Я ніколі не магла зразумець таго захаплення, з якім сачылі за ягонай гульнёю і старыя, і маладыя; сярод клубаў цыгарэтнага дыму, паставіўшы побач з сабою на борцік кухаль піва, ён гуляў у більярд, у більярд; ці яны сапраўды былі з ім на «ты», а можа, гэта проста адметная рыса галандской мовы, што іхнія звароты да яго пачыналіся быццам бы з «ты»; яны ж ведалі, што яго імя — Роберт; гук «р» яны пракатвалі праз нёба, нібы цвёрдую карамельку. Цішыня. Гэтулькі шкла на каналах. Рут мяне завуць, я — напалову сиротка: маёй маці было дваццаць чатыры, калі яна памерла; а мне тады было тры гадкі, і калі я думаю пра яе, то думаю пра семнаццаць ці пра дзве тысячи год; дваццаць чатыры — гэта не тая лічба, якая падыходзіць да яе; толькі менш васемнаццаці ці больш восьмідзесяці; мне заўсёды здавалася, што яна бабуліна сястра; я ведаю тую вялікую таямніцу, якая пільна ахоўваецца: бабуля звар'яцела, і я не хачу бачыць яе, пакуль яна застаецца вар'яткай; яе вар'ятва — падман, смутак, скаваны за тоўстымі мурамі; я ведаю гэта, п'янею часта ад гэтага і плаваю ў хвалях падману; усе жылыя пакоі дома нумар восем па Модэстгасэ населеных зданіях. "Падступнасць і каханне"; дзядуля пабудаваў кляштар, бацька яго ўзарваў, Ёзэф адбudoўваў яго нанова. Што мне да таго: вы б вельмі здзівіліся, калі б уведалі, як мала мяне гэта кранае; я бачыла, як з падвалай выносілі трупы, а Ёзэф спрабаваў давесці мне, што гэта хворыя і іх вязуць у шпіталь; але хіба хворых ускідаюць, як мяхі, на грузавік? А потым бачыла, як настаунік Крот на перапынку ўпотайкі заходзіў у клас і краў з ранца Конрада Грэца хлеб з маслам; я ўбачыла Кротаў твар, і мяне ахапіў смяротны жах; я малілася: "Прашу Цябе, Божухна, не дапусці, каб ён мяне тут убачыў; прашу і малю Цябе...", бо я ведала, што ён мяне заб'е, калі ўбачыць; я стаяла за класнай дошкай: шукала там сваю запінку для валасоў, і ён мог убачыць мае ногі, але Бог злітаваўся з мяне: Крот мяне не зауважыў; мне быў відзён яго твар і яшчэ было відно, як ён адгрыв кавалак хлеба, а пасля выйшаў з класа; таго, каму давялося бачыць гэткія твары, разбураныя абацтвы ўсхваляваць ужо не змогуць; і тая камедыя, што адбылася пазней, калі Конрад Грэц разгледзеўся на крадзеным і Крот пачаў дамагацца ад нас, каб мы призналіся: "Дзеци, будзьце сумленныя, я даю вам пятнаццаць хвілін; да таго часу вінаваты павінен прызнацца, іначай... яшчэ восем хвілін, сем, шэсць...", і тут я паглядзела на яго; ён напаткаў мой позірк і кінуўся да мяне: "Рут, Рут, ты гэта зрабіла, ты?" Я затрэслы галавою, потым пачала плакаць, бо мяне зноў ахапіў смяротны жах; а ён сказаў: "Божа мой, Рут, будзь сумленная". Я б ахвотна ўзяла гэта на сябе, але тады б ён здагадаўся, што я ўсё бачыла, таму я, плаучы, трэслы галавою; яшчэ чатыры хвіліны, тры, дзве, адна, усё... "Вы, праклятая хеўра злодзеяў,

хеўра лгуной; зараз напішаце мне дзвесце разоў у сшытках: "Красці няможна". Ах, вы тут са сваімі абацтвамі! Я мусіла захоўваць куды больш страшныя таямніцы, вытрываць смяротны жах... трупы, нібы мяхі, ускідалі на грузавік.

Чаму яны так халодна размаўлялі з гэтым добрым абатам? Што ён такое зрабіў — забіў каго, украў у каго-небудзь хлеб з маслам? У Конрада Грэца было харчоў удосталь, ён еў пячоначныя паштэты і зялёны сыр з белым хлебам; які гэта д'ябал пасляўся раптам у душы нашага ціхманага і разумнага настаўніка? Смерць стайлілася паміж яго носам і вачыма, паміж носам і вуснамі, паміж вушамі; трупы, нібы мяхі, ускідалі на грузавік, і мяне забаўляла, калі бацька, стоячы калі вялікага плана горада, кпіў з бургамістра: маліваў свае чорныя знакі і казаў: "Усё да д'ябла прэч! Падарваць!"; я люблю яго, люблю яго не менш і цяпер, калі пра ўсё ведаю; ці Ёзэф пакінуў цыгарэты ў машыне? Я ж неяк бачыла чалавека, які аддаваў свой заручальны пярсцёнак за дзве цыгарэты... за колькі цыгарэт ён аддаў бы сваю дачку, за колькі — жонку? На яго твары быў цэннік: дзесяць, дваццаць цыгарэт... З ім можна было пра ўсё дамовіцца; з такімі людзьмі заўсёды можна дамовіцца; мне вельмі шкада, тата, але мёд і хлеб былі мне смачныя і пасля таго, як я даведалася, хто гэта зрабіў. Мы хочам і надалей гуляць у бацьку і дачушку — кожны наш крок вывераны, як пад час танцевальнага конкурсу. Пасля пачастунку ў кляштары варта было, па праўдзе кажучы, прайсціся, падняцца на пагорак Казакен; Ёзэф, Марыяна і я наперадзе, дзядуля — за намі — як штосуботы.

— Ці пасплюваеш за намі, дзядуля?

— Дзякую, неяк ужо дам сабе рады.

— Мы не занадта хутка ідзём?

— Не, нічога, дзеткі. Ці можна мне на хвілю прысесці; ці вам здаецца, што тут крыху макравата?

— Пясок зусім сухі, дзядуля, і яшчэ зусім цёплы; ты можаш спакойна сядзець; хадзем, дай мне сваю руку.

— Вядома, дзядуля, можаш запаліць сваю цыгару; мы будзем глядзець, каб нічога не здарылася.

На шчасце, Ёзэф пакінуў цыгарэты ў машыне, і запальнічка ў парадку; дзядуля падарыў мне гэткія прыгожыя сукенкі і швэдар — набагата прыгажэйшыя, чым дарыў бацька, у якога крыху старасвецкі густ; адразу відаць, што дзядуля разбіраецца ў маладых дзяўчатах і жанчынах; я не хачу зразумець бабулю, не хачу; яе вар'яцтва — гэта падман; яна не давала нам нічога есці, і я ўзрадавалася, калі яе ад нас забралі і ў нас паявілася што есці; мажліва, твая праўда, і яна была і ёсьць вялікім чалавекам, але нічога не хачу ведаць пра веліч; белы хлеб з пячоначным паштэтам і залёным сырэм ледзь не каштаваў мне жыцця; няхай яна вяртаецца дадому і сядзіць вечарамі з намі, але не давайце ёй, калі ласка, ключоў ад кухні — прашу, не давайце; мне давялося ўбачыць голад у вачах настаўніка, і я баўся гэтага; давай ім, Божа, заўсёды досьць яды, каб на іх тварах не паяўляўся той жахлівы выраз; гэты пан Крот зусім бяскрыўдны чалавек; штонядзелі ён сядзе ў сваю маленькую машыну, каб разам з сям'ёю падацца ў абацтва Святога Антонія на ўрачыстую імшу; "якая гэта сёння нядзеля па Сёмусе, па трох Царах, па Вялікадні? Мілы чалавек з мілай жонкай і мілымі дзвюма дзеткамі: "Паглядзі, Рут, ці не

праўда, наш Францхен падрос?" — "О, праўда, ваш Францхен вырас зусім вялікі"; і я ўжо не думаю пра тое, што маё жыццё некалі вісела на валаску; не, я таксама старанна напісала дзвесце разоў у сшытку: "Красці няможна"; і, вядома, не адмаўляся, калі Конрад Грэц запрашае мяне на вечарынкі ў свой дом; бо там падаюць файнія паштэты з гусінай пячонкай і белы хлеб з зялёным сырам, а калі там хто-небудзь наступае камусьці на нагу альбо хто-небудзь незнарок перакіне келіх з віном, у іх не кажуць: "Прабачце, калі ласка" альбо «Пардон»; там кажуць: «sorry».

Трава на ўзбочынах дарогі цёплая, Ёзэфава цыгарэта мае моцны адмысловы пах; а мне ўсё ж быў смачны хлеб з мёдам, калі я даведалася, што гэта бацька падарваў абацтва; Дэнклінген дужа прыгожы ў промнях позняга сонца; трэба спяшацца, бо, каб пераапрануцца, нам трэба самае меншае паўгадзіны.

11

— Падыдзіце сюды бліжэй, генерал. Вам няма чаго саромецца; усіх навічкоў найперш прадстаўляць мне, бо я дайжэй за ўсіх жыву ў гэтым прыгожым доме; навошта Вам дзяяўбі кіем нечапаную агародную глебу, пастаянна трэсці галавою перад кожным мурам, капліцай, парніком і мармытаць: "Сектар абстрэлу"? Зрэшты, "сектар абстрэлу" гучыць прыгожа, гэта значыць вольная прастора для ўсіх куляў і снарадаў; Ота... як далей? Кёстэрс? Не, фамільярнасцей не трэба, не трэба Вашага імя; апрач таго, імя Ота ўжо занятае; можна, я буду называць Вас "Сектар Абстрэлу"? Па Вас відно, чутно з Вашага голасу, можна ўнюхаць з Вашага дыхання, што Вы не проста прынялі бычынае прычасце, Вы з яго жылі, паслядоўна трymаліся гэтай дыеты. Ну, а цяпер паслухайце, навічок, і скажыце: Вы якой веры? Католік? Натуральна, у іншым выпадку я была б проста здзіўленая; і Вы ўмееце слугаваць пры імшы? Вядома ж, Вас выхоўвалі каталіцкія пастыры; прашу пррабачыць мне за мой смех; мы ўжо трох тыдні, як шукаем новага касцельнага служку; Балаша яны выпісалі, прызнаўшы здаровым; можа, у Вас з'явілася б ахвота крыху нам тут дапамагчы? Ты ж вар'ят ціхі, не небяспечна-шалёны; у цябе адзін-адзіны бзік — там, дзе трэба і дзе не трэба, паўтараць: "Сектар абстрэлу"; ты, напэўна, зможаш пераносіць малітоўнік з левага боку алтара на правы ды ўкленчваць перад дараносіцай, праўда? Ты ж здаровы, як мяdzведзь, гэта — прыкмета тваёй прафесіі, так што ў цябе атрымаецца біць сябе ў грудзі кулакамі, паўтараючи "mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa", ды вымаўляць "Kerie eleison"; [14 — "Госпадзе, памілуй" (грэч.).] вось бачыш, да чаго можа часам яшчэ прыдацца адукаваны, выхаваны каталіцкімі айцамі генерал; я падам капелану лякарні тваю кандыдатуру на новага касцельнага служку, ты ж згодзен, праўда?

Дзякую, адразу можна пазнаць сапраўднага рыцара; не, вось сюды, калі ласка, паўз цяпліцу; я хачу Вам паказаць сёе-тое, што належыць да Вашага рамяства, і, прашу Вас, не трэба заляцанняў, гэта лішняе; не варта выпрабоўваць тут сваіх комплексаў з танцавальных уроکаў, калі ласка; мне семдзесят, Вам семдзесят тро, не цалуйце мне ручку і не рабіце старэых залётаў; гэта ўсё абы-што, кіньце; паслухай мяне: бачыш, што там за ясна-зялёны шыбінай у цяпліцы? Ага, гэта зброя, гэта збраёўня нашага добрата садоўніка: з гэтага страляюць па зайцах і

курапатках, па варонах і казулях, бо наш садоўнік – заўзяты паляўнічы, а вось там, паміж стрэльбай, ляжыць такі ладны, зручны, чорны прадмет – пісталет; а зараз выкладвай тое, чаму цябе навучылі, калі ты быў фэнрыхам ці лейтэнантам; скажы: ці гэтая рэч сапраўды сур'ёзная зброя, ці з яе каго-небудзь можна застрэліць? Толькі не трэба палатнець, стары галаварэз; ты ж цэнтнерамі паглынаў бычынае прычасце, а цяпер во млееш, калі я табе задаю пару зусім простых пытанняў; не трэба так дрыжаць; я, хоць трохі й «таго», але не буду настаўляць пісталета да тваіх сямідзесяцірохгадовых грудзей і не дам дзяржаве магчымасці сэканоміць на тваёй пенсіі; у мяне няма такога намеру, каб даваць дзяржаве на нечым сэканоміць; дай мне на мае па-войсковому дакладныя пытанні таксама па-войсковому дакладны адказ: ці можна гэтай штукай каго-небудзь забіць? Можна? Добра. Якая адлегласць гарантую найбольшую трапнасць стрэлаў? Дзесяць, дванаццаць, самае большае дваццаць пяць метраў?

Божухна, не хвалуюцца так, прашу Вас! Як могуць гэтак баяцца стары генералы... што, Вы паведаміце пра гэта? Тут няма каму паведамляць; так Вам убілі ў галаву гэтыя паведамленні, даклады, што Вы не можаце без іх абыцца, праўда? Добра ўжо, пацалуйце мне ручку, але язык трymайце за зубамі; а заўтра ўранні Вы будзеце прыслугоўваць да імши, зрузумела? У нас тут яшчэ не было такога гожага, сіавалосага, высокага касцельнага служкі; ты што, жартай не разумееш? Зброя мяне цікавіць гэтаксама, як цябе – сектар абстрэлу; няўжо ты яшчэ не дапяў, што няпісаныя законы гэтага ўтульнага дома дазваляюць кожнаму мець свой які-небудзь бзік; у цябе вось бзік "сектара абстрэлу"; поўная сакрэтнасць, "сектар абстрэлу"; прыпомні сваё добрае выхаванне – "Наперад! Ура! Гіндэнбург...": во, бачыш, табе гэта даспадобы; трэба толькі выбраць адпаведныя слова... давай павернем цяпер і пройдзем каля капліцы; ці не хочаш зайсці і агледзець месца сваёй будучай дзейнасці? Спакойна, стары; але ж яшчэ памятаеш, што трэба зняць капялюш, абмачыць пальцы правай рукі ў свяночнай вадзе; цяпер перахрысціца; так, вельмі добра; а зараз укленчыць, паглядзець на вечную лампадку, прачытаць малітвы "Ave Maria" ды "Ойча наш" – зусім ціхутка; каталіцкае выхаванне – гэта тое, што трэба; цяпер падняцца, абмачыць пальцы ў свяночнай вадзе, перахрысціца, дасць дарогу пані, насынуць капялюш – цудоўна, і вось мы зноўку тут: летні адвячорак, гожыя дрэвы ў гожым парку, невялікая лаўка: "Наперад! Ура! Гандэнбург" табе падабаецца, праўда? Як табе падабаецца іншае: "мне патрэбны карабін, мне патрэбны карабін"; табе даспадобы, праўда? Жарты свае кінь: пасля Вердэна з гэткімі жартамі, уласна, было скончана; там паляглі апошнія мужчыны-рышары.. палегла зашмат рышараў, зашмат каханкаў – як на адзін раз, зашмат маладых і добра выхаваных людзей; ты не спрабаваў калі-небудзь падлічыць, колькі поту, пралітага педагогамі, за тыя паўтара месяца было зведзена на нішто? Дарэмна! Чаму вам ніколі не прыходзіла ў галаву, каб адразу пасля выпускных іспытаў на памочніка майстра ці памочніка гандляра проста ў калідоры рамеснай ці гандлёвой школы паставіць кулямёт і пастралаць усіх тых маладых хлапцоў, на радасных тварах якіх напісана: "здаў!"? Мяркуеш, што я перабольшваю? Ну, тады дазволь табе растлумачыць, што праўда – гэта найвязлікшае перабольшванне; я сама яшчэ таньчыла з выпускнікамі 1905, 1906 і 1907 гадоў і брала ўдзел у вечарынах разам з гэтымі аматарамі фуражак і піва.. але з тых трох выпускаў больш як палова палегла пад Вердэнам. Як ты думаеш, колькі засталося жывых з выпускаў 1935, 1936, 1937 гадоў, альбо 1941, ці 1942 – можаш узяць любы год, усё адно; і не пачынай зноў дрыжаць; я зусім не ведала, што стары генерал можа так баяцца; можаш узяцца за мае рукі; як мяне завуць? Запомні сабе: тут пра гэта не пытаюцца, тут ні ў кога няма візітовак, і на брудэршафт тут таксама не

п'юць; адно без дазволу кажуць адно аднаму «ты», ведаючы, што ўсе людзі браты, хай сабе і браты, якія варагуюць; адны частаваліся авечым прычасцем іх вельмі мала, стары, — а іншыя — прычасцем бычыным; а завуць мяне "Мне Патрэбны Карабін", а прозвішча маё "Наперад! Ура! І Гіндэнбург"; адкінь усе свае мяшчанскія прымхі і ўяўленні "як трэба жыць"; тут пануе бяскласавае грамадства, і не трэба скардзіцца мне з прычыны прайгранай вайны. Божа мой, вы іх і сапраўды прайгралі, дзве запар? Такому, як ты, я б зычыла прайграць сем войнаў! А зараз перастань ныць; я напляваць хацела на тое, колькі войнаў ты прайграў; страта дзяцей куды горшая за страту перамогі; тут, у Дэнклінгене, ты можаш прыслугоўваць да імшы, надзвычай пачэсны занятак, і не кажы мне нічога пра будучыню Нямеччыны; я чытала ў газете, што будучыня Нямеччыны дакладна забяспечана. Калі ўжо табе так трэба плакаць, дык не плач гэтак плаксіва; што, цябе пакрыўдзілі? Абрэзілі твой гонар? Якая карысць ад гонару, калі першы лепшы чужынец можа яго закрануць, ці не праўда? Але цяпер ты можаш радавацца: у гэтай установе ты маеш добрае сковішча; тут чуюць найменшы боль душы, тут паважаюць усялякія комплексы; усё залежыць толькі ад таго, колькі ў цябе грошай: калі ты бедны, цябе будуць лячыць кухталямі і халоднай як лёд вадою, але тут разумеюць кожную тваю слабасць: калі захочаш, можаш нават мець выхадныя і схадзіць у Дэнклінген на піва; табе трэба будзе толькі крычаць: "Сектар абстрэлу! Сектар абстрэлу для другой, сектар абстрэлу для трэцяй арміі!" — і хтосьці адкажа: "Слухаю, гэр генерал!"; час успрымаеца тут не як цэлае, а толькі як часткі; ён тут ніколі не зможа зрабіцца гісторыяй, разумееш? Я ахвотна табе паверу, што ты ўжо бачыў мае вочы ў кагосьці, хто меў шнар на пераносці; я табе паверу, але гэткія даныя і гэткія асацыяцыі тут забароненыя; тут заўсёды сёння, сёння бітва пад Вердэнам, сёння памёр Генрых, загінуў Ота; сёння 31 мая 1942 года; сёння Генрых шапнуў мне ў вуха: "Наперад! Ура! І Гіндэнбург"; ты ведаў яго, паціскаў яму руку ці, дакладней, ён табе паціскаў; добра, але давай крыху папрацуем; я яшчэ памятаю, якая малітва давалася касцельным служкам найцяжэй: я вучыла яе разам са сваім сынам Отам, слухала, як ён чытаў яе мне: "Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui", [15 - Няхай прыме Госпад ахвяру з рук тваіх дзеля хвалы і славы імя свайго... (лац.).] а цяпер самае цяжкае, стары, — "Ad utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae sua sanctae", [16 - ...а таксама дзеля карысці нашае і ўсёй святой Царквы сваёй (лац.).] — паўтарай за мною, стары; ды не, не «utilitatem», а "ad utilitatem", гэтую памылку робяць усе; калі хочаш, напішу табе тэкст на картачцы, альбо чытай яго са свайго малітоўніка... а цяпер adieu, [17 - Да пабачэння (франц.).] час ісці на вячэру. "Сектар абстрэлу"; смачна табе пад'есці..."

Па шырокіх чорных дарожках паўз капліцу, назад да парніка; толькі муры былі за сведкаў, як яна адчыніла ключом дзвёры, каля парожніх кветкавых гаршчэчкаў і градак, што пахлі гніллю, прайшла ў каморку садоўніка; зняўшы са стаяка пісталет, яна адчыніла чорную сумачку; мяккая скора праглынула пісталет, замочак лёгка зашчоўкнуўся; усміхаючыся, пагладжваючы пустыя кветкавыя гаршчэчкі, яна выйшла з цяпліцы, зачыніла за сабою дзвёры; толькі цёмныя муры былі за сведкаў, як яна выцягнула ключ з замка і па шырокіх чорных дарожках вярнулася ў дом.

Гупэрц паставіў ёй вячэру на стол у пакоі; гарбата, хлеб, масла, сыр і вяндліна; потым, падняўшы галаву, ён усміхнуўся:

— У Вас сёння проста цудоўны выгляд.

- Так, — сказала яна, паклала сумачку на камод, зняла капялюш са сваёй цёмнавалосай галавы і спыталася:
- Ці не мог бы садоўнік прынесці мне якіх дзве-тры кветкі?
- Яго няма, — адказаў Гупэрц. — У яго выхадны да заўтрашняга вечара.
- І што, больш нікому не дазваляеца заходзіць у цяпліцу?
- Не, шаноўная пані, у гэтым ён надзвычай суровы.
- Тады мне давядзеца чакаць да заўтрашняга вечара альбо купіць якія-небудзь кветкі ў Дэнклінгене ці ў Додрынгене.
- Вы хочаце выйсці на шпацыр, шаноўная пані?
- Магчыма, магчыма, выйду; такі пекны вечар; мне ж гэта дазволена, праўда?
- Вядома ж, вядома ж, дазволена... А можа, усё ж затэлефанаваць пану радцы ці пану доктару?
- Я гэта зраблю сама, Гупэрц; прашу толькі злучыць мяне з горадам, але надоўга, добра?
- Слухаю, шаноўная пані.

Калі Гупэрц пайшоў, яна адчыніла акно і кінула ключ ад садоўнікавай каморкі ў яму з кампостам, потым зачыніла акно, наліла сабе ў кубак гарбаты з малаком, села, прысунуўшы бліжэй да сябе тэлефон; "Хадзем, хадзем", сказала яна ціха і паспрабавала левай рукою суняць дръжанне правай, у якой яна трymала слухаўку. "Хадзем, хадзем, — сказала яна, — я гатова са смерцю ў сумачцы вярнуцца да жыцця; ніхто не ведаў, што будзе досьць гэтага дотыку халаднаватага металу, яны занадта літаральна зразумелі слова «карабін»; мне не трэба карабіна, пісталет таксама добра... хадзем, хадзем; скажы мне, колькі часу; хадзем... скажы мне гэта, лагодны голас, ты ўсё яшчэ той самы і пад тым самым тэлефонным нумарам?" Яна ўзяла трубку ў левую руку, пачула доўгі сігнал станцыі. "Варта Гупэрцу толькі націснуць на гузік — і ўсё вернеца: час, сусвет, сучаснасць, нямецкая будучыня; мне вельмі цікава, як яна будзе выглядаць, калі я выйду з гэтага заклятага замка". Правай рукой яна накруціла нумар: адзін-адзін-адзін і пачула лагодны голас:

— У момант гучання сігналу часу праміне семнаццатая гадзіна пяцьдзесят восем хвілін, трывалаць секунд.

Прыгнечаная цішыня, востры гук гонга, зноў лагодны голас:

— У момант гучання сігналу часу праміне семнаццатая гадзіна пяцьдзесяят восем хвілін, сорак секунд.

Час наплываў на яе твар, робячы яго смяротна-бліяктым, а голас тым часам гаварыў:

— ...Семнаццатая гадзіна пяцьдзесяят дзесяць хвілін... дзесяць... дваццаць... трывалаць... сорак... пяцьдзесяят секунд...

Рэзкі ўдар гонга:

— ...Васемнаццатая гадзіна, шостага верасня тысяча дзеяцьсот пяцьдзесят восьмага года, — сказаў лагодны голас.

...Генрыху споўнілася б сорак восем, Ёганне — сорак дзеяць, а Оце сорак адзін; Ёзэфу цяпер дваццаць два гады, Рут — дзеяцьнаццаць...

Голас у трубцы сказаў:

— У момант гучання сігналу часу праміне васемнаццатая гадзіна і адна хвіліна.

...Памалу, іначай я і сапраўды звар'яцею; гульня робіцца зусім сур'ёзнаю, і я канчаткова вярнуся ў вечнае сёння; парога ўжо не знайду, буду бегаць вакол высокіх муроў, што пазарасталі з усіх бакоў, буду бегаць, не знаходзячы ўвахода; візітная картка часу — нібы выклік на дуэль, але яго немагчыма прыняць: цяпер шостае верасня тысяча дзеяцьсот пяцьдзесят восьмага года, васемнаццатая гадзіна, адна хвіліна і сорак секунд; помслівы кулак раструшчыў маё кішэннае люстэрка, засталіся толькі два кавалачкі, у якіх адбіваецца смяротная блакласць майго твару; я ж чула, як некалькі гадзін запар грымелі выбухі, чула абураны людскі шэпт: "Яны ўзарвалі нашае абацтва" — вартайнікі і прыдзвернікі, садоўнікі і вучні пекара перадавалі адзін аднаму гэтую жахлівую навіну, якую я не лічу гэткай жахлівай; сектар абстрэлу, чырвоны шнар над пераносsem, цёмна-сіняя вочы... Хто гэта мог быць? Ці ён? Хто? Я ўзарвала б усе на свеце абацтвы, каб можна было вярнуць Генрыху, уваскрасіць Ёганну, Фэрдзі, кельнера, прозвішча якога было Гроль, і Эдыт — і каб я магла зразумець, кім быў Ота; ён загінуў пад Кіевам, гэта гучыць так недарэчна і пахне гісторыяй; хадзем, стары, не будзем больш гуляць у хованкі: сёння табе спаўняеца восемдзесят, а мне ўжо семдзесят адзін; і з дзесяці — дванаццаці метраў можна стрэліць трапна; хадзем да мяне — вы, гады, тыдні і дні, гадзіны і хвіліны; колькі ж там секундаў?"...Васемнаццатая гадзіна, дзве хвіліны і дваццаць секунд..." Я пакідаю сваю папяровую лодачку і кідаюся ў акіян; смяротная блакласць; мажліва, я вытрываю гэта."...Васемнаццатая гадзіна, дзве хвіліны і трыццаць секунд" гучанне гэтых слоў прыспешвае мяне: хадзем, мне нельга марнаваць часу, губляць хоць адну лішнюю секунду, хутчэй; фройляйн, фройляйн — чаму Вы не адказваеце? Фройляйн, фройляйн, мне трэба таксі; хутка, вельмі тэрмінова, прашу Вас, памажыце мне; пласцінкі адказу не даюць, гэта я павінна была памятаць; трэба пакласці слухаўку, падняць слухаўку, накруціць нумар: адзін-адзін-два... Ці замаўляюць таксі ўсё яшчэ па тым самым нумарам, што і раней?

— ...Вы зможаце паглядзеце у Дэнклінгене, — сказаў лагодны голас, айчынны фільм "Моргаскія браты"; пачатак сеансаў а васемнаццатай гадзіне і а дваццацай гадзіне пяцьдзесят хвілін... У додрынгенаўскім кінатэатры ідзе знакаміты фільм "Што можа каханне?"...

...Ціха, ціха, мая лодачка знішчана, але хіба я не навучылася плаваць у Блюхербадзе ў 1905 годзе? Тады ў мяне быў чорны купальнік з фальбонкамі і хвартушком; я скакала ў ваду, галавою ўніз, з вышыні аднаго метра;...узяць сябе ў рукі, набраць паветра; ты навучылася плаваць — а што там прапануе лагодны голас пад нумарам адзін-адзін-тры?

— ...Калі ўвечары да Вас завітаюць госці, мы можам парайць вам смачнае і адначасна таннае меню: на першое грэнкі, запечаныя з сырам і вяндлінай,

потым зялёны гарошак са смятанаю і да яго лёгкі бульбяны пудынг, а таксама шніцэль проста з рушту...

— Фройляйн, фройляйн!.. — Я ведаю, што грамафонныя кружэлкі адказаць не могуць.

— ...Госці ацэняць знакамітыя здольнасці гаспадыні...

...Націснуць на рычагі і зноў накруціць — адзін-адзін-чатыры. Лагодны голас:

— ...значыць, вы паўкладалі ўвесь неабходны для кемпінга рыштунак, падрыхтавалі гатовыя запасы, і прашу не забываць: калі Вы паставіце машину на стромкім схіле, трэба націснуць на ручны гамулец; а цяпер зычым Вам добраға нядзельнага адпачынку ў коле сям'і...

...Не дам сабе рады; занадта многа часу трэба надрабляць; усё больш палатнее мой твар, не паяўляюцца слёзы на майм закамянелым твары, адмоўлены, дарма патрачаны час, нібы цвёрды камяк хлусні, засеў ува мне; люстэрка, кавалачкі пабітага люстэрка; скажыце мне, ці мае валасы сапраўды пасівелі ў катоўнях гэтых лагодных галасоў? Адзін-адзін-пяць — заспаны голас:

— Слушаю. Тэлефонная станцыя Дэнклінген.

— Ці чуецце Вы мяне, фройляйн? Ці чуецце?

— Чую Вас.

Смех.

— Мне трэба тэрміновае злучэнне з канторай архітэктара Фэмеля. Модэстгасэ, дом сем альбо восем; абодва адресы Вы знайдзеце з прозвішчам Фамель, дзетка. Вы не будзеце злаваць на мяне, калі я буду называць вас дзеткаю?

— Да не, што Вы, шаноўная пані...

— Гэта вельмі тэрмінова.

Пачулася шалясценне паперы.

— У мяне тут у спісе пан Генрых Фэмель і пан доктар Роберт Фэмель. Вам сувязь з кім?

— З Генрыхам Фэмелем.

— Прашу не класці трубку.

Ці тэлефонны апарат, як і даўней, стаіць на падаконні — гэтак, што, тэлефануючы, ён можа глядзець на вуліцу і на дом на Модэстгасэ, восем, дзе яго дзеці гулялі на тэрасе, а таксама — уніз, на Грэцаву краму, перад дзвярыма якой вісеў дзік; ці там напраўду ў гэтай хвілі звоніць тэлефон? Яна чула сігналы выкліку, а прамежкі маўчання паміж імі здаваліся ёй бысконца доўгімі.

— Вельмі шкада, шаноўная пані: там ніхто не адказвае.

- Калі ласка, паспрабуйце набраць другі нумар.
- Набіраю... Няма, няма адказу.
- У такім разе, дзетка, замоўце мне таксі.
- З ахвотаю. Куды?
- Да дэнклінгенаўскай лякарні.
- Зараз зраблю, шаноўная пані.
- Вось, Гупэрц, можаце забраць гарбату, хлеб і закуску. І, калі ласка, я б хацела застасца адна; калі таксі заедзе ў алею, я яго ўжо неяк убачу; не, дзякую, болей нічога не трэба; Вы і праўда не грамафонная кружэлка? Ах, прабачце, я зусім не хацела Вас пакрыўдзіць... гэта быў толькі жарт; дзякую Вам.

Ёй было холадна; яна адчувала, як твар нібы збіраецца ў зморшчыны твар бабулі, памяты, стомлены; ён адбіваўся ў шыбіне; слёз няма; ці сапраўды ён, гэты час, срэбрам прабраўся ў яе чорныя валасы! Я навучылася плаваць, але не ведала, што вада бывае такая халодная; лагодныя галасы мучылі мяне, заганялі ў мяне сучаснасць; бабуля з серабрыстымі валасамі, гнеў, ператвораны ў мудрасць, думкі пра помсту — прага атрымаць дараванне; нянявісць пад цукровымі глазурамі мудрасці; старэчыя пальцы ўцяліся ў скураную сумачку; золата, якое выносіцца з заклятага замку; выкуп за мяне.

Забяры мяне адсюль, мой наймілейшы, я вяртаюся да цябе. Я буду тваёй сіавалосай, старой каханай жонкай, добрай маткаю і ласкавай бабуляю, якую можна хваліць перад усімі сябрамі; "наша бабуля шмат гадоў была хворая, але вось паправілася і прынесла з сабой сумачку, поўную золата".

Што мы будзем сёння есці ў Кронэравай кавярні? Грэнкі, запечаныя з сырам і вяндлінай, зялёны гарошак са смятанай ды шніцэль; і ці будзем мы крычаць: "Асанна Давідавай нявесце, якая вярнулася з заклятага замка"? Свае віншаванні нам выкажа Грэц, забойца сваёй маці; голас крыві ў ім не загаварыў, і ў Оты ён не загаварыў таксама; калі настаўнік гімнастыкі будзе праязджаць калі дома на сваёй сівой клячы, я стрэлю па ім. Ад альтанкі да вуліцы не больш як дзесяць метраў — дыяганальная лінія не будзе даўжэйшая за трынаццаць; я папрашу Роберта дакладна ўсё вылічыць; ва ўсякім разе гэта месціца ў межах найбольшай трапнасці стрэлу; генерал "Сектар Абстрэлу" мне гэта растлумачыў; ён павінен ведаць такое, наш сіаваловы касцельны служжка; зайдзіць ад раніцы ён заступіць на службу; ці ён да тae пары вывучыць, што трэба казаць не «utilatem», а "ad utilitatem"? Чырвоны шнап над пераносsem... і ўсё ж даслужыўся да гаўптмана; так доўга цягнулася гэтая вайна; шыбы ў вокнах звінелі пры кожным новым выбуху, і пыл пакрываў падаконні; я напісала пальцам на ім: "Эдyt, Эдyt...", я любіла цябе больш, чым мне мог падказаць голас крыві; адкуль ты паявілася ў нас, Эдyt, скажы, адкуль?

Я зморшчуваюся ўсё больш і больш; ён панясе мяне на руках з таксі ў Кронэраву кавярню; прыеду якраз без спазнення; цяпер самае позняе шостая гадзіна шэсць хвілін і трынццаць секундаў; чорны кулак, поўны помсты, расціснуў маю памаду; і мае спаражнелыя косці дрыжаць; баюся, як яны будуць выглядаць, мае сучаснікі; ці будуць яны тыя самыя людзі,

што былі даўней, альбо толькі падобныя да іх? А што з нашым залатым вяселлем, стары; у верасні 1908 года — ты забыўся? — трывнаццата гадзіня 1908 года; як ты мяркуеш спраўляць залатое вяселле? Жонка-юбіляр з серабрыстымі валасамі, муж-юбіляр з серабрыстымі валасамі, а наўкола незлічоная грамада ўнукай; прабач мне за мой смех, Давід... ты не быў Аўрамам, але я адчуваю ў сабе крышачку ад смеху Сары, толькі зусім крышачку: шмат яго ўва мне змяшчаецца; я нясу з сабою толькі арэхавую шкарлупіну смеху ды яшчэ сумачку, поўную золата; але хоць і слабы мой смех, ён хавае ў сабе агромністую энергію, большую за Робертаў дынаміт...

Урачыста, вельмі ўрачыста, але занадта марудна вы ідзяце праз алею; наперадзе сын Эдыт, але побач з ёй не Рут; ёй было трох гадзін, калі мяне забралі ад іх, ды я б усё адно пазнала яе, нават калі б убачыла яе восьмідзесяцігадовую; гэта не Рут; жэсты рук не забываюцца; у арэхавай шкарлупіне жыве ўжо будуче дрэва; як часта мне даводзілася бачыць гэткі, як у Рут, жэст — у маёй мачі, калі яна адкідвалася сабе з ілба валасы; дзе ж Рут? Няхай яна мне выбачае... гэта чужая, прыгожая дзяўчына; ах, вось чэрвала, якое народзіць тваіх праўнукай, стары; ці будзе іх сямёра, сем разоў па сямёра? Прабач, што я смяюся: вы паяўляецеся, нібы герольды, павольна і занадта ўжо ўрачыста; вы хочаце забраць юбіляра-нівесту? Вось я тут, гатовая, зморшчаная, нібы стары-стары яблык; ты можаш занесці мяне ў таксі на руках, стары; але хуценька: я не могу цяпер змарнаваць ні секунды; ага, таксі прыехало ўжо: бачыце, як я добра ўмее ўсё арганізаваць; ва ўсякім разе як жонка архітэктара навучылася гэтаму... дайце праехаць таксі, а самі станьце паабапал алеі: справа — Роберт і незнамая прыгажуня, злева — стары са сваім унукам; Роберт, Роберт, хіба гэта тое месца, дзе ты павінен пакласці руку каму-небудзь на плячо? Табе трэба дапамагчы, падтримаць? Хадзі сюды, стары; заходзь, прынясі сюды щасце... святкуйма і радуймася! Прыйшла нашая часіна!

12

Парцье ўстрывожана паглядаў на гадзіннік: прамінула ўжо шостая гадзіна, а Ёхэн усё яшчэ не паявіўся, каб замяніць яго; госць з нумара 11 спаў ужо дваццаць адну гадзіну, павесіўшы на клямку шыльдачку з надпісам "Прашу не турбаваць"; і ўсё-ткі дагэтуль яшчэ ніхто не адчуў цішыні смерці за зачыненымі дзвярыма; не чуваць шэптаў, ляманту пакаёвак; час вячэры: цёмныя гарнітуры, светлыя сукенкі, шмат срэбра, агенчыкі свечак, музыка; да амара пад маянэзам — Моцарт, да мясных страў — Вагнер, пад дэсерт — джаз.

У паветры адчувалася бяды; парцье спалохана паглядаў на гадзіннік: стрэлкі занадта павольна набліжаліся да пункта, у якім бяды павінна зрабіцца відавочнай; тэлефонныя званкі адзін за адным: першае меню ў нумар дванаццаць, трэцяе меню ў дзвесце васемнаццаты нумар, шампанскэе — у чатырнаццаты; суботне-нядзельным парушальнікам шлюбнай вернасці патрабаваліся стымулітары; пяцёра багатых валашугаў сядзелі ў вестыбулю, чакаючы аўтобуса, які меў завезці іх да начнога самалёта: "...Менавіта так, шаноўная фраў, першая вуліца налева, другая — направа, трэцяя — налева; рымскія дзіцячыя магілкі маюць вячэрнє асвяленне; фатаграфаваць дазволена". Бабуля Блейзік у аддаленым куце піла свой партвейн і нарэшце перахапіла Гугу, які чытаў ёй навіны з мясцовай

газеты: "Няўдача злодзея-кішэнніка. Учора ў Эрэнфельдгюртэлі малады чалавек зрабіў спробу выхапіць сумачку з рук у пажылой жанчыны, але адважная бабулька здолела... Дзяржаўны сакратар Далес..."

— Лухта, лухта, — перапыніла яго бабуля Блейзік, — не хачу слухаць нічога пра палітыку ці пра міжнародныя справы; мяне цікавяць толькі мясцовыя навіны.

І Гуга чытаў далей:

— Бургамістр горада ўшанаваў слыннага баксёра...

Час здзекліва адцягваў выбух бяды; тым часам у рэстаране ціха звінелі келіхі; на сталы ставіліся срэбныя талеркі, пад узнёслую музыку пазвоńвалі фарфоравыя талеркі; у дзвярах, што мякка вярнуліся ў абабітых лямцам пазы, стаяў шафёр аўтобуса авіякампаніі і жэстамі заклікаў тых, хто ад'язджае, збіраца хутчэй; парцье нервова зазіраў у свой нататнік: "ад 18.30 зарэзерваваць нумар з боку вуліцы для пана М.; з 18.30 — двухмесны нумар для пана радцы Фэмеля з жонкаю, абавязкова з боку вуліцы; а дзевятнаццатай забраць на прагулку сабаку Кэсі з нумара 114"; толькі што якраз гэтай псыне панеслі яечню, згатаўваную паводле спецыяльнага рэцэпта: цвёрды жаўток і мяккі бялок, а да яек — моцна засмажаныя кавалачкі каўбасы, і, як заўсёды, гэтая паскудная жывёліна пачне грэбліва адварочвацца ад яды; госьць у адзінаццатым нумары спіць ужо дваццаць адну гадзіну і васемнаццаць хвілін...

— Менавіта так, шаноўная фраў, феерверк пачненца праз паўгадзіны пасля заходу сонца; гэта значыць, недзе а палове восьмай; парад прыхільнікаў "Саюза змагароў" павінен пачацца а дзевятнаццатай пятнаццаць; мне вельмі шкада, але я не могу сказаць Вам, ці пан міністр будзе там.

Гуга чытаў голасам хлопчыка, толькі што адпушчанага са школы: "...Айцы горада ўручылі заслужанаму баксёру не толькі пасведчанне ганаровага грамадзяніна, але і залаты жeton Марсілія, які даецца толькі за самыя вялікія заслугі ў галіне культуры. Урачысты вечар скончыўся святочнай бяседай". Багатыя валашугі нарэшце пакінулі вестыбюль; "калі ласка, панове, урачыстая вячэра левай апазіцыі адбудзеца ў блакітнай зале... Не, урачыстая вячэра правай апазіцыі — у жоўтай зале; дарогу паказваюць шыльды з надпісамі, шаноўны пане; хто там левы, хто правы — па іх не відаць; у такіх рэчах найлепей цыміць Ёхэн: у яго беспамылкове чуццё, калі трэба вызначыць прыналежнасць да грамадскіх групаў; ён пазнае сапраўднага пана ў рыzmanах і пралетары ў самым шыкоўным гарнітуры; ён бы адрозніў левую апазіцыю ад правай; у іх нават заказы меню не розніліся паміж сабой... ах, будзе яшчэ нейкая урачыстая вячэра — рады па нагляду за дзейнасцю Таварыства "Сас'етас"; у чырвонай зале, шаноўны, пане; ва ўсіх аднолькавыя твары, і ўсе будуць есці на закуску амары пад маянэзам — і левыя, і правыя, і рада па нагляду; Моцарт — да закускі, Вагнер — да галоўных страў з густой падлівай, джаз — да дэсерту; але, у чырвонай зале, шаноўны пане; чуццё Ёхэна не падманвае што да грамадской прыналежнасці, але ў іншых выпадках яно яму здраджвае. Калі ў гатэль першы раз прыйшла авечая капяланка, ён шапнуў: "Увага, гэта найвышэйшы клас", а калі потым прыйшла тая маленькая бледная дзяўчына з ускудлачанымі валасамі і толькі з сумачкай у руцэ і кніжкай кішэннага фармату пад пахай, Ёхэн сказаў: "Звычайная шлюндра": на што я адказаў: "Яна і праўда робіць гэта з кожным, але нічога за гэта не бярэ значыць, яна не шлюндра"; Ёхэн запярэчыў: "Яна робіць гэта з кожным і бярэ за ўсё гроши" — і тут была яго праўда. Затое ў Ёхэна няма чуцця на бяду:

калі потым аднаго разу да нас прыехала зіхатліва-вясёлая бландзінка з трынаццацю валізамі, я сказаў яму, калі яна заходзіла ў ліфт: "Паспрачаемся, што жывую мы яе ўжо не ўбачым", а Ёхэн не згадзіўся: "Ды ну, лухта, праста яна на некалькі дзён уцякла ад мужа", і хто, думаецце, меў рацю? Я! Пігулкі для сну і шыльдачка "Прашу не турбаваць" на дзвярах; яна спала дваццаць чатыры гадзіны, а потым у гатэлі пачалі шаптанацца: "Нехта памёр... памёр у сто васемнаццатым нумары"; нішто сабе гісторыя, калі прыкладна а трэцяй дня тут паяўляецца крымінальная паліцыя, а праз дзве гадзіны адсюль выносяць труп; нішто сабе гісторыя!

Фу, а гэта чыя такая пыса?! Шафа з абліччам дыпламата, сто кіло жывой вагі, хада, нібы ў ямніка, і гарнітур! Папахвае важнай асобай; ён трymаецца крыху ззаду, а дзве менш важныя асобы падыходзяць да прылаўка:

— Нумар, зарэзерваваны для пана М., калі ласка.

— Ах, зразумела: нумар дзвесце адзінаццаць. Гуга, хадзем, завядзеш шаноўных паноў наверх.

І ўсе трое, тры цэнтнеры жывой вагі, спавітвыя ў ангельскае сукно, бясшумна падняліся ў ліфце наверх.

— Ёхэн, Ёхэн, напрамілы Бог, дзе ты быў аж да гэтай пары?

— Прабач, — адказаў Ёхэн, — ты ж ведаеш, што я амаль нікуды і ніколі не пазнююся; асабліва калі ведаю, што цябе чакаюць жонка і дзеци; але бачыш, калі справа датычыць галубоў, маё сэрца рвецца паміж абавязкамі сябра і абавязкамі заўзятага аматара галубоў; калі ўжо я выпусціў у дарогу шэсць птушак, дык, натуральна, хачу, каб усе шэсць да мяне вярнуліся; але толькі пяць прыляцелі ў вызначаны час, а шосты вярнуўся толькі праз дзесяць хвілін, зусім зняможаны; бедная істота; ну, ідзі ўжо, калі хочаш яшчэ захапіць добрыя месцы глядзець феерверк, самая пара; ага, ужо бачу: левая апазіцыя ў блакітным пакоі, правая апазіцыя ў жоўтым пакоі, рада нагляду за дзейнасцю Таварыства "Сас'етас" у чырвоным пакоі; яно ж вядома, канец тыхдня; гэта куды менш цікава, чым калі збіраюцца філатэлісты альбо піўныя магнаты; не бойся, з імі ўжо неяк разбяруся, не буду занадта даваць волі сваім пачуццям, хоць левай апазіцыі я з ахвотаю надаваў бы кухталёў, а правай апазіцыі і сябрам рады нагляду панапляваў бы ў закуску; ну, ты ж не хвалюйся: тримаць штандар фірмы я буду высока; і тваімі кандыдатамі ў самазабойцы таксама займуся; слухаю, шаноўная фраў, прыслать Гугу а дзевятай гуляць у карты? Вядома ж, ён прыйдзе; ага, пан М. ужо тут? Гэты пан М. мне не падабаецца, хоць я яго яшчэ не бачыў; слухаю, шаноўны пане, шампанскае ў дзвесце адзінаццаты і тры цыгары "Партагас Эмінэнтэс"; пах цыгар дасць Вам магчымасць пазнаць іх! Божухна, а вунь ідзе ўвесь род Фэмеляў!

Дзяўчына, дзяўчына, што з табой зрабілася! Калі я ўбачыў цябе першы раз пад час парада з нагоды кайзера візіту, маё сэрца забілася імклівей, хоць я і ведаў, што гэткія кветачкі не растуць дзеля такіх, як я; я прынёс чырвонае віно ў нумар, дзе ты сядзела разам з татусем і мамуляю; дзетка, дзетка, хто б тады падумай, што калі-небудзь ты зробішся самай сапраўднай бабуляю з серабрыстымі валасамі, зусім зморшчанай? Я б мог цябе адной рукою занесці ў пакой і, далібог, зрабіў бы гэта, калі б мне далі дазвол, але дазволу ў мяне няма, даражэнская старая дзяўчына, а шкада, ты і сёння яшчэ прыгожая.

— Пане тайны радца, мы зарэзервавалі нумар 212 для Вас і Вашай шаноўнай жонкі... пардон, для Вашай шаноўнай жонкі і для Вас; багаж на вакзале? Не? Што-небудзь прывезці з Вашае кватэры? Таксама не трэба? Ах, толькі на дзве гадзіны, пакуль доўжыцца феерверк і парад "Саюза змагароў"? Вядома ж, у нумары будзе досьць месца шасці асобам, вялікі балкон, і, калі жадаецце, мы можам пасастаўляць разам ложкі. Не трэба? Гуга, Гуга, завядзі шаноўных спадароў у нумар 212 і вазьмі з сабою картку він; маладых пана і паненак я правяду ў Ваш нумар сам; само сабою, пан доктар, більярдавы пакой зарэзерваваны для Вас і для пана Шрэлса; на гэты час я пашлю да Вас Гугу; напраўду, ён добры хлопец: палову дня вісеў во на тэлефоне, накручваў ды накручваў Ваш нумар; мяркую, што ён ужо ніколі не забудзе ані Вашага нумара, ані нумара пансіяната «Мадэрн»; а чаму сёння ў "Саюза змагароў" парад? Дзень нараджэння якога-небудзь маршала — здаецца, героя Гузенвальда; мы зноў пачуем цудоўную песню: "Айчына, хістаюцца ўсе твае апоры..."; ну, няхай сабе хістаюцца, пан доктар. Што? Заўсёды хісталіся? Калі б Вы мне дазволілі выказаць мой асабісты палітычны погляд, я б сказаў: увага, калі апоры зноў пачнуць хістацца; увага!

— Я ўжо калісьці тут стаяла, — прамовіла яна ледзь чутна, — і глядзела, як ты маршыруеш там, унізе; то быў парад з нагоды прыезду кайзера ў студзені 1908 года; надвор'е было як замоўленое кайзерам, даражэнкі: траскучы мароз — гэтак, здаецца, пішуць у вершах; я дрыжалася, хвалюючыся, ці вытрымаеш ты апошніе і самае цяжкае выпрабаванне — выпрабаванне вайсковой формай; на суседнім балконе стаяў генерал і разам з бацькам, маці і мною падымаў свой келіх; тады ты вытрымаў выпрабаванне, стары; не глядзі на мяне так пільна... менавіта пільна; ты гэтак ніколі яшчэ на мяне не глядзеў; пакладзі галаву мне на калені, запалі цыгару і прабач мne, што я вось дрыжу: мне боязна... ці бачыў ты твар таго хлопца? Хіба ён не мог быць братам Эдыта? Мне боязна, і ты павінен зразумець, што я яшчэ не могу вярнуцца ў нашу кватэру, магчыма, ніколі ўжо ў яе не вярнуся; не могу зноў увайсці ў гэтае кола... мне боязна, куды больш, як даўней; вы, відавочна, папрывыкалі ўжо да гэтих твараў, а я пачынаю сумаваць па маіх ціхіх вар'ятах; хіба вы сляпяя? Хіба вас так лёгка можна падмануць? Яны заб'юць вас нават не за нейкі жэст рукі, не за кавалак хлеба з маслам — проста так! Не трэба нават быць цёмнавалосым ці бляявым, не трэба нават пакашваць метрыкі хрэсьбінаў тваёй прабабкі... яны вас заб'юць, бо ім не спадабаюцца вашыя твары; хіба ты не бачыў плакатаў, якімі залеплены сцэны? Хіба вы паслеплі? Кажу табе, мой даражэнкі, яны ўсе пакаштавалі бычынага прычасця; дурныя як бот, глухія як пень і страшэнна нявишныя, як апошніе ўцелясненне быка; прыстойныя, прыстойныя... мне боязна, стары: нават у трышаць пятым ці ў сорак другім годзе я не пачувала сябе такою чужою сярод людзей; мажліва, мне патрабуеца час, але ж не хопіць і стагоддзяў, каб прызвычаіцца да гэтих твараў; прыстойныя, прыстойныя — і нізвання смутку на твары; што гэта за людзі, зусім без смутку? Дай мне яшчэ кілішак віна і не глядзі падазронна на маю сумачку: вы ведалі лекі, але ўжышь іх мушу я сама; у цябе чыстае сэрца, і ты не можаш сабе ўяўіць, колькі ліха ёсць на гэтым свеце; а я патрабую сёння ад цябе яшчэ адну вялікую ахвяру: не праводзь сёння ўрачыстае вячэры ў Кронэравай кавярні, разбуры гэту легенду, не заклікай сваіх унукаў апляваць твой помнік, а зрабі так, каб помніка не было; сыр з папрыкай табе ж ніколі не быў смачны... няхай кельнеры і пасудамайкі сядуць за святочны стол і зжаруць тваю святочную вячэру; мы застанемся тут на балконе, атрымаем асалоду ад летняга вечара ў сямейным коле, вып'ем віна, паглядзім феерверк і парад "змагароў"; супраць чаго яны змагаюцца? Ці могу я патэлефанаваць у Кронэраву кавярню і адмовіцца ад святочнай вячэры?

Перад парталам сабора Святога Севярына збіраліся людзі ў блакітнай форме; яны стаялі групамі, курылі цыгарэты; у іхніх руках былі блакітна-чырвоныя харугвы з вялікай чорнай літарай «К»; духавы аркестр ужо рабіў рэпетышю песні "Айчына, хістаюца ўсе твае апоры"; кілішкі для віна ціха звінелі на балконах, вядзёрыцы з шампанскім пазвоноўвалі металам, коркі стралялі ў вячэрняе блакітнае неба, званы Святого Севярына абвясцілі без пятнаццаці сёму; троє паноў у цёмных гарнітурах выйшлі на балкон дзвесце дванаццатага нумара.

- Вы сапраўды думаецце, што яны могуць нам прыдацца? — спытаў М..
 - Я ўпэўнены, — адказаў другі.
 - Няма ніякіх сумненняў, — дадаў трэці.
 - Але ці не адпaloхаем мы больш выбаршчыкаў, чым іх здабудзем, дэманструючы гэтym свае сімпаты?
 - "Саюз змагароў" не лічыцца гэткім ужо радыкальным, — сказаў другі мужчына..
 - Прайграць Вы нічога не прайграеце, — сказаў трэці, — а выйграць можаце.
 - Колькі гэта будзе галасоў у найлепшым і ў найгоршым выпадку?
 - У найлепшым — каля восьмідзесяці тысяч, а ў найгоршым — недзе пяцьдзесят тысяч. Давайце вырашайце.
 - Канчаткова я яшчэ не вырашыў, — адказаў М., — чакаю ўказанняў ад пана К. Як, на Вашу думку, ці ўдалося нам пакуль што пазбегнуць увагі газетчыкаў?
 - Удалося, пане М., — адказаў другі.
 - А персанал гатэля?
 - Тут будзе ўсё абсолютна сакрэтна, пане М., — адказаў трэці. Указанні ад пана К. павінны надысці неўзабаве.
 - Не люблю гэтых хлопцаў, — сказаў пан М. — Яны яшчэ ў нешта вераць.
 - Восемдзесят тысяч галасоў могуць сабе спакойна ў нешта верыць, пане М., — адказаў другі.
- Смех. Пазвоноўванне кілішкай. Тэлефонны званок.
- Ага. М. каля тэлефона. Ці так я зразумеў? Выказаць сваю сімпатыю? Добра.
 - Пан К. прыняў станоўчае рашэнне, панове, давайце паставім стол і крэслы на балкон.
 - А што падумаюць за мяжой?
 - Няхай сабе думаюць. Усё адно яны думаюць не тое, што трэба.

Смех. Пазвоњванне кілішкай.

— Я сыду на вуліцу і скажу кіраўніку парада, каб яны звярнулі ўвагу на Ваш балкон, — сказаў другі пан.

— Не, не, — сказаў стары, — я не хачу класці галаву табе на калені, не хачу глядзець на блакітнае неба; ці сказала ты ў Кронэрэвай кавярні, каб яны прыслалі Леанору сюды? Яна будзе зусмучоная; ты ж яе не ведаеш, гэта Робертава сакратарка; мілае дзіця, і я не хацеў бы, каб гэтая ўрачыстасць з яе ўдзелам не адбылася; не, ува мне няма чыстага сэрца, і я добра ведаю, колькі ліха ёсць на гэтым свеце; я адчуваю сябе чужанікам, яшчэ большым чужанікам, чымся тады, калі мы хадзілі ў «Якар», што ў Верхнім Порце, і насілі гроши кельнеру, прозвішча якога было Гроль; там, унізе, яны становяцца ў шыхты для парада — цёплы летні вечар, сутонее; аж сюды далятае смех — табе дапамагчы, мая дарагая? Ты, відаць, забылася, што ў машыне паклала сваю сумачку мне на калені; яна цяжкая, але не досыць цяжкая — што ты, уласна, хочаш з гэтым зрабіць?

— Хачу застрэліць таго тоўстага на сівой клячы. Бачыш яго, пазнаеш?

— Думаеш, я магу яго забыць? Гэта ён забіў ува мне смех, паламаў схаваную спружыну ў схаваным гадзіннікам механізме; ён загадаў знішчыць бялявага анёлка, забраца бацьку Эдыта, Гроля і хлопчыка, чыйго імя мы так і не ведаєм; ён навучыў мяне, што адзін жэст рукі можа каштаваць жыцця; ён зрабіў з Отам тую яго абалонку — і ўсё ж... я не стаў бы забіваць яго. Я часта пытаўся ў сябе самога: дзеля чаго я прыехаў жыць у гэты горад — можа, каб разбагацець? Не — і ты ведаеш гэта? Дзеля таго, што я цябে кахаў? Не, тады я цябে яшчэ не ведаў і не мог кахаць. Можа, у мяне былі амбіцыі? Не. Мяркую, што я хацеў адно пасмяяцца з людзей, крыкнуць ім напрыканцы: "Гэта ж было несур'ёзна". Можа, я хацеў мець дзяцей? Хацеў. І ў мяне яны былі: двое памерла ў маленстве, адзін загінуў — і ён быў мне чужы, чужэйшы за тых вунь маладых паноў, што ўнізе падымаюць свае харугвы. А другі сын? "Як маешся, бацька?" — "Добра, а ты?" — "Добра. Дзякуй, бацька". — "Ці магу я што-небудзь для цябя зрабіць?" — "Не, дзякую; нічога не трэба..." Абацтва Святога Антонія? Прабач, што я смяюся, дарагая. Усё гэта — пыл, не абуджае ўва мне нават сэнтиментальнасці, тым больш — ніякіх пачуццяў; ці хочаш віна?

— Налі, калі ласка.

Я аддаюся на міласць пяцьдзесят першаму параграфу; законы гнуткія... паглядзі: там, унізе, наш стары сябар Нэтлінгер; у яго досыць розуму на тое, каб нацягнуць на сябе гэту форму, але ўсё ж ён паявіўся, каб паціскаць руку, паляпаць па плячы, памацаць харугвы; ужо калі каго і застрэліць, дык, можа, лепей гэта Нэтлінгера — але яшчэ падумаю; можа, не буду страляць па гэтым музеі, што там унізе, на вуліцы; забойца майго ўнука сядзіць побач на балконе — бачыш яго? У ўнім гарнітуры, прыстойны, прыстойны; гэты мысліць іначай, дзейнічае іначай, плануе іначай і сяму-тamu ўжо навучыўся: вольна гаварыць па-французску і па-ангельску, ведае лаціну і старажытнагрэцкую і назаўтра паклаў ужо закладку ў адпаведнае месца хрысціянскага календара Шота: пятнаццатая нядзеля па Сёмусе: якая ўсхвалільная малітва сёння? Крыкнуў ён сваёй жонцы ў спальню. Не, я не буду забіваць гэтага тоўстага мяшка на сівой клячы; не буду страляць па гэтым чалавеку-музеі... толькі крыху павярнуць і — будзе ўсяго шэсць метраў, абсолютная гарантія, што не прамахнуся; на што яшчэ можа прыдацца маё сямідзесяцігадовае жыццё? Забойства не

тырана, а прыстойнага чалавека; смерць верне на ягоны твар вялікае здзіўленне; хадзем, не трэба дрыжаць, мой даражэнкі; я хачу заплаціць выкуп; гэта будзе для мяне забава; дыхаць спакойна, нацэліцца, разлічыць, калі націскаць на курок... можаш не затыкаць сабе вушэй, мой дарагі; стрэл не будзе надта гучны: проста нібы лопнє шарык з паветрам; пярэдаднє пятнаццатай нядзелі па Сёмусе.

13

У аднае дзяўчыны валасы былі бялявые, у другой – каштанавыя; абедзве былі танклявые, зграбныя; абедзве ўсміхаліся, абедзвюм добра пасавалі касцюмы з чырванавата-карычневага твіду, у абедзвюх ладныя шыйкі падымаліся са снежна-белых каўнерыкаў, нібы сцяблінкі кветак; абедзве добра, зусім без акцэнту, гаварылі па-французску і па-ангельску, па-фламандску і па-дацку; абедзве добра і без ніякага акцэнту гаварылі на сваёй роднай, німецкай, мове; гэта былі гожыя законніцы неіснуючага баства; яны авалодалі таксама лацінай; і цяпер у асобным пакойчыку паблізу касы яны чакалі, пакуль калі бар'ера збяруща групы па дванаццаць чалавек; вось яны танюткімі абцасамі чаравікаў пагасілі недакуркі цыгарэт, спрактыкаванымі рукамі падмалівалі сабе губы і, выйшаўши за бар'ер, началі высвятляць нацыянальнасць наведнікаў; з усмешкай, без анікага акцэнту, яны пыталіся пра краіну, адкуль госці прыехалі, і пра мовы, якімі яны валодаюць; турысты адказвалі на пытанні, падымаючы палец: сямёра гаварылі па-ангельску, двое па-фламандску, троє – па-німецку; потым яшчэ вясёла заданае пытанне: хто валодае лацінай? Рут, вагаючыся, падняла палец; толькі адзін чалавек? Лёгкі ценъ шкадавання на прыгожым твары – з прычыны гэткай малой колькасці экспкурсантаў з гуманітарнай адукцыяй; толькі тая адзіная паненка належным чынам здолее ацаніць дакладнасць, з якой дзяўчына задэкламуе вершаваныя надпісы надмагільных камянёў? Усміхаючыся, скіліўшы ліхтар на кійку, нібы шаблю, дзяўчына начала першую спускацца па сходах; пахла муравальным растворам і вапнаю; потым стаў адчувацца пах магільнага склепа, хоць лёгкі шум выдаваў, што тут дзейнічае вентыляцыя; без ніякага акцэнту гучалі ангельская, фламандская і німецкая мовы; турыстаў інфармавалі пра памеры шэрых блокаў, пра шырыню рымскай вуліцы – вось сходы з другога стагоддзя, вось тэрма – з чацвёртага; паглядзіце, вунь там знуджаныя ахойнікі, надрапаўши на блоку з пясчаніку квадраты, гулялі ў «млын» (як казаў кіраўнік курсаў, "заўсёды падкрэсліваць агульначалавечыя, побытавыя дэталі"); вось тут рымскія дзеци гулялі ў каменьчыкі; звярніце ўвагу на тое, што камяні брукаванкі бездакорна дапасаваныя адзін да аднаго; вадасцёк, па ім у часы Старажытнага Рыма сцякала брудная вада, пасля мыцця рымскага посуду, пасля мытця рымскай бялізны; рэшткі маленъкага прыватнага храма Венеры, які загадаў пабудаваць для сябе пан рымскі консул; у неонавым святле былі відны ўсмешкі турыстаў: фламандская, ангельская ўсмешкі; ці троє маладых немцаў і праўда ні разу не ўсміхнуліся? Чым растлумачыць глыбіню закладкі падмурка? У тыя часы глеба, на якой вялася будоўля, была яшчэ забалочаная, зялёныя грунтавыя воды, якія напаўнялі раку, булькаталі ў шчылінах скалістай пароды. Ці чуецце вы праклёны германскіх нявольнікаў? Пот сцякаў са светлых броваў на белыя твары, рабіў вільготнымі светлымі бароды; з вуснаў варвараў выходзілі поўныя алітэрацый праклёны: "З ран і гора, прынесенага праклятымі прыхаднямі, народзіцца выснаваная. Вотанам помста-адплата – гора ім, гора ім, гора!"

— Крыху цярпення, шаноўныя пані і панове, яшчэ некалькі кроکаў; вось тут — рэшткі будынка суда, а вось і яны — рымскія дзіцячыя магілкі.

("Тут, — казалі на курсах, — вы павінны першыя моўчкі спыніцца і пачакаць з тлумачэннямі, пакуль у іх пройдзе першае хваляванне; гэта ўжо выключна залежыць ад вашага чуцця, як доўга варта працягваць маўчаць, засведчваючы гэтак вашую ўзрушанасць; напэўна, гэта залежыць ад складу групы; і прашу не ўвязвашца ў дыскусію наконт саміх рымскіх дзіцячых магіл што гэта зусім не рымскія дзіцячыя магілы, а толькі надмагільныя камяні, прычым знайдзеныя зусім у іншым месцы...")

Надмагільныя каменныя пліты, абапёртыя аб шэрыя муры, утваралі паўкола. Калі прайшло першае хваляванне, здзіўленыя госці пачыналі глядзець угору: па-над неонавымі лямпамі віднелася цёмна-блакітнае неба: ці гэта на ім ужо пабліскала ранняя зорка, а можа, гэта проста быў водбліск пазалочанага ці пасрэбранага шарыка агароджы, які, мякка адбіваючыся, уваходзіў у круглы калодзеж, складзены з пяці вянцоў?

— На ўзоруны першага вянца — бачыце белую рыску на бетоне? — прыкладна праходзіла вуліца ў часы Рыма; на ўзоруны другога вянца — там таксама відна белая рыска на бетоне, бачыце? — праходзіла вуліца ў часы Сярэднявечча, і, нарэшце, на ўзоруны трэцяга вянца — белай рысکі вам, напэўна, паказваць ужо не трэба — праходзіць вуліца сёння; а цяпер, шаноўныя пані і панове, зоймемся надпісамі.

Твар дзяўчыны зрабіўся зусім каменны, нібы твар багіні; сагнуўшы локаць, яна падняла ліхтар, нібы рукяятку паходні:

Dura quidem frangit parvorum morte parentes
Condicio rapido praecepitata gradu
Spes aeterna tamen tribuet solacia luctus...

Яна ўсміхнулася Рут — адзінай, што магла належным чынам ацаніць величнасць старажытнай мовы; ледзь прыкметным рухам рукі дзяўчына паправіла каўнерык твідавага касцюма; потым яна крыху апусціла ліхтар і прадэкламавала пераклад надпісу:

І хоць фатальны лёс бацокой спасцігае,
Калі іх дзіця гэтак хутка, раптоўна
Памірае,
Ды ў смутку над жыццём яго, зусім юным,
Што цяпер толькі раю належыць,
Адно вечная надзея нас сучышае.
Шэсць гадоў, дзевяць месяцаў меў ты, Дэзідэратус,
Калі быў пахаваны пад гэтым магільным пагоркам.

Смутак семнаццаці стагоддзяў адбіўся на тварах турыстаў, запаў у іх сэрцы, скаваў нават вечна рухомыя сківіцы пажылога ўжо фланандца; у яго апусціўся падбародак; языком ён хуценька запхаў жавальную гумку ў самы далёкі куточак рота; у Марыяны з вачэй пацяклі слёзы, Ёзэф сціснуў ёй локаць, а Рут паклала ёй руку на плячо. Дзяўчына-гід з тым самым акамянемелым тварам дэкламавала далей тое самае па-ангельску:

Hard a fate meets with the parents...

Небяспечны момант, калі з цёмнага сутарэння госці зноў выбраліся наверх, на свято, на свежае паветра, у летні вечар; калі старадаўні смутак смерці глубока ўвайшоў у сэрцы, перамяшаўся з пачуццямі любоўных містэрый багіні Венеры, калі самотныя турысты выплёўвалі жавальныя гумкі перад касавым агенцам і спрабавалі прызначыць спатканне на ламанай нямецкай мове; танцы ў гатэлі "Прынц Генрых"; праходка разам па горадзе, вячера – *a lonely feeling*, [18 – Пачуццё самоты (англ.)]. фройляйн; і тут трэба было паводзіць сябе, як гэта рабіла вясталка: не дазваляць ніякіх заліцанняў і рашуча адмаўляцца ад усялякіх запрашэнняў; "прашу не дакранацца да мяне; толькі глядзець: No, Sir, no", [19 – Не, сэр, не, не (англ.)] – і ўсё ж яна сама адчувала подых распаду, спачувала самотным іншаземцам, якія, патрэсваючы галовамі, мусілі ісці наталяць свой любоўны голад туды, дзе яшчэ панавала багіня Венера і, добра разбіраючыся ў курсах валют, не саромелася называць свой тарыф у гульдэнах, франках і марках.

Касір адрываў білеты ад скрутачка, нібыта вузкія ўваходныя дзвёры вялі ў кіно; дзяўчыне амаль не заставалася часу, каб у службовым пакойчыку зрабіць адну-дзве зацяжкі цыгарэты, адкусіць кавалачак бутэрброда, глынуць кавы з тэрмасу і кожны раз вырашыць складаную праблему: ці прыберагчы недакурак да наступнага разу, ці пагасіць яго танюсенькім абцасам; яшчэ адна зацяжка і яшчэ адна; tym часам левая рука ўжо намацала ў сумачцы губную памаду, tym часам сэрца насуперак усяму вырашыла парушыць зарок вясталкі, і ў гэтую хвілю касір ужо ўсунуў галаву праз дзвёры:

– Дзіцятка, дзіцятка; дэве групы чакаюць ужо; паспяшайся – рымскія дзіцячыя магілкі – найбольш прыбытковое мерапрыемства сезона.

Дзяўчына з усмешкай ізноў выходзіла да бар'ера; зноў пытанні пра нацыянальнасць і родную мову: чацвёра размаўлялі па-ангельску, адзін па-французску, адна – па-галандску; немцаў было гэтым разам ажно шасцёра; ліхтар на кійку, нібы шпага; яна зноў сыходзіла ў цёмны магільны склеп, каб яшчэ раз распавесці пра старажытны культ любові, расшыфраваць старадаўні смутак смерці.

У Марыяны ўваччу ўсё яшчэ стаялі слёзы, калі ўсе выйшлі на вуліцу і якраз праходзілі праз чаргу каля касы; пачуваючы сябе няёмка, немцы, ангельцы і галандцы імкнуліся адварнуцца ад заплаканых вачэй дзяўчыны: што за жахлівая таямніца хавалася там унізе, у цёмных сутарэннях? Ці хто-небудзь чытаў такое – каб помнікі культуры прымушалі людзей праліваць слёзы? За шэсцьдзесят пфенігага гэткая вялікая ўзрушанасць, якую можна было б на некаторых тварах убачыць у кіно толькі пасля вельмі дрэнных і пасля вельмі добрых фільмаў? Ці камяні напраўду могуць расчуліць да слёз аднаго чалавека, у той час як іншыя флегматычна запіхваюць сабе ў рот новую жавальнью гумку, альбо прагна запальваюць новую цыгарэту, альбо запраўляюць наступную стужку ў сваю камеру з успышкаю, шукаючы вачыма чарговы аб'ект для кадра – о, франтон жылога дома мешчаніна пятнаццатага стагоддзя, якраз насупраць выхаду; шчоўк – і вось франтон дзяканчыкі пэўнаму хімічнаму працэсу ўвекавечаны на стужцы.

– Памалу, памалу, шаноўныя госці! – выкрыкнуў касір праз сваё агенца. З прычыны надзвычай вялікага наплыwu экспурсантаў мы вырашылі павялічыць групы наведвання з дванаццаці да пятнаццаці чалавек; прашу яшчэ трох шаноўных гасцей з чаргі падысці; шэсцьдзесят за ўваход, марка дваццаць за каталог.

Яны ўсё яшчэ ішлі ўздоўж чаргі, што выцягнулася каля сцяны і канчалася аж на рагу вуліцы; на Марыяніным твары ўсё яшчэ былі слёзы; яна адказала ўсмешкай Ёзэфу, які моцна сціснуў ёй локаць, другой усмешкаю яна падзякаўала Рут за тое, што Ёзэфава сястра паклала ёй руку на плячо.

— Нам трэба спяшацца, — сказала Рут, — ужо без дзесяці сёмая, і мы не павінны прымушаць іх чакаць.

— Праз дзве хвіліны мы будзем ужо на месцы, — адказаў Ёзэф, — ... не спознімся; але і тут мяне не абміне гэты пах: вапна і муравальны раствор; між іншым, ці вядома вам, што за гэтае адкрыццё яны павінны дзякаўваць выключна бацькавай гарачай любові да выбуху? Калі падрывалі старую вежу-вартоўню, унізе абрыйнулася нейкае скляпенне і была расчышчаная дарога да гэтай старызны; няхай жыве дынаміт... як, дарэчы, табе падабаецца наш новы дзядзька, Рут? Ці ў табе загаварыў голас крыві, калі ты ўбачыла яго?

— Не, — адказала Рут, — голас крыві ўва мне не загаварыў; але ён здаецца мне добрым чалавекам; трохі сухаваты, трохі бездапаможны... Ці ён будзе жыць у нас?

— Падобна на тое, — адказаў Ёзэф, — ці будзем і мы там жыць, Марыяна?

— Ты хочаш пераехаць у горад?

— Ага, — адказаў Ёзэф. — Я хачу вывучаць статыку, каб потым працаваць у шаноўнай фірме майго бацькі, хіба табе гэта не даспадобы?

Яны перайшлі цераз ажыўленую вуліцу і выйшлі на спакайнейшую; Марыяна затрымалася каля адной вітрыны і, вызваліўшыся ад рук Ёзэфа і Рут, пачала насоўкай выціраць слёзы на твары; тым часам Рут прыгладзіла рукою валасы, абцягнула на сабе швэдар.

— Ці мы ўбраныя досьціць святочна? — спыталася яна. — Я не хацела б пакрыўдзіць дзядулю.

— Вы ўбраныя зусім па-святочнаму, — запэўніў яе Ёзэф. — Як табе падабаецца мой план, Марыяна?

— Мне зусім не ўсё адно, чым ты займаешся, — адказала яна, — вывучаць статыку — гэта, вядома, добра, вось толькі пытанне: які ўжытак ты хочаш потым зрабіць з гэтай сваёй навукі?

— Будаваць або падрываць — дакладна яшчэ не ведаю, — сказаў Ёзэф.

— Дынаміт, напэўна, ужо занадта стары сродак, — сказала Рут, — вядома ж, ёсць куды навейшыя і лепшыя; ці ты памятаеш, як цешыўся бацька, калі яму яшчэ дазвалялі падрываць? Такі сур'ёзны ён зрабіўся толькі з тae пары, калі не стала чаго падрываць... што ты можаш сказаць пра яго, Марыяна? Ці падабаецца ён табе?

— Ага, — сказала Марыяна, — ён мне дужа падабаецца; я ўяўляла, што ён горшы, халаднейшы, і я амаль баялася яго, перш чым з ім пазнаёміцца; але цяпер думаю, што боязі перад ім адчуваць якраз няма чаго; вы будзеце смяяцца, але ў яго прысутнасці я адчуваю сябе ў бяспечы.

Ёзэф і Рут смяяцца не сталі; разам з Марыянай – яна ішла ўсярэдзіне рушылі далей; усе спыніліся каля ўвахода ў Кронэраву кавярню; абедзве дзяўчыны яшчэ раз агледзелі сябе ў дзвярным шкле, абабітым знутры зялёнym ядвабам, яшчэ раз прыгладзілі свае валасы, перш чым Ёзэф з усмешкай адчыніў дзвёры.

– Божухна, – сказала Рут, – я так хачу есці; напэўна, дзядуля замовіў нам што-небудзь самае лепшае.

Фраў Кронэр, падняўши абедзве руکі, ішла да іх паўз пазасціланыя зялёнymi абрусамі сталы, па зялёнym ходніку; яе серабрыстыя валасы крыху растралаліся, на твары была напісаныя бяды, вадзяністыя вочы паблісквалі вільгацю, голас дрыжкаў ад непадробнага хвалявання.

– Значыць, вы яшчэ нічога не ведаецце? – спытала яна.

– Не, – адказаў Ёзэф, – а што такое?

– Мусіць, здарылася нешта жахлівае: колькі хвілін таму Ваша бабуля па тэлефоне адмовілася за ўсіх ад урачыстай вячэры; вас просяць зайдзіці ў гатэль "Прынц Генрых", нумар 212. Я не толькі сур'ёзна занепакоеная, але і вельмі расчараўваная, пане Фэмель; я сказала б нават – абражаная, калі б не думала, што на тое ёсць важкія прычыны; для нашага сталага, на працягу пяцьдзесят аднаго года, кліента, мы, вядома, рыхтавалі неспадзяянку – сапраўдны твор мастацтва... я зараз Вам гэта пакажу; а што я маю сказаць газетчыкам і карэспандэнтам радыё, якія павінны з'яўіцца тут недзе а дзвягтай – пасля святкавання ў вузкім сямейным коле?.. Што я скажу ім?

– Ці бабуля Вам выразна не растлумачыла прычыну?

– Нездароўе... не ведаю, ці трэба гэта разумець як... э-э-э... хранічнае нездароўе Вашае бабулі?

– Мы яшчэ нічога не ведаём, – адказаў Ёзэф. – Ці Вы б не былі так ласкавыя, каб пераслаць падарункі і кветкі нашаму дзядулю?

– Вядома ж, з ахвотаю; але ці не хацелі б Вы, прынамсі, пабачыць нашу неспадзяянку?

Марыяна ціхенъка падштурхнула Ёзэфа, Рут заўсміхалася, а Ёзэф сказаў:

– З вялікай ахвотаю, фраў Кронэр.

– Я была яшчэ зусім дзяўчынкай, чатырнаццаць год, калі Ваш дзядуля прыехаў у наш горад, і практиковалася тут, у буфеце; пазней я навучылася падаваць на стол, і вы можаце сабе ўяўіць, як часта мне даводзілася накрываць яму пры снеданні – як часта я забірала з яго стала келіх для яек і падстаўляла яму мармелад, і, калі я нахілялася, каб забраць сподак з-пад сыру, заўсёды вазірала ў яго эскізы альбомык; Божачка мой, чалавек жа заўсёды бярэ нейкі ўдзел у жыцці сваіх кліентаў; не думайце, што мы, людзі інтэрэсу, пазбаўленыя ўсякіх пачуццяў; і што Вы думаеце, я забылася пра тое, як ваш дзядуля за адзін вечар зрабіўся славуты, атрымаўши вялікі заказ; мажліва, наведнікі думаюць, што вось так ідуць у Кронэраву кавярню, замаўляюць сабе штосьці, плацяць за гэта і сыходзяць, але не думайце, што іх лёс не пакідае ў нас ніякага следу...

— Ну, пэўна ж, — сказаў Ёзэф.

— О, я ведаю, пра што Вы думаецце — няхай старая дасць нам святога спакою: але ці напраўду я патрабую шмат, просьчы, каб вы ўбачылі маю звязніцасць і перадалі дзядулю, што я была б дужа ўсцешаная, калі б ён прыйшоў сюды паглядзець на ўсё? Фатаграфіі ў газету ўжо зробленыя.

Яны павольна пайшлі ўслед за фраў Кронэр, па зялёным ходніку, пасланым паміж накрытых зялёнымі абрусамі сталоў; спыніліся, калі спынілася гаспадыня кавярні, а потым міжвольна абступілі з усіх бакоў вялікі чатырохкутны стол, засланы палатном; пад палатном нейкі предмет няправільных памераў.

— Вельмі добра, — сказала фраў Кронэр, — што нас чацвёра; вазьміце, калі ласка, кожны за рог палатна і, калі я скамандую «падымайма», акуратна падымайце яго ўгору.

Марыяна падпіхнула Рут да яшчэ не занятага левага рога палатна, кожны ўзяўся за свой рог, фраў Кронэр сказала: "Падымайма!", і яны паднялі палатно; абедзве дзяўчыны сышліся, склалі свае рагі палатна, а фраў Кронэр беражліва згарнула яго.

— О Божа! — ускрыкнула Марыяна. — Гэта ж дакладная копія абацтва Святога Антонія.

— Праўда? — спыталася фраў Кронэр. — Паглядзіце, нават пра мазаіку над галоўным уваходам мы не забыліся; а вось тут вінаграднікі.

Мадэль мела не толькі дакладныя прапорцыі абацтва, але і адпаведныя колеры: цёмны касцёл, светлы гаспадарчы будынак, чырвоны дах прытулку пілігрымаў, каляровыя вокны рэфекторыя.

— Усё гэта, — сказала фраў Кронэр, — зроблена не проста з цукру альбо з марцыпану, а з цеста: наш падарунак да дня нараджэння пана тайнага радцы; гэта самае лепшае пясочнае цеста. Як Вы мяркуеце, ці не змог бы Ваш дзядуля зайсці сюды і агледзець гэты торт, перш чым мы завязём яго ў ягоны рабочы кабінет?

— Напэўна, — адказаў Ёзэф, — ён зойдзе і агледзіць торт; дазвольце мне напачатку ад яго імя падзякаваць Вам; павінны быць сур'ёзныя прычыны, якія змусілі яго адмовіцца ад урачыстасці вячэры, і Вы нас, канечно, зразумееце...

— Я добра разумею, што Вам пара ісці... не, калі ласка, не трэба класці палатно назад; тэлебачанне паведаміла, што прыедзе сюды.

— Я хацеў бы аднаго, — сказаў Ёзэф, калі яны ішлі па пляцы перад саборам Святога Севярына, — засмяяцца ці заплакаць, ды не здольны ні на тое, ні на тое.

— Я ведаю толькі, што хутчэй бы магла заплакаць, — сказала Рут, — але я гэта рабіць не буду. Што там за людзі? З якой нагоды ўвесь гэты вэрхал... што яны робяць там з паходнямі?

На вуліцы было шумна, плямкалі конскія капыты, коні гігаталі; галовы, прывычныя даваць каманды, заклікалі да збору, музыканты духовага

аркестра апошні раз спраўджвалі свае інструменты; і тут, сярод гэтага голасу пачуўся нягучны, сухі кароткі гук, зусім не такі, як іншыя гукі.

— Божа мой, што гэта? — спалохана спыталася Марыяна.

— Нехта стрэліў, — адказаў Ёзэф.

Прамінуўшы гарадскую браму і выйшаўшы на Модэстгасэ, Леанора спалохалася: завулак быў пусты, не было ні навучэнцаў, ні манашак, нідзе ніводнага грузавіка, ніякага вулічнага руху; толькі белы хвартух фраў Грэц там за крамаю; ружовыя аголеные рукі пхалі перад сабою швабру, гонячы мыльную пену; брама друкарні была замкнёная наглуха, як быццам у ёй ужо не збіраліся друкаваць будаўнічых тэкстаў на белай паперы; дзік з ранай у баку; каля раны запяклася кроў; дзік ляжаў, адкінуўшы капыты, на сходах; яго якраз паволі пачалі зацягваць унутр крамы; па ўчырванелым Грэцавым твары было відаць, якая цяжкая была гэтая жывёліна; толькі на адзін з яе тэлефонных званкоў адказалі: не ў дому нумар сем і не ў дому нумар восем — толькі ў Кронэрвай кавярні:

— Тэрмінова доктара Фэмеля?.. Яго тут няма. Святочная вячэра не адбудзеца. Вы фройляйн Леанора? Вас чакаюць у гатэлі "Прынц Генрых".

Лістаносец, рэзка націснуўшы гузік, пазваніў ёй у дзвёры, калі яна сядзела ў ванне; гэты рэзкі званок не абязаў нічога добрага; яна хуценька вылезла з ванны, накінула на сябе купальны халат, абкруціла мокрую галаву ручніком, падышла да дзвярэй і атрымала з рук лістаносца экспрэс-пісьмо: Шрыт напісаў адрас сваім жоўтым алоўкам, на канверце крыж-накрыж былі дзве чырвоныя паласы; відавочна, яго васеннаццацігадовая дачка мусіла гнаць на ровары ў паштовае аддзяленне; пільная справа...

"Дарагая фройляйн Леанора! Паспрабуйце, калі ласка, неадкладна звязацца з панам Фэмелем; усе статыстычныя разлікі аб'екта будоўлі Х-5 няправільныя; у дадатак да гэтага пан Кандэрс, з якім я толькі што размаўляў па тэлефоне, пераслаў документацыю — з усімі памылкамі — непасрэдна заказчыку, насуперак звычаям нашай фірмы; справа настолькі пільная, што я збіраюся сёння выехаць да Вас хуткім цягніком, у выпадку калі да 20.00 не атрымаю ад Вас звестак наконт таго, якія заходы зробленыя, каб выправіць гэтую прыкрую памылку; вядома, няма патрэбы нагадваць Вам, якія буйны і важны аб'ект Х-5. З сардэчнымі прывітаннямі — Ваш Шрыт".

Ужо два разы яна праходзіла сюды-туды перад гатэлем "Прынц Генрых": вярталася амаль аж да Грэцавай крамы на Модэстгасэ і зноў прыходзіла пад вокны гатэля; яна баялася скандалу, які неўзабаве павінен выбухнуць; субота была для яго свяшчэнны дзень; ён яшчэ мог сцярпець, калі ў суботу яго патурбуюць па прыватнай справе, але не па службовай, якая б яна ні была; у яе ўвуашчу яшчэ гучалі яго слова: "Проста няведама што"; яшчэ не надышла сёмая, і некалькі хвілін Шрыта можна было яшчэ заспець па тэлефоне; добра, што стары вырашыў адмовіцца ад урачыстасці вячэры; бачыць, як Роберт Фэмель есць і п'е, было б для яе гвалтам над святыняю; са страхам яна думала пра аб'ект Х-5; гэта не быў прыватны аб'ект; які-небудзь там "дом выдаўца на ўскрайку лесу" ці "дом настаўніка калі ракі"; яна нават не наважвалася думачы пра гэты аб'ект: такая была вакол яго таямніца, паперы ляжалі ў самай глыбіні сейфа; ёй займала дыханне; хіба ж пан доктар не размаўляў пра гэты аб'ект з Кандэрсам цэлую чвэрць гадзіны? Ёй было вельмі боязьна.

Грэц усё яшчэ цягнуў свайго дзіка па сходах: гэта ён рабіў рыўкамі, бо жывёліна была агромністая: хлопец-пасыльны з вялізным кашом кветак пазваній каля брамы друкарні, паявіўся прыдзвернік, забраў кош і зноў зачыніў брамку; хлопец расчаравана глянуў на тую дробязь "на чай", што паклаў у яго далонь прыдзвернік; "Я скажу яму, — падумала Леанора, — гэтаму ветламу старому, што прыдзвернік не выконвае ягонага загаду даваць кожнаму пасыльнаму хлопцу па дэве маркі на чай; срэбра, відавочна, не паблісквала ў яго далоні, то былі цъмяныя медзякі".

Будзь адважнаю, Леанора! Будзь адважнаю, сцісні зубы, пераадолей свой сполах ды ідзі ў гатэль. Яна яшчэ раз адышлася за рог вуліцы; тым часам дзяяўчына з кошыкам далікатэсаў зайшла ў брамку друкарні; праз хвілю яна таксама без радасці паглядала на сваю далонь; "які нягоднік гэты прыдзвернік, — падумала Леанора, — абавязкова скажу пра ўсё пану Фэмелю".

Яшчэ дзесяць хвілін, перш чым праб'е сёмая; яе запрасілі ў Кронэраву кавярню, а потым загадалі прыйсці ў "Прынц Генрых", а яна заявіцца туды і пачне гаварыць пра справы фірмы, якіх па святых суботах ён не можа цярпець; можа, зважаючи на выключнасць аб'екту Х-5, ён зрэагуе сёння іначай? Яна страсянула галавой і з роспачнай адвагай нарэшце штурхнула дзвёры ды тут са страхам адчула, што знутры іх нехта трymаў.

Дзіця, дзіця, і ў дачыненні да цябе я дазволю сабе зрабіць прыватную заўвагу; падыдзі сюды бліжэй; спадзяючыся, што прычыну тваёй сарамлівасці не варта шукаць у мэце твойго прыходу сюды, а толькі ў ім самім; мне давялося ўжо бачыць шмат дзяяўчат, што ўваходзілі ў гэтых дзвёры, але гэткай, як ты, мне яшчэ бачыць не выпадала; у гэтай хвілі тут ёсць толькі адзін-адзіны кліент, да якога я пусціў бы цябе, не выказваючи прыватных заўваг, — гэта Фэмель; я мог бы быць табе дзядулем, і ты не зазлуеш на мяне за маю прыватную заўвагу; чаго ты шукаеш у гэтай зладзейскай пячоры? Рассыпай за сабою хлебныя крошкі, каб знайсці адсюль дарогу назад; дзіця, ты заблукала; той, хто прыходзіць сюды па справе, выглядае не гэтак, як ты; а ў каго тут ёсць прыватныя справы — і пагатоў; але ж падыдзі бліжэй.

— Да доктара Фэмеля? Ага, сакратарка. Па неадкладнай справе? Пачакайце, фройляйн, я папрашу, каб яго паклікалі да тэлефона... Спадзяюся, што вулічны шум Вам не будзе замінаць.

— Леанора? Я рады, што мой бацька запрасіў Вас на святочную вячэру, і прабачце мне, калі ласка, за тыя слова, што я сказаў сёння ўранні. Добра, Леанора? Бацька чакае Вас у дзвесце дванаццатым нумары. Ліст ад пана Шрыта? Уся дакументацыя да аб'екта Х-5 няправільна разлічана? Добра, я разбяруся і затэлефаню Шрыту. Так ці інакш, дзякую, Леанора, і — да хуткай сустрэчы.

Яна паклала слухаўку, падышла да парцье, хацела была ўжо разявіць рот, каб спытацца, як прыйсці ў Фэмелеў нумар, — але тут яе напалохаў моцны, сухаваты, рэзкі гук.

— Божа мой, — ускрыкнула яна, — што гэта?

— Гэта стрэлілі з пісталета, маё дзіця, — адказаў Ёхэн.

Чырвонае па зялёным, белае па зялёным; Гуга стаяў, абалёршыся аб белыя лакіраваныя парэнчы і заклаўшы руکі за спіну; фігуры здаваліся яму не такімі дакладнымі, рytm ruху шароў – парушаным; хіба гэта не былі тыя самыя шары, той самы стол з сукном найлепшай якасці, за якім даглядалі самым лепшым чынам? І хіба Фэмелева рука не зрабілася яшчэ лягчэйшая, а яго ўдары – яшчэ дакладнейшыя, калі ён выбіваў фігуру з зялёнага Нічога? І ўсё ж Гугу здавалася, што рytm ruху шароў парушаны, а фігуры крыху страцілі сваю дакладнасць і акрэсленасць; ці, можа, гэта Шрэла прынёс з сабою пастаянную сучаснасць часу і разагнай усе чары? Гэта ўсё адбывалася тут, адбывалася сёння, а васемнаццатай гадзіне сорак чатыры хвіліны, у суботу шостага верасня 1958 года; нішто не пераносілася на трыщцаць год назад ці на чатыры – уперад, зноў на сорак назад і пасля ў сённяшні дзень; цяпер доўжылася бесперапынная сучаснасць, якая штурхала перад сабою секундную стрэлку гадзінніка: тут, сёння, цяпер – а tym часам з рэстараана чуліся неспакойныя воклічы: "дайце раҳунак, кельнер, дайце раҳунак": усе спяшаліся да феерверку, да вокнаў, каб глядзець парад, натоўп праціскаўся да рымскіх дзіцячых магіл; "ци ўспышкі сапраўды ў парадку?"..."Вы што – не ведалі, што М. значыць міністр?"..."дайце раҳунак, кельнер, дайце раҳунак"...

Гадзіннікі адбівалі час недарэмна, недарэмна рухаліся стрэлкі; яны нагрувашчвалі хвіліну на хвіліну, дадавалі іх да чвэрці, да паловы гадзіны і маглі паказваць дакладны час: да аднаго года, да адной гадзіны, да адной секунды; хіба ў рytme стуку шароў не гучала пытанне: "Роберт, дзе ты? "Роберт, дзе ты быў?", "Роберт, дзе ты бываў?" І хіба ў Робертаўых удараў не чуцён быў адказ: "Шрэла, дзе ты?", "Шрэла, дзе ты быў?", "Шрэла, дзе ты бываў?" Хіба іхняя гэта гульня не была нечым, падобным да млына, які бясконца паўтарае малітву, хіба яна не была імшой, якую адпраўлялі кіі і більярдныя шары на зялёнym сукне? "Навошта-навошта-навошта?"; "Злітуйся з нас! Злітуйся з нас!" Шрэла ўсміхаўся, трос галавою кожны раз, калі, адыходзячы ад борціка, пакідаў Роберту чарговую, утвораную шарамі фігуру.

І Гуга таксама міжвольна трос галавою пасля кожнага ўдару: разагнаныя чары, меншая дакладнасць, парушаны рytm, падчас, калі гадзіннік даваў такі дакладны адказ на пытанне «калі»: васемнаццатая пяцьдзесят дзве, шостага верасня 1958 года.

– Ах, – сказаў Роберт, – пакіньма гэта; мы ўжо не ў Амстэрдаме.

– Добра, – адказаў Шрэла, – пакіньма гэта, твая праўда. Ці хлопец яшчэ нам патрэбны?

– Вядома, – сказаў Роберт, – мне ён яшчэ патрэбны, але, можа, ты хочаш пайсці, Гуга? Не? Застанься, калі ласка, пастав' кіі ў стаяк, скавай шары і прынясі нам чаго-небудзь выпіць... ды не, заставайся, сынок; я хачу табе нешта паказаць: паглядзі, вось тут цэлы стос папераў; дзякуючы пячаткам і подпісам яны сталі дакументамі: толькі аднаго бракуе – твайго подпісу пад гэтай вось паперай; калі ты паставіш яго, станеш мaim сынам! Ці разгледзеў ты маіх бацьку і мaci, калі прыносіў ім віно? Яны будуць тваймі дзядулем і бабуляю, а Шрэла – твайм дзядзькам, Рут і Марыяна – тваймі сёстрамі, а Ёзэф – твайм братам; ты станеш сынам, якога Эдйт ужо не змагла мне падарыць; што скажа мой стары, калі я ў дзень яго нараджэння пазнаёмлю яго з новым унукам, які мае ўсмешку, як у Эдйт?.. Ты пытаўся, ці гэты хлопец нам яшчэ патрэбны, Шрэла? Ён нам патрэбны, і мы былі б шчаслівя быць патрэбнымі яму; больш дакладна сказаць: яго нам бракуе... чуеш, Гуга, нам цябе бракуе. Ты

не можаш быць сынам Фэрдзі, але ж ты ўзяў у спадчыну яго дух... Ціха, хлопча, не трэба плакаць; ідзі ў свой пакой і перачытай гэтых паперы, ды будзь уважлівы там у калідоры, сынок!

Шрэла адсунуў фіранку, паглядзеў праз акно на пляц; Роберт падаў яму пачак цыгарэтаў, Шрэла даў агню, і яны абодва закурылі.

— Ці ты яшчэ не адмовіўся ад нумара ў гатэлі?

— Не.

— Хіба ты не хочаш жыць у нас?

— Яшчэ не ведаю, — адказаў Шрэла, — у мяне страх перад дамамі, у якіх трывала ўладкоўваешся і хутка пераконваешся ў банальных рэчах: жыццё ідзе далей, і час прыносіць замірэнне; Фэрдзі стаў бы для мяне толькі ўспамінам, бацька — толькі сном; а між тым тут яны забілі Фэрдзі, і бацька назаўсёды знік менавіта адсюль; згадак пра іх не знайдзеш нават у спісах ніякіх палітычных арганізацый, бо яны палітыкай не займаліся; іх не ўспомняць у жалобных песнях жыдоўскай абшчыны, бо яны не былі жыдамі; Фэрдзі, можа, толькі жыве ў судовых архівах; толькі мы абодва ўспамінаем пра яго, Роберт, і яшчэ твае бацькі ды стары парцье там унізе; твае дзеци ўжо не памятаюць яго; я не могу жыць у гэтым горадзе, бо ён недастаткова чужы мне; я тут нарадзіўся, хадзіў у школу; тады я хацеў вызваліць вуліцу Груфэльштрасэ ад закляцца; я насіў у сабе слова, якое ніколі не вымаўляў уголас, Роберт; нават у размовах з табою; гэта адзінае слова, ад якога я чакаю нечага для гэтага свету... я і цяпер не вымаўляю яго, можа, толькі на вакзале, калі ты будзеш праводзіць мяне на цягнік.

— Хочаш ехаць ужо сёння? — спытаў Роберт.

— Не, не, не сёння; нумар у гатэлі — гэта якраз тое, што трэба; калі я там зачыняю за сабою дзвёры, гэты горад здаецца мне такім самым чужым, як і любы іншы. У тым нумары я могу ўявіць сабе, што неўзабаве кудысьці паеду і зноў пачну выкладаць нямецкую мову, у школьнім класе, дзе я пасціраю з дошкі арыфметычныя заданні, каб крэйдай напісаць на ёй: "я вяжу, ты вяжаш, ён вяжа; ён вязаў, яна вязала; я буду вязаць"... я люблю граматыку гэтаксама, як люблю вершы. Можа, ты думаеш, што я не хачу тут жыць, бо не бачу ніякіх рэальных гістарычных шанцаў для гэтай дзяржавы? Мне здаецца хутчэй, што я не могу тут жыць таму, што я ніколі не цікавіўся і цяпер не цікаўлюся палітыкай.

Шрэла паказаў на пляц унізе і засмаяўся: "Не тыя людзі, што там унізе, мяне палохаюць... вядома ж, вядома ж, усё я ведаю і пазнаў іх, убачыўшы там унізе, — Нэтлінгера і Вакеру; я не баўся таго, што яны тут, а баўся таго, што там няма іншых людзей; якіх? Тых, што часам вымаўляюць гэтае слова ў думках, няхай сабе нават шэптам; аднаго разу ў Гайд-парку я чуў, як адзін стары чалавек сказаў: "Калі Вы верыце ў Яго, дык чаму ж не робіце таго, што Ён загадаў?"

Неразумна, нерэалістычна ўсё гэта, Роберт, ці праўда? "Пасві авечак маіх", а яны ўзгадоўваюць адных толькі ваўкоў. З чым вы вярнуліся дамоў пасля вайны? З дынамітам? Знакамітая цацка; я добра разумею тваю палкую нянавісць да гэтага свету, у якім не было месца ні для Фэрдзі, ні для Эдзіт, не знайшлося месца для майго бацькі, для Гроля, для хлопчыка, імя якога мы так і не змаглі даведацца, для паляка, які падняў руку на

Вакеру. Значыцца, ты збіраеш статыстычныя даныя, гэтак як іншыя збіраюць мадоннаў у барочным стылі, ты склаў вунь цэлую картатэку формул, і майму пляменніку, сыну Эдты, ужо надакучыў пах вапны: ён шукае формулу сваёй будучыні недзе ў іншым месцы, а не ў залапленых мурах абацтва. Што яму ўдасца знайсці? Ці зможаш ты даць яму неабходную формулу? Можа, ён прачытае яе на твары свайго новага брата, бацькам якога ты хочаш зрабіцца? Твая праўда, Роберт: бацькам немагчыма быць, ім можна толькі зрабіцца; пра голас крыві – гэта ўсё выдумана, толькі той іншы голас праўдзівы... з гэтай вось прычыны я так і не ажаніўся: у мяне было замала адвагі, каб паверыць у тое, што я могу зрабіцца бацькам; я не змог бы вытрываць, калі б мае дзеци зрабіліся мне гэткія самыя чужыя, як зрабіўся Ота тваім бацькам; нават успаміны пра маіх маці і бацьку не дадалі мне адвагі; а ты ж таксама яшчэ не ведаеш, якімі стануць Ёзэф і Рут, якога прычасця яны пакаштуюць; нават у дачыненні да дзяцей Эдты і да сябе самога ты не можаш быць упэўнены; не, не, Роберт, ты абавязкова зразумееш, чаму я не адмаўляюся ад свайго нумара ў гатэлі і не пасяляюся ў доме, дзе жыў Ота і дзе загінула Эдты; я не здолеў бы штодня бачыць паштовую скрыню, у якую той хлопец укідаў цыдулкі-пасланні ад цябе... там ўсё яшчэ тая самая скрыня?

– Не, – адказаў Роберт, – мы паставілі новыя дзвёры: тыя былі ўсе пасечаныя бомбавымі асколкамі, толькі брук каля ўвахода застаўся той самы яго ногі хадзілі па гэтым бруку.

– І ты думаеш пра хлопца, калі ходзіш па гэтым бруку?

– Праўда, – адказаў Роберт, – думаю пра ўсё тое, і, відаць, гэта адна з прычын, чаму я збіраю статыстычныя формулы... Чаму ж ты не прыязджаў раней?

– Бо мне было боязна, што горад не падасца мне досыць чужым; дваццаць два гады – ізаляція добрая, а хіба тое, што мы маем сказаць адзін аднаму, Роберт, не змесціца на адной паштоўцы? Я ахвотна жыў бы побач з табою, але не тут; мне ўвесь час боязна, а людзі, якіх я тут напаткаў... можа, гэта мне толькі здаецца, але яны не менш дрэнныя, чым тыя, якіх я пакінуў тады.

– Магчыма, ты і не памыляешься...

– Што сталася з людзьмі, гэткімі, як Эндрэс? Ці памятаеш ты яго – рыхы такі быў?.. Мілы хлапчыска, зусім не гвалтаўнік – а што рабілі такія людзі, як ён, у вайну, што яны робяць цяпер?

– Мажліва, ты Эндрэса недаацэньяваеш: ён быў не толькі мілы хлопец, але... ён ніводнага разу не пакаштаваў бычынага прычысця – чаму б нам не называць гэта проста, як тое рабіла Эдты? Эндрэс цяпер пробашчам, пасля вайны ён прамовіў некалькі казаняў, якіх я не могу забыць; калі б я паўтарыў ягоныя слова, гэта б гучала не надта добра, але калі іх вымаўляў ён, зусім іншая рэч.

– А што ён робіць цяпер?

– Яго запіхнулі ў такую глухую вёску, дзе нават чыгункі няма, і там ён прамаўляе казані над галовамі сялян і дзяцей-школьнікаў; у іх няма нянявісці да яго, яны папросту яго не разумеюць, нават на свой спосаб шануюць яго як пачцівага дурня – хіба ж ён не паўтарае ім увесь час, што ўсе людзі – браты? Яны ўсё ведаюць лепей і, напэўна, пытаюцца самі

ў сябе: "Ці не камуніст ён?" Нічога іншага ім у галаву і не прыходзіць; колькасць звыклых схемаў паменшала; ніхто б не дадумаўся лічыць твайго бацьку камуністам; нават Нэтлінгер не быў такі дурны – а сёння б інакш твайго бацьку і не назвалі. Эндэрс пасвіў бы з ахвотай авечак, а яму даюць адных казлоў; ён падазроная асоба, бо занадта часта гаворыць пра Нагорнае Казанне; можа, калі-небудзь вырашаць, што гэта ўвогуле пазнейшая ўстаноўка і зусім яе скрэсляць... нам варта было б наведаць Эндэрса, Шрэла, і калі мы вячэрнім аўтобусам будзем вяртатца на станцыю, мы будзем везці з сабою больш роспачы, чым суцяшэння; я лепей пачуваў бы сябе на Месяцы, чым у такой вёсцы... мы наведааем яго, каб папрактавацца ў міласэрнасці; вязняў трэба наведаць... а чаму табе ў галаву прыйшоў Эндэрс?

– Проста я раздумваў, каго б мне хацелася ўбачыць; ты забыўся, што я мусіў знікнуць адсюль, яшчэ не скончыўшы школы; але баюся я тых спатканняў пасля таго як убачыў сястру Фэрдзі.

– Ты бачыў яе?

– Бачыў. У яе ліманадным кіёску на канцавым прыпынку адзінаццатага трамвая. А ты што, ніколі там не бываў?

– Не. Баюся, што Груфэльштрасэ магла б падацца мне зусім чужой.

– Яна была мне найчужэйшая ў свеце, калі я сёння там пабываў; не хадзі туды, Роберт. А з Трышлерай сапраўды ніхто не застаўся жывы?

– Ніхто, – адказаў Роберт. – І Алоіса таксама няма; яны патанулы разам з «Ганнай-Катарынай»; Трышлеры ўжо доўгі час не жылі ў порце; калі быў пабудаваны мост, яны мусілі пераехаць адтуль: кватэра ў цэнтры горада, якую яны наймалі потым, была для іх зусім не тое... ім патрэбныя былі вада і караблі; Алоіс хацеў на «Ганне-Катарыне» адправіць іх да сяброў у Галандыю, але пад час падарожжа судна разбамбілі; Алоіс спрабаваў яшчэ выцягнуць сваіх бацькоў з-пад палубы, але было запозна – вада рynула зверху, і выбрацца яны ўжо не здолелі; шмат часу прайшло, пакуль я натрапіў на іх след.

– А дзе ты пра гэта ўсё даведаўся?

– У «Якары»; я штодня хадзіў туды і пытаўся ва ўсіх шкіпераў, пакуль не сустрэў аднаго, які ведаў пра лёс «Ганны-Катарыны».

Шрэла зашмаргнуў фіранку, падышоў да стала і расціснуў недакурак на попельніцы. Роберт зрабіў тое самае.

– Мяркую, – сказаў ён, – што мы павінны зараз падняцца да маіх бацькоў... Хіба што, можа, ты не хочаш узяць удзел у сямейнай урачыстасці...

– Ды што ты, – адказаў Шрэла, – я пайду з табою, але ці не варта нам дачакацца хлопца? Скажы, а што цяпер, да прыкладу, робіць Швойгель?

– Табе і праўда гэта цікава?

– Праўда, а чаму ты пытаешся, цікава мне гэта ці не?

– Ці ў сваіх гатэльных нумарах і пакоях у пансіянатах ты думаў пра Эндэрса і Швойгеля?

— Ага. І яшчэ пра Грэве і Гольтэн: толькі яны не бралі ўдзелу ў нападах на мяне па дарозе дамоў — Дрышка таксама не ўдзельнічаў... што з імі? Ці жывыя яны?

— Гольтэн не жывы, загінуў, — адказаў Роберт, — а вось Швойгель жыве; ён цяпер пісьменнік, і, калі ўвечары тэлефануе альбо звоніць мне ў дэверы, я прашу Рут адказваць, што мяне няма дома; ён здаецца мне адноўкава невыносным і бесталковым; мне з ім проста сумна; ён увесел час гаворыць, што вось тут мяшчанства, а тут няма мяшчанства, і сябе, відаць, залічвае, туды, дзе "мяшчанства няма", а што з таго? Гэта проста мяне не цікавіць; неяк і пра цябе ён пытаўся.

— Ах, а што сталася з Грэве?

— Ён належыць да партыі, але не пытайся ў мяне, да якой; зрешты, гэта не мае ніякага значэння. А Дрышка выпускае "аўтамабільныя львы Дрышкі", папулярны тавар, дзякуючы якому ён зарабіў безліч грошай. Ты не ведаеш, што такое "аўтамабільны леў"? Ну, пабудзеш тут пару дзён, дык даведаешся; кожны ўладальнік машыны, які лічыць сябе нечага вартым, трymae на задніх крэслах у машыне такога Дрышкавага льва — а ў гэтай краіне ты не знайдзеш нікога, хто бы лічыў сябе нечага вартым... Тут умеюць добра ўбіваць гэта ў галаву; яны прынеслі з сабой з вайны сёётое, успамін пра боль і ахвяры, але сёння яны лічаць сябе нечага вартымі; ці бачыў ты людзей там, унізе ў вестыбулю! Яны ішлі на трох розных ўрачыстых вячэры: на вячэру левай апазіцыі, на вячэру Таварыства "Сас'етас" і на вячэру правай апазіцыі... але табе трэба быць сапраўдным геніем, калі ты хочаш вызначыць, хто на якую вячэру ідзе.

— Сапраўды, — сказаў Шрэла, — я трохі сядзеў унізе, чакаючы цябе; там якраз збіralіся першыя ўдзельнікі, і я пачуў нешта наконт «апазіцыі»; першыя прыйшли бяскрыўдныя прадстаўнікі, можна сказаць, пяхота дэмакратычнай масы, малыя, пра якіх кажуць: "яны не такія ўжо дрэнныя"; размова ў іх ішла пра маркі машын і лецішчы; яны казалі адзін аднаму, што французская Рыўера пачынае рабіцца моднаю, якраз з тae прычыны, што там тлумна, а цяпер, насуперак усялякім прагнозам, сярод інтэлектуалаў пачынаюць быць папулярнымі паездкі, арганізаваныя праз бюро падарожжаў. Як гэта звычайна называюць тут: двухбаковы снабізм альбо дыялектыка? Ты павінен растварыць мнe гэтыя рэчы; ангельскі сноб сказаў бы: "За дзесяць цыгара прадам Вам сваю бабулю", а тыя, што тут, прадалі б сваіх бабуляў і за пяць цыгара, бо яны ставяцца таксама сур'ёзна да свайго снабізму; потым яны гаварылі пра школы: адны былі за гуманітарны ўхіл, другія былі супраць; ну, добра. Я прыслушоўваўся да іх, бо вельмі хацеў чаго-небудзь даведацца пра іх сапраўдныя турботы; зноў і зноў паўтаралі яны шэптам імя зоркі, якую чакалі вечарам гэтага дня. Крэц цi гэта прозвішча табе што-небудзь кажа?

— Крэц, — адказаў Роберт, — гэта, так бы мовіць, зорка апазіцыі.

— Слова «апазіцыя» я чуў шмат разоў, але з іхніх размоваў так і не змог дапаяць, супраць каго і чаго яна.

— Калі яны чакалі Крэца, то, мусіць, яны з левай апазіцыі.

— Ці правільна я пачуў: гэты Крэц — у пэўным сэнсе славутасць; тое, што называюць надзей?

— Сапраўды, — адказаў Роберт, — яны шмат чаго спадзяюцца па ім.

— Я яго бачыў, — сказаў Шрэла, — ён прыйшоў апошні; ну, калі ён — гэта надзея, дык я хацеў бы ведаць, як тады выглядае безнадзейнасць... Мне здаецца, што калі б я і здолеў каго-небудзь на свеце забіць, дык менавіта яго. Ці ж вы сляпяы? Вядома, ён разумны і адукаваны, цытуе Герадота ў арыгінале, і гэта ў вушах тae масы, якая ніколі не пазбавіцца ад свайго бзіка на глебе адукаванасці, гучыць быццам боская музыка; але маю надзею, Роберт, што ты б ніколі ні на хвіліну не пакінуў сваю дачку цi сына сам-насам з гэтым Крэцам; бо ад снабізму ён ужо не ведае нават, да якога полу належыць. Яны граюць музыку вынішчэння, Роберт, але граюць яе не надта добра; бракуе толькі мінорнай музыкі, інакш ты б меў хаўтуры па трэцяй катэгорыі...

Шрэлу перапыніў тэлефонны званок; следам за Робертом ён пайшоў у кут; Роберт узяў трубку.

— Леанора? — азваўся Роберт. — Я рады, што мой бацька запрасіў Вас на святочную вячэру, і прабачце мне, калі ласка, за тыя слова, што я сказаў сёння ўранні. Добра, Леанора?

Бацька чакае Вас у дзвесце дванаццатым нумары. Ліст ад пана Шрыта? Уся документацыя да аб'екта Х-5 няправільна разлічана? Добра, я разбяруся з гэтым і затэлефаную Шрыту. Так цi інакш, дзякую, Леанора, і — да хуткай сустречы.

Роберт паклаў слухаўку і зноў павярнуўся да Шрэлы.

— Я думаю, што... — пачаў ён гаварыць, але яго перапыніў моцны, сухаваты, рэзкі гук.

— Божа мой, — сказаў Шрэла, — то быў стрэл. Мяркую, што зараз нам трэба падняцца наверх.

Гуга чытаў: "Адмова ад правоў. Гэтым абвяшчаю, што я згодзен, каб мой сын Гуга..." — унізе важкія пячаткі, подпісы, але голас, якога ён баяўся, не адазваўся ў ім; які гэта голас падказваў яму закрываць матчыну галізну, калі яна, вярнуўшыся са сваіх вулічных ловаў, мармытала на пасцелі сваю смяротную малітву "навошта-навошта-навошта"! Ён спачувau ёй, закрываў яе галізну, прыносіў ёй чаго-небудзь выпіць, не зважаючи на тое, што яны могуць на яго напасці, пабіць яго, абазваць "авечкай божай"; ён ціхенька пракрадваўся ў краму і вымольваў для яе дзве цыгарэты; які ўнутраны голас загадваў яму гуляць у канасту з бабуляй "Гэткае-што-не-павінна-было-нарадзіцца", засцерагаў яго не пераступаць парог нумара авечай капяланкі? Які гэта голас падказаў яму слова, якое ён мармытаў сабе пад нос: «бацька»? Каб заглушыць страх, які ахапіў яго, Гуга пачаў вымаўляць хуценька, адно за адным, іншыя слова: «брат» і «сястра», «дзядуля», «бабуля», «дзядзька», але ад гэтых словаў страх не паменеў; і ён шукаў новых словаў: «дynamika» і «dynamite», "більярд" і «ветлівасць», "шнары на спіне", «каньянк» і «цигарэты»; чырвонае па зялёным, белае па зялёным, але страх не меншаў; мажліва, яго крыху ўтаймуюць якія-небудзь дзеянні? Ён адчыніў акно, зірнуў зверху на тлум з яго аднастайнім мармытаннем; цi была ў гэтым мармытанні пагроза альбо дружалюбнасць? Феерверк на фоне цёмна-сіняга неба; удары грому, з якіх выпырвалі агромністыя кветкі, памаранчавыя снапы, падобныя да рук, якія хочуць нешта скапіць; вокны зачыненыя; ён пагладзіў рукой па фіялетавай ліўрэі, што вісела на вешаку перад дзвярыма, адчыніў дзвёры

ў калідор; нават тут, наверсе, адчувалася хваляванне: "Цяжка парамены ў нумары 211!" Гоман галасоў, крокі ў адзін і другі бок, уверх і ўніз па сходах, і адзін і той жа пранізлвы голас паліцэйскага: "Прашу, адыдзіцеся! Прашу, адыдзіцеся!"

"Адыдзіцеся! Адыдзіцеся!" Гугу стала страшна, і ён прашаптаў: "Бацька..." Дырэктар тады сказаў: "Нам цябе будзе бракаваць, ці гэта так неабходна? Гэтак раптоўна?"; а ён уголас не адказаў, а толькі падумаў: гэта неабходна – гэтак раптоўна, бо час наспеў, і калі Ёхэн паведаміў навіну пра замах, дырэктар забыўся на сваё здзіўленне з прычыны ягонага звольнення; дырэктар успрыняў Ёхэнава паведамленне не з жахам, а з захапленнем, не затрос засмучона галавою, а пачаў паціраць рукі. "Вы ніхто не можаце сабе ўявіць. На гэткім скандале гатэль можа цудоўна выйграць. Пасыплюцца буйныя загалоўкі ў газетах. Забойства – гэта табе не самазабойства, Ёхэн... а палітычнае забойства – не абы-якое. Калі ён не памёр, мы павінны ўдаваць, што ён ужо нежывы. Вы не можаце сабе ўявіць, тут трэба абавязкова ўвярнуць радок: "Ідзе змаганне са смерцю"; усе тэлефоны ад гэтай хвілі прашу пераключаць на мяне, каб хто-небудзь з вас не сказаў якога глупства. Божа мой, не рабіце гэткіх няшчасных твараў. Быць спакойнымі, мець на твары выраз лёгкага спачування, які бывае ў людзей, што мусяць перажываць чуюсьці смерць, але цешацца са спадчыны, якая іх чакае. Давайце, хлопцы, за працу! Зараз нас засыплюць тэлеграфнымі заказамі на нумары. І трэба ж, акурат пан М.! Вы сабе не ўяўляеце, што гэта значыць! Каб толькі тут не ўлезла якое-небудзь самазабойства. Прашу зараз жа затэлефанаваць у адзінаццаты пакой: няхай той пан злуецца, няхай нават пакіне наш гатэль – д'ябал, ад феерверку ён павінен быў бы прачнунца! Наперад, за зброю, хлопцы!"

"Бацька, – падумаў Гуга, – ты павінен прыйсці па мяне, яны зараз мяне не пусцяць у дзвесце дванаццаты".

Успышкі дрыготка паблісквалі ў запоўненай шэрым паўзмрокам лесвічнай клетцы; паявіўся асветлены чатырохкутнік ліфта, які прывёз гасцей у нумары 213-226; гэтыя госці мусілі падыміцца на чацвёрты паверх і сыходзіць службовымі сходамі, бо на другім паверсе выхад перагароджваў паліцэйскі кардон; з адчыненых дзвярэй ліфта даносіўся гучны гоман; цёмныя гарнітуры, светлывыя сукенкі, збянтэжаныя твары; губы, якія вымаўляюць слова: "Хто б мог падумаць!" і – "Скандал!"; Гуга занадта позна замкнуўся знутры ў сваім пакоі: яна прыкметіла яго і ўжо бегла па калідоры; ён яшчэ паспеў павярнуць ключ, і клямка пачала хадзіць туды-сюды.

- Адчыні, Гуга, – прасіла яна, – адчыні ж!
- Не адчыню.
- Гэта мой загад!
- Я ўжо чвэрць гадзіны, як не служу ў гэтым гатэлі.
- Ты сыходзіш адгэтуль?
- Сыходжу.
- Куды?
- Да свайго бацькі.

— Адчыні, Гуга, ну, адчыні; я не буду табе рабіць балюча, ані палохаць цябе; ты не можаш пакінуць гэтае месца; я ведаю, што ў цябе няма бацькі, я дакладна гэта ведаю; ты мне патрэбны, Гуга; ты — той, каго яны чакаюць, Гуга, і табе гэта вядома; ты зможаш убачыць увесь свет, і ў самых лепшых гатэлях усе будуць цалаваць табе ногі; табе не трэба будзе нічога казаць, толькі выходзіць да іх; твой твар, Гуга... хадзем, прашу цябе; адчыні; ты не можаш пакінуць гэтае месца.

Рэзкае соўганные клямкі перапыняла яе казань, ставіла цэзуры ў гучанні яе голасу, поўнага мальбы.

— ...Гэта напраўду не я, Гуга; забудзься, пра што я казала і што рабіла; гэта была роспача... хадзем, дзеля іх усіх; ты — нашая авечка...

Яшчэ адно соўганные клямкі.

— Што Вам тут трэба? — спытала яна.

— Мне патрэбны мой сын.

— Гуга — Ваш сын?

— Менавіта. Гуга, адчыні.

"Першы раз не сказаў "калі ласка", — падумаў Гуга; ён павярнуў ключ у замку і адчыніў дзвёры.

— Хадзем, хлопча, пойдзем адсюль.

— Добра, бацька, іду.

— Болей рэчаў у цябе няма?

— Не.

— Хадзем.

Гуга падняў свой чамаданчык і быў рады, што бацькава спіна засланіла твар авечай капяланкі. Ён яшчэ пачуў, як яна заплакала, калі яны абодва ішлі па службовых сходах.

— Не плачце, дзеци, — сказаў стары Фэмель, — яна ж вернецца і застанецца ў нас; яе б вельмі засмуціла, калі б яна даведалася, што мы дазволілі віну зрабіцца кіслым; ён цяжка паранены, і я спадзяюся, што вялікае здзіўленне ўжо ніколі не знікне з яго твару; яны ўсе лічаць сябе неўміручымі, і гэткі ціхі і сухаваты гук можа зрабіць цуды. Дзяўчата, паклапаціцесь, калі ласка, пра падарункі і кветкі; Леанора зоймеца кветкамі, Рут — віншавальнымі паштоўкамі, Марыяна — падарункамі. Парадак гэта палавіна жыцця... з чаго можа складвацца другая палавіна? Нічога з сабою не зраблю — не могу быць сумны. Гэта — вялікі дзень: ён вярнуў мне маю жонку, падарыў мне сына — ці можна мне так называць Вас, Шрэла? — брата Эдыта; нават унука я займеў, праўда, Гуга? Я ўсё ніяк не наважуся сапраўды называць цябе ўнукам; хоць ты і сын майго сына, але ж не мой унук; не могу растлумачыць, які голас мне гаворыць не называць цябе сваім унукам?

Сядайце, дзяўчата зробяць нам бутэрброды; рабуйце кашы з далікатэсамі, дзеци, і не паперакульвайце тых стосаў, якія ўпараткавала тут Леанора; лепш за ёсё няхай кожны сядзе на асобны год: бярыце сабе стос «А», Шрэла: ён самы высокі; Роберт, ці можна прапанаваць табе стос "1910 год", другі па вышыні? Ёзэф, выберы сабе які-небудзь іншы, "1921 год" неблагі. Ну вось, добра, цяпер сядайце. Першы глыток вып'ем за пана М. — каб з ягонага твару ніколі не знікла здзіўленне; другі глыток — за маю жонку: няхай Бог благаславіць яе памяць. Калі ласка, Шрэла, не маглі б Вы паглядзець, хто гэта там стукае ў дзвёры?

А, вядомы нам спадар Грэц жадае выказаць мне свае ўшанаванні? Спадзяюся, ён не прынёс дзіка з сабою на карку? Не? Дзякую Богу. Калі ласка, Шрэла, скажыце яму, што прыняць яго не магу; ці, можа, ты мяркуеш, Роберт, што цяпер адпаведны дзень і адпаведны час, каб прыняць вядомага нам пана Грэца? Праўда, што не? Дзякую, Шрэла. У гэты дзень і ў гэты час належыць адмовіцца ад непраўдзівых суседскіх пачуццяў; два слова могуць каштаваць жыцця: "Грэх і ганьба", — сказала старая фраў Грэц; жэст руки можа каштаваць жыцця, і адно няправільна зразуметае прыжмурванне вока; ага, Гуга, прашу, далі мне віна — спадзяюся, ты не пакрыўдзішся, калі мы тут, у сямейным коле, ацэнім і выкарыстае набытае табою ўменне абслугоўваць кліентаў.

Пастаў спакойна гэтыя вялікія букеты перад малюнкам абацтва, меншыя — з абодвух яго бакоў, на паліцу з планамі; ты можаш пазнімаць і выкінуць гэтыя скруткі: у іх нічога няма, яны тут як дэкарацыі; хіба што сярод нас ёсць нехта, хто мае намер яшчэ выкарыстаць гэтую каштоўную паперу? Можа, ты, Ёзэф? Чаму ты гэтак нязручна сеў? Ты ўзяў сабе 1941 год — гэта зусім танюткі стос, хлопча. 1945 год быў бы лепшы, заказы тады сыпаліся, нібы град — амаль як у 1909 годзе, але я адмовіўся ад іх, хлопча. Слова «sorry» забіла ўва мне ахвоту займацца будаўніцтвам. Рут, складзі віншавальныя паштоўкі і тэлеграмы на майм рысавальным стале; я распараджуся надрукаваць адказы з падзякай, а ты дапаможаш мне заадрасаваць іх; за гэта я куплю табе што-небудзь прыгожае ў фраў Горушкі; які будзе тэкст гэтых адказаў? "Гэтым выказваю сваю самую сардэчную падзяку за Вашыя віншаванні з нагоды майго восьмідзесяцігадовага юбілею". Можа, да кожнай падзякі далучыць уласнаручны малюнак — што ты думаеш наконт гэтага, Ёзэф? Якога-небудзь пелікана ці вужакі — а што, калі б гэта быў бык? Калі ласка, Ёзэф, паглядзі, хто там яшчэ так позна хоча ўвайсці?

Чатыры супрацоўнікі Кронэравай кавярні? Прыйнеслі падарунак, ад якога, на тваю думку, я не павінен адмовіцца? Добра, тады няхай заходзяць.

Два кельнеры і дзве буфетчыцы асцярожна прайшли ў дзвёры, несучы з сабою прастакутную дошку, даўжыня якой была нашмат большая за шырыню; тое, што стаяла на ёй, было накрыта снежна-белым палатном; стары здрыгануўся: можа, труп? Ці тое, што тырчала, нібы кій, угару было носам нябожчыка? Яны неслі дошку асцярожліва, нібы гэта быў найкаштоўнейшы мярцвяк; запанавала поўная цішыня; руки Леаноры, якая складала букет, знерухомелі ў паветры; Рут трymала ў руках віншавальны адрас з залатою аблімоўкаю, Марыяна забылася адставіць убок парожні кош.

— Не, не, — ціха сказаў стары, — калі ласка, на падлогу ставіць не трэба; дзеци, прынясіце сюды дзве падстаўкі для планаў.

Гуга і Ёзэф прыйнеслі з кута дошкі-падстаўкі, паставілі іх пасярэдзіне кабінета на стосы 1936-1939 гадоў; зноў запанавала цішыня, пасля таго

як абодва кельнеры і абедзве буфетчыцы паставілі дошку з невядомым прадметам на падстаўку, потым сталі каля ўсіх чатырох яе вуглоў, узяліся за рагі палатна і па кароткай, рэзкай камандзе старэйшага кельнера паднялі яе.

Стары пачырванеў, падскочыў да мадэлі з цеста, падняў руکі, як барабаншчык, што збіраецца пачаць адбіваш гнеўныя гукі марша, і нейкую хвілю ўсім здавалася, што ён расчайпе кулакамі гэты салодкі твор мастацтва; але тут ён раптам апусціў кулакі, руکі бяссільна павіслі з абодвух бакоў цела; пасля стары ціха засмаяўся, пакланіўся дзяўчатам-буфетчыкам, потым абодвум кельнерам, а выпрастайшыся, выцягнуў з пінжака свой кашалёк і даў усім чатыром па купюры на чай.

— Калі ласка, — сказаў ён спакойна, — перадайце фраў Кронэр маю шчырую падзяку і таксама скажыце, што надзвычай важныя акалічнасці прымушаюць мяне адмовіцца ад маіх сняданкаў... важныя акалічнасці — каб ад зایтрага больш не снедаць у Вашай кавярні.

Ён перачакаў, пакуль кельнеры і буфетчыцы выйшлі з дому, а потым голасна прамовіў:

— Ну, дзееці, а цяпер падайце мне вялікі нож і талерку пад тарты!

Ён адрезаў кавалак ад вежы касцёла Святога Антонія і перадаў талерку Роберту.

Апавяданні

Спатканне ў алеі

Калі, здаралася, навокал сапраўды ўсталёўвалася цішыня, калі замаўкалі хрыплыві перастуки кулямётных чэргаў і больш не чутно было тых вусцішна-сухіх выбухай, што сведчылі пра чарговы залп гранатамётаў, калі над баявымі парадкамі павісала нешта тое, што не мела для нас назвы — тое, што нашыя бацькі, мажліва, называлі мірам, — у тыя гадзіны мы пераставалі давіць, гучна шчоўкаючы, вошай, адыходзілі ад нямоцнага сну, а лейтэнант Гэкер — пальцамі сваіх даўжэзных рук намацваў зашчэпку ў капанай у сцяну нашага акопа снараднай скрыні, якую мы назвалі «барам»; ён цягнуў за скураны пасак, і голка спражкі вызывалялася, і перад нашымі вачыма паяўлялася ўсё нашае наяўнае багацце: злева стаялі лейтэнантавы, справа — мае пляшкі, а пасярэдзіне — наша агульная, асабліва каштоўная маё масць, якая належала тым гадзінам, калі сапраўды ўсталёўвалася цішыня...

Паміж пляшак з мутнавата-цёмным бульбяным шнапсам стаялі дзве бутэлькі выдатнага французскага каньяку, самага цудоўнага з тых, якія мы калі-небудзь у жыцці пілі. Напраўду не вядома, якім таямнічым спосабам,

нягледзячы на вялізную рызыку быць прыўлашчаным староннімі людзьмі, праз непраглядныя джунглі махлярства, сапраўдны «хенэсі» праз пэўныя прамежкі часу ўсё ж трапляў у нашыя акопы, дзе мы мусілі ваяваць з брудам, вошамі і безвыходнасцю. Зялёным хлопцам, якія брыдзіліся любога спіртнога і з прагнасцю малых дзяцей цягнуліся да салодкага, мы за іхнюю долю каштоўнага жоўтага напою зазвычай плацілі шакаладам і цукеркамі, і, напэўна, увогуле рэдка можна было знайсці абмен, які б мог болей задаволіць абодва бакі.

— Хадзем, — звычайна гаварыў Гэкер, прышпіліўши наколькі магчыма чысты каўнерык і задаволена правёўши даланёю па свежаголеным падбародку. У змрочнай глыбіні зямлянкі я выпростаўся, абстрэсваў рукамі рэшткі саломы з сваёй формы і браў удзел у адным-адзінъм цырыманіяле, на які мне яшчэ ставала сіл: я прычесваўся і ў Гэкеравым «ласце» пасля галення» — рэштках кавы ў блішанцы — доўга і з амаль ненатуральнай пранікнёнасцю мыў сабе рукі. Гэкер таксама цярпліва чакаў, пакуль я чысціў свае пазногі, прыладжваючи тым часам паміж намі замест стала скрыню з-пад снарадаў, выціраючи насоўкай нашыя кілішкі, таўстасценныя трывалыя рэчи, з якімі мы прывыклі абыходзіцца гэтаксама беражліва, як і з тытунём. Калі потым Гэкер з глыбінёй сваёй кішэні вывуджваў пачак цыгарэт, я звычайна быў ужо таксама гатовы...

Найчасцей гэта здаралася па абедзі, і мы адсоўвалі ўбок коўдру, якой быў занавешаны ўваход у наш акоп; часам негарачае сонца сагравала нам ногі...

Мы паглядзелі адзін на аднаго, стукнуліся кілішкамі, выпілі і закурылі. У нашым маўчанні ёло нешта цудоўна ўрачыстае. Адзінъмі староннімі гукамі былі стрэлы снайперскай вінтоўкі: метадычна, праз аднолькавыя прамежкі часу кулі ўціналіся з ціхім і амаль гжэчным «пух» у цвёрдую зямлю перад бэлькай-падпоркай эскарпа каля ўвахода ў наш акоп. Гэта нагадвала мне ціхае, амаль нячутнае шастанне палёўкі, калі яна спакойным летнім днём перабягае дарогу. У гэтых гуках было нешта такое, што супакойвае, бо яны пераконвалі нас, што тая найкаштоўнейшая часіна, што цяпер пачыналася, была не сном ці фантазіяй, а часткай нашага сапраўднага жыцця.

Толькі пасля чацвёртага ці пятага кілішка мы загаварылі. Пад стомлены стукат нашых сэрцаў гэты выдатны трунак абудзіў штосьці каштоўнае, што нашыя бацькі, магчыма, назвалі б тугою.

Пра вайну, пра нашае сёння, мы не збрісаліся больш гаварыць ні слова. Занадта часта і занадта блізка перад сабою бачылі мы яе зубаскальную пысу, а яе жахлівы подых, калі параненая цёмнымі начамі трызнілі паміж дзвюма лініямі баявых парадкаў на дзвюх розных мовах, гэты подых занадта часта прымушаў здрягнуцца нашыя сэрцы. Мы занадта моцна ненавідзелі яе, каб яшчэ верыць у мыльныя пухіры фразаў, якія гэты зброд пасылаў з таго і з гэтага боку, надаючы ім годнасць «пасланняў».

Гэтыя размовы не маглі быць і пра будучыню. Яна была цёмным тунелем, поўным вострых выступаў, на якія нам давядзецца не раз натыкацца; і мы баяліся будучыні, бо жахлівае існаванне, якое заключалася ў тым, каб быць салдатам і прагнучы канца вайны, спустрошила нашыя сэрцы.

Мы размаўлялі пра мінуўшчыну, пра гэты варты жалю намёк на тое, што нашыя бацькі, магчыма, называлі б жыццём. Пра той занадта маленькі і адзіны кавалак чалавечых успамінаў, які быў аднолькава заціснуты

паўзгнілым трупам рэспублікі і раздзьмутай пачварай-дзяржавай, ад якой мы мусім атрымліваць сваё салдацкае жалаванне.

— Уяві сабе маленьку кавярню, — сказаў Гэкер, — можа, нават пад дрэвамі... увесень. Пах вільгаці і гнілізны ў паветры, а ты перакладаеш верш Верлена; на нагах у цябе лёгенькія сандалі; і пасля, калі сутонне павісае над густымі аблокамі, ты, шоргаючы нагамі, ідзеш дадому... шоргаючы... разумееш; ты наўмысна шоргаеш сандалямі па мокрай лістоце і заглядаеш у твар дзяўчатам, што ідуць табе насустрach... — Ён напоўніў кілішкі, спакойнымі рухамі — не раўнуючы як добры доктар, які робіць аперацыю дзіцяці, — мы стукнуліся кілішкамі і выпілі...

— Можа, якая табе ўсміхнецца, ты адкажаш таксама ўсмешкаю, і вы абое пойдзеце, не азіраючыся, далей. Гэтыя ледзь прыкметныя ўсмешкі, якімі вы абмяняліся, ніколі не знікнуць, не памруть... ніколі, я табе кажу; яны, мажліва, будуць вашым апазнавальным знакам, калі вы спаткаецеся ў іншым жыцці... да смешнага малапрыкметныя ўсмешкі...

Штосьці дзіўна маладое паявілася ў ягоных вачах; з усмешкай ён паглядзеў на мяне, і я ўсміхнуўся таксама, потым я ўзяў бутэльку і напоўніў кілішкі. Пасля мы выпілі трох ці чатырох разы запар, і ніякі тытунь не быў такі смачны, як той, што змешваўся з цудоўным водарам канъяку.

Тым часам стрэл снайпера нагадаў нам, што час неміласэрна напіраў, а дзесяці там, за нашай радасцю і тымі цудоўнымі імгненнямі, пагрозліва праглядвала зноў няўмольнасць нашага жыцця, якая магла раз'яднаць нас сігналам трывогі вартавога, загадам на наступ альбо адступленне. Мы пачалі піць, усё больш спяшаючыся, абменьвацца вастрэйшымі рэплікамі, і да пяшчотнай уцехі ў нашых вачах падмяшаліся разгульная радасць і нянявісць; і калі непазбежна паказалася донца бутэлькі, Гэкер зрабіўся невыказна сумны, ён зірнуў на мяне сваімі вачымі, нібы шкельцамі, што пазацякалі; ён пачаў ціха і амаль непрытомна шаптаць: «Дзяўчына... ведаеш... жыла ў канцы алеі, і калі я апошні раз быў у адпачынку... Гэта было для мяне знакам, што я павінен з гэтym канчаць».

— Лейтэнант, — сказаў я рэзкім і халодным тонам, — супакойся, чуеш!

Бо ён сам заўсёды казаў мне: «Калі я пачну гаварыць пра дзяўчыну, што жыве ў канцы алеі, ты павінен сказаць мне, каб я заткнуўся; разумееш, ты павінен, павінен!!!»

Я падпрадкаваўся гэтаму загаду, хоць мне і было цяжка выконваць яго, бо Гэкер сціх, як быццам я яго пра гэта прасіў; яго погляд зрабіўся жорсткі і цвярозы, а над ротам паявілася былая складка горычы...

Але таго дня, пра які я хачу расказаць, усё было іначай, чым звычайна. Мы атрымалі бялізну, зусім новую бялізну, новы канъяк; я пагаліўся і пасля нават памыў у бляшанцы ногі; гэта я прыняў своеасаблівую ванну, бо нам нават даслалі новыя шкарпэткі; на якіх белыя кольцы былі яшчэ напраўду белыя...

Гэкер ляжаў, адхіліўшыся на нашай ляжанцы, курыў цыгарэту і глядзеў, як я міяся. Звонку было зусім ціха, але гэтая цішыня была злавесная; яна расслабляла і пагрозліва зеўрала, а па Гэкеравых руках, калі ён прыкурваў новую цыгарэту ад старой, я ўгледзеў, што ён быў усхваляваны

і баяўся, бо баяліся мы ўсе; усім, хто яшчэ заставаўся чалавекам, было боязна.

Раптам мы пачулі ціхі шоргат, з якім куля снайпера ўціналася ў насып, і гэты мяккі гук адабраў у цішыні ўсё, што палохала; як па камандзе, мы абодва засмяяліся; Гэкер ускочыў з месца, крыху патупаў нагамі і падзіцячаму голасна выгукнуў:

— Ура! Ура! Мы п'ём, п'ём за здароўе нашага камарада, які ўсё цэліць у адно і тое ж месца і заўсёды без ніякага сэнсу!

Ён адшпіліў зашчэпку, паляпаў мне па плячы і цярпліва вычакаў, пакуль я зноў насынуў свае боты і падсеў да скрыні з нашыми трункамі. Гэкер насцяліў на скрыню новую насоўку і выцягнуў з нагруднай кішэні цудоўныя доўгія бураватыя цыгари.

— Гэта проста файна, — выгукнуў ён, смеючыся, — канъяк і добрая цыгара!

Мы стукнуліся кілішкамі, выпілі і закурылі, робячы доўгія, поўныя смакавання зацяжкі.

— Раскажы мне што-небудзь, — сказаў Гэкер, — ты павінен што-небудзь расказаць, давай.

Ён паглядзеў на мяне сур'ёзна.

— Гэй, ты ж ніколі мне нічога не расказваў; заўсёды прымушаў мяне вярзі абы-што.

— У мяне няма пра што шмат расказваць, — адказаў я ціха; пасля зірнуў яму ў очы, наліў канъяку ў кілішкі і выпіў пасля таго, як выпіў ён. Было цудоўнае адчуванне: як халаднаваты напой, што так вытанчана нас падаграваў, цёмна-жоўтым струменем ліўся ў нашыя вантробы.

— Ведаеш, — пачаў я павольна, — я маладзейшы за цябе і крыху старэйшы. Мяне ўвесь час пакідалі на другі год у школе, потым я мусіў ісці вучыцца на сталяра. Спачатку было непрыемна, але пасля, недзе праз год, гэтая праца пачала мяне цешыць. Гэта цудоўна — вось так працеваць з дрэвам. Робіш сабе эскіз на прыгожай паперы, раскладаеш чыстыя, з тонкай імітацыяй касаслойнасці дошчачкі, якія ты старанна адгабляваў, уцягваючы ноздрамі пах драўніны. Мяркую, з мяне мог бы атрымацца неблагі сталяр, ды калі мне споўнілася дзвеятнаццаць, я мусіў ісці ў салдаты; і першы жах; які ахапіў мяне, як толькі я пераступіў цераз парог казармы, ніколі мяне не пакідаў, ніколі за гэтых шэсць год, — таму я і не гавару шмат... у вас ўсё зусім не так...

Я пачырванеў, бо яшчэ ніколі ў жыцці гэтак шмат не гаварыў.

Гэкер задуменна паглядзеў на мяне.

— Ну, — сказаў ён, — я думаю гэта добра, сталяр.

— ...Але няўжо ў цябе ніколі не было дзяўчыны? — загаварыў ён раптам гучней, і я ўжо адчуваў, што мне зноў давядзецца канчаць.

— Няўжо ніколі? Ніколі не туліўся галавою да прыгожага пляча, ніколі не спазнай, як пахнуць яе валасы... ніколі?

Цяпер канъяк зноў наліў ён, і бутэлька пасля гэтых двух кілішкай зусім апусцела. Гэкер з жудасным смуткам у вачах азірнуўся.

— Няма нават сцяны, аб якую можна разбіць гэтую пляшку, а?.. Пастой! — раптам крыкнуў ён і засмаяўся шалёным смехам. — Камараду таксама няхай што-небудзь застанецца, хай падстрэліць яе.

Ён ступіў наперад і паставіў бутэльку на тое месца, куды кожны раз траплялі снайперскія кулі, і першым я здолеў умяшацца, ён выцягнуў з нашага «бара» наступную пляшку, адкаркаваў яе і напоўніў яе змесцівам кілішкі. Мы стукнуліся яшчэ раз, і ў гэтае самае імгненне звонку над насыпам пачулася мяккае «пух», і мы спалохана паднялі галовы і ўбачылі, што бутэлька яшчэ хвілю заставалася стаяць, як і раней, быццам застыўшы; але потым яе верхняя частка ссунулася ўніз, між тым як ніз бутэлькі заставаўся на месцы. Вялікі аскалёпак зваліўся ў акоп, амаль што нам пад ногі, і мне запомнілася толькі, што я спалохаўся, спалохаўся таго імгнення, калі была разбітая гэта бутэлька...

Я адчуваў абсолютную абыякавасць, калі памагаў Гэкуру — а ён не паспяваў наліваць — апаратняць другую бутэльку. Так яно і было: адначасна сполах і абыякавасць. Гэкер спалохаўся таксама, я заўважыў гэта; змучаныя, мы глядзелі паўз адзін аднаго, і таго дня ў мяне не хапіла сілы перапыніць яго, калі ён пачаў зноў апавядыць пра ту ю дзяўчыну...

— Ведаеш, — прамовіў ён хутка, гледзячы ўбок, — яна жыла ў канцы алеі, і калі я апошні раз быў у адпачынку, стаяла восень, сапраўдная восень, яе позняя пара. І я проста не магу апісаць табе, якая прыгожая была тая алея...

Дзікая, захапляльная ўцеха палыхнула ў яго вачах, і дзеля гэтае ўцехі я быў рады, што не перапыніў яго; гаворачы далей, ён сашчапіў руکі, нібы той чалавек, што хоча нешта вылепіць і не ведае, як гэта рабіць; і я адчуў, што ён шукае слоў, каб расказаць мне пра ту ю алею. Я наліў канъяку, мы хутка выпілі, я наліў зноў, і мы яшчэ раз кульнулі...

— Алея, — сказаў ён хрыпла, амаль заікаючыся, — алея была зусім залатая... гэта не лухта, слухай... яна была праста залатая, чорныя дрэзы ў золаце, праз якое прасвечвала шэра-блакітнае неба... Я вар'яцеў ад шчасця, калі павольна сыходзіў да таго дома, я адчуваў сябе звязаным па руках і нагах гэтай каштоўнай прыгажосцю, і я ўсмоктваў у сябе п'янку тленнасць нашага чалавечага жыцця. Разумееш? Гэта чароўнае пачуццё ахапіла мяне невыказна і... — Гэкер з хвіліну памаўчаў, шукаючы зноў, як мне здавалася, адпаведных слоў; я зноў напоўніў кілішкі, мы стукнуліся і выпілі: у гэты момант на насыпе разляцеўся і ніз бутэлькі; аскалёпкі з узбуджальнай павольнасцю пасыпаліся адзін за адным у траншэю.

Мне зрабілася страшнавата, калі Гэкер раптоўна падняўся, потым нахіліўся і ссунуў коўдру зусім убок; я схапіў яго за рукаў, пацягнуў назад — і тут зразумеў, чаму мне ўвесь час было боязна.

— Пусці! — крыкнуў ён. — Пусці... Я пайду, пайду да тae алеі...

Я апынуўся там, звонку, побач з ім, трymаючы пляшку ў руцэ.

— Пайду, — прашаптаў Гэкер, — пайду туды да самага канца — туды, дзе стаіць той дом! Там, перад ім, — карычневыя жалезныя краты, а яна жыве наверсе, а...

Я спалохана сагнуўся, бо побач са мной прасвіцела куля, уцяўшыся ў эскарп якраз на tym самым месцы, дзе незадоўга перад гэтым стаяла бутэлька.

Гэкер, запінаючыся, шаптаў нешта няўцямнае, глыбокая і цяпер зусім пяшчотная ўцеха была ў рысах яго твару, і, пэўна, быў яшчэ час крыкам вывесці яго з гэтага стану — так, як ён мне загадваў. У tym, што ён няўцямна шаптаў, я пазнаў толькі некалькі словаў: «Пайду... пайду туды, дзе жыве мая дзяўчына...»

Я адчуваў сябе страшэнным баязліўцам, прысейшы там на дне траншэі, з паўпустой бутэлькай канъяку ў руцэ; і я ўспрымаў як сваю віну тое, што я быў цвярозы, бязлітасна цвярозы, у той час, як у выразе Гэкеравага твару можна было згледзець невыказна салодкае і глыбокое ап'яненне; ён утаропіўся ў баявый парадкі праціўніка паміж чорных сцёблай сланечніка і вынішчаных сялянскіх двароў; я пільна сачыў за ім: ён прыпаліў цыгарэту.

— Лейтэнант, — сказаў я ціха, — вазьмі выпі, хадзем...

І я працягнуў яму бутэльку, а калі хацеў выпрастацца, раптам адчуў, што я таксама п'яны, і на чым свет стаіць я пачаў лаяць сябе, што яшчэ раней не раскатурхаў яго, бо цяпер гэта здавалася запозна; ён не пачуў майго крыку, і я не паспей разявіць рота, каб гукнуць яму яшчэ раз і хоць бы з дапамогай пляшкі канъяку завабіць яго з-пад куляў назад у зямлянку — як пачуў лёгкае і мяккае «пух» ад разрыўной кулі. Гэкер жахліва-нечакана павярнуўся да мяне, лагодна і ціха ўсміхнуўся, потым паклаў цыгарэту на насып і пачаў ссоўвацца долу, зусім павольна завальваючыся на спіну... у мяне ўнутры ўсё пахаладзела, бутэлька выслізнула з рук, і я з жахам сядзеў, утаропіўшыся ў канъяк, які з ціхім булькатаннем выцякаў з яе, утвараючи маленькую лужынку. Усё зноў прышіхла, і цішыня гэта была пагрозлівая...

Нарэшце я наважыўся зірнуць Гэкеру ў твар: шчокі яго былі запалыя, вочы чорныя і нерухомыя, і ўсё ж на ягоным ablічы заставаўся яшчэ пробліск тае ўсмешкі, што зляла тады, калі ён мармытаў няўцямныя слова. Я ўжо ведаў, што ён мёртвы. Але тут я раптоўна закрычаў, закрычаў, нібы вар'ят; забыўшыся на ўсякую небяспеку, я высунуўся з-за насыпу, крыкнуў да бліжэйшага акопа:

— Гайн! Памажы! Гайн, Гэкер забіты! — і, не дачакаўшыся адказу, зваліўся на зямлю, ахоплены страшэнным жахам, бо Гэкерава галава крыху паднялася, зусім трохі, але прыкметна, і з яе пацякла кроў і жудасная жаўтавата-белая маса, гэта, напэўна, былі яго мазгі; кроў не пераставала цячы, і я, застыўшы ад жаху, думаў: адкуль гэты бясконцы паток крыві, няўжо гэта ўсё з ягонай галавы? Усё дно нашага акопа заплыло крывёю, гліністая глеба дрэнна ўсмоктвала, кроў расцякалася да самай плямы, дзе я быў укленчыў каля пустой бутэлькі...

Я быў адзін у цэлым свеце, сам-насам з Гэкеравай крывёю, бо Гайн не адгукаўся, а мяккага шоргату снайперскіх куляў больш не было чутно...

Але раптоўна цішыню разарваў рэзкі гук, я перапалохана рвануўся ўгору – і ў гэтае самае імгненне адчуў удар ззаду, ад якога – як ні дзіўна – зусім не было балюча; я заваліўся наперад, галавою на Гэкеравы грудзі, і ў той час, калі наўкол мяне абуджаўся шум бітвы, дзікі брэх кулямёта з Гайнавага акопа і жудасныя стрэлы з установак, якія мы называлі «арганамі», – у гэтую хвілю я зусім супакоіўся: бо з Гэкеравай цёмнаю крыўёю, што была ўсё яшчэ разлітая па дне акопа, цяпер перамешвалася светлая, цудоўна светлая кроў, пра якую я ведаў, што яна зусім цёплая і што гэта мая ўласная кроў; я ссоўваўся і апускаўся ўсё ніжэй і ніжэй, пакуль не апнуўся, шчасна ўсміхаўся, каля ўвахода ў тую алею, якую не здолеў апісаць Гэкер; бо дрэвы былі голыя, адзіната і пустэльнасць праглядала паміж блісклых ценяў, і надзея сканала ў майм сэрцы, калі я далёка, надзвычай далёка ў мяккім залатым святле ўбачыў, як мне падае знак Гэкерава постаць.

Каля моста

Яны зацыравалі мае ногі і далі мне пасаду, на якой я магу сядзець; я падлічваю людзей, што праходзяць па новым мосце. Ім вельмі рупіць даводзіць сваю стараннасць з дапамогаю лічбаў; яны ачмуруваюць сябе, робячы гэтую бязглувадзіцу, некалькімі лічбамі! І цэлы дзень, цэлы дзень мой нямы рот працуе, нібы гадзіннікавы механізм: я нагрувашчваю адзін на адзін нумар за нумарам, каб увечары абвясціць ім трывумф аднае лічбы.

Іх твары ззяюць, калі я паведамляю ім вынік маёй змены: чым большая лічба, тым больш гэтыя твары ззяюць; і ў іх тады ёсьць падстава ісці класціся спаць задаволенымі, бо шмат тысяч людзей праходзяць штодня па іх новым мосце...

Але іхняя статыстыка непраўдзівая. Мне вельмі шкада, але яна непраўдзівая. Я ненадзейны чалавек, хоць умею ўдаваць з сябе вельмі шчырага.

У глыбіні душы я цешуся, раз-пораз памяншаючи тую ці іншую лічбу, а потым зноў робячы ім падарунак з некалькіх лічбаў у дадатак. Іхняе шчасце ў маіх руках. Калі я раз'юшаны, калі ў мяне няма чаго курыць, я падаю толькі сярэднюю лічбу, якая часам ніжэйшая за сярэднюю, а калі ў мяне душа пяе, калі я дужа ўсцешаны, сваю шчодрасць я ўвасабляю ў пяцізначнай лічбе. І яны робяцца такія шчаслівыя! Яны літаральна вырываюць тады вынікі з маіх рук, вочы іх запальваюцца, яны ляпаюць мяне па плячы. Ім і ў галаву не прыходзіць, што тут нешта не тое. Пасля яны пачынаюць нешта – не ведаю што – памнажаць, дзяліць, пераводзіць у працэнты. Яны падлічваюць, колькі людзей сёння праходзіла па мосце штохвіліны і колькі іх павінна прайсці за дзесяць год. Яны любяць будучы закончаны час; будучы закончаны час – іхні фах... і ўсё-ткі, на жаль, усё гэта непраўдзівае...

Калі па мосце праходзіць мая маленькая каханая – а яна праходзіць два разы на дзень, – маё сэрца праста перастае біцца. Нястомнае тахканне

майго сэрца папросту спыняеца, пакуль яна не паверне ў алею і там не знікне. І пра тых, што ў гэты час таксама ідуць па мосце, яны ад мяне не даведаюцца. Гэтыя дзве хвіліны належалаць мне, аднаму мне, і я не аддаю іх нікому. Таксама калі яна ўвечары зноў вяртаецца са свайго кіёска з марожаным, калі яна па другім баку каля парэнчаў праходзіць паўз мой нямы рот, які мусіць лічыць, лічыць... сэрца маё зноўку адключаетца, і я зноў бяруся лічыць далей толькі тады, калі яна знікае з вачэй. І ўсе тыя, хто мае шчасце ў гэтыя хвіліны прашыбаваць перад маімі невідушчымі вачыма, не трапляюць у вечныя аналы статыстыкі: прывідныя цені мужчын, прывідныя цені жанчын, што не будуць маршыраваць у статыстычным будучым закончаным часе...

Вядома, я яе люблю. Але яна пра гэта не ведае, і мне б не хацелася, каб яна даведалася пра гэта. Яна не павінна нават падазраваць, якім жахлівым чынам яна ўносіць беспарарадак ва ўсе падлікі, і няхай яна, нічога не ведаючы і не адчуваючы ніякай віны, маючы такія доўгія каштанавыя валасы і прыгожыя ногі, ідзе сабе ў свой кіёск з марожаным; і няхай ёй даюць як найбольш грошай на чай. Я люблю яе. Вядома ж, я яе люблю.

Нядаўна яны правяралі мяне. Хлопец, што сядзіць на другім баку моста і павінен падлічваць машыны, своечасова палярэдзіў мяне; тады я быў страшэнна ўважлівы. Я лічыў як вар'ят: лічыльнік спідометра не мог бы зрабіць гэта лепш. Обер-статыстык сам стаў на другім баку вуліцы і пасля зверыў вынік аднае гадзіны з тым, што атрымалася ў мяне. У мяне было на адзінку менш, чым у яго. Мая маленъкая каханая прайшла праз мост, і ніколі ў жыцці я не перавяду гэтае цудоўнае дзіця ў будучы закончаны час; гэтае каханае дзяючо не павінна памнажацца, дзяліцца і ператварацца ў безаблічныя працэнты. Маё сэрца ablівалася крывёю з тae прычыны, што я мусіў лічыць і не мог глядзець ёй услед, а хлопцу з другога боку моста, што падлічваў машыны, я быў вельмі ўдзячны. Бо сапраўды на карту было пастаўлена маё існаванне.

Обер-статыстык паляпаў мяне па плячы і сказаў, што я добры, надзеіны і верны працаўнік.

— Памыліліся на аднаго чалавека за гадзіну, — сказаў ён мне, — гэта няшмат. Мы ўсё роўна дадаём пэўную долю працэнта. Я распараджуся, каб Вас перавялі лічыць конныя павозкі.

Павозкі, вядома, — гэта цудоўная рэч. Павозкі — гэта лахва, якой ніколі не было. Павозак бывае сама больш дваццаць пяць на дзень; і адлічваць у мазгу наступную лічбу кожныя паўгадзіны — гэта лахва! Павозкі — гэта файна. Паміж чацвёртай і восьмай павозкамі па мосце ездзіць увогуле забаронена, і я магу пайсці прагуляцца, альбо нават да кіёска з марожаным, і там доўга разглядаць яе ці нават крыху правесці дадому — яе, маю маленъкую каханую...

Калі я прыходзіў да яе зранку а дзесятай-адзінаццатай гадзіне, то заспяваў яе за снеданнем, тоўстую і вельмі неахайную. Няпэўнай формы, у вялікіх кветках халат не мог памясціць яе масіўных плячэй; расчасаныя кудзеры звісалі ў мяккіх валасах, нібы грузілы, што зачапіліся за водарасці; яе твар быў азызлы, на шыі паналіпалі хлебныя крошкі: яны віднеліся ў выразе халата. Яна зусім не хавала сваёй ранішнай непрывабнасці, бо ў гэты час мала каго пускала да сябе – звычайна толькі мяне, – ведаючы, што ранішніх гасцей цікаўяць не столькі яе жаночыя вабноты, колькі добрыя спіртныя напоі. Бо яны сапраўды былі добрыя, хоць і дарагаватыя; тады ў яе яшчэ быў цудоўны канъяк; апроч таго, яна частавала ім у крэдyt. Вечарамі яна была напраўду прыгажуняй. Туга зацягнуўшыся ў гарсэт, яна выпроставала плечы і высока падымала грудзі, апышквала валасы нейкай бліскучай вадкасцю, вочы яе таксама пачыналі бліскаць, і не было амаль нікога, на каго б не дзейнічалі яе жаночыя чары; напэўна, я быў адзін сярод тых нешматлікіх наведнікаў, каму яна адчыняла дзвёры ўранку, бо ведала, што я і вечарамі застаюся непадуладны яе прыгажосці.

Раніцаю ж, недзє а дзесятай-адзінаццатай гадзіне, выгляд у яе быў страхотны. І настрой гэтай парою быў таксама вельмі кепскі; у гэткім стане яна любіла вымаўляць глыбакадумныя сэнтэнцыі. Калі я стукаўся або званіў у дзвёры (ёй больш падабалася, калі я стукаўся. «Гэта гучыць так інтывна», – казала яна) – дык вось калі я стукаўся, неўзабаве чулася шорганне ног, на матавай шыбіне з таго боку дзвярэй адсоўвалася фіранка, і я бачыў яе цень; яна ўглядалася скрозь кветкавы ўзор, пасля мармытала сваім грудным голасам: «А-а, гэта ты», – і адсоўвала засаўку.

Выгляд быў у яе напраўду брыдкі, але яе карчма была адзінам прыстойным месцам на ўсю вёску, якую ўтваралі трыщцаць сем хацін і два занядбаныя замкі, а спіртныя напоі былі ў яе цудоўныя, да таго ж яна давала іх у крэдyt; апроч таго, тут была свая перавага: з ёю можна было прыемна пагаманіць. І доўгі змрочны ранак пралятаў неўпрыкмет. Звычайна я сядзеў там да тae пары, пакуль здалёку пачынаў даносіцца спеў вайсковай роты, што вярталася са службы; і ў душы кожны раз закрадалася пачуццё трывогі, калі я чуў той самы спеў, які набліжаўся, парушаючы аднастайную, ляночную бязмоўнасць гэтага страшнаватага глухога кутка.

– Г...о ідзе, – казала Рэнэ. – Вайна.

Потым мы разам сачылі за ротаю; обер-лейтэнант, фэльдфебелі, унтар-афіцэры, салдаты – усе стомленыя, з бязрадаснымі тварамі праходзілі паўз тых дзвёров з кветкавым узорам на матавай шыбіне. Паміж ружамі і цюльпанамі былі палоскі чыстага шкла, і ў гэтых палосках паяўляліся і знікалі бязрадасныя, пахмурныя і змарнелыя твары людзей, што ішлі шэрагам... .

Мала што не кожнага з іх яна ведала асабіста, мала што не кожнага – і ворагаў гарэлкі, і ворагаў жаночага полу, – бо гэта была адзіная на ўсю вёску прыстойная карчма, і нават у самага што ні ёсць перакананага аскета можа ўзнікнуць жаданне запіць гарачы дрэнны суп шкліянкаю ліманаду, а ўвечары – і келіхам віна, можа ўзнікнуць гэткае жаданне, калі яму давядзеца апынуцца ў глухмені, дзе ўсяго толькі трыщцаць сем брудных хацін і два занядбаныя замкі, што, здаецца, патанаюць у гразі і раствараваюцца ў ляноце і тузе... .

Але Рэнэ ведала не толькі нашу роту: яна ведала ўсе першыя роты ўсіх батальёнаў палка, бо, у адпаведнасці з дакладна прадуманым планам, кожная першая рота кожнага першага батальёна праз пэўны час вярталася ў гэтую глухмень, каб адбыць тут паўтара месяцы «адпачынку і папаўнення».

Тады, калі мы другі раз прыбылі на адпачынак і папаўненне ў ту ўёску, каб маршыраваць і пакутаваць ад нуды, у Рэнэ справы не ладзіліся. Яна ўжо не сачыла за сабою: спала найчасцей да адзінаццатай, апоўдні выходзіла наліваць наведнікам піва і ліманад у ранішнім халаце, а па абедзе зноў зачыняла карчму, бо ў рабочыя гадзіны вёска была пустая, нібы памыйная яма, пасля таго як яе вычысціць, — і толькі ўвечары, калі сёマイ гадзіны, яна, перадрамаўшы ўдзень, зноў адчыняла сваю карчму. Да таго ж яна ўжо больш зусім не дбала пра свае прыбыткі: налівала кожнаму ў крэдыт, піла з кожным, хто хацеў, ахвотна дазваляла запрашаць сябе да танцаў, танчыла, не зважаючы на сваё мажнае цела, а калі гучай сігнал вячэрній зары, заходзілася ў сутаргавых рыданнях.

Тады, калі мы другі раз прыбылі ў ту ўёску, я адразу ж сімуляваў такую хваробу, што, каб яе вылечыць, вайсковы лекар павінен быў абавязкова паслаць мяне да спецыяліста ў Ам'ён альбо ў Парыж. Я быў у добрым гуморы, калі недзе а палове адзінаццатай пастукаўся да яе ў дзвёры. На брудных вуліцах вёскі панавала поўная цішыня. Тут, як звычайна, пачулася шорганне пантофляў, шалясценне фіранкі, мармытанне Рэнэ: «А-а, гэты ты».

На яе твары мільганула радасная ўсмешка, і яна паўтарыла, адчыніўшы дзвёры:

- А-а, гэта ты... Вы зноў прыбылі сюды?
- Ага, — адказаў я і, кінуўшы фуражку на крэсла, пайшоў за ёю.
- Прынясі самае лепшае, што ў цябе ёсць.
- Самае лепшае, што ў мяне ёсць? — бездапаможна перапытала яна, выціраючы руکі аб халат. — Прабач, я лупіла бульбу...

І яна падала мне руку; рука ў яе ўсё яшчэ была маленькая, але моцная і прыгожая.

Накінуўшы клямку на дзвярах, я сеў на ўслончык калі стойкі.

Выгляд у Рэнэ, што прыпынілася па другі бок ад стойкі, быў досыць разгублены.

- Самае лепшае, што ў мяне ёсць? — перапытала яна бездапаможна.
- Ага, — сказаў я, — давай.
- Гм-м, — прамармытала яна, — але гэта будзе халерна дорага.
- Нічога, гроши ў мяне ёсць.
- Добра.

Яна зноў выцірла руکі. Паміж бляклымі губамі ў яе паказаўся кончык языка — знак таго, што яна надзвычай разгубленая.

— Ты не супраць, калі я сяду каля цябе са сваёй бульбай.

— Вядома ж, не супраць, — адказаў я, — давай... ды вып'ем разам.

Калі яна знікла за вузкімі, бурымі і падрапанымі дзвярыма, што вялі ў кухню, я азірнуўся. Усё было гэтаксама, як і летась. Над стойкай вісеў партрэт — нібыта яе мужа. Каляровае фота ладнага салдата марской пяхоты з чорнымі вусамі было ўстаўленае ў рамку, што мела форму выратавальнага круга з надпісам «Patrie»[20 — Радзіма, айчына (франц.)]. У гэтага хлопца былі халодныя очы, грубае падбароддзе і выразна акрэслены патрыятычны рот. Ён мне не падабаўся. Побач вісела некалькі фотак з кветкамі і парачкамі, якія соладка цалаваліся. Усё было гэтаксама, яе летась. Хіба што абстаноўка здавалася больш убогаю, але ці магла яна быць яшчэ больш убогаю? У зэдліка, на якім я сядзеў каля стойкі, адна ножка была склееная — я яшчэ добра памятаў, як яе паламалі Фрыдрых і Ганс пад час бойкі за адно даволі брыдкае дзвяр'ё — яго звалі Лізета, — на ножцы яшчэ былі відны падцёкі клею, якія проста свайго часу забыліся зацерці најдачнай папераю.

— Шэры-брэндзі, вішнёвы, — сказала Рэнэ, вярнуўшыся з кухні: у левай руцэ яна трymала бутэльку, а пад пахаю правай — вялікую місу з бульбай і лушпіннем.

— Добры? — спытаў я.

Яна прыцмокнула губамі.

— Найвышэйшай якасці, мой даражэнкі; проста цудоўны.

— Налі, калі ласка.

Яна паставіла бутэльку на стойку, міску — на невялікі задлік за стойкаю і, узяўши два неглыбокія кілішкі з шафы, напоўніла іх чырвонаю вадкасцю.

— Тваё здароўе, Рэнэ! — сказаў я.

— Будзь здаровы, мой хлопча!

— Ну, апавядай мне, што ёсьць новага.

— Ах, — уздыхнула яна, працягваючи спрытна чысціцу бульбу, — нічога новага няма. Зноў колькі чалавек уцяклі, не заплаціўши за разбітыя келіхі. Наша Жаклін ізноў чакае дзіця і не ведае, ад каго. Ішлі дажджы, свяціла сонца, я пастарэла і збіраюся з'ехаць адсюль.

— Ты збіраешся з'ехаць, Рэнэ?

— Збіраюся, — адказала яна спакойна. — Можаш мне паверыць, нічога тут мяне ўжо не цешыць. У хлопцаў цяпер усё меней грошай; яны робяцца з кожным днём нахабнейшыя, а напоі — усё горшыя і даражэйшыя. Тваё здароўе, хлопча!

— Будзь здаровы, Рэнэ!

Мы абое выпілі сапраўдны агніста-чырвоны лікёр, і я адразу ж напоўніў кілішкі.

— Тваё здароўе!

— Будзь здаровы!

— Так, — сказала яна нарэшце, кінуўшы апошнюю аблупленую бульбіну ў рондаль, напалову запоўнены вадою, — на сёння досьць. Пайду памъю рукі, бо ты мусіш нюхаць бульбу. Табе не здаецца, што бульбянае лушпінне брыдка пахне?

— Ага, — сказаў я.

— Ты слайны хлопец.

Яна зноў пайшла ў кухню.

Лікёр быў проста цудоўны. Салодкі вогненны напой з вішань расцякаўся па жылах, і я забыўся пра гэтую брудную вайну.

— Гэтак я табе больш падабаюся, га?

Рэнэ стаяла ў дзвярах, адзетая як след: на ёй была жаўтаватая блузка, рукі прыемна пахлі мылам.

— Тваё здароўе, — сказаў я.

— Будзь здаровы, — адказала яна.

— Ты што, і праўда з'язджаеш; гэта сур'ёзна?

— Вядома, зусім сур'ёзна.

— Будзь здарова, — сказаў я і зноў напоўніў кілішкі.

— Не, — адказала яна, — дазволь, я вып'ю ліманаду; так рана я многа спіртнога не п'ю.

— Добра, але раскажы, што здарылася.

— Ну, я так болей не магу, — уздыхнула Рэнэ і паглядзела на мяне; у яе зялёных прыпухлых вачах я ўгледзеў страх. — Разумееш, хлопча, я так болей не магу. Ад гэтай цішы я вар'яцею. Вось паслухай.

Яна так моцна скапіла мяне за руку, што я аж спалохаўся і сапраўды прыслушваўся. І было дзвіна: я нічога не чуў, і ўсё ж не скажу, што было зусім ціха; штосьці невымоўнае лунала ў паветры, нешта падобнае да клёкату — пошум цішыні.

— Чуеш? — спытала Рэнэ, і ў яе голасе тучай нейкі трывумф, — нібы куча гною.

— Куча гною? — перапытаў я. — Тваё здароўе.

— Але, — сказала яна і адпіла глыток ліманаду. — Гэты шум — нібы куча гною. Ты ж ведаеш, я з вёскі, з таго глухога кута паблізу Д'епа, і калі я, бывала, ляжала ўвечары ў ложку, дык чула гэта вельмі добра: было ціха і ўсё-такі не ціха; і пазней я зразумела, што гэта варушыцца тая

куча гною — той самы невыразны храскат і клёкат, тое чоўганне і чмяканне... хоць людзі і думаюць, што ўсё ціха. То варушыца куча гною, кучы гною заўсёды варушацца — гэта якраз той самы шум. Вось паслухай!

Яна зноўку моцна схапіла мяне за руку і яшчэ раз пранікліва, нібы молячы, паглядзела на мяне замглёнymі прыпухлымі вачымі.

Але я наліў сабе, сказаў: «Ага», — і хоць зразумеў яе дакладна і сам выразна чуў той дзіўнаваты, на першы погляд бязглазы клёкат-пошум цішыні, мне не было гэтак страшна, як ёй: я адчуваў сябе ў бяспечы, не зважаючи на гэты брудны куток, на гэту брудную вайну, на спанявераную карчмарку, з якою аб адзінаццатай уранні я піў шэры-брэндзі.

— Ціха, — загаварыла яна зноў. — Вось паслухай.

Дзесяці далёка лунаў аднастайны, манатонны спеў вайсковай роты, якая акурат вярталася ў вёску.

Але Рэнэ сядзела, заціснуўши сабе далонямі вушки.

— Не, — сказала яна, — гэтага не трэба. Гэта самае жахлівае. Шторанку, у адзін і той жа час — гэты бязрадасны спеў; я зусім звар'яцею ад яго.

— Тваё здароўе, — адказаў я, смеючыся, і зноў напоўніў кілішак. — Ты ўсё ж паслухай.

— Не, — ускрыкнула яна, — таму я і з'язджаю, што больш не магу трываць.

Рэнэ ўсё яшчэ ўпартая заціскала сабе далонямі вушки; я ўсміхаўся ёй і піў лікёр, прыслухоўваючыся да спеву, які набліжаўся і набліжаўся і ўжо напраўду пагрозліва лунаў сярод вясковай цішы. Цяпер ужо зусім выразна былі чутны тупат салдацкіх ботаў, лаянка унтэр-афіцэраў у паўзах, калі спеў ціхаў, і нястомныя воклічы обер-лэйтэнанта:

— Песню! Песню!

— Я болей не магу, — прашаптала Рэнэ, якая ледзь не плакала ад стомы і харобра заціскала сабе вушки. — Я проста не магу трываць — гэтак во тырчаць сярод кучы гною і чуць, як яны пяюць...

Таго разу, калі яны праходзілі шэраг за шэрагам каля акна, я глядзеў на іх адзін: яны ішлі змарнелыя, стомленыя, змрочныя, на кожным твары была напісаная амаль што фанатычная зацятасць, у глыбіні вачэй хаваўся страх...

— Стой, — сказаў я Рэнэ, адышаючы яе далоні ад вушэй, калі салдаты прайшли і іхні спеў заціх. — Не рабі глупстваў.

— Не, — адказала яна цвёрда, — гэта не глупствы; я паеду адсюль і адчыню дзе-небудзь кінатэатр — у Д'епе альбо ў Абэвілі.

— А што будзе з намі? Ты пра нас падумала?

— Сюды прыедзе мая пляменніца, — адказала Рэнэ, паглядзеўши на мяне, — сімпатычная маладая дзяўчына; гэта паспрыяе прадпрыемству. Я вырашыла аддаць карчму сваёй пляменніцы.

— Калі яна прыедзе? — спытаў я.

— Заўтра.

— Ужо заўтра? — спалохана перапытаў я.

— Не бойся, — засмяялася Рэнэ, — яна зусім маладзенъкая і сімпатычная. Вось, паглядзі!

Яна выцягнула з шуфляды фота, але дзяяўчына на картачцы была зусім не сімпатычная. Маладая і зграбная, але халодная; і ў яе быў такі самы патрыятычны рот, што і ў чалавека на фота, што вісела над стойкаю...

— Будзь здарова, — сумна вымавіў я, — значыць, ужо заўтра...

— Будзь здароў, — сказала яна, наліваючы лікёру і сабе.

Бутэлька апусцела, і мне здавалася, нібыта я гайдаюся на зэдліку каля стойкі, быццам карабель у адкрытым моры, і ўсё ж у галаве ў мяне было ясна.

— Рахунак, калі ласка, — папрасіў я.

— Трыста марак, — адказала яна.

Але калі я выцягнуў з кішэні гроши, Рэнэ раптам хітнула галавою і сказала:

— Не, не трэба. Ты адзіны чалавек, які ў жыцці мне трохі падабаўся. Хочаш, дык прапі іх заўтра. У маёй пляменніцы.

— Да пабачэння, — сказаў я, і яна кіўнула галавою мне ў адказ; выходзячы, я ўбачыў, як яна палошча кілішкі ў нікеляванай місцы, і падумаў сабе, што ў пляменніцы наўрад ці такія ж прыгожы, моцныя і маленькія руки, бо руки — гэта ўсё адно што рот; і будзе жахліва, калі і руки ў яе патрыятычныя...

Свечкі для Марыі

Я прыехаў у гэты горад не надоўга; увечары, у прызначаны час, я меў сустрэцца з прадстаўніком аднае фірмы, якая абіралася купіць у нас на пэўных умовах тавар, продаж якога заўсёды рабіў нам нямала клопату; гэты тавар быў: свечкі. Мы ўклалі ўсе свае гроши ў выраб вялікай партыі свечак, мяркуючы, што электраэнергіі будзе бракаваць яшчэ вельмі доўга; працавалі мы рупліва і сумленна, эканомячы на ўсім: кажучы «мы», я маю на ўвазе сваю жонку і сябе. Мы самі вырабляем тавар, прадаём, перапрадаём яго, сумяшчаючы ўсе этапы бласлаўлёнага гандлёвага працэсу; мы і прадстаўнікі фірмы, і рабочыя, і камерсанты, і прадпрымальнікі.

Але разлікі нашы не спраўдзіліся. Попыт на свечкі сёння невялікі. Нармаванне электраенергіі скасавалі: нават у большасці падвалай з'явілася электрычнае асвятленне – і гэта якраз тады, калі мы дзякуючы сваім нястомным намаганням і высілкам, здавалася, адолелі ўсе цяжкасці і дасягнулі сваёй мэты, вырабіўшы вялізную партю свечак, – якраз тады попыт на іх зменшыўся.

Нашая спробы завязаць контакты з тымі парафіяльнымі крамкамі, што гандлююць гэтак званым касцельным начыннем, поспеху не мелі. Тыя крамкі назапасілі свечак удосталь – да таго ж прыгажэйшых за нашыя: з аздобаю, з зялёнымі, чырвонымі, блакітнымі і жоўтымі палоскамі, з залацістымі зорачкамі, што – нібы тыя змеі на жазле ў Эскулапа – віюцца ўгору, надаючы свечкам пабожна-ўрачысты і адначасна прывабны выгляд; іх свечкі маюць розную велічыню і таўшчыню, а нашы аднолькавыя і зусім простай формы: даўжыня іх з пайлокація, яны гладкія, без усякай аздобы; ім уласцівая толькі тая прыгажосць, што нясе з сабою ўсё самае простае.

Мы мусілі прызнацца сабе, што нашыя разлікі аказаліся памылковымі; побач з іх цудоўным таварам, які прадаваўся ў касцельных крамках, нашыя свечкі мелі занадта сціплы выгляд; а хіба хто будзе купляць тое, што мае занадта сціплы выгляд? Нават нашая спробы панізіць цену не дапамаглі нам павялічыць продаж. З іншага боку, у нас, натуральная, няма грошай, каб распрацаваць новыя ўзоры свечак, а тым больш – вырабляць іх, бо прыбыткаў, якія мы атрымліваем ад мізэрнага продажу, ледзьве хапае на прахытак і на тое, каб кампенсаваць страты, што пастаянна большаюць, бо я мушу ездзіць ва ўсё больш далёкія камандзіроўкі, каб сустракацца з рэальнымі альбо ўяўнымі пакупнікамі; цана на свечкі павінна ўсё болей і болей паніжацца, і мы бачым ужо, што ў нас не застаецца іншага выйсця, акрамя як прадаць рэшту свечак амаль задарма і пачаць зарабляць на жыщце якім-небудзь іншым спосабам. У гэты горад мяне прывёў ліст прадстаўніка адной фірмы, які намякаў на тое, што можа збыць вялікую партю нашых свечак за прымальную цену. Я досьць неразумна паверыў яму і рушыў у няблізкую дарогу, каб сустрэцца з тым тыпам. Яго кватэра была абстаўлена багата, нават раскошна, з добрым густам, а вялікі кабінет, у якім ён мяне прыняў, быў увесе пазастаўлены разнастайнымі ўзорамі тавараў, што давалі прыбытак ягонаму гандлёваму прадпрыемству. Тут на доўгіх паліцах стаялі гіпсавыя статуэткі Марыі-Тэрэзіі, святога Іосіфа, Маці Божай, скрываўленыя Ісусавы сэрцы, фігуркі светлавалосых грэшніц, якія каяліся, пабожна апусціўшы вочы; на падстаўках у іх выпуклымі залацістымі альбо чырвонымі літарамі было выпісаны на розных мовах: «Магдаліна»; тут былі яслі, цалкам або асобнымі часткамі, быкі, асли, малыя Ісусікі з воску або з гіпсу, пастыры ды анёлы розных узростаў: немаўляты, дзеці, юнакі, старыя; тут ляжала гіпсавае пальмавае лісце з ухваляльнымі надпісамі, зробленымі залатымі або срэбранымі літарамі, стаялі сталёвыя, гіпсавыя, медныя, гліняныя споды – вырабленыя з пэўным густам ці без усякага густу.

Сам гаспадар – гжэчны мужчына з чырвоным тварам – запрасіў мяне сесці і, робячы зацікаўлены выгляд, прapanаваў цыгару. Мне давялося расказаць, чаму мы заняліся гэтай справай, і пасля таго як я растлумачыў яму, што пасля вайны ў нас не засталося нічога, акрамя вялізной гары стэарыну – жонка ўратавала яго з чатырох ахопленых агнём грузавікоў; і ніхто пасля не выказаў прэтэнзій на яго як на сваю ўласнасць; пасля таго як я прыкладна на чвэрць скuryў яго цыгару, ён раптам, без усякага пераходу сказаў:

– Мне вельмі шкада, што я прымусіў Вас прыехаць сюды, але я перадумаў.

Я адразу спалатнеў; гэта здалося яму дзіўным, і ён дадаў:

— Сапраўды, мне вельмі шкада, але, узважыўши ўсе магчымасці, я прыйшоў да высновы, што Ваш тавар не пойдзе. Не пойдзе! Паверце, мне вельмі шкада!

Ён усміхнуўся, сцепануўши плячыма, і працягнуў мне руку. Ды я паклаў непатушаную цыгару і пайшоў.

Тым часам на дварэ ўжо зрабілася цёмна, а горад быў мне зусім не знаёмы. Хоць я, нягледзячы на ўсё, і адчуў пэўную палёгку, усё ж мяне не пакідала прыкрае ўсведамленне того, што я не толькі бедны, падмануты, ахвяра памылковай ідэі, але да таго ж яшчэ і смешны. Відавочна, я зусім не прыдатны да гэтак званай барацьбы за існаванне, з мяне ніколі не атрымаецца фабрыкант або гандляр. Нашых свечак не куплялі нават, лічы, задарма: яны былі занадта прымітывныя, каб спаборнічаць з тымі свечкамі, што прадаваліся ў царкоўных крамках; у нас іх, напэўна, ніхто б не ўзяў і без грошай, у той час як у іншых куплялі і горшыя. Ніколі ў жыцці не разгадаць мне таямніцы гандлю, хоць таямніцу вытворчасці свечак мы з жонкаю неяк спасціглі.

Зусім змораны, я дацягнуў цяжкую валізу з узорамі свечак да трамвайнага прыпынку і мусіў доўга чакаць. Позні вечар быў мяккі і ясны: стаяла лета. На скрыжаваннях вуліц гарэлі ліхтары, у паўзмрочнай цішы прагульваліся людзі; я стаяў каля вялікага круглага пляца перад цёмным пустым будынкам; ззаду за мною чарнеў невялікі парк; чулася булькатанне вады, і, абярнуўшыся, я ўбачыў вялікую мармуровую жанчыну, з тугіх грудзей якой у медны спод лілісія тонкія струмені вады; мне стала халаднавата, і я адчуў стому. Нарэшце падышоў трамвай; прыемная музыка чулася з вокнаў ярка асветленых кавярань, але вакзал знаходзіўся ў пустэльнай і ціхай частцы горада. Вялікае чорнае табло паказвала час адходу толькі аднаго цягніка, з якога я б мусіў сысці на паўдарозе і чакаць цэлую ноч перасадкі ў пачакальні на брудным, поўным брыдкага булённага паху вакзале аднаго безгатэльнага мястэчка. Я павярнуў назад, на прывакзальную плошчу, спыніўся, пералічыў пры святле газавага ліхтара свае гроши: дзевяць марак з дробнымі ды квіткам на дарогу назад. На плошчы стаяла некалькі машын, якія, здавалася, ужо цэлы век чагосьці чакалі; маленькія дрэўцы паблізу былі падстрыжаныя, нібы рэкруты-навабранцы. «Слаўныя дрэўцы, — падумаў я, — добрыя дрэўцы, паслушхмянья дрэўцы». Сям-там на неасветленых будынках былі відны белыя лекарскія шыльдачки; у вітрыне адной кавярні я ўбачыў толькі пустыя мяккія крэслы, перад якімі скрыпач размашыстымі рухамі здабываў са свайго інструмента тужлівия гукі; гэтымі рухамі ён, напэўна, зрушыў бы з месца вялізны камень, але наўрад ці зварухнуў бы чалавечую душу. Нарэште ў выемцы на сцяне нейкай цёмнай цэркаўкі я ўгледзеў пафарбаваную ў зялёны колер шыльдачку: «Пакоі для начлегу». Я зайшоў туды.

Было чуваць, як за мной празвінеў трамвай, які вяртаўся ў ярчэй асветленую і больш людную частку горада. Калідор быў пусты, і я, павярнуўшы направа, зайшоў у невялікі пакой, дзе стаялі чатыры сталы і дванаццаць крэслau; леваруч, на прылаўку пад сцяною, я ўбачыў металічныя скрыні з півам ды ліманадам. Усё выглядала ахайна і сціпла. Да сцяны меднымі цвікамі з каплялюшкамі ў форме маленькіх руж была прыбитая зялёная джутавая тканіна, падзеленая вузенъкімі бураватымі дошчакамі на часткі. Крэслы былі таксама абабітыя зялёнаю, падобнаю да аксаміту, мяккаю тканінай. На вокнах віселі шчыльна захінутыя жаўтлявыя

фіранкі, а за прылаўкам было відно падобнае да форткі акенца, што выходзіла проста ў кухню. Я паставіў валізу на падлогу, падсунуў да сябе крэсла і сеў, адчуваючы, што вельмі стаміўся.

Тут было зусім ціха, яшчэ цішэй, чым на вакзале, які чамусьці знаходзіўся воддаль ад дзелавога цэнтра, — то была задушлівая цёмная зала, запоўненая ледзь чутным шолахам невідочнай ажыўленасці: ажыўленасць за прычыненымі акенцамі, ажыўленасць за драўлянымі перагародкамі.

Да таго ж я адчуваў голад, і мяне вельмі прыгнятала тое, што мая паездка зусім пайшла намарна. Я быў рады, што нейкі час яшчэ змагу пабыць сам у гэтым зацішным простым пакойчыку. Я б ахвотна закурыў, але цыгарэт не знайшлося, і я пашкадаваў, што пакінуў цыгару ў гандляра царкоўным начыннем. І ўсё ж, хоць на сэрцы ў мяне было цяжка — ад гэтай яшчэ адной марнай паездкі, — пачуццё пэўнай палёгкі таксама расло ўва мне — палёгкі, якую ні акрэсліць, ні растлумачыць я не здолеў бы; у душы я, відаць, радаваўся, што мяне цяпер ужо канчаткова вытеснілі з гандлю таварамі рэлігійнага культу.

Я не сядзеў склаўши рукі пасля вайны: прыбіраў вуліцы, вывозіў смецце, быў тынкоўшчыкам, мулярам, вазіў пясок, вапну, уносіў прапановы, зноў і зноў уносіў прапановы, перачытаў горы кніжак, рупна распарараджаўся гарой стэарыну; незалежна ад усіх тых, хто мог бы мне перадаць свой вопыт, я знайшоў свой спосаб вырабу свечак — прыгожых, простых, добрых свечак, якія мелі невялікае жаўтлявае адценне — ад высакароднасці пчалінага воску. Я браўся за любую работу, каб падмацаваць сваё існаванне; нездарма ж людзі кажуць: хто дбае, той і мае; і хоць надта радавацца мне не было з чаго, але якраз гэтая цалкавітая марнасць маіх высілкаў напаўняла мяне радасцю, якой я дагэтуль не ведаў.

Дробязным чалавекам я не быў: людзям, што туліліся ў цёмных халупах, я дарыў свечкі і не шукаў магчымасці неяк на гэтым нажыщца; я мусіў галадаць, але натхнёна аддаўся гэтай дзейнасці, і хоць, напэўна, мог чакаць нейкай узнагароды за сваю прыстойнасць, але адчуваў сябе амаль шчаслівым, што так і не атрымаў яе.

Мімаходзь у мяне нават узнікала думка: ці не лепей было б заняцца вырабам гуталіну, як нам раіў адзін знаёмец, — дадаць да асноўнага матэрыялу іншыя кампаненты, скласці рэцэпт, закупіць маленькія кардонкі, а потым толькі іх напаўняць...

У гэтую хвілю, калі мае думкі набылі найбольшага запалу, у пакой зайшла гаспадыня — зграбная пажылая жанчына; на ёй была зялённая сукня — зялённая, нібы пляшкі з півам і ліманадам на прылаўку. Яна дружалюбна сказала:

— Добры вечар.

Я адказаў на вітанне, і тады яна спыталася:

— Слухаю Вас.

— Калі ласка, мне пакой, калі ў Вас ёсць вольны.

— Вядома, ёсць, — адказала жанчына. — Даражэйшы ці таннейшы?

- Самы танны.
- Тры пяцьдзесят.
- Выдатна, — узрадаваўся я. — А перакусіць у Вас будзе што-небудзь?
- Вядома ж.
- Тады — хлеба, крыху сыру, масла і... — мой пагляд слізгнуў па бутэльках на прылаўку. — Мабыць, віна.
- Добра, — сказала яна. — Бутэльку?
- Не, не! Келіх, а... колькі гэта будзе каштаваць?
- Яна зайшла за прылавак, адкінула кручок, каб адчыніць акенца, але потым, раптам спыніўшыся, спытала:
- Гэта ўсё?
- Усё.
- Гаспадыня сунула руку пад прылавак, выцягнула нататнік і аловак, і, пакуль яна павольна лічыла і запісвала, у пакоі зноў запанавала цішыня. Ад гэтай жанчыны, хоць на выгляд яна была зусім стрыманая, павявала дабрынёю, што неяк заспакойвала мяне. Яна выклікала ўва мне ўсё больш сімпаты, бо, як мне падалося, некалькі разоў памылілася ў падліках. Яна павольна запісвала сумы, прыбаўляла, моршчачы лоб, трэсліла ўсё, пісала спачатку, потым зноў прыбаўляла, цяпер ужо не моршчачы лба, потым вывела ўнізе простым алоўкам вынік і ціха сказала:
- Шэсць дваццаць... не-не, шэсць роўна, прабачце.
- Я ўсміхнуўся.
- Добра. А ці ёсць у вас цыгары?
- Вядома ж.
- Яна зноў засунула руку пад прылавак і падала мне кардонку. Я ўзяў дзве цыгары і падзякаваў. Гаспадыня напаўголоса перадала заказ на кухню і выйшла з пакоем.
- Толькі яна выйшла, як дзвёры зноў адчыніліся, і на парозе я ўбачыў маладога хударлявага хлопца — няголенага, у светлым плашчы; за ім увайшло дзяўчына ў карычневатым палітоне і без капелюша. Абое яны зайшлі ў пакой ціха, з нейкай нерашучасцю, хуценька вымавілі: «Добры вечар» — і павярнуліся да стойкі. У руках у хлопца была пацёртая скураная сумка дзяўчыны, і хоць ён відавочна намагаўся трymацца як мужчына, што часцяком начуе са сваёй дзяўчынай ў гатэлі, усё ж я прыкметні, што ў яго дрыжыць ніжняя губа, а на няголеным падбароддзі паявіліся дробныя кропелькі поту. Яны стаялі там, каля прылаўка, нібы ў краме. Тоё, што яны былі проставалося, а з рэчаў мелі пры сабе толькі гаспадарчу сумку, рабіла іх падобнымі да ўцекачоў, якіх у дарозе заспела ноч. Дзяўчына была яшчэ зусім маладзенская і даволі прывабная; яе ўзбуджаны твар пафарбаваў лёгенькі румянец, густыя каштанавыя валасы, што свабодна ападалі на плечы, здаваліся аж занадта цяжкімі — як на яе

грацыёзныя ножкі; яна нервова, часцей, чым гэта было трэба, пераступала з нагі на нагу – у сваіх чорных запыленых чаравіках; у хлопца раз-пораз на лоб спадалі пасмы валасоў, і ён паспешлівым рухам адкідаў іх назад; яго маленькі круглатвары рот надаваў твару выраз хваравітай і адначасна шчаслівай рашучасці. І хлопец, і дзяяўчына відавочна намагаліся не глядзець адно на аднаго, нават не размаўляць паміж сабою, і я быў рады, што магу спакойна заняцца сваёй цыгарай: спачатку абрэзаць яе, потым падпаліць, з падазрэннем разглядаць яе кончык, а тады яшчэ раз прыкурыць, зацягнуцца дымам. Кожная хвіля чакання была, відаць, для іх нясцерпнай, бо таксама і дзяяўчына, як яна ні намагалася трымаша смела і здавацца шчасліваю, цяпер яшчэ часцей начала пераступаць з нагі на нагу і абцягваць на сабе паліто; а хлопец часцей і часцей праводзіў сабе рукою па лбе, на які пасмы валасоў ужо амаль не спадалі. Нарэшце зноў паявілася гаспадыня і, ціха сказаўшы: «Добры вечар», паставіла на прылавак пляшку з віном.

Я адразу ж падхапіўся з месца і падышоў да гаспадыні:

– Ці дазволіце вам дапамагчы?

Яна здзіўлена паглядзела на мяне, потым паставіла келіх, дала мне штопар і спыталася ў хлопца:

– Што Вы жадаец?

Я ўзяў у рот цыгару, пачаў укручваць штопар у корак; у гэтую хвілю хлопец вымавіў:

– Ці не маглі б мы наняць два пакоі?

– Два? – перапытала гаспадыня, і ў гэтае імгненне я выцягнуў корак; збоку мне было відаць, як дзяяўчына ўміг пачырванела, хлопец яшчэ мацней прыкусіў ніжнюю губу і, амаль не разяўляючы рота, прагаварыў:

– Ага, два.

– О, дзякую вам, – гаспадыня зноў звярнулася да мяне; наліўшы поўны келіх, яна паставіла яго перада мною.

Я вярнуўся да свайго стала і пачаў маленькімі глыткамі піць лёгкае віно, прагнучы толькі аднаго – каб гэтая непазбежная працэдура цяпер зноў не зацягнулася, калі мне прынясьцу маю вячэр. Але запіс у кнігу, запаўненне картак і выдача блакітных прапускоў – усё пайшло хутчэй, чым я думаяў; і калі хлопец адчыніў скураную сумку, каб дастаць асабовыя пасведчанні, я ўбачыў там тлустыя папяровыя скрутачкі з пірожнымі, пачкі цыгарэт, згорнуты капялялюш, берэц і пашарпаны чыроўны кашалёк.

Дзяяўчына ўвесь час намагалася не страціць душэўнай раўнавагі: яна абыякава паглядзела на бутэлькі з ліманадам, на зялённую дэкаратыўную тканіну і цвікі з капяляшыкамі ў форме ружаў, але чырвань з яе твару ўжо не сходзіла, і калі ўсё нарэшце было як след аформлена, яны абоё, не развітаўшыся, подбегам рушылі з ключамі ў руках наверх. Неўзабаве з кухоннага акенца падалі ежу; гаспадыня прынесла мне талерку і, калі нашыя позіркі сустрэліся, не ўсміхнулася, як я спадзяваўся, а з паважным выглядам паглядзела кудысьці паўз мяне і прамовіла:

– Смачна Вам есці.

— Дзякую, — адказаў я.

Яна не пайшла. Я пачаў няспешна есці хлеб з маслам і сырэм. Яна ўсё яшчэ стаяла побач. Я сказаў:

— Усміхніцесь.

Яна і праўда ўсміхнулася, потым уздыхнула і сказала:

— Я тут нічога не магу зрабіць...

— А Вам хацелася б?

— Ну, вядома ж! — сказала яна цвёрда і села на крэсла каля мяне. — Мне б хацелася... мне б хацелася што-небудзь зрабіць, ды калі ён просіць два пакоі... Каб ён папрасіў адзін... — Яна запнулася.

— І што тады? — спытаў я.

— Што? — раздражнёна перапытала яна. — Я выкінула б яго адсюль!

— Навошта? — стомлена вымавіў я і паклаў у рот апошні кавалак.

Яна маўчала.

«Навошта? — думаў я. — Навошта? Хіба закаханым не належыць увесь свет, хіба ўнаучы не стае цяпла, хіба не адчынены іншыя дзвёры: можа, не такія чысцюткія, але дзвёры, у якія пускаюць усіх?..»

Я паглядзеў на свой парожні келіх і ўсміхнуўся.

Гаспадыня паднялася, узяла сваю тоўстую кнігу, стос бланкаў і зноў села побач. Пакуль я ўсё запаўняў, яна назірала за мною. Перад графою «занятак» я спыніўся, падняў очы і глянуў на яе ўсмешлівы твар.

— Што здарылася? — спыталася яна спакойна. — У Вас няма прафесіі?

— Не ведаю.

— Не ведаецце?

— Я не ведаю, хто я — рабочы, камерсант, фабрыкант, беспрацоўны ці праста прадстаўнік... але прадстаўнік чаго?

Потым я хутка напісаў «прадстаўнік» і аддаў ёй кнігу. На хвілю ў мяне ў галаве мільганула думка — прапанаваць ёй свечкі: дваццаць штук, калі яна захоча, за келіх віна альбо дзесяць — за цыгару; не ведаю, чаму я ёй не прапанаваў іх: можа, я быў занадта стомлены, можа, праста паленаваўся, але назаўтра ўранку я быў рады, што не зрабіў гэтага. Я зноў прыпаліў цыгару, што была патухла, і падняўся. Гаспадыня загарнула кнігу, паклаўшы ў яе бланкі, і пазяхнула.

— Ці прынесці Вам раніцай кавы? — спытала яна.

— Не, дзякуй; я на самым досвітку пайду на вакзал. Дабранач.

— Добрый ночи, — сказала яна.

Але назаўтра раніцай я праспаў. У засцеленым цёмна-чырвонымі дывановымі ходнікамі калідоры, якія я з вечара як след не разгледзеў, усю ночь было ціха. Ціха было і ў пакоі. Ад нязвыклага віна я адчуў сябе стомленым, але і ў добрым гуморы. Акно было адчынене, і на фоне спакойнага блакітнага неба я бачыў толькі змрохны дах касцёла, што стаяў насупраць; далей, з правага боку, былі відны мігатлівыя водбліскі гарадскіх ліхтароў, з людных кварталаў даносіўся гоман. Я лёг у ложак з цыгараю, хацеў яшчэ пачытаць газету, але адразу ж заснуў...

Ужо было за восьмую, калі я прачнуўся. Цягнік, якім я збіраўся ехаць, ужо адышоў, і я пашкадаваў, што не папрасіў пабудзіць мяне. Памыўшыся, я вырашыў, што трэба пагаліцца, і сышоў долу. Маленькі зялёны пакой быў цяпер светлы і прыветны; цераз тонкія фіранкі прасвечвала сонца, і я здзівіўся, калі пабачыў накрытыя да снядання сталы, на якіх былі крошки хлеба, пустыя мармеладныя сподачкі і кафейнікі. У мяне ўвесь час было адчуванне, нібыта я ў гэтым доме адзіны госьць. Я заплатіў прыязнай дзяўчыне за рахунак і пайшоў.

На дварэ напачатку я адчуваў нейкую няпэўнасць. Мяне агарнуў прахалодны цень касцёла. Завулак быў вузкі і чисты; праваруч, бліжэй да ўвахода ў гатэль, ужо адчыніў сваю булачную пекар, і ў вітрыне кідаліся ў вочы светла-карычневыя і жоўтыя скарынкі хлеба і булачак; дзесь пад дзвярыма стаялі малочныя бітоны; да іх вяла вузенская светла-блакітная дарожка разлітага малака. На другім баку вуліцы быў адно высокі чорны мур з чэсаных камянёў; праз вялікую браму ў форме паўкола я ўбачыў зялёную палянку і накіраваўся туды. Я апынуўся ў прыкляштарным садзе. Пасярэдзіне зялёной палянкі стаяў стары будынак з пляскатым дахам; каменныя аконныя шуфляды былі пабеленыя сліяпуча-белай вапнаю; у цяні ніцых вербаў стаялі каменныя дамавіны. Па выбрукаванай каменнымі пліткамі дарожцы цяжкаватай хадою крочыў манаҳ. Праходзячы каля мяне, ён прывітальна кіўнуў галавою, я кіўнуў яму ў адказ, і калі манаҳ зайшоў у касцёл, я, сам не ведаючы — навошта, рушыў за ім.

Касцёл быў пусты. Ён быў стары і не меў ніякіх аздобаў; памачыўши па звычы цапец у чары са святой вадою і ўкленчыўши перад алтаром, я прыкметніў, што свечкі тут толькі што нехта затушыў — у ясным паветры ад іх яшчэ цягнуўся ўгору танюткімі струменьчыкамі чарнаваты дымок; нідзе не было відаць ніводнай жывой душы; падобна было на тое, што гэтай раніцай імшы ўжо не будзе. Міжвольна я пачаў сачыць за чорнаю постаццю, якая мімаходзь і нязграбна ўкленчыла перад дараносіцай, а пасля знікла ў бакавым нефе. Я падышоў бліжэй і спалохана спыніўся: там была спавядальня, і перад ёю, затуліўши далонямі твар, стаяла, укленчыўши, дзяўчына, якую я ўчора ўвечары бачыў у гатэлі; а паблізу нефа стаяў хлопец і, здавалася, неяк адчужана глядзеў на алтар, трymаючы ў адной руцэ скрураную гаспадарчую сумку, яго другая рука тым часам звісала праста ўніз.

У гэтай цішыні я раптам пачуў, як калоціца маё сэрца — усё гучней, мацней, неяк надзіва ўсхвалявана; я нават адчуў, што хлопец паглядзеў у мой бок; мы зазірнулі адзін аднаму ў вочы — ён пазнаў мяне і пачырванеў. Дзяўчына ўсё яшчэ стаяла на каленях, затуліўши далонямі твар; ад свечак, які і дагэтуль, танюткімі, ледзьве прыкметнымі струменьчыкамі ўздымаўся чарнаваты дым. Я сеў на лаўку, паставіўши на падлогу валізу і паклаўши каля сябе капялюш. У мяне было такое ўражанне, нібыта я толькі што прачнуўся, а да гэтае пары абыякава глядзеў на ўсё тымі самымі вачыма —

на касцёл, сад, вуліцу, дзяўчыну і хлопца; усё было толькі дэкарацыяй, па якой раўнадушна прабягаў мой пагляд; але калі я цяпер паглядзеў на алтар, мне захацелася, каб хлопец таксама паспавядаўся. Я пачаў прыгадваць, калі сам быў на споведзі апошні раз, але так і не ўспомніў: з таго часу прайшло, калі прыкінуць, не меней як сем гадоў; але самае жахлівае было тое, што я не знайшоў за сабою ніякіх грахоў. Як я старанна ні напружваў сваю памяць, але так і не здолеў успомніць ніводнага граху, у якім трэба было б пакаяцца, і мне зрабілася надта журботна. Я адчуваў, што я брудны з галавы да ног, што мне трэба адмывацца, але не бачыў за сабою нічога такога, што з пэўнасцю і без усякіх сумненняў можна было б назваць грахом. Сэрца маё калацілася ўсё мацней і мацней. Напярэдадні ўвечары я ані не зайдзросціў той маладзенькай парачы, але цяпер адчуў зайдзрасць да дзяўчыны, што стаяла, укленчышы, і шчыра малілася; яна ўсё яшчэ закрывала свой твар далонямі і чакала. А хлопец стаяў абыякава і зусім нерухома.

Я быў нібы дзежка з вадою, што доўга прастаяла на дварэ; звонку яна нібыта чыстая, і калі зазірнеш у яе, дык нічога не заўважыш: ніхто не кідае ў яе каменне, гразь ці смецце, яна стаіць у сенцах або ў падвале прыстойнага дома; на яе беззаганным дне нічога няма – вада празрыстая і чыстая; але калі зачарпнущ яе рукою, пацячэ паскудны рэдкі бруд, у якога няма ні выгляду, ні формы, амаль ніякай адчувальнай колькасці. Проста адчуваеш, што ён ёсць. А калі ў гэтую бездакорна чистую дзежку апусціць руку глыбей, то на дне ўлезеш рукою ў тоўсты слой гэтага рэдкага, брыдлага і бясформеннага бруду, які нават не мае назвы – проста густы цяжкі асадак з найдрабнейшых часцін акін бруду, што паходзяць з атмасфери добра прыстойнасці.

Я не мог маліцца, а толькі слухаў, як калоціца маё сэрца, і чакаў, калі дзяўчына зойдзе ў спавядальню. Нарэшце яна высока падняла руکі, на міг зірнула ўгору – проста на іх, а потым ступіла ў драўляную клетку.

Хлопец усё яшчэ ані не варушыўся. Ён стаяў абыякавы, бледны, на няголеным твары быў выраз спакойнай, але цвёрдай рашучасці. Калі дзяўчына вярнулася, ён раптам паставіў сумку на падлогу і таксама зайшоў у спавядальню...

Я ўсё яшчэ не мог пачаць маліцца, ніякі голас не прамаўляў да мяне звонку і не гучаў унутры, нічога не кранала маёй душы, толькі сэрца маё калацілася, і я не мог утаймаваць сваёй нецярплівасці: падняўся, паставіў валізу, перайшоў на другі бок праходу і спыніўся перад лаваю ў бакавым нефе. Каля першай лавы застыла тая дзяўчына, укленчышы перад старажытнаю каменнай Маці Божай, што ўздымалася над простым, ніяк не аздобленым алтаром. Твар Божай Маці быў грубы, але ўсмешлівы; у яе адпаў кавалак носа, блакітная фарба з яе ўбору аблюзалаася, а колішнія залатыя зоркі на ім цяпер мелі выгляд крыху святлейшых плямак; яе цэптар быў паламаны, ад дзвіцця на руках засталася толькі частка патыліцы і ног; сярэдзіна тулава выпала – і гэтая вось Маці Божая трymала ў руках гэтыя рэшткі і ўсміхалася. Пэўна, апекаваўся гэтым касцёлам бедны ордэн.

– Ах, каб я толькі мог памаліцца! – прашаптаў я, адчуваючы сябе жорсткім, нікчэмным, брудным, няздольным да пакаяння; я не мог прыгадаць ніводнага граху, адно адчуваў, як калоціца маё сэрца і ўсведамляў, што я брудны...

Праходзячы паўз мяне, малады чалавек лёгенька зачапіў мяне; я спалохаўся і зайшоў у спавядальню...

Калі манах, перажагнаўшы, адпусціў мяне, дзяўчыны і хлопца ў храме ўжо не было. Манах адсунуў убок фіялетавую заслону спавядальні, адчыніў маленькія дзвёры і няспешна прайшоў каля мяне; перад алтаром ён зноў нязграбна скіліў калена.

Я пачакаў, пакуль манах знікне з вачэй, потым хуценька прайшоў на другі бок пераходу, укленчыў, адсунуў валізу ў бакавы неф і адчыніў яе; там ляжалі свечкі, усе перавязаныя мяккімі рукамі маёй жонкі – танюткія, жаўтаватыя, простай формы; я зірнуў на халодны, ніяк не аздоблены пастамент, на якім стаяў стод Божай Маці, і тут я ўпершыню пашкадаваў, што мая валіза не такая цяжкая, якою б яна магла быць. Тады я разарваў першую звязку і прыпаліў запалку.

Прыпальваючи кожную свечку ад агенъчыка іншай, я ставіў іх на халодны пастамент, дзе мяккі воск хутка цвярдзеў – і я ўсё ставіў і ставіў свечкі, пакуль валіза не апусцела, а ўвесе пастамент не быў застаўлены свечкамі з мігатлівымі агенъчыкамі. Я адставіў валізу ўбок, зняў каплялюш, яшчэ раз укленчыў перад алтаром, потым падняўся і пайшоў. Мне здавалася, што я аднекуль уцякаю...

І толькі пасля, калі я павольна ішоў у бок вакзала, мне прыгадаліся ўсе мае грахі, і на сэрцы стала лёгка, як ніколі дагэтуль...

Тады ў Адэсе

Тады ў Адэсе было вельмі халодна. Штораніцы мы выязджалі з вялікім грукатам на вялізных грузавіках у бок аэрадрома, дзе, мерзнучы, чакалі вялікіх шэрых птахаў, што рухаліся па ўзлётнай паласе; але ў першыя два дні, калі мы ўжо сядалі ў самалёты, якраз паступаў загад адмяніць палёт у сувязі з тым, што надвор'е нялётнае: над Чорным морам занадта густая імгла або воблачнась занадта нізкая, і мы зноў залязалі ў грузавікі і з грукатам вярталіся па бруку да казармаў.

Казарма была агромністая, брудная, у ёй кішэлі вошы; мы сядалі за сталы ці проста на падлогу і гулялі ў «дваццаць адно», спявалі ды чакалі нагоды пералезці цераз цагляны мур. У казарме чакала шмат салдат, і нікому не дазвалялася выходзіць у горад. У тыя два першыя дні мы марна спрабавалі пайсці ў самаволку: нас лавілі і каралі, прымушаючи насіць вялікія гарачыя кафейнікі і разгружаць хлеб; а побач увесь час стаяў наш фінансіст у дзіўнаватым, падшытым футрам шынялі – такія выдаваліся для гэтак званага фронту – і сачыў, каб не прапала ніводная буханка хлеба; нам думалася тады, што слова «фінансіст» адносіцца не да таго, хто займаецца грошым, а да таго, хто проста нешта лічыць. Неба над Адэсаю ўсё яшчэ было пахмурнае, імглістое, а каля чорных, брудных муроў казармы туды-сюды хадзілі вартавыя.

На трэці дзень, вычакаўшы, пакуль зусім сцямнее, мы пайшлі проста да вялікай брамы і, калі вартавы загадаў нам спыніцца, сказалі: «Каманда Сэльчыні»; і варта нас прапусціла. Мы былі ўтрох: Курт, Эрых ды я. Ішлі мы марудна. Была толькі чацвёртая гадзіна, але ўжо добра пацямнела. Адзінае, чаго нам хацелася — гэта выбрацца з-за тых вялікіх чорных брудных муроў, ды цяпер, калі мы ўжо апынуліся на вуліцы, нам пачало здавацца, што ці не лепей было вярнуцца ў казарму: прайшло ўсяго два месяцы, як нас забралі ў войска, і мы вельмі баяліся, але адначасова і разумелі, што калі вернемся назад, дык абавязкова заходзім пайсці зноў, аднак тады гэта будзе немагчыма; а была ж толькі чацвёртая гадзіна, і вошы ды спевы ў казарме не давалі нам спаць; апроч таго, нам было боязна, і ў той самы час мы спадзяваліся, што назаўтра ўранні будзе лётнае надвор'е і нас перакінуць на Крым, дзе мы павінны будзем загінуць. Мы не хацелі гінуць, і на Крым нам не хацелася, але ў нас не было ніякага жадання таксама тырчаць у той бруднай чорнай казарме, дзе пахла эрзац-каваю, дзе раз-пораз разгружалі хлеб, які прызначаўся для фронту, і дзе ўвесь час стаялі вайсковыя фінансісты ў падшытых футрам шынялях — якія выдаваліся для тых, хто на фронце, — і сачылі, каб не прапала ніводная буханка хлеба.

Я нават не памятаю, што мы збіralіся рабіць. Няспешна зайшлі ў адзін з цёмных калдобістых завулкаў прадмесця; сярод нізкіх неасветленых будынкаў, за агароджай — некалькімі паўзгнілымі слупкамі — была ноч; далей, здаецца, пачыналася пустка — такая самая, як дома, дзе збіralіся пракласці вуліцу і доўга хадзілі з драўлянымі цыркулямі, але вуліцу так і не праклалі, і цяпер усе скідвалі там смецце, попел ды ўсялякія іншыя адкіды; і там ізноў расла трава ды густы бур'ян; і ўжо зусім не было відаць шыльды з надпісам «Скідваць смецце забараняеца», бо навокал ляжалі цэлыя груды смецця...

Мы ішлі вельмі павольна, бо яшчэ да начы было далёка. У цемрадзі нам раз-пораз сустракаліся салдаты, што вярталіся ў казарму, а іншыя, якія ішлі з казармы, пераганялі нас; мы баяліся патрулёў і, напэўна, павярнулі б усё-ткі назад, але нам было зразумела, што калі мы зноў апынемся ў казарме, дык дарэшты страцім надзею; і лепш ужо адчуваць страх, чым безнадзейнасць у сценах казармы, дзе носяць кафейнікі, увесь час тყы кафейнікі, ды разгружаюць хлеб, увесь час той хлеб, і дзе фінансісты ходзяць у цудоўных шынялях, тады як нам страшэнна халодна.

Часам з левага або з правага боку паяўляўся будынак, у якім праблісквала цьмяна-жоўнае свято, чуліся галасы — высокія, чужбы, рэзкія, вусцішныя. А потым у цямрэчы зазвяла ярка асветленае акно; за ім чуцён быў гоман, і да нашых вушэй даляцелі галасы, якія спявалі: «О сонца Мексікі!»

Мы штурхнулі дзвёры і зайшлі ў гэты будынак; усярэдзіне было цёмна і поўна цыгарэтавага дыму; там сядзелі восем ці дзесяць салдат, некаторыя з жанчынамі, усе яны пілі і спявалі, а адзін голасна засмяяўся, калі мы зайшлі. Мы былі маладыя і, акрамя таго, маларослыя — самыя маларослыя ў нашай роце; на нас была навютка, з іголачкі, вайсковая форма; тканіна з драўніннага валакна калолася ў рукі ды ногі, голая скора пад сарочку ды кальсонамі страшэнна свярбелла, і гімнасцёркі на нас таксама былі зусім новыя і таксама моцна калоліся.

Курт, самы меншы ростам сярод нас, пайшоў наперад, каб пашукаць свабодны стол; у цывільным жыцці ён быў вучнем на скураапрацоўчай фабрыцы і тут увесь час расказваў нам, адкуль фабрыка атрымлівала скуры,

хоць то была вытворчая таямніца; ён нават рассказваў нам, колькі яны з гэтага зараблялі, хоць то была найстражэйшая вытворчая таямніца. Мы селі побач з Куртам.

З-за прылаўка выйшла жанчына, таўставатая брунетка з дабрадушным абліччам, і спыталася, што мы будзем піць; мы ж насамперш пацікавіліся, колькі каштуе віно, бо нам даводзілася раней чуць, нібыта ў Адэсе ўсё дужа дарагое.

Яна адказала: «Пяць марак за графін», — і мы замовілі трох невялікія графіны віна. Гуляючы ў «дваццаць адно», мы папрайгравалі шмат грошай, а тое, што ў нас засталося, падзялілі паміж сабою; у кожнага было па дзесяць марак. Некаторыя салдаты не толькі пілі, але і елі: яны елі смажанае мяса, ад якога яшчэ ішла пара, з кавалкамі белага хлеба ды кілбаскі, ад якіх ішоў пах часнаку; і мы толькі цяпер усвядомілі, што мы галодныя, таму спыталіся, колькі каштуе закуска. Жанчына адказала, што порцыя кілбасак каштуе пяць марак, а мяса з хлебам — восем, дадаўшы, што свініна самая свежая; але мы замовілі трох порцыі кілбасак. Сёй-той з салдат, што сядзелі за іншымі сталамі, цалаваў і, не хаваючыся, мацаў жанчын, і мы не ведалі, куды нам падзець вочы.

Кілбаскі былі гарачыя і тлустыя, а віно вельмі кіслае. З'еўшы кілбаскі, мы не ведалі, што рабіць далей. У нас ужо не было чаго рассказваць адзін аднаму: два тыдні запар нам давялося разам ляжаць у вагоне, і ўсё было расказаны — Курт працаваў на скураапрацоўчай фабрыцы, Эрых паходзіў з сялянскага хутара, а я... я прыйшоў са школы; нам па-ранейшаму было боязна, але холаду мы ужо не адчуvalі...

Салдаты, якія цалавалі жанчын, цяпер пазашпільвалі свае паясы і пайшлі разам з жанчынамі да выхаду; усяго там былі трох дзяўчыны, круглатварыя і досыць прывабныя; яны хіхікалі і голасна шчабяталі, але цяпер яны выходзілі з шасцю салдатамі — здаецца, іх было шасцёра, прынамсі, пяць, не меней. Засталіся толькі п'яняны, што спявалі «О сонца Мексікі!». Адзін з тых, што засталіся — ён стаяў каля прылаўка, высокі ростам, блявы обер-яфрэйттар, — цяпер павярнуўся ў наш бок і з усмешкай нас агледзеў; мы моўчкі сядзелі за сваім столом і з бравым выглядам трымалі руکі на каленях, нібы на занятках у казарме. Тут обер-яфрэйттар сказаў нешта гаспадыні, і яна прынесла нам у досыць вялікіх шклянках чистую гарэлку.

— Зараз мы павінны выпіць за яго здароўе, — сказаў Эрых і падштурхнуў нас каленямі, а я — я пачаў гукаць: «Пане обер-яфрэйттар!» — аж пакуль ён не зразумеў, што я звяртаюся да яго; тут Эрых зноў штурхнуў нас каленямі, мы падняліся і выгукнулі ўсе разам:

— Ваша здароўе, пане обер-яфрэйттар!

Салдаты за іншымі сталамі голасна зарагаталі, а обер-яфрэйттар падняў сваю шклянку і крыкнуў нам:

— На здароўе, панове радавыя!..

Гарэлка была моцная і горкая, але адразу сагрэла нас, і мы з ахвотаю выпілі б яшчэ па шклянцы.

Блявы обер-яфрэйттар кіўнуў Курту, і Курт падышоў да яго, а пасля, калі яны перамовіліся ў некалькіх словаў, зрабіў знак рукою і нам. Обер-

яфрэйттар сказаў, што мы вар'яты, бо прыйшлі сюды без грошай, і нам, маўляў, трэба нешта закласці; потым ён спытаўся, адкуль мы прыбылі і куды збіраемся ад'язджаць; мы адказалі яму, што чакаем у казарме, калі нас пашлюць на Крым. Яго твар адразу набыў сур'ёзны выгляд, але ён нічога не адказаў. Я спытаўся ў яго, што мы маглі б тут пакінуць, і ён сказаў:

— Усё, што захочаце.

Сапраўды, там можна было пакінуць усё: шынель, шапку, кальсоны, гадзіннік, самапіску.

Аддаваць у заклад шынель мы не захацелі, таму што баяліся: гэта ж было забаронена; апроч таго, у Адэсе тады было надта халодна. Мы павышягвалі ўсё са сваіх кішэнняў: у Курта была самапіска, у мяне — гадзіннік, а ў Эрыха — зусім новы скрураны кашалёк, які ён перад тым у казарме выйграў у карты. Обер-яфрэйттар узяў усе тры рэчы і спытаўся ў гаспадыні, колькі яна за іх можа даць; гаспадыня вельмі ўважліва агледзела тыя рэчы, сказала, што яны ні да чога не прыдатныя, і прапанавала за ўсё дзвесце пяцьдзесят марак, з іх сто восемдзесят — за гадзіннік.

Обер-яфрэйттар сказаў, што дзвесце пяцьдзесят — гэта замала, але дадаў, што больш яна, вядома ж, не заплаціць; а калі мы назаўтра, магчыма, паляпіцім у Крым, нам павінна быць усё адно і трэба браць гэтых грошы.

Два салдаты, што спявалі «О сонца Мексікі!», падышлі да обер-яфрэйтара, паляпіпалі яго па плячы; ён кіўнуў ім галавой і выйшаў з імі.

Гаспадыня аддала мне ўсе грошы, і я замовіў кожнаму па дзве порцы свініны з хлебам і па шклянцы гарэлкі, а пасля мы з'елі яшчэ па дзве порцы свініны і выпілі яшчэ па шклянцы гарэлкі. Мяса было свежае, тлустае, саладкаватае на смак ды такое гарачае, што хлеб увесь набрыняў тлушчам; і мы выпілі яшчэ па адной шклянцы гарэлкі. Потым гаспадыня сказала, што ў яе свініны больш няма, адны толькі кілбаскі, і мы папрасілі прынесці па адной порцы кілбасак і да іх яшчэ піва — густога цёмнага піва; выпіўшы яшчэ па адной шклянцы гарэлкі, мы замовілі сабе пірожнія; яны былі плоскія, сухія, з памеленымі арэхамі; пасля мы выпілі яшчэ па шклянцы гарэлкі, але так і не ап'янелі; нам было цёпла і добра, і ўжо не думалася пра тое, якія ў нас калючыя кальсоны ды гімнасцёркі; прыходзілі новыя салдаты, і мы ўсе спявалі «О сонца Мексікі!».

А шостай гадзіне грошы ў нас скончыліся, а мы так і не былі п'янія; тады мы пайшлі назад у казарму, бо закласці ў нас ужо не было чаго. На цёмнай калдобістай вуліцы не было відно ніякага святла; калі мы праходзілі паўз вартавых, адзін з іх загадаў нам зайсці ў вартоўню. У вартоўні было горача, суха, брудна і пахла тытунём; унтэр-афіцэр пачаў на нас крычаць і паабяцаў, што гэта нам так не абидзецца. Але ўначы мы вельмі добра спалі, а назаўтра ўранні зноў з грукатам паехалі на грузавіках па бруку ў бок аэрадрома; у Адэсе было халодна, стаяла цудоўная ясная пагода, і мы нарэшце селі ў самалёты; і калі яны паднялі нас у паветра, мы раптам зразумелі, што ўжо ніколі не вернемся, ніколі...

Смяяч

Калі ў мяне пытаюцца пра маю прафесію, я адчуваю збянтэжанасць: чырванею, пачынаю заікацца — і гэта я, якога ўсе звычайна ведаюць як чалавека саліднага. Я зайздрошчу людзям, якія могуць сказаць пра сябе: «Я — муляр». Мне зайздросна перад цырульнікамі, бухгалтарамі і пісъменнікамі за простасць іх занятку; бо ўсе гэтыя прафесіі тлумачаща самі сабою і не патрабуюць доўгіх апісанняў. Але я вымушаны адказваць на такія пытанні: «Я — смяяч». Гэткае прызнанне патрабуе далейших, бо я мушу адказваць і на другое пытанне — «Вы жывяце з гэтага?» — адпаведным чынам: «Ага, з гэтага». Я напраўду жыву са свайго смеху, і жыву добра, бо на мой смех — кажучы па-гандлярску — ёсць попыт. Я добры, вывучаны смяяч, ніхто іншы не смяецца гэтак, як я, ніхто так не валодае нюансамі майго ўмельства. Доўгі час я — каб пазбягаць лішніх тлумачэнняў — называў сябе акторам, але мае здольнасці да мімікі і дэкламацыі настолькі малыя, што мне падалося непраўдзівым ужываць гэту назну ў дачыненні да сябе; я люблю праўду, а праўда такая, што я — смяяч. Я не клоўн і не актор-комік, я не весялю людзей, а ўдаю з сябе вясёлага. Я смяяся, як рымскі імператар альбо як уразлівы шкаляр, я валодаю смехам семнаццатага стагоддзя гэтаксама, як смехам стагоддзя дзесятнаццатага; і, калі трэба, я смяяся ўсімі стагоддзямі, усімі грамадскімі класамі, усімі ўзростамі: я праста навучыўся гэтаму так, як навучаюцца рабіць падэшвы да чаравікаў. У маіх грудзях ёсць смех Амерыкі, смех Афрыкі, белы, чырвоны, жоўты смех — і за адпаведную ўзнагароду я выдаю яго такім, як прадугледжвае сцэнарый.

Я зрабіўся неад'емнай часткай сусвету; мой смех запісваецца на плыты, на магнітафонныя стужкі; і гукарэжысёры ставяцца да мяне з павагай. Я смяяся сумна, памяркоўна, істэрично — смяяся, як трамвайны кандуктар або як вучань майстра харчовай прамысловасці; смех з раніцы, смех увечары, начны смех і смех шарай гадзіны, карацей, там, дзе заўсёды і, як звычайна, смяюцца, я раблю гэта.

Мне збольшага вераць, што гэтая прафесія патрабуе шмат высілкаў, хоць я — а гэта ж мой фах — валодаю таксама заразлівым смехам; гэтак я стаў неабходным таксама для комікаў трэцяга і чацвёртага гатунку, якія справядліва баяцца за трапнасць сваіх жартуў; таму я амаль штовечара сяджу ў розных вар'етэ як напалову прыхаваны клакёр, каб у слабых месцах праграмы заразліва смяяцца. Гэта павінна быць вывераная работа: мой шалёны смех, смех ад душы не можа прагучыць раней або пазней, чым трэба: ён павінен прарывацца ў адпаведны момант — тады я, згодна з праграмай, узрываюся смехам, уся публіка рагоча разам са мною, і трапнасць жарту цяпер уратаваная.

Ды я тут жа стомлена сыходжу ў гардэроб, шчаслівы ад таго, што мой працоўны дзень нарэшце скончыўся. Дома звычайна знаходжу тэлеграмы з запрашэннямі: «Тэрмінова патрабуецца Ваш смех. Чакаем у аўторак», і праз пару гадзін я ўжо тырчу ў перагрэтым хуткім цягніку, наракаючы на сваю долю.

Кожнаму зразумела, што пасля дня працы або калі я ў адпачынку, у мяне амаль німа ахвоты смяяцца: даяр шчаслівы, калі можа забыцца пра кароў,

муляр рады, калі можа забыща пра раствор, а ў сталяроў дома звычайна паламаныя дзверы альбо шуфляды ў сталах, якія выцягвающа з цяжкасцю. Кандытары-цукернікі любяць салёныя гуркі, разнікам даспадобы марцыпаны, а пекару, больш за хлеб, да смаку кілбасы; тарэадоры любяць займацца галубамі, баксёры палатнеюць ад жаху, калі ў іх дзяцей носам ідзе кроў; я гэта ўсё разумею, бо пасля работы ніколі не смяюся. Я страшэнна сур'ёзны чалавек, і людзі лічаць мяне — магчыма, справядліва — песімістам.

У першыя гады пасля нашага шлюбу жонка часцяком казала мне: «Ну, засмейся ж!» — але за гэты час ёй стала зразумела, што я не магу здзейсніць гэтага яе жадання. Я шчаслівы, калі мне ўдаецца глыбокай сур'ёзнасцю зняць напруженасць з перанапруженых мускулаў свайго твару, са сваёй змучанай душы. Ды і смех іншых людзей нервuje мяне, бо надта напамінае мне пра маю прафесію. Наш шлюб ціхі і міралюбны, бо мая жонка таксама развучылася смяяцца, здараетца, я нечакана для яе заўважаю ў яе на вуснах усмешку — тады я таксама ўсміхаюся. Мы ціха размаўляем паміж сабою, бо я цярпець не магу гоману вар'етэ, ненавіджу шум у студыях гуказапісу. Людзі, што мяне не ведаюць, лічаць мяне за дзіклівага чалавека. Можа, я і ёсць такі, бо зачаста мушу разяўляю рот, каб смяяцца.

З нерухомым тварам іду я па сваім жыцці, дазваляючи сабе раз-пораз адно лёгкую ўсмешку; і часта думаю: а ці ўвогуле я калі-небудзь смяяўся? Мяркую, што не. Мая радня пераканана распавядае, што я заўжды быў сур'ёзным хлопцам.

Гэтак вось — я смяюся шматлікімі спосабамі, але свой уласны смех мне невядомы.

Успаміны каралія-маладзёна

Калі мне было трынаццаць год, я быў абвешчаны каралём Капоты. Я якраз сядзеў у сваім пакой і займаўся тым, што сціраў у сыштку «не» пад адзнакай «не задавальняюча» за сачыненне. Мой бацька, Піг Джы Першы Капоцкі, на чатыры тыдні выехаў у горы на ловы, і я павінен быў з каралеўскім кур'ерам даслаць яму сваё сачыненне. І вось, разлічваючи на слабое асвятленне ў паляўнічых хацінах, я рупна сціраў «не» ў сваім сыштку — і раптам на двары палаца пачуўся моцны крык: «Няхай жыве Піг Джы Другі!»

Неўзабаве ў мой пакой уварваўся мой камердынер і, укленчыўшы адразу каля парога, аддана прашаптаў: «Ваша Вялікасць, дазвольце мне дадаткова паведаміць Вам, што гэта я тады даносіў пану прэм'ер-міністру пра тое, што Вы курылі».

Вернападданіцтва камердынера было агіднае, я выгнаў яго прэч і сеў сціраць далей. Мой хатні настаўнік меў звычку ставіць адзнакі чырвоным алоўкам. Я працёў дзірку ў сыштку — і ў гэтую самую хвілю мая работа

была зноў перапыненая: зайшоў прэм'ер-міністр, укленчыў каля дзвярэй і пракрычаў: «Слава Піг Джы Другому, тройчи слава!» І яшчэ ён дадаў:

— Ваша Вялікасць, народ жадае вас бачыць.

Я быў зусім збянтэжаны, адклаў гумку, аброс смецце з рук і спытаў:

— Чаму народ жадае мяне бачыць?

— Бо вы — кароль.

— З якога гэта часу?

— Паўгадзіны, як Ваш высокашаноўны спадар бацька быў на паляванні застрэлены адным расакам. (Расак — скарочана: «раз'юшаныя садысты Капоты».)

— О, гэтыя расакі! — ускрыкнуў я.

Пасля я пайшоў за прэм'ер-міністрам і паказаўся народу з балкона. Я ўсміхаўся, махаў рукою і быў вельмі збянтэжаны.

Гэты незапланаваны мітынг доўжыўся дзве гадзіны. Толькі пад вечар, калі пачало сутонець, людзі паразыходзіліся; праз некалькі гадзін яны вярнуліся, і перад палацам адбылося шэсце з паходнямі.

Я вярнуўся ў свой пакой, парваў сыштак з сачыненнямі і выкінуў кавалкі паперы праз акно ва ўнутраны двор палаца. Там іх — як я даведаўся пазней — падабралі аматары сувеніраў: яны былі прададзеныя за мяжу дзе сёння пад шклом захоўваюцца сведчанні пра мае памылкі ў правапісе.

Пасля былі напружаныя месяцы. Расакі спрабавалі зрабіць пераварот, але ён быў падаўлены місакамі («міралюбныя садысты Капоты») і войскам. Майго бацьку пахавалі, а я быў каранаваны ў Галоўным Саборы Капоты. Я мусіў браць удзел у пасяджэннях парламенту і падпісаць законы — але ўвогуле быць каралём мне падабалася, бо я мог цяпер ужываць супраць хатняга настаўніка іншыя метады.

Калі пад час вусных заняткаў ён пытаўся: «Ці не мае Ваша Вялікасць ласку адказаць, якія існуюць правілы дзеянняў у выпадку закрытых пераломаў?» — я адказваў: «Не, я не маю такой ласкі», — і тут ён нічога не мог зрабіць. Калі ён казаў: «Ці не палічыць Ваша Вялікасць за назолу, калі я папрашу Вашу Вялікасць напісаць прыкладна на трох старонках, якімі матывамі кіраваўся Вільгельм Тэль, забіваючы Геслерап?» — а я адказваў: «Але, я лічу гэта за назолу» — і патрабаваў ад яго, каб ён назваў мне матывы дзеянняў Вільгельма Тэля!

Так я амаль без намаганняў набыў пэўную адукцыю, тады спаліў усе падручнікі ды сышткі і стаў займацца тым, да чаго мяне па-сапраўднаму цягнула: гуляў у мячык, кідаў здалёк сцізорыкам у дзвёры, чытаў дэтэктывную літаратуру і вёў доўгія гутаркі з кіраўніком прыдворнага кіно. Я загадаў набыць усе мае ўлюблёныя фільмы і выступіў у парламенце ў падтрымку школьнай рэформы.

Гэта быў цудоўны час, хоць пасяджэнні ў парламенце мяне стамлялі. Я змог удаваць з сябе панурага караля-маладзёна і цалкам даверыўся

прэм'ер-міністру Пэльцару, які быў бацькаўым сябрам і матчыным стрыечным братам.

Ды праз тры месяцы Пэльцар запатрабаваў, каб я ажаніўся. Ён сказаў: «Вы, Ваша Вялікасць, павінны быць прыкладам для народа». Жаніца я не баяўся, дрэнна было толькі, што Пэльцар сватаў за мяне сваю адзінаццацігадовую дачку Ядвігу, танклявую маладую дзяўчынку, якую я часта бачыў у дварэ з мячыкам. Яна лічылася за тупаватую: ужо другі год сядзела ў пятым класе, мела белы колер твару і выгляд падступнага чалавека. Я выпрасіў у Пэльцара крыху часу на роздум, напраўду зрабіўся цяпер пануры, доўгія гадзіны тырчаў каля акна ў сваім пакоі і глядзеў на Ядвігу, што гуляла ў мячык або скакала на дварэ. На ёй была крыху прыгажэйшая сукенка; яна раз-пораз кідала быстрыя позіркі на мяне і ўсміхалася. Але яе смех здаваўся мне штучным.

Калі скончыўся мой час на роздум, да мяне з'явіўся Пэльцар у параднай форме: гэта быў мажны мужчына з жаўтлявым тварам, чорнай барадою і зіхоткімі вачымі. «Зрабіце ласку, Ваша Вялікасць, і скажыце мне пра Вашае рашэнне. Ці можа маё дзіця разлічваць на спагаду Вашай Вялікасці?» Калі я без хітрыкаў адказаў: «Не», – адбылося штосьці жахлівае: Пэльцар сарваў са сваіх плеч эпалеты і з грудзей – шаўроны, шпурнуў мне пад ногі свой партфель – які быў зроблены са штучнай скуры, – ушчаперыўся ў сваю бараду і зароў: «Во гэта і ёсць падзяка капоцкіх каралёў!» Я апнуўся ў паскудным становішчы. Без Пэльцара мне быў бы канец. Коратка і рашуча я вымавіў: «Прашу ў Вас Ядвігінай рукі».

Пэльцар кінуўся перада мною на калені, пачаў палка цалаваць мне пальцы на нагах, падняў з падлогі эпалеты, шаўроны і партфель.

Вянчалі нас у Гульдэбахскім саборы: народ удосталь піў піва і еў кілбасы, кожнаму было выдадзена таксама па восем цыгарэт і, згодна з майм распараджэннем – па два білеты на каруселі; восем дзён вакол палаца ўсё гуло і віравала.

Цяпер я дапамагаў Ядвізе рабіць урокі, мы гулялі разам у мячык, скакалі, выязджалі конна і, колькі хацелі, замаўлялі дабе марцыпанай з прыдворнай кандытарскай альбо хадзілі ў прыдворнае кіно. Быць каралём мне ўсё яшчэ падабалася, але сур'ёзнае здарэнне назаўсёды паклала канец маёй кар'еры.

Калі мне споўнілася чатырнаццаць год, я быў узведзены ў званне палкоўніка і прызначаны камандзірам восьмага кавалерыйскага палка. Ядвіга стала маёрам. Цяпер да нашага абавязку належала раз-пораз рабіць агляд палкавых шэрагаў, браць удзел у вечарынах, што наладжваліся ў афіцэрскіх казіно, і ў кожнае значнае свята прымакаўваць ордэны да грудзей заслужаных ваяроў. Я сам атрымаў мноства ордэнаў. Але потым здарылася гісторыя з Паскопакам.

Паскопак быў салдатам чацвёртага эскадрона майго палка; аднае нядзелі ўвечары ён дэзерціраваў, каб з'ехаць за мяжу разам з адной вершніцай-цыркачкай. Яго злавілі, арыштавалі і ў вайсковым судзе прысудзілі да пакарання смерцю. Як камандзір палка я павінен быў падпісаць прысуд, ды я проста ўнізе напісаў: «Памілаваць і замяніць пакаранне на 14 дзён арышту. Піг Джы Другі».

Гэтая мая рэвалюцыя мела жахлівия вынікі: усе афіцэры майго палка пазрывалі свае эпалеты, шаўроны і ордэны і паслалі маладзенькага

лейтэнанта раскідаць іх у майм пакоі. Усё капоцкае войска далучылася да бунту, і ўвечары таго самага дня мой пакой быў увесь запоўнены эпалетамі, шаўронамі ды ордэнамі: гэта ўсё выглядала жахліва.

Хоць народ горача вітаў мяне, ужо ўначы Пэльцар прыйшоў і паведаміў, што ўсё войска перайшло на бок расакаў. Вакол усё грымелла, чулася страляніна, і шалёная траскатня кулямётам раз-пораз парушала цішыню. Хоць місакі і прыслалі мне персанальную ахову, ды Пэльцар уначы перабег да расакаў, а я быў вымушаны разам з Ядвігай уцякаць. Мы похапкам сабралі адзежу, гроши і ўпрыгожанні; місакі рэквізавалі адно таксі, і мы з цяжкасцю дабраліся да вакзала паблізу мяжы ў суседній краіне; ледзь жывыя ад стомы, мы ўваліліся ў спальны вагон другога класа і паехалі ў заходнім напрамку.

За мяжою, у Капоце, чуліся грукат, лямант – уся жахлівая музыка бунту.

Мы ехалі чатыры дні і выйшлі з цягніка ў горадзе, які называўся Вікельгайм: цъмянны ўспаміны пра колішнія ўрокі геаграфіі падказалі мне, што Вікельгайм – гэта сталіца суседній дзяржавы.

За гэтых час мы з Ядвігай спазналі рэчы, якія мы памалу навучыліся цаніць: пах чыгункі – ядрана-горкі, смак сасісак на безнадзейна-чужых вакзалах; я цяпер мог курыць колькі захачу, а Ядвіга пачала па-сапрайднаму расцвітаць, бо з яе плеч зваліўся цяжар школьніх урокоў.

На другі дзень нашага побыту ў Вікельгайме паўсяды параклеілі плакаты, якія прыцягвалі нашу ўвагу: «Цырк Гунке – славутая вершніца Гула і яе партнёр Юрген Паскопак». Ядвіга расхвалявалася, яна сказала мне: «Піг джы, падумай пра наша існаванне. Паскопак табе дапаможа».

Кожную гадзіну ў наш гатэль прыходзілі тэлеграмы з Капоты, у якіх паведамлялася пра перамогу місакаў: Пэльцар расстраляны, войска рэарганізаванае. Новы прэм'ер-міністр – яго прозвішча было Шміт, ён быў лідэрам місакаў – прасіў мяне вярнуцца і зноў прыняць з рук народа сталёвую карону каралёў Капоты.

Некалькі дзён я раздумваў, але ў рэшце рэшт Ядвігіна боязь школьніх урокоў перамагла: я пайшоў у цырк Гунке, спытаўся пра Паскопака: ён прывітаў мяне вельмі радасна, закрычаўши: «Выратавальнік майго жыцця!», – проста з дзвярэй свайго жылога вагончыка. Ён спытаў: «Што я мату дзеля Вас зрабіць?» – «Забяспечце маё існаванне», – проста адказаў я.

Паскопак быў варты замілавання: ён закінуў за мяне слоўца перад спадаром Гунке – і з тae пары я гандляваў у цырку Гунке напачатку ліманадам, потым цыгарэтамі, а пасля гуляшом. Я атрымаў жылы вагончык і неўзабаве стаў касірам. Я ўзяў прозвішча Цюкес, Вільгельм Цюкес, і з тae пары быў уратаваны ад тэлеграм з Капоты.

Лічыцца, што я загінуў, прapaў без вестак, а тым часам я вандную ў вагончыку цырка Гунке па розных краінах, разам з Ядвігай, якая ўсё болей і болей расцвітае. Я адчуваю пахі чужых краін, бачу іх, цешуся з тae вялікае ўвагі, якую мне дорыць спадар Гунке. І каб да мяне раз-пораз не завітваў Паскопак, не рассказваў мне пра Капоту, каб прыгожая вершніца Гула, яго жонка, увесь час не нагадвала мне, што яе муж абавязаны мне сваім жыццём – я зусім і не ўспамінаў бы пра тое, што калісьці быў каралём.

Але нядаўна я знайшоў сапраўдны доказ свайго ранейшага каралеўскага жыцця. У нас былі гастролі ў Мадрыдзе, і ўранні мы з Ядвігаю швэндаліся па горадзе; аж раптам нашу ўвагу прыцягнуў вялікі шэры будынак з шыльдаю «Нацыянальны музей». «Давай зойдзем», — прапанавала Ядвіга, і мы зайшлі ў гэтых музея, у адну з вялікіх бакавых залаў, на дзвярах якой было напісана: «Графалогія».

Мы няўцягна глядзелі на ўласнаручныя подпісы і манускрыпты розных презідэнтаў і каралёў, пакуль не дайшлі да зашклёнай вітрыны, на якой быў прыклёны вузкі белы шматок паперы з надпісам: «Каралеўства Капота (апошняя два гады — рэспубліка)». Я ўбачыў манускрипт свайго дзядулі Вука Саракавога — кавалак славутага Капоцкага Маніфеста, які ён склаў уласнаручна; я знайшоў таксама паляўнічыя нататкі свайго бацькі, адзін лісток з блакнота і, нарэшце, — кавалак ліста з майго школьнага сыштка, абрывак бруднай паперы, на якім я прачытаў: «Будзе дошч ісці, будзе хлеп расці». Прысаромлены, я павярнуўся да Ядвігі, але яна адно ўсміхнулася і сказала: «Гэта ўжо для цябе скончылася, назаўжды».

Мы хутка пакінулі музей, бо на гадзінніку ўжо была першая гадзіна: а трэцяй пачынаўся чарговы выступ артыстаў; а я мусіў а другой адчыняць касу.

Персікавае дрэва ў садзе ягоным расло...

Спецыфічныя акалічнасці прымушаюць мяне выдаць таямніцу, якую я хацеў захаваць да канца жыцця: я — сябар суполкі... дакладней сказаць — тайнага саюза, хоць я пакляўся ніколі не ўступаць у падобныя арганізацыі. Мне вельмі прыкра, але як беды сучаснае моладзі, так і страшэнная сур'ёзнасць, з якою мой сусед вартуе персікавыя дрэвы, змушаюць мяне зрабіць прызнанне; і я чырванею, вымаўляючы яго. Я — рыбекіянец і, у адпаведнасці са статутам нашай суполкі, бяру чарніла, пяро і паперу, разгортваю сваю старую школьнную чытанку і пачынаю пісаць:

«Гэр фон Рыбек з-пад Гафэля, з сяла — Ігруша ў садзе ягоным расла...» Гэта дзейнічае дабратворна — пісаць ад рукі: стымулюе цярпенне, змушае мяне павольна і дакладна перачытваць верш; гэта ў сваю чаргу прымушае мяне ўсміхацца; а яно ж нікому і ніяк не шкодзіць — час ад часу паўсміхацца.

Гэтак вось павольна я перапісваю тую баладу і ўнізе ляпаю штэмпель, які мы, сябры Саюза Рыбекіянцаў, павінны мець: «Уступайце ў нашу суполку! Мы не абавязваем Вас да нічога. Вы павінны будзеце толькі дзесяць разоў перапісаць верш, які тут прыкладаецца, і парассылаць яго людзям, у якіх ёсць фруктовыя дрэвы. Тады Вы будзеце мець права называцца рыбекіянцам; гэта — гонар, які, спадзяваемся, Вы здолееце ацаніць належным чынам».

Я пішу на канверце адрас свайго суседа, наклейваю марку і іду да паштовае скрыні. Але паштовая скрыня вісіць якраз на садовым паркане гэтага суседа, і калі я адчыняю жоўтую зяпу скрыні, то прыкмячу, што

там, на драбінах, стаіць мой сусед – з выстаўленым указальным пальцам, абмацаючы кожны персік на дрэве. Вядома ж, ён іх пералічвае! Назаўтра ўранні мы стаім побач, мой сусед і я, і чакаем пісьманосца, гэтага херувіма з занадта дрэннай зарплатай, якога нават яго відавочная плоскаступнёвасць не зрабіла несімпатычным.

Мне здаецца, што суседаў твар робіцца яшчэ жаўцейшы, губы ў яго дрыжаць, а чырвоныя жылкі вакол зрэнак сведчаць, што ён меў бяссонную ноч.

– Гэта праста неверагодна, – кажа ён мне, – да чаго дайшоў заняпад нораваў. Цяперашняя моладзь – гэта адны злодзеі ды рабаўнікі. Што будзе, што будзе?..

– Будзе катастрофа.

– І праўда, Вы таксама так лічыце?

– Вядома. Да дабра гэта не прывядзе. Мы няўхільна коцімся да бездані. Гэтае занядбанне ўсяго, цяга да раскошы.

– Ніякай павагі да маёмысці чужых людзей!.. Трэ было б... але паліцыя не хоча гэтым займацца. Уявіце сабе. Учора ўвечары на майм дрэве яшчэ было сто трыццаць пяць персікаў, а сёння раніцай – ну, адгадайце?..

– Сто трыццаць два?

– Вы аптыміст – усяго толькі сто трыццаць. Пяць спелых персікаў! Уявіце сабе. Мяне жах бярэ.

– Раны боскія – нам нічога іншага і не застаецца. Добрая норавы сышлі навечна. Надыходзіць часіна...

Але пісьманосец, падышоўшы да нас, пазбавіў мяне неабходнасці скончыць гэты сказ. Ліст, які я ўчора ўкінуў у скрыню, заканчвае свой кругабег і, прайшоўшы праз руکі вымальніка, сартавальніка і пісьманосца, трапляе ў суседавы руکі.

Для мяне пошты не было. Хто ж будзе мне пісаць? Бо я ж нават не актыўны, а толькі пасіўны рыбекіянец: у мяне няма ні фруктовых дрэваў, ні нават кусточкі парэчак; і адзіны чалавек, які ведае маё імя, – гэта гандляр каланіяльнымі таварамі на рагу вуліцы, які, сумняваючыся, дае мне крэдыт, змрочна паглядае, як у маёй кішэні знікае кааператыўны хлеб, маргарын, дробна пакрышаны тытунь, і ўпартая адмаўляе даваць мне крэдыт на сапраўдныя цыгарэты і чырвонае віно. Але надыходзіць час паназіраць за тварам майго суседа: вось ён надарваў канверт, насынуў акуляры і, моршчачы лоб, пачаў чытаць; ён чытае-чытае, а мне робіцца дзіўна, што гэта балада такая доўгая. Дарэмна я чакаю ўсмешкі на ягоным твары – нічога, нічога падобнага няма. Гэта, відавочна, чалавек, у якога няма ні літаратурнага густу, ні пачуцця гумару. Ён здымает свае акуляры, нібыта толькі што прачытаў нейкую нязначную паперыну, пасля згортае ліст, зноў разгортвае яго, перадае мне яго цераз паркан са словамі:

– Паслушайце, Вы ж... ну... як гэта?..

– Пісьменнік, – кажу я.

– Ага. Паглядзіце, што гэта такое?

Я крыху спалохаўся, гэтак раптоўна пабачыўшы свой уласны почырк. Тут я падумаў: а можа, гэта чалавек, які ўспрымае ўсё толькі на слых, ад яго схаваныя прывабы зрокавага ўспрынняцца. І я пачынаю голасна чытаць: «Гэр фон Рыбек з-над Гафэля, з сяла — Ігруша ў садзе ягоным расла...»

— Э-э, ды я ведаю, што там напісана!

— А ці бачылі Вы штэмпель? Там унізе ёсьць штэмпель: «Уступайце ў нашу суполку...»

— Ведаю, ведаю, — кажа ён нецярпліва, і жаўцізна яго твару робіцца на паўтон цымнейшаю, — але гэта не мае сэнсу — пасылаць мне штосьці такое, бо ў мяне толькі персікае дрэва. А тут жа нешта пра ігруши. На што толькі людзі марнуюць свой час!

Ён, не развітаўшыся, пасунуўся назад на свой назіральны пост, з якога ён вартое свае персікі.

«Ах, вось яно як», — падумаў я і згарнуў папяровы аркуш; а цяпер я думаю, ці трэба мне ўваходзіць з прапановай памяняць статут нашае суполкі? Але тады балада не будзе адпавядыць сваёй мелодыі, бо трохскладовых назваў садавіны ёсьць зусім няшмат.

Показка пра заняпад працоўнай маралі

У адным порце на заходнім узбярэжжы Эўропы беднавата апрануты чалавек прылёг у рыбацкай лодцы і дрэмле. Шыкоўна ўбраны турыст якраз закладае новую каляровую стужку ў фотаапарат, хочучы сфатаграфаваць ідылічны малюнак: блакітнае неба, зялёнае мора з міралюбнымі, белымі як снег грабянцамі хвалаў, чорны човен, чырвоны рыбацкі капялюшык. «Шчоўк!» Яшчэ раз — «шчоўк!», ды раз бог тройцу любіць і, каб ужо быць пэўным, трэці раз — «шчоўк!». Рэзкі, амаль непрыязны гук выводзіць рыбака з дримоты; ён пацягваецца, сонна абмацвае лаўку і дно лодкі, шукаючы цыгарэты, але, перш чым ён гэта робіць сам, турыст падсоўвае яму пад нос пачак цыгарэту; адно што не ўпіхвае рыбаку цыгарку ў рот, а праста кладзе яе яму ў руку, потым чацвёртая шчоўканне — цяпер гэта шчоўканне запальнічкі — засведчвае канец гэтай таропкай ветлівасці. Гэты амаль невымерны, зусім не вызначальны перабор спрытнай ветлівасці выклікаў збянтэжанасць з доляю раздражнення, і турыст, які валодае мясцовай гаворкай, спрабуе пачаць размову, каб пераадолець гэтае пачуццё.

— Сёння ў Вас будзе добры ўлоў.

Рыбак адмоўна трасе галавой.

— Але мне казалі, што надвор'е спрыяе...

Рыбак згодна ківае галавой.

— Значыць, сёння Вы не будзеце выходзіць?..

Рыбак адмоўна трасе галавой; турыст нервуецца ўсё больш і больш. Вядома, яго хвалюе дабрабыт беднавата апранутага чалавека; смутак — з прычыны нявыкарыстанай добраі магчымасці — кроіць яму сэрца.

— О, Вы сябе не надта добра пачуваеце?

Нарэшце рыбак пераходзіць ад мовы жэстаў да сапраўднай мовы.

— Я пачуваю сябе выдатна, — адказвае ён, — я ніколі сябе лепей, як сёння, не пачуваў.

Ён падымаецца, выпростае плечы і грудзі, быццам бы хочучы паказаць, што ён выглядае на сапраўднага атлета.

— Я пачуваю сябе фантастычна добра.

На турыставым твары ўсё відочнейшы выраз нешчаслівасці: ён ужо не можа ўтрымацца, каб не задаць пытання, якое рве яго знутры:

— Але чаму ж тады Вы не выходзіце ў мора?

Адказ кароткі і трапны:

— Бо я ўжо сёння выходзіў, з раніцы.

— А ці добры быў улоў?

— Досыць добры, каб не выходзіць сёння яшчэ раз. У мае сеткі трапіліся чатыры амары, ды амаль два тузіны макрэлін злавіліся...

Рыбак, канчатковая адышоўшы ад сну, цяпер робіцца весялейшым, ляпае турыста па плячы, супакойваючы. Заклапочаны выраз твару апошняга здаецца яму адбіткам хоць і недарэчнага, але кранальнага смутку.

— У мяне ўжо ёсць нават заўтрашняя і паслязаўтрашняя норма, — кажа рыбак, каб зняць камень з турыставай душы. — Ці не хочаце закурыць у мяне?

— Дзякую, закуру.

Яны бяруць цыгаркі ў рот; пятае шчоўканне; госьць, ківаючы галавою, сядзе на край чоўна, адкладвае ўбок фотаапарат, бо яму цяпер патрэбныя абедзве рукі — каб надаць сваёй гаворцы больш выразнасці.

— Я не хачу ўлазіць у Вашы прыватныя справы, — кажа турыст, — але ўявіце сабе, сёння Вы выходзіце ў мора другі, трэці, мажліва, нават чацвёрты раз — і Вы зловіце трыщцаць, сорак, пяцьдзесят, можа, нават сто макрэлін... толькі сабе ўявіце.

Рыбак ківае галавой.

— Самае позняе праз год Вы зможаце купіць сабе матор, праз два гады — другую лодку, праз тры гады ў Вас, магчыма, будзе невялікі катэр; маючы

дзве лодкі альбо катэр, Вы, натуральна, будзеце мець большы ўлоў...
калі-небудзь у Вас будуць два катэры, тады б Вы...

Ад захапленняў на хвілю ў яго займае мову.

— ...Вы пабудуеце невялікую лядоўню, а можа, вяндлярню; пазней —
кансервавы завод; будзеце аблятаць затоку на сваім верталёце, выглядаць
касякі рыбы і падаваць па радыё каманды сваім катэрам. Тады б Вы змаглі
набыць правы на адлоў ласася, адчыніць рыбны рэстаранчык, пасылаць
амараў без пасрэднікаў адразу ў Парыж — а потым...

Зноў ад захаплення яму займае мову. Хітаючы галавою, уражаны да глыбіні
сэрца, амаль забыўшыся на адпачынкавы ўцехі, турыст глядзіць на хвалі,
што міралюбна набягаюць на бераг, на хвалі, у якіх жава гойсаюць
нязлоўленыя рыбкі.

— А потым... — кажа ён, але тут зноў яму ад хвалявання займае мову.

Рыбак паляпвае яму па карку, нібы дзіцяці, якое папярхнулася.

— І што потым? — ціха пытаецца рыбак.

— Потым, — адказвае госць з ціхім захапленнем у голасе, — потым Вы
спакойна зможаце сядзець сабе тут у порце, драмаць на сонцы... і
глядзець на непаўторна-прыгожае мора.

— Але ж я якраз цяпер і раблю гэта, — адказвае рыбак, — я спакойна
сяджу на беразе і драмлю сабе; толькі Вашае шчоўканне мяне патурбавала.

І турыст пайшоў адтуль у задуменнасці, бо раней яму таксама здавалася,
нібыта ён працуе дзеля таго, каб калі-небудзь мець магчымасць болей не
працеваць: і ў яго не засталося ані трохі спачування да беднавата
апранутага рыбака, адно толькі засталася драбінка зайдзрасці.

Новае ў жыцці Стаха

Літары «ae» ў слове Staech — Штах — вымаўляюцца як доўгае «а», з лёгкім
прыдыханнем — гэта значыць на галандскі манер, як у прозвішчы
пісьменніка Вэрхарна. Хто вымаўляе «ae» па-німецку — як «э», — той
нервuje жыхароў гэтага мястечка, амаль выключна манахаў-бенедыкцінцаў.
Таму і зроблена гэта папярэдняя заўвага. Пра далейшыя спрэчкі, звязаныя
з назвай Штах, я могу тут сказаць толькі зусім коратка: вялікія
рэзнакалосці сярод спецыялістаў у галіне анатомікі: адны кажуць, што
спалучэнне «ae» сведчыць пра бяспрэчнае германскае паходжанне гэтай
назвы, іншыя маюць думку, што гук «х» на канцы слова адназначна
даводзіць, што гэта назва — кельцкая. Я падтрымліваю кельцкую версію:
мне занадта добра вядома, якія прадажныя бываюць галосныя; апрач таго,
мне здаецца падазронна гаворка мясцовасці вакол Штаха. Штах знаходзіцца
ў зямлі Рэйнланд. Я павінен тут адмовіцца ад спробы даць вызначэнне

рэйнскага і буду прытрымлівацца тых межаў, якія ўсталяваныя для Рэйнскай зямлі ў часе прускай акупацыі, якая доўжыцца пачынаючы ад 1815 года; а, згодна з гэтым падзелам, Штах знаходзіцца ў Рэйнландзе. Гэта – старажытнае, славутае, прыгожае, старасвецкае мястэчка: між высокіх дрэваў – незабыўны шэры колер сярэднявечнага рэйнскага рамантывзму. Жававая рачулка, якая называецца Бруле, неабходным чынам дапаўняе тутэйшы краявід.

У Штаху два гатэлі: адзін – люксавага класу, другі – просты; ёсьць тут таксама маладзёжны пансіянат, а таксама канферэнц-зала. Найважнейшая славутасць – абацтва-кляштар бенедыкцінцаў. Там можна таксама ўладкавацца манахам па найме. Цішыня, грэгарыянскі харал, унутраны і знежні спакой... Апроч таго, манахі ў шляхетных уборах стаяць, сядзяць, молячыся, заглыбіўшыся ў раздум ці ўпрыгожваючы вуліцу або сад пад час размовы з чарговым госцем. Усё надзвычай простае, амаль грубае; тут займаюцца сельскай гаспадаркай, вырошчаюць садавіну; для вінаграду клімат занадта суровы.

Мне не трэба будзе спыняцца на падрабязнасцях, калі я адзначу, што пратакольныя чыноўнікі сталіцы, да якой адсюль недалёка, услаўляюць Штах як «проста цудоўны куток». Кажуць, нібыта адна высокая альбо нават самая высокая пратакольная асоба неяк выказалася наступным чынам:

– Чаго нам яшчэ трэба? Эўропа ў адной са сваіх найкультурнейшых праяваў знаходзіцца ад нас за пяцьдзесят хвілін язды «мерседэсам».

Напраўду, нешта падобнае на Штах наўрад ці магчыма знайсці: адзінаццатае (можа, таксама дзесятае альбо дванаццатае) стагоддзе, характэрны шэры колер рэйнскага рамантывзму, Грэгарыянскі Харал, магчымасць зрабіцца манахам па найме альбо пажыць у гатэлі-люкс і адначасна спазнаць усе даброці літургіі і суцяшэнне амаль усіх прычасцяў. Тут – я зноў цытую пратакольную асобу – «проста непаўторныя мясціны для пешых праходак», дзе ў залежнасці ад стану сэрца, лёгкіх альбо залоз можна правесці ў вандроўках паўгадзіны, цэлую гадзіну, трывадзіны... ды нават увесе дзень, маючи ў руках зручную, нават дурню зразумелую маршрутную карту, якую можна задарма атрыманыць у парцье гатэля-люкс. Тоэ, што ў гэтым гатэлі-люкс можна стаць таксама мужам альбо жонкай па найме, добра вядома цынікам, якія знаюць, што там захоўваюцца таямніцы і ніхто не прымушае паказваць дакументы.

Толькі пратакол можа засведчыць, які незаменны Штах для дам тых паноў, што прыезджаюць па дзяржаўных справах. Пакуль мужы вядуть перагаворы ў Боне, дамы з ахвотаю едуць у афіцыйных «мерседэсах» у Штах. Ад'езд прымяркоўваецца так, каб патрапіць туды да ранішнай альбо дзённай імшы, з захапленнем глядзець там на шляхетна ўбранных манахаў і чуць іх (тут можа мець месца і хапальнае ўспрыманне); пасля гэтага адбываюцца: своеасаблівае снеданне альбо ленч, размеркаваная ў адпаведнасці і наяўнымі часам, настроем і цярпіласцю праходка па цудоўных, без усякага перабольшання, лясах; па абедзіе абавязковы ўдзел у дзённай або вячэрнай імшы, чаепіцце, потым вяртанне ў сталіцу з душой, поўнай унутранага спакою. Ды не толькі для замежных дзяржаўных палітыкаў Штах незаменны, для нямецкіх таксама: як месца раздуму і ачышчэння; не раз тут бачылі, як суровыя мужчыны, укленчыўшы, плакалі. Найбольш у захапленні ад Штаха госці са Злучаных Штатаў ды з Афрыкі: кажуць, што здаравіся выпадкі раптоўных пераходаў з аднае веры ў іншую. Дзе так пераканаўча дэманструюцца «ога»[21 - Размовы (лац.) .], натуральна, не забываюць і што такое «labora»[22 - Праца (лац.) .]: братоў-манахаў з

загрубелымі далонямі, з бруднимі рукамі і нагамі, у рабочых расах, запэцканых каровіным памётам можна бачыць там і тут, і самае дзіўнае, што гэтая рабочая манахі не ўдаюць з сябе такіх: яны сапраўдныя. Здзіўляе тое, што манахі з вялікай ахвотаю выязджаюць з гэтай ідышлі. Любоў да падарожжаў штахаўскіх манахаў не размінулася з любоўю пакпіць з рэйнскага навакольнага люду: адзін заможны жартаўнік, кажуць, нібыта зрабіў манахам калядны падарунак – цэлы набор чамаданаў.

Манахі напраўду ездзяць з ахвотаю, чытаюць лекцыі – са слайдамі і без іх, – бяруць удзел у семінарах, абмеркаваннях, дыскусіях; сёй-той супрацоўнічает з літаратурнымі аддзеламі сур'ёзных агульнанацыянальных газет, выступае па пытаннях тэалогіі, рэлігіі, хрысціянскай маралі і выкарыстоўвае любую магчымасць паехаць у Гамбург, Мюнхен ці Франкфурт-на-Майне. Так, яны выязджаюць з ахвотаю, гэтая манахі, а вяртаюцца не заўсёды вельмі ахвотна. У некаторых ёсць асабісты транспарт, ды ў большасці яго няма. Гэткім чынам, намінальная колькасць, якая на сённяшні дзень складае сорак сем манахаў-братоў, у наяўнасці бывае рэдка. Здаралася ўжо, што пад час паўдзённай імшы прысутнічала толькі адзінаццаць, а аднаго разу нават усяго дзесяць манахаў. Адна вельмі высокапастаўленая дама спыталася тады ў пратакольнага чыноўніка, ці не найшла якая пошасць і ці паны не былі «нядужныя», – яна вучыла мову па літаратурных творах пачатку XIX стагоддзя. Чыноўнік адчуў сябе змушаным папрасіць даведкі ў абата і атрымаў паведамленне, якое біла проста ў вока: хворы толькі адзін брат, астатнія – у ад'ездзе.

З прычыны таго, што колькасць людзей, якія атрымліваюць зарплату, у век тэхнікі ўвесь час павялічваецца (сельская гаспадарка, гатэльная абслуга, органы кіравання), Штак не можа фінансава цалкам сябе забяспечыць. Дзяржава і царкоўныя прыходы ў правінцыі даюць яму салідныя грошовыя сродкі; пры гэтым сам факт, што ён фінансава падтримліваецца, успрымаецца як нешта зусім зразумелае; ніводнага разу яшчэ гэты факт не спаткаўся з якім-небудзь неразуменнем у камісіі па фінансах альбо нават сярод самых адукаваных яе членаў. Каму б прыйшло ў галаву пакінуць Штак без датаций? Гэта было б тое самае, што прадаць Кёльнскі Сабор на разбор – як каменне. Нават страшэнныя вальнадумцы, бязбожныя сацыялісты (яны яшчэ сустракаюцца між нас) ніколі не думалі пра тое, каб раптам не зацвердзіць прадугледжаную на патрэбы Штака суму грошай. Тут нейкі парадокс, але ў апошнія гады стала назірацца супрацьлеглая тэндэнцыя: прадстаўнікі традыцыйных хрысціянскіх партый раздумвалі крыху даўжэй, у той час як іншыя ў амаль спешы галасавалі «за». Няма ніякіх сумненняў, што нават самы дробязны атэіст са сталіцы не адмовіў бы Штаку ў дапамозе. Штак зрабіўся такі, якім ён не павінен быў бы работца: залежны ад дзяржавы і ад царкоўных прыходаў правінцыі, на тэрыторыі якой ён знаходзіцца. Зразумела, што дзяржава і царкоўныя прыходы ў правінцыі таксама пэўным чынам залежныя ад Штака, але хто б гэта змог у такім выпадку найдакладнейшым способам вызначыць дыялектыку ўзаемнай залежнасці?

Бяспрэчна тое, што абат гроши атрымлівае, і не надта мала. Але за гэта дзяржава і царкоўныя прыходы хочуць сёе-тое бачыць або: яны хочуць, каб можна было сёе-тое пабачыць і пачуць. Якая, у рэшце рэшт, карысць ад такога вялізнага абацтва з яго складанай гаспадаркай (яшчэ больш складанай, чым яго традыцыя), калі – як гэта здарылася ў туманны восеньскі дзень пад час візіту адной (некаталіцкай) каралевы – прысутныя толькі пятнаццаць мніхаў у шляхетных расах і хор, хоць усе «выціскаюць з сябе ўсё, што можна», гучыць убога. Да таго ж два вельмі старыя і нямоглыя манахі былі змушаныя – у не надта ветлівой форме –

удзельнічаць у хоры. Карапеца была вельмі засмучоная, вельмі-вельмі. Пасля, за маленькім ленчам у гатэлі, на яе твары выразна праглядалася амаль што непрыхаванае незадавальненне – нібы ў крамніцы, яку падманулі. Ды ўсё ж такі Штак – гэта паняцце. Карапеца пагадзілася з тым, каб дома ёй было падрабязна расказана пра гісторыю, традыцыі і функцыі Штака.

Здарылася непазбежнае: вестка пра няпоўны склад хору дайшла да вушэй кіраўніка дзяржавы. Ён, кіраўнік, па-сапраўднаму ўзлаваўся, выказаў усё архібіскупу; той апісаў здарэнне ва ўласнаручным пасланні, якое пачыналася словамі: «*Scandalum fuisse...*»[23 – Здарыўся скандал... (лац.)], да магістра ордэна ў Рым; магістр паслаў запыт назад у Штак, патрабуючы дакладнага спісу адсутных і прысутных, дзе павінны быць дакладна пазначаны мэты паездак адсутных манахаў.

Высвятленне акалічнасцей, вядома, доўжылася пэўны час, і нават пасля некалькіх строгіх запытаў і ўдакладненні вынік аказаўся нярадасны – толькі ў дачыненні да шаснаццаці адсутных манахаў знайшлося адпаведнае алібі: восем выконвалі абязвязак, які не падпадаў пад падазрэнне, – правяяралі ў манашак заданні; яшчэ восьмёра манахаў выязджалі чытаць асветніцкія лекцыі па хрысціянскай навуцы – хто са слайдамі, хто без іх. У той жа час пяць маладзейшых манахаў паехалі на літаратурны сімпозіум («Мы павінны наладжваць контакты з прагрэсіўнымі дзеячамі Айчыны»), тэма якога прымусіла кіраўніка дзяржавы і біскупа сур'ёзна зморшыць лоб – «Паказ аргазму ў найноўшай нямецкай літаратуры». Пазней высветлілася, што чатыром з тых манахаў тэма падалася занадта нецікаю, і яны амаль увесе час праседзелі ў кіно, а менавіта – у ложы курцоў. Алібі для іншых адзінаццаці манахаў засталіся ахутаныя цемрай. Два манахі нібыта ездзілі ў пабратымны кляштар, каб паглядзець там сёе-тое ў некалькіх тамах *«Acta Sanctorum»*[24 – «Жыціі святых» (лац.)]: гэтыя кнігі былі ўкрадзены ў час паслявеннай мітусні; абодва манахі не даехалі да пабратымнага кляштара, але рашуча адмовіліся сказаць, дзе яны былі папраўдзе (гэта невядома да сёння!). Адзін манах ездзіў у Галандыю; з пэўнай прычыны, але без ніякай мэты. Прычына: вывучэнне новага ў галандскім каталіцызме. Гэтая прычына была названая біскупам як «досьць няясная». Яшчэ чацвёра манахаў вызначылі за прычыну сваёй адсутнасці «вывучэнне баварскага і аўстрыйскага барока» – яны заблукалі недзе ў раёне паміж Вюрцбургам і венгерскай мяжою, але ў якасці алібі прывезлі добрую падборку каляровых здымкаў. Адзін манах ездзіў ва ўніверсітэцкі горад на поўначы краіны – нібыта дзеля таго, каб паспрыяць ажыццяўленню жадання аднаго славутага вучонага-фізіка перайсці ў каталіцкую веру; а папраўдзе, як потым высветлілася (вучоны сам паведаміў гэта з выпадку прыёму ў кіраўніка дзяржавы), ён спрабаваў не даць здзейсніць гэты пераход.

Гэтак вось здарыўся скандал. Але абата нельга было адхіліць, а толькі перавыбраць; а гэта зрабіць манахі адмовіліся. Яны любілі свайго абата. Абат здолеў на нейкі час прыглушыць манаскую цягу да вандровак. Наступны афіцыйны візіт быў з удзелам прэзідэнта адной афрыканскай краіны, які аказаўся дасведчаным чалавекам, бо атрымаў выхаванне ў асяроддзі бенедыкціянцаў; прысутныя былі трыццаць два манахі; ды нават трыццаць два манахі ў штакаўскім хоры не ствараюць уражання, што іх тут зашмат. Уражанне ад іх гэткае самае, якое можа быць, напрыклад, ад ста пяцідзесяці біскупаў у саборы Святога Пятра, – амаль як экспурсійная група пажылых псаломшчыкаў. Кіраўнік дзяржавы, здзіўлены ведамі афрыканскага госця наконт звычаяў ордэна, выказаў шэфу пратакольнай часткі сваё непрыхаванае раздражненне і паставіў пытанне, а ці ўвогуле

Штах па-ранейшаму выконвае сваю функцыю. Адбылося вуснае высвятынне адносін паміж чыноўнікам пратакольнай часткі і прэлатам біскупскай канцыляры. Тэма гэтай размовы засталася таямніцай, але сёе-тое, як гэта непазбежна бывае, памянялася: пасля прыглушэння цягі да вандровак у Штаху пачалі здараницца прыпадкі клептаманіі і эксгібіцыянізму.

Адзінаццаць маладзейшых манахаў давялося накіраваць у психіяtryчную лякарню. Просьба абата, каб яму пра важныя афіцыйныя візіты паведамлялася задоўга да іх пачатку, была адхілена. Яму коратка адказалі: «Штах павінен зайды быць «гатовы да работы», бо часцяком прыяджаюць цікаўныя госьці – напрыклад, журналісты краін усходняга блоку».

Тое, што можна было назваць «крызісам Штаха», доўжылася недзе год, і вось аднаго разу, суровым, але сонечным вясеннім днём у абацтва, не абвясціўши пра свой візіт, прыбылі кіраўнік дзяржавы і біскуп. Пра тое, як старым хітрунам удалося захаваць сваю дамоўленасць у сакрэце, ніхто ніколі так і не даведаўся. У добра інфармаваных колах выказваецца меркаванне, што змова адбылася пад час урачыстага акта бласлаўлення манашкі Губэрты Дзёрфлер: людзі бачылі, як презідэнт і біскуп перашэптуваліся. Паснедаўшы, яны проста загадалі «запрэгчы» свае «мерседэсы-600» і адправіцца ў Штах; там яны зноў сустрэліся і адразу, не завітаўшы да абата, пайшлі ў касцёл, дзе якраз пачыналася вячэрняя імша. У касцёле было чатыраццаць манахаў.

Абат не ўдаваў з сябе пад час лёгкай вячэры (хлеб, віно, аліўкі) спакойнага чалавека – ён быў такі. Ён сказаў, што пасля таго, як яму удалося пад час візіту высокага госьця з паўночнай краіны дамагчыся амаль стопрацэнтнай прысутнасці наяўнага складу, – ён зноў крыху «адпусціў лейцы». На саркастычнае біскупава пытанне, што значыць, у адпаведнасці са статусам манаскага ордэна, слова «лейцы», абат адказаў ветлівым запрашэннем прачытаць гісторыю хваробы ў психіяtryчнай лякарні. Двое паноў, якія прыйшлі нанесці паражэнне абату, самі атрымалі яго. Абат растлумачыў, што ён абсолютна абыякава ставіцца да афіцыйных візітаў і што прагненія да ўцех і адпачынку палітычных дзеячы, якія раз-пораз уцякаюць у Штах, яму надакучылі. Ён сказаў, што гатовы пры асабліва важных дзяржаўных візітах ставіць у хор выхаванцаў пансіёну і мінарытаў у манаскіх расах. Даставаўка дапаможных сіл і набыццё расаў, паводле яго слоў – справа высокашаноўнага пана біскупа, а таксама вельмі паважанага пана презідэнта.

– І калі Вы, – дадаў ён з цынічнай адкрытыасцю, – задзейнічаеце актораў, дык калі ласка! Я не могу даваць больш ніякіх гарантый.

Пад час наступнага афіцыйнага візіту (прыехаў дыктатар-католік з паўднёва-заходнім Эўропы) у штахайскім хоры было семдзесят восем манахаў, галоўным чынам маладых. У машыне, вяртаючыся ў сталіцу, дыктатар сказаў афіцыйнаму прадстаўніку ўрада, які яго суправаджаў:

– Вось дык немцы! З імі нічога не зробіш! Нават па маладых хлопцах-аскетах іх ніяк не перагоніш.

Яго зусім не здзівіла, што большасць манахаў глядзела на яго змрачнавата, некаторыя нават бурчалі: ён быў прывычны да буркатлівых манахаў.

Ён так і не даведаўся – і пра гэта ніхто ў сталіцы яму нічога не сказаў, – што шэсцьдзесят з тых маладых манахаў былі студэнты: яны праводзілі ў

сталіцы дэманстрацыю супраць візіту дыктатара; іх арыштавалі, потым паабяцалі адпусціць і ўгаварылі за сорак марак (яны спачатку патрабавалі семдзесят, але потым старгаваліся на сарака) даць абстрыгчы сабе валасы.

З тae пары ўсталіцы кажуць, што шэф пратаколу мае вусную дамоўленасць з паліцай-прэзідэнтам студэнтаў, што ўчыняюць дэманстрацыі, больш шчодра арыштоўваць і больш вызываць э-пад арышту. З тae прычыны, што паміж афіцыйнымі візітамі і дэманстрацыямі існуе ўзаемная залежнасць, таксама як паміж афіцыйнымі візітамі і наведваннямі Штаха, проблема Штаха лічыцца вырашанаю. Пад час візіту дзяржаўнай асобы, якая ў амаль няветлівай форме паказала сваю поўную незацікаўленасць манахамі, у касцёле налічвалася восемдзесят два манахі.

Між тым паявіліся ўжо фацэты, якія даведваюцца пра тэрміны афіцыйных візітаў, што маюць адбыцца, больш дакладна, чым гэта ўдавалася да гэтай пары абату; апрач таго, як лічаць староннія назіральнікі, ёсць такія, што робяць дэманстрацыі занадта дэманстратыўна, час ад часу ўжываючы нават памідоры ды яйкі, каб быць арыштаванымі, бясплатна паstryжанымі, хутка вызваленымі ды яшчэ атрымаць сорак марак і багаты сняданак у Штаху, які арганізуецца, паводле настойлівага жадання абата, за кошт біскупства, а не казны.

Цяжкасцей з музычным слыхам дагэтуль не было ні ў тых фацэтаў, ні ў студэнтаў. Грэгарыянскі стыль, здаецца, ім падыходзіць. Цяжкасці ўзнікалі толькі ва ўзаемаадносінах паасобных груп дэманстрантаў, з якіх адна лаялася на другую, называючы яе прыхильнікаў «прадажнымі спажывецкімі апартуністамі», а другая – на першую, выкryваючы як зборышча «пустапарожніх пляткароў». Штахаўскі абат мае добрае паразуменне з абедзвюма групамі; некалькі маладых людзей – іх пакуль што, здаецца, сямёра – паступілі як новапастрыжаныя ў кляштар; і таго, што яны пад час харавога спеву раз-пораз да грэгорыянскага рytму дадаюць крыху хошымінаўскага, дагэтуль нікто яшчэ не заўважыў – нават нядаўна ахрышчаны ў іншую веру амерыканскі дзяржаўны дзеяч, які, стаміўшыся ад натаўскай балбатні, затрымаўся ў Штаху даўжэй, чым гэта прадугледжвалася пратаколам. У сваёй апошній афіцыйнай заяве ён даў зразумець, што наведванне Штаха «ўзбагаціла яго ўяўленне пра Нямеччыну на пэўны важны нюанс».

notes

Заўвагі

1

Словы з нацысцкай песні. (Заўв. перакладчыка.)

2

Першы сярод роўных (лац.).

3

Назарэцянэ — група нямецкіх мастакоў-рамантыкаў пачатку XIX стагоддзя.

4

Мая віна, мая віна, мая найвялікшая віна (лац.).

5

Апякун і суддзя царкоўнай архітэктуры (лац.).

6

Акрыляйце, нябёсы, зверху, а воблакі хай праліваюць праўду (лац.).

7

Рыхард Дэмель (1863–1920) — нямецкі паэт-імпрэсіяніст.

8

Хлеб (франц.).

9

Памятай: ты — прах і ў прах ператворыўся зноў (лац.).

10

Мнё шкада (англ.).

11

Двойны антрэкот (франц.).

12

Розныя граматычныя формы часу ад нямецкага дзеяслова «leben» "жыць".

13

Даруйце (англ.).

14

"Госпадзё, памілуй" (грэч.).

15

Няхай прыме Госпад ахвяру з рук тваіх дзеля хвалы і славы імя свайго... (лац.).

16

...а таксама дзеля карысці нашае і ўсёй святой Царквы сваёй (лац.).

17

Да пабачэння (франц.).

18

Пачуццё самоты (англ.).

19

Не, сэр, не, нэ (англ.).

20

Радзіма, айчына (франц.).

21

Размовы (лац.).

22

Праца (лац.).

23

Здарыўся скандал... (лац.).

24

«Жыціі святых» (лац.).